


CONCORDIA

CONCORDIA COLLEGE, MO. - 1900





БЕЛАРУСКАЯ
НАРОДНАЯ
ТВОРЧАСЦЬ

АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСКАЙ ССР
ІНСТЫТУТ МАСТАЦТВАЗНАўСТВА, ЭТНАГРАФІІ І ФАЛЬКЛОРУ

**БЕЛАРУСКАЯ
НАРОДНАЯ
ТВОРЧАСЦЬ**

МІНСК
«НАВУКА І ТЭХНІКА»
1979

АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСКАЙ ССР
ІНСТЫТУТ МАСТАЦТВАЗНАўСТВА, ЭТНАГРАФІІ І ФАЛЬКЛОРУ

**ВЕСНАВЫЯ
ШЕСНІ**



МІНСК
«НАВУКА І ТЭХНІКА»
1979

Рэдакцыйная калегія:

В. К. Бандарчык, М. Я. Грыблат,
К. П. Кабашнікаў, А. С. Фядосік, В. І. Ялатаў

Складальнікі: Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей

Складальнік музычнай часткі В. І. Ялатаў

Рэдактар тома К. П. Кабашнікаў

БЕЛОРУССКОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ВЕСЕННИЕ ПЕСНИ

Издательство «Наука и техника»

На белорусском языке

Рэдактар Л. А. Шрубок. Мастак І. М. Андрыянай. Мастацкі рэдактар В. В. Сайчанка.
Тэхнічны рэдактар В. І. Кручомак. Карэктар М. А. Вячорка.

ІБ № 761

Друкуецца па пастанове РВС АН БССР. Здадзена ў набор 06.12.78. Падпісана да друку 06.07.79. АТ 03616. Фармат 60×84¹/₁₆. Папера друк. № 1. Гарнітура акадэмічная. Друк высокі. Друк. арк. 38,0. Ум. друк. арк. 35,34. Уч.-выд. арк. 34,3. Тыраж 6000 экз. Зак. № 1818. Цана 3 р. 20 к. Выдавецтва «Навука і тэхніка». Мінск, Ленінскі праспект, 68. Друкарня імя Францыска (Георгія) Скарыны выдавецтва «Навука і тэхніка» АН БССР і Дзяржаўнага камітэта БССР па справах выдавецтваў, паліграфіі і кніжнага гандлю. Мінск, Ленінскі праспект, 68.

В 38 **Веснавья песні** / [Складальнікі: Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей; складальнік муз. часткі В. І. Ялатаў; рэд. тома К. П. Кабашнікаў]. — Мн.: Навука і тэхніка, 1979. — 608 с., нот. іл. — (Бел. нар. творчасць / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору).

У томе ўпершыню з вычарпальнай наўнатай пададзены песні веснавога цыкла. Тэксты адабраны з друкаваных і архіўных крыніц, асабліва багата прадстаўлены сучасныя запісы разам з напевамі. Ва ўступных артыкулах даецца характарыстыка матэрыялу, разглядаюцца мастацкія асаблівасці і ідэйны змест твараў. Тэксты і напевы суправаджаюцца неабходнымі каментарыямі.

В $\frac{70700-106}{M316-79}$ 64-79 4702120100

С(Бел)Ф

© Выдавецтва «Навука і тэхніка», 1979.

ВЕСНАВЫЯ АБРАДЫ І ПЕСНІ

Паэзія веснавога цыкла — адна з найбольш цікавых і разнастайных частак народнай паэзіі працоўнага календара, якая і да гэтага часу, хоць і не ў поўным аб'ёме, захоўваецца на Беларусі ў жывым бытаванні. Як і ўся каляндарна-абрадавая паэзія, яна мае працоўную аснову, непарыўна звязана з працоўнай дзейнасцю чалавека, грамадскім бытам, адлюстроўвае яго гаспадарчыя клопаты, мары і спадзяванні, адносіны да працы і навакольнага свету. У той жа час разам з рацыянальным пачаткам у ёй было нямала і ірацыянальнага, што вынікала з памылковых уяўленняў нашых продкаў пра навакольны свет, з адухаўлення імі розных сіл прыроды і іншых вераванняў. Гэта дало падставу прадстаўнікам розных фалькларыстычных школ і напрамкаў, і ў першую чаргу міфологам і іх паслядоўнікам, разглядаць усю абрадавую паэзію, і веснавую таксама, толькі як адлюстраванне міфалогіі, у прыватнасці міфаў салярных, касмаганічных і г. д.

Памылковасць тэорый, якія ігнаравалі рэальную жыццёвую аснову народнай творчасці, пераканаўча паказана ў працах савецкіх фалькларыстаў¹. Не адмаўляючы таго, што ў фарміраванні і развіцці каляндарнай абрадавай паэзіі немалую ролю адыгралі старажытныя вераванні і ўяўленні, адухаўленне розных з'яў прыроды, магія, а пазней хрысціянская рэлігія, мы разглядаем гэтыя з'явы як другарадныя, вытворныя. «У савецкай навуцы,— пішуць І. Н. Граздова і С. А. Токараў,— трывала ўмацавалася ўяўленне аб народных каляндарных звычаях і вераваннях як аб адзіным комплексе, аб дынамічнай сістэме ўзаемазвязаных частак: старажытных рытуалаў і вераванняў, больш позніх рэлігійных і нерэлігійных напластаванняў. Але першапачатковай асновай і каранем усяго гэтага комплексу савецкія этнографы лічаць працоўную практыку старажытнага земляробства, стыхійны вопыт народа ў назіраннях прыкмет надвор'я і іншых прыродных з'яў»².

¹ Чичеров В. И. Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI—XIX вв. М., 1957; Круть Ю. З. Хліборобська обрядова поезія слов'ян. Кіїв, 1973; Ліс А. С. Купальскія песні. Мінск, 1974 і інш.

² Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Весенние праздники. М., 1977, с. 7—8.

Падобны погляд на каляндарную абрадавую паэзію вынікае з метада-лагічных пасылак нашай навукі, якая імкнецца разгледзець за рознымі напластаваннямі стагоддзяў тыя рэальныя акалічнасці, у якія былі пастаўлены нашы продкі ў іх адносінах з прыродай, што з'явілася першым штуршком для ўзнікнення пэўных абрадаў і звязанай з імі паэзіі.

Аграрна-магічны характар веснавой паэзіі, адлюстраванне ў ёй быту і старадаўніх вераванняў нашых продкаў здаўна сталі прычынай пільнай увагі збіральнікаў і даследчыкаў вуснапаэтычнай творчасці. Першыя публікацыі веснавых песень з'яўляюцца ўжо ў пачатку мінулага стагоддзя. Яны ўключаюцца як ілюстрацыйны матэрыял у этнаграфічныя працы і падаюцца разам з апісаннямі свят, абрадаў, поглядаў беларускага селяніна. Так, у працы М. Чарноўскай 1817 г. знаходзім сярод іншых траецкую песню «На тройцу мы вянкi вілі»³. Л. Галамбёўскі ў «Гульнях і забавах» упершыню ў беларускай фалькларыстыцы сярод іншых твораў змяшчае ўзоры куставых песень⁴. У даследаванні А. Кіркора «Рэшткі язычаскіх звычаяў у Беларусі» апісваецца русальны тыдзень і прыводзіцца некалькі русальных песень⁵. А. Рыпінскі ў вядомай працы «Беларусь» змяшчае звесткі пра хаджэнне валачобнікаў і прыводзіць урыўкі валачобных песень⁶. Першым зборнікам, у які ўвайшлі ўзоры веснавых песень, была шостая кніжка «Piosnki wieśniacze» Я. Чачота і «Piosnki gminne ludu pińskiego» (Kowno, 1851) Р. Зянькевіча⁷. У Чачота адна велікодная песня («Wielkoposna, czyli Wołoszopna») і дзве юраўскія. Калекцыя Р. Зянькевіча паўнейшая: 16 веснавых і 21 куставая песні ў арыгінале і перакладзе на польскую мову. Святу куста ён прысвяціў і спецыяльны раздзел у артыкуле «O uroczyskach i zwyczajach ludu pińskiego, oraz o charakterze jego pieśni» («Biblioteka Warszawska», 1852—1853).

Трэба сказаць, што абрадавая паэзія хаця і выклікала заўсёды вялікую цікавасць збіральнікаў і вучоных розных школ і напрамкаў, веснавыя песні ў калекцыях многіх збіральнікаў, часам і такіх вядомых, як І. І. Насовіч, П. А. Гільтэбрандт, С. Малевіч, М. Н. Дзмітрыеў і інш., займалі вельмі сціплае месца. Пры гэтым перавага звычайна аддавалася валачобным, або велікодным, песням. Так, у працы Я. Тышкевіча (раздзел «Урачыстасці»), дзе гаворыцца пра вялікдзень, радаўніцу, Юр'е, прыводзіцца і адна валачобная песня. У «Народных беларускіх песнях» Е. П. (Кацярыны Паўлоўскай) змешчана пяць валачобных песень. Некалькі валачобных пе-

³ Zabytki mitologii słowiańskiej w zwyczajach wiejskiego ludu na Białej Rusi dochowane (gub. Mogilewska).— Dziennik Wileński, 1817, t. VI, s. 402.

⁴ Gołębowski L. Gry i zabawy. Warszawa, 1831.

⁵ Гл. у кн.: Опыты в русской словесности воспитанников гимназии Белорусского учебного округа. Вильна, 1839, с. 483—487.

⁶ Rypiński A. Białoruś. Paryż, 1840, с. 43—49.

⁷ Czeczot J. Piosnki wieśniacze z nad Niemna i Dźwiny, niektóre przysłowia i idiotyzmy w mowie słowiano-krewickiej z postrzeżeniami nad nią uczynionemi. Wilno, 1846.

сень з апісаннем абраду падае П. М. Шпілеўскі⁸. Затое ў тых жа працах шмат цікавых і надзвычай каштоўных звестак пра асаблівасці веснавых абрадаў у розных мясцовасцях. Каштоўнасць іх яшчэ і ў тым, што аўтары самі былі сведкамі жывога бытавання свят і абрадаў, хоць ужо і тады часта чуліся нараканні, што з'явы гэтыя знікаюць. Часам і адзінкавыя ўзоры песень заслугоўваюць увагі дзякуючы іх мастацкім якасцям ці даволі рэдкім сюжэтам. Так, у зборніку П. А. Гільтэбрандта змешчана зычанне-рэчытатыў на вербніцу «Не я б'ю — вярба б'е»⁹. Песень і вершаў, звязаных з гэтым святам, наогул надзвычай мала, таму кожны ўзор набывае асаблівую каштоўнасць. У зборніку М. А. Дзмітрыева звяртае ўвагу песня «Было сяло да не весяло» (пазначана як веснавая-велікодная) — даволі разгорнуты варыянт сюжэта пра смока¹⁰.

Не спыняючыся падрабязна на характарыстыцы кожнага зборніка, значым, што колькасць публікацый павялічылася дзякуючы працам І. І. Насовіча, К. Тышкевіча, П. П. Чубінскага, А. С. Дамбавецкага, Д. Г. Булгакоўскага, С. Малевіча, І. Е. Бычко-Машко¹¹. У апошнім зборніку песні падаюцца з нотнымі прыкладамі, што надзвычай рэдкая з'ява для дарэвалюцыйных (ды і савецкіх таксама) выданняў фальклорных твораў. Варта прыгадаць і іншыя публікацыі мелодый веснавых песень¹².

⁸ Tyszkiewicz E. Opisanie powiatu Borysowskiego. Wilno, 1847, s. 389; Е. П. Народные белорусские песни. СПб, 1853; Шпилевский П. М. Белоруссия в характеристических описаниях и фантастических ее сказках.— «Пантеон», т. 25, кн. 1. СПб, 1856.

⁹ Гильтебрандт П. А. Сборник памятников народного творчества в Северо-Западном крае. Вильно, 1866.

¹⁰ Дмитриев М. А. Собрание песен, сказок, обрядов и обычаев крестьян Северо-Западного края. Вильно, 1869.

¹¹ Белорусские песни, собранные И. И. Носовичем. СПб, 1873; Tyszkiewicz K. Wilija i jej brzegi pod względem hydrologicznym, historycznym i etnograficznym. Drezno, 1871; Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной ИРГО. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским, т. 6. СПб, 1877; Дембовецкий А. С. Опыт описания Могилевской губернии. Могилев, 1882; Булгаковский Д. Г. Пинчуки. Этнографический очерк. Песни, загадки, пословицы, обряды, приметы... СПб, 1890; Малевич С. Белорусские народные песни. СПб, 1907; Сборник народных песен, записанных в поселке Калюга-Комарно, Rogozнянской волости, Кобринского уезда, Гродненской губернии И. Е. Бычко-Машко. СПб, 1911.

¹² Kubal L. Beloruska piseń. Slovansky sbornik. Praha, 1887; Černy A. Pieśni Białoruskie z powiatu Działoszyńskiego gubernii Wileńskiej.— «Zbiór wiadomości do antropologii krajowej», t. XVIII. Kraków, 1895; Янчук Н. А. По Минской губернии (заметки из поездки 1886 г.).— «Известия Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии», т. LXI. Труды этнографического отдела, кн. 9, вып. 1. М., 1889; Сборник малорусских и белорусских народных песен Гомельского уезда, записанных для голоса с аккомпанементом фортепьяно Зинандой Радченко, вып. 1. СПб, 1881.

Некаторыя зборнікі XIX — пачатку XX ст. заслугоўваюць таго, каб пра іх было сказана асобна. У 1871 г. убачыла свет праца П. А. Бяссонава «Беларускія песні». Тут ужо зроблена спроба класіфікаваць веснавыя песні ў адпаведнасці з чарговасцю веснавых абрадаў. 44 веснавыя песні размяркоўваюцца на пяць груп: «а) на вялікдзень. Валачобныя, б) велікодныя, в) на Юр'я. Юр'еў дзень, г) куставыя, д) на Міколу». Да кожнага раздзела даюцца тлумачэнні і звесткі пра абрад¹³. Не ўсе песні ў зборніку з'яўляюцца абрадавымі, часткова гэта творы, якія мы зараз называем прымеркаванымі да абраду.

Пэўнымі прынцыпамі кіраваўся М. В. Доўнар-Запольскі пры размеркаванні песеннага матэрыялу. Веснавыя песні ён падзяліў на дзве групы — абрадавыя і лірычныя (г. зн. пазаабрадавыя). Даследчык так абгрунтоўвае сваю класіфікацыю: «Выбіраючы раздзелы, я прыстасоўваўся да рубрык, на якія сам народ падзяляе свае песні. Песні абрадавыя, з прымацаваннем іх да тых ці іншых абрадаў, народ строга вылучае. Усе абрадавыя песні я згрупаваў у адзін раздзел з падраздзяленнем іх на 1) вясельныя песні, 2) радзінныя і хрэсьбінныя, 3) калядкі і шчадроўкі, 4) велікодныя і 5) траецкія»¹⁴.

Такой класіфікацыі вымагаў матэрыял, які быў у распараджэнні збіральніка. На жаль, веснавых абрадавых песень небагата ў зборніку і яны не самыя яркія ўзоры гэтага віду творчасці. Больш удалы раздзел траецкіх песень (яны аб'яднаны з купальскімі) і куставых.

У раздзел лірычных Доўнар-Запольскі ўключае песні, прымеркаваныя да пэўнага часу. «У другую групу я ўнёс лірычныя песні. Пінчукі, таксама як і паўднёвыя беларусы... падзяляюць свае лірычныя песні на вясну, лета, восень і зіму, г. зн. на веснавыя, летнія, восеньскія і зімовыя. Песні гэтых абрадаў нічога агульнага з якімі б там ні было абрадамі не маюць: гэта лірыка самага разнастайнага зместу»¹⁵. Сапраўды, Доўнар-Запольскі падае песні розныя па зместу, галоўным чынам дзявочыя любоўныя. Даследчык адзін з першых звярнуў увагу на прымеркаваныя да вясны песні, якія не маюць відавочнай сувязі з абрадам або з часам выканання.

З. Радчанка ў «Гомельскіх народных песнях»¹⁶ падзяляе веснавыя песні на два раздзелы: вяснянкі і веснавыя карагоды. Ва ўступе да зборніка яна дае кароткую характарыстыку змешчаным творам і адзначае, што ўсе

¹³ Бессонов П. А. Белорусские песни с подробными объяснениями их творчества и языка, с очерками народного обряда, обычая и всего быта. М., 1871.

¹⁴ Доунар-Запольский М. В. Белорусское Полесье. Сборник этнографических материалов, вып. 1. Песни пинчуков. Киев, 1895, с. V.

¹⁵ Там жа.

¹⁶ Гомельские народные песни (белорусские и малорусские). Записаны в Дятловицкой вол. Гомельского уезда Могилевской губернии Зинаидой Радченко. СПб, 1888.

запісаныя ёю вяснянкі спяваюцца на тры напевы, якія змешчаны ў папярэднім зборніку¹⁷.

Шырока і разнастайна прадстаўлены веснавыя песні ў «Смаленскім этнаграфічным зборніку» У. М. Дабравольскага. Яны размяшчаюцца ў адпаведнасці з чарговасцю веснавых свят і суправаджаюцца кароткімі каментарыямі. Тэкстам папярэднічае кароткі нарыс пра гукаперайманне ў веснавых песнях, а далей песні размяркоўваюцца па раздзелах: вяснянкі; благавешчанне; скакухі; ігравыя і іншыя карагодныя песні; Ягораў дзень (выган у поле жывёлы, пачатак палявых работ); вялікдзень; зялёныя святкі (абсяванне аўсом і хмелем, завіванне вялкоў і звычай куміцца, русалкі, агляд у полі жыта і інш.)¹⁸.

Сапраўдныя скарбы па веснавой паэзіі пакінулі П. В. Шэйн, Е. Р. Раманаў, М. Федароўскі. І справа не столькі ў колькасці сабраных імі песень, колькі ў мэтанакіраванасці і акрэсленай сістэмнасці ў збіранні і публікацыі і саміх песень, і шматлікіх разнастайных звестак пра іх выкананне, пра веснавыя абрады.

У зборніку П. В. Шэйна «Беларускія народныя песні» веснавых песень няшмат: падборка валачобных песень (№ 138—170); 5 веснавых гукальных, да якіх ёсць заўвага: «Песні гэтыя спяваюцца дзе-небудзь на страсе, на дрэве ці на горцы» (с. 120); 2 юраўскія, узятыя ў Чачота, і дзве траецкія песні. Да ўсіх твораў падаюцца кароткія тлумачэнні пра абрад, да якога яны адносяцца¹⁹. Асноўны матэрыял — фальклорны і этнаграфічны — П. В. Шэйн змяшчае ў «Матэрыялах...»²⁰ У кожным томе мы знойдзем матэрыялы, якія прама ці ўскосна звязаны з веснавой паэзіяй і абраднасцю.

У першым томе «Матэрыялаў» (ч. I) апублікавана да сотні веснавых песень, якія даюць уяўленне пра ўсе вядомыя ў народзе абрадавыя групы: вяснянкі, велікодныя, юраўскія, траецкія. У кнізе змешчана невялікая колькасць нотных прыкладаў, сярод якіх ноты да валачобнай песні, веснавой, дзвюх траецкіх. Да ўсіх песень даецца падрабязнае апісанне адпаведных веснавых абрадаў, а часам і абставін, у якіх яны выконваліся. Шмат звестак пра розныя абрады і святы змешчана таксама ў III томе: святкаванне благавешчання, сустрэчы вясны, вербніцы, вялікадня, Юр'я. Нават у томе, прысвечаным вясельным і пахавальным абрадам, Шэйн змяшчае цікавыя

¹⁷ Сборник малорусских и белорусских народных песен (Гомельского уезда), записанных для голоса с аккомпанементом фортепьяно З. Радченко, вып. 1. СПб, 1881.

¹⁸ Добровольский В. Н. Смоленский этнографический сборник, ч. 4. М., 1903.

¹⁹ Белорусские народные песни, с относящимися к ним обрядами, обычаями и суевериями, с приложением объяснительного словаря и грамматических примечаний. Сборник П. В. Шейна. СПб, 1874.

²⁰ Шейн П. В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края, т. 1, ч. 1. СПб, 1887; т. 1, ч. 2. СПб, 1890; т. 3. СПб, 1902.

матэрыялы адносна веснавых дзядоў і радаўніцы. Шэйні сваімі працамі дае ўяўленне пра веснавую паэзію і абраднасць амаль па ўсёй тэрыторыі Беларусі, таму што шырока карыстаўся паслугамі карэспандэнтаў з розных рэгіёнаў.

Такой жа фундаментальнасцю вызначаюцца і працы Е. Р. Раманава²¹. У I выпуску «Беларускага зборніка» змешчаны вяснянкі і валачобныя песні, у VII — мелодыі трох вяснянак, валачобнай і траецкай песні. У VIII выпуску і іншых сваіх працах Раманаў разглядае ўсе веснавыя святы і да кожнага з іх прыводзіць песні. Асабліва каштоўнай уяўляецца падборка русальных песень — надзвычай рэдкіх у іншых выданнях і наогул мала выяўленых.

У V томе «Людзін Беларускага» М. Федароўскага змешчана 77 веснавых песень, запісаных у заходніх раёнах Беларусі. Многія тэксты пададзены разам з напевамі²².

Варта адзначыць багатыя крыніцы веснавых песень у публікацыях А. Шлюбскага, М. Гарэцкага і А. Ягорава, С. П. Сахарава, М. Я. Грынблата²³.

Веснавая паэзія шырока прадстаўлена ў зборніках Р. Р. Шырмы, М. М. Чуркіна, Г. І. Цітовіча²⁴. Адзінкавыя музычныя запісы ёсць у тэарэтычных працах В. І. Ялатава, З. Я. Мажэйка²⁵.

Апошнім часам у публікацыях матэрыялаў, сабраных студэнтамі Беларускага ўніверсітэта, вялікае месца адводзіцца абрадавай паэзіі, у тым ліку і веснавым песням²⁶.

²¹ Романов Е. Р. Белорусский сборник, том первый, вып. 1 и 2. Киев, 1885; вып. 7. Вильна, 1910; вып. 8. Вильна, 1912; Материалы по этнографии Гродненской губернии, вып. 1. Под ред. Е. Р. Романова. Вильна, 1911.

²² Fedegowski M. Lud białoruski, t. V. Warszawa, 1958.

²³ Шлюбскі А. Матэрыялы да вывучэння фальклору і мовы Віцебшчыны, ч. 1. Мінск, 1927; Гарэцкі М., Ягораў А. Народныя песні з мелодыямі. Мінск, 1928; Сахараў С. П. Народная творчасць Латгаліі і Ілукстэнскіх беларусаў. Рыга, 1940; Грынблат М. Я. Песні беларускага народа, т. 1. Мінск, 1940.

²⁴ Шырма Р. Беларускія народныя песні, загадкі і прыказкі. Мінск, 1947; яго ж. Двести белорусских песен. М., 1959; яго ж. Беларускія народныя песні, т. 3. Мінск, 1962; Чуркін М. Беларускія народныя песні і танцы. Мінск, 1949; яго ж. Беларускія народныя песні. Мінск, 1959; Цітовіч Г. Песні беларускага народа. Мінск, 1959; яго ж. Анталогія беларускай народнай песні. Мінск, 1968; яго ж. Анталогія беларускай народнай песні. Мінск, 1975.

²⁵ Ялатаў В. І. Ад песні да песні. Мінск, 1961; Мажэйка З. Я. Песенная культура Беларускага Полесся. Мінск, 1971.

²⁶ Беларускі фальклор у сучасных запісах. Брэсцкая вобласць. Традыцыйныя жанры. Склад. В. А. Захарава. Мінск, 1973; Песні сямі вёсак. Уклад. і рэд. Ніла Гілевіча. Мінск, 1973; Песні народных свят і абрадаў. Уклад. і рэд. Н. С. Гілевіча. Мінск, 1974.

Шмат матэрыялаў па веснавой паэзіі захоўваецца ў архівах краіны. Цікавыя калекцыі веснавых песень, сабраныя М. Ю. Зубавым (1906) і В. Пагарэльскай (1929)²⁷ захоўваюцца ў архіве Інстытута рускай літаратуры (Пушкінскі дом). Шмат дарэвалюцыйных запісаў знаходзіцца ў архіве АН СССР у Ленінградзе, у архіве былога Рускага геаграфічнага таварыства. У фондах Цэнтральнага дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва СССР (Масква) захоўваюцца шматлікія запісы, у тым ліку даслаўныя ў 30-х гадах А. Валевічам. Запісы веснавых песень можна знайсці ў Аддзеле рукапісаў і рэдкіх кніг Цэнтральнай бібліятэкі АН Літоўскай ССР, у Аддзеле рукапісаў бібліятэкі Вільнюскага універсітэта і інш.

У архіве Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР захоўваецца калекцыя веснавых песень, сабраная М. П. Гваздзёвым, які займаўся гэтай праблемай у 1960—1964 гг. Але заўчасная смерць перарвала яго работу. У апошнія гады ў выніку мэтанакіраванага збірання матэрыялу для шматтомнага выдання беларускай народнай творчасці колькасць веснавых песень, апісанняў абрадаў і свят у архіве ІМЭФ значна ўзрасла і зараз перавышае 1200 запісаў. Большасць песень запісана з мелодыямі на магнітафонныя стужкі. Сярод іх і варыянты ўжо вядомых з дарэвалюцыйных зборнікаў песень, і арыгінальныя сюжэты.

Тэарэтычнае асэнсаванне ўсяго гэтага паэтычнага і этнаграфічнага матэрыялу пачалося ў мінулым стагоддзі. Першымі даследчыкамі веснавой паэзіі беларусаў былі самі фалькларысты-збіральнікі. Многія з іх пакінулі цікавыя назіранні над абраднасцю і паэзіяй, а некаторыя (П. В. Шэйн, Е. Р. Раманаў) імкнуліся асэнсаваць, абагульніць багаты і разнародны матэрыял. Рабіліся спробы і навуковай класіфікацыі веснавых песень. Выдатны беларускі вучоны Я. Ф. Карскі ў «Беларусах» вылучае раздзел «Веснавыя абрады і песні», дзе аналізуе песенную творчасць веснавога цыкла, выказвае думкі пра яе старажытнасць. І тут песні разглядаюцца ў адпаведнасці з чарговасцю абрадаў²⁸.

На беларускія веснавыя песні спасылаліся розныя вучоныя і ў спецыяльных тэарэтычных даследаваннях. Так, Я. В. Анічкаў у «Веснавой абрадавай песні на Захадзе і ў славян» шырока выкарыстаў беларускія песні розных веснавых свят і абрадаў. Яны цікавілі вучонага як матэрыял для параўнання з паэзіяй іншых народаў²⁹.

Веснавыя песні, як і абрадавая паэзія наогул, становяцца аб'ектам спецыяльнага вывучэння ў савецкі час. Валачобным песням прысвечана манаграфія М. М. Нікольскага «Міталёгія і абрадаваць валачобных песень» (Мінск, 1931). У комплексе ўсёй каляндарна-абрадавай паэзіі разглядае

²⁷ ИРЛИ, к. 40, спр. 2, 3; к. 16, спр. 1.

²⁸ Карский Е. Ф. Белорусы, т. III, ч. 1. М., 1916, с. 141—167.

²⁹ Аничков Е. В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян, ч. 1. СПб, 1903; ч. 2. СПб, 1905.

веснавыя песні М. Я. Грынблат у калектыўным даследаванні «Беларуская вуснапаэтычная творчасць» (Мінск, 1967). Агульную характарыстыку веснавым песням дае К. П. Кабашнікаў у «Нарысах па беларускаму фальклору» (Мінск, 1963); ёсць кароткі агляд веснавых песень у навучальным дапаможніку «Беларуская вуснапаэтычная творчасць» (Мінск, 1966), у навукова-папулярным нарысе Н. С. Гілевіча «Наша родная песня» (Мінск, 1968). Беларускім куставым песням прысвечана дысертацыя Р. М. Кавалёвай³⁰.

Абрадавая паэзія, у тым ліку веснавая, здаўна была ў цэнтры ўвагі даследчыкаў рускага фальклору. Іх працы, асабліва апошняга часу, цікавыя не толькі аналізам фактычнага матэрыялу, але і метадалагічнымі палажэннямі, трактоўкай сутнасці абрадаў і г. д.³¹

Названыя зборнікі, працы з'яўляюцца той асновай, на якой магчыма далейшае паглыбленае даследаванне беларускай народнай паэзіі веснавога цыкла.



Паэзія веснавога цыкла ўключае некалькі груп песень, якія канцэнтраваліся вакол пэўных веснавых абрадаў і свят. Мяркуючы па фальклорна-этнаграфічных апісаннях, зробленых у мінулым стагоддзі і ў наш час у розных раёнах Беларусі, гэты цыкл складаўся з наступных звенняў: абрады гукання вясны; абрады і звычаі вялікадня; абрады на Юр'я; «зялёныя святкі», г. зн. абрады і звычаі, звязаныя з сёмухай, тройцай, русальным, або граным тыднем. Е. Р. Раманаў адзначаў яшчэ перыяд талок да тройцы і зазначаў, што ў гэты час існавалі свае песні — талочныя. Яны не маюць якіх-небудзь асаблівых адзнак і таму часцей за ўсё разглядаюцца як песні, прымеркаваныя і да іншых выпадкаў. Апрача таго, і ўласна талочныя песні маглі выконвацца ў розны час у залежнасці ад таго, калі і для чаго склікалася талака. Па гэтых прычынах мы не разглядаем талочныя песні сярод веснавой паэзіі.

Гуканне вясны адбывалася пачынаючы з 1 сакавіка, «на Аўдакею», але ў розных мясцовасцях у розны час. У сакавіку селянін пільна прыглядаўся да з'яў прыроды, імкнуўся вызначыць, ці спрыяльнымі будуць умовы для веснавых работ, якім будзе лета. Ад гэтага залежаў дабрабыт, нарэшце, усё жыццё селяніна. Адсюль і мноства прыкмет, якія прыпадалі на гэ-

³⁰ Кавалева Р. М. Белорусские кустовые песни. Автореф. канд. дис. Минск, 1976.

³¹ Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня. М.—Л., 1962; Шоповалова Г. Г. Майский цикл весенних обрядов.— У кн.: Фольклор и этнография. Л., 1977; Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Весенние праздники. М., 1977 і інш.

ты месяц і асобныя яго дні. Сачылі, ці нап'ецца певень з-пад страхі і сакавіка, як у гэты час спяваюць сініцы, ці закрычыць каля вёскі жаўна, калі і дзе закукуе зязюля і г. д. З нецярплівацю чакалі птушак. Лічылася, што на саракі (9 сакавіка) павінна прыляцець «сорак выр'яў», у тым ліку і жаваранкі; іх прылёт азначаў, што вясна канчаткова ўступіла ў свае правы. Звязваючы прыход вясны з прылётам птушак, селянін звяртаўся да іх у песнях, прасіў хутчэй прынесці вясну.

Мясцовыя адрозненні ў гуканні вясны не краналі самой сутнасці абраду, звычайно: выхад на высокае месца, паленне агню, спяванне гукальных песень. Месца дзеяння — горка — выбіралася не выпадкова. Горка хутчэй прагравалася сонцам, хутчэй вызвалялася ад снежнага покрыва, з яе было далёка відаць, і песні-гуканні, якія спяваліся там, былі далёка чуваць. Сам абрад знайшоў адлюстраванне ў некаторых песнях:

Ой, выйдзем мы на горку
Ды паклічам бога
Адамкнуць зямліцу,
Выпусціць расіцу.

У Гомельскім павеце гуканне вясны адбывалася наступным чынам. З 25 сакавіка (благавешчанне) дзяўчаты збіраліся гуртам і ішлі на ўзвышаныя месцы ў вёсцы, звычайна каля гумнаў, падсцілалі салому і, псеўшы на яе, спявалі да позняй ночы веснавыя песні. Гэтыя песні разносіліся па наваколлю і былі чуваць на суседніх «зборных пунктах». Часам спявалі па чарзе: у адным месцы пачнуць і спыняцца, у другім працягваюць. Хлопцы ж з дудкамі і гармонікамі пераходзілі ад адной групы да другой³². У некаторых месцах з цеста пяклі птушак і, спяваючы веснавыя песні, падкідалі іх угору. Вяснянкі спявалі таксама ля вогнішча, дзе палілі мялле, старыя лапці і інш.³³ Самі ўдзельнікі свята так расказваюць: «Палюць зіму. Збіраюць хлам, ідуць на гару і палюць, чысцюць зямлю. Дзеўкі і хлопцы сядзяць кучамі. Адсюль адгалосак туды, а адтуляцькі — сюды»³⁴. Часам, як і на купальскае свята, моладзь збіралася ля вогнішча і наладжвала ігрышча з пераскокамі праз агонь. Некаторыя даследчыкі, напрыклад Анічкаў, звязвалі гэтыя дзеянні са старадаўнімі вераваннямі, у прыватнасці з верай у ачышчальную сілу агню.

На благавешчанне ў Барысаўскім павеце адбываўся так званы абрад камаедзіцы, паходжанне якога даследчыкі звязвалі з культуам мядзведзя і яго вытокі бачылі ў татэмістычных вераваннях нашых продкаў. У гэты

³² Шейн П. В. Материалы..., т. 1, ч. 1, с. 125.

³³ Романов Е. Р. Белорусский сборник, вып. 8, с. 143.

³⁴ АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 1, сш. 1, л. 50. Зап. М. Я. Грынблат у 1968 г. у в. Бялынкавічы Касцюковіцкага р. Магілёўскай вобл. ад К. Ф. Парчэўскай, 66 г.

дзень гатавалі асобныя стравы, напрыклад гарохавыя «камы», аднак лешень, звязаных з гэтым звычаем, не адзначана³⁵.

Найбольш раннімі па часе выканання, такім чынам, з'яўляюцца песні-вяснянкі, якімі загукалі, клікалі вясну. У некаторых мясцовасцях яны называліся «паклікальнымі»³⁶. Гэта песні заклінальнага характару і некалі мелі ясна акрэсленую мэту. Даследчыца рускай народнай песні Н. П. Колпакова, разглядаючы заклінальныя песні аграрнага календара, зазначала: «Іх мэтанакіраванасць — імкненне ўздзейнічаць на тую ці іншую з'яву прыроды, ад якой чакалася дапамога ў працы землеўладальніка, на той ці іншы запаведны прадмет, якому прыпісвалася магічнае значэнне, на невядомую сілу — лёс, які распараджаецца шчасцем чалавека ў яго асабістым жыцці»³⁷.

Чалавек звяртаўся да прыроды з просьбай, нават з патрабаваннем, і гэтыя патрабаванні насілі ясны, канкрэтны характар. «...Людзям патрэбны былі сонечнае цяпло, якое ўвасаблялася ў багатым ураджаі, прыплод жывёлы, прырост сям'і, г. зн. усё, што ў сукупнасці стварала матэрыяльны дастатак і сямейнае шчасце. Не рэлігійнасць, а адчуванне арганічнай працоўнай сувязі чалавека з роднай зямлёй — вось што перш за ўсё выступае з тэкстаў традыцыйных аграрных песень-заклінанняў»³⁸.

Беларускія вяснянкі, якімі гукалі вясну, розныя па зместу і форме. Сярод іх песні — звароты да маці, старых людзей, бога з просьбай дазволіць «вясну гукаць». Лейтматыў гэтых песень — замыканне зімы і адмыканне лета:

Ці пазволіце, старыя людзі,
Нам вясну красну выгукаці,
Студзёную зіму замыкаці,
Студзёную зіму ў каморачку,
А цёплае лета на вулачку.

Характэрны пачатак такіх песень: «Благаславі, маці», «Благаславі, божа», «Ці пазволіце, старыя людзі» (старыя дзяды) і г. д. Зварот да старэйшых (пазнейшае прымеркаванне — бог, прачыстая), да роданачальніка—відаць, водгук глыбокай старажытнасці, калі кожнае важнае для калектыву дзеянне пачыналася са згоды старэйшых.

Адмыканне вясны і замыканне зімы — гэта не толькі паэтычны сімвал перамогі цяпла над сцюжаю, абуджэння прыроды. Гэта таксама адлюстраванне жаданняў селяніна, яго надзей. Цёплае лецечка спрыяе добраму ўраджаю, таму вясна ўспрымаецца так светла і радасна. Гэта радасць і для

³⁵ Шейн П. В. Материалы..., т. 3, с. 162—163.

³⁶ АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 48, сш. 2, л. 10.

³⁷ Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня. М.—Л., 1962, с. 33.

³⁸ Там жа, с. 35.

маладых, бо вясна — пара кахання. І нездарма ў веснавой паэзіі тэма кахання займае вялікае месца.

Будзем зіму замыкаць,
Цёплае лета адмыкаць,
Штоб нам, дзеўкам, цёпла гуляць.

У многіх вяснянках пачэсны абавязак адмыкання цяпла, лецечка выконваюць птушкі, пчолкі:

Ты пчолачка ярая,
Ты вылець за мора,
Ты вынесі ключыкі,
Ключыкі залатыя.

Вылеціце, дзве гусачкі,
Вынесіце два ключыкі:
Будзем зіму замыкаць,
Цёплае лета адмыкаць.

Надзвычай натуральна і жыццёва абумоўлена, што ў веснавой абраднасці птушкам адводзіцца роля вестуноў вясны. Назіранні за іх прылётам і паводзінамі вызначалі многія дзеянні селяніна і сталі асновай розных прыкмет, вераванняў. Таму і ў песнях чалавек непасрэдна звяртаецца да іх:

Жавароначкі, прыляціце,
Цёпла лецейка прынясіце,
А зімачку прыбярыце,
Бо зімачка надаела,
Нам хлебушак пераела.

Я. В. Анічкаў вылучае два тыпы абраду гукання вясны на Русі, адзін з якіх якраз і звязвае са зваротам да птушак — магічных вестуноў веснавых радасцей³⁹.

У вяснянках часта малюецца вясна, якая ўрачыста прыбывае ў карэце, у адрозненне ад зімы, якая адбывае «ў вазочку па белым сняжочку» або «на адным палазочку». Часам вясна едзе на неабходных для гэтай пары года прыладах працы — на сасе ці баране:

Едзе вясна, едзе
На залатым кані
У зялёным саяні,
На сасе седзячы,
Сыру зямлю аручы,
А смыком скародзячы.

Тут на першы план выступае жыццёвая аснова твора, рэалістычны погляд селяніна, яго клопат, яго патрэбы. Гэта ж характэрна і для вяснянак,

³⁹ Аничков Е. В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян, с. 96.

пабудаваных у форме пытанне — адказ. Пытанне да вясны — «што нам прынясла?» (або «вынесла») — выклікае самыя разнастайныя адказы. Вясна прыносіць і «бясхлебіцу, бяссоліцу, адну свірэпіцу» — спадарожнікаў гаротнага селяніна, у якога хлеба не хапіла на ўвесь год; яна «з клеці жыта вымела, з пуні сена вынесла», «з карабоў жыта павытрасла», «з пунькі сянцо вынесла, з току саломку вытрасла, з клеці зярно вымела»; часам вясна жаліцца, што «ледзьве сама вылезла».

Побач з адлюстраваннем рэальнага жыцця селяніна ў вяснянках ствараецца вобраз шчодрай на дары вясны, якая кожнаму чалавеку — і старому, і малому — нясе свае заняткі, радасці і ўцехі: малым дзеткам па мураўцы (або па ячку), старым бабкам па кічку, па піражочку, хлопцам па кію — валы гнаці, белым малойцам па коніку, маладым мужчынам па сошаньцы, малодачкам красёнцы і г. д. З асобных па-мастацку зробленых замалёвак, штрыхоў перад намі разгортваецца цэльная карціна быту селянін, іх заняткаў. Этнаграфізм, які ўвогуле ўласцівы абрадавай паэзіі, тут знайшоў надзвычай поўнае і паслядоўнае ўвасабленне.

Вясна ўслаўляецца як абуджальніца прыроды, носьбіт радасці, надзеі селяніна. Яна нясе

На зямельку травіцу,
На травіцу расіцу,
На лясочак лісточак
І вясёлы дэянёчак.

У песнях адлюстравалася спрадвечная вера простага чалавека, што прырода, пра якую ён гаворыць з такім замілаваннем і пяшчотай, будзе спрыяць яму, што новы гаспадарчы год будзе добрым, прынясе яму плён. Таму так выразна гучаць у вяснянках матывы заклінання:

Дай, божа, на жытачка род,
На статачак плод
Людзям на здароўе.

Ад пачатковага перыяду вясны так многа залежала ў жыцці чалавека, што, натуральна, абрады і песні, з ім звязаныя, увабралі ў сябе элементы аграрнай магіі. Для іх характэрна анімістычнае ўспрыманне прыроды, адухаўленне самой вясны, пэўная міфалагізацыя гэтага вобраза і ў той жа час па-свойму рэалістычнае стаўленне да яго. І сябе чалавек успрымаў цесна звязаным з прыродай, неад'емнай яе часткай, таму пры ўсіх рытуальна-малітоўных адносінах да прыроды, да вясны ён нідзе не выступае па-рабску пакорлівым, прыгнечаным. Чалавек з павагай адносіцца да прыроды і мае права чакаць ад яе спагады і садзеяння. І матывы заклінання ў веснавых песнях — яшчэ адно напамінанне, чаго селянін чакае ад прыроды. Яго жаданні, веснавыя надзеі звязаны з двума жыццёва важнымі момантамі — добрым ураджаем і шлюбным шчасцем. У пэўнай ступені гэтым можна растлумачыць вобразы-сімвалы вяснянак, якія ў розных варыяцыях пра-

ходзяць праз усю веснавую паэзію. Перш за ўсё гэта вобраз добрага ўраджаю, багатага плёну ўсёй працы. Сабраны ўраджай абавязкова гіпербалізуюцца (жаданае выдаецца за сапраўднае), у чым, безумоўна, можна бачыць элементы аграрнай магіі:

На полі капамі,
У гумне стагамі,
На такую ўмалотна,
У засеках спорна,
У млыне умолна,
У дзяжы падыходна,
У печы ўзросна,
На стале ўкройна.

І нездарма ў песнях кожнага веснавога цыкла — юраўскіх, велікодных, траецкіх — амаль даслоўна паўтараецца такое пажаданне. Элементы старажытных заклінанняў у песнях, вядомых нам па пазнейшых запісах, пераасэнсаваліся, сталі паэтычнай умоўнасцю і ўспрымаюцца як дасканалыя мастацкія вобразы.

Другі скразны вобраз-сімвал — дзявочы вянок, які, як пісаў Я. В. Анічкаў, «наводзіць на думкі пра каханне і шлюб». Вянкі з кветак, з галінак дрэў з'яўляюцца абавязковым атрыбутам абрадаў і песень, удзельніцамі і выканаўцамі якіх былі дзяўчаты. Аднак значэнне вянокоў не вычэрпваецца чыста абрадавым «у сувязі з іх асаблівым сімвалізмам». Яны выконваюць і чыста эстэтычную ролю, «падабаюцца проста як прыгожая рэч, як сродак упрыгожання». Анічкаў звяртае ўвагу на эстэтыку веснавога абнаўлення прыроды для разумення настрою ў гэту пару года першабытнага чалавека. Ва ўсе часы чалавек заставаўся чалавекам, і ў яго жыцці заўсёды заставалася месца і забавам, і звычаям, якія, як пісаў Анічкаў, «як бы трошкі адарваліся ад сваёй утылітарнай асновы і адпавядалі патрабаванням больш адцягненым»⁴⁰. Гэта спрыяла паслабленню сувязі паміж песнямі і абрадам, а ператварэнне абраду ці асобных яго момантаў у забаву прыводзіла да таго, што абрадавая сутнасць і прымеркаванасць некаторых песень забываліся. Больш вольна пачыналі адносіцца і да саміх абрадавых песень. У выніку мы маем зараз мноства песень, якія па традыцыі адносяцца самімі спевакамі ці наогул да веснавых, ці да асобных веснавых свят, але зараз гэту сувязь прасачыць бывае надзвычай цяжка ці зусім немагчыма.

Вяснянак з непасрэдымі матывамі гукання вясны не вельмі многа, і сюжэты іх не вылучаюцца разнастайнасцю. Часта пры гуканні вясны спяваліся розныя песні, не толькі вяснянкі. Вызначальным момантам у аднясенні іх да «паклікальных» станаўлілася мелодыя песні і абавязковае гукальнае завяршэнне кожнай музычнай фразы: Гу!, Агу!, Угу!, Аю!

⁴⁰ Анічков Е. В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян, с. 79.

і інш. Так, у зборніку беларускіх песень М. Гарэцкага і А. Ягорава цэлы раздзел песень з паметкай «вясну гукаюць» уключае песні тэматычна і жанрава разнастайныя: тут і заклінальныя «блыгыслыві, божа», і жартоўныя, і лірычныя пра мачаху, якая «пасылаіць мыладу скрозь ноч пываду» і г. д.

Тое ж можна сказаць і пра песні, запісаныя З. Радчанка на Гомельшчыне, М. Зубавым на Магілёўшчыне, сучаснымі збіральнікамі ў розных раёнах Беларусі. Некаторыя сюжэты такіх песень агульныя для розных месц, другія больш характэрны для пэўнага рэгіёна. Незразумелая нам зараз сувязь асобных песень з вясною ў некаторай ступені праясняецца расказамі спявачак аб нейкіх дзеяннях, якія з'яўляюцца рэшткамі старадаўніх абрадаў. Так, Прося Гарэцкая, маці пісьменніка, успамінае, як уранні ў чысты чацвер «на дварэ голая вадою абліваліся», «кычаліся пы лагулі лазьні». Тут да месца была і песня «Кылы лазьні»⁴¹.

Некаторыя вяснянкі вядомы ў мностве варыянтаў і амаль паўсюдна (напрыклад, «Вол бушуе — вясну чуе»). Іншыя сюжэты абмежаваны тэрытарыяльна («У нас сягоння стрэчанне» — паўднёвыя раёны Беларусі, Гомельшчына). Функцыянальнае прызначэнне вяснянак вызначыла іх паэтычную форму. Гэта кароткія песні-заклікі, простыя па кампазіцыі і надзвычай выразныя ў мастацкіх адносінах. Яны багата выкарыстоўваюць арсенал фальклорнай паэтыкі і вылучаюцца глыбокай паэтычнасцю.

Сярод веснавых песень значнае месца належыць валачобным песням, якія складаюць адметнасць беларускай каляндарнай паэзіі. Яны прымеркаваны да абрадаў, звязаных з вялікаднем. Гэта даўняе дахрысціянскае свята, якім адзначалі надыход «вялікіх дзён» — доўгіх цёплых працоўных дзён, пачатак сельскагаспадарчага года, асноўных, жыццёва важных сялянскіх работ. З прыняццем хрысціянства царкоўнікі прыстасавалі гэта свята да пасхі, што ў пэўнай ступені адбілася на валачобных песнях. Найбольш важным з велікодных абрадаў быў абрад абходу хат сялян валачобнікамі (лалоўнікамі, лалыншчыкамі). Роля валачобнікаў, як яна зафіксавана ў этнаграфічных апісаннях мінулага і нашага стагоддзяў, — у спяванні вельчальных песень гаспадару, гаспадыні, іх дзецям, выказванні ім добрых пажаданняў. Не выключана, што першапачатковы сэнс абраду, які зараз амаль не праглядаецца, вымагаў пэўных магічных дзеянняў, накіраваных на атрыманне добрага ўраджаю, забеспячэнне плоднасці статка і да т. п. Толькі пільная гаспадарчая патрэба магла зрабіць гэты абрад такім устойлівым, што ён трымаецца (праўда, у трансфармаваным выглядзе) у многіх мясцовасцях да нашых дзён.

Даволі ўстойлівымі аказаліся і юраўскія абрады і звычаі, у якіх захаваліся рэшткі культы агню і вады, магіі, а таксама пазнейшыя напластаванні рэлігійных уяўленняў. Вытокі гэтага абраду ў глыбокай старажыт-

⁴¹ Гарэцкі М., Ягораў А. Народныя песні з мелодыямі, с. 81 і інш.

насці, калі людзі пакланяліся нейкаму язычаскаму боству — апекуну жывёлы. З часоў хрысціянства такім патронам жывёлы стаў святы Юрый. 23 красавіка амаль паўсюдна ў Беларусі адбываўся першы выган жывёлы ў поле. Гэта падзея насіла ўрачысты характар і суправаджалася рознымі абрадамі. Перш чым выгнаць статак з двара, яго абкурвалі зёлкамі, сабранымі звычайна ў мінулым годзе на Купалле. Абрад абкурвання — гэта, па сутнасці, старажытны абрад ачышчэння агнём, які пазней пад уплывам царквы набыў некаторыя новыя рысы. Акрамя абкурвання існавалі і іншыя звычаі. Пад парог хлява клалі ці закопвалі яйкі ў колькасці, адпаведнай колькасці скаціны, каб скаціна была такая ж гладкая і круглая, як яйка. У некаторых месцах пад парог клалі замкнёны замок (замыкалі пашчу), каб жывёлу не з'елі драпежнікі або каб ведзьма не адабрала ў каровы малако.

Пад час выгану скаціны існавалі розныя прыгаворы, замовы. У нататках У. Дабравольскага аб святкаванні Ягор'ева дня прыцягвае ўвагу апісанне эпизоду, у якім відаць гаспадарчая аснова ўсяго комплексу абрадавых дзеянняў, звязаных з юраўскім святам. Пастух, расставіўшы падпaskaў вакол статка і даручыўшы кожнаму з іх адказваць за зайца, сляпога, кульгавага і г. д., ідзе да статка і пачынае задаваць пытанні:

— Заяц, заяц ці горкая асіна?

— Горкая.

— Дай бог, каб і наша скацінка для звера была горкая. Сляпы, сляпы, чы бачыш ты?

— Не бачу.

— Дай бог, каб і нашу скацінку не бачыла звярынка.

Далей пастух звяртаецца да кульгавага, да замка і, нарэшце, да калоды:

— Калода, калода, ці павернешся ты?

— Не, не павярнуся.

— Дай бог, каб і звер не павярнуўся да нашай скацінкі ⁴².

Падобнае апісанне знаходзім і ў П. В. Шэйна ⁴³.

У Баранавіцкім раёне Брэсцкай вобласці запісаны ўспаміны аб юраўскіх абрадах і прыгаворах: «Бяруць кажух, надзяваюць воўнай наверх, бяруць пасвянцонага хлеба акрайчык, яйцо сырое, вярбінку пасвянцоную і замаўляюць. Ідуць да ўсходу сонца ў сярэдзіну хлява, тры разы прыгаворваюць: «За гарамі, за барамі стаяць сталы з прыстоламі, скаціркамі пазасціланая, чары віна паналіваныя. Як гэтага віна чувасу з чувасіхай не папіці, так маёй скацінцы ў полі крыві не разліці: ні кароўкам, ні цяляткам, ні конікам, ні жарабяткам, ні авечкам, ні ягняткам, ні свінням, ні парасяткам, ні гусям і гусяняткам, ні курам і кураняткам — нікому-нікому не

⁴² Добровольский В. Н. Егорьев день в Смоленской губ.—«Живая старина». СПб, 1908, № 2, с. 151.

⁴³ Шейн П. В. Материалы..., т. 1, ч. 1, с. 169.

разліці». А гэта ўсё: яйка, хлеб — аддаюць жабракам, а пасвянцонай вярбінкай выганяюць у поле скаціну»⁴⁴.

Юраўскія абрады і звычаі захавалі таксама перажыткі веры ў ачышчальную сілу вады. Бытавала павер'е аб лекавых уласцівасцях Юр'евай расы. Адсюль у некаторых паветах існаваў звычай выганяць коней на начлег напярэдадні Юр'я або выганяць жывёлу раніцай яшчэ да пастуха на «Юр'еву расу» (у песнях — «на Юр'е расу бычка напасу»). Лічылася, што качанне па Юр'евай расе дае здароўе чалавеку, а дзяўчатам спрыяе ў каханні.

«Функцыі» Юр'я не абмяжоўваліся патранатам над жывёлагадоўляй. Ён лічыўся таксама і апекуном земляробства. У многіх месцах у гэты дзень раніцай сяляне абходзілі свае палі, прыносілі галінкі ядлоўцу, пасвечанай вярбы, а таксама косці з велікоднага стала, якія закопвалі або ўторквалі па вуглах нівы, каб тым самым забяспечыць добры ўраджай і захаванасць яго ад шкоды, сурокаў і г. д.⁴⁵

Адзначаныя старажытныя ўяўленні, магічныя дзеянні, розныя забавоны і шэпты, з якімі дзе-нідзе сяляне звярталіся ў Юр'еў дзень да розных сіл прыроды і звышнатуральных істот — дамавіка, хлеўніка і інш., не пакідаюць сумнення ў старажытнасці гэтага сялянскага свята, у яго сувязях з гаспадарчымі клопатамі, у першую чаргу з жывёлагадоўляй. Хрысціянская рэлігія, прыстасоўваючыся да народнага календара і ў той жа час прыстасоўваючы народныя звычаі да сваіх мэт, імкнулася надаць новую афарбоўку гэтаму свята, але не змяніла яго сутнасці і тых уяўленняў аб свяце, якія існавалі ў народзе спрадвечу.

Цікавая інтэрпрэтацыя народнага разумення, чаму і як святы Ягоры атрымаў «пасаду» апекуна жывёлагадоўлі і земляробства, прыводзіцца ў адным з паданняў, апублікаваных Ю. Крачкоўскім.

...Аднойчы бог склікаў усіх жывёл пад вялізны дуб, што стаяў на краі свету, і з ім былі ўсе святыя, апрача Юр'я, які займаўся справамі і спаўніўся. Ззаду святых хаваўся нячысты дух. Бог надзяляў усіх ежай, чорт выпрасіў сабе авёс, каб быць гаспадаром над коньмі. Тут падаспеў Юрый, але яму нічога не засталася, акрамя асоту. «Калі адбярэш у чорта авёс, твой будзе», — параіў Юр'ю бог. Юрый пабег пад нару, праз якую чорт хадзіў на той свет, і стаіўся. А чорт ідзе і паўтарае: «Авёс, авёс, авёс!» Юрый як выскачыць з-за куста, як закрычыць, чорт спалохаўся і забыў слова, якое сказаў яму бог.

— Ты ўсё казаў «асот»! — падказаў яму Юрый.

⁴⁴ АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 13, сш. 4, л. 6. Зап. Е. Л. Рыбальчанка ў 1958 г. у в. Bloшня Баранавіцкага р. Брэсцкай вобл. ад М. І. Мельнікавай, 73 г.

⁴⁵ Гл.: «Виленикий вестник», 1893, № 87; «Рунь». Мінск, 1920, № 5—6, с. 11—13.

Так Юрый атрымаў авёс і быў прызначаны богам абаронцам жы-
вёлы ⁴⁶.

Як лёгка заўважыць, перад намі адзін з далёкіх варыянтаў казкі пра дурня, які забыўся, як завецца кісель. А Юрый выступае спрытным ілгун-
ном, які хітрыкамі атрымлівае сваю пасаду. Той факт, што народ у дадзе-
ным выпадку звярнуўся да казачнага сюжэта, яскрава сведчыць пра яго
абыякавасць і нават іранічныя адносіны да царкоўных легенд, прымерка-
ваных да народнага свята.

Юраўскія песні, розныя па зместу і форме, аб'ядноўвае агульная ідэя,
галоўны матыў. Як і вяснянкам, ім уласціва тэма гукання вясны, тэма адмы-
кання зямлі. Але яна атрымлівае далейшае развіццё, канкрэтызуецца,
набывае свае адценні. Часам матыў гукання вясны зліваецца з гуканнем
самога юраўскага свята:

Ой, памажы, божа, Юр'я заклікаці,
Юр'я заклікаці, вёсны заспяваці
На цёплае лета, на буйнае жыта,
На полі снапамі, да свірна гарудамі.

Да Юр'я ў песнях звяртаюцца з просьбаю адамкнуць зямлю, вы-
пусціць расу — даць жыццё кожнай травінцы:

Пусці расу на ўсю вясну
І густую, і частую,
І цёплую, і мокрую,
І на ўвесь свет,
На кожны цвет.

Гэты матыў бясконца вар'іруецца: «адмыкай зямлю, выпускай расу
на лён, на пшаніцу, на ўсякую пашніцу»; «на цёплае лета, на буйнае жы-
та, на ядраністае, на каласістае»; «адамкні зямлю, пусці расу для конікаў,
для ўсіх скатоў»; «раса на кароўкі, трава на конікі, гігель на свіначкі, му-
рог на авечачкі, а жвірок на вутачкі і на гусачкі».

Юраўскія песні сведчаць пра адносіны народа да вобраза Юр'я, па-
казваюць, якая роля адводзілася яму ў веснавой абраднасці. Ад апекуна
земляробства і жывёлагадоўлі чакалі дапамогі і таму закліналі яго спрыць
чалавеку ў яго галоўных занятках. Іменна ў юраўскіх песнях з найбольшай
паўнатай выявіліся заклінальныя матывы, канкрэтныя пажаданні, да-
кладна акрэсленыя просьбы: «зямлю адамкнуці, траву выпусціці, статак
пакарміці. Людзям на здароўе, ліху безгалоўе»; «выганяйце кароўкі, каб
былі малочны, цяляці няўрочны»; «зямлю адмыкаць, бычка напасаць»; «на
травіцу расіцу, каб кароўкі з'ядалі, каб малачка давалі».

Гаспадарчыя клопаты не выцясняюць цалкам святочнага настрою, ча-

⁴⁶ К р а ч к о в с к и й Ю. Народное празднование Юрьева дня в Западной
России.—«Виленский вестник», 1872, № 12.

кання радасці, якую прыносіць цяпло, для моладзі — магчымасць весна-
вых гульняў, радасць сустрэч.

Сам Юрый малюецца ў песнях як просты працаўнік, які займаецца звы-
чайнымі сялянскімі справамі: «Святое Юр'е, дзе ж ты бываў? — Па ме-
жах хадзіў, жыта радзіў»; «Дзе ты, Юрка, расіўся — ці кароўкі доячы,
ці волікі пасучы?» і г. д. Нават зборы Юр'я на такую важную і адказную
справу, як адамкнуць зямлю на лета, выпусціць траву і расу — г. зн. за-
бяспечыць жыццё і дабрабыт селяніна, абстаўляюцца надзвычай проста і
сціпла:

Юр'я, уставай рана,
Умывайся бела,
Прычашыся,
Прыбяршыся,
Да кладзі боты,
Надзявай сукні,
Ідзі ў стайню,
Сядлай каня,
Да бяры ключы,
Да едзь у поле,
Адмыкай зямлю,
Выпусці расу.

Сціплая палітра выяўленчых сродкаў абрадавай песні асабліва выраз-
на выступае пры параўнанні яе з баладай пра Цмока, дзе эпізод выпраў-
лення паказан як пышная ўрачыстасць. Трэба мець на ўвазе, што эпіч-
ныя песні звычайна выконваліся ў пост і не пазбеглі пэўнага ўплыву рэ-
лігійных легенд пра Георгія-Перамаганосца. Наогул песням юраўскага цы-
кла ўласціва прастата і сціпласць сродкаў паэтыкі, тая геніяльная праста-
та, якая пры мінімуме выяўленчых сродкаў здольна дасягнуць вышніх
паэтычнасці: надзвычай рэдкія эпітэты, у асноўным аб'ектыўныя, а не ме-
тафарычныя (жыта ядраніста, на колас каласіста, раса густая, цёплая, ключы
земляныя і г. д.), амаль адсутнасць паэтычных тропаў, метафар — і ў
той жа час яркія малюнкi, поўныя жыцця, настрою, глыбокага пачуцця.

Збіральнікі фальклору пакінулі мала звестак пра дапасаванасць пе-
сень да розных этапаў юраўскіх абрадаў. Але самі тэксты дазваляюць з
большай ці меншай ступенню верагоднасці зрабіць гэта.

Так, песні з сюжэтамі «Зарадзі, божа, жыта», «Святое Юр'е, дзе бы-
ло?», «Дзе ты, Юр'я, расіўся», «А ты, Юр'я, Мікола, абыйдзі жыта наў-
кола» былі звязаны з абрадавым абходам нівы. Лейтматыў гэтых твораў —
жаданне, чаканне добрага ўраджаю:

У карані караністае,
У саломцы сцяблістае,
А ў коласе каласістае.
У роўным полі капамі,
У цёмным гумне тарпамі,
А ў сверне засякамі,
А на сталe баханамі.

Відаць, водгаласам нейкага звычайу трэба лічыць і запісанья на Брэстчыне ў Ляхавіцкім раёне песні «Павядзем Юр'я да бору» і «Ой, да бору, Юр'я, да бору». Магчымы тут і ўплыў песень іншых абрадавых цыклаў (зімовага, русальнага), тым больш што такія песні адзінкавыя.

З выганам жывёлы на пашу звязаны песні «На Юр'я расу бычка напасу», «А сягонні Ягоры, пагонімце, дзеўкі, у поле» і інш. Не выпадковымі ў юраўскім цыкле ўяўляюцца творы гумарыстычнага характару: «Загарэўся сыры бор», «Ехаў Юр'я цераз бор, загарэўся Юр'еў бор». Тут відавочныя намёкі на веснавы абрад абкурвання статка, памяшкання для жывёлы. Зараз цяжка ўстанавіць сувязь паміж гэтымі дзеяннямі і названымі сюжэтамі песень, але несумненна, што некалі такія творы маглі спявацца не толькі для забавы. Калі сэнс многіх абрадаў пачаў забывацца, яны ператварыліся ў забаву, з'явіліся сярод абрадавых песні, блізкія да іх, але непасрэдна з імі не звязаныя. Прыкладам такіх песень-гульніў юраўскага цыкла можна лічыць «Юр'я нежанаты», «Ой, Юр'я, Юр'я, не вядзі дзевак у танок» і інш. Гэта яшчэ раз пацвярджае справядлівасць сцверджанняў савецкіх вучоных І. Н. Граздовай і С. А. Токарава, што «своеасабліваць веснавым абрадам надаюць і эстэтычны і эмацыянальна-псіхалагічны фактары. Прыгажосць веснавога абуджэння прыроды, радасна-прыўзняты настрой з'яўляюцца прычынай для ўзнікнення ў час веснавых свят непасрэднай весялосці, мноства разнастайных ігравых і пацешлівых момантаў, далёкіх часам ад утылітарнай асновы ўзнікнення абрадаў»⁴⁷.

На канец вясны прыпадаюць траецкія святы, русальны, або граны, тыдзень (фактычна провады вясны). Гэтыя абрады і адпаведныя ім песні былі звязаны з культуам продкаў і расліннасці. У некаторых месцах, пераважна заходніх раёнах Беларусі, іх называлі «зялёныя святкі». Гэта свята маладой зеляніны, пераможнага шэсця вясны, і таму зялёныя расліны ва ўсёй абраднасці і песнях займаюць важнае месца.

Сяляне ўпрыгожвалі свае хаты зелянінаю, пераважна «маем» — галінкамі бярозы, клёну і іншых дрэў і «яверам» (аер). Дзяўчаты плялі сабе вянкi з розных траў (раней выбар траў і кветак быў строга рэгламентаваны — браліся толькі лекавыя травы або такія, якія лічыліся магічнымі, як любісцік). Па абедзе дзяўчаты ішлі ў лес завіваць бярозкі. Ішлі з песнямі, з абрадавай ежаю (абавязковай была яешня). Завіванне вянкаў адбывалася наступным чынам: вершалінкі дзвюх бярозак звязвалі і такім чынам утваралі вароты, праз іх з песнямі ланцужком праходзілі дзяўчаты. У песнях узвялічваюцца бяроза як адзінае дрэва, да якога ішлі на свята:

Ай, не радуйся, зялён дуб,
Ай, не радуйся, зялёны,

⁴⁷ Календарныя обычаі і обряды в странах зарубежной Европы. Весенние праздники, с. 338.

Не к табе ідзём вянкi віць.
Ай, узрадуйся, бяроза,
Ай, узрадуйся, белая,
Мы к табе ідзём вянкi віць.

Часам у песнях сама бяроза запрашае дзяўчат да сябе:

Бяроза дзевачак прасіла:
— Пойдзем, дзевачкі, на луг гуляць,
Зялёных вянкоў завіваць.

Завіванне вянкоў было звязана з гаспадарчай дзейнасцю сялянства, хоць гэта сувязь у песнях не раскрываецца, а дэкларуецца:

Мы заўём вяночкі
На годы добрыя,
На жыта густое,
На ячмень каласісты,
На авёс расісты,
На грачыху чорную,
На капусту белую.

Такім чынам, гэта была не проста прыгожая дзявочая гульня, якой яна стала з затуханнем абрадаў. У траецкіх абрадах некалі быў магiчны сэнс: земляробу неабходна было «запасціся жыватворнымі сіламі на ўвесь год, шляхам кантактнай магiі запазычыць яе ў поўнай сіл прыроды, у прыватнасці ў бярозы. Бяроза распускаецца першай з дрэў, сок яе карысны; бярозавыя дровы гараць асабліва добра, даючы шмат цяпла; з кары бярозы рабілі розныя прадметы гаспадарчага ўжытку, абутак. Відаць, усе гэтыя якасці некалі зрабілі бярозу дрэвам-фецішам, а абрады, звязаныя з ім, вельмі важнымі»⁴⁸.

Дарэчы, Я. Ф. Карскі адзначае звычай месці магiлы бярозавымі венікамі ў перадтраецкі тыдзень, у час веснавых памінак (на сёмуху), калі нябожчыкам нібыта дазвалялася выходзіць з магiл і хадзіць па могiлках⁴⁹.

У траецкіх песнях захаваліся матывы, якія сведчаць пра імкненне перадаць сілу першага зялёнага дрэва — бярозы засеяным палям і тым самым спрыяць добраму ўраджаю. Найбольш ярка гэта адлюстравалася ў зачыне многіх траецкіх песень: «Тройца, тройца, багародзіца, што пасееш, то зародзіцца», «Пасею лянок, ды няхай зародзіцца», «Пасею жыта, ды няхай зародзіцца, пасею жыта, пасею пшаніцу, зарадзі, божа, усяку пшаніцу».

У той жа час «зялёныя святкі» і песні, якія пад час іх спяваліся, мелі і іншае абрадавае прызначэнне, звязанае з шлюбнымі адносінамі. У. Я. Проп лічыў перапляценне земляробчых і шлюбных матываў не вы-

⁴⁸ Шаповалова Г. Г. Майскі цыкл весенніх абрадаў.— У кн.: Фольклор і этнографія. Л., 1977, с. 105.

⁴⁹ Карскі Е. Ф. Беларусы, т. III, ч. 1, с. 168.

падковым. «Узвялічванне шлюбу здзяйснялася не толькі ў мэтах пажадання або наклікання сямейнага дабрабыту. Заклучэнне шлюбу лічылася патрэбным у мэтах уздзеяння на ўрадліваецць зямлі»⁵⁰. Тут дарэчы прыгадаць сімволіку самога вянка, якая ўвабрала ў сябе народныя ўяўленні пра дзявоцкасць, шлюб. І не выпадкова ў траецкай песні такое параўнанне:

Заўём бярозку сосенкаю —
Звянчаем Аксеньку з Сенічкам.

Існаваў звычай па вянку разгадаць лёс. Варажба на вянках абавязкова суправаджалася песнямі. І ў песні гаворыцца, як дзяўчына кідае вянок на ваду, але яе вянок тоне, што з'яўляецца дрэнным прадказаннем. Глыбокім сумам павявае ад заключных радкоў песні:

А ўсе вянкi паверх пайшлі,
А мой на дно паў,
А ўсе дружкі з вайны прыйшлі,
А мой запрапаў.

З бярозаю быў звязаны яшчэ адзін веснавы абрад — кумленне. Праз бярозавыя вароты дзяўчаты праходзілі парамі і куміліся (цалаваліся), г. зн. становіліся добрымі сяброўкамі. У песнях падкрэсліваецца ўзаемная вернасць, неразлучнасць такога саюза, пра саміх кумушак гаворыцца, што яны пагалубіліся (вядома, якая ідэя ўкладаецца ў сімвал «голуc» і «галубка»), што сімвалізуе найвышэйшую дружалюбнасць новых узаемаадносін:

Мы пакуміліся, пагалубіліся:
Ты мне кума, а я табе кума,
З табою куміліся, не браніліся.

Свята працягвалася праз тыдзень, калі ішлі ў лес развіваць вянкi, развязаць вершаліны бярозак, «каб дрэва не праклінала за тое, што не развілі» (Дамбавецкі). Спявалі песню «А мы вяночкі развілі», зноў узвялічвалі бярозу, голле яе надоўга пакідалі ў хаце, за абразамі.

Характэрныя і ў саміх дзеяннях, і ў песнях адносіны да дрэва як да жывой істоты, ад якой многае залежыць, якую нельга пакрыўдзіць. Тое ж і ў песнях пра траву, якую патапталі дзсўкі, танцуючы ў лесе або на лузе («Ну не плач, трава, не рыдай, шаўкова»). Змест траецкіх абрадаў (тая іх частка, якая звязана з шлюбнымі адносінамі), склад удзельнікаў (дзяўчаты, жанчыны), якіх хвалявалі пытанні замужжа, сямейнага жыцця, вызначылі паступовае павелічэнне ролі любоўных, сямейных песень у гэты перыяд. Некаторыя з іх пераклікаюцца з абрадавымі песнямі не столькі зместам, колькі агульным настроем, вобразнай сістэмай, мастацкімі сродкамі. Гэта «І ляцелі гусі гагаючы», «Узайдзі, узайдзі, зорка вячорная»

⁵⁰ Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. Л., 1963, с. 54.

і інш. Любоўная, сямейная тэматыка пачала пераважаць і ў карагодных песнях, якія спяваліся каля бярозкі.

Своеасаблівай разнавіднасцю траецкага свята з'яўляецца свята куста, вядомае на Піншчыне. Паводле апісанняў, гэта адбывалася так: выбіралі дзяўчыну на ролю куста, ішлі ў лес і «апраналі» яе ў зялёныя галінкі дрэў. Затым з кустом вярталіся ў вёску, наладжвалі ўрачыстае шэсце па вуліцы з песнямі, у якіх ухваляўся куст і «дзявоцкае войска», заходзілі ў двары. Там паміж удзельнікамі свята і гаспадарамі дома адбываўся традыцыйны дыялог: «Ці дазволіце спяваці куста?» — «Яшчэ не выпрэла капуста» і г. д. Атрымаўшы дазвол, «прыпявалначкі» песняй віталі гаспадароў і прасілі ўзнагароду за тое, што «прывялі куст»:

Ой, дзень добры, да наш пане, да хаты,
Ой, ці ж вяліш нашаму кусту стаці,
Бочку мядочку прыпявалначкам даці,
Нам, маладзенькім, на ганачку пагуляці.

У большасці песень гучыць просьба «Куст надарыці» — «піці-есці даці», яму трэба «крынічная вада», «піражкі ў масле», «панчошкі, чаравічкі», «па залатому» і г. д.

Дзяўчыне або хлопцу спяваюць песні з пажаданнем шлюбу.

Найбольш распаўсюджанай формай заканчэння абраду куста ў XIX — XX стст. было гулянне з песнямі і танцамі ў чыёй-небудзь хаце. Дзе нідзе захоўваліся і старадаўнія элементы (паход у поле, песні і скокі на мяжы, спальванне або разрыванне адзення куста, з'яданне часткі каравая, астатнюю дзяўчаты дзялілі паміж сабою і захоўвалі да вяселля). Даследчыца беларускай куставой абраднасці і песень Р. М. Кавалёва справядліва сцвярджае: «Старадаўняя аснова куставых песень прасочваецца ў іх змесце, некаторых элементах мастацкай формы і мэтанакіраванасці твораў: яны заклінаюць рост расліны, іх развіццё, імкнуцца словам уздзейнічаць не толькі на ўрадлівасць зямлі, але і на лёс чалавека, яго долю»⁵¹. Разглядаючы куставыя песні як самастойны жанр, яна знаходзіць тыпалагічнае падабенства паміж імі і траецкімі песнямі, у той жа час гаворыць, што яны не маюць агульнага фонду. Такое сцвярджанне ўяўляецца не зусім дакладным. Многія факты, прыведзеныя даследчыцай, сведчаць не ў карысць яе вываду: назва мясцовага свята, змест абраду, час яго святкавання, нарэшце, прызначэнне яго. Нельга не ўлічваць таксама і змест некаторых куставых песень, у якіх не робіцца адрознення паміж гэтымі святамі:

Тройца, тройца, святая багародзіца,
А ў нашым Чамярыне хораша паводзіцца,
А ў нашым Чамярыне хораша ходзяць,
А ў нашым Чамярыне хораша куста водзяць.

⁵¹ Кавалёва Р. М. Белорусские кустовые песни, с. 2—3.

Багацце ж і разнастайнасць уласна куставых песень, іх адрозненне ў змесце ад траецкіх яшчэ раз сведчаць пра багацце душы і паэзіі народа — стваральніка і носьбіта неацэнных духоўных каштоўнасцей.

Завяршае сёмушна-траецкую веснавую абраднасць русальны тыдзень. У гэтым абрадзе надзвычай цесна зліліся культ расліннасці і культ продкаў, нябожчыкаў, якія, па ўяўленнях селяніна, здольны і пасля смерці спрыяць або перашкаджаць чалавеку ў яго справах. Русалкамі, згодна з язычаскімі вераваннямі, становяцца душы дзяўчат-тапельніц, немаўлят або памершых не сваёю смерцю. Як адзначае А. Кіркор, русалкі лічыліся ня-добрымі духамі, з чым звязана забарона пачынаць у гэты час розныя справы (абгароджваць плот, рабіць бароны і інш.)⁵². Такімі адносінамі да русалак тлумачыцца і абрад провадаў русалак, які ў далейшым відазмяняецца ў абрад праводзін вясны⁵³.

За русалку выбіралі дзяўчыну, выводзілі яе за сяло, у жыта і бягом вярталіся дадому, каб русалка нікога не злавіла і не зацягнула з сабою. Для русалкі плялі вянок, да якога ўсе дзяўчаты павінны былі прыкласці руку. Часта ёй надзявалі некалькі вяноў — на галаву, на шыю, на рукі.

Цікавы звычай запісаў Е. Раманаў у в. Юркавічы Гомельскага павета ад Вусці Хведаравай. Збіраюцца шэсць ці дванаццаць дзяўчат, плятуць сабе вянкi і робяць русалку з саломы абы-дзе — «ці ў дварэ, ці ў гародзі». Русалку хаваюць, пакуль сцямнее. Тады пачынаецца галоўнае дзеянне: «Кладом кажная сабе вянок на галаву, косы распусцям, бяром русалку пад рукі і вядом яе на бугор. Там усе за рукі пабяромся, танка паводзім, і яна ходзя з намі, а як сцямнея, тады павядом яе па сялу «пляцньём». Дзве пярэднія дзеўкі стануць і паднімуць рукі, а самая задняя ідзе ім пад рукі і вядзе за сабою ўсіх протчых. Тады етыя пярэднія паднімуць рукі, а ідуць ужэ тыя, што стаялі. Во й «пляцень»⁵⁴. Русалку даводзілі да жыта і кідалі там разам з адзежай, а самі ўцякалі, каб русалка не дагнала, «бо задуша». У сярэдзіне сяла спыняліся і зноў вадзілі танок. Вянкi для сябе і русалкі дзяўчаты плялі з розных кветак: сабе з васількоў, русалцы абы з якіх, «толькі любісціку не патрабляям».

Якія б ні былі мясцовыя асаблівасці русальнага свята, асноўны сэнс іх — вывесці русалку з вёскі, кінуць у жыцце. Пасля русальнага тыдня веснавых песень не спявалі.

Як і іншыя абрадавыя песні, русальныя можна падзяліць на дзве групы: тыя, што непасрэдна прымыкаюць да абраду і адлюстроўваюць, тлумачаць сам абрад, і песні, прымеркаваныя да русальных, песні адцягненага зместу, якія па тых ці іншых адзнаках далучаюцца да русальнага тыдня.

⁵² Кіркор А. Остатки языческих обыкновений в Белоруссии. II. Русалки, с. 483.

⁵³ Аничков Е. В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян, с. 304.

⁵⁴ Романов Е. Р. Белорусский сборник, вып. 8, с. 205—206.

Сюжэтаў абрадавых русальных песень няшмат. Найбольш вядомы песні пра русалак, якія звяртаюцца да дзяўчат, жанок з рознымі просьбамі:

Прасілі русалкі ў дзевак сарочак,
У дзевак сарочак, у маладзіц намётак:
— Дзевачкі-сястрычкі, дайце нам спаднічкі,
Маладзічкі-лябёдкі, дайце нам намёткі.

Цікавы варыянт русальнай песні «На граной нядзелі» запісан у Гомельскай вобласці. У ім з найбольшай паўнатай выявіліся погляды, звязаныя з уяўленнем аб русалках як душах дзяўчат або немаўлят, памершых нехрышчонамі або гвалтоўнай смерцю. Русалкі звяртаюцца да дзяўчат, якіх абавязкова называюць сястрыцамі, з просьбай дастаць вадзіцы «з халоднай крыніцы да з-пад той вярбіцы». Вадзе гэтай надаецца ў песні цудоўная сіла: яна можа вярнуць жыццё. Непрыкаянасць душы саміх русалак і ўсяляе страх у жывых. Людзі імкнуцца ўсімі сіламі абараніцца ад іх, засцерагчыся ад шкоды.

Правяду русалку, правяду
Да й асінкаю заламлю,
Каб тая русалка
Па жыце не хадзіла,
Майго жыта не ламіла.

Незразумелае, як заўсёды, выклікае супярэчлівыя адносіны. Так і з русалкамі. Іх трэба праводзіць у бор ці дуброву, далей ад людскіх паселішчаў, пасеваў. І ў той жа час —

У ядраном жыце
Там русалцы жыці.

Русальныя песні знаходзяцца ў рэчышчы ўсёй веснавой абраднасці і адлюстроўваюць імкненне чалавека забяспечыць урадлівасць, дабрабыт. Таму ва ўсіх песнях розных веснавых абрадаў як лейтматыў паўтараюцца нават аднолькавыя песенныя формулы. Так і для русальных песень характэрны матыў заклінання добрага ўраджаю:

Там русалкі ў жыце
Зялёным сядзелі.
А мой каласочак,
Як яварочак,
А мая жыцінка,
Як праскурачка:
У печцы піражком,
На стале калачком.

Русальным тыднем завяршаецца веснавы цыкл народнага календара.

Розныя перыяды вясны, розныя веснавыя святы, абрады і песні знаменавалі нешта новае і ў прыродзе, і ў жыцці і працы селяніна. Як слух-

на зазначае Г. Г. Шапавалава, кожны цыкл веснавых свят і абрадаў, адпаведна і песень, накіраваны на «вітанне і благаслаўленне пэўных пачаткаў». «Першы пачатак — веснавое раўнадзенства 9 сакавіка. Гэта першыя веснавыя птушкі, першая цяплынь, а дакладней, яе адзнакі — пачатак дум прывітаньня і сяўбу. Другі пачатак — першая веснавая квадра (вялікдзень — абход двароў валачобнікамі) — гэта радасць ад рэальнага вяртання цяпліні, магчымасці зноў пачаць сельскагаспадарчы год, папоўніць свае запасы, першы гром, першы дождж. Трэці пачатак — першая трава, першы прыплод — Ягор'еў дзень. Чацвёрты пачатак — духаў дзень і тройца — першая лістота... засеў яравых, заключэнне шлюбавых»⁵⁵.

Аснову, ядро кожнага абрадавага цыкла песень складалі творы тыпу старажытных рытуальных заклінаньняў, якія мелі, як мы бачылі, акрэсленае прызначэнне, што ў сваю чаргу выклікала адпаведную паэтычную форму і агульны эмацыянальны настрой песень. Такія песні небеспадстаўна лічацца адным з найбольш архаічных старажытнейшых песенных пластоў, на аснове якіх развіваліся іншыя песенныя жанры. Рытуальнае, абрадавае прызначэнне меў у старажытнасці і карагод. Праблеме паходжання карагодаў прысвечана значная літаратура, як айчынная, так і зарубежная, таму няма неабходнасці спыняць увагу на праблеме генезісу карагодаў. Зазначым толькі, што звязаны паходжаннем з веснавай абраднасцю карагод хутчэй, чым іншыя рытуальныя дзеянні, ператварыўся ў забаву, у прыгожую гульню і страціў сваю абрадавую прымеркаванасць. У народным уяўленні ён паўставаў як вясёлае ігрышча, забава для моладзі.

Таму, відаць, афіцыйным, дазволеным пачаткам карагодных гульняў лічыўся другі дзень вялікадня, хоць добра вядома, што ні адзін веснавы абрад не абыходзіўся без карагодаў. На першых этапах веснавога цыкла гэта былі ў асноўным карагоды-шэсці і ўспрымаліся яны толькі як элементы абраду.

Ужо самы першы веснавы абрад — гуканне вясны — уключаў і ваджэнне карагода. Е. Р. Раманаў адзначае, што на благавешчанне (25 сакавіка) дзяўчаты гукаюць вясну, не толькі седзячы на дахах гумнаў або лазняў, але і «выходзяць на вуліцу і спяваюць вяснянкі, водзяць танкі». Многія карагодныя песні гэтага перыяду самім пачаткам паказваюць, да якога свята яны адносяцца:

У нас сягоння благавешчанне,
Ох і я, леле, благавескі дзень.

Амаль у кожным веснавым свяце мела месца шэсце, якое суправаджалася спяваннем карагодных песень. Напрыклад, сам збор дзяўчат на абрад гукання вясны быў свайго роду карагоднай сюітай. У Салігорскім раёне

⁵⁵ Шаповалова Г. Г. Майскі цыкл весенніх абрадаў, с. 111.

да нашых дзён добра вядомы звычай «заскаквання» («затанцоўвання») вясны, калі дзяўчаты ланцужком ідуць уздоўж вёскі, спыняючыся ля кожнай хаты, дзе водзяць карагод і запрашаюць гаспадароў далучыцца да іх. Так даходзяць да процілеглага канца вёскі, дзе і гукаюць вясну.

Такі ж абход двароў практыкаваўся ў некаторых месцах і на Юр'еў дзень. Юраўскія карагоды вадзілі і спецыяльна дзе-небудзь на пашы, куды да пастухоў надвячоркам збіраліся дзяўчаты, хлопцы, палілі агні, елі абрадавую яешню, а потым становіліся ў круг, браліся за рукі і спявалі юраўскія песні⁵⁶.

Сутнасць і прызначанасць іншых веснавых свят і абрадаў у значнай ступені выяўляецца якраз праз карагоды. Гэта сёмушныя, траецкія абрады, русальны тыдзень, куст, абрад пахавання стралы. У гэтыя абрады карагоды ўваходзяць як неабходная, неад'емная частка. Адпаведныя карагодныя песні выконваюцца толькі з абрадам. І хоць самі абрады страцілі сваю аграрна-магічную функцыю, ператварыліся ў прыгожае свята, маляўнічы звычай, уласцівыя ім карагодныя песні захавалі сваю прымеркаванасць. Ніколі народныя спевакі не дазваляюць сабе граныя карагодныя песні перанесці на пачатак вясны або на любы іншы веснавы перыяд, акрамя завяршальнага веснавога этапа — русальнага тыдня, провадаў вясны. Іншая справа шырокі пласт карагодных песень, надзвычай разнастайных тэматычна, адносна свабодных ад рытуальных рэгламентацый, якія, як веснавы вецер, урываліся ў паўсядзённае жыццё пасля строгіх забарон доўгага перыяду перадвелікоднага посту.

Як зазначае Е. Р. Раманаў, з вялікадня збіралася моладзь часцей за ўсё каля рэляў, дамоў, дзе была моладзь, або «на традыцыйных месцах зборышчаў — ля былых кабакоў». Выбіралі час не абавязкова святочны, выкарыстоўвалі вольныя ад веснавых работ вечары. Рэпертуар такіх веснавых карагодных песень быў надзвычай шырокі. Разнастайная і тэматыка гэтых твораў, хоць тут можна вылучыць некалькі асноўных тэм. Гэта тэматыка, звязаная з працай, з гаспадарчай дзейнасцю чалавека, і любоўна-сямейная тэматыка, значнае месца ў якой, як і наогул ва ўсёй веснавой паэзіі, займае шлюб. Дзве гэтыя тэмы не выступаюць ізалявана, яны надзвычай цесна пераплецены паміж сабой і часта ўзаемадапаўняюць адна другую. Нават у такім класічным карагодзе «вытворчай» тэмы, як «А мы проса сеялі» (іншыя вар. «А мы ляда капалі»), асноўны акцэнт пераносіцца на выкуп дзяўчыны, пераманьванне яе ў супрацьлеглы лагер (да хлопцаў), у чым даследчыкі бачаць адлюстраванне пэўных старажытных форм шлюбу.

Канкрэтны аналіз зместу карагодных песень паказвае, што твораў уласна вытворчай тэматыкі надзвычай мала. Бадай што адзіным яркім прыкладам з'яўляецца карагод «Пасеялі дзеўкі лён» (№ 364, 365), дзе

⁵⁶ Р о м а н о в Е. Р. Белорусский сборник, вып. 8, с. 182.

даволі падрабязна пералічаюцца этапы апрацоўкі льну. Да яго далучаецца і карагод-дыялог «Ой, маці, маці, я замуж хочу» (№ 457), дзе аперацыі па апрацоўцы льну пералічаюцца падрабязна, каб паказаць, які гэта доўгі працэс і на колькі прыйдзецца дзяўчыне адкласці надзеі на вяселле. Звычайна ж у карагодах праца выступае другім планам, фонам, часта гэта крытэрыў годнасці хлопца ці дзяўчыны або проста ўводны матыў, зачын, пасля якога ідзе развіццё асноўнай тэмы — кахання, сямейнага жыцця, удалага ці няўдалага замужжа. Так, у карагоднай песні «Царэўна і баяры» (№ 362) асноўным довадам супраць уступлення дзяўчыны ў шлюб служыць тое, што яна «рушнічкоў не ткала». Песня «Бяру канпельку» (№ 374) пасля першых уступных радкоў пераходзіць адразу да лірычнай любоўнай тэмы. Шырокае абгрунтаванне панаванню ў веснавых карагодных песнях любоўнай, сямейнай тэматыкі дае Я. В. Анічкаў у сваёй вядомай працы⁵⁷. Першыя веснавыя сустрэчы моладзі на ігрышчах, абуджэнне, росквіт прыроды і ўсіх яе сіл, наступленне пары весялосці натуральна прабуджалі пачуцці і цягу да твораў адпаведнай тэматыкі. Даследчыкі ўсходнеславянскіх карагодаў, абіраючыся на летапісныя апісанні старажытных звычаяў розных славянскіх плямёнаў наладжваюць «ігрышчы паміж сёламі», выказваюць меркаванне, што іменна на іх адбываліся своеасаблівыя агляды жаніхоў і нявест, што іх мэта — здабыванне жонак⁵⁸. Але нельга атаясамліваць такія ігрышчы з вядомымі па апісаннях этнографу XIX—XX стст. веснавымі звычаямі, шырокімі веснавымі карагоднымі гульнямі. Тым не менш сярод веснавых карагодных песень значную колькасць складаюць песні на любоўную і сямейную тэматыку. Матыў выбару нявесты праходзіць праз многія творы: «Што й па вуліцы ды й па шырокай» (№ 395).

Пры гэтым важна выбраць не толькі добрую жонку, а парадніцца з добрым родам («Як пайду я да да любіна», № 399). На тэму выбару пары на ўсё жыццё існуе шмат жартоўных песень, у якіх высмейваецца нягеглы жаніх-няўмека («Паналяцела галуб'я стада», № 404; «Як ад кута да парога», № 405).

Мары дзяўчыны звязаны з прыгожым маладым хлопцам, раўнёй па ўзросту (№ 316—320). Блізка да такой групы карагодных песень стаяць творы велічальнага характару, у якіх услаўляюцца і хлопец і дзяўчына, вартыя адзін аднаго, — па-сапраўднаму добрая пара: «Стаялі, свяцілі месікі чатыры» (№ 339—341). Але часцей у дзявочых карагодах мы знаходзім супрацьпастаўленне дзяўчаты — хлопцы (дзяўчаты — дарагі тавар, хлопцы — дзяшовы тавар, № 313, 314, 322, 323, 346 і інш.). Тэма ўзроставай роўнасці з яшчэ большай яркасцю выступае ў карагодных песнях пра сямейнае жыццё, у песнях замужніц. Стары муж завязаў жыццё, таму да яго

⁵⁷ Анічков Е. В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян, ч. 2. СПб, 1905.

⁵⁸ Бачинская Н. Русские хороводы и хороводные песни. М.—Л., 1951, с. 71.

такое стаўленне ў песнях. Яму і пасцель сцэлецца «адзін радок камення, другі радок палення» (№ 333), яго варта ў крапіўку кінуць, калодаю за-каціць, мятлою замесці (№ 334). Не менш перападае і мужу-недаростку. Ва ўсіх гэтых песнях выразна адлюстраваны ідэалы народа, яго мараль, уяўленні аб шчасці.

Разнастайныя мастацкія сродкі, уласцівыя традыцыйнаму фальклору, шырока прадстаўлены ў карагодных песнях. У многіх з іх шырока рыка-рыстоўваецца прыём паралелізму: *селязень — вутка і малойчык — дзевачка* (№ 342, 358); *стада тусей — арол і карагод дзевачак — панічык на коніку* (№ 393, 394) і інш.

Такія песні збліжаюцца з абрадавымі вясельнымі дзякуючы ўжыванню ў іх вясельнай сімволікі. Наогул у многіх веснавых карагодных песнях прысутнічае сімвал. У любоўных — гэта вянок (№ 369, 370, 372), у адзнача-чаных вышэй — сімволіка шлюбу.

Асобную групу песень складаюць карагоды пераймальнага характару, у якіх надзвычай яркі выяўленчы бок. У такіх карагодах галоўная роля належыць салісту, які павінен на пытанні хору адказваць за дзяўчат, старых баб, хлопцаў, дзядоў і г. д. Гэта карагоды-гульні «Як вазьму я казла да за рожачкі» (№ 413), «Селязенька касаты» (№ 414).

У залежнасці ад наяўнасці элементаў драматызацыі можна вылучыць карагоды з гульні і карагоды без гульні. У першых песні часцей за ўсё маюць дыялагічную форму, часам з размоўнымі момантамі. Змест песні ілюструецца адпаведнымі дзеяннямі, рухамі. У карагодзе ў такіх выпадках вылучаецца саліст і хор або хор падзяляецца на дзве групы.

У карагодах без гульні песні ўяўляюць сабой распетыя лірычныя творы, якія выконваюцца ў час хаджэння па кругу або ланцужком уздоўж вуліцы, поля і г. д.

Розніцца карагоды і па форме. Найбольш тыповая форма карагодаў — кола. Удзельнікі бяруцца за рукі або кончыкі хустачак і ўтвараюць кола, якое рухаецца па сонцу пад спевы карагодных песень, і ў залежнасці ад характару, зместу песні ўдзельнікі гульні імітуюць нейкія дзеянні або абмяжоўваюцца проста хаджэннем.

Часам удзельнікі карагоднай гульні падзяляюцца на дзве групы, якія ўтвараюць шарэнгі і становяцца адна супраць другой, па чарзе наступаючы і адступаючы па ходу песні («Проса»). Лінія рухаў мяняецца толькі пры заключных радках песні.

Надзвычай распаўсюджанай формай карагода з'яўляецца ланцужок. Пабраўшыся за рукі, дзяўчаты, жанчыны рухаюцца за вядучым вакол трох прадметаў або дзяцей. На Магілёўшчыне і Гомельшчыне такога тыпу карагод носіць агульную назву «Лука». (Трэба меркаваць, гэтаму спрыяла хвалепадобная лінія танца і ваджэнне карагода на лузе, на зялёнай траўцы.) Карагоды такой формы называюцца таксама «крывы танок». Часам танок выбірае пару, якая робіць тое, аб чым спявае карагод. Бывае ў карагодах

ладжэнне парамі, «плятнём», утварэнне «варот», падвойнага кола і г. д. Даследчыкі шукаюць вытокі розных форм у глыбокай даўніне. Мяркуецца, што размяшчэнне па кругу мела вытокамі веснавыя абрадавыя масавыя дзействы, якія выконваліся першабытным калектывам земляробаў з мэтай уздзеяння на прыроду; размяшчэнне дзвюма лініямі, якія наступалі і адступалі адна ад адной, мела пачаткам ваенныя гульні; разыгрыванне бытавых сцэнак у крузе ішло ад абрадавых паляўнічых гульняў. Форме рухаў адпавядаў і змест песень⁵⁹. Але паступова такая дакладная адпаведнасць зацямялася і знікла зусім, і зараз форма карагодаў і змест песень могуць спалучацца даволі адвольна.

Карагодныя песні зазнаюць змены. Бывае, што песня адрываецца ад гульні і пераходзіць у разрад лірычных. Магчымы і адваротны працэс, калі лірычная песня распяваецца ў карагодзе. Яркі прыклад такога няўстойлівага выканання песні — «Чом, чом, селязень, смуцён, невясёл» (№ 403).

Многія цяжкасці пры вывучэнні карагодаў і песень тлумачацца тым, што збіральнікі фальклору не даюць ніякіх тлумачэнняў да іх выканання.

Сярод веснавых песень, як і песень іншых перыядаў гаспадарчага календара, пэўнае месца належыць тым, якія зараз прынята лічыць не абрадавымі, а толькі прымеркаванымі да абраду, так сказаць, перыферыяй, а не ядром абрадавай паэзіі.

Аднысенне рада любоўных, сямейных, жартоўных песень да вясны — не выпадковая з'ява (хоць выпадковасць тут не выключана). Гаспадарчы календар не мог абмяжоўвацца толькі абрадавай паэзіяй. Тым болей што з цягам часу старажытныя абрады пераасэнсоўваліся, першапачатковыя угылітарныя бок іх саступіў на другі план, узмацніліся эстэтычныя элементы. Перыферыю абрадавай паэзіі нельга не ўлічваць, яна дае дадатковыя штрыхі для характарыстыкі ўсяго цыкла. На яе звяртаюць увагу даследчыкі, якія займаюцца гаспадарчым календаром. Так, даследуючы купальскі абрад і песні, А. С. Ліс правамерна вылучае любоўную і сямейную лірыку Купалля. Ён прытрымліваецца погляду, што частка неабрадавай лірыкі генетычна звязана з абрадавай паэзіяй, і абгрунтоўвае аднысенне любоўных і сямейных песень да Купалля многімі фактарамі⁶⁰.

З няменшай падставой можна гаварыць пра любоўную і сямейную тэматыку веснавых песень. Тым больш што ў саміх веснавых абрадах цесна перапляліся гаспадарчыя і шлюбныя матывы.

Веснавыя песні любоўнай, сямейнай тэматыкі, веснавыя жартоўныя песні сваёй паэтыкай, вобразнай сістэмай, мастацкімі сродкамі, меладычнымі асаблівасцямі арганічна звязаны з адпаведнымі абрадавымі песнямі, нейкімі рысамі часам тлумачаць, ілюструюць або дапаўняюць абрад, хоць

⁵⁹ Гл.: Колпакова Н. П. Русская народная игровая песня.— У кн.: Русский фольклор, вып. 3. М.—Л., 1958, с. 80.

⁶⁰ Ліс А. С. Купальскія песні. Мінск, 1974, с. 148—155.

не заўсёды гэта заўважаецца адразу, пры першай сустрэчы з песняй. Так, у песні пра нешчасліваю долю жанчыны знаходзім такія радкі:

А вярніся, мой браточак,
А вярніся, сакалочак,
А вазьмі ты маё гора,
А вязі ж ты ў чыста поле.
Пасей гора пры дарозе,
Прыкажы ты сваім дзеўкам,
Каб не хадзілі ў чыста поле,
Не красілі майго гора,
З яго цвятоў не зрывалі,
Сабе вянкуў не ўвівалі.

Вядома, якое значэнне надавалася падбору кветак для вянкуў, якое месца адводзілася самім вянкам у вызначэнні лёсу дзяўчыны, у веснавой варажбе. Зразумелым становіцца і сэнс песні, і аднесенасць яе іменна да веснавога цыкла. Тое ж і ў песнях пра вянок на галаве дзяўчыны, які вяне, калі мілы не глядзіць на яе.

Прымеркаванасць асобных песень ці нават цыклаў можа быць выклікана рознымі прычынамі. Сярод іх і адпаведнасць зместу песень веснавому свята, і фармальныя адзнакі: наяўнасць зачыну з упамінаннем вясны, малюнкаў веснавой прыроды і г. д.

Многія веснавыя звычаі зараз уяўляюцца нам як простая забава, хоць некалі мелі выразны магічны сэнс. Гушканне на арэях, у аснове якога ляжыць жаданне паскорыць рост пасейнага, заўсёды суправаджаецца асобымі песнямі, сярод якіх найбольш папулярныя «Калышыце высока, каб я бачыў далёка». Вясной пачыналі бяліць палотны на пасаг дзяўчыне. І тут былі свае песні, у асноўным любоўнага характару, а таксама песні пра будучае сямейнае жыццё. На першы план у такіх песнях выступае жаданне знайсці шчасце ў сям'і, а гэта шчасце можа быць не з п'яніцаю або старым, а з маладым любым чалавекам. Адсюль група песень з просьбай не аддаць дзяўчыну за п'яніцу, за старога або багатага. Да іх прымыкаюць і песні, блізкія па мастацкіх асаблівасцях і тэматыцы да вясельных.

Многія лірычныя песні маюць зачын, па якому іх адносяць да «вясны», а далейшае развіццё сюжэта звязана з матывамі кахання, шлюбу («Чаго, вясна, на лес пайшла», № 493; «Ой, добра, што вясна прыйшла», № 537 і г. д.). Значнае месца ў веснавых песнях адводзіцца тэме працы. Часты ў песнях матыў супрацьпастаўлення беднай працавітай дзяўчыны і багатай гультайкі. Адным словам, гэта тая паэзія вясны, у якой адлюстравалася ўсё разнастайнае чалавечае жыццё.

Беларускія веснавыя песні, якія дайшлі да нас з глыбокай старажытнасці,— яркае сведчанне духоўнага багацця нашага народа. Яны даюць уяўленне аб поглядах, марах, аб працы і побыце працоўнага чалавека, яго звычаях і святах. Яны сапраўдны гімн працы, гімн прыродзе, яны ўвасабленне жаданняў селяніна-хлебароба.



Том мае на мэце пазнаёміць чытача з веснавой паэзіяй беларусаў — адным з самых паэтычных цыклаў народнага календара. У том уваходзяць веснавыя абрадавыя песні, веснавыя карагоды і песні, прымеркаваныя да веснавых абрадаў. Сярод песень свят і абрадаў вылучаюцца вяснянкі, юраўскія, траецкія, куставыя, русальныя. Пры размеркаванні астатніх тэкстаў складальнікі кіраваліся іх тэматыкай і мелодычнымі асаблівасцямі. З мноства варыянтаў песень для тома адабраны найбольш поўныя, дасканалыя ў мастацкіх і мелодычных адносінах, сабраныя ў розных раёнах Беларусі рознымі збіральнікамі на працягу больш за стагоддзе. Перавага аддадзена неапублікаваным тэкстам, большасць якіх падаецца з напевамі.

Г. А. БАРТАШЭВІЧ

МУЗЫКА БЕЛАРУСКИХ ВЕСНАВЫХ ПЕСЕНЬ

У агульным зводзе беларускай каляндарна-абрадавай паэзіі цыкл веснавых песень вызначаецца функцыянальнай ёмістасцю і ў сувязі з гэтым разнастайнасцю ладавай, рытмічнай і страфічнай будовы мелодыкі.

Інтанацыйны змест напеваў веснавых песень можна размеркаваць у вялізным дыяпазоне эмацыянальнай выразнасці: ад буйна-радасных заклікаў прыгажуні вясны да трагічна-сумных чаканняў яе хуткага прыходу (цікавая ў гэтых адносінах заўвага адной выканаўцы: «Вясну пяш, як плачаш»). Паміж гэтымі дзвюма супрацьлеглымі эмоцыямі знаходзіцца рад прамежкавых настрояў-адценняў: сўзіральнасць, пяшчота, ціхі сум, радасць сустрэчы з прыродай, якая павінна вось-вось абудзіцца, чаканне яе шчодрых падарункаў, вясёлае буйства маладога жыцця, мудрыя ўспаміны пражытых гадоў.

У веснавых песнях з асаблівай выразнасцю адлюстравалася жыццёлюбства і своеасаблівая пантэістычнасць мыслення беларускага народа. Непасрэднасць светаадчування, момант яднання прыроды і чалавека выказаны тут пераканаўча, у высокапаэтычнай форме. Характэрнай рысай песень веснавога каляндарнага цыкла з'яўляецца іх пераважная лірычнасць. Чго б ні кранаўся дух народнага мастацтва: касмалагічных праблем, шырокіх гістарычных асацыяцый, грамадскіх адносін да з'яў сялянскага жыцця, чыста асабістых перажыванняў, звязаных з вузкім бытавым колам інтарэсаў,— усё гэта перадаецца з пазіцый лірычных абагульненняў. Лірызацыя паэтычнага вобраза наогул уласціва беларускаму песеннаму фальклору, але ў веснавых песнях яна праяўляецца асабліва выразна.

У тэматыцы гэтага цыкла песень мы амаль не знойдзем адлюстравання сіл, якія прыніжаюць волю чалавека, сіл, якія стаяць над ім і панукаюць яго. Кругагляд чалавека тут заўсёды ясны і аптымістычны. Нават таёмнічыя сілы, якія вызначаюць вечны пульс прыроды, дыктуюць гадавы расклад жыцця, з'яўляюцца ў веснавых песнях, як правіла, добразычлівымі саўдзельнікамі чалавечых спраў.

Веснавы перыяд — час абуджэння стваральных сіл прыроды:

Вол бушуе — вясну чуе,
Баран бляе — у поле хоча,
Курка сакоча — знясцісь хоча,
Дзеўка плача — замуж хоча.

Стваральны тонус усяго, што акружае чалавека, накладвае своеасаблівы адбітак на яго псіхічны стан, непасрэдна рыхтуе яго да новага цыкла працоўнай дзейнасці. Вядомае адчужэнне чалавека ад прыроды ў зімовы перыяд пераходзіць вясной у пачуццё непасрэднага дачынення да яе «цуда» — адраджэння ўсяго існага, якое штогод паўтараецца, але ад гэтага не робіцца будзённым. Адсюль нейкая ўзнёсласць, радасная інтанацыя ў веснавых песнях, з аднаго боку, і своеасаблівая затоенасць — з другога, што асабліва ярка праяўляецца ў музычным змесце.

Музыка веснавых песень па выканаўчаму стылю, тэмбравай афарбоўцы, прыёмах артыкуляцыі ўяўляе сабой своеасаблівы вакальны феномен, хоць увогуле не выходзіць за межы, характэрныя для ўсяго раннетрадыцыйнага беларускага музычнага стылю.

Веснавы каляндарна-абрадавы перыяд, бадай, самы насычаны сярод усіх перыядаў гадовага цыкла па колькасці і разнастайнасці магічна-абрадавых дзеянняў, рытуальна-заклікальных формул, гульнёвых момантаў.

Агульная мэта ўсіх рытуалаў і святкаванняў гэтага перыяду: падрыхтоўка будучага ўраджаю, ажыццяўленне важнейшых сельскагаспадарчых работ — ворыва і пасеву, жывёлагадоўчыя клопаты (абрадавы выган жывёлы ў поле, засцярога яе ад хвароб) і інш. І на кожнае дзеянне ёсць свой абрад, свае магічна-заклікальныя і вобразна-эмацыянальныя слоўныя формулы, сваё кола функцыянальна спецыялізаваных песень, сярод якіх значнае месца займаюць веснавыя заклікі, юраўскія песні, валачобныя, траецкія, куставыя, карагодныя, русальныя¹.

Агульная для ўсяго арэала беларускіх веснавых песень унутрыфункцыянальная дыферэнцыяцыя ў мясцовых умовах мела раней больш дэталізаваны характар у залежнасці, напрыклад, ад якіх-небудзь знешніх фактараў. Часцей за ўсё гэта было звязана са зменамі, якія адбываюцца ў прыродзе. Так, у Гомельскай вобласці ў некаторых вёсках карагод пачыналі вадзіць не ў пэўны каляндарны тэрмін, а «як толькі сыйдзе снег». У зборніку песень М. Гарэцкага і А. Ягорава, запісаных у Мсціслаўскім раёне, адзначаецца, што веснавыя песні там не спяваюць на «голы лес», чакаюць, калі ён пакрыецца лісцем. Гэта не толькі знешняя прыкмета для пачатку веснавога песеннага сезона, але і вельмі важны момант у арганізацыі фанічнага эфекту саміх спеваў. Як вядома, веснавыя песні, асабліва заклікі, часта разлічаны на эфект рэха. Іншы раз імітацыя рэха ствараецца шляхам пераклікання асобных хораў. Але часцей рэха выклікаецца натуральна — як адбітак гучання галасоў ад узлеску, цалкам пакрытага зелянінай. Іншы раз адбітак рэха ствараўся не ад лесу, а ад ракі, спявалі, «калі ў чоўнах плавалі». Усе гэтыя акустычныя эфекты былі прызваны

¹ Куставыя і русальныя песні маюць для Беларусі вузкалакальнае значэнне і распаўсюджаны толькі на поўдні рэспублікі (куставыя пераважна на Брэстчыне, русальныя — на Гомельшчыне).

адухавіць прыроду, зрабіць яе саўдзельніцай абраду, імітаваць дыялог з вясной.

Існавалі і песні, што выконваліся ў пэўны момант. Так, у запісах Г. Цітовіча² мы знаходзім веснавую песню, якая выконвалася ўвечары, як толькі пачынала кукаваць зязюля; песню спявалі абавязкова на вуліцы.

Такая прымеркаванасць магла існаваць, вядома, толькі ва ўмовах дакладнага прытрымлівання ўсіх этапаў веснавога абрадавага цыкла, што цяпер найбольш поўна можна прасачыць толькі па дарэвалюцыйнай фальклорна-этнаграфічнай літаратуры.

Асаблівасцю сучаснага бытавання веснавых песень з'яўляецца паступовая іх канцэнтрацыя вакол асноўнага для гэтага перыяду жанру; унутрыцыклічная дыферэнцыяцыя, якая строга прымяркоўвала асобныя падцыклы (юраўскія, траецкія і інш.) да пэўнага тэрміну выканання, замяняецца больш агульным успрыманням гэтых песень як «вясны». Песенны рэпертуар веснавога перыяду стаў больш цэльным, у сувязі з чым песня ўспрымаецца ўжо не як своеасаблівая, з пэўнымі мэтавымі ўстаноўкамі магічная аперацыя, а як проста песня, факт у першую чаргу эстэтычнага плана.

Паколькі эстэтычны пачатак высоўваецца на першы план, у народным мастацтве ўмацоўваецца цяга пераважна да вакальных, кантыленных прыёмаў спявання. У многіх веснавых песнях не так ярка сталі падкрэслівацца клічныя, замоўныя, проста дэкламацыйныя звароты. Паступова знікаюць інтанацыі, якія маюць характар непасрэдных зносін з прыродай, што, безумоўна, выводзіць песню ў іншы, больш апасродкаваны разрад грамадска-мастацкай камунікацыі.

Характэрнай рысай гістарычнай і стылістычнай перабудовы веснавых песень з'яўляюцца іх розныя адносіны да дзейных аспектаў зместу. Старая песня больш апісальная, новая — сюжэтна рухомая. У музычных адносінах гэта знаходзіла адлюстраванне ў тым, што мелодыка ранейшых песенных тыпаў адлюстроўвала ў першую чаргу эмоцыі стану, пэўныя афекты без асаблівага падкрэслівання іх развіцця. Гэтаму садзейнічалі музычныя сродкі — малааб'ёмныя лады з пастаянным зваротам да ўстойлівага гуку, метрарытмічныя формулы, якія паўтараюцца на кароткай адлегласці, рэгулярныя, быццам стрымліваючыя вехі, прыпевы.

Мелодыка новага тыпу стала ўключаць ужо пэўныя дуалістычныя элементы развіцця, супрацьпастаўленне моманту статыкі, заспакаення момантам руху. Музыкальная тканіна набыла больш адчувальную пульсацыю.

Цяпер цыкл беларускіх веснавых песень (як і іншыя каляндарныя цыклы) уяўляецца своеасаблівай туманнасцю з больш ці менш дакладна вызначаным ядром спецыфічных для гэтага абраду песень і ў акружэнні песенных груп самых розных пераходных тыпаў. Перыферыя гэтай «туманнасці» непасрэдна судакранаецца з песнямі познетрадыцыйнымі, якія не

² Архіў ІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 2, № 107.

адносяцца да вясенняй тэматыкі, але па тых ці іншых прычынах замацаваліся за дадзеным перыядам. Песні гэтыя, як правіла, выяўляюць схільнасць да шырокай міграцыі.

Беларускія веснавыя песні як у меладычных, так і ў паэтычных адносінах маюць шматсастаўную сістэму жанрава-тэматычных адзнак. Гэта тлумачыцца іх шматфункцыянальнай прыродай, а таксама пэўнымі гістарычнымі прычынамі. Працяглае існаванне гэтых песень ва ўмовах пасгуповых змяненняў погляду на грамадска-вытворчую і грамадска-ідэалагічную ролю раннетрадыцыйнай творчасці, і ў прыватнасці яго часовую рэгламентацыю, прывяло ў рух розныя гісторыка-стылістычныя пласты гэтай творчасці, садзейнічала іх змешванню і пераасэнсаванню розных песенных груп.

Зараз вельмі цяжка правесці якую-небудзь строга вытрыманую па ўсяму жанраваму аб'ёму і яго падраздзяленнях сістэматызацыю веснавых песень як у тыпалагічных адносінах, так і ў плане іх лакальных прыкмет. У алошнім выпадку пэўную ролю адыгралі міграцыйныя працэсы, не вельмі істотныя ў мінулым, але адчувальныя ў апошнія паўтара-два стагоддзі. Толькі ў адносінах да некаторых буйных раздзелаў веснавога цыкла, такіх, як веснавыя заклічкі, валачобныя, карагодныя, юраўскія, яшчэ застаецца даступнай вядомая класіфікацыя па мясцовых стылях.

Часам паміж веснавымі песнямі і песнямі іншых раннетрадыцыйных жанраў, напрыклад восеньскімі, адной мясцовасці можна выявіць болей падабенства ў меладычным змесце, чым паміж аднатыпнымі веснавымі песнямі розных раёнаў. Праўда, гэта не тычыцца такіх «магутных» функцыянальных жанраў, як карагоды, заклічкі, валачобныя песні.

Жанрава-тэматычнае ядро песень веснавога цыкла, яго кананічную частку складаюць песні, у якіх непасрэдна, нават з першых радкоў, адлюстраваны веснавыя сюжэты: «Вясна красна, што ты нам прынясла», «Благаславі, маці, вясну заклікаці», «Вол бушуе — вясну чуе» і інш.

Іншы раз прысутнасць вясны раскрываецца ў працэсе разгортвання сюжэта:

Ой, дай, божа, ой, дай, божа,
Дробны дожджык,
Кабы гэты снег сагнала,
Нам на вясну паказала.

Да гэтага жанрава-тэматычнага ядра трэба аднесці і ўзоры, прысвечаныя іншым функцыянальна-абрадавым перыядам вясны — Юр'ю, тройцы, русальнаму тыдню, таксама непасрэдна адлюстраваным у змесце песень.

Трэба адзначыць, што асобныя раздзелы гэтага жанрава-тэматычнага ядра даволі рэзка адрозніваюцца ў меладычных адносінах. Гэта дазваляе іменна з іх вылучыць тыповыя веснавыя структуры.

Сярод кананічных веснавых песень ёсць як бы абавязковыя, якія з

тымі ці іншымі варыяцыямі сустракаюцца амаль на ўсёй тэрыторыі Беларусі або на значнай яе частцы. Відавочна, яны і складаюць найбольш старажытны нацыянальна характэрны, а часткова і ўсходнеславянскі пласт веснавой абрадавай творчасці. Ёсць песні, у якіх кананічныя адзнакі застаўліся толькі ў мелодыцы, тады як тэкставы змест значна «рушыў наперад».

Змены ўнутры цыкла веснавых абрадавых песень, якія адбываліся ў выніку агульнага гістарычнага развіцця народнай песнятворчасці, былі звязаны не столькі з унутрыфункцыянальнымі перабудовамі, г. зн. са спантаным развіццём песень кананічнага рэпертуару (хаця пэўную ролю адыграла і яно), колькі з прыцягненнем у цыкл прынцыпова новых як па тэкставаму, так і па музычнаму зместу песень. Апошнія пачыналі існаваць у цыкле або самастойна, стылістычна абасоблена ад асноўнай групы песень, або ўступалі з імі ў актыўнае ўзаемадзеянне, утвараючы розныя пераходныя структурныя тыпы.

Такім чынам, побач з тыповымі напевамі, прымеркаванымі, напрыклад, да Юр'я, да русальнага тыдня, да сёмухі, а таксама з песнямі агульнага для вясны сэнсавага значэння — карагоднымі, веснавымі лірычнымі зараз нярэдка можна сустрэць песні, якія не ўкладваюцца ні па тэкставаму, ні па музычнаму зместу ні ў адну з гэтых жанрава-тэматычных катэгорый, хоць яны і прымеркаваны да таго ці іншага канкрэтнага перыяду (да той жа сёмухі ці русальнага тыдня).

Працэс замацавання новых не толькі па тэматыцы, але і па стылістыцы песень у асноўным традыцыйным зводзе з'яўляецца адным з асноўных імпульсаў агульнай эвалюцыі народна-песеннага мастацтва. Але для веснавога (часткова і для восеньскага) цыкла гэты працэс характэрны перш за ўсё прыцягненнем песень пераважна лірычнай тэматыкі.

Прымеркаваныя да веснавога перыяду песні ў асобных мясцовасцях сустракаюцца ў розных да асноўнага рэпертуару прапорцыях. Ёсць вёскі, дзе яны займаюць даволі значнае месца, нават выцясняючы песні спецыяльна веснавыя. У іншых месцах падобныя ўключэнні амаль цалкам адсутнічаюць. І тыя і другія вёскі могуць знаходзіцца нават побач. Прычыны такога кантрасту пакуль яшчэ цяжка растлумачыць (адна з верагодных — ступень міграцыі насельніцтва). Але ў большасці выпадкаў прымеркаваныя да вясны песні нібыта праслойваюць асноўны рэпертуар, дапаўняючы яго вобразна-эмацыянальнымі нюансамі, якіх раннетрадыцыйная творчасць не ведала.

Народныя выканаўцы па-рознаму асэнсоўваюць нетрадыцыйныя для цыкла песні. Калі песні грунтоўна ўвайшлі ў цыкл, іх вызначаюць «вясна» або «веснавыя». Але нярэдка выканаўцы самі пераконваюцца, што песні гэтыя ўсё ж нечым адрозніваюцца ад спецыфічна веснавых, тады іх адносяць да песень, якія спяваюцца «вясной і абы-калі».

Адкуль і якім чынам трапляюць падобныя песні ў веснавы абрад? Тут можна ўказаць на дзве крыніцы: першая — іншыя жанры раннетра-

дыцыйнай творчасці, другая — познетрадыцыйная творчасць з усімі яе пабочнымі ўключэннямі.

Што датычыцца ўнутрыжанравых запазычанняў, то ў веснавым цыкле яны маюць іншы раз даволі прынцыповы характар. Так, ва ўсходніх раёнах Беларусі, асабліва на Магілёўшчыне, вельмі часта тыповыя па структуры карагодныя песні функцыянальна выконваюць ролю заклічак. Для захаду РСФСР (Бранская, Смаленская вобл.), як адзначае І. Зямцоўскі³, увогуле ўласціва манера заклікаць вясну, знаходзячыся ў якім-небудзь руху, у тым ліку і ў карагоднай гульні (для Беларусі больш уласціва пераклічка хораў). Відавочна, што адпаведныя беларускія ўсходнія заклікі з'яўляюцца часткай гэтай больш агульнай традыцыі⁴.

Для заходніх раёнаў Беларусі характэрна функцыянальная перакідка паміж песнямі юраўскімі і валачобнымі (асабліва велікоднымі). Радзей у функцыянальную ўзаемасувязь уступаюць песні юраўскія і веснавыя заклікі (№ 171), траецкія і русальныя.

Часавая блізкасць позніх веснавых песень, асабліва юраўскіх, траецкіх і русальных, да летняга абрадавага перыяду нярэдка бывае прычынай з'яўлення ў веснавы перыяд купальскіх або блізкіх да іх песень (у залежнасці ад тэрміну выканання іх адпаведна называюць «юраўскія», «русальныя» або проста «веснавыя»). Перанос песень з летняга цыкла ў веснавы часта сустракаецца на паўночным захадзе Беларусі (зона Міёрскага, Пастаўскага, Валожынскага раёнаў). Гэтыя яўна купальскія па тыпу песні не зазнаюць у новых умовах значных змен, зрэдку толькі замест звароту да Купалкі ўводзіцца зварот да Юр'я.

Вясна — перыяд вызначэння лёсу будучых маладых, час заляцанняў і кахання. Таму гэта тэматыка вельмі шырока прадстаўлена ў некаторых веснавых песнях, асабліва ў карагодных.

Выкарыстання ў веснавым цыкле песень іншых каляндарных і сямейна-абрадавых не назіралася. Відаць, яны вельмі далёкія ад веснавых эмоцый.

З другой крыніцы, г. зн. песень познетрадыцыйных, у веснавы цыкл часцей за ўсё пераходзяць лірычныя песні, падобныя да гарадскога раманса. У адных мясцовасцях яны лічацца традыцыйна веснавымі, у другіх — успрымаюцца як проста падыходзячыя да вясны.

Сярод узораў, якія знаходзяцца на мяжы раннетрадыцыйнай веснавой і познетрадыцыйнай лірычнай песні, можна назваць шырока вядомыя «Вы не вейце, ветрыкі», «Як хадзіла Маша па саду», «Ты арэхавы лісток», «Чаго рана пташка прыляцела» і многія іншыя. Зразумела, у першую чаргу мы гаворым пра меладычны змест гэтых песень. Што датычыцца тэкстаў, то яны ўжо цалкам далучыліся да познетрадыцыйных. Выка-

³ Зямцовскі І. Мелодика календарных песен. Л., 1975, с. 79.

⁴ Асабліва многа такіх карагодаў-заклічак прыводзіць М. Зубаў у запісах, зробленых ім у Клімавіцкім р. Магілёўскай вобл.

нанне гэтых песень у веснавы перыяд — хутчэй выпадковасць. І сапраўды, падобныя песні ў розных мясцовасцях спяваюць у розныя поры года.

Акрамя лірычных, вясной часта выконваюць песні баладнага зместу. У адрозненне ад першых, якія могуць спявацца, як і ўласна вяснянкі, на паветры хорам, балады выконваюцца ў хаце на розных вечарынках («бяседах»).

На Гомельшчыне і Магілёўшчыне ў якасці веснавой балады часта спяваюць «Ішоў казак з Дону». Да ўласна веснавой тэматыкі яна не мае ніякага дачынення і ў іншых мясцовасцях існуе як восеньская. Тое самае можна сказаць і адносна іншых балад, якія размеркаваліся па розных каляндарных тэрмінах незалежна ад свайго зместу. Толькі трывалыя пакуль што яшчэ ў народным мастацтве традыцыі каляндарнасці, часовай даставальнасці замацоўваюць тую ці іншую баладу іменна за пэўным гадавым тэрмінам.

Ёсць выпадкі, калі познетрадыцыйныя лірычныя і баладныя песні замацоўваюцца ў веснавым цыкле без змен. Але звычайна іх меладычны змест падпадае пад моцны ўплыў раннетрадыцыйнай творчасці. «Трапіўшы ў цыкл беларускай каляндарнай лірыкі, лірычныя песні і балады, створаныя пазней, часцей за ўсё набываюць традыцыйную форму каляндарнай лірычнай песні»⁵. Так, на поўдні Мінскай вобласці шырока вядомую баладу «Дачка-птушка» (агульнаславянскі сюжэт) часта спяваюць на напеў таксама шырока распаўсюджанай на Беларусі веснавой песні «Вол бушуе». Некаторыя адрозненні паміж імі ў метрычнай будове верша кампенсаваліся ў меладычным распеве.

І нарэшце, у песенным рэпертуары веснавога перыяду выявілася даволі значная колькасць песень, якія не адносяцца не толькі да вясны, але ўвогуле да песень традыцыйнай сялянскай творчасці. Гэта ў першую чаргу так званыя боскія песні. Трэба сказаць, што іх тэматыка не закранула такіх веснавых жанраў, як заклічкі, карагоды, юраўскія і некаторыя іншыя абрадавыя і лірычныя, і амаль цалкам сканцэнтравалася ў песнях валачобнага і велікоднага абрадаў. З другога боку, песні тыпова валачобныя ў радзе выпадкаў маюць не ўласцівы іх рэалістычнай прыродзе прыпеў «Хрыстос васкрос, сын божы». Персанажы царкоўнага календара часта з'яўляюцца тут галоўнымі дзеючымі асобамі, хоць і ў некалькі «зямным» абліччы — маюць непасрэдныя зносіны з гаспадаром-селянінам, выконваюць розныя сельскагаспадарчыя работы і г. д.

Зрабіўшы адчувальны ўплыў на некаторыя песні традыцыйнага рэпертуару, царква, акрамя таго, забрудзіла чыстую крыніцу народнага мастацтва рэлігійнымі песнапеннямі, якія адаптаваліся для штодзённага выканання. У песенным рэпертуары веснавога перыяду ёсць цэлы пласт так званых поставых песень, многія з якіх спалучаюць у сабе прыкметы язы-

⁵ Белорусские народные песни. Сост. З. Эвальд. М.—Л., 1941, с. 113.

часкага і хрысціянскага культаў,— матывы, якія адлюстроўваюць здаровае народнае светаадчуванне і напластаванне розных царкоўных застрашванняў, таемнасцей і пакут.

У музычных адносінах песнапенні не цікавыя і не арыгінальныя, паколькі з'яўляюцца перапевамі царкоўных напеваў, аж да «гнусавай» псалмоды. Але традыцыі народнага мастацтва і тут вельмі часта прабіваюць шкарлупіну схаластычных рыс (у тэкстах нярэдка «боскі экстаз» падменьваецца сакавітым сялянскім гумарам).

Цеснае перапляценне ў веснавым песенным рэпертуары розных жанрава-тэматычных і гісторыка-стылістычных напластаванняў, якія адносяцца як да пэўнага каляндарнага цыкла, так і пабочных для яго, стварае даволі стракатую карціну гэтага віду песнятворчасці.

Відавочна, у ранні перыяд развіцця традыцыйнай песнятворчасці ў веснавым цыкле панавалі песні ў асноўным кананічнага рэпертуару, якія найбольш поўна і непасрэдна адлюстроўвалі сутнасць веснавой абраднасці, яе практычную накіраванасць. Затым пашырэнне чыста лірычнай сферы гэтай творчасці значна аслабіла цэнтраімклівыя сілы яе абрадавай прымержаванасці. Зараз кананічныя песні ўспрымаюцца нейкім зацвярдзелым ядром цыкла, даволі стабільным у жанравых і канкрэтным у функцыянальных адносінах.

Значная колькасць песень, прымеркаваных да «вясны», так званая знешняя абалонка цыкла, таксама даволі характэрная іменна для гэтага перыяду, хоць часам выяўляе рысы пазнейшага прыстасавання да яго.

Увогуле пры ўсёй тэматычнай, структурнай, інтанацыйнай разнастайнасці веснавых песень іх можна падзяліць, зыходзячы з функцыянальнага ўдакладнення цыкла, яго вобразна-сэнсавай дыферэнцыяцыі і музычных асаблівасцей, на пяць асноўных тыпаў:

1. Песні клічнай функцыі (веснавыя заклічкі — гуканні). Выкананне гэтых песень мае задачу «паскорыць» прыход вясны, забяспечыць добрае надвор'е, хуткае з'яўленне расліннасці і г. д.

2. Песні замоўнай функцыі (юраўскія і траецкія). Па сэнсу падобны да першага тыпу. У адрозненне ад заклічак у іх звяртаюцца не ўвогуле да вясны, а да яе канкрэтных свят. Яны стрымана эмацыянальныя, па-свойму «дзелавыя», яны не заклікаюць, а замаўляюць, угаворваюць.

3. Песні пажадальна-віншавальнай функцыі (валачобныя). Канцэнтруюць увагу на чакаемых выніках. Гэта своеасаблівае велічанне працоўнай дзейнасці селяніна.

4. Песні гульнёвай функцыі (карагодныя). Непасрэдна адлюстроўваюць грамадскія і сямейна-бытавыя адносіны (зразумела, у цеснай сувязі з каляндарна абумоўленай вытворчай дзейнасцю).

5. Песні бытавой функцыі. Выконваюцца па-за абрадам, але пераважна ў веснавы перыяд. У адрозненне ад папярэдніх тыпаў часта

сольныя, асноўная мэта — задавальненне асабістых эмацыянальных патрабаванняў⁶. Гэта група песень — важнейшае звяно ў развіцці познетрадыцыйнай, у асноўным лірычнай, песні.

Як і ўсе меладычныя структуры беларускай песнятворчасці, веснавыя песні можна суаднесці з двума асноўнымі тыпамі метрарытмічнай арганізацыі, якія вызначаюцца ўзаемасувязцю меладычнага рытму з рытмам пазамузычных з'яў: тыпам моўнай дынамікі, дзе музычную рытміку вызначае граматычная і сінтаксічная структура слова, яго моўны рытм, і тыпам рухаючай дынамікі, дзе музычную рытміку вызначае рытм розных рухаў — працы, танца, гульні, шэсця і г. д.

Асноўная прыкмета песень, якія адносяцца да тыпу моўнай дынамікі, — вольная ў залежнасці ад слова расстаноўка акцэнтаў. Мелодыка гэтых песень у нотных запісах багата змешанымі метрамі, якія нярэдка чаргуюцца праз такт. Пры гэтым могуць мяняцца часавымяральныя долі — чацвартныя чаргавацца з восьмымі ($3/4—5/8—3/8—2/4$). Чаргаванне неперыядычнае, паколькі выкананне падобных песень прадугледжвае ў кожнай страфе (і пры кожным новым выкананні) розную сінтаксічную групоўку фраз, якія могуць папераменна то расцягвацца, то сціскацца, што ў выніку адбіваецца на метрычным змесце адных і тых жа раздзелаў напева.

Мелодыка песень моўнай дынамікі багата зваротамі дэкламацыйнага характару, адвольным зацягваннем асобных гукаў (фермата), чаргаваннем непадобных рытмічных ячэек (рытмічная неперыядычнасць), прысутнасцю нетэматычных паўз і г. д.

Песні тыпу рухомай дынамікі, наадварот, вызначаюцца раўнамерным чаргаваннем акцэнтаў (у нотных запісах гэта выглядае як паслядоўнасць аднатыпных тактаў). Важная асаблівасць гэтых песень — сіметрычнае (квадратнае) члянэнне музычнага перыяду, у сувязі з чым вельмі часта ўзнікае рытмічны паралелізм паміж двума сінтагмамі страфы.

Для мелодыкі гэтай групы песень, у супрацьлегласць першаму тыпу, характэрна чаргаванне аднолькавых рытмічных матываў (рытмічная перыядычнасць), адсутнасць адвольнага зацягвання асобных гукаў (інерцыя руху не дае магчымасці для выпадковых прыпынкаў).

Зразумела, што названыя рытмічныя тыпы не заўсёды прадстаўлены ў чыстым выглядзе. Сустрэкаюцца мелодыі пераходнага, змешанага характару, часта гэта тлумачыцца пераходам песні з адной вобразна-сэнсавай сферы ў другую (карагоды робяцца проста песняй; пад звычайную песню пачынаюць вадзіць карагоды і г. д.).

І ўсё ж у рамках усёй веснавой песнятворчасці можна выявіць, які функцыянальны тып цягнецца да таго ці іншага тыпу метрарытмічнай дынамікі. Так, зусім дакладна да тыпу моўнай дынамікі можна аднесці песні

⁶ У гэтым сэнсе іх можна таксама аднесці да песень геданістычнай функцыі.

клічнай, замоўнай і бытавой функцый, да тыпу рухаючай дынамікі — песні пажадальна-віншавальнай і гульнёвай функцый.

У гэтым томе прыводзяцца веснавыя песні чатырох функцый: клічнай, замоўнай, гульнёвай, бытавой. Песням валачобным (пажадальна-віншавальнай функцыі), якія з'яўляюцца спецыфічным нацыянальным жанрам беларускай народнай песнятворчасці, прысвечан асобны том.

* *
*

У аснове зместу беларускіх веснавых песень усіх тыпаў ляжаць лады вузкіх амбітусаў — тэрцыі, кварты, квінты. Нават выкарыстанне VI ступені ладу — з'ява вельмі рэдкая і азначае, як правіла, з'яўленне ўжо прынцыпова іншага меладычнага стылю. Характэрная прыкмета лірычнай вобразнасці — квінтавыя лады — прадстаўлены ў веснавых песнях даволі шырока. Звычайнай у заклічках, а ў магічна-заклінальных песнях нават тыговай з'яўляецца субкварта. Тут яна выступае ў некалькі іншай якасці, чым, напрыклад, у песнях жніўных, дзе таксама даволі паслядоўна прадстаўлен гэты ладава-інтанацыйны зварот. Калі ў жніўных субкварта мае ў асноўным сыходную накіраванасць, то ў веснавых песнях субкварта — гэта рашучы скачок, заклік, імператыўная інтанацыйная ячэйка, якая, як правіла, рытмічна падкрэслена.

Выкарыстанне субкварты ў мажорных ладах тэрцавай структуры ўтварае нібы ўчастак натуральнага гукавога рада і асацыіруецца з фанфарным воклічам. У сцвярджэнні інтанацый гэтага ладу, магчыма, пэўную ролю адыграла гучанне некаторых музычных інструментаў натуральнага строю⁷.

Захаванне ў веснавых песнях амаль да нашага часу вузкааб'ёмных ладоў у пэўнай меры тлумачыцца тым, што гэтыя песні павінны ў асноўным выконвацца «на волі» — акалічнасць, якая, як паказвае практыка, вельмі ўплывае на інтанацыйную структуру напева, у тым ліку і на ладавы амбітус.

Тэрцавыя мінорныя лады (як і мажорныя, яны, як правіла, выкарыстоўваюцца з незапоўненай субквартай) па сваёй ладавай дынаміцы блізкія да адпаведных ладоў жніўных песень — часта арганізуюць мелодыку паўімправізацыйнага тыпу крыху «жаласнага» каларыту.

Выкарыстанне мінорных і мажорных тэрцавых ладоў колькасна прыкладна аднолькавае (1 : 1). Затое ў квартавых ладах пераважаюць мінорныя нахіленні (4 : 1).

⁷ Адзін з такіх найгрышаў на берасцяной трубе прыводзіць Г. Цітовіч у «Анталогіі беларускай народнай песні» (1975, № 23), зазначаючы, што вядомы многія выпадкі, «калі гукі пастухоўскай трубы суправаджалі даўнейшыя веснавыя абрад «гукання вясны», які адбываўся задоўга да першага выхаду скаціны на пашу».

Вельмі характэрныя для квартавых ладоў трыхордавыя абароты ў межах I—IV ступеняў. У міноры пры гэтым звычайна знікае II ступень, у выніку чаго з інтанацыйнай структуры выключаецца паўтон, чым падкрэсліваецца элемент пентатонавасці (а):



У мажоры гэты паўтон у ніжнім трыхордзе з'яўляецца толькі ва ўзыходным руху, у сыходным прапускаецца ўжо не II, а звычайна III ступень (б):



У квінтавых ладах суадносіны мінору і мажору выяўляюцца ў прапорцыі прыкладна 3 : 1.

Такім чынам, звяртае ўвагу перавага ладоў мінорнага нахілення ў веснавых песнях, што ўвогуле адпавядае іх эмацыянальнаму зместу (тут мы, зразумела, не ўлічваем песень валачобных).

Адну з разнавіднасцей квінтавага ладу, у прыватнасці мінорны пентахорд без II ступені, можна назваць спецыфічным ладам веснавых напеваў. Характэрны прыклад яго мы назіраем у песні «Ой, што вясна, то вясна» (№ 52).

Своеасаблівасць гэтага ладу — адсутнасць паўтонавых прыцягненняў, што садзейнічае выяўленню ў напевах падобнай канструкцыі абаротаў паэтычна-сузіральных. Гэты лад з'яўляецца часткай пентатонікі (не хапае толькі адной ступені), аднак ён пазбаўлен інертнасці, уласцівай чыстай пентатоніцы, таму што адразу выяўляе мінорнае трохгучча з характэрным для ўсходнеславянскай музыкі пералівам паміж квартай і квінтай ладу⁸. Наогул поўная і чыстая, вытрыманая да канца напеву пентатоніка даволі рэдкая з'ява для беларускага меласу. Адзін з унікальных прыкладаў — веснавая заклічка «Жавароначкі, прыляціце» (№ 158). Пропуск II ступені сустракаецца таксама і ў ладах квартавых, якія распрацоўваюцца пераважна ў песнях толькі лірычнага зместу.

⁸ Адзначаны намі квінтавы веснавы лад, дарэчы, спецыфічны не толькі для Беларусі. Яго распаўсюджанне ў крайніх усходніх раёнах Магілёўшчыны з'яўляецца, па сутнасці, працягам больш шырокага арэала гэтай ладавай структуры ў РСФСР (Бранская, Смаленская, Курская вобл.). На астатняй тэрыторыі Беларусі лад падобнага тыпу зафіксаван яшчэ ў Стаўбцоўскім і Лепельскім раёнах.

Кадэнцыйныя завяршэнні пераважнай большасці веснавых напеваў прыпадаюць на танічны гук. У міноры іншы раз выкарыстоўваецца гарманічны ўводны тон. Рэдка сустракаецца поўны субквартавы тэтрахорд (у нашых запісах зафіксаван толькі адзін выпадак выкарыстання меладычнага мінору). Разам з тым і тут прысутнічае характэрны для веснавых песень каданс — на III ступені ладу (так званы веснавы каданс). I сустракаецца ён якраз у ладах з прапушчанай II ступенню, у асноўным мінорных квінтавых, г. зн. таксама лакальна абмежаван самымі крайнімі ўсходнімі раёнамі Беларусі. Відаць, пропуск II ступені (элемент пентатанічнасці) і кадэнцыя на III — гэта адзінае, спецыфічнае для жанру і пэўнага рэгіёна ладавае ўтварэнне. (У Лепельскім раёне, дзе сустракаецца лад з пропускам II ступені, кадэнцыя на I.)

Кадэнцыі на іншых ступенях малахарактэрны для веснавых напеваў. Можна толькі адзначыць кадэнцыю на IV ступені, якая сустракаецца ў Кобрынскім раёне і зрэдку на Магілёўшчыне.

Ладавая пераменнасць не з'яўляецца тыповай для веснавых напеваў, хоць унутрыладавыя «пералівы», асабліва секундавыя, іншы раз яўна чутны галоўным чынам у квартавых ладах і ў веснавым ладзе — квінтавым, у якім яшчэ даволі трывала захаваліся тэндэнцыі тэтрахордаваасці.

Такім чынам, можна гаварыць пра раўнамернасць размеркавання ладоў розных амбітусаў на ўсёй тэрыторыі рэспублікі. Можна адзначыць толькі некаторую перавагу ладоў тэрцавых з субквартай у паўночна-заходняй яе частцы.

Рытмічная арганізацыя веснавых песень, выключаючы карагодныя і вэлачобныя, як і ўвогуле ўсіх беларускіх раннетрадыцыйных, у многім вызначаецца метрыкай верша. Ён у беларускай народнай творчасці ў асноўным танічны, г. зн. пры пэўнай колькасці націскаў мае розную колькасць складоў.

Рознаскладовасць танічнага верша выклікае, натуральна, розныя варыяцыі ў рытміцы мелодыі. Іншы раз кожная страфа мае свой рытмічны варыянт напеваў. Падобныя песні ў веснавым цыкле сустракаюцца галоўным чынам сярод сольных лірычных.

У напевах веснавых песень нярэдка сустракаюцца пераменныя метры: $3/4$ чаргуюцца з $5/4$, $2/4$ — з $3/4$ і г. д. Часта гэта выклікана няроўнаскладовасцю верша. Рытміка рухомай дынамікі ў выпадку няроўнаскладовасці, як правіла, раздрабляе асноўную метрычную долю такта, каб увесці пашыраны верш у рамкі асноўнага, зададзенага пэўным цыклам руху структурнага часу.

Рытміка моўнай дынамікі, якая прытрымліваецца законаў тэкставай метрыкі з усімі яе адхіленнямі, не звязана з цвёрдымі рамкамі метрычнага часу і досыць вольна дае дадатковы час «лішнім» складам, хоць і тут можна заўважыць тэндэнцыю да пэўнай раўнамернасці чаргавання падобных пашыраных метрычных тактаў.

У параўнанні з іншымі каляндарнымі жанрамі (хаця б купальскімі і каляднымі песнямі) песні веснавога цыкла ў меншай ступені паддаюцца фармалізацыі ў метрычных адносінах. Для гэтага ёсць некалькі прычын. Па-першае, багацце мясцовых, часам вузкамясцовых, тыпаў. Па-другое, схільнасць веснавых напеваў да рытмічнага развіцця па прынцыпах моўнай дынамікі (у гэтым яны блізкія да жніўных песень, якія таксама слаба выяўляюць жанравыя метрарытмічныя формулы). Па-трэцяе, актыўнае засваенне «прыішлых» песень, якія іншы раз агрэсіўна ўздзейнічаюць на спецыфіку жанру.

Як і большасць традыцыйных песень, веснавыя маюць паэтычную страфу, якая складаецца з двух вершаў (АА, АВ). Такая структура страфы дыктуе і музычную форму — перыяд з двума сказамі.

Часта такая структура, нават у песнях кананічнага рэпертуару, пашыраецца за кошт паўтарэння аднаго з вершаў (ААВ, АВВ), зусім рэдка можна сустрэць трохчасткавую страфу тыпу АВС.

Для веснавых абрадавых песень не характэрны прыпевы, якія з'яўляюцца неабходным кампанентам толькі карагодных і валачобных. Асобныя ўзоры заклічных і замоўных песень, якія ўключаюць у сярэдняй частцы розныя эмацыянальныя інтанацыі-воклічы («Гэй», «Люлі»), безумоўна, вынік уплыву карагодаў. Сустракаецца толькі адно, дастаткова характэрнае выключэнне — страфа, якую абрамляе кароткі рэфрэн і якая прысутнічае ў юраўскіх песнях пэўнай геаграфічнай зоны. Характар структуры гэтых песень (асабліва метрарытмічнай) дазваляе меркаваць, што яны знаходзяцца ў цеснай генетычнай або гістарычнай сувязі з купальскімі, да якіх непасрэдна далучаюцца па часу выканання.

У аснове верша большасці веснавых песень ляжаць два чатырохдольнікі (4+4). Але, як мы казалі, метрычная яго інтэрпрэтацыя ў напева тыпу моўнай дынамікі вельмі часта крыху трансфармуе верш.

Для беларускіх веснавых заклічак паўднёва-ўсходніх раёнаў характэрны працяглы вокліч у канцы кожнай страфы: «Гу-у» або «У-у». Як сведчаць многія фалькларысты, якія непасрэдна назіралі абрад закліку вясны, гэты гучны і працяглы вокліч з'яўляецца проста «гуканнем» паміж рознымі хорамі, іншы раз хорамі розных вёсак. «Хоры розных вёсак пераклікаюцца так, каб спяванне іх не заціхала і дзе-небудзь, хоць удалечыні, але было чуць песню», — сведчыць Е. Анічкаў⁹. Вельмі цікавы эфект рэха, калі спяваюць на ўзлессі, і вокліч «Гу» доўга гучыць па бліжэйшых пералесках, рассыпаючыся і знікаючы ў палях.

Інтанацыйна вокліч «Гу» выглядае як рэзкі пад'ём ад танічнага гуку ўверх на квінту або на больш шырокі інтэрвал. Заканчэнне яго — як правіла, глісандаваная лінія ўніз да поўнага зцікнення гуку на няпэўнай вышыні.

⁹ Анічков Е. В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян, ч. 1. СПб, 1903, с. 89.

З усіх тыповых сродкаў мелодыкі веснавых песень найбольш характэрнай у адносінах да жанру і яго асобных падраздзелаў з'яўляецца метра-рытмічная структура. Разам са структурай верша (прымаючы пад увагу таксама і яго тэматычна-змястоўны бок) яна найбольш садзейнічае выяўленню тыпалагічных сродкаў гэтых песень, дазваляе вылучаць іх у самастойны раздзел нацыянальнай каляндарнай песнятворчасці.

Песні клічнай функцыі (веснавыя заклікі, № 1—161). Меладычным зернем беларускіх веснавых заклічак з'яўляецца інтанацыя закліку, што прадвызначаецца самой функцыянальнай накіраванасцю вясяняк — гуканнем. Найважнейшы музычна-інтанацыйны паказальнік гукання, які ўзнікае на аснове адпаведнага моўнага звароту, — узыходзя к кварта — універсальная, можна сказаць, нават інтэрнацыянальная адзнака клічнасці наогул. Акрамя квартавага ходу, беларуская народная мелодыка выкарыстоўвае яшчэ цэлы рад інтанацыйных модуляў, якія маюць клічны характар рознай ступені актыўнасці і эмацыянальных адценняў. У тэрцавых ладах, асабліва мажорных, гэта падкрэсліванне тэрцыі ладу які стварае эфект фанфарнага гучання. У квартавых ладах з субквартай падобны эфект ствараецца паслядоўнасцю ў адным напрамку дзвюх кварт. Гэтыя і некаторыя іншыя клічныя інтанацыі, якія праслойваюць усю меладычную структуру заклічак, часам нават тэмбрава зліваюцца з эфектам рэха. Як удала адзначыў рускі музыказнаўца-фалькларыст І. Зямцоўскі, «у веснавым чыстым паветры рэзануе сама формула-кліч, якая загадкава спалучае ў сабе крык з тонкім лірызмам»¹⁰. Дэкламацыйны стыль мелодыкі веснавых заклічак — размова з вясной, іншы раз у форме пытанняў-адказаў, выяўляе ўвогуле іх даволі вольную метра-рытмічную структуру. Тут якраз часцей за ўсё сустракаецца спалучэнне розных метраў, рытмічных матываў, якія перабіваюцца раптоўнымі паўзамі і клікамі «Гу!». Выкананне большасці прыведзеных у томе заклічак спецыяльна для запісу і ўвогуле іх нотны запіс некалькі нівеліравалі найбольш характэрныя інтанацыі (у першую чаргу тонкую паўзёроўку і зацягванне асобных гукаў), але агульны гукальны характар іх усё ж адчуваецца.

Важнай прыкметай зместу веснавых заклічак, якая захавалася і цяпер, з'яўляецца ўпамінанне пра вясну ў першай жа страфе. Дарэчы, гэта характэрная рыса заклікальных песень наогул; у веснавых жа яна праводзіцца асабліва паслядоўна. Выяўленне адрасата заклічкі ў першым жа выгуку адразу паказвае на каляндарна-функцыянальнае прызначэнне песні.


Сярод сучасных беларускіх веснавых заклічак, разнастайных па зместу і эмацыянальных адценнях, можна вылучыць пяць найбольш устойлівых па музычнай структуры, якія маюць параўнальна шырокі арэал: «Волбушуе — вясну чуе», «Да памажы, маці, вясну заклікаці», «А вясна, вясна, чужыя жонкі ткуць кросна», «Вясна, вясна, што ты нам прынясла?».

¹⁰ Земцовский И. Мелодика календарных песен, с. 82.

«Вясна, вясёначка, дзе твая дачка Алёначка?». Зразумела, што прыведзеныя першыя радкі заклічак могуць быць у той ці іншай ступені варыянтнымі. Так, у песні «Вясна, вясёначка, дзе твая дачка Алёначка?» замест «Алёначка» можа быць «Паненачка», «Паляначка», «Мар'яначка» і г. д.

Дзве апошнія заклічкі, тыпова дыялагічныя (пытальна-адказныя), характэрныя іменна для беларускага абраду гукання вясны з яго пераклічкай хораў, маюць некаторыя структурныя адрозненні.

Акрамя выдзеленых намі пяці заклічак, існуюць яшчэ і іншыя, рэзастайныя па тэкставаму і меладычнаму зместу, але яны таксама даволі



Карта 1. Веснавыя заклічкі маналагічнага тыпу: 1 — «Вол бушуе — вясну чые», 2 — «Ой, вясна, вясна, чужыя жонкі ткуць кросна», 3 — «Да памажы, маці, вясну заклікаці»


яскрава выяўляюць карэнныя прыкметы гэтага паджанру: у тэксце — уламінінне вясны ў першай фразе, у мелодыі — гукальныя інтанацыі.

«Вол бушуе — вясну чые» (№ 1—25) — тыпова беларуская, вельмі распаўсюджаная ў наш час веснавая заклічка, якая бытуе ў асноўным у цэнтральных раёнах Беларусі (гл. карту 1). Сярод іншых заклічак яна вылучаецца найбольш устойлівай метрарытмічнай структурай.

Найбольш простаі формай з'яўляецца страфа, якая ўяўляе сабой звычайны дыстых, — АВ з дакладнай метрычнай формулай абодвух вершаў

4+4. Такую ж дакладную схему мае і музычны метр — чатыры такты па 4/4 або восем па 2/4 (№ 1—2).

Распаўсюджанай у наш час страфой гэтай песні з'яўляецца страфа ААВ з больш складанай метрарытмічнай структурай напеву (№ 15—25):



Паміж простаі і складанай метрарытмічнымі структурамі ёсць цэлы рад пераходных тыпаў (№ 3—14). Прычым у напрамку ад структуры АВ да ААВ асаблівую ўвагу звяртае паступовае фарміраванне характэрнай рытмічнай формулы спачатку ў кадэнцыйных раздзелах (№ 2), а потым на ўсёй форме (№ 10, 11):



Побач са структурай выразна метрычнай сустракаюцца структуры, распетыя ў метрычна дакладных (№ 13) або адвольных (№ 4, 9) малюнках

Страфічная форма вяснянкі «Вол бушуе» з арыгінальнай метрарытмічнай структурай напеву ў цэнтральных раёнах Беларусі зацягнула ў сваю арбіту і песні іншага зместу — як веснавога, так і невеснавога, у першую чаргу лірычнага і баладнага. Асабліва часта сустракаюцца падобныя песні ў раёнах, дзе, натуральна, распаўсюджана сама заклічка «Вол бушуе», — Старадарожскім, Чэрвеньскім, Капыльскім і некаторых суседніх з імі.

Тую ж рытмічную структуру, што і «Вол бушуе», мае заклічка «Вясна на калочку» (№ 26—30), распаўсюджаная ў тых жа раёнах


«Да памажы, маці, вясну заклікаці» (№ 31—44) мае параўнальна абмежаванае распаўсюджанне на тэрыторыі Беларусі і з'яўляецца, па сутнасці, працягам (асабліва на Магілёўшчыне) больш шырокага арэала гэтай песні ў межах РСФСР (Бранская, Смаленская вобл.). Часта сустракаецца ў тэкставым варыянце «Благаславі, маці, вясну заклікаці», яшчэ часцей — «Благаславі, божа...» На яўна познюю мадэрнізацыю апошняга тэксту ўказвае знікненне ў ім рыфмы: «маці — заклікаці». Строфы па сваёй структуры нестабільныя (у чатырох прыведзеных намі прыкладах усе розныя), хоць складовая пабудова верша даволі вытрыманая — 6+6. У напеве кідаецца ў вочы адна характэрная для гэтай песні мелодыка-рытмічная формула з так званым зваротным рытмам¹¹, які прысутнічае або ў самым

¹¹ Тыповы зваротны рытм сустракаецца ў веснавым карагодзе «Проса» (№ 303, 304).

пачатку напеву (№ 31, 35), або схаван у сярэдзіне яго (№ 44, пачынаючы з 2-га такта):



«Ой, вясна, вясна, чужыя жонкі ткуць кросна» (№ 52—62) распаўсюджана ў паўднёва-заходнім кутку Беларусі (брэсцкае, часткова гомель-



Карта 2. Веснавыя заклічкі дыялагічнага тыпу: 1 — «Ой, вясна, вясёначка, дзе твая дачка Алёначка?», 2 — «Ой, вясна, вясна, што ты нам прынясла?»

скае Палессе) са своеасаблівым выступам у цэнтры рэспублікі (Нясвіжскі, Стаўбцоўскі і суседнія з імі раёны). Напеў звычайна элегічнага плана.

«Вясна, вясна, што ты нам прынясла?» (№ 67—110) — заклічка дыялагічнага пытальна-адказнага характару. Мае вольнаметрычны склад, часта выкарыстоўваюцца складаныя метры — 6/8, 9/8, 7/8. Адрозніваецца разнастайнасцю структурных тыпаў. Арэал яе ў наш час ахоплівае амаль усю Беларусь, за выключэннем крайніх паўднёва-ўсходніх раёнаў.

«Ой, вясна, вясёначка, дзе твая дачка Алёначка?» (№ 113—137) — заклічка дыялагічнага тыпу, дзе першы верш — пытанне да вясны, астат-

нія — яе адказ. Распаўсюджана ў асноўным у паўднёва-ўсходніх раёнах. Мае даволі вольны ў метрычных адносінах напеў, які ўспрымаецца як своеасаблівая меладэкламацыя. У першую чаргу гэта адносіцца да першай фразы (пытанне). Адказ набывае больш дакладную, амаль перыядычную рытмічную фактуру (№ 113, 131). Можна меркаваць, што падобны метрарытмічны кантраст паміж пачаткам і працягам выклікан тым, што запеў-пытанне выконваўся адной спявачкай, якая вольна будавала рытмічную канву напеву. У адказе ўступаў хор, і гэта, натуральна, патрабавала ўжо больш узгодненых спеваў. На жаль, мала падрабязных звестак пра характар выканання гэтых заклічак. Захаваліся ўспаміны толькі пра сам факт пераклічкі хораў, але дакладна якіх па складу — невядома ¹².

Іншыя заклічкі (№ 140—161) — песні самага разнастайнага тэкставага і меладычнага зместу. Яны згрупаваны намі ў самастойны раздзел, паколькі не ўтвараюць такіх тэрытарыяльных «кустоў», як заклічкі папярэднія, хоць у мінулым, магчыма, таксама мелі падобны характар распаўсюджання.

Сярод прыведзеных вылучаецца заклічка «Жавароначкі, прыляціце» (№ 158) — адзіная сярод веснавых песень, вытрыманая ў поўнай пента-тоніцы (да таго ж яшчэ і пераменнай). Унікальнасць яе сярод запісаў беларускага фальклору сведчыць пра неўласцівасць падобнай ладавай структуры нацыянальнаму меласу, хоць характэрныя трыхордавыя папеўкі сустракаюцца ў ім даволі часта ¹³.

Гукальны характар прыведзеных у гэтым раздзеле вяснянак часта падкрэсліваецца фінальным гуканнем або на самастойнай часціцы («Гу», «У»), або на апошнім складзе завяршальнага слова з наступным глісандаваным рухам уніз. Сярод іх сустракаюцца напевы са скандаваным рытмам, што таксама надае ім (асабліва ў хуткім тэмпе) клічны характар ¹⁴.

Песні замоўнай функцыі (№ 163—279). Па сутнасці, вельмі блізкія да заклікальных песень. Гэта таксама песні-звароты, песні-просьбы, якія маюць не такія адкрыты, прыўзняты характар, як заклічкі, і зязаны хутчэй з выкарыстаннем не імператыўных, а зачаравальных інтанацый. У іх, як правіла, няма радасных воклічаў, мелодыка больш вузкага дыяпазону, адсутнічаюць дынамічныя меладычныя скачкі і агульны тонус нечым нагадвае псалмодыю.

У адрозненне ад клічных кананічных песні замоўнай функцыі сустракаюцца значна радзей і не ва ўсіх раёнах. Большая частка песень гэтай функцыі яўна пазнейшага прымеркавання.

¹² У большасці запісаў прыводзіцца адна страфа (пытанне). Толькі ў некаторых дыялагічнасць адлюстравана поўнасцю. Да таго ж і гэтыя запісы зроблены ў асноўным ад аднаго выканаўцы, што таксама ў пэўнай ступені знішчае іх «пераклікальны» характар.


¹³ Песня запісана ў Маларыцкім раёне Брэсцкай вобласці.

¹⁴ Некаторыя заклічкі ва ўсходніх раёнах Беларусі непасрэдна змыкаюцца з карагодамі і маюць уласціваю апошнім структуру.

Некаторыя песні замоўнай функцыі, як і заклічкі, на ўсходзе рэспублікі выконваюцца ў час ваджэння карагодаў і маюць адпаведную музычную структуру (№ 219, 220).

Да замоўных адносяцца ў асноўным песні юраўскія і часткова траецкія. Замоўныя адзнакі ў мелодыцы асабліва характэрны для песень юраўскіх¹⁵.

Юраўскія песні сустракаюцца на ўсёй тэрыторыі Беларусі, але асабліва густа (і ў сваіх кананічных тыпах) размеркаваны ў паўночна-заходніх



Карта 3. Раён найбольшага распаўсюджання кананічных юраўскіх песень

раёнах. Тут яны ўтвараюць нават некалькі самастойных лакальных тыпаў, дакладных па структурнай кампазіцыі.

У некаторых мясцовасцях юраўскія непасрэдна папярэднічаюць раннім летнім песням і ў сувязі з гэтым маюць падобны да апошніх меладычны і рытмічны змест. Як сведчыць Г. Цітовіч, у Маларыцкім раёне «вясну» і «купаду» спявалі «на той самы голас». Шмат агульнага паміж юраўскімі і летнімі ў паўночна-заходніх раёнах.

Зараз цяжка зрабіць абагульненні ў маштабах усёй Беларусі, але некаторыя назіранні, зробленыя, у прыватнасці, на аснове запісаў Р. Шырмы,


¹⁵ Р. Шырма вылучае юраўскія песні ў самастойны раздзел каляндарных песень.

паказваюць, што ў тых месцах, дзе выконваецца шмат юраўскіх песень, звычайна даволі мала іншых абрадавых веснавых песень.

Як і для кананічных клічных песень, для юраўскіх амаль абавязковым з'яўляецца ўпамінанне ў першай жа страфе Юр'я — аднаго са стараславянскіх язычаскіх бостваў — абаронцы расліннасці і ўсялякай жыўнасці. З другога боку, шматлікія абавязковыя рэфрэны істотна адрозніваюць гэтыя песні ад веснавых заклічак. Даволі звычайны кантраст паміж асноўнай часткай страфы і рэфрэнамі. Асноўная метрычная пабудова трохдольная з кароткай першай доляй, што надае рытмічным фігурам сінкапаваны характар:




Адным з арыгінальных лакальных тыпаў юраўскіх кананічных песень, распаўсюджаных у асноўным у Пастаўскім, Браслаўскім, Міёрскім і сумежных з імі раёнах, з'яўляецца тып, адлюстраваны ў прыкладах № 163—170. Страфічная структура яго верша гАгА, дзе г — зварот да Юр'я, часам замест Юр'я выкарыстоўваецца іншае слова (№ 209). Арыгінальнай і ўстойлівай з'яўляецца і метрычна-рытмічная структура напеву:



У напевах гэтых песень вельмі ярка прадстаўлен замоўны характар мелодыкі, якая развіваецца ў вузкім тэрцавым дыяпазоне з крыху няўстойлівым танічным гукам (вынік секундавай пераменнасці паміж VII натуральнай і I ступенямі).

На паўднёвы ўсход ад прыведзенага тыпу распаўсюджан другі, таксама з рэфрэнам, але са страфой пабудовы гАг. Іменна такі тып найбольш блізкі да ранніх летніх песень, характэрных для гэтай мясцовасці. Часта юраўскія песні маюць тут і летні прыпеў «Божа мой» (№ 198, 248), які замяніў хутчэй за ўсё прыпевы найбольш ранняга віду (№ 235, 236).

Рытмічная сінтагма другога тыпу юраўскіх песень выглядае так:



Па сутнасці, гэта амаль тая ж структура, якую мае папярэдні тып: тая ж чатыры рытмічныя адзінкі сінкапаванай пабудовы



той жа характар рэфрэна, павялічаны толькі на адзін склад. Розніца ў тым, што апошняя структура, менш устойлівая ў рытмічных адносінах, дапускае ўнутры сябе розную схему акцэнтаў, у сувязі з чым такты могуць мець выгляд або 3/4, або 6/8:



Падобны дуалізм метра часта сустракаецца ў беларускіх калядных песнях, з якімі юраўскія песні другога тыпу маюць самыя непасрэдныя сувязі. Песні гэтага тыпу адрозніваюцца ад папярэдняга таксама і большым ладавым дыяпазнам (квінта) і, значыць, больш актыўным меладычным развіццём.

У якасці тыповага напева юраўскай песні можна таксама прывесці песні, якія бытуюць у Валожынскім раёне з наступнай рытмічнай структурай:



Яна амаль супадае са структурай веснавых бытавых песень тыпу 4+3 (в) (гл. с. 67) і таксама характарызуецца сінкапаваным рытмам. Цыклічная мернасць рытму, а таксама агульная квадратнасць формы некалькі збліжае гэтыя песні з калыханкамі. Як і ў апошніх, тут падкрэсліваецца гарманічны ўводны тон, які прынцыпова не ўласцівы большай частцы беларускіх каляндарных песень (№ 186, 199).

Песні гульнёвай функцыі (карагодныя песні). Беларускія карагодныя песні не з'яўляюцца нечым арыгінальным у агульным комплексе ўсходнеславянскай карагоднай традыцыі. Шматлікія ніці — у галіне сюжэта, структуры, інтанацыі — звязваюць беларускі карагод з рускім і ўкраінскім. Больш таго, многія адзнакі жанру з'яўляюцца агульнымі для ўсёй славянскай творчасці, што ўказвае на старажытныя традыцыі гэтага віду народнага мастацтва.

Тыпова карагодныя песні, г. зн. песні, у якіх іх танцавальна-гульнёвая прырода закладзена ў меладычным змесце, сустракаюцца па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Асноўная ж іх маса (амаль 80%) сканцэнтравана ў паўднёва-ўсходняй частцы рэспублікі — Магілёўскай (асабліва), Гомельскай, часткова Брэсцкай, Віцебскай і Мінскай абласцях. Гэты раён з'яўляецца часткай больш шырокага раёна распаўсюджання ўсходнеславянскіх

карагодных песень прыкладна адных і тых жа тыпаў, рэгіёна, які ўключае акрамя названых беларускіх абласцей таксама Бранскую, Курскую, Арлоўскую, Смаленскую вобласці РСФСР, Чарнігаўскую, Сумскую, Кіеўскую Жытомірскую вобласці Украіны.

Карагод — сінкрэтычная форма народнага мастацтва, якая яднае паэзію, музыку, танец, элементы драматычнай гульні. Багаты і разнастайны змест беларускіх карагодаў: тут можна сустрэць і маральна-этычныя выказванні (часам у выглядзе жарту), і эпічнае апавяданне-ўспамін, і глыбока лірычныя перажыванні, звязаныя з момантамі раскрыцця пачуццяў кахання, і эмацыянальна прыўзнятыя, іншы раз ярка афектаваныя сітуацыі. Але пры ўсіх гэтых разнастайных эмоцыях карагодныя песні вылучаюцца ў першую чаргу мернасцю, павольнасцю, нейкай дзелавой засяроджанасцю ў асэнсаванні падзей, што, з аднаго боку, адрознівае іх ад уласна танцавальных напеваў, больш рухомах і адкрыта экспрэсіўных, з другога — ад простых песень, якія, як правіла, не маюць хуткіх сюжэтных паваротаў.

Не спыняючыся на харэаграфічнай і драматургічнай характарыстыцы карагодаў, трэба сказаць, што тэкставы і музычны змест іх знаходзіцца ў цеснай эмацыянальнай, сюжэтна-псіхалагічнай і інтанацыйна-дынамічнай сувязі. Музыка карагода — не толькі простае суправаджэнне, гукавы фон. Яна — важнейшы элемент змястоўнасці карагода, яго пульс і эмацыянальны подых.

Як і ў іншых жанрах раннетрадыцыйнай беларускай песеннай творчасці, тут ёсць свае тыповыя, стабільныя ў часе і прасторы структуры. Аднак дакладнае інтанацыйнае развіццё ў кожным асобным выпадку залежыць ад «штохвілінных» перажыванняў, колькасці і складу ўдзельнікаў карагода. Стварэнню калектыўнага пачуцця ў многім садзейнічаюць так званыя карыфеі карагода як найбольш актыўныя і творча ініцыятыўныя ўдзельнікі яго.

Спяванне вялікай групы людзей, якія да таго ж знаходзяцца ў руху, вызначыла спецыфічныя якасці музычнага суправаджэння карагодаў, якое адрозніваецца своеасаблівай «броскасцю», роўнасцю інтанацыйнага строю, вялікай роляй акцэнтнасці на розных структурных узроўнях.

Асаблівасцю карагодных песень у адрозненне ад звычайных з'яўляецца наяўнасць у іх распрацаванай (падкрэслена выразнай) дынамічнай, тэмпавай і рэгістравай партытуры. Суправаджэнне асобных момантаў дзеяння (імітацыя розных працоўных працэсаў, любоўная гульня), у якое ўключаюцца і індывідуальныя і калектыўныя выканаўцы, улічвае паскарэнне або запозненасць выканання, узмацненне або зніжэнне гучнасці пры дэкламацыйных рэпліках. На жаль, у многіх зафіксаваных у нотах узорах карагодных песень гэтыя асаблівасці не знайшлі адлюстравання. Аднак сустракаюцца карагоды, дзе кантраст у выкананні падкрэслен ужо самой музычнай фактурай (дыялагічнасць, калектыўна-сольныя суадносіны і г. д.).

З пункту гледжання гістарычнага развіцця формы бытавання бела-

рускіх карагодных песень прынцыпова не адрозніваюцца ад іншых ранне-традыцыйных песенных жанраў. Тут таксама можна прасачыць паступовае затуханне іх абрадавай абумоўленасці. Мы маем на ўвазе не толькі зніжэнне патэнцыялу «сур'ёзнасці» гэтых песень, іх абрадавай «актыўнасці», але ўвогуле зніжэнне ўдзельнай вагі карагодных гульняў у побыце сучаснага сяла.

У выніку многія карагодныя песні паступова перайшлі ў разрад звычайных і існуюць без усялякай рытуальнай абумоўленасці. Многія з іх згубілі свае стылістычныя прыкметы і пачалі выконвацца ў звычайнай манеры, без сувязі з прынцыпамі рухаючай дынамікі. У мелодыцы гэтых песень з'явіліся неўласцівыя ім распеў паўімправізацыйнай манеры, музычна-сінтаксічныя варыянты ў розных куплетах, здольнасць да індывідуалізаванага пераўтварэння інтанацыйнай структуры. Многія з такіх карагодаў трывала замацаваліся ў іншых, чыста песенных раздзелах веснавога цыкла. Такі распеты варыянт карагода «Страла» запісан З. Радчанка (№ 294). Ён і называецца проста веснавой песняй. У ім прысутнічаюць метрычная пераменнасць (6/4, 5/4), несіметрычна расстаўленыя ферматы, хоць асноўная тыповая метрарытмічная формула (асабліва ў 2-м такце) усё ж праглядваецца. Захавана і тыповая страфічная форма (ABRB).

Шмат карагодных песень перайшло ў раздзел агульналірычных, тым больш што змест многіх з іх, асабліва бытавых, мае цягу да гэтай сферы вобразнасці¹⁶.

Жанравую прыналежнасць карагодных песень у наш час могуць «выдаць» іх музычна-рытмічная і страфічная структуры, якія даволі добра захаваліся пры ўсіх гістарычных пературбацыях гэтага жанру. Характэрны для іх і граматычныя, і лексічныя, і страфічныя асаблівасці.

Але нярэдка бывае, што тая ці іншая песня не выяўляе ніякіх прыкмет карагоднага жанру, а між тым інфарматыры паведамляюць пра яе як пра карагодную.

Тут могуць мець месца розныя абставіны. Па-першае, не выключан адваротны працэс — паступовае прыстасаванне звычайных песень да карагоднай гульні. Дарэчы, гэты працэс вельмі натуральны і звычайны ў сучаснай практыцы народнага выканання, калі пад які-небудзь напеў, часцей дынамічны, адбываецца гульня. Асабліва гэта характэрна для традыцыйнай лзіцячай творчасці, якая не прызнае спявання ў нерухомым стане. Многія з падобных песень захоўваюць яўныя «карагодныя сляды», хоць і лічацца проста веснавымі песнямі.

Па-другое, гэта могуць быць песні, якія не валодаюць яўна выяўленымі прыкметамі карагодаў і набываюць «карагодны» сэнс толькі ў працэсе самой гульні.

¹⁶ В. Весялоўскі ўвогуле лічыў карагоды генетычнай крыніцай позняй народнай лірычнай песні.

Па сюжэтна-гульнёвай партытуры, якая ў пэўнай ступені вызначае музычна-паэтычны змест, карагоды можна падзяліць на тры тыпы.

Першы — карагоды-гульні са складанай драматургіяй, з удзелам калектыву і салістаў, якія паказваюць тыя або іншыя сцэнкі. Іншы раз, акрамя песеннага матэрыялу, гэтыя карагоды ўключаюць размоўныя эпізоды. Асабліва многа карагодаў, якія непасрэдна змыкаюцца з гульнёй, у дзіцячай творчасці.

Другі — карагоды-дыялогі з песнямі антыфоннай фактуры. Звычайна ў іх усе ўдзельнікі падзяляюцца на дзве групы, паміж якімі ў пытална-адказнай або апавядальна-канстатуючай форме адбываецца спяванне-спаборніцтва. Куплеты або часткі іх папераменна выконваюцца паўхорамі. Тыповы прыклад такога карагода, аднолькава характэрнага для ўсёй усходнеславянскай творчасці, «А мы проса сеялі». У чыста мелодычных адносінах куплеты, якія выконваюцца супрацьлеглымі паўхорамі, звычайна ідэнтычныя. І толькі дынаміка выканання можа вызначыць партытуру развіцця падзеі. У іншых выпадках дыялог ажыццяўляецца паміж усімі ўдзельнікамі карагода і салістам.

І нарэшце, асноўную масу карагодаў складаюць карагоды маналагічнага плана — карагодныя песні, якія ад пачатку да канца выконваюцца ўсімі ўдзельнікамі, — трэці тып. Гэта ўласна песні-карагоды, хоць у працэсе іх выканання могуць імітавацца падзеі, аб якіх спяваецца, з уключэннем і выключэннем дзеючых асоб. Сярод песень-карагодаў часцей сустракаюцца ўзоры звычайнай песеннай структуры. Вось адна з іх, якую выконвалі вясной, «кругам ходзячы»¹⁷:

(i) Да й па мёр, па мёр бел (ы)
 ма лой чы ка, ой па мёр
 па мёр бел ма лой чык.

Гэта тыпова лірычная песня, крыху панурая. Падобны змест сустракаецца звычайна ў песнях «бяседных», хоць па лада-інтанацыйнай структуры яна блізкая да жніўных, якія менш за ўсё падыходзяць да ваджэння карагодаў.

¹⁷ Архіў ІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 31, № 42. Зап. Г. Цітовіч у 1949 г. у Бабруйскім р.

З'яўляючыся суправаджэннем абрадаў або гульняў (абедзве функцыі спачатку сумяшчаліся, а потым вядучае, самастойнае значэнне атрымала гульня) і таму звязаныя з рознымі рухамі, карагодныя песні адрозніваюцца асаблівай пластычнасцю і ўнутранай суразмернасцю. У метрычных адносінах яны аказаліся стабільнымі амаль для ўсёй тэрыторыі Беларусі, выключаючы тыя, што сталі пераходзіць у іншыя жанры веснавога цыкла, напрыклад у юраўскія, адпаведна трансфармуючыся. Разам з тым карагодныя веснавыя песні найбольш рухомыя ў цыкле: яны вельмі актыўна сталі разыходзіцца па ўсяму гадавому колу і даволі трывала замацоўваюцца ў іншых сезонных цыклах — зімовым, летнім, восеньскім.

Пераход веснавых карагодаў у іншыя календарныя тэрміны ў многім тлумачыцца іх тэматыкай, звязанай не столькі з веснавымі, колькі з агульнымі працоўнымі або сямейна-бытавымі сітуацыямі.

Часцей за ўсё «вандроўныя» веснавыя карагоды можна сустрэць летам (тут яны непасрэдна змыкаюцца з купальскімі гульнямі), радзей зімой (у асноўным на Гомельшчыне) і вельмі рэдка ўвосень, якая менш за ўсё асацыіруецца з радаснымі чаканнямі і магічнай сімволікай, што папярэдняе важнейшым гаспадарча-вытворчым падзеям.

Па складу ўдзельнікаў карагоды можна падзяліць на маладзёжныя і карагоды для старэйшага ўзросту. Маладзёжныя — гэта чыста дзявочыя карагоды, аднак вельмі часта ў іх удзельнічаюць і хлопцы; карагоды ж для старэйшага ўзросту водзяць пераважна жанчыны.

Тэматыка маладзёжных карагодаў звычайна любоўная (матывы знаёмства, выбар маладой і маладога). У «пажылых» часцей за ўсё знаходзяць адлюстраванне розныя перыпетыі сямейнага жыцця. У адрозненне ад маладзёжных, амаль заўсёды радасна-прыўзнятых, тут трапляюцца сюжэты сумнага або какетліва-іранічнага характару.

У музычных адносінах такія адрозненні амаль не назіраюцца. Толькі, можа, у маладзёжных карагодах часцей выкарыстоўваюцца дыялагічны і карагодна-гульнёвы тыпы. Для «пажылых» карагодаў больш уласцівы маналагічны тып.

Сустрэкаюцца карагоды, у музычным кантэксце якіх адлюстраваны прыкметы, што выяўляюць наяўнасць «жаночага» і «мужчынскага» пачаткаў. У асноўным гэта адбіваецца на агульнай дынаміцы і на метрарытміцы.

Жаночы танец суправаджаўся мелодыямі лірычнага характару, з «круглымі» інтанацыямі, рытмікай, пазбаўленай вострых паслядоўнасцей. Сам тэмп гэтых песень плаўны і велічны («быццам лябёдышка пайшла»). Песні дзявочага рэпертуару часцей за ўсё шматгалосыя (у асноўным двухгалосыя), з мяккімі, «карагоднымі» спалучэннямі галасоў (так званыя вагальныя тэрцыі). Паважнасць, павольнасць і плаўнасць — адметныя рысы інтанацыйнай характарнасці гэтых мелодый.

Мужчынская частка карагоднай песні, наадварот, імклівая, выконваецца ў рашучым тэмпе, што прыводзіць іншы раз да скорагаворкі. Часам

танец гэты заўзяты, хуткі, з «каленцамі» і прытупамі. І мелодычна, і зракава мужчынская частка карагоднай песні выглядае інакш, чым жаночая. Напрыклад, плаўны рух чвэрцямі і палавінамі, да таго ж з неперыядычнай распеўнай рытмікай змяняецца пошчыкам «восьмых», рэпетыцыйнымі таўтарамі, раптоўнымі акцэнтамі.

Ад характару рухаў у карагодзе, групавых або індывідуальных, залежыць метрарытмічная і агульная архітэктанічная пабудова напева. Увогуле для структуры карагодаў характэрна канструктыўная прапарцыянальнасць. Не заўсёды гэта адлюстравана ў выкарыстанні цотных суадносін; вельмі распаўсюджаны тут трохэлементныя пабудовы: у межах такта $3+3+3+3$ («Страла»), у межах формы $(2+2+2)+(2+2+2)$ («Проса»).

Да напеваў выразна цотнай пабудовы можна аднесці № 339, 342 і інш. Нярэдка сустракаюцца метры змешанага тыпу (№ 349, 377). Аднак пры ўсіх структурных «парушэннях» у карагодных напевах выразна намячаецца цэнтральная вось сіметрыі, якая падзяляе іх на дзве падобныя пабудовы (прынцып «рытмічнага паралелізму»).

Паралелізм абедзвюх палавін напева часцей за ўсё арганізуецца на аснове тэкставай страфы адпаведнай пабудовы — АА або АА¹. Варыяцыйныя змены ў апошнім выпадку (А¹) нязначныя і ў асноўным датычацца кадэнцыйных завяршэнняў.

Зрэдку можна сустрэць больш развітыя мелодычныя схемы — абсс (№ 293), аа¹а²а³ (№ 294) або ўвогуле кантрастныя супастаўленні — АВ (№ 300), што, аднак, не адмаўляе агульнага прынцыпу роўнасці рытмічных сінтагм.

Мелодыка карагодных песень характарызуецца падкрэсленай суразмернасцю асобных музычных фраз, у ёй яўна адчуваецца цэзурнасць, часта выкарыстоўваюцца квінтавыя лады, у тым ліку і так званы веснавы лад (мінорны пентахорд без 2-й ступені з частай кадэнцыяй на тэрцыі). Песні ў гэтым ладзе сустракаюцца ў асноўным у Магілёўскай вобласці (№ 297, 330).

Звычайныя кадэнцыйныя завяршэнні ў карагодных напевах на 1-й ступені, але сустракаюцца і на 2-й (№ 304, 305), пераважна ва ўсходніх раёнах Беларусі.

Не выяўляючы асабліва прынцыповых разыходжанняў з астатнімі песнямі веснавога цыкла ў мелодыка-лінейных, ладавых, рытмічных адносінах, карагодныя песні даволі арыгінальныя па агульнаструктурных заканамернасцях. Іменна апошнія дазваляюць выявіць дакладную жанравую прыналежнасць іх, нягледзячы на тое, што выканаўцы могуць ужо не помніць пра гэта.

Структурныя асаблівасці беларускіх карагодных песень праследжваюцца як у тэксце, так і ў мелодыі, але часам толькі ў чым-небудзь адным.

З пункту гледжання агульнай структуры ўсе карагодныя песні можна

падзяліць на дзве вялікія групы: карагоды з прыпевам і карагоды без прыпеву.

Карагоды з прыпевам у сваю чаргу можна падзяліць на два тыпы. Першы, асноўны, аб'ядноўвае амаль чатыры п'ятых усіх карагодаў гэтай групы. Ён з'яўляецца тыповым не толькі для песнятворчасці ўсіх славян, але і для многіх іншых (у прыватнасці, раманскіх) музычных культур. Галоўны формаўтваральны прынцып структуры гэтага тыпу — паўтарэнне другой часткі першага верша разам з пастаянным рэфрэнам — ABRB. У якасці рэфрэна выкарыстоўваюцца розныя воклічы, якія, магчыма, некалі і ўспрымаліся ў пэўным семантычным сэнсе, а зараз адносяцца да ліку афектаваных зваротаў-сімвалаў: «ладушка-лада», «ой, ляй-лэ», «люлюшанькі-люлі» і г. д.:

Із-пад лесіку, лесу цёмнага,
Ой лі, ой, люлі, лесу цёмнага...

Ва ўмовах міжжанравых перапляценняў страфа тыпу ABRB нярэдка сустракаецца ў песнях некарагодных. Аднак пры гэтым даволі рэдка захоўваецца рытмічны паралелізм паміж паўстрофамі, наяўнасць якога, як мы казалі, характэрна для карагодных песень.

Другі тып карагодаў з прыпевам мае страфу, у якой увесь другі верш з'яўляецца паўторным прыпевам — AR (у мікраструктуры abrr). Паўторны прыпеў можа ўтварацца зноў жа з семантычна нейтральных слоў (№ 352) або слоў з пэўным магічным сэнсам (№ 354).

Метрарытмічны паралелізм паміж вершамі ў гэтай страфе часта не вытрымліваецца. Разнавіднасцю такой структуры з'яўляецца страфа, якая мае прыпеў-рэфрэн у канцы кожнага верша (№ 358). Дарэчы, прыведзены прыклад запісан на захадзе Беларусі, дзе карагоды з прыпевам увогуле рэдка з'ява.

Значная большасць карагодных песень з прыпевам мае ў аснове вершаваных метрычных груп пяцідольнік або сямідольнік (з дапаўненнямі або ўсячэннямі). Найбольш тыповым сярод пяцідольных метрычных вершаваных структур з'яўляецца карагод «Страла» (№ 291—295). Першапачатковы сэнс яго зараз не зусім ясны. Упамінанне стралы нібы дапускае непасрэдную сувязь карагода з далёкай эпохай паляўнічага ўкладу ў жыцці славян. Аднак у абрадавых адносінах (ва ўсякім выпадку па ўспамінах) гэта песня характарызуецца некалькі іншымі сэнсавымі акцэнтамі. І на Беларусі, і на суседніх Браншчыне і Чарнігаўшчыне яна суправаджае абрад «пахавання стралы», г. зн. рытуал захавання галінкі, стужачкі, што павіна засцерагаць ад маланкі, неўраджаю і г. д.

Метрарытмічная структура страфы песні складаецца з двух 10-складовых вершаў (чатыры 5-складовікі класічнага народнага тыпу з сілавым акцэнтам на сярэдняй долі):

Ляцела́ страла да удо́ль сяла,
Ой лі, ой, люлі, да удо́ль сяла.

Такія суадносіны, але ўжо з метрычным акцэнтам захоўваюцца і ў музычнай структуры (іншы раз з затактам):



З прыведзеных намі ў тэме чатырох варыянтаў карагода «Страла» трыцалкам адпавядаюць указанай схеме. Чацвёрты (у запісе З. Радчанка) з'яўляецца, як мы гаварылі вышэй, ужо распетым варыянтам (гл. с. 58).


Кампазіцыйная структура «Стралы» настолькі арганічная і арыгінальная, што нярэдка выкарыстоўваецца ў карагодных песнях зусім іншага зместу (№ 297—302). Некаторыя з гэтых песень у тэматычных адносінах з'яўляюцца самастойнымі, іншыя, напрыклад № 298, уяўляюць сабой некалькі перайначаны варыянт той жа «Стралы».

Для карагода «Страла» характэрна асабліва размеранасць меладычнага руху. Выразная квадратнасць формы і строга перыядычнасць акцэнтаў адпавядаюць такім жа выразным рухам самога карагоднага ігрышча. У большасці выпадкаў гэта суразмернасць захоўваецца і ў звычайным (без танца) спяванні. Ва ўсякім выпадку распевы гэтай песні, як у запісе З. Радчанка, сустракаюцца рэдка.

Другой распаўсюджанай амаль у тых жа самых раёнах, што і «Страла», карагоднай песняй з'яўляецца «Проса» («А мы проса сеялі») (№ 303—305), агульная для рускага, беларускага і ўкраінскага фальклору¹⁸. Яна мае такую ж стабільную 10-складовую страфу, як і «Страла», але складаецца з дзвюх рознаскладовых частак — 7-складовіка і 3-складовіка, які звычайна паўтарае апошняе 3-складовае слова ў 7-складовіку:

А мы проса сеялі, сеялі,
Ой лі, лада, сеялі, сеялі.

Музычная рытміка гэтай песні таксама па-свойму трафарэтная:



У гэтым метрычным малюнку прыцягвае ўвагу так званы сіметрычна зваротны рытм:



¹⁸ Падрабязна пра распаўсюджанне гэтай песні га ўсходнеславянскім фальклору і яе структурныя асаблівасці гл.: Земцовский И. Мелодика календарных песен, с. 101—110.

Асаблівасць яго ў дадзенай песні заключаецца ў перадачы аднаго і таго ж слова ў двух розных акцэнтах-версіях (дуплетныя акцэнты) — спачатку на першым, затым на трэцім складзе:

сé — я — лі	се — я — лі
ка́ — па — лі	ка — па — лі́
вы́ — тап — чам	вы — тап — чам́

Рытмічная інверсія карагода «Проса» нярэдка прыводзіцца як прыклад спецыфічнага для ўсходнеславянскай песнятворчасці рытму, хоць, акрамя ўказанай песні, яго вельмі рэдка дзе-небудзь можна сустрэць.

Як і метрарытмічная схема песні «Страла», метрарытмічны каркас «Проса» стаў прыцягальным для песень іншага зместу, напрыклад юраўскай (№ 310)¹⁹, тым больш што завяршальнымі верш словамі тут сталі неабходныя трохскладовыя: «юр'еў конь», «капытом» і інш. (Увогуле для тыпова юраўскіх песень такі прыём паўтарэння ў канцы вершаў апошняга слова не характэрны.)

Структура песні «Проса» таксама мерная, з дакладнай перыядычнасцю акцэнтаў, хоць характэрная для беларускай раннеэрадыцыйнай песнятворчасці манера зацягвання кадэнцыйнага гуку ўнесла і тут свае папраўкі (№ 304, 309).

У іншых карагодных песнях тыпу АBRB сустракаюцца як 5-складовыя (№ 316—327), так і 7-складовыя (№ 332) вершаваныя памеры. Сярод першых у меладычным распеве вызначаецца своеасаблівая «вальсападобная» схема (№ 316—327). Вершаваны метр у іх той самы 5-дольнік, што і ў карагодзе «Страла», але з меладычным акцэнтам не на сярэднім, 3-м складзе, а на кожным няцотным (харэічны рытм):



Сярод 7-складовікаў сустракаюцца таксама ўзоры з выразнай, амаль маршападобнай рытмікай (№ 337, 338). Гэта стала прычынай таго, што некаторыя песні з такой рытмікай замацаваліся ў салдацкім рэпертуары. У гэтым выпадку першы радок звычайна выконвае запявала, другі падхоплівае хор. У рэфрэн нярэдка ўключаецца заліхвацкі посвіст. Сувязь карагодных песень гэтага тыпу з песнямі ваеннымі не заўсёды ясная ў кожным выпадку. Магчыма, падобны характар некаторых карагодаў — вынік існавання іх на працягу некаторага часу ў салдацкім асяроддзі, адкуль яны потым у абноўленым выглядзе вярнуліся ў традыцыйны сялянскі рэпертуар.

¹⁹ Мелодыка гэтай песні з'яўляецца амаль дакладным аналагам найбольш распаўсюджанага варыянта «Проса».

Нарэшце, у гэтай групе можна вылучыць карагоды, структура якіх мае схільнасць да завяршальных рэфрэнаў,— AR (№ 352—358).

Другая група карагодных песень (без прыпева) менш ярка выяўляе свае жанравыя рысы, хоць і тут ёсць некаторыя тыповыя прыкметы, якія вызначаюць іх функцыянальны сэнс.

З пункту гледжання структуры вылучаюцца даволі тыповыя для ўсходнеславянскай народнай музыкі карагодныя песні, пабудаваныя па схеме «пара перыядычнасцей» AABV (№ 360—379). Гэта схема адносіцца ў асноўным да меладычнага зместу. Што датычыцца тэксту, то ён нярэдка мае змешаны характар.

Вельмі характэрны для ўказанага тыпу карагодных песень музычна-рытмічны кантраст паміж А і В. Прычым А ідзе звычайна ў больш плаўным рытме — гэта частка больш мерная, напеўная, «карагодная». Частка В, наадварот, больш рытмічна рухомая (як правіла, тут рытмічныя працягласці ўдвая карацей, чым у А). Напеўная пластыка першай часткі змяняецца ў другой, рэчытатыўнай, скорогаворкай, што робіць апошняю больш танцавальнай (№ 363, 368).

Адна з важнейшых тэкставых прыкмет карагодных песень — паўтарэнне асобных слоў або невялікай групы слоў, якія маюць характар своеасаблівага рэфрэна і знаходзяць нейкае адэкватнае адлюстраванне ў саміх карагодных рухах. (Асноўны рух карагода — кручэнне — у некаторай ступені асацыіруецца з паўтарэннем.) Паўтараюцца, як правіла, словы, якія замыкаюць фразу (верш). Таму верш «Ой, кося, кося, кося вараны» не тыповы, нягледзячы на паўтарэнне слова «кося», для карагоднай песні, тады як «Ой, хадзіла дзевачка, дзевачка» — нармальны для яе сінтаксічны зварот.

Калі паўтараецца ўся паўсінтагма, тады структура верша набывае схему АВСС (№ 379, 383 — з другой страфы). Часцей заключнае ў вершы слова толькі паўтараецца (№ 390, 398), іншы раз спяваецца нават чатыры разы (№ 385):

Да чаму ж ты, яліначка, не зялёна,

Не зялёна, не зялёна, не зялёна...

(Дарэчы, і ў песні «Проса» выкарыстан гэты прыём.)

Адной з устойлівых мелодыка-рытмічных асаблівасцей карагодных песень з'яўляецца зварот завяршальна-цвярдзальнага характару, які выконваецца ў канцы страфы (своеасаблівы рэфрэн) звычайна пасля рытмічных рэпетыцый (№ 398, часткова № 399).

Іншы раз тыпова карагодны напеў можа падказаць характэрны метра-рытм. Тут у першую чаргу трэба ўказаць на шырокавядомую на Магілёўшчыне і Гомельшчыне карагодную песню «Лука» — адну з першых, што выконваюцца вясной (№ 406—411).

Увогуле трэба сказаць, што пры ўсіх міжжанравых пераходах і функцыянальным пераасэнсаванні беларускія карагодныя песні і зараз заста-

юцца даволі характэрнымі ў каляндарнай песнятворчасці — як па вобразнаму сэнсу, так і па структурных асаблівасцях — і з'яўляюцца цікавым раздзелам нацыянальнай песеннай культуры.

Песні бытавой функцыі (№ 423—611). Гэтыя песні ў асноўным прымержаваны да вясны. Адрозніваюцца даволі стракатым зместам. У іх звычайна не ўпамінаецца не толькі вясна, але нават якое-небудзь веснавое свята — абрад ці ўвогуле сітуацыі, звязаныя з веснавым перыядам. Тут пануюць сюжэты лірычныя, якія можна сустрэць і ў іншых цыклах каляндарнай і сямейна-абрадавай паэзіі, і ў познетрадыцыйных песнях.

Разам з чыста лірычнымі да песень бытавой функцыі адносяцца баладныя, жартоўныя. Усе яны ў той ці іншай ступені нясуць у сабе агульныя стылістычныя рысы веснавой песні (вузкі амбітус, манадычная фактура, характэрны эмацыянальны каларыт), хоць, як мы казалі, рысы гэтыя зусім арганічна могуць уваходзіць у характарыстыку і іншых жанраў. Галоўным довадам аднясення іх іменна да веснавога цыкла стала таксама прымержаванасць (даволі дакладная і прынцыповая згодна выканаўчай традыцыі) да вясны²⁰.

Па ступені тэматычнай і стылістычнай прымацаванасці да веснавога перыяду бытавыя песні можна падзяліць на тры групы:

1. Песні, характэрныя толькі для веснавога перыяду, з самастойнай для гэтай групы структурай.

2. Песні з запазычанай з іншых жанраў структурай, але якія даволі ўстойліва замацаваліся ў веснавым цыкле.

3. Песні з яўна запазычанай тэматыкай і структурай, якія маюць у веснавым цыкле эпізадычны характар і якія часта можна сустрэць у іншых каляндарных цыклах.

Першая група песень мае характэрны рытмічны змест, важнейшая прыкмета якога — выкарыстанне сінкапаваных рытмаў з яркім харэічным акцэнтам (№ 423, 424). Мы ўжо сустракаліся з падобнымі рытмамі ў заклічных і асабліва ў замоўных песнях. Відавочна, такі рытм уласцівы ўвогуле веснавым песням. Да таго ж рытмічная структура гэтай групы веснавых бытавых песень вельмі блізкая да структуры купальскіх песень, што дае магчымасць аднесці яе да агульнага вясенне-летняга тыпу. Адна з разнавіднасцей яе цалкам супадае з лакальным формульным рытмам купальскіх песень. Пры даволі перасэнсаваным тэксце іншы раз бывае амаль немагчыма толькі па аднаму напеву вызначыць, да якога цыкла адносіцца песня — да веснавога ці да купальскага.

У выканаўчай практыцы сінкапаваныя фігуры нярэдка ўступаюць месца плаўным (ямбічным) рытмічным матывам або ўвогуле выраўненым

²⁰ Песні, прымержаваныя да вясны, але якія стылістычна яўна выходзяць за межы цыкла (іншая тэматыка, шырокі ладавы дыяпазон, шматгалоссе развітога тыпу), у дадзены том мы не ўключалі.

абедзвюм долям. Але ўсё ж хаця б у адным эпізодзе агульнага рытмічнага развіцця сінкапаваная фігура акцэнтуюцца.

Іншы раз знікае і сінкопа — змяняецца метрычны рух, і рытмічны матыў пачынаецца з-за такта (№ 427).

Песні першай групы ў залежнасці ад колькасці складоў у вершы можна падзяліць на чатыры тыпы:

1-ы тып (№ 423, 424) — 4+3. Яго характэрная рытмічная сінтагма



і яе ў сувязі з пераўтварэннямі сінкапаванай фігуры варыянты —



Цэнтр арэала гэтага тыпу — раёны Пастаўскі, Валожынскі, Маладзечанскі, Лепельскі.

2-і тып (№ 428—432) — 4+4. Асноўная рытмічная сінтагма



і яе мадыфікацыі



Асноўныя раёны распаўсюджання — раёны Клічаўскі, Чэрвеньскі, Клецкі, Старадарожскі, г. зн. тыя, дзе распаўсюджана веснавая заклічка «Вол бушуе» з яе тэкставай страфой той жа пабудовы — 4+4.

3-і тып (№ 433—446) — 5+3. З усіх іншых тыпаў гэтай групы песень мае найбольш стабільную рытмічную сінтагму, якая паўтараецца без змен у розных раёнах:



Распаўсюджан там жа, дзе і 1-ы тып, і, відавочна, аб'ядноўваецца з ім на аснове завяршальнай складагрупы верша —

4+3

5+3

4-ы тып (№ 449—476)—5+4. Асноўная рытмасінтагма са шматлікімі варыянтамі сустракаецца ў даволі шырокіх межах, і таму даволі цяжка ўстанавіць асноўны ачаг яе бытавання:



З найбольш яркіх рытмічных сінтагм другой групы песень можна выдзеліць дзве:

1. Сінтагма валачобнага тыпу (№ 480—490). Куплет гэтай структуры ўмяшчаецца, як і ў валачобных песнях асноўнага тыпу, у чатыры такты па 4/4, г. зн. мае квадратны перыяд сіметрычнай структуры.

Сярод дакладных рытмічных сінтагм можна выдзеліць наступныя:



і інш.

У некаторых выпадках чатырохчацвартны такт пашыраецца за кошт зацягвання кадэнцыйнага гуку (№ 487) або ўсякаецца па прычынах дакладнай выканаўчай інтэрпрэтацыі.

Распаўсюджана ўсюды.

2. Сінтагма каламыйкавага тыпу (№ 492—499). Складовая структура верша 4+4+6(=14), музычна-рытмічная —



Вельмі характэрна зацягванне апошняга гуку, дзякуючы чаму ў кадэнцый з'яўляецца тыповая рытмічная формула з падкрэслена харэічнай акцэнтаўкай. Сустракаецца ўсюды, хоць параўнальна не вельмі часта.

Трэцяя група (№ 505—611) самая вялікая, паколькі ў ёй прадстаўлены разнастайныя структурныя тыпы, аналогіі з якімі можна выявіць у самых розных жанрах раннетрадыцыйнай і познетрадыцыйнай песнятворчасці.

Займаючы ў беларускім песенным календары, бадай, найбольш значнае месца, веснавая абрадавая песня даволі шырока прадстаўлена і сярод фальклорных запісаў гэтага пласта песнятворчасці.

Самая ранняя публікацыя веснавога напеву з'яўляецца ўвогуле першай з вядомых у наш час запісаў беларускага музычнага фальклору. Гэты запіс (разам з купальскай песняй) належыць Марыі Чарноўскай і апублікаван у 1817 г. у часопісе «Dziennik Wileński» (т. VI).

Напеў прыводзіцца без тэксту, у інструментальнай нотнай групоўцы і выглядае некалькі схематычна. Аднак і ў гэтым выглядзе яго можна без асаблівых нацяжак суаднесці з інтанацыйнай структурай веснавых песень. Мяркуючы па меладычнаму развіццю, гэта хутчэй за ўсё песня замоўнай функцыі:



З больш позніх дарэвалюцыйных публікацый напеваў веснавых песень трэба адзначыць запісы З. Радчанка, Л. Кубы, А. Чэрнага, М. Чуркіна. Асобныя ўзоры мы знаходзім таксама ў зборніках М. Янчука, І. Бычко-Машко, А. Грыневіча, І. Сербавы. Усе гэтыя раннія публікацыі адрозніваюцца паміж сабой як у метадалагічных, так і ў тэхнічных адносінах, але амаль ва ўсіх іх праглядаецца імкненне падкрэсліць жанравую самастойнасць веснавых песень. З метадалагічных недахопаў у першую чаргу трэба адзначыць няправільныя ўяўленні пра народную песню (музыку ўвогуле) як пра сферу мастацтва, якая нібы «парушае» заканамернасці, уласцівыя прафесійнаму мастацтву. Адсюль шматлікія спробы «падцягнуць» народныя ўзоры да «правільных» метраў, вышынна-меладычных контураў, квадратных структур. У вясянках гэтыя аперацыі адразу кідаюцца ў вочы, таму што парушаюць іх даволі арыгінальную архітэктоніку, якая значна адрозніваецца ад прафесійных норм.

Падобная карэктыроўка асабліва характэрна для запісаў З. Радчанка. Акрамя таго, істотным недахопам яе запісаў з'явілася несупадзенне напева са складовай разбіўкай тэксту.

Толькі ў адносінах да карагодных напеваў, якім сапраўды ўласцівы выразная метрыка і структурная квадратнасць, запісы З. Радчанка даюць даволі аб'ектыўную карціну тыповых рыс жанру. Гэтыя запісы, аддаленыя ад нашага часу амаль на стагоддзе, могуць лічыцца нейкай вяхой у высвятленні найбольш устойлівых элементаў структуры беларускіх карагодаў. Сярод іх напевы «Стралы», «А мы проса сеялі» (варыянт тэкставы), «Ізпад лесіку» ў тых жа самых формах захаваліся аж да нашага часу.

Запісы А. Чэрнага ахопліваюць невялікі раён Заходняй Беларусі і цікавыя іменна сваім лакальным абагульненнем. Амаль усе напевы заснаваны на мінорным тэрцавым ладзе з субквартай і кадэнцыяй на асноўным тоне. Апошні вельмі часта падкрэсліваецца гарманічным уводным тонам, які для астатняй тэрыторыі Беларусі малахарактэрны.

Зусім іншы тып веснавых напеваў прыводзіцца ў зборніку Л. Кубы, які працаваў у супрацьлеглым раёне рассялення беларусаў — у межах сучаснай Смаленскай вобласці. Асаблівасць напеваў, запісаных Л. Кубай, — кадэнцыя ў тым самым мінорным ладзе на тэрцыі, якая ў выніку сваёй тыповасці пазней стала вызначацца як «вясняначны каданс».

Л. Куба ўпершыню звярнуў увагу на час, калі выконваецца тая або іншая веснавая песня («на святой нядзелі», «на благавешчанне», «на духаўшчыну»), чым паклаў пачатак унутрыжанравай дыферэнцыяцыі веснавой песнятворчасці. У яго ж мы знаходзім першы двухгалосы запіс веснавой песні.

У зборніку М. Янчука (1886) змешчана першая публікацыя класічнай беларускай вяснянкі «Вол бушуе», прычым у тых жа самых меладычна-рытмічных контурах, у якіх яна сустракаецца ўсюды і зараз.

Своеасаблівы стыль веснавых напеваў мы знаходзім у капітальнай працы М. Федароўскага «Lud białoruski». Ён выяўляе блізкасць да польскай песенна-танцавальнай культуры, у прыватнасці да тыповых мазурачных рытмаў.

У савецкі перыяд веснавыя песні запісваліся многімі фалькларыстамі. Асабліва многа зрабілі ў гэтых адносінах беларускія музыканты М. Чуркін, Р. Шырма, Г. Цітовіч.

Запісы Р. Шырмы зроблены ў асноўным у заходніх абласцях Беларусі ў перыяд да яе ўз'яднання і характарызуюць даволі поўна лакальныя рысы песеннага стылю гэтай часткі рэспублікі. Вялікай разнастайнасцю вылучаюцца валачобныя песні.

Запісы веснавых напеваў, зробленых М. Чуркіным, адлюстравалі два лакальныя стылі беларускай песнятворчасці: паўночнага захаду (Дзісеншчына) і ўсходу (Магілёўшчына). Гэтыя запісы ў значнай ступені пацвярджаюць і развіваюць стылявую дыферэнцыяцыю паміж гэтымі супрацьлеглымі часткамі Беларусі, намечаную ў свой час яшчэ А. Чэрным і Л. Кубай.

Больш разнастайныя ў тэрытарыяльных адносінах запісы Г. Цітовіча (многія з іх знаходзяцца пакуль што ў рукапісным выглядзе). Г. Цітовіч ужо дае разгорнутыя каментарыі да песень, адзначае час, манеру і абставіны іх выканання, склад выканаўцаў і г. д. Будучы харавіком-практыкам, Г. Цітовіч шмат увагі аддае асаблівасцям харавых спеваў, у тым ліку ўнісоннаму — асноўнаму віду выканання беларускіх веснавых песень.

У запісах Г. Цітовіча даволі падрабязна адлюстраваны такія асаблівасці абрадавай веснавой мелодыкі (у першую чаргу і веснавых заклічак),

як частая пераменнасць метра, свабодна-меладычны строй (нетэмперыраваная сістэма). У яго ж рэдкі запіс веснавога найгрышу на ражку.

У 30-я гады на Беларусі працавалі рускія музыказнаўцы-фалькларысты Ф. Рубцоў, З. Эвальд, Я. Гіпіус. Вынікі іх працы знайшлі адлюстраванне ў I томе «Песень беларускага народа» (1940, складальнік М. Грынблат). Асаблівасцю некаторых запісаў веснавых песень у гэтым зборніку з'яўляецца фіксацыя гетэрафоннага стылю спеваў.


Планамернае даследаванне песеннага фальклору па ўсёй Беларусі пачалося ў апошнія гады Інстытутам мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР. Гэта дазволіла больш дэтальна прасачыць мясцовыя стылявыя асаблівасці веснавых песень, праверыць звесткі, атрыманыя ў папярэднія гады, а таксама больш уважліва разгледзець эвалюцыйныя працэсы, якія адбываюцца ў іх на сучасным этапе.


Асноўным прынцыпам публікацый календарна-абрадавай песнятворчасці, які прыняты ў шматтомным Зборы беларускага фальклору, з'яўляецца раздзельная падача тэкставай і музычнай частак, што выклікана розным падыходам да сістэматызацыі адпаведнага матэрыялу: да тэксту па тэматычнаму прынцыпу, да музыкі — па структурнаму.


Аднак у томе «Веснавых песень» матэрыял падказаў іншы падыход. Паколькі абодва кампаненты абрадавых веснавых песень — музыка і тэкст — развіваліся даволі сінхронна, тэматычны і структурны бакі іх аказваліся больш ці менш ва ўстойлівых суадносінах. Таму тэксты і напевы ў томе прыводзяцца разам. Пры гэтым асноўнай прыкметай сістэматызацыі стала прымета функцыянальная, якая ярка адлюстравана ў меладычным змесце.


Меладычны змест песень ілюструецца ў дадзеным томе на прыкладзе аднаго, першага куплета. Неэквірымічнасць астатніх не адлюстроўваецца, паколькі мае для гэтага жанру, у першую чаргу для веснавых заклічак, прынцыповы, стылістычны характар. Асабліва гэта датычыцца песень моўнай дынамікі, якія маюць вольную, паўімправізацыйную пабудову тэксту.

Пры натаванні музычных прыкладаў, акрамя агульназначных, выкарыстаны спецыфічныя для фальклорнага матэрыялу абазначэнні:

 — глісанда (уверх і ўніз)

 — прыблізная вышыня гуку


 — няпэўная вышыня гуку

 — нетэматычная паўза

- †, † — павышэнне гуку менш чым на 1/2 тону
 ‡, — — паніжэнне гуку менш чым на 1/2 тону
 V — глыбокая цэзура, перахопліванне дыхання
 () — у круглых дужках даюцца дадатковыя да асноўнага тэксту фанемы (паўгалосыя, прадыктавыя і інш.), якія ў тэкставай частцы не ўлічваюцца
 [] — у квадратных дужках прыводзяцца часціны тэксту, якія пры спяванні выпадаюць, а таксама тэмповыя абазначэнні, якія адсутнічаюць у арыгінале і прадстаўлены ўкладальнікам згодна з падобнымі па зместу і меладычнаму стылю песнямі.

В. І. ЯЛАТАЎ

**ПЕСНІ ВЕСНАВЫХ АБРАДАЎ
І СВЯТ**



ГУКАННЕ ВЯСНЫ

1. Вол бушуе

[Moderato]

Вол бу_ шу_ е — вяс_ ну чу_ е,
ка_ ро_ ва ра_ ве — вяс_ ну за_ ве.

Вол бушуе —
Вясну чуе,
Карова раве —
Вясну заве.

Воран грача —
Есці хоча,
Дзеўка плача —
Замуж хоча.

Воран грача,
Сыра з'еўшы,
Дзеўка плача,
Сына меўшы.

Воран грача —
Сыр бяленькі,
Дзеўка плача —
Сын маленькі.

2. Вол бушуе — вясну чуе

Allegretto

Вол бу- шу- е — вяс- ну чу- е,
во- ран кра- ча — сы- ра хо- ча.

Вол бушуе — вясну чуе,
Воран крача — сыра хоча.

Воран крача на ярыне,
Дзеўка плача на Украіне.

Воран крача — сыра хоча,
Дзеўка плача — замуж хоча.

3. Вол бушуе

Moderato

Вол бу- шу- е — вяс- ну чу- е,
вол бу- шу- е — вяс- ну чу- е.

Вол бушуе —
Вясну чуе. *

Баран бляе —
Ў поле хоча.

Курка сакоча —
Няціся хоча.

Дзеўка плача —
Замуж хоча.

Стары крэхча —
Пажыць хоча.

* Кожная страфа паўтараецца.

4. Ой, бугай раве — ў поле хоча

$\text{♩} = 82$

Ой, бу- гай ра- ве —

ў по- ле хо- ча,

кур- ка са- ко- ча —

зня- сці сь хо- (ча).

Не ра- ві ж, бу- га- ю, —

на- па- се- шся,

не са- ко- чы, ку- рка, —

шчэ зня- сці сь сеш- (ся).

5. Бугай раве — у поле хоча

Бугай раве — у поле хоча,
Курка сакоча — знесціся хоча,
Дзяўчына плача — замуж хоча.
Не раві, бугай, — шчэ напасешся,
Не сакачы, курка, — шчэ знясешся,
Не плач, дзеўчына, — шчэ нажывешся,
Як добра будзе, шчэ нажывешся,
Як гора імецца, то наплачэшся.

6. Вол бушуе — вясну чуе


Вол бушуе — вясну чуе.
Годзе, воле, бушаваці,
Паедземо ў поле араці.
Там травіца шаўковая
І вадзіца крынічная.
Там травіцы наешся
І вадзіцы нап'ешся.

7. Шуміць, гудзе — вясна ідзе

Шуміць, гудзе — вясна ідзе,
Шчасце й радасць людзям нясе.
У небе песня зазвінела,
Лясы, палі абудзіла.
Пралесачкі зацвіцелі
І птушачкі прыляцелі.
Вол бушуе — вясну чуе,
Дзеўка плача — замуж хоча.
Досыць, волік, бушаваці,
Яшчэ ў полі наарэшся.
Досыць, дзевачка, плакаці,
Пойдзеш замуж — нажывешся.

8. Вол бушуе — весну чые

$\text{♩} = 66$



1. Вол бу- шу- е — вес- ну чу- е,



ге- е- е, вес- ну чу- [е],



2. Не бу-шуй, во- ле, бо пай-дзеш у по- ле,



ге- е- е, бо пай- дзеш у по- [ле].

Вол бушуе — весну чые,
Ге-е-е, весну чые.

Не бушуй, воле, бо пайдзеш у поле,
Ге-е-е, бо пайдзеш у поле.

Дзеўка плача — замуж хоча,
Ге-е-е, замуж хоча.

Не бушуй, воле, шчэ нагарэшся,
Ге-е-е, шчэ нагарэшся.


Не плач, дзеўка, шчэ нажывешся,
Ге-е-е, шчэ нажывешся.

9. Вол бушуе

$\text{♩} = 66$



Вол бу- шу- е, вол бу- шу- е —



ве- сну чу- е.

Вол бушуе — *
Весну чые.

Не бушуй, воле,
Пойдзеш у поле

Поле гараці,
Хлеба пахаці.

10. Вол бушуе — весну чые

$\text{♩} = 92$



1. Вол бу- шу- е — вес- ну чу- е,
2. Во- ран кра- ча — сы- ра хо- ча,
3. Дзеў-ка пла- ча — за- муж хо- ча,



вол бу- шу- е — вес- ну чу- е .
во- ран кра- ча — сы- ра хо- ча .
дзеў-ка пла- ча — за- муж хо- ча .

11. Вол бушуе — вясну чые

$\text{♩} = 60$



Вол бу- шу- е — вя- сну чу- е,



вол (ы) бу- шу- е — вя- сну чу- е .

* Першы радок кожнай страфы паўтарасцца.

12. Вол бушуе — вясну чуе

♩ = 69



Вол бу- шу- е — вяс- ну чу- е,



вол бу- шу- е — вяс- ну чу- е.


Вол бушуе — вясну чуе, *
 Дзеўка плача — замуж хоча.
 — Не бушуй, воле, шчэ наарэшся,
 Не плач, дзеўка, нажывешся.
 Прышлі к дзеўцы ўсе сваточкі.
 Маці дачкі не аддавала,
 Усё ж на весну уклдала.
 Прыйшла вясна — дзеўка ўмерла.
 Пашла ж маці на магілу
 К свайму зяцю землямеру.
 — Зяцю, зяцю, землямеру,
 Узяў дачку, не пытаўся.
 Да й дзе вашы ўсе сваточкі?
 — Што дубочки — то сваточкі,
 Што бярозкі — то свахначкі,
 Што ляшчынкі — то дружачкі,
 А што дробен дожджык — то цымбалы,
 А што буян ветрык — то скрыпачка.

13. Вол бушуе — вясну чуе

♩ = 84



Вол бу- шу- е — вяс- ну чу- е,



во- ран кра- ча — сы- ра хо- ча,

* Кожны радок паўтараецца.



дзеў_ ка пла_ ча — за_ муж хо_ ча,

Вол бушуете — вясну чуете,
Воран крача — сыра хоча,
Дзеўка плача — замуж хоча.

Вол набушаваўся на даліне,
Воран крача нажраўшыся,
Дзеўка плача нажыўшыся.

Вол бушуете на даліне,
Воран крача на галіне,
Дзеўка плача на магіле.

14. Вол бушуете — вясну чуете

♩=64



1. Вол бу_ шу_ е — вяс_ ну чу_ е,



во_ ран кра_ ча — сы_ ра хо_ ча,



дзеў_ ка пла_ ча — за_ муж хо_



-ча. 2. Не бу_ шуй, во_ ле, — пой_ дзеш у по_ ле



на я_ ры_ шча, не плач, дзеў_ ка,



пой_ дзеш за_ муж — на_ жы_ веш_ ся.

15. Вол бушуге — весну чуге

♩ = 60



Вол бушуге — весну чуге,
 Вол бушуге — весну чуге,
 Дзеўка плача — замуж хоча.

Не бушуй, воле, пойдзеш у поле,
 Не бушуй, воле, пойдзеш у поле,
 Не плач, дзеўка, пойдзеш замуж.

Пойдзеш у поле, то й наарэшся,
 Пойдзеш у поле, то й наарэшся,
 Дзеўка плача — замуж пойдзе.

Пойдзеш замуж — нажывешся,
 Пойдзеш замуж — нажывешся.
 Не крач, воран, накрачашся.

Не крач, воран, накрачашся,
 Не крач, воран, накрачашся,
 Не плач, дзеўка, наплачашся.

16. Вол бушуге — вясну чуге

Вол бушуге — вясну чуге,
 Дзеўка плача — замуж хоча.
 Не бушуй, воле, — наарэшся,
 Не плач, дзеўка, — нажывешся:
 Пойдзеш замуж за жаўнера.

Жаўнер будзе ваяваці,
А ты будзеш жабраваці.

17. Вол бушуе

Вол бушуе —
Вясну чуе,
Дзеўка плача —
Замуж хоча.
Не бушуй, вол,
Пойдзеш ў поле,
Яшчэ й наарэшся.
Не плач, дзеўка,
Пойдзеш замуж,
Яшчэ нажывешся.
Воран крача —
Сыру хоча.
Дзеўка плача —
Сына хоча.
Воран крача,
Сыра з'еўшы,
Дзеўка плача,
Сына меўшы.
Воран крача,
Паляцеўшы,
Дзеўка плача,
Дзе мне дзеці:
Ці мне яго
Гадаваці,
Ці мне яго
У войска аддаці,
Ці мне яго
Утапіці?
У войска аддаці —
Шкада будзе,
Утапіці —
Грашно будзе.

18. Вол бушуе — вясну чые

♩=72

Вол бу-шу-е — вяс-ну чу-е,
 вол бу-шу-е — вяс-ну чу-е,
 во-ран гра-ча — сы-ра хо-ча.

Вол бушуе — вясну чые, *
 Воран грача — сыра хоча.

Воран грача — сыра хоча,
 Дзеўка плача — сына хоча.

Воран грача, сыра з'еўшы,
 Дзеўка плача, сына меўшы.

Воран грача на калочку,
 Дзеўка плача на палочку.

19. Вол бушуе — вясну чые

♩=77

Вол (ы) бу-шу-е — вяс-ну чу-е,
 вол (ы) бу-шу-е — вяс-ну чу-е,
 во-ран кра-ча — сы-ра хо-ча.

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца.

20. Вол бушуе — вясну чуе

♩=88

Вол бу- шу- е — вяс- ну чу- е,

вол бу- шу- е — вяс- ну чу- е,

во- ран гра- ча — сы- ра хо- ча,
дзеў- ка пла- ча — за- муж хо- ча.

21. Вол бушуе — вясну чуе

Andante

Вол бу- шу- е — вяс- ну чу- е,

вол бу- шу- е — вяс- ну чу- е,

во- ран кра- ча — сы- ра хо- ча.

Вол бушуе — вясну чуе,
Вол бушуе — вясну чуе,
Воран крача — сыра хоча.

Воран крача — сыра хоча,
Воран крача — сыра хоча,
Дзеўка плача — замуж хоча.

Не бушуй, воле, — пойдзеш у поле,
Не бушуй, воле, — пойдзеш у поле
Да і ў полі наарэшся!

Не плач, дзеўка, пойдзеш замуж,
 Не плач, дзеўка, пойдзеш замуж
 Да й замужам нажывешся!

Наараўся вол, улёгся,
 Воран крача, сыра з'еўшы,
 Дзеўка плача, сына меўшы.

22. Вол бушуе — вясну чуе

[Andante]



Вол бу_ шу_ е — вяс_ ну чу_ е,



вол бу_ шу_ е — вяс_ ну чу_ е,



во_ ран кра_ ча — сы_ ра хо_ ча.

23. Вол бушуе — вясну чуе

Moderato



Вол бу_ шу_ е — вяс_ ну чу_ е,



вол бу_ шу_ е — вяс_ ну чу_ е,



ба_ ран бле_ е — ў по ле хо_ ча.

24. Вол бушуе — вясну чую

Adagio

Вол бу_ шу_ е — вяс_ ну чу_ е,
 вол бу_ шу_ е — вяс_ ну чу_ е, ба_ ран
 бле_ іць — ў по_ ле хо_ чыць.

25. Вол бушуе — вясну чую

Moderato

Вол бу_ шу_ е — вяс_ ну чу_ е,
 вол бу_ шу_ е — вяс_ ну чу_ е,
 во_ ран кра_ ча — сы_ ра хо_ ча.

Вол бушуе — вясну чую,*
 Воран крача — сыра хоча.

Воран крача — сыра хоча,
 Дзеўка плача — сына хоча.

Воран крача, падлятае,
 Дзеўка сына спавівае.

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца.

Воран крача — сыр бяленькі,
Дзеўка плача — сын маленькі.

Воран крача, сыра з'еўшы,
Дзеўка плача, сына меўшы.

Воран крача на галіне,
Дзеўка плача на магіле.

26. Вясна, вясна на калочку

$\text{♩} = 80$

Вяс_ на, вяс (ы) на на ка_ лоч_ ку,

вяс_ на, вяс_ на на ка_ лоч_ ку,

не на_ пра_ ла на са_ роч_ ку.

The musical score consists of three staves of music in a treble clef, key signature of two sharps (F# and C#), and a tempo marking of quarter note = 80. The first staff begins with a common time signature (C) and changes to 2/4 time. The lyrics are written below the notes, with hyphens under the syllables. The second and third staves continue the melody and lyrics.

Вясна, вясна на калочку, *
Не напала на сарочку.

Вясна, вясна на прыпечку,
Не напала на світачку.

Вясна, вясна да й на пачы,
Не напала да й на плечы.

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца.

27. Ужо ж вясна і на калочку

$\text{♩} = 72$

1. У_ жо ж вяс_ на і на ка_ лоч_ ку,

у_ жо ж(ы) вя_ сна (й) на ка_ ло_ чку,

не нап_ ра_ ла на са_ ро_ чку.

2. У_ жо ж вя... -сна ска_ ці ла_ ся,

у_ жо ж(ы) вя_ сна ска_ ці ла_ ся,

то я пра_ сці хва_ ці_ ла... _ся.

28. Да ўжо ж вясна скацілася

$\text{♩} = 80$

1. Да ўжо ж(ы) вя_ с(ы)на ска_ ці_ ла_ ся,

да ўжо ж вя_ сна ска_ ці_ ла_ ся,

я прас_ці хва_ці ла_ся.

2. Да ўжо ж(ў) вя_сна на ка_ло_чку,

да ўжо ж вя_сна на ка_ло_чку,

я (й) не пра_ла на са_ро_чку.

29. Да ўжо ж вясна на калочку

$\text{♩} = 81$

Да ўжо ж вяс_на на ка_лоч_ку,

да ўжо ж вяс_на на ка_лоч_ку,

не нап_ра_ла на са_роч_ку.

Да ўжо ж вясна на калочку,
 Да ўжо ж вясна на калочку,
 Не напрала на сарочку.

Да ўжо ж вясна на паліцы,
 Да ўжо ж вясна на паліцы,
 Не напрала на спадніцы.

30. Вясна красна на калочку

$\text{♩} = 120$

Вя_ сна кра_ сна на ка_ ло_ чку,
 вя_ сна кра_ сна на ка_ ло_ чку,
 ке на_ пра_ ла на са_ ро_ чку.

31. Благаславі, маці

Vive

Бла_ га_ сла_ ві, ма_ ці, вяс_ ну за_ клі_ ка_ ці,
 вяс_ ну зак_ лі_ ка_ ці.

— Благаславі, маці, *
 Вясну заклікаці.
 — Даўно благаславіла:
 Як маці радзіла.

* Кожны радок паўтараецца.

32. Благаславіце, старыя людзі

$\text{♩} = 120$

Бла_ га_ сла_ ві_ це, ста_ ры_ я лю_ дзі,
 а́й вяс_ ну кра_ сну за_ гу_ каць,
 за_ гу_ ка_ ці жа. Лю_ ту_ ю зі_ му ж(ы)
 за_ мы_ каць.

The musical score is written on a single staff in 6/8 time. It begins with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The tempo is marked as quarter note = 120. The melody consists of four lines of music. The first line contains the lyrics 'Бла_ га_ сла_ ві_ це, ста_ ры_ я лю_ дзі,'. The second line contains 'а́й вяс_ ну кра_ сну за_ гу_ каць,'. The third line contains 'за_ гу_ ка_ ці жа. Лю_ ту_ ю зі_ му ж(ы)'. The fourth line contains 'за_ мы_ каць.'. There are several triplets and slurs throughout the piece.

Благаславіце, старыя людзі,
 А́й вясну красну загукаць,
 Загукаці жа.
 Лютую зіму ж замыкаць,
 Замыкаці.
 Дə вясну красну на вулачку,
 На вулачку ж.
 Лютую зіму ў каморачку.

33. Благаславіце, стары дзяды

$\text{♩} = 140$

Бла_ га_ сла_ ві_ це, ста_ ры дзя_ ды,
 ой, вяс_ ну кра_ сну па_ гу_ ка_ ці,

The musical score is written on a single staff in 6/8 time. It begins with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The tempo is marked as quarter note = 140. The melody consists of two lines of music. The first line contains the lyrics 'Бла_ га_ сла_ ві_ це, ста_ ры дзя_ ды,'. The second line contains 'ой, вяс_ ну кра_ сну па_ гу_ ка_ ці,'. There are triplets and slurs throughout the piece.

па-гу-ка-ці, цё-пла-га-ле-та
да-жы-да-ці.

Благаславіце, стары дзяды,
 Ой, вясну красну пагукаці,
 Пагукаці,
 Цёплага лета дажыдаці,
 Дажыдаці.
 Цёплае лета на вуліцы,
 На вуліцы.
 Халодна зіма ў каморачцы,
 У каморачцы.
 А зірну-гляну на вуліцу,
 На вуліцу,
 Ці ўсе вулачкі падмецены,
 Падмецены,
 Ці ўсе дзевачкі павенчаны,
 Павенчаны.
 Адна й вулачка не мецена,
 Не мецена.
 Адна дзевачка не венчана,
 Не венчана.

34. Падай, Юрыла, ключы і замкі

Падай, Юрыла, ключы і замкі
 Адамкнуці красну вясну,
 Красну вясну,
 Цёпла лецейка,
 Цёпла лецейка,
 Спела жыцейка.

35. Благаславі, божа

$\text{♩} = 63$

Бла га сла ві, бо жа,
бла га сла ві, бо жа.

The image shows two staves of musical notation in a 2/4 time signature with a tempo marking of quarter note = 63. The melody is written in a treble clef with a key signature of one flat (B-flat). The lyrics are written below the notes, with syllables aligned under the corresponding notes. The first staff ends with a comma after 'жа,' and the second staff ends with a period after 'жа.'

Благаславі, божа, *
Прачыстая маці,
Вясну загукаці,
Зіму замыкаці.
Лета ў карэце,
Зіма ў вазочку —
Па белым сняжочку.

36. Баславі, маці

Баславі, маці,
Вясну гукаці,
Цёплага лета дажыдаці.
Цёплае лета ў каточку,
Халодная зіма ў палазочку.

37. Благаславі, маці

Благаславі, маці,
Вясну заклікаці,
Лецечка сустракаці.
Прыдзі, вясна,
Прыдзі, красна,
Ой, Дзід-Ладо.
— Вясна красна,
На чом прышла,
На чом прыехала?
— На сошаньке,
На баронушке.

* Кожны радок паўтараецца.

38. Благаславі, божа, зіму замыкаці

Благаславі, божа, зіму замыкаці,
Зіму замыкаці, вясну загукаці.
Дай, божа, на жытачка род,
Дай, божа, на жытачка род,
На статачак плод,
На статачак плод
Людзям на здароўе.

39. Вясна доньку кліча

Вясна доньку кліча,
Божа мілы! *
— Дай, донька, ключы
Адамкнуць зямліцу,
Адамкнуць зямліцу,
Выпусціць травіцу
На ранняе лета,
На буйнае жыта.

40. Благаславі, божа

Благаславі, божа,
Вясну клікаць,
Зіму праважаць,
Лета дажыдаць!
Вылеці, сізая галачка,
Вынесі залатыя ключы,
Замкні халодную зіманьку,
Адамкні цёплае лецечка.

* Прыпеў «Божа мілы!» паўтараецца пасля кожнага радка.

41. Ты, пчолачка ярая

Moderato

Ты, пчо_ ла_ чка я_ ра_ я,
ты вы_ лець за мо_ ра, ой, ля_
ло, ля_ ло, ты вы_ лець за мо... [ра]

The musical score is written on three staves in a 3/4 time signature. The melody is simple and folk-like. The lyrics are written below the notes, with some words underlined to indicate syllable placement. The piece ends with a double bar line.

Ты, пчолачка ярая,
Ты вылець за мора,
Ой, ляло, ляло,
Ты вылець за мо[ра].

Ты вынесі ключыкі,
Ключыкі залатыя,
Ой, ляло, ляло,
Ключыкі залатыя.

Адамкні лецечка,
Лета цёплае,
Ой, ляло, ляло,
Лета цёплае.

Замкні зіманьку,
Зіму сцюдзёную,
Ой, ляло, ляло,
Зіму сцюдзёную.

42. Вылеціце, дзве гусачкі

Вылеціце, дзве гусачкі,
Вынасіце два ключыкі:
Будзем зіму замыкаць,
Цёплае лета адмыкаць,
Штоб нам, дзеўкам, цёпла гуляць.

Маладзічкі-няволічкі,
Свёкар кліча вячэраці,
Свякруха кліча кужалю прасць,
Мілы кліча пасцелі слаць.
Вячэраці пагуляўшы,
Кужалю прасці — падумаўшы,
Пасцелю слаці — заплакаці.

43. Благаславі, божа

Благаславі, божа, благаславі, божа,
Вясну заклікаці.
Вясну заклікаці, вясну заклікаці,
Зіму забываці.
Вясна на прыклейку, вясна на прыклейку,
Зіма на павейку.
А ўсе пташачкі, а ўсе пташачкі,
Божа мілы, прыляцелі,
Адна засталася, адна засталася
Шэрая зязюлька,
І тая не хочыць, і тая не хочыць
Рана кукаваці,
Рана кукаваці, рана кукаваці,
Вясну заклікаці,
Вясну заклікаці, вясну заклікаці,
Зіму забываці.
А ўсе дзевачкі, а ўсе дзевачкі
Замуж выйшлі,
Адна засталася, адна засталася,
Божа мілы, бедная.
І тая не хочыць, і тая не хочыць
Рана ўставаці,
Рана ўставаці, рана ўставаці,
Вясну заклікаці,
Вясну заклікаці, вясну заклікаці,
Зіму забываці.

44. Да памажы, божа

♩=92

Музыкальная партитура для вокала. Темп 92 удара в минуту. Ключевая подпись: один флажок (бемоль). Ритмический рисунок: 2/4. Текст песни: Да па_ ма_ жы, бо_ жа, бо_ жа ми_ лы, вяс_ ну за_ клі_ ка_ ці.

Да памажы, божа,
Божа мілы,*
Вясну заклікаці.

Вясну заклікаці,
На красную вясну,

На красную вясну,
На ціхае лета.

На ціхае лета,
Радзі, божа, жыта.

Радзі, божа, жыта,
Жыта і пшаніцу.

Жыта і пшаніцу,
Усякую пашніцу.

Усякую пашніцу
На полі капамі.

На полі капамі,
У гумне стагамі.

У гумне стагамі,
На такую ўмалотна.

* Прыпеў «Божа мілы» паўтараецца ў кожнай строфе.

На таку ўмалотна,
У засеках спорна.

У засеках спорна,
У млыне умолна.

У млыне умолна,
Ў дзяжы падыходна.

Ў дзяжы падыходна,
У печы узросна.

У печы узросна,
На сталі укройна.

45. Благаславі, божа

Благаславі, божа,
Вясну красну пеці
На ціхае лета,
На буйнае жыта.
Каб наша жыта
Ў трубы павілося,
У грубы павілося,
Набок схілілося.
На полі снапамі,
А ў гумне тарпамі,
На таку ўмалотна,
Ў арудзе прысыпна,
А ў млыне прымолна,
А ў дзяжы падходна,
А ў печы пячыста,
А на сталі краіста.
Сям'і на здароўе,
Панам — безгалоўя!

46. Зіма з летам страчаецца

$\text{♩} = 78$

Зі_ ма з ле_ там
стра_ ча_ ец_ ца, гэ_й,
зі_ ма з ле_ там стра_ ча_ ец_ ца,
брат з ся_ стро_ ю пра_ шча_ ец_ ца.

The musical score is written on four staves in G major (one sharp) and 4/4 time. The tempo is marked as quarter note = 78. The melody is simple and folk-like, with lyrics written below the notes. There is a triplet of eighth notes in the second line.

47. А ў нас сёння стрэчанне, стрэчанне

А ў нас сёння стрэчанне, стрэчанне,
Зіма з летам стрэлася, стрэлася,
Лета зіму піхнула, піхнула
І ножачку звіхнула, звіхнула.
Зіма пайшла плачучы, плачучы,
Лета пайшло скачучы, скачучы.

48. Зіма з летам стракалася

Зіма з летам стракалася,
Пра здароўе пыталася:
— Здароў, зімачка з кастылькамі!
— Добрае здароўе, лецечка з кіенкамі.
Пайшла зімачка з кастылькамі,
Прышло лецечка з кіенкамі.

49. Скакаў арабейка да па уланьцы

Скакаў арабейка да па уланьцы,
Збіраў дзеўкі і маладзіцы:

— І збірайцеся, дзеўкі, маладзіцы,
Будземо іграці, зіму праганяці.
Ідзі, зіма, да да Буечына,
Бо ўжо нам да й дакучыла.
Да й ідзі, зіма, у цёмныя лясы,
Нам, божа, вясну прынясі.
Не ваюй, не ваюй, Юр'евічу,
Не вадзі дзевак у танок.
Горкае маё ваяванечка,
Ручкі, ножкі акаванечка.
Ягадка дагары расла,
Я, маладая, замуж пашла.

50. Зіма з летам сустраталася

Зіма з летам сустраталася,
Пра здаровейка пыталася:
— Ой, здарова, здарова, ты зімачка,
— Добрае здароўе, ты лецечка.
Ты нашто ссушыў маю дзяціну?
— То не я ссушыў — вясна красна,
Ссушыла вясна да тонкія кросна.

51. Зіма з летам сустратаецца

Зіма з летам сустратаецца,
Пра здаровейка пытаецца:
— Ой, чалом, чалом, да цёплае лецечка!
— Ой, здарова була, да халодная зімачка!
— Што цябе, лецейка, узвелічаюць,
Мяне, зімачку, праклінаюць?
— Бо ты, зімачка, халодная,
Лугі, балоты памарозіла,
Ой, я, лецечка, да вясёлае,
Лугі, горы ізмачыла,
Лугі, горы ўзвесьліла;
Ой, там хлопчыкі збіраюцца
Да на мёд, віно складаюцца;
Ой ты, Іваначка, кладзі больш за ўсіх,
Твая Ганначка лучш за ўсіх.

52. Ой, што вясна, то вясна

Moderato

Ой, што вяс_на, то вяс_на,
 чу_жы_я жан_кі ткуць кро_сна,
 а ма_я шэ_ша лён чэ_ша,
 пад а_ке_неч_кам се_дзя_чы.

Ой, што вясна, то вясна,
 Чужыя жанкі ткуць кросна,
 Пад акенечкам седзячы,
 У акенечка гледзячы.

53. Ой, вясна, вясна

$\text{♩} = 181$

Ой, вяс_на, вяс_на,
 ткуць лю_дзі крас_на, я ж, ма_ла_
 да_я, не па_чы_на_ [ла],
 не па_чы_на_ ла, да за
 плот ку_жаль паў_кі_да_ [ла].

54. Ой, вясна, ой, красна

$\text{♩} \approx 144$

Ой, вясна, ой, красна,
 чу- жы- я жо- нкі ткуць кро- сна.
 А ма- я жо- нка не тка- ла,
 пад лёд мо- чкі та- ска- ла.

55. Вясна, вясна

$\text{♩} = 66$

Вясна, вясна, да чу- жы- я жо- нкі
 ткуць красна. Ая ж, ма- ла- дзенька, не пра- ла,
 пад (ы) лед (ы) ку- дзелькі пус- ка- ла.
 — Да шы- ві- це ж, ку- дзелькі, ва- лак (ы) - ном,
 ка мве, ма- ла- дой, па- лат- ном.

56. Ой, прышла вясна красна

Audante

Ой прышла вясна красна,
чужыя малодкі ткуць красна.

Ой, прышла вясна красна,
Чужыя малодкі ткуць красна,
А я, маладзенька, не прала,
Пад лёд кудзелькі пускала.
— Плывіце, кудзелькі, валакном,
Ка мне, маладзенькай, палатном!
Да ўсе дзевачкі смяюцца,
Як тыя кудзелькі прадуцца,
Да ўсе людзечкі дзівяцца,
Чые то кудзелькі беляцца.
Да гэта ж тае гультайкі,
Да што стаяла ля пелькі!

57. Вясна ж красна ж, гэі, гэі, гэі

$\text{♩} = 94$

Вяс (ы) — на ж (ы) крас (ы) — на ж (ы),
гэі, гэі, гэі,
а чу — жы — я жо — на — чкі т (ы) —
ку... — у — ц (і) красн ... [л].

58. Ой, вясна мая, вясёначка

$\text{♩} = 196$

Ой, вя_сна ма_я, вя_сё_на_чка,
а я ў ка_мо_ра_чцы крос_ны тка_ла,
ма_ці не пу_шча_ла,
ой, а (й) мя_не ма_ці не пу_шча_ла.

59. Тут вясна, тут вясна

Тут вясна, тут вясна,
Да чужыя жонкі ткуць кросна,
А я, маладзенькая, не прала,
Да над кудзелькаю драмала,
Да над кудзелькаю драмала,
Да пад лёд кудзелькі пускала.
— Плыві, кудзелька, у валакенца
Да к маёй матцы ў акенца.
Няхай яна вас напразе і натчэ,
Да на сінім моры пабеліць,
Да на сухім дубе пасушыць,
Да у своечкі пакачае,
Да ка мне, маладзенькай, напрысылае.

60. І эй, вясна красна

І эй, вясна красна,
Ой, чужыя жонкі ткуць кросна,
А я, маладзенька, не дбала,
Усю піліпаўку праспала,
Усю піліпаўку праспала,
Да адзін клубок напала,

Да адзін клубок напрала,
 Прышла суседка, украла.
 Як пайду я к суседцы пад акенца:
 — Аддай маё, суседка, клубаценца.
 Усе людзі дзівяцца:
 — А чые то кудзеліцы беляцца?
 — То тае шэльмы, гультайкі,
 Што дзень ходзіць да на пастаянкі,
 Што дзень ходзіць да на пастаянкі,
 Падпірае людзям лаўкі.

61. То вясна, то красна

То вясна, то красна,
 Чужыя жонкі ткуць красна,
 А мая Тэкля лён трэпле,
 Пад стрэшкаю стоячы
 Ды на сонейка гледзячы.
 Адзін клубок напрала
 Ды ў трэсачкі схавала,
 Прышла суседка і ўкрала,
 Дочкам падаркі паткала.

62. Ой, ту ж вясна

[Allegretto]

Ой, ту ж вясна, ой, ту ж вясна,
 на, а чужыя жонкі
 ткуць красна, а чужыя
 жонкі ткуць красна.

Ой, ту ж вясна,
Ой, ту ж вясна,
А чужыя жонкі ткуць кросна,
А чужыя жонкі ткуць кросна.
А наша Чэся лён чэша,
А мая Тэкля проч пайшла,
А цэўку мукі набіла,
А яна ж мяне згубіла,
А гарэх масла наклала,
А яна ж мяне абкрала.

63. Ой, вясна красна

Ой, вясна красна,
Да чужыя жонкі ткуць кросна,
А мая шэпля лён трэпле,
Пад стрэшкаю стоячы
Ды на сонейка гледзячы.
Каціцеса, дзеткі, ў атрэп'е,
А я, маладая, ў зрэб'е,
А мужышча ў кажупішча.

64. Вясна чуць, вясна чуць

Вясна чуць, вясна чуць,
А чужыя жонкі кросны ткуць,
А мая Тэкля лён трэпле,
Уварццела пожкі ў патрэп'е —
Пад новым тыночкам
З маленькім сыночкам.

65. Ой, вясна, вясна

Ой, вясна, вясна,
Да й не тканы кросны,
Ляжаць кудзелі
У клеці на полцы,
А я, малада,
З хлопцамі на вуліцы.

66. Гэй, вясна, гэі, красна

Гэй, вясна, гэі, красна,
 Ды пакінь сані,
 Ды вазьмі калёсы,
 Ды ці не выйдзе дзеўка боса,
 Ды ці не стаўчэ ступку проса.
 Гэй, вясна, гэі, красна,
 Ды чужыя жонкі
 Ткуць кросны,
 А мая маладзенька
 Спаці радзенька.
 Выведзе нітку
 Вераб'ю на світку,
 Застануцца [канцы]
 Верабейку на штанцы.

67. Ой, вясна, ой, вясна

$\text{♩} = 60$

— Ой, вя_ сна, ой, вя_ сна, ды што ж ты нам
 вы_ не_ сла, вы_ не_ сла, із ко_ ра_ ба
 вы_ тра_ сла, вы_ тра_ сла? — Да ўсе жы_ та,
 пша_ ні_ цу, пша_ ні_ цу, да ўся_ ку_ ю
 мя_ тлі_ цу, мя_ тлі_ цу.

68. Вясна, вясна, вясна красна!

— Вясна, вясна, вясна красна!
Што нам прынясла,
Што нам прынясла?
— З карабкоў жыта вытрасла,
З карабкоў жыта вытрасла,
З лукошак гарошак,
З лукошак гарошак,
З лукошак гарошак,
А з драбеек канапелек,
А з драбеек канапелек,
А з драбеек канапелек.

69. Вясна красна, што прынясла?

— Вясна красна, што прынясла?
— Бяслібіцу, бясоліцу, адну свірэпіцу.
Дзявочкам па вяночку,
Малодачкам па чаўночку,
Пастушкам па кіёчку,
Старым бабкам па прызбачцы,
Малым дзеткам па мураўцы.

70. Вясна красна й, красна

Музыкальная партытура для песні «Вясна красна й, красна». Тэмпа і метр: $\text{♩} = 180$, 3/8. Тры лірычныя радкі з нотамі і тэкстам.

— Вяс_ на крас_ на й, крас_ на,
што ж ты нам пры_ не_ сла (у)?
— З кле_ ці жы_ та вы_ ме_ ли,

з пу_ні се_на вы_не_сла (у).

А пры_ не_сла, пры_ не_сла

ма_лим дзе_цям па яй_цу (у),

ма_лым дзе_цям па яй_цу,

а пас_туш_кам па дуб_цу (у).

71. Ай, вясна, ай, красна

$\text{♩} = 150$

— Ай, вяс_на, ай, крас_на,

а што ж ты нам пры_не_сла,

а што ж ты нам пры_не_сла?

—Ма_лым дзет_кам па я_еч_ку,

ма-лым дзет-кам па я-еч-ку,
 ста-рым ба-бам па пі-ра-жоч-кў,
 ста-рым ба-бам па пі-ра-жоч-ку.

72. Вясна, вясна

— Вясна, вясна,
 Што вынесла?
 — Сыры і масла,
 Каб зіма згасла.

73. А ты вясна, ты красна

$\text{♩} = 104$
 -А ты вя-сна, ты кра-сна,
 што ж ты нам пры-не-сла?

— А ты вясна, ты красна,
 Што ж ты нам прынесла?
 — А прынесла, прынесла
 Цёпла лета, ціхае,
 Цёпла лета, ціхае
 І цёплую вадзіцу,
 І цёплую вадзіцу,
 З зямліцы травіцу,
 Старым бабкам па кійку,
 А пастушкам па яйку.

74. Ах ты, вясна, ты красна

— Ах ты, вясна, ты красна,
А што ж ты нам прынясла?
— На зямельку травіцу,
На травіцу расіцу,
На лясочак лісточак,
На дзевачак вяночак,
На дзевачак красоту,
На мальчыкаў сухоту.

75. Ах ты, вясна, ты красна

Allegro

— Ах ты, вясна, ты красна,

ах ты, вясна, ты красна.

— Ах ты, вясна, ты красна,*
А што ты нам прынясла?
— На травіцу расіцу,
На лясочак лісточак,
На дзевачак красату,
На малойчыкаў ташнату.

76. Ах ты, вясна, ты красна

[*Allegro moderato*]

— Ах ты, вясна, ты красна,

ах ты, вясна, ты красна.

* Кожны радок паўтараецца.

77. Вясна красна

— Вясна красна,
Ой, што ж ты нам прынесла?
— Я вам прынесла
Тры карысці ў радасці,
Буйнага жыта на лета,
Ядрыну грэчку на восень.

78. Вясна красна

Вясна красна,
Ты карысць прынясла.
Першая карысць — пастушок,
Другая карысць — плужок.

79. Сё ж вясна, то ж вясна

— Сё ж вясна, то ж вясна,
Да што ж ты нам прынясла?

— Шаўковую траву на вясну,
Буйнае жыта на лета.

Малым дзеткам па яечку,
Старым дзядам па кіёчку,

Старым дзядам па кіёчку,
Маладым малодкам па бёрдзечку.

Дзе малыя дзеткі гуляюць,
Там яечкі качаюць.

Дзе старыя дзяды стаялі,
Там кіямі зямлю скарпалі.

80. Ой ты, вясна, вясна

— Ой ты, вясна, вясна,
Што ж ты нам, дзевачкам, прынясла?

— Прынясла я вам паўтара прута золата,
Будзеце вецце качаці
І мяне, вясну, успамінаці.

— Ой ты, вясна, вясна,
Што ж ты бабкам прынясла?
— Прынясла я вам, бабкі, кросенцы.
Будзеце кросны ткаці
І мяне, вясну, успамінаці.

81. Вясна красна, што ты нам прынясла?

— Вясна красна, што ты нам прынясла?
— Я вясна, я красна, я вам прынясла
Бохан хлеба, ступу солі,
Старым бабкам па прызбачцы,
А маладым дзяткам па гулачцы,
Хлопчыкам па кіёчку,
Дзяўчаткам па вяночку,
Малодачкам па красёнцах.

82. Вясна, вясна й, вясна прыйшла

[Rubato]

— Вяс_ на, вяс_ на (й), вяс_ на прый_ шла!

Да што ж ты нам пры_ няс_ ла?

— Ма_ ло_ дач_ кам па бэр_ дэч_ ку,

ма-ло-дач-кам па бэр-дэч-ку,
ма-лым дзет-кам па я-еч-ку.
Ма-лым дзет-кам па я-еч-ку,
ма-лым дзет-кам па я-еч-ку,
ста-рым баб-кам па кі-еч-ку.

83. Вясна, вясна красна

$\text{♩} = 192$

- Вяс-на, вяс-на крас-на,
што ты нам пры-нес-ла (ух)?
- Ста-рым баб-кам па кі...
і-ёч-ку, ма-ло-дач-
кам па бе...-ер-дач-ку.

84. Ой, вясна ды й весенка, ды й весенка

— Ой, вясна ды й весенка, ды й весенка,
 Што ж ты нам прынеселка, прынеселка?
 — Маладым малодкам — па бердзечку, па бердзечку,
 А дзевачкам — па пранічку, па пранічку,
 А малым дзеткам — па яечку, па яечку,
 А старым дзядкам — па кіёчку, па кіёчку,
 Маладым мужчынкам — па плужочку, па плужочку,
 А хлопчыкам — па пужачцы, па пужачцы.
 Маладым малодкам — красёнцы тэаць,
 А дзевачкам — ды й палотны бяліць,
 Малым дзеткам з яечкамі гуляць,
 Старым дзядкам — на мураўцы сядзець,
 Маладым мужчынкам — поле араць,
 А хлопчыкам — на пастку гнаць.

85. Вясна красна, шчо нам вынесла?

[Allegro moderato]

The musical score consists of three staves of music in G major (one sharp) and 2/4 time. The melody is simple and folk-like, with many notes beamed together. The lyrics are written below the notes.

— Вяс_ нэ_ крас_ сна,
 шчо_ нам_ вы_ нес_ ла,
 вяс_ на
 крас_ на,
 шчо_ нам_ вы_ нес_ ла?

— Вясна красна, шчо нам вынесла? *
 — Каробачку жыта вытрасла,
 Старым бабам пасідзіннічка,
 А маладым пагулянічка,
 А дзевачкам па вяночкаві,
 А хлопчыкам па кіёчкаві.

* Кожны радок паўтараецца.

86. Вясна красна

$\text{♩} = 106$

(у) — Вя_ сы_ на кя_ ра_ с (ы) — на,
 вя_ с(ы)_ на кра_ с(ы)_ на, шчо пры_ не_ сла?

— Вясна красна,*
 Шчо прынесла?

— Дзеўкам сыра,
 Хлопцам кія.

Хлопцам кія —
 Валы гнаці,

Дзеўкам сыра —
 Вясну зваці.

Дзеўкам бобу,
 Хлопцам хваробу.

Дзеўкам па вяночку,
 Хлопцам па кіёчку.

Дзеўкам красок,
 Хлопцам дудок.

Дзеўкам красак —
 Вянкі віці,

Хлопцам дудак —
 Валы гнаці.

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца.

87. Вясна красна

Moderato

—Вяс_ на крас_ на, ад_ куль прый_шла, ад_ куль
 прый_шла, ад_куль прый_шла, што пры_нес_ ла?

— Вясна красна,
 Адкуль прыйшла,*
 Адкуль прыйшла, што прынесла?

—Малодачкам —
 Па чаўночку,
 А дзевачкам — па вяночку;

А дзевачкам —
 Па вяночку,
 А пастушкам — па кіёчку.

Старым бабкам —
 Па галушачцы,
 Малым дзеткам — па крамушачцы.

88. Ой, вясна, ты вясна

— Ой, вяс_на, ты вяс_на,
 ой, вяс_на, ты вяс_на, што ж ты нам пры_няс_ла?

— Ой, вясна, ты вясна,
 Ой, вясна, ты вясна,
 Што ж ты нам прынясла?

* Другі радок кожнай строфы паўтараецца.

— Прынясла навінку,
Прынясла навінку —
Зялёну травінку.

Зялёну травінку,
Зялёну травінку,
Дзевачкам па вянку.

Дзевачкам па вянку,
Бабачкам па сынку,
А старым па кійку.

89. Вясна красна, вясна красна

Andante

—Вя_ сна кра_ сна, вя_ сна
кра_ сна, дзе ты бы_ ла
да што жа ты нам пры_ ня_ сла?

— Вясна красна, вясна красна,
Дзе ты была
Да што жа ты нам прынясла?

— Прынясла хлопцам, прынясла хлопцам
Па лясачцы,
А малым дзецям па кружочку.

Малоданькам, малоданькам
Па чэпчыку,
А дзевачкам па кветачцы.

Каб хлопчыкі, каб хлопчыкі
Ў войска пашлі,
А малыя дзеткі хутка раслі.

Малоданькі, малодапкі
 Убраны былі,
 Красны дзеўкі замуж пашлі.

90. Вясна красна па зарэччу йшла

Вясна красна па зарэччу йшла,
 А малым дзеткам па яечку нясла,
 А старым бабкам па кіёчку,
 Маладым жонкам па сыночку,
 А дзевачкам па вяночку нясла,
 А хлопчыкам ды па коніку.
 А малым дзеткам пагуляцца,
 Старым бабкам падпірацца,
 Маладым жонкам уцяшацца,
 А дзевачкам павянчацца,
 А хлопчыкам наезджацца.

91. Вясна красна, што прынесла?

$\text{♩} = 120$

— Вяс_ на кра_ сна, што пры_ не_ сла,
 а вяс_ на кра_ сна, што пры_ несл [а]?

— Вясна красна, што прынесла? *
 — Старым бабачкам па кіёчку,
 Маладым паначкам па сыночку,
 А красным дзевачкам па вяночку.
 Старым бабачкам папірацца,
 Маладым паначкам забаўляцца,
 А красным дзевачкам павянчацца.

* Кожны радок паўтараецца.

92. Вясна, вясна, што ты нам вынесла?

Вясна, вясна, што ты нам вынесла?
З карабоў жыта павытрасла.
Як вытрасла тры зерняткі,
Усё хлапоцкія насеннейкі:
Первае зерне — васілічку,
Другое зерне — барвёначку,
Трэцяе зерне — любэсцячак.
Васілічка — [д]ля хлопчыкаў,
Барвеначак — [д]ля дзевачак,
Любесцячак — [д]ля любосці,
[Д]ля дзявоцкае красатосці.

93. Ой, вясна красна, чаго прыйшла

[Allegro moderato]

— Ой, вяс_ на крас_ на,
ча_ го прый_шла, ой, вяс_ на
кра... — а_ сна, ча_ го пры_ [йшла]?

The musical score consists of three staves of music in a 2/4 time signature with a key signature of one flat (B-flat). The melody is written on a treble clef. The lyrics are written below the notes, with some words underlined to indicate syllable placement. The first staff contains the first line of the song, the second staff the second line, and the third staff the third line. The tempo is marked as 'Allegro moderato'.

94. Вясна красна

— Вясна красна,*
Што прынясла?
Што прынясла,
Вясна красна?

— Малым дзеўкам
Па вяночку,
Большым дзеўкам
Па платочку.

* Кожны радок паўтараецца.

Большы дзеўкі
Замуж пойдучь,
Малы дзеўкі
Дома будуць.

95. Вясна, вясна красна

— Вясна, вясна красна,
Што ж ты нам прынясла,
Што ж ты нам прынясла?
— Я прынясла цёплае летца:
Малым рабяткам па яечку,
Старым бабкам па кіёчку,
Красным дзеўкам па вяночку,
А малодушкам па сярпачку.
Стары бабкі — чапцы шыці,
Красны дзеўкі — вянкi віці,
Малодушкі — жыта жаці.
Красны дзеўкі на вулачку,
Малодушкі за люлечку.
Красны дзеўкі — гулі ды гулі,
Малодушкі — люлі ды люлі.

96. Ой ты, вясна, ўсё красна

— Ой ты, вясна, ўсё красна,
Што ж ты нам прынясла?
— Ой, прынесла, прынесла,
З аруда жыта вытрасла,
Малым дзеткам па яечку,
Малодачкам па сыночку,
Старым бабам па кіёчку,
А дзевачкам па вяночку,
А дзецюкам па коніку.
Дзе дзетачкі гулялі,
Там лупінкі ляжалі;
Дзе бабачкі стаялі,
Кіём зямлю спаролі;
Дзе дзевачкі гулялі,
Там красачкі ляжалі;
Дзе дзецюкі гулялі,
Там коні траву сарвалі.

97. Ой ты, вясна, ты красна

— Ой ты, вясна, ты красна,
Да што ты нам прынясла?
— Ой, прынясла, прынясла
Малым дзеткам па яечку,
Малым дзеткам па яечку,
Старым бабкам па кіечку,
Старым бабкам па кіечку,
Малодачкам па сыночку,
Малодачкам па сыночку,
А дзядам па піражочку.
Дзе дзетачкі гулялі,
Там яечкі пабілі,
Дзе бабулькі хадзілі,
Там кіечкі згубілі.
Дзе малодкі сынкоў калыхалі,
Там калыскі пакідалі.
Дзе дзяды пірагі елі,
Там крошачкі пакінулі.
Скакалі дзеўкі на дошцы,
Кусалі сыра па крошцы.
А ў провары карыта
Поўна вады наліта,
Жабкі ножкі памылі,
А хлопчыкі выпілі.

98. Вясна красна

Moderato

The musical score consists of four staves of music in 7/4 time, marked 'Moderato'. The lyrics are written below the notes. The first staff begins with a dash before the word 'Вясна'. The second staff ends with a dash after 'ня'. The third staff begins with 'сла?' and ends with a dash after 'сна'. The fourth staff begins with a dash before 'што' and ends with a dash after 'сла?'.

— Вяс_ на кра_ сна,
што ж ты нам пры_ ня_
сла? Вяс_ на кра_ сна,
што ж ты нам пры_ ня_ сла?

— Вясна красна,
Што ж ты нам прынясла? *

— З пунькі сянцо
Вынесла, вынесла,

З току саломку
Вытрасла, вытрасла,

З клеці зярно
Вымела, вымела.

На гары бабкі
Сядзелі, сядзелі,

Кулаком зямлю
Калацілі, калацілі

Да нявехначак
Судзілі, судзілі:

— Ой, мая ж нявехна
Дурмі-дурак, дурмі-дурак:

Зімку прала —
Усё спала, ўсё спала,

Кросны ткала —
Драмала, драмала.

Вось мая дачушка
Разумна, разумна:

Зімку прала —
Не спала, не спала,

Кросны ткала —
Ляшчала, ляшчала.

* Кожная страфа паўтараецца.

99. Вясна, вясна, ты красна

— Вясна, вясна, ты красна,
Што ты дзевачкам вынесла?
— Я вынесла дзевачкам
Па чырвонаму каснічку,
А парабачкам — калёсца,
А малодачкам — красёнца,
А старым бабкам — ніточак,
А малым дзеткам — пясочак.

100. Ох ты, вясна, ты красна

Andantino

— Ох ты, вясна, ты красна,
ох ты, вясна, ты красна!

101. Вясна цёпла, на чом прышла?

— Вясна цёпла, на чом прышла?
— На сошачцы, на бароначцы.
— Можа з зімнам, можа з холадам?
— Ні я з зімнам, ні я з снегам.
Я прынясла кветачкі
Для вас, дзевачкі,
А дзяўчатам па вяночку,
Маладзіцам па сыночку,
Старым бабам па кіёчку.

102. Вясна, вясна к нам прышла

$\text{♩} = 120$

—(э) Вяс_ на, вяс_ на
 к нам пры_ шла,
 у_ жо ж(ы) вя_ сна
 к нам пры... [шла] .
 А што ты, вя_ сна,
 нам пры_ несе_ ла,
 а што ты, вя... _сна, нам
 пры_ несе... [ла]?

103. А што вясна прынясла

А што вясна прынясла,
 Ой, люлі, прынясла, прынясла?

Вой, нам вясна прынясла,
 Ой, люлі, прынясла, прынясла:

Малойчыкам па брыльку, па брыльку,
Ой, люлі, па брыльку, па брыльку.

А дзевачкам па вянку, па вянку,
Ой, люлі, па вянку, па вянку.

А мужыкам па піпцы, па піпцы,
Ой, люлі, па піпцы, па піпцы.

А малодкам па люльцы, па люльцы,
Ой, люлі, па люльцы, па люльцы.

Старым дзядом па кійку, па кійку,
Ой, люлі, па кійку, па кійку.

А бабулькам па чапцу, па чапцу,
Ой, люлі, па чапцу, па чапцу.

104. Вясна, вясна, што ты нам прынясла

$\text{♩} = 156$

-Вяс_ на, вяс_ на, што ты нам пры_ няс_

ла? -А ста_ рэнь_ кім па кі_ ёч_ ку,

а ста_ рэнь_ кім па кі_ ёч_ ку,

а ма_ ла_ дым па сы_ ноч_ ку,

а ма_ ла_ дым па сы_ ноч_ ку,

а дзе_ вач_ кам па вя_ ноч_ ку.

105. Вясна, вясна, вясна красна

[Moderato]

The musical score is written on four staves in a 4/4 time signature with a key signature of one flat (B-flat). The melody is simple and folk-like. The lyrics are written below the notes, with some words underlined. There are triplets indicated by a '3' over a group of notes.

— Вяс_ на, вяс_ на, вяс_ на
 крас_ на,
 што ж ты нам, вяс_ на,
 вяс_ на, пры_ ня_ сла?

106. Вясна красна, што ты вынесла

— Вясна красна, што ты вынесла,
 Гэй-гэй, што ты вынесла?
 — Ой, я вынесла гаршчок мёду,
 Гэй-гэй, гаршчок мёду.
 Старым дзядам да па росасі,
 Гэй-гэй, да па росасі,
 А пастушкам да па кіёчку,
 Гэй-гэй, да па кіёчку,
 А маладзіцам да па калыбелі,
 Гэй-гэй, да па калыбелі,
 Старым бабам да па кудзелі,
 Гэй-гэй, да па кудзелі,
 А дзявочкам да па вяночку,
 Гэй-гэй, да па вяночку.

107. Ой, вясна, вясна —

♩ -144

- Ой, вясна, вясна, сна, сна,
ой, што ж ты нам прынясла?
- Ой; дзяўча там на вясночку,
ой, малячкам
па дзіцятку, а ста
рым бабкам па кішчэчку.

108. Ой, вясна, вясна

— Ой, вясна, вясна,
Што ты нам прынясла?
— Дзевачкам па яечку,
Хлопцам па скулечку.
Дзеўкам па булцы,
Хлопцам па скулцы.
Ой, вясна, вясна,
Цёплае лецечка,
Абрасла трава,
Як авечачка.

109. Вясна, вясна

— Вясна, вясна,
Што вынесла?
— Дзеўкам красенцы,
А хлопцам ражэнцы.
Хлопцы шкрабуцца,
Дзеўкі смяюцца.

110. Ай, вясна, вясна

$\text{♩} = 170$

Адна

— Ай, вясна, вясна,

што ты нам прынясла?

Усе

Прынясла. — На дзевак рос-тву,

хлопцам каро... [сту], хлопцам каро-сту.

На дзевак бо-бу, хлопцам хва-ро... [бу].

111. Вясна, вясна! Што ты нам прынясла?

— Вясна, вясна! Што ты нам прынясла?
— Дзеўкам выросту, а хлопцам каросту.
А й у гародзе кракос парос,

Забраў чорт хлопцаў ды ў ляс панёс.
 А й у гародзе кракосіцца,
 Забраў чорт хлопцаў ды й носіцца.

112. Гэй, вясна, да гэй, красна

Гэй, вясна, да гэй, красна,
 Што ты нам вынесла?
 Ці сала кусочак,
 Ці масла брусочак,
 Ці па яечку, ці па піражэчку?
 Гэй, вясна, гэй, красна!
 Прышла вясна, закідай сані
 Да едзь калёсамі.

113. Вясна, вясна, вясёначка

$\text{♩} = 64$

The musical score consists of seven staves of music in a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a tempo of quarter note = 64. The lyrics are written below the notes, with some words underlined. There are two first endings marked with a '2' and a fermata over the final note of the piece.

— Вяс_ на, вяс_ на, вя_ сё_
 нач_ ка, дзе тва_ я дач_ ка А_ лё_
 нач_ ка? — Ся_дзіць ўса_ доч_ ку, шы_ е са_
 роч_ ку свай_ му сы_ ноч_ ку Ва_ сі_
 лёч_ ку. Ай, я_ на шы_ е, вы_ шы_
 ва_ е, чор_ ным шоў_ кам аб_ шы_ ва_ е.

114. Але ўжэ вясна, вясняначка

$\text{♩} = 80$

— А_ ле ўжэ вяс_ на,
 вяс_ ня_ на_ чка,
 дзе тва_ я до_ чка —
 па_ ня_ ³ на_ чка?
 — Ой, ся_ дзіць я_ на
 у са_ до_ чку,
 ой, ш'е я_ на
 са_ ро_ ча_ чку.

115. Вясна-вясенечка

$\text{♩} = 120$

— Вяс_ на. вя_ се_ неч_ ка.

дзе т (ш) - ва - я дач - ка -
па - не - на... [чка]?
- Ся - дзіць у са - до - чку,
шы - е, вы - шы - ва - е са - ро... [чку].

— Вясна-вясенечка,
Дзе твая дачка-панена [чка]?
— Сядзіць у садочку,
Шые, вышывае саро [чку].
Шые, вышывае,
Чорным шоўкам пацягае.
Кароўкі з дуброўкі,
Авечачкі з поля,
Плача маці па дзіцяці,
Што горкая доля.
— Не плач, маці, не плач, родна,
Платком белым не ўцірайся,
На харошага кавалера
Не спадзявайся.

116. Ой, вясна мая, вясняначка

Ой, вясна мая, вясняначка...
[чка]. Вясняначка, дзе твая дачка ма -
р'я - на... [чка]. Ма - р'я - на - чка? - Ах,

у са_ до_ чку шы_ ла са_ ро... [чку].

А са_ ро_ чку свай_ му сы_

но_ чку Ва_ сі_ лё... [чку].

117. Ай, вясна мая й вясенечка

$\text{♩} = 124$

— Ай, вя_ сна ма_ я й вя_ се_ неч_ка,

ай, вя_ сна ма... — а_ я, вя_ се_ не... [чка],

дзе тва_я да_ чка - па_ не_ на_ чка,

дзе тва_я да... — а_ чка па_ не_ на... [чка]?

— Ай, вясна мая й вясенечка, *
 Дзе твая дачка-паненачка?
 Ай, ці ў садочку шые сарочку?
 Хоць яна шые сарочку,
 Хоць яна шые да й вышывае,
 Чорным шоўкам абшывае
 Свайму Грышачку манішачку.

* Кожны радок паўтараецца.

118. Прышла вясна-вясняначка

Прышла вясна-вясняначка.
 — Дзе мая дочка Мар'яначка?
 — Дзесь у садочку шые сарочку
 Свайму сыночку Васілёчку,
 Дзесь на даліне шые пярыны
 Сваёй донечцы Кацярыне,
 Дзесь у Адаркі рэжа падаркі.

119. Да вясна, вясна, вясенечка

The musical score consists of four staves of music in G major and 2/4 time. The tempo is marked as quarter note = 96. The lyrics are written below the notes, with some words in parentheses indicating alternative pronunciations or syllables. The melody is simple and folk-like, with some syncopation and a key signature change from G major to D major in the final two staves.

— Да вяс_ на, вяс_ на,
 вя_ се_ неч_ ка, дзе тва_ я
 доч_ (ы) — ка й па_ не_
 нач_ (ы) — ка? Па_ не_ нач [ка].

— Да вясна, вясна, вясенечка,
 Дзе твая дочка й паненачка?
 Паненачка.
 — Да й у садочку шые сарочку,
 Да й шые, шые, вышывае:
 «Насі, міленькі, штонядзелькі,
 Успамінай мяне штогадзінкі».

120. Ой, вясна, ой, вясна, ой, вясёначка

[Moderato]

- Ой, вяс_ на, ой, вяс_ на,
ой, вя_ сё_ на_ чка, вя_ сё_ на_ чка,
дзе тва_ я дач_ ка А_ лё_ на_ [чка]?

— Ой, вясна, ой, вясна, ой, вясёначка,
Вясёначка,
Дзе твая дачка Алёначка?
Алёначка.
— Сядзіць ў садочку, шые сарочку,
Шые сарочку.
Шые сарочку свайму сыночку,
Свайму сыночку,
Свайму сыночку Васілёчку.

121. Ой, вясна, вясна, вясенечка

[Allegretto]



- Ой, вя_ сна, вя_ сна, вя_ се_ не... [чк];
вя_ се_ не_ чка, дзе тва_ я да_ чка
Та_ ця_ на... [чк]? Та_ ця_ на_ чка.
- Да й у га_ ро_ дзе ча_ бор по... [іе].

— Ой, вясна, вясна, вясенечка,
 Вясенечка,
 Дзе твая дачка Тацяначка?
 Тацяначка.
 — Да й у гародзе чабор поле,
 Чабор поле.
 Ой, чабор поле, песні пяе,
 Песні пяе.
 Ой, песні пяе, казкі кажа,
 Казкі кажа.
 Ой, песні пяе дзявоцкія,
 Дзявоцкія.
 Ой, казкі кажа хлопоцкія.

122. Вясеначка

$\text{♩} = 190$

— Вя се на чка, дзе тва я да чка
 Та ця на... [чка]? Та ця на чка.
 — А й у га ро... —дзе ча бор(ы) по... [ле].
 Ча бор по ле, жых ку — кра пі ў ку
 сы ры — ва... [е], сы ры ва е,
 ру ту — мя ту па лі ва... [е].

— Вясеначка,
Дзе твая дачка Тацяначка?

Тацяначка.

— А й у гародзе чабор поле.

Чабор поле,
Жыжку-крапіўку сырывае,

Сырывае,
Руту-мяту палівае,

Палівае.
Жыжка-крапіўка хлапоцкая,

Хлапоцкая,
Рута-мята дзявоцкая.

123. Да вясна, вясна, вясеначка

♩=144

—Да вяс_на, вяс_на, вя_се_на_чка,

дзе тва_я дзе... еў_ка - па_не_на... [чка].

124. Вясна й мая, вясеначка

— Вясна й мая, вясеначка,
Дзе твая дачка-паненачка?
— Мая й дачка ў садочку,
Шые сарочку ілляную
Свайму міламу, каханаму,
Шые сарочку пласконную
Свайму міламу бяздольнаму.

125. Вясна, вясняначка

[Allegro]



— Вяс_ на, вяс_ ня_ нач_ ка,

дзе тва_ я да_ чка - ка_ ха_ на... [чка]?

— Вясна, вясняначка,
 Дзе твая дачка-каханачка?
 Ой, вясна, вясеначка
 Развесяліла ўсе горачкі,
 Усе горы, даліначкі,
 Усе кавалеры да дзевачкі.

126. Ой, вясна красна, вясеначка

— Ой, вясна красна, вясеначка,
 Дзе й твая й дачка-паненачка?
 — Дзе ж мая й дачка й? У гародзе.
 — Што ж яна робе? — Рожу садзе.
 На той жа ружы тры кветачкі,
 У нашым сяле тры дзевачкі:
 Первая кветка — Манечка-дзеўка,
 Другая кветка — Валечка-дзеўка,
 Трэцяя кветка — Надзечка-дзеўка.

127. Вясна, вясна, вясеначка



$\text{♩} = 150$

— Вяс_ на, вяс_ на, вя_ се_ нач_ ка, (ай),

вяс_ на, вяс_ на, вя_ се_ на... [чка],

дзе тва_ я дач_ ка кра_ се_ нач_ ка,
 дзе тва_ я дач_ ка кра_ се_ на... [чка]?

— Вясна, вясна, вясеначка, ай, *
 Дзе твая дачка красеначка?
 Чаму на вулку не выходзе,
 Дзеўкам таночкі не выводзе?
 — Як выйду, выйду на вуліцу,
 Як плясну, плясну ў ладоначкі,
 Каб паразбіваць пярсціначкі.

128. Вясна, вясна, вясенечка

$\text{♩} = 152$
 — Вяс_ на, вяс_ на, вя_ се_ неч_ ка,
 дзе тва_ я доч_ ка — дзя_ ве_ ніч_ ка?

129. Вясна, вясна, вясняначка

Вясна, вясна, вясняначка,
 Чыя то дочка Мар'яначка?
 За варотамі быкі пасла,
 Ой, назбірала гаршчок масла,
 Гаршчок масла, гаршчок сыра,
 Усіх хлопчыкаў запрасіла:
 «Ешце, хлопцы, і мачайце,
 А на гарэлку прабачайце».

* Кожны радок паўтараецца.

130. Ой, вясна, вясна, вясенечка

— Ой, вясна, вясна, вясенечка,
 Ой, вясна, вясна, вясенечка,
 Дзе твая дачка міленечка,
 Дзе твая дачка міленечка?
 — У каморцы спала, рана ўстала,
 У каморцы спала, рана ўстала,
 Цябе, дзяцінкі, дажыдала,
 Цябе, дзяцінкі, дажыдала.

131. Ой, вясна, вясна, вясеначка

$\text{♩} = 96-100$

— Ой, вяс_на, вяс_на, вя_се_

нач_ка, вя_се_нач_ка, да дзе тва_я

дач_ка - па_не_на...[чка]? Па_не_нач_

ка, да паг_на_ла быч_коў да ў

лі_пач_кі. Да ў лі_пач_кі,

ды за ё_ю хлоп_цы у скры_па...[чки].

132. Ой, вясна, вясна, вясначка

$\text{♩} = 160$

The musical score consists of ten staves of music in a single system. The key signature has three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 16/8. The lyrics are written below the notes, with some words underlined. There are various musical markings such as slurs, accents, and dynamic markings like 'mf'.

— Ой, вяс_ на, вяс_ на,
 вя_ се_ на_ чка,
 дзе тва_ я да_ чка -
 па_ не_ на_ (чк)?
 Па_ не_ на_ чка.
 — Паг_ на_ ла быч_ ка (й)
 у лі_ па_ (чк),
 у лі_ па_ чкі,
 за ё_ ю хлоп_ цы
 у скры_ па_ (чк) .

— Ой, вясна, вясна, вясеначка,
Дзе твая дачка-паненачка?

Паненачка.

— Пагнала бычка й у ліпачкі,
У ліпачкі,

За ёю хлопцы у скрыпачкі,
У скрыпачкі,

А Васілёчкі ў галасочкі,
Ў галасочкі,

А Іванчыкі ў барабанчыкі.

133. Ой, вясна, вясна, вясеначка

♪ = 136



— Ой, вяс_ на, вяс_ на,
вя_ се_ на... [чка], вя_ се_ нач_ка,
дзе тва_ я дач_ чка
— А_ ле_ на... [чка]?
А_ ле_ нач_ ка.
— Паг (ы)_ на_ ла ка_ роў
у лі_ па... [чки].

134. Вясна, вясна, вясняначка

— Вясна, вясна, вясняначка,
Вясняначка.
Дзе твая дачка-паняначка?
Паняначка.
— Пагнала бычка за вароцечкі,
За вароцечкі:
«Пасіся, бычку, я спраду мычку,
Спраду мычку
Старому дзеду на рукавічку,
На рукавічку,
А маладому на панчоху,
На панчоху!»

135. Вясна-вясняначка

— Вясна-вясняначка,
Дзе твая дачка Мар'яначка?
— Пагнала бычкі за ліпачку,
Прадзець старому дзеду на рукавічку,
А маладому на панчошку.
А ў маладога пірагі ў печы,
А старому кулакі ў плечы,
А ў маладога ў кармане грошы,
А ў старога ў барадзе вошы.

136. Ой, вясна, вясна, вясенечка



— Ой, вяс_ на, вяс_ на, вя_ се_

неч_ ка, дзе тва_ я да...

— а_ чка _ па_ не_ на_ [чк]?

— Ой, вясна, вясна, вясенечка,
 Дзе твая дачка-паненачка?
 — Пагнала кароўкі да дуброўкі,
 Пагнала авечачкі каля рэчачкі,
 Пагнала цяляткі на сенажаткі,
 Пагнала свінкі да далінкі.

137. Ах ты, вясна, ты ж вясеначка

$\text{♩} = 150$

— Ах ты, вясна, ты ж
 вясеначка,
 а дзе ж твая дачка?
 чка Аленачка?
 — Пагнала свінак
 ля ліпачак,
 а (й) авечак
 ля рэчак,

а ка_ ро_ ва_ чак
ля дуб_ ро_ ва_ чак.

138. Вясна красна, лета цёплае

Вясна красна, лета цёплае,
Уся скацінка ў поле пайшла:
Кароўкі каля муроўкі,
Авечачкі каля рэчачкі,
А свіначкі каля нівачкі,
А гусачкі каля лужачкі,
А вутачкі каля плюсачкі,
А курачкі па шуметнічках,
А рабяткі па завалінках.

139. Вясна мая, вясняначка

Вясна мая, вясняначка,
Пагнала бычка на раначкі,
А сама села на ганачкі.
«Пасіся, бычок, пад ліпкамі,
А я паскачу пад скрыпкамі».

140. Вясна мая вясёлая

Вяс_ на ма_ я вя_ сё_ ла_ я,
пус_ ці во... о_ ду па_ ву_ ліц... [м].

Вясна мая вясёлая,
Пусці воду па вуліцы,
Пусці воду па вуліцы,
У чыстым полі па даліне.
Да там хлопчыкі збіраліся,
На мёдзік-піва складаліся.

141. Ой, вясна мая вясёлая

Ой, вясна мая вясёлая,
Развесяліла ўсе горачкі,
Усе горачкі,
Усе горачкі-даліначкі,
Даліначкі,
Дзе парабачкі збіраліся,
Збіраліся,
На мёд-гарэлачку складаліся,
Складаліся,
Аб помсце пану змаўляліся.

142. А вясна, вясна, вясеначка

А вясна, вясна, вясеначка,
Вясеначка,
Развесяліла ўсе вулачкі,
Усе вулачкі,
Да ўсе вулачкі-праталачкі,
Праталачкі,
Да дзе хлопчыкі збіраліся,
Збіраліся,
На мёд-гарэлку складаліся,
Складаліся.
Кладзі, дзяцінка, болей за ўсіх,
Болей за ўсіх,
Твая дзевачка луччы за ўсіх,
Луччы за ўсіх:
Яна беленька, румянінька,
Румянінька,
На работачку слухмянінька,
Слухмянінька.

Яна свёкарку паслухае,
Паслухае,
Возьме вядзерца, пастукае.

143. Ой, вясна, вясна вясёлая

Ой, вясна, вясна вясёлая,
Нарасла трава зялёная. У-у-у!
Да ўзвесяліла ўсе горачкі, даліначкі,
Дзе парабочкі, там дзевачкі. У-у-у!
Ідуць парабочкі страляючы,
А дзевачкі — спяваючы. У-у-у!

144. Вясна наша вясёлая — гу!

Вясна наша вясёлая — гу!
Развесяліла зямлю, ваду — гу!
Зямлю, ваду, мяне маладу — гу!
Молад малойчык па саду ходзе — гу!
Шчыпе красачкі за шапачку — гу!
Сваёй дзевачцы за кладачку — гу!

145. Ай, вясна-вясна, вясна севярыстая

Ай, вясна-вясна, вясна севярыстая,
Баюся цябе: ссевярыш мяне.
Ай, лета-лета, лета жаркае,
Баюся цябе: дапячэш мяне.
Ай, зіма-зіма, зіма лютая,
Баюся цябе: змарозіш мяне.

146. А ў лесе, лесе

А ў лесе, лесе
Лісіца брэша,
Мядзведзь рыкае —
Вясну гукае.

147. Прыдзі, прыдзі, вясна

Прыдзі, прыдзі, вясна,
Прыдзі, прыдзі, красна,
К нам у таночак,
Прынясі нам збожжа,
Прынясі нам красак,
Каб нам звіць вяночак
Едзе вясна, едзе
На залатым кані,
У зялёным саяні,
На сасе седзячы,
Сыру зямлю аручы,
А смыком скародзячы.
Вязе, вязе вясна,
Вязе, вязе красна
Ясныя дзянечкі.
Частыя дажджочкі,
Зялёныя травы,
Красныя цвяточкі
Нам на вяночкі.

148. Сонейка на прыпечак скацілася

Сонейка на прыпечак скацілася,
І зямліца ўсміхнулася:
— Вазьмі, сонейка, у бога дазволу
І спусцісь дадолу,
Мы табе спяваем,
Мы цябе ўсхваляем,
Прыходзь, мы цябе чакаем.

149. Дабравешчанніко святое

Дабравешчанніко святое,
Пашлі сонейка залатое,
Каб зямелька адышла
Ды вясна да нас прыйшла,
Каб распусціліся ветацкі,
Каб раскраснеліся кветачкі,
Каб лугі зазеленеліся,
Нашы нівачкі адзеліся.

150. Ой ты, сонца, сонца краснае

Ой ты, сонца, сонца краснае,
Ой ты, сонца, сонца краснае,
Да чаму, сонца, за лес коцішся,
Да чаму, сонца, за лес коцішся,
Да чаму не ждзеш пары летняе,
Пары летняй, вясны краснае,
Пары летняй, вясны краснае?
Чаму, дзеўка, да ты замуж не ідзеш?
Ужо ж ручнічкі нагатовіла,
Да й папом, сватом да й надавала.

151. Дзякуй богу, што вясна прыйшла

Moderato

Дзя_куй бо_гу, што вяс_на прый_шла,
дзя_куй бо_гу, што вяс_на прый_шла.

Дзякуй богу,
Што вясна прыйшла.*

Я, млада,
Каля жыта пайшла.

— Расці, жыта,
Караністае,

Караністае,
Лапушыстае,

Каб у трубы
Пакачалася,

* Кожная строфа паўтараецца.

Каб я, малада,
Нажалася

І снапочкаў,
Нанасілася.

152. Я ж радзенька, што вясна прыйшла

Я ж радзенька, што вясна прыйшла,
Я ж, маладая, каля жыта пайшла.
— Расці ж, жыта, караністае,
Караністае, каласістае,
Каб у трубы пакачалася,
Каб я, молада, зажалася,
А носячы умарылася,
А ставячы павалілася,
А лічучы не злічылася.

153. Вясна-маці, пусці гуляці

Вясна-маці, пусці гуляці,
Пусці гуляці,
Ужо малойчыкаў не відаці,
Не відаці:
Пашлі да коней начаваці.

154. Вясна красна к нам у госці прыйшла



Вяс_ на крас_на к нам у гос_ ці прыйш_ла,
вяс_ на крас_на к нам у гос_ ці прыйш_ла.

Вясна красна к нам у госці прыйшла, *
 У пуці сена ўсё й павынесла,
 У клеці жыта ўсё й павыгарнала,
 Красных дзевак замуж выдала,
 Малойчыкаў ўсіх пажаніла.

155. Ой, дай, божа, дробны дожджык

$\text{♩} = 144$

1. (i) Ой, дай, божа, ой, дай,
 божа, дробны дожджык, і
 каб (ы) гэты снег да сагнала.

2. (i) Каб гэты с(ы)нег сагна...
 (i) снег да сагнала, нам (ы)
 на вясну паказала.

Ой, дай, божа,
 Ой, дай, божа,
 Дробны дожджык,
 І каб гэты снег
 Да сагнала.

Каб гэты снег сагнала
 І снег да сагнала,

* Кожны радок паўтараецца.

Нам на вясну
Паказала.

І то б я зелле,
І то б я зелле
Назбірала б,
Сваёй матцы
Да й паслала б.

Матка ж мая,
Матка ж мая,
Старэнькая,
Старэнькая
Й нядужая.

У госцях ў мяне,
У госцях ў мяне
Не бывае,
Жыцця майго
Не ведае.

156. Да дай, божа, дробны дожджык

Да дай, божа, дробны дожджык,
Каб гэты снег сагнала,
Каб лета настала,
То б я зелля назбірала,
Да баццюшкі заслала:
— Мой баццюшка раднюсенькі,
Чаму ў мяне не бываеш,
Быту майго не адведаеш?
— Дзіця маё міленькае,
Як мне у цябе быці
А зімою за снягамі,
А вясною за водамі,
А ў лецечку за снапамі.
— Мой бацечка, мой родненькі,
Зімою на палазочку,
А вясною на чаўночку,
А у лецечку — у нядзелечку.
— Дзіця маё міленькае,
Як жа ж мне у цябе быць:

Як як табе на двор,
То мяне не пускаюць,
Вароцечка замыкаюць.

157. А ехала вясна рызамі

А ехала вясна рызамі,
А вязла жыта вазамі,
Каму гэта жыта надабі?
Міколку-сына жаніць — піва варыць,
Дачку аддаваць — гарэлку гнаць.

158. Жавароначкі, прыляціце

$\text{♩} = 104$

Жа_ ва_ ро_ нач_ кі, пры_ ля_ ці_ це,

цёп_ ла ле_ цей_ ка пры_ ня_ сі_ це, а

зі_ мач_ ку пры_ бя_ ры_ це, бо
зі_ мач_ ка на_ да_ е_ ла, нам

хле_ бу_ шак пе_ ра_ е_ ла.

The musical score is written on a single treble clef staff in 2/4 time. It begins with a tempo marking of quarter note = 104. The melody is in a minor key, indicated by one flat. The lyrics are written below the notes, with syllables aligned under the corresponding notes. The piece ends with a double bar line and repeat dots.

Жавароначкі, прыляціце,
Цёпла лецейка прынясіце,
А зімачку прыбярыце,
Бо зімачка надаела,
Нам хлебушак пераела.

Жавароначкі, прыляціце,
Зямлю-матушку абудзіце
І дожджыкам нападзіце,
Каб травачкі парасцілі,
Каб волікаў накармілі.

Жавароначкі, прыляціце,
Цёпла лецейка прынясіце,
А зімачку прыбярэце,
Бо зімачка надаела,
Нам хлебушак пераела.

159. Жаваранак, ранняя птушэчка

— Жаваранак, ранняя птушэчка,
Чаго так рана з выр'ю вылятаеш?
А гам пры даліне —
 там ляжаць крыгі,
А там пры дарозе —
 снягі і марозы.
— А я тыя крыгі крыламі разаб'ю,
А я тыя марозы нагамі растапчу.

160. Ой ты, жаваронку, ранняя пташка

— Ой ты, жаваронку, ранняя пташка,
Чаго так рана з выраю вылецеў?
— Мiane пташкі белы з выраю ганілі:
«Ляці, жаваронку, у сваю старонку,
Там табе вадзіцы па самыя крыльца,
Там табе гарошку па самы дзюбочак,
Там табе травіца па самы каленца».

161. Вясна красна

$\text{♩} = 88$

Вяс_ на крас_ на, вы_ гля_ дзі ў ва_
 кон_ ца, дам та_ бе
 мё_ ду ца_ лу_ ю ка_ ло_ ду,
 на скі_ ба_ чку ма_ сла,
 хто_ бы бы_ ло я_ сна.

ЮРАЎСКІЯ ПЕСНІ

162. Ой, памажы, божа, Юр'я заклікаці

Ой, памажы, божа, Юр'я заклікаці,
 Юр'я заклікаці, вёсны засняваці
 На цёплае лета, на буйнае жыта,
 На полі снапамі, да свірна гарудамі.

163. Юр'я, устань рапа

$\text{♩} = 144$
 $\text{♩} = 60$

Юр'_ я, ус_ тань ра_ на,
 Юр'_ я, ус_ тань ра_ на.

Юр'я, устань рана, *
 Юр'я, мыйся бела.
 Юр'я, ідзі ў стайню,
 Юр'я, сядлай каня,
 Юр'я, едзь у поле,
 Юр'я, адамкні зямлю,
 Юр'я, пусці расу,
 Юр'я, цяпленькую,
 Юр'я, бяленькую.

164. Юр'я, устань рана

$\text{♩} = 100$

The musical notation consists of two staves. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature (C). It features a triplet of eighth notes on the first beat, followed by a quarter note and a half note. The second staff continues the melody with a quarter note, a half note, and a quarter note. The lyrics are written below the notes, with some words underlined to indicate syllable placement.

Юр'я, устань рана,
 Юр'я, устань рана.

165. Юрай, Юрай, ўставай рана

Юрай, Юрай, ўставай рана,
 Бяры коні, едзь у поле.

Едзь у поле аглядаці,
 Наша жыта паліваці.

Каб нам жыта радзіла
 Да й у трубы пакруціла,

Каб мы жыта дачакалі
 І Юрая паклікалі.

* Кожны радок паўтараецца.

166. Юры, уставай рана

Юры, уставай рана,
Адмыкай зямлю,
Выпускай расу
На цёплае лета,
На буйнае жыта,
На ядраністае,
На каласістае!

Пойдзем, дзявочкі,
У лугі-лужочкі
Завіваць вяночкі
На годы добрыя,
На жыта густое,
На ячмень каласісты,
На авёс расісты,
На грэчку чорную,
На капусту белую!

167. Юр'я, устань рана

Юр'я, устань рана,
Юр'я, умыйся бела,
Юр'я, прычашыся,
Юр'я, прыбярыся,
Юр'я, вазьмі ключы,
Юр'я, ідзі ў поле,
Юр'я, адамкні зямлю,
Юр'я, выпусці расу.
Раса на кароўкі,
Трава на конікі,
Гігель на свіначкі,
Мурог на авечачкі,
А жвірок на вутачкі
І на гусачкі.

168. Ты, Юр'я, свенты ключнік

Ты, Юр'я, свенты ключнік,
Сядлай каня варанога,

Едзь у поле у чыстае,
 Адамкні зямлю, пусці расу,
 Пусці расу на ўсю вясну,
 І густую, і частую,
 І цёплую, і мокрую,
 І на ўвесь свет,
 На кожны цвет.

169. Юр'я! Вечар добры, Юр'я!

$\text{♩} = 68$

Юр'я! Вечар
 добры, Юр'я!

Юр'я! Вечар добры, Юр'я!
 Юр'я! Падай ключы, Юр'я!
 Юр'я! Нашто ключы? Юр'я!
 Юр'я! Зямлю адмыкаць. Юр'я!
 Юр'я! Нашто адмыкаць? Юр'я!
 Юр'я! Расу пушчаць. Юр'я!
 Юр'я! Нашто раса? Юр'я!
 Юр'я! Для каровак. Юр'я!

170. Юр'я, падай ключы

$\text{♩} \approx 133-152$

- Юр'я, па дай клячы
 чы.

— Юр'я, падай ключы. *
 — Мамка, каторыя?
 — Сынку, земляныя.
 Зямлю адмыкаці,
 Траўку выпускаці.
 Траўка для мураўка,
 Гігель для свіначак,
 Мурук для авеччак.

171. I матка Юр'я клікала, гэі

$\text{♩} = 134$

1. I мат_ ка Юр'_ я клі_ ка_

ла, гэі. -Да па_ дай, сын_ ку,

кля_ чы_ кі. 2. Да па_ дай, сын_

ку, кля_ чы_

кі, гэі, да а_ дам_ кну_ ці

зям_ лі_ цу. 3. Да а_ дам_ кну_

ці зям лі_ цу, гэі,

* Кожны радок паўтараецца.



да вы_ пус_ці - ці ра_ сі - цу.

І матка Юр'я клікала, гэі.
— Да падай, сынку, ключыкі.

Да падай, сынку, ключыкі, гэі,
Да адамкнуці зямліцу.

Да адамкнуці зямліцу, гэі,
Да выпусціці расіцу.

Да выпусціці расіцу, гэі,
Да на ярую пшаніцу.

Да на ярую пшаніцу, гэі,
На ціхоё лецечко.

Да на ціхоё лецечко, гэі,
Да на буйнаё жыцечко.

172. Юр'я бога клікала

Юр'я бога клікала:
— Да падай, божа, ключыкі
Адамкнуці зямліцу
Да выпусціці гравіцу.
Да на буйна жыта,
Да на цёпла лета,
Да на волікі ярмачко,
Да на кароўкі малачко.

173. Ой, Юр, Юр, Юр, Юры

Ой, Юр, Юр, Юр, Юры,
Да маценька кліча:
— Падай ключы да пекельны,
Расіцу да адамкнуць,
Травіцу да выпусціць.

174. Юрай матку кліча

Юрай матку кліча:
 — Падай, матка, ключык
 Адамкнуць зямліцу,
 Выпусціць расіцу
 На лён, на пшаніцу,
 На ранняе лета,
 На буйнае жыта.
 Дзеўка недаросла
 Аснавала кросны,
 Закінула нітку,
 Сама пайшла ў снітку.
 Сніткі не набрала,
 Юр'я праклінала.

175. Юр'ева матка пагнала цялятка

Moderato

The musical score is written on four staves in a 2/4 time signature. The melody is simple and folk-like. The lyrics are written below the notes, with some words underlined to indicate syllable placement.

Юр' е ва мат ка паг на ла ця
 лят ка, ў лес пай шла, ў лес пай
 шла, за ла ты я кля чи
 па няс ла, па няс ла.

Юр'ева матка пагнала цялятка,
 Ў лес пайшла, ў лес пайшла,
 Залатыя ключы панясла, панясла.

Юр'ева матка, вярніся, вярніся,
 Бо ключы нашліся,
 Залатыя ключы нашліся, нашліся!

Юр'ева матка, сырую зямліцу
Адмыкаць, адмыкаць,
Дробную расіцу выпускаць, выпускаць!

176. Юр'ева матка упроч пашла

Юр'ева матка упроч пашла
І за сабою ключ панясла.
— Юр'ева матка, вярніся,
Падай ключыкі ад зямліцы,
Адамкнуці зямліцу
Да выпусціці травіцу,
На травіцу расіцу,
На расіцу быдлейку,
На быдлейка пастушкэ,
А пастушкам світушкэ.
Пастух быдла напасе,
Ён дадому прыжане,
А світушка паішчэ.

177. Юр'ева маці

Юр'ева маці
Па гары хадзіла,
Ключыкі насіла,
Зямлю адмыкала,
Траву выпускала,
На травіцу — расіцу.
— Бароўскія жонкі,
Выганяйце кароўкі,
Каб былі малочны,
Цяляці няўрочны.

178. А Юр'ева матка каля рэчкі хадзіла

А Юр'ева матка каля рэчкі хадзіла,
Каля рэчкі хадзіла, ключыкі-замочкі насіла.
Ключыкі-замочкі насіла, зямельку адмыкала,
Зямельку адмыкала ды травіцу выпускала.
Ах вы, жонкі-бухонкі, вы ўставайце раненька,

Вы ўставайце раненька, вы ганіце каровак.
 Вы ганіце каровак да на Юр'еву расу,
 Да на Юр'еву расу, да на божую красу.

179. А Юр'ева маці

А Юр'ева маці,
 Божа мілы! *
 Па небе хадзіла,
 З Юр'ем гаварыла:
 — А Юр'ю мой, Юр'ю,
 Падай Пятру ключы
 Зямлю адамкнуці,
 Траву выпусціці,
 Статак накарміці.
 Людзям на здароўе,
 Ліху безгалоўе.

180. А сягоння Ягоры

А сягоння Ягоры,
 Пагонімце, дзеўкі, у поле.
 Ешце, каровушкі, травушку,
 Піце, каровы, вадзіцу!
 А божанька, папасі,
 Дамовушкі прыгані,
 Дамовушкі прыгані,
 У хлеў загані.

181. На Юр'я расу бычка напасу

$\text{♩} = 50$

Бо_ жа мой, на Юр'_ я ра_ су

быч_ ка на_ па_ су, бо_ жа мой.

* Прыпеў «Божа мілы!» паўтараецца пасля кожнага радка.

На Юр'я расу бычка напасу.*
«Бычок-трацячок, ці поўны бачок,
Цялушка-душка, ці поўна брушка?»

182. Юр'я, Юр'я

Юр'я, Юр'я,
Божа мой! **
Падай ключы,
Зямлю адмыкаць,
Бычка напасаць!
На Юр'еву расу
Бычка напасу.
— Бычок-трацячок,
Ці повен бачок?
— Яшчэ не повен,
З левым не ровен.

183. Ой, выйду я на вулачку, бычкі бушуюць

Ой, выйду я на вулачку, бычкі бушуюць,
Юр'я, Юр'я, бычкі бушуюць.
Бычкі бушуюць, бо вясну чуюць,
Юр'я, Юр'я, бо вясну чуюць.
Зашумелі рэчкі, ляды паплылі,
Юр'я, Юр'я, ляды паплылі.
Зачарнела зямліца, бо пааралі,
Юр'я, Юр'я, бо пааралі.
Зазелянела бяроза, бо папукалася,
Юр'я, Юр'я, бо папукалася.
Завесялела дубрава, пташкі спяваюць,
Юр'я, Юр'я, пташкі спяваюць.
Зазелянела даліна, квяткі зацвілі,
Юр'я, Юр'я, квяткі зацвілі.
Ой, выйду я, выйду квяткі збіраці,
Юр'я, Юр'я, квяткі збіраці,
Квяткі збіраці, вяночкі віці,
Юр'я, Юр'я, вяночкі віці,
Вяночкі віці, Юр'я спяваці,
Юр'я, Юр'я, Юр'я спяваці!

* У пачатку і канцы кожнага радка пяецца прыпеў «Божа мой».
** Прыпеў «Божа мой!» паўтараецца пасля кожнага радка.

184. Юр'я, Юр'я па полі ходзіць

Юр'я, Юр'я
па по-лі хо-дзіць, Юр'я, Юр'я
да бо-га про-сіць...

Юр'я, Юр'я па полі ходзіць,
Юр'я, Юр'я да бога просіць:

— Урадзі, ўрадзі жыта-пшаніцу,
Пабі, пабі кукаль-мятліцу.

Падай, падай ключы і замкі
Адамкнуці неба і зямлю.

Выпусціці цёплую росу
І на жыта, і на пшаніцу.

Будзе ў корні караністаю,
Ўсерадзіне ды сцяблістаю.

А на полі выжаністаю,
А із поля вывазістаю.

А у гумне выкладзёнаю,
А у млыне вымялёнаю.

А у дзяжы падыходнаю,
А у печы выпячонаю.

А на сталі сятна спорнаю,
Нашым людзям на здароўечка.

185. На святога Юр'я была баба дурнем

На святога Юр'я
 Была баба дурнем.
 Нап'якла перапеч
 Паўнюсеньку печ
 Да навывірама
 Двсе начовак,
 Часта сіта.
 Радзі, божа, жыта
 Чыста, ядраніста,
 На колас каласіста,
 Ядро з вядро,
 Каласок з піражок.
 Да з каласочка
 Будзе жыта бочка,
 Да [э] каласінкі
 Будзе з паўасьмінкі.
 Да судзі, божа, іх пажываці
 І Юр'я ўспамінаці.

186. Зарадзі, божа, жыта

$\text{♩} = 72$

За_ ра_ дзі, бо_ жа, жы_ та
 ды на но_ ва_ е ле_ та.
 Юр'_ я - Юр'_ е_ ва.

Зарадзі, божа, жыта
 Ды на новае лета.
 Юр'я-юр'ева.

Коласам каласіста,
 На ядро ядраніста.
 Юр'я-юр'ева.

На таку умалотам,
А ў млыну прымалотам.
Юр'я-юр'ева.

А у печы румяна,
А на сталe жадана.
Юр'я-юр'ева.

187. Зарадзі, божа, жыта

Зарадзі, божа, жыта
На прышлаё лета.
Наша дзевачка мала,
Каб стоячы жала,
З служкамі замышляла,
Служкамі вярненькімі,
Дзетачкамі маленькімі.

188. Радзі, божа, жыта

Радзі, божа, жыта
На новае лета.
Сярпочкам жата,
Жменькаю брата,
У снапке вязана,
У сцірцы складзена,
На воз кладзена,
Жарткаю ўціснена,
У гумно ўвезена.
У старану зложана,
На таку змалочана,
У печы прысушана,
У жарнах прымолана,
У дзяжы прыкіснена,
У печы прыпечана,
На сталe акроена,
Дружыне прысытна.

189. Святое Юр'е, дзе было?

— Святое Юр'е,
Дзе было?
Ран, да рано,
Дзе было? *

— Па мяжэ хадзіла,
Жыта радзіла.

З каласочка —
Жыта бочка,

З каласінкі —
Поўасьмінкі.

Будзем жыта
Тачыці,

Будзем віно
Чыніці,

Будзем хлопчыкаў
Паіці.

Паклічам бога,
Паклічам:

— Да падай, божа,
Ключыкі

Да й адамкнуць
Зямліцу,

Да й выпусціць
Травіцу.

На травіцу —
Расіцу,

Каб кароўкі
З'ядалі,

Каб малачка
Давалі.

* Прыпеў «Ран, да рано» і другі радок кожнай строфы паўтараюцца.

190. Павядзем Юр'е да бору

Павядзем Юр'е да бору
Да пасадзім Юр'е на хвою.
Няхай наша Юр'е пасядзіць
Да болей свету паглядзіць.
Дзе наша Юр'е хадзіла,
Там наша жыта ўрадзіла,
А дзе наша Юр'е юравала,
Там наша жыта красавала.

191. Ой, да бору, Юр'я, да бору

Ой, да бору, Юр'я, да бору,
Ды пасадзім Юрка на хвою,
Ды дамо ж мы Юрку коўш канापель,
Ды й няхай ён лушчыць, як верабей,
Ды й няхай ён скача, як белка,
Ды й няхай ён плача, як дзеўка.

192. Ішлі дзяўке кучкаю

Ішлі дзяўке кучкаю,
Зустрэлі Юр'я ў [в]уліцы.
— Святое Юр'е, дзе ж ты бываў?
— Па межам хадзіў, жыта радзіў.
Чыё жыта добрае,
Судзі, божа, яму лепшае:
Па край зямлі карчыста,
Пасярэдзіне сцябліста,
Пад верх калосся каласіста.
У вадну косаньку спялося,
У вадну сторанку зляглося.
З снапочка — жыта бочка,
З каласочка — жыта гарчык.
Дай жа, божа, абмалаціць,
Срэбра, злата палічыць,
Срэбра, злата каралю,
А здароўе гаспадару.

193. Дзе ты, Юр'е, ўрасіўся?

— Дзе ты, Юр'е, ўрасіўся?
Дзе ты, Юр'е, ўмачыўся?
— Па далах, па росах ходзячы,
Людзям жыта родзячы.
Дабро жыта да дабро,
Радзі, божа, на лета,
Радзі, божа, на лета
Да лепшае за гэта:
У корані караністае,
У саломцы сцяблістае,
У саломцы сцяблістае,
А у коласе каласістае.
У роўным полі капамі,
У цёмным гумне тарпамі.
У цёмным гумне тарпамі,
А у сверне засякамі.
А у сверне засякамі,
А на стале баханамі.

194. Дзе ты, Юрка, разліўся

Дзе ты, Юрка, разліўся,
Дзе ты, Юрка, расіўся?
Ці кароўкі доячы,
Ці волікі пасучы?

195. А ты, Юр'я, Мікола

$\text{♩} = 92$

-А ты, Юр'я, Мікола,
а бый-дзі жыта на ўкола.

— А ты, Юр'я, Мікола,
Абыйдзі жыта наўкола.
Юр'я кажа: «Абыйду».
Мікола кажа: «Пагляджу».
Юр'я кажа: «Ў пучочкі».
Мікола кажа: «Ў каласочкі».
— Дзе ты, Юр'я, ўрасіўся?
Дзе ты, Мікола, ўмачыўся?
— Горы, межы ходзячы,
Жыта, пшаніцу родзячы.
Жыта, пшаніцу — то дабро.
Да дай, божа, на лета,
Да дай, божа, на лета
Лепшую ўроду за гэта.

196. Юр'е, Мікола

Юр'е, Мікола,
Абыйдзі жыта наўкола,
І адамкні зямліцу,
І выпусці расіцу.
І выпусці расіцу
На маладую маладзіцу.
Яна раненька ўставала,
Расіцу абцірала.

197. Разгуляўся Юр'еў конь

Разгуляўся Юр'еў конь,
Разбіў камень капытом.
Як у камені зерне ёсць,
Так у хлопцаў праўда ёсць.

Разгуляўся Юр'еў конь,
Разбіў гарэх капытом.
Як у гарэху зерне ёсць,
Так у дзяўчынак праўда ёсць.

А вы, хлопчыкі, бяжыце,
Вашы конікі ў жыце.
А ты, мілы, не бяжы,
Бо твой конік на мяжы.

198. Божа мой, разгуляўся Юр'еў конь

$\text{♩} = 02$

1. Божа мой, разгуляўся
Юр'еў конь, разбіў камень капы-
том, божа мой.


2. Як у камені зярно ёсць,
божа мой, так у хлопцаў праўда
ёсць, божа мой.

199. Разгуляўся Юр'еў конь

$\text{♩} = 138$

1. Разгуляўся Юр'еў конь,
разбіў камень капытом.

2. Як у камені зярно ёсць,



200. Разгуляўся Юр'еў конь



Разгуляўся Юр'еў конь,
Разбіў каменьчык капытом.
Як у камені зярнё ёсць,
Так у хлопчыка праўда ёсць.
Яго конік хваслівы,
Хвастом вулку падмяце.
Хвастом вулку падмяце,
Табе паненку прывязе.
Вушкамі неба падапрэ,
Вочкамі зоры палічыць,
Вочкамі зоры палічыць,
Цябе, маладога, падвялічыць.

201. Разыграўся Юр'еў конь

Разыграўся Юр'еў конь,
Разбіў камень капытом.
А ў том камню агню нет,
Ў чужой мамкі праўды нет!
Разыграўся Юр'еў конь,
Разбіў арэх капытом,
У том арэху ядро ёсць,
У роднай мамкі праўда ёсць!
Загараўся шэры бор.

— Вы хадзіце, мальцы, тушыці,
 Рэшатам воду насіці!
 А ў рашаце вады нет,
 У нашых мальцах праўды нет!
 Загараўся шэры бор.
 — Вы хадзіце, дзеўкі, тушыці,
 Кубкам воду насіці!
 А ў тым кубку вада ёсць,
 У нашых дзеўках праўда ёсць!

202. Загарэўся сыры бор

Andante



За га рэў ся сы ры бор,
 ні ва ю, Юр' я, ні ва ю!

Загарэўся сыры бор,
 Ніваю, Юр'я, ніваю! *
 Пайшлі хлопцы гасіці,
 Рэшатам ваду насіці.
 А ў рэшаце вады нет,
 А у хлапцоў праўды нет.
 Пайшлі дзеўкі гасіці,
 Вянкамі ваду насіці.
 А ў вяночках вада ёсць,
 А ў дзевачак праўда ёсць.
 Загарэўся сыры бор!

203. Ляцеў бабёр чараз двор

Ляцеў бабёр чараз двор,
 На ём сукенак дзевяць пар,
 На ём шапачка баброва,—
 Загарэлася дуброва.

* Прыпеў «Ніваю, Юр'я, ніваю!» паўтараецца пасля кожнага радка

«Ідзіце, хлопчыкі, гасіце,
 Рэшатам ваду насіце!
 Як у рэшаце вада ёсць,
 Так у хлопчыкаў праўда ёсць!»
 Ляцеў бабёр чараз двор,
 На ём сукенак дзевяць пар,
 На ём шапачка баброва —
 Загарэлася дуброва.
 «Ідзіце, дзевачкі, гасіце,
 Кубачкам ваду насіце!
 Як у кубачку вада ёсць,
 Так у дзевачак праўда ёсць!»

204. Яловае карыта поўна вадой наліта

Яловае карыта поўна вадой наліта.
 Дзевачкі ножкі памылі,
 А хлопчыкі ваду выпілі!
 Дубовае карыта поўна вадой наліта.
 Пчолкі ножкі памылі,
 А дзевачкі ваду выпілі!

205. Юрайка, Юрайка, ці зелена мураўка?

— Юрайка, Юрайка, ці зелена мураўка?
 — Траўка-мураўка зеляненька,
 На вуліцы дзевачак паўненька.
 Траўка-мураўка пабялела,
 На вуліцы дзевачак пагалела.
 Да йшоў дожджык дробненькі,
 Памачыў рукавец тоненькі.

206. Юра барадаты

— Юра барадаты, *
 Стары, нежанаты,
 Юра, ажапіся.
 — Матка, дзевак нету,

* Кожны радок паўтараецца.

Толькі адна ружа,
 І тая ў агародзе
 Садам абсаджана,
 Тынам абтынена,
 Жытам абсеяна.
 Я сад парублю,
 Я й тын паламлю,
 Жыта на хлеб сажну,
 Ружу к сабе вазьму.

207. Юра нежанаты

— Юра нежанаты, *
 Чаму, Юра, не жэнішся?
 — Да бог сына жаніў,
 Усіх святых спрасіў,
 На 'дну Ілю забыў.
 А Ілля падзівіла,
 Тры хмары спусціла:
 Адну дажджавую,
 Другую снежавую,
 Трэцюю градавую.

208. Ой, Юр'я, Юр'я

$\text{♩} = 184$



Ой, Юр'я, Юр'я, не вадзі дзевак
 у танок, не вадзі дзевак у танок.

Ой, Юр'я, Юр'я,
 Не вадзі дзевак у танок,
 Не вадзі дзевак у танок.
 Горка наша ваяванне,
 Горка наша ваяванне,

* Кожны радок паўтараецца.

Ручкі, ножкі рукаванне,
 Ручкі, ножкі рукаванне.
 Ой, Юр'я, Юр'я.
 Не вадзі дзевак у танок,
 Не вадзі дзевак у танок.

209. Шчыр бор пагараіць

♩ ≈ 160

The musical notation consists of two staves. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a 2/4 time signature. The tempo marking is ♩ ≈ 160. The melody starts with a quarter note on G4, followed by a quarter note on A4, and then a half note on B4. The lyrics 'Шчыр бор па га ра іць,' are written below the notes. The second staff continues the melody with a quarter note on C5, a quarter note on D5, and a half note on E5. The lyrics 'шчыр бор па га ра іць.' are written below. The piece ends with a double bar line.

Шчыр бор пагараіць,*
 Што ў тым бары было?
 І сукні, і саболі —
 Дзявоцкія прыборы.
 Лапці і аборы —
 Хлапцоўскія прыборы.

210. Юр'я, сыры бор гарыць!

— Юр'я, сыры бор гарыць!
 — А што ў тым бару стаіць?
 — Стаіць новая клетка.
 — А што ў той клетцы ляжыць?
 — Лапці і аборы — дзяцюцкія ўборы.
 — Юр'я, сыры бор гарыць!
 — А што ў тым бару стаіць?
 — Стаіць новая скрыня.
 — А што ў той скрыні ляжыць?
 — Сукні і суборы — дзявоцкія ўборы.

* Кожны радок паўтарасца.

211. Ой ты, Юрка, не ваюй

$\text{♩} = 116$

Ой ты, Юрка, не ваюй
дай на коніку пагарцуй,
дай на коніку пагарцуй.

Ой ты, Юрка, не ваюй
Дай на коніку пагарцуй. *

Былі ў Юркі тры дачкі,
Яны вялікі параслі.

Адна была тонка, висока,
То тая пайшла далёка.

Другая была румяна,
Тая выйшла за пана.

Трэцяя была маленька,
Тую ўзяў сам кароль.

Сабраліся ўсе крулёве,
Дзівуваліся з караля.

— Ой ты, крулю найяснейшы,
Чаму не ўзяў харашэйшу?

А круль крулям адказаў:
— Саму лепшу сабе ўзяў.

* Другі радок кожнай строфы паўтараецца.

212. Было у Юры тры дачкі

Было у Юры тры дачкі.
Не ваюй, Юры, не ваюй! *
Першую узяў паповіч,
Другую узяў каралевіч,
Трэцюю узяў сам пановіч.
Сабраліся зяці ў госці,
Сталі яны тарасавацца,
Сталі з пановіча насміхацца:
— Ці табе не было белай румянай,
Ці табе не было тонкай высокай,
Што ты ўзяў чорную маленькую?
Стаў пановіч адказаваць:
— Бела-румяна скоро змыецца,
Тонка-высока скоро зломіцца,
А чорна маленька жаць будзе.

213. А што ў лесе

А што ў лесе **
Стучыць, гручыць? —

Святы Юры
Церам цешыць.

Што ў цераме
Крычыць, плачыць? —

Юр'ева маць
Доньку біла.

— А дзе, донька,
Венчык дзела?

Венчык дзела
Пярловенькі?

— Ехаў, маці,
Князь Васілі

* Прыпеў «Не ваюй, Юры, не ваюй!» паўтараецца пасля кожнага радка.

** Першы радок кожнай страфы паўтараецца.

А зняў венчык
Пярловенькі,

Павёз дзеўкам
Курманаўскім.

Іх спаднічкі
Пяньковыя,

Іх хвартучкі
Пасконныя.

А што ў лесе
Стучыць, гручыць?

Святы Юры
Церам цешыць.

Што ў цераме
Крычыць, плачыць?

Юр'ева маць
Доньку біла.

— А дзе, донька,
Венчык дзела?

Венчык дзела
Пярловенькі?

— Ехаў, маці,
Князь Васілі

А зняў венчык
Пярловенькі.

Павёз дзеўкам
Багацькаўскім.

Іх сарочкі
Паркалёвыя,

Іх спаднічкі
Шаўковыя!

ТРАЕЦКІЯ ПЕСНІ

214. Пойдзем, дзевачкі

Пойдзем, дзевачкі,
Мы у гай гуляць,
Ай, люлі, люлі,
У гай гуляць.

У гай гуляць,
Вянкі завіваць,
Ай, люлі, люлі,
Вянкі завіваць.

Як заўём вянкі
Ды на ўсе святкі,
Ай, люлі, люлі,
Ды на ўсе святкі.

На духоўскія
І на пятроўскія,
Ай, люлі, люлі,
І на пятроўскія.

Ох, што дух-тройца,
То субор дзеўкам,
Ай, люлі, люлі,
Субор дзеўкам.

А святы Ілля —
То разгон дзеўкам,
Ай, люлі, люлі,
То разгон дзеўкам.

Разагнаў дзевак
Па чыстым полю,
Ай, люлі, люлі,
Па чыстым полю.

Па ельнічку,
Па бярэзнічку,
Ай, люлі, люлі,
Па бярэзнічку.

215. Шумела, гарэла асіна

Шумела, гарэла асіна, *
Ну, я, малада, тушыла,
Рэшатам ваду насіла,
Толькі ў рэшаце вады нет.
Цябе, асінка, не ўтушу,
Па полі іскар'е разнашу,
Тушыць, не ўтушыць дробны дождж.
Асіна балота красіла,
Бяроза дзевачак прасіла:
— Пайдзём, дзевачкі, на луг гуляць,
Зялёных вянкоў завіваць,
Заўём мы вянкi на святкі,
На гадавыя празнічкі.

216. Гукала бяроза дзевачак ў лес іціць

Гукала бяроза дзевачак ў лес іціць:
— Хадзіце, дзевачкі, вянкi віць,
Заўём вянкi на ўсе святкі.
Кукуй, зязюля серая,
Нядоўга табе кукаваць.
Прыдзець пара светлая
Вянкi развіваць
А ад троічкі да Пятра
Ды да яснага да утра.

217. Хадзіце, дзевачкі, у лес гуляці

— Хадзіце, дзевачкі, у лес гуляці.
Зялёных вянкоў завіваці.
— А мы ўжо вяночкі завілі
І гарэлачку папілі.
Закукуй, зязюля, закукуй!
Нямнога табе кукаваці —
Ад вялікадня да Пятра
Ды ад чыстага чацвярга.

* Кожны радок паўтараецца.

218. Пойдзем, дзевачкі

Пойдзем, дзевачкі,
Ва луга, лужочкі
Завіваць вяночкі.
Мы заўём вяночкі
На годы добрыя,
На жыта густое,
На ячмень каласісты,
На авёс расісты,
На грачыху чорную,
На капусту белую.

219. Ай, не радуйся, зялён дуб

[Moderato]



Ай, не ра_ дуй_ ся, зя_ лён дуб,
ай, не ра... дуй_ ся, зя_ лё_ ны.

Ай, не радуйся, зялён дуб,
Ай, не радуйся, зялёны.
Не к табе ідзём вянкi вiць,
Не к табе ідзём вянкi вiць.
Ай, узрадуйся, бяроза,
Ай, узрадуйся, белая.
Мы к табе ідзём вянкi вiць,
Мы к табе ідзём вянкi вiць.

220. Ты не радуйся, зелен дуб!

$\text{♩} = 80-84$



Ты не ра_ дуй_ ся, зе_ лен дуб!
Не к та_ бе і_ дзём — к бя_ ро_ зе,



Ты не радуйся, зелен дуб!
 Не к табе ідзём — к бярозе,
 Не цябе заўём — бярозку.
 Заўём бярозку сосенкаю —
 Звянчаем Аксенку з Сенічкам.

221. Радуйся, бяроза, што дзеўкі ідуць

Радуйся, бяроза, што дзеўкі ідуць,
 Дзеўкі ідуць, вяночкі заўюць.
 — Бярозанька кудравая, малажавая!
 Ты калі расла, калі вырасла?
 — А расла па дажджу, красавалася па солнышку.
 — Анісьюшка, ну Анісьюшка, ты калі расла,
 Ты калі расла, калі вырасла?
 — Я расла у родн[ага] бацьюшкі,
 Красавалася ў роднай матушкі.

222. Ну, не радуйся ты, дубняк, кленнік

Ну, не радуйся ты, дубняк, кленнік,
 Што дубняк, кленнік, ель кудравая,
 Ель кудравая, зелена сасна.
 Толькі радуйся, бела бяроза,
 Што ты белая да кудравая,
 Ну кудравая, малажавая,
 Што к табе ідуць красны дзевіцы,
 Ну нясуць табе ўсе гасцінічкі —
 Усё шырыначкі да платошачкі.
 А за імі ідуць стары бабушкі,
 Ну нясуць табе ўсё гасціначкі —
 Усё яечніцы з драчоная.
 А за імі ідуць стары старыкі,
 Табе кланяюцца, бела бяроза,
 Што ты белая да кудравая,
 Ну кудравая, малажавая.

223. Не радуйся, клён да ясення

Не радуйся, клён да ясення,
Не к табе ідуць дзеўкі красныя,
Не табе нясуць яешні смашныя,
Гарэлку горкую, скрыпку звонкую.
Ай, люлі, ай, люлі!
Ай, люлі, люлі, люлі!
Ты радуйся, белая бяроза,
К табе ідуць дзеўкі красныя,
Табе нясуць яешні смашныя,
Гарэлку горкую, скрыпку звонкую.
Ай, люлі, ай, люлі!
Ай, люлі, люлі, люлі!
Дух да троіца — дзеўкам зборышча,
А святы Ілля — дзеўкам разбор!
Ай, люлі, ай, люлі!
Ай, люлі, люлі, люлі!

224. Уж ты не радуйся, клён-дзерава

Уж ты не радуйся, клён-дзерава,
Ах да люлі, люлі, клён-дзерава.
Не к табе ідуць красныя дзеўшкі,
Ах да люлі, люлі, красныя дзеўшкі.
Як к табе ідуць малады малодушкі,
Ах да люлі, люлі, малады малодушкі.
Уж ты радуйся, белая бярэзінька,
Ах да люлі, люлі, белая бярэзінька
Мы к табе ідзем, красныя дзеўшкі,
Ах да люлі, люлі, красныя дзеўшкі.
Красныя дзеўшкі, малады малодушкі,
Ах да люлі, люлі, малады малодушкі.
Мы пакумімся, пагалубімся,
Ах да люлі, люлі, пагалубімся:
Ты мне кума, а я табе кумка,
Ах да люлі, люлі, а я табе кумка.
З табою куміліся, не браніліся,
Ах да люлі, люлі, не браніліся.

225. Ой, вийду ж я на вулицу

$\text{♩} = 116$

Ой, вий_ дуж я на
 ву_ лі_ цу — тра_ ва - му_ ра_
 ва, ой, вий_ дуж я на
 ву_ лі_ цу — тра_ ва - му_ ра_ ва.

Ой, вийду ж я на вулицу —
 Трава-мурава. *

Сюды-туды гляну —
 Чужа старана.

Ой, да вийду ж я за другія —
 Там сад-вінаград.

А ў тым садзе-вінаградзе
 Падружкі мае.

Вы дзевачкі-паненачкі,
 Падружкі мае,

Як пойдзеце ў чыста поле,
 Завіце мяне.

Як будзеце кветкі рваць,
 Нарвіце і мне,

* Кожная строфа паўтараецца.

Як будзеце вянкi вiць,
Савiце i мне,

Як будзеце вадой пускаць,
Пусцiце i мой.

Усе вянкi вадой пайшлi,
А мой вот i не,

Усе дружкi з вайны прыйшлi,
А мой вот i не.

Усе дружкi на конiках,
А мой пехатой,

Усе дружкi у боцiках,
А мой басатой.

226. Вы кумачкi-галубачкi, сястрыцы мае

Вы кумачкi-галубачкi, сястрыцы мае,
Вы кумачкi-галубачкi, сястрыцы мае,
Як пойдзеце ў зялёны сад, гукнiце й мяне,
Як пойдзеце ў зялёны сад, гукнiце й мяне.
Як будзеце вы краскi рваць, нарвiце i мне,
Як будзеце вы краскi рваць, нарвiце i мне.
Як будзеце вянкi звiаць, савiце i мне,
Як будзеце вянкi звiаць, савiце i мне.
Як будзеце на галоўкi класць, ўскладзiце i мне,
Як будзеце на галоўкi класць, ўскладзiце i мне.
Як будзеце на Дунай пускаць, пусцiце i мой,
Як будзеце на Дунай пускаць, пусцiце i мой.
А ўсе вянкi паверх пывуць, а мой патануў,
А ўсе вянкi паверх пывуць, а мой патануў,
А ўсе дружкi з Масквы iдуць, а майго няма,
А ўсе дружкi з Масквы iдуць, а майго няма.

227. За рэчкаю, за быстраю

$\text{♩} = 138$

За рэч_ ка_ ю, за быс_ тра_ ю сла_

бод_ ка ста_ іць,

За рэчкаю, за быстраю
Слабодка стаіць. *

Небольшая слабодачка —
Чатыры двары.

Ой, а ў той жа слабодачке
Чатыры кумы.

Вы кумушкі-галубушкі,
Падружкі мае,

Куміцеся, любіцеся,
Любіце й мяне.

Як будзеце ў зялён сад ісці,
Гукайце й мяне,

Як будзеце красэчкі рваць,
Нарвіце і мне,

Як будзеце вяночкі віць,
Савіце і мне.

Як будзеце на галоўкі класць,
Кладзіце і мне,

Як будзеце на Дунай пускаць,
Пусціце і мой.

А ўсе вянкi паверх пайшлі,
А мой на дно паў,

* Кожная страфа паўтараецца.

А ўсе дружкі з вайны прыйшлі,
А мой запрапаў.

228. А кумачкі-галубачкі

А кумачкі-галубачкі,
Сястрыцы вы мае,

Вы пойдзеце ў зялёны сад,
Гукайце й мяне.

Вы будзеце цвяточкі рваць,
Сарвіце і мне,

Вы будзеце вяночкі віць,
Савейце і мне.

Вы будзеце на галоўку класць,
Ускладзеце і мне.

Вы будзеце на Дунай кідаць,
І скіньце і мой.

Усе вянкi паверх пльвуць,
А мой патануў,

А ўсе дружкі са вайны йдуць,
А майго няма.

Ці затапіўся, ці задавіўся —
Ізвесці няма.

Пайду я к свайму татачку
На парадачку.

— Парай, парай, мой татачка,
Мне парадачку.

А парадачка небольшая —
Адкуль дружка ждаць?

Адкуль мне міленькага
Свайго дажыдаць:

Ці з Кіева, ці з Сібіры,
Ці з тае Масквы,

А ці з тае староначкі,
Дзе мой бацька п'ець?

А ён жа п'ець, а ён жа п'ець,
За мной пасла шлець.

Па тры паслы, па чатыры
І сам за мной ідзець.

— За чым, за сім, мая дзетачка,
Забарылася,

Ці за гусямі, ці за вуцямі,
Ці за лебедзямі?

— Забарылася, мой татачка,
За дзетачкамі,

Забарылася, мой родненькі,
За дробненькімі.

Накарміла, напаіла,
Спаці палажыла.

229. Да вы кумушкі, вы галубушкі

Да вы кумушкі, вы галубушкі,
Падружанькі мае,
Кумецеся да любецеся
Да любеце й мяне.

Кумецеся да любецеся
Да любеце й мяне,
Недзе ж наша бяздольніца
На чужой старане.

Як пойдзеце ў сад вішнёвы,
Успамянеце й мяне,
Як будзеце цвяточкі рваць,
Пазавеце й мяне.

Як будзеце цвяточкі рваць,
Пазавеце й мяне,
Як будзеце вяночкі віць,
Савеце і мне.

Як будзеце вяночкі віць,
Савеце і мне,
Як будзеце ў рэчку пускаць,
Пусцеце і мой.

Усе ж вяночкі паверсе ідуць,
Мой жа — на дно,
Усе з вайны малайцы ідуць,
Майго не відно.

Як пайшоў жа мой міленькі,
Пайшоў ваяваць,
Мяне пакінуў няшчасную
Увесь век гараваць.

230. Запей, запей, саловушка

Запей, запей, саловушка,
У вішнёвым саду. *

Не задавай зазнобушкі
Сярдзечку майму.

Няўжо ж маё сярдзеч[уш]ка
Зазнабілася.

Ох, я па мілым дружочку
Зажурылася.

Усе дзеўкі ў паход ідуць,
А я дома шчэ.

Усе дзеўкі краскі рвуць,
А я дома шчэ.

* Кожная страфа паўтараецца.

Вы кумушкі-падружачкі,
Сястрыцы мае,

Як будзеце ў зелен сад іціць,
Завіце мяне.

Як будзеце вы краскі рваць,
Нарвіце і мне,

Як будзеце вяночкі віць,
Савіце і мне,

Як будзеце на Дунай пускаць,
Пусціце і мой.

Не ўсе вянкi паверх пльвуць,
А мой на дно паў,

Не ўсіх дружкі з паходу йдуць,
А мой там прапаў.

231. Ну-тка, кума, пакумімся!

Ну-тка, кума, пакумімся!
Ну-тка, дзеўка, пагалубімся!
Ты мне кума, а я табе,
З кумой скуміліся,
Душа з душой злюбiліся.
Не хадзі, кума, вясной замуж:
Вясною хлеба нетуці,
А хадзі, кума, замуж восенню:
Восенню, кума, пірагоў напякуць.

232. І куміліся, і любiліся

І куміліся, і любiліся,
І з кумой пасварыліся.
Тры дні, два дні ядналіся.
Гарэлкаю пахмяляліся.
Кумусічка, любусічка,
Не бі маіх вуцянят.

Мае вуцяняткі
Табе шкоды не нарабілі:
Паядаўшы грэчкі,
Паляцелі да рэчкі,
Паядаўшы пшанічкі,
Паляцелі да крынічкі.

233. Выхвалялася бяроза

Выхвалялася бяроза,
Што ў яе лісточак зялёненьк,
Што ў яе вецвікі да долу.
Як зачуў, пачуў стары дуб:
— Не хваліся, — кажыць бярозе, —
Не сама бяроза расцілася,
Расціў бярозу гасподзь бог,
Зеляніў лісточкі дожджычак.
Выхвалялася дзевачка,
Што ў яе саянчык да долу.
Як зачуў, пачуў дзяцінка:
— Не сама дзевачка спраўляла,
Спраўляла табе мамачка.
— А ў мяне касіца да пояса.
— Не сама касіцу расціла,
Расціла касіцу мамачка.

234. А наш Іванька панок быў

А наш Іванька панок быў, *
Ён у Крычаве вянок віў,
Па ўсіх гарадах разнасіў.
Куплялі дзевачкі — не прадаў,
Сваёй Марфачцы дарам аддаў,
А не дарам аддаў, кальцо зняў.

* Кожны радок паўтараецца.

235. Валялём! Да на вуліцы ярловіца, валялём!

Allegretto

Ва_ ля_ лём! Да на ву_ лі_ ци
яр (ы) _ ло_ ві_ ца, ва_ ля_ лём!

Валялём! Да на вуліцы ярловіца, валялём!
 Валялём! Ой, цяжка хлопцам пятровіца, валялём!
 Валялём! Да судзі ж божа Пятра даждаць, валялём!
 Валялём! Да Пятра даждаць, хлеба нажаць, валялём!
 Валялём! Да тады пойдом у Жыцін у дзеўкі, валялём!
 Валялём! У Жыціне дзеўкі харошыя, валялём!
 Валялём! Ой, да ўсе ж яны багатыя, валялём!
 Валялём! Даюць падаркі памятныя, валялём!
 Валялём! А ў Крамку дзеўкі худобанькі, валялём!
 Валялём! Даюць падаркі крапіўныя, валялём!

236. Саду мой, саду, саду зялёны

Гэй, у - ля - лё! Са_ ду мой,
са_ ду, са_ ду зя_
лё_ ны, гэй, у - ля - лё!

Гэй, у-ля-лё! Саду мой, саду, саду зялёны, гэй, у-ля-лё!
 Гэй, у-ля-лё! Саду зялёны, чаму не вясёл? Гэй, у-ля-лё!
 Гэй, у-ля-лё! Раба зязюля сад весяліла, гэй, у-ля-лё!
 Гэй, у-ля-лё! Сад весяліла, ў бор паляцела, гэй, у-ля-лё!
 Гэй, у-ля-лё! Двору мой, двору, двору шырокі, гэй, у-ля-лё!

Гэй, у-ля-лё! Двору шырокі, чаму не мяцён? Гэй, у-ля-лё!
Гэй, у-ля-лё! Млода Марылька двор падмятала, гэі, у-ля-лё!
Гэй, у-ля-лё! Двор падмятала і замуж пайшла, гэі, у-ля-лё!

237. Ты малодка, малодка маладая

Ты малодка, малодка маладая,
О-ох, ле-ле-лё, маладая!
Да чаго ты, малодачка, стара стала?
О-ох, ле-ле-лё, стара стала.
Ох ты, траўка-мураўка зялёная,
О-ох, ле-ле-лё, зялёная,
Да чаго ты, муравачка, пачарнела?
О-ох, ле-ле-лё, пачарнела.
Ці не гусі цябе сашчypалі,
О-ох, ле-ле-лё, сашчypалі.
Ці не маленькія гусяняткі?
О-ох, ле-ле-лё, гусяняткі.
Ці не дзеўкі цябе прытапталі,
О-ох, ле-ле-лё, прытапталі.
Да ўсё тымі чабатамі чырванымі,
О-ох, ле-ле-лё, чырванымі.
Да ўсё тымі падкоўкамі сталянымі?
О-ох, ле-ле-лё, сталянымі.

238. А я, маладзенька, растапчу, растапчу

А я, маладзенька, растапчу, растапчу,
Траўку-мураўку вытапчу, вытапчу,
Каня вараненька выпушчу, выпушчу,
Кароўку-буронку выганю, выганю!
Разыграўся воран конь, воран конь,
Разбіў камень капытом, капытом,
А ў тым камні агня нет, агня нет,
Ў майго мужа праўды нет, праўды нет:
Ён сшыў Дуні башмачкі, башмачкі,
А жане сплёў кавярзні, кавярзні:
«Ты насі, жана, паглядай, паглядай,
Ды к празнікам паблюдай, паблюдай!
Ты насі, Дуня, не жалей, не жалей!»

239. Ну, не плач, трава, не рыдай, шаўкова

Ну, не плач, трава, не рыдай, шаўкова,
Што цябе то мы прыўталочылі.
Ну, пайшла трава к самому хрысту:
— Ах вы, хрысце мае нябёсныя!
Рассудзіце мяне з краснымі дзевушкамі,
З краснымі дзевушкамі, да з малодушкамі,
Што з малодушкамі, ну са ўдовушкамі,
Што яны лі мяне прыўталочылі.
— Ты не плач, трава, не рыдай, шаўкова,
Што яны цябе прыўталочылі.
Напушчу на цябе дажджы частыя,
Дажджы частыя, росы сільныя,
Адрасцець трава высака, зеляна.
Ну, пайшла трава дамой з радасцю.

240. Траўка-мураўка, да чаму не зелена?

— Траўка,-мураўка, да чаму не зелена?
— Да як жа мне зялёнай не быць:
Мяне дзеўкі стапталі,
Да касцёла ходзючы,
Пана бога просючы:
«Да дай жа мне божа
Свёкарку багатага,
Свякроўку ласкавую,
Мілога шчаслівага.
Да каб я, маладзенька,
Піла, ела харашэнька,
Лепі таго хадзіла:
Ў будзень дзень ў ксаміце,
Ў святы дзень ў золаце:
Ў ксаміце жыта жаці,
У золаце пагуляці».

241. Ой, над ракою, над вадою

Ой, над ракою, над вадою,
Над вадою
Стаялі коні чарадою,

Чарадою.
Ой, толькі сесці паехаці,
Паехаці,
У Крываносах дзеўку засватаць,
Засватаць.
У Крываносах дзеўкі багаты,
Багатыя,
У іх падаркі рагатыя,
Рагатыя.
А ў Прусах дзеўкі ўбогія,
Убогія,
У іх падаркі шаўковыя.

242. Ляцелі гусі гукаючы

Ляцелі гусі гукаючы,
Слаўнага сяла шукаючы.
Слаўна сяло Намастырскае:
У ім юлачкі шырокія,
У іх дзевачкі харошыя,
У іх галоўкі, як макоўкі,
Яны шчабечуць, як ластаўкі.
Ляцелі гусі гукаючы,
Брыдкага сяла шукаючы.
Брыдка сяло Восаўска:
У ім вулачкі вузенькія,
У іх дзевачкі брыдзенькія,
У іх галовішчы, як памялішчы,
Яны дзяруцца, як дзяркачышчы.

243. Вярбовая кладка на вярбе ляжала

Вярбовая кладка на вярбе ляжала,
На вярбе ляжала і з вярбы упала,
І з вярбы упала, хлопчыкаў пабіла.
Хлопчыкі сядзелі, работу рабілі,
Да работу рабілі, да сабачак лупілі,
Ножыкаў не малі, зубкамі абцягалі.
Вярбовая кладка на вярбе ляжала,
На вярбе ляжала і з вярбы упала,
І з вярбы упала, дзевачак пабіла.

Дзевачкі сядзелі да работу рабілі,
 Работу рабілі, да шырыначкі шылі.
 Нітак не малі, шаўкамі абшывалі!

244. Хадзіце, дзевачкі

— Хадзіце, дзевачкі,
 У луг гуляць, *

Зялёных вянкоў
 Развіваць.

— А мы вяночкі
 Развілі,

Мы гарэлачку
 Папілі.

А рабятушкам
 Не далі.

А рабятушкі
 Барбасы.

245. Памажы нам, божа

$\text{♩} = 84$

Па_ ма_ жы нам, бо_ жа,

па_ ма_ жы нам, бо_ жа,

бо_ жа мі_ лы, на й у_ лач_ ку выйсц [i].

* Кожная страфа паўгараецца.

Памажы нам, божа,
Памажы нам, божа,
Божа мілы, на й улачку выйсці.

На й улачку выйсці,
На й улачку выйсці,
Божа мілы, песенку запеці.

Такую вясёлу,
Такую вясёлу,
Божа мілы, дзевачка плача.

Не за любага ідучы,
Не за любага ідучы,
Божа мілы, пасцелю сцелючы.

Пасцелю, пасцелю,
Пасцелю, пасцелю,
Божа мілы, ў тры рады пярыны.

Чацвёрты падушкі,
Чацвёрты падушкі,
Божа мілы, там палягуць душкі.

246. Ці ты бывала, тройца, ці бывала?

Не вельмі скора ♩=116

1. Ці ты бы_ ва_ ла, трой_ ца,
ці бы... _ ва_ ла?

Ой, н й, ма_ ла_ да_ я,
не ўга_ да... [ла].

2. Я і, ма_ ла_ да_ я,

The musical score is written on five staves. The first staff begins with a treble clef, a key signature of two flats (B-flat and E-flat), and a 4/4 time signature. The melody is simple and folk-like, with some notes beamed together. The lyrics are written below the notes. The second staff continues the melody and includes a fermata over the word 'ва'. The third staff continues the melody. The fourth staff continues the melody and includes a fermata over the word 'да'. The fifth staff continues the melody and includes a fermata over the word 'я'. The lyrics are written below the notes.

не ўга... да ла, Я

і ма ла да, на ву лі цы

не бы ва... [ла]

Ці ты бывала, тройца, ці бывала?
 Ой, я й, маладая, не ўгадала.

Я і, маладая, не ўгадала,
 Я і, малада, на вуліцы не бывала.

Да й на вуліцы я й не бывала,
 Эх, мяне мая мамачка не пушчала.

Мяне мая мамачка не пушчала,
 Ой, да й у камору, ой, запірала.

Да й у камору, эх, запірала,
 А у каморачцы акеначка.

А ў каморачцы ды акенечка,
 А там мяне, маладой, ой, бядненечка.

А там мяне, маладой, бядненечка,
 А па вуліцы дымок, ох, ды ідзе.

А па вуліцы дымок ды ідзе,
 А там мой міленькі танок вядзе.

А там мой міленькі танок вядзе,
 А у левай руцэ ён вянок нясе.

247. Ой, была тройца, была

Ой, была тройца, была,
Я ж, маладая, не ўгадала.

Я ж, маладая, не ўгадала,
Ой, калі троіцу прагуляла.

Я ж, маладая, таргуючы,
Свайго свёкра прадаючы.

Свёкра прадала — тры рублі ўзяла,
Бацька купіла — сто рублёў дала.

248. Хадзіла тройца каля аконца

$\text{♩} \approx 96-100$

1. (I) Бо жа ж мой,
ка дзі ла трой ца ка
ля [а] кон ца, бо жа ж мой.

2. (I) Бо жа ж мой,
я ж, ма ла дзень ка я,
не выс па ла ся, бо жа ж мой.

The musical score is written in a single system with two parts. The first part is marked '1. (I)' and the second '2. (I)'. The tempo is indicated as approximately 96-100 beats per minute. The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 2/4. The melody is written on a treble clef staff. The lyrics are written below the notes, with some words underlined. The first part ends with a double bar line, and the second part also ends with a double bar line.

Хадзіла тройца каля аконца. *
Я ж, маладзенькая, не выспалася,
На таргу была, таргу слухала.
А хто ж дораг, а хто ж дзешаў?
За дзевак тысячы даюць,
А хлопчыкаў дарма не бяруць.

249. Дзеўкі ў луг ішлі

Дзеўкі ў луг ішлі,
Сто рублей найшлі.
Ай, люлі, люлі,
Сто рублей найшлі.

Дзеўкі з лугу йшлі,
Пяцьдзесят знайшлі,
Ай, люлі, люлі,
Пяцьдзесят знайшлі.

Мы куміліся,
Не сварыліся,
Ай, люлі, люлі,
Не сварыліся.

Раскуміліся
Й пасварыліся,
Ай, люлі, люлі,
Пасварыліся.

250. Ай, не радуйся, зялён дуб

Ай, не радуйся, зялён дуб,
Ай, не радуйся, зялёны,
Не к табе ідзем вянкi развіваць,
Не к табе ідзем вянкi развіваць.
Ай, узрадуйся, бяроза,
Ай, узрадуйся, белая,
Мы к табе ідзем вянкi развіваць,
Мы к табе ідзем вянкi развіваць.

* У пачатку і канцы кожнага радка пяцца прыпеў «Божа ж мой»

Разаўём вянкi на святкі,
 Разаўём вянкi на святкі,
 На гадавыя празнічкі,
 На гадавыя празнічкі.
 А мы вяночкі развілі,
 А мы вяночкі развілі,
 Мы гарэлачку папілі,
 Мы гарэлачку папілі,
 Мы яшаньку паелі,
 Мы яшаньку паелі.

251. Ой ты, тройца

♩ = 84

Ой ты, тройца,
 пра-свята-я ба-га-ро-
 дзі... -і-ца, а хто
 лён па-се-яў, то ня-
 хай за-ро-дзі... [ша].

Ой ты, тройца,
 Прасвятая багародзіца,
 А хто лён пасеяў,
 То няхай зародзіцца.

А хто лён сеяў —
 То няхай зародзіцца,
 А хто не сеяў,
 То няхай не родзіцца.

252. Тройца, тройца...

Тройца, тройца, святая багародзіца,
Пасею жыта, да няхай зародзіць.
Пасею жыта, пасею пшаніцу,
Зарадзі, божа, усяку пашніцу.
Што зародзіцца, то для майго бацюхна,
Што не зародзіцца, то для майго свёкарка.
Саладок мядок, то для маёй матанькі,
А горка гарэлка, то для маёй свякоркі.

253. Тройца, тройца...

Тройца, тройца, святая багародзіца,
Пасею лёна, няхай зародзіцца.
Што хорошы лён, то для матанькі маёй,
А што найхорошы, для мяне, маладой,
А што з чарыўкаю, то для свякроўкі ліхой,
Бо свякроўка не родная маці,
Будзе хадзіці да чарыўку вырываці.

254. Ой ты, тройца...

Ой ты, тройца, прасвятая багародзіца,
Да пасеем жыта, да няхай зародзіцца.
Пайду я таго жыта глядзеці,
Аж вывела перапёланька дзеці.
Ой, пайду я другі раз глядзеці,
Да забралі перапёлчыны дзеці.
Да бадай таму тры гады хварэці,
Хто забраў перапёлчыны дзеці.

255. Ой, трэйца, трэйца...

$\text{♩} = 80$

Ой, трэйца, трэйца,
багародзіца,
пасеем жыта й
да няхай зародзіца...

Ой, трэйца, трэйца, багародзіца,
Пасеем жыта й да няхай зародзіца.

Пасеем жыта і пшанічаньку,
Зарадзі, божа, ўсякую пашнічаньку.

Ой, і на дворэ да зіменькая роса,
Да жаль дзядзюхне, што твая жана боса.

Ой, калі табе, да мой дзядзюхна, жаль жа,
Купі чобаткі, як чырвоненькі жар.

Ой, калі табе, да мой дзядзюхна, шкода,
Купі чобаткі, каб ёй было выгодна.

Ой, куплю ж бо я сваёй міленькай двое,
Будзем хадзіці па вадзіцу абое.

КУСТАВЫЯ ПЕСНІ

256. Тройца, тройца...

Тройца, тройца, святая багародзіца,
А ў нашым Чамярыне хораша паводзіцца,
А ў нашым Чамярыне хораша ходзяць,
А ў нашым Чамярыне хораша куста водзяць.

257. Да чэраз сяло Багданаўскае

Да чэраз сяло Багданаўскае
Шло войска ўсё ж дзявоцкае.
Да камянчане не здзівіліся,
Што ў Багданаўцы парадзіліся.
Бог вам даў, багданавачкі,
Што ў вас кусты ўсе кляновыя,
А вяночкі ўсе ж пярловыя.
А ў нас кусты ўсе лазовыя,
А вяночкі ўсе ж безазовыя.

258. Павядзем куста пад гай зеляненькі

Павядзем куста пад гай зеляненькі,
Сустрэне нас да казак маладзенькі,
Стане нас да дарогу пытаці,
А мы, малады, не смелі адказаці.
Сказала б яму да пад гай зеляненькі,
Да шкада будзе, шчо казак маладзенькі.
Сказала б яму з мосту да ў воду,
Да жаль будзе, шчо казацкага роду.
Сказала б яму, шчо пад калінавы мосты,
Да жаль будзе, шчо да матанькі ў госці.

259. Выйдзі, выйдзі, слаўны пане, з пакою

Выйдзі, выйдзі, слаўны пане, з пакою,
І звялі, дзе кустові стаці пад вішэнкою.
Вячэраці даці піражкі ў масле,

А окала куста ўсё дзевачкі красны.
Уквецілі куста з самага клёну,
Выкінь, пане, хоць па залатому.
Уквецілі куста з самага бэзу,
Выкінь, пане, кустові хоць на адзежу.

260. Ох, мы ж былі у харошаму й бору

Ох, мы ж былі у харошаму й бору
І звiлі куста ж із зялёнага клёну.

І звiлі куста із зялёнага клёну,
Да прывялі куста ды й да слаўнага двору.

Да прывялі куста ды й да слаўнага двору,
Проша пана выйці із новага ж пакою.

Проша нам вынесці тры барылкі гарылкі,
Мы прывялі куста да харошых тры дзеўкі.

Ой, у нашага куста ножанькі невялічкі,
Ой, проша вынесці да хоч на чаравічкі.

261. Ой, дзень добры, да наш пане, да хаты

Ой, дзень добры, да наш пане, да хаты,
Ой, ці ж вяліш нашаму кусту стаці,
Бочку мядочку прыпявалначкам даці,
Нам, маладзенькім, на ганачку пагуляці.

262. Прывялі куста зеляненькага клёна

Прывялі куста зеляненькага клёна.
Дай нам, пане, хоць па залатому,
Дай нам, пане, тры барыла гарэлкі,
Прывялі куста да харошай дзеўкі.
Да не тут кусту да стоем стаяці,
Трэба кусту піці-есці даці,
Трэба кусту да добрая выгода,
Трэба кусту крынічная вода.

263. Да й прывялі куста зялёненькага клёну

Да й прывялі куста зялёненькага клёну,
Дай нам, паня, хаця па залатому.
Да ў нашага пана вышывана сарочка,
Хто ж яе вышываў невялікага росту,
Трэба чаравічкі кожнай да памосту.

264. Зацвіла ў гародзе ружа

Зацвіла ў гародзе ружа,
У нашым дворы наша пані хароша,
Не пашкадуе нашаму кусту гроша.
Проша, пані, нашый куст надарыці,
А свой дом звесяліці.

265. Куста, куста да пад цёмны лес

Куста, куста да пад цёмны лес,
А ў гэтым доме гаспадыня хароша.
— Выйдзі, выйдзі, наша пані, з пакою,
Да вынесь, вынесь тры рублі з сабою,
Да выкаць, выкаць тры барэлкі гарэлкі.
Прывялі куста ставецкі чарнаброўкі,
А чыньчаначкі да й усё дзівавалі,
Што стаўляначкі харашо куста ўбралі.
Да на іх вянкі ўсё кляновыя,
А сукні-шаўкі ўсё шаўковыя.

266. Мы былі у вялікаму лесе

Мы былі у вялікаму лесе,
Ізвілі куста з зялёнага клёну.
— Да выйдзі, пані, із новага пакою,
Да вынесь нашаму кусту хоць па залатому.
Бо ў нашага куста ножкі невялічкі,
Трэба яму, трэба панчошкі, чаравічкі.
У нашага куста ножанькі маленькі,
То трэба яму чаравічкі маленькі.

Адныя чаравічкі па саду хадзіці,
 А другія — абедзец варыці,
 А трэція — вадзіцу насіці.

267. На двору да халодная роса

— На двору да халодная роса,
 Не хадзі, мая мілая, боса.
 — Калі ж табе, мой міленькі, жаль,
 Купі чаравічкі чырвоны, як жар.
 — Куплю ж табе, мілая, і трое,
 Будзем хадзіць па вадзіцу абое,
 Куплю табе чаравічкі, панчошкі
 Да на твае белыя ножкі.
 Адна пара — па вадзіцу хадзіці,
 Друга пара — ў хаце дзела рабіці,
 Трэця пара — да касцёла хадзіці.

268. У нашага пана

[Allegretto]

у на_ ша_ га па_ на
 ха_ ра_ шэнь_ка на д(ы)_ ва_ ры,
 ста_ іць ча_ рэ_ шан(і)_ ка
 па к(а)_ ры_ ні_ ніч(ы)_ ка ў ва_ дз[е].

У нашага пана
 Харашэнька на двары,
 Стаіць чарэшанька
 Па карынінічка ў вадзе,
 Да яе голлечка й

Да на цені пахіляла,
 Да нашага ж пана
 Да й удома ж не мае.
 Да й наш жа пан
 Да па беражэчку ходзіць
 Да сваю паненку
 За белу ручку й водзіць.
 — Ой ты, паненка,
 Не гардуй жа ты мною,
 Да трэба нам жыці
 Да сто літ із табою.
 — Ой, і як жа мне
 Да табою гардаваці,
 Як трэба жы нам
 Да сто літы пражываці.

269. На гары да на новай крамяніцы

На гары да на новай крамяніцы
 Танцавалі дзеўкі, маладзіцы.
 Там ягомасць да на пэрэдачку ходзіць,
 Сваю імасць да за белу ручку водзіць.
 Ты, імасць, гардуеш ты мною,
 Шчо быці сто год із табою.

270. Ой, дзе дзеўкі шлі, там і рож густа

Ой, дзе дзеўкі шлі, там і рож густа,
 Ой, дзе ўдовы шлі, там трава расла,
 Што трава расла высока, зелена.
 Дзе малодушкі шлі, там цвяты цвітуць,
 Ну, цвітуць цвяты па ўсей вуліцы,
 Па ўсей вуліцы да па беражку,
 Што па беражку пад кусточкамі.

271. Да кала куста сачавічанька густа

Да кала куста сачавічанька густа,
 А кала дуба дуброва зялёна.
 Да па той дуброве да Агапка хадзіла.
 На ёй сукня ў дробненькія хваўды,

Да любілі ж яе не наракам, папраўды.
На ёй сукня ў дарагія пасаманы,
Да любілі яе да багатыя паны.

272. Куста, куста да сачыванька густа

Куста, куста да сачыванька густа,
Канпелька да й няма нічагенька.
А хто ж тую сачываньку скосе,
Той мяне да й ад бацюхна адпросе.
А хто ж да тую сачываньку сожне,
А той мяне да ад матанькі возьме.
А хто ж да тую сачываньку вырве,
Да той мяне ад матанькі выме.

273. Ой, мы былі й у харошаму бору й

Ой, мы былі й у харошаму бору й,
Звілі куста із зялёнага клёну.

Ой, і звілі ж куста, звілі куста,
А да у нас жа сучыванька густа.

Ой, да хто ж гэту сучываньку скосіць,
Ой, да той мяне у татонька выпросіць.

Адазваўся казачанька маладзенькі:
— Ой, е у мяне сэрпічок залаценькі.

Я ж гэту сучываньку скошу,
Я ж цябе у татонькі выпрошу.

274. Прывялі куста

Прывялі куста
Да й із зялёнага клёну:
— Дай нам, пану,
Хоч па залатому.
Да выкаць, пане,
Тры барылкі гарэлкі,—

Привялі куста
 Да й харошыя дзеўкі.
 Да быкаць, пане,
 Тры барылкі гарэлкі,—
 Привялі куста
 Да й маладыя дзеўкі.
 А кала куста
 Сачавічанька густа,
 А кала пянька
 Да й няма нічагенька.
 А хто ж тую сачывічаньку парве,
 Той сабе красную паненку вазьме.
 Ой, адазваўся наш паніч малады:
 — Я ж тую сачавічаньку парву,
 Я сабе красную панну вазьму.

РУСАЛЬНЫЯ ПЕСНІ

275. На граной нядзелі

$\text{♩} = 146$

На гра_ ной ня_ дзе_ лі
 ру_ сал кі ся_ дзе... [ль],
 ой, ра_ ны_ (ы) — ра_ не_ нькі,
 ру_ сал_ кі ся_ дзе... ой.

The musical score consists of four staves of music in a single system. The first staff begins with a tempo marking of quarter note = 146. The music is written in a treble clef with a key signature of one sharp (F#). The lyrics are written below the notes, with some words underlined to indicate syllable placement. The melody is simple and folk-like, with some triplets and slurs. The piece ends with a fermata over the final note.

На граной нядзелі
 Русалкі сядзелі,
 Ой, раны-раненькі,
 Русалкі сядзелі.

Русалкі сядзелі,
 На дзевак глядзелі,
 Ой, раны-раненькі,
 На дзевак глядзелі.

— Дзевачкі-сястрыцы,
 Падайце вадзіцы,
 Ой, раны-раненькі,
 Падайце вадзіцы.

Падайце вадзіцы
 З халоднай крыніцы,
 Ой, раны-раненькі,
 З халоднай крыніцы.

А хлопчыкі-браццы,
 Вы спляціце лапці.
 Ой, раны-раненькі,
 Вы спляціце лапці.

276. На граной нядзелі

$\text{♩} = 140$

На гра_ ной ня_ дзе_ лі

ру_ сал_ кі ся_ дзе [ль], ой, ра_ на -

ра_ не_ (ні)_ ка,

ру_ сал_ кі ся_ дзе_ лі .

277. На граной нядзелі

$\text{♩} = 140$ *Адна* *Усе*

На гра_ной ня дзе_лі ру_сал_кі

ся_дзе_лі, ой, ра_на -

ра_нень_ка, ру_сал_кі ся_дзе... ух!

278. На граной нядзелі

На граной нядзелі
 Русалкі сядзелі,
 Рапа-ранюсенька,
 Русалкі сядзелі.

Русалкі сядзелі,
 На дзевак глядзелі,
 Ой, рана-рана,
 На дзевак глядзелі.

— Дзевачкі-сястрыцы,
 Падайце вадзіцы,
 Ой, рана-рана,
 Падайце вадзіцы.

Падайце вадзіцы
 З халоднай крыніцы,
 Ой, рана-рана,
 З халоднай крыніцы.

З халоднай крыніцы
 Ды з-пад той вярбіцы,
 Ой, рана-рана,
 Ды з-пад той вярбіцы.

Падайце вадзіцы
 Душу прычасціці,

Ой, рана-рана,
Душу прычасціці.

Душа прычасціцца —
Жыццё вараціцца,
Ой, рана-рана,
Жыццё вараціцца.

Тады будзем з вамі
Краскі сабіраці,
Ой, рана-рана,
Краскі сабіраці.

Краскі сабіраці,
Песенькі п'яці,
Ой, рана-рана,
Песенькі п'яці.

279. На граной нядзелі

The musical score consists of four staves of music in a single system. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a tempo marking of quarter note = 142. The melody is written on a five-line staff. The lyrics are: 'На гра_ ной ня_ дзе_ лі'. The second staff continues the melody with lyrics: 'на кры_ вой бя_ ро... [зе]'. The third staff has lyrics: 'ой, ра_ на - ра_ не_ нька,'. The fourth staff concludes the melody with lyrics: 'на кры_ вой бя_ ро_ зе.'. There are various musical notations including slurs, accents, and dynamic markings like 'z' and 'v'.

На гра_ ной ня_ дзе_ лі
на кры_ вой бя_ ро... [зе],
ой, ра_ на - ра_ не_ нька,
на кры_ вой бя_ ро_ зе.

На граной нядзелі
На крывой бярозе,
Ой, рана-раценька,
На крывой бярозе.

На крывой бярозе
Русалкі сядзелі,
Ой, рана-раненька,
Русалкі сядзелі.

Русалкі сядзелі,
На дзевак глядзелі,
Ой, рана-раненька,
На дзевак глядзелі.

— Дзевачкі-сястрыцы,
Падайце нам вадзіцы,
Ой, рана-раненька,
Падайце нам вадзіцы.

— Не дадом вадзіцы,
Дадом каланіцы,
Ой, рана-раненька,
Дадом каланіцы.

Дадом каланіцы
Душу прамачыці,
Ой, рана-раненька,
Душу прамачыці.

280. На граной нядзелі русалкі сядзелі

На граной нядзелі русалкі сядзелі,
Рана-рана, русалкі сядзелі!
Прасілі русалкі у дзевак сарочак,
Рана-рана, у дзевак сарочак!
У дзевак сарочак, ў маладзіц намётак,
Рана-рана, ў маладзіц намётак:
— Дзевачкі сястрычкі, дайце нам сарочкі,
Рана-рана, дайце нам сарочкі.
Хоць яны пласконны, штоб былі дадонны.
Рана-рана, штоб былі дадонны.
Хоць яны таўсценькі, штоб былі бяленькі,
Рана-рана, штоб былі бяленькі!

281. На граной нядзелі

На граной нядзелі
Русалкі сядзелі,
Рана-рана,
Русалкі сядзелі.

Правяду русалак
Із бору да бору,
Рана-рана,
Із бору да бору.

Із бору да бору,
Ў зелену дуброву,
Рана-рана,
У зелену дуброву.

Штоб не ласкаталі,
У зіму не лякалі,
Рана-рана,
У зіму не лякалі.

У зіму не лякалі,
Улетку не пужалі,
Рана-рана,
Улетку не пужалі.

Прасілі русалкі
Ў дзевачак сарочак,
Рана-рана,
Ў дзевачак сарочак:

[— Дзевачкі-сястрычкі,
Дайце нам сарочак,
Рана-рана,
Дайце нам сарочак.

Хоць яны раўненькі,
Абы былі бяленькі,
Рана-рана,
Абы былі бяленькі.

На граной нядзелі
Русалкі сядзелі,

Рана-рана,
Русалкі сядзелі.

Прасілі русалкі
Ў маладзічак намётак,
Рана-рана,
Ў маладзічак намётак:

— Маладзічкі-цёткі,
Дайце нам намёткі,
Рана-рана,
Дайце нам намёткі.

Хоць яны раўненькі,
Абы былі бяленькі,
Рана-рана,
Абы былі бяленькі.

Прыяду русалак
Ў зеляное жыта,
Рана-рана,
Ў зеляное жыта.

Там русалкі ў жыцце
Зялёным сядзелі,
Рана-рана,
Зялёным сядзелі.

А мой каласочак,
Як яварочак,
Рана-рана,
Як яварочак.

А мая жыцінка,
Як праскурачка,
Рана-рана,
Як праскурачка:

Ў печцы піражком,
На сталі калачком,
Рана-рана,
На сталі калачком.

282. На гранай нядзелі

На гранай нядзелі
Русалкі сядзелі,
Ой, рана-рана,
Русалкі сядзелі.

Халадок капалі
Да й не выкапалі,
Ой, рана-рана,
Да й не выкапалі.

Толькі выкапалі
Баравую ветку,
Ой, рана-рана,
Баравую ветку.

Баравая ветка
Ні красна, ні ясна,
Ой, рана-рана,
Ні красна, ні ясна.

Што й крашчы таго
Адарка у бацькі,
Ой, рана-рана,
Адарка у бацькі.

Па двару хадзіла,
Бацькаў двор красіла,
Ой, рана-рана,
Бацькаў двор красіла.

На ганкі уступіла,
Ганкі асвяціла,
Ой, рана-рана,
Ганкі асвяціла.

283. Ходзіць русалка па вуліцы

Ходзіць русалка па вуліцы,
Заве Пятрышчу к сабе на гулі:
— Хадзі, Пятрышча, ка мне на гулі.

— А не пайду я, русалачка,
А не пайду: цёмна ночка.
А буду жыцейка пільнаваці,
Каб русалачцы не ламаці.

284. Правяду русалку, правяду

Правяду русалку, правяду
Да й асінкаю заламлю,
Каб тая русалка
Па жыце не хадзіла,
Майго жыта не ламіла.
Маё жыцейка дробнае
Да ў каласкі буйнае.
Правяду русалку, правяду
Да й асінкаю заламлю.

285. Правяду русалачку да бору

Правяду русалачку да бору,
А сама вярнуся дадому,
Штоб русалачка па жыту не хадзіла
Да нашага жыцечка не ламіла.
Наша жыцечка таненька,
А ў каласочку таўсценька.

286. Павяду русалку

Павяду русалку
Із бору да бору,
Рана-рана,
Із бору да бору.

Із бору да бору,
Ў зялёну дуброву
Рана-рана,
Ў зялёну дуброву.

Ў зялёну дуброву,
У ядраное жыта,

Рана-рана,
У ядраное жыта.

У ядраном жыце
Там русалцы жыці,
Рана-рана,
Там русалцы жыці!

287. Павяду я русалачку да бору

Павяду я русалачку да бору,
А сама вярнуся дадому.
Правяду я русалачку і ў цёмны бор,
А сама пайду і ў таткаў двор,
Да й затаплю печ, да й напяку бліноў,
[Напяку бліноў], да й пазаву кумоў.

288. Правяду русалку

Правяду русалку
Із бору да бору,
Рана-рана,
Із бору да бору.

Із бору да бору
Ў зялёну дуброву,
Рана-рана,
Ў зялёну дуброву.

Ў зялёну дуброву
Да й вярнуся дадому,
Рана-рана,
Да й вярнуся дадому.

Я назад вярнуся,
Слязмі абаллюся,
Рана-рана,
Слязмі абаллюся!

289. Русалачка, купалачка

— Русалачка, купалачка,
Дзе твая дачка Наталачка?

— На моры купалася,
На беражочку сушылася,

На беражочку сушылася,
Яна у мамкі прасілася:

«Пусці, мамка, пагуляці,
Жане малойца не відаць».

Маці дачку не пусціла,
І ў каморачку замкнула.


У каморцы аконачка,
У аконечцы віднечка,

Дзе мой любы пахаджае,
З нялюбаю размаўляе.

290. Русалачкі, зямляначкі

Русалачкі,
Зямляначкі
На дуб лезлі,
Кару грызлі;
Зваліся,
Пабіліся,
Тройца!

**ВЕСНАВЫЯ
ҚАРАГОДЫ**



291. Як пушчу стралу

Moderato

Як пу- шчу стра- лу да па
 ўсём ся- лу, вох і вой,
 лё- лі, да па ўсём ся... [лу].

Як пушчу стралу
 Да па ўсём сялу,
 Вох і вой, лёлі,
 Да па ўсём сялу.

Ты ідзі, страла,
 У канец сяла,
 Вох і вой, лёлі,
 У канец сяла.

А ты, ластаўка,
 Ты касістая,
 Вох і вой, лёлі,
 Ты касістая.

Ты касістая,
 Грабяністая,
 Вох і вой, лёлі,
 Грабяністая.

292. Як пушчу стралу да й па ўсём сялу

$\text{♩} = 150$



Як пу- шчу стра- лу да й па



ўсём ся- лу, ой ля- лёй,



ой, да ка- ля го- ра- да.


Як пушчу стралу да й па ўсём сялу,
 Ой, ля-лёй, ой, да каля горада. *
 Да ўпала страла пасярод сяла,
 Да ўбіла страла добра моладца,
 Добра моладца каля горадца.
 Да й ляжыць цела, як папер бела,
 Ніхто к целечку не прыступіцца.
 Прыступілася Ганна Паўлаўна,
 Узяла целечка да й на ручанькі,
 Панесла цела да й да цэркаўкі.

293. Як пушчу стралу


$\text{♩} = 92$



Як пу- шчу стра- лу па ўся-



му ся- лу, як пу- шчу



стра- лу па ўся- му ся- лу.

* Прыпеў «Ой, ля-лёй, ой» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.

Як пушчу стралу
Па ўсяму сялу. *

Ды ідзі, страла,
Да уздоўж сяла,

Да зайдзі, страла,
К добру молайцу,

Да убі, страла,
Добрага молайца.

Да й што па молайцу
Некаму плакаці:

Матка старая,
Сястра малая,

А жана молада
Жыве каля горада.

Ой, дзе конік бяжыць,
Там зямля дрыжыць.

Ой, дзе мамка жыве,
Там рэкі плывуць,

Дзе сястра жыве,
Ручаі плывуць,

А дзе жонка жыве,
Пажары гараць.

* Кожная страфа паўтараецца.

294. Да ляцела страла да і ўдоўж сяла

[Allegro]

Да ля_ це_ ла стра_ ла

да і ўдоўж ся_ ла,

ой лі, ой лі,

да і ўдоўж ся_ ла.

Да ляцела страла да і ўдоўж сяла,
 Ой лі, ой лі, да і ўдоўж сяла. *

Да ўбіла страла да добрага молайца.
 Па добраму молайцу да некаму плакаці.
 Прыляцелі тры пташачкі-шчабятасачкі.
 Первая села у галовачках,
 Другая села на шчырым сэрцы,
 Трэця села ў белых ножачках.
 Што ў галовачках — яго мамачка,
 На шчырым сэрцы — яго сястрыца,
 У белых ножачках — малада жана.
 Дзе мамка плача, там рака цячэ,
 Дзе сястра плача, там калодзезі,
 Дзе жана плача, там расы няма.

* Прыпеў «Ой лі, ой лі» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.

295. Да ляцела страла

$\text{♩} = 92$



Да ля_ це_ ла стра_



ла да ў ка_ нец ся_ ла,



а ў ня_ дзе_ лю ра_ на, да ў ка_ нец ся_




ла. Да ўбі_ ла стра_



ла лю_ ту_ ю змя_ ю,



у ня_ дзе_ лю ра_ на, лю_ ту_ ю змя_



ю. Да то не змя_



я — свя_ кру_ ха ма_ я,



а ў ня_ дзе_ лю ра_ на,



свя_ кру_ ха ма_ я.

Да ляцела страла
Да ў канец сяла,
А ў нядзелю рана,
Да ў канец сяла.

Да ўбіла страла
Лютую змяю,
У нядзелю рана,
Лютую змяю.

Да то не змяя —
Свякруха мая,
А ў нядзелю рана,
Свякруха мая.

Свякруху маю
Да й разлучніцу,
У нядзелю рана,
Да й разлучніцу.

Разлучыла мяне
Да й маладую,
У нядзелю рана,
Да й маладую.

Разлучыла мяне
З таткам, з мамкаю,
У нядзелю рана,
З таткам, з мамкаю.

З таткам, з мамкаю
І з радзінаю,
У нядзелю рана,
І з радзінаю.

296. Ды ляцела сава а ўдоўж сяла

Ды ляцела сава а ўдоўж сяла,
Круп'ейкам вочкі завесіла.
Круп'ейкам вочкі завесіла,
А ў зубкі рэдзкі наторкала,
Наторкала.
Як сталі людзі дзівіцца,
Дзівіцца,
Як стала соўка сварыцца,
Сварыцца:
— Я й не такое дзіва бачыла,
Бачыла,
Як рыбка-шчучка кросны ткала,
Кросны ткала,
А сіняя жаба ніт падавала,
Ніт падавала,
А мошкі скачуць да нігкі вяжуць,
Ніткі вяжуць.
Камар на парозе дровы сячэ,
Дровы сячэ.
Блаха на загнеце бліны пячэ,
Бліны пячэ,
Пчолачкі-гудачкі на стол цягаюць,
На стол цягаюць.
Кошкі-праварнушкі паядаюць,
Паядаюць,
А мурашкі трудзяшчыя у кварціры
прыбіраюць,
У кварціры прыбіраюць,
Мусар у кучкі збіраюць.

297. Ой, ляці, страла

Ой, ляці, страла,
Пасярод сяла.

Ой лі, ой, люлі,
Пасярод сяла. *

* Прыпеў «Ой лі, ой, люлі» паўтараецца з другім радком кожнай страфы.

Ой, убі жа, страла,
Вутку селязня,

Вутку селязня,
Чорнага ворана,

Чорнага ворана
Да добрага молайца.

Што й па том па ворану
Да некаму кракаці

Да па добру молайцу
Да некаму плакаці.

298. Ай, сакол ляціць

[Moderato]

Ай, са_ кол ля_ ціць, я_ го
крыл зві_ ніць, ай, лю_ лі - лю_ лі,
я_ го крыл зві_ ніць.

Ай, сакол ляціць,
Яго крыл звініць,

Ай, люлі-люлі,
Яго крыл звініць.*

* Прыпеў «Ай, люлі-люлі» паўтараецца з другім радком кожнай страфы.

Й а ў саколіка
Галава баліць.

Чым саколіку
Галаву лячыць?

Ай, ці пташкамі,
Ці люгашкамі?

Ці зязюляю,
Ой, ці сераю?

Ай, ці вуткаю,
Ай, ці белаю?

Чымся пташкамі
Да люгашкамі,

Лепі зязюляй,
Лепі сераю.

А й Архіп едзіць,
Яго конь бяжыць.

А ў Архіпачкі
Галава баліць.

Чым Архіпачку
Галаву лячыць?

Ай, ці бабамі,
Ай, ці старымі?

Ці маладухамі,
Ці малодымі?

Чымся дзеўкамі,
Чымся краснымі,

Лучшы Рыпінай,
Лучшы краснаю.

299. А ў бару сасна калыхалася

Moderato

А ў ба_ ру са_ сна ка_ лы_ ха_ ла_ ся,
ай, лю_ лі - ля_ лё, ка_ лы_ ха...

А ў бару сасна калыхалася,
Ай, люлі-лялё, калыхалася. *
Дачка к мамушцы сабіралася,
Тромі мыламі умывалася.
Каторая мамушка лепей жалеець?
Ой, ці родная да ці хросная,
Ой, ці тая ж то да й багданая?
Родная паб'ець да й пажалеець,
Свякрова паб'ець да й з двара сашлець:
— Ты ідзі, шэльма, са майго двара!
Ты майму двару не работніца
Да і дзіцям маім не прыгледчыца,
Ты й гасцям маім не прыветчыца.

300. Ў бару сосенка калыхалася

Allegro

Ў ба_ ру со_ сен_ ка
ка_ лы_ ха_ ла_ ся, ох і
я, ля_ лё, ка_ лы_ ха_ лась.

* Прыпеў «Ай, люлі-лялё» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.

У бару сосенка калыхалася,
 Ох і я, лялё, калыхалась. *
 Дачка к мамачцы прыбіралася,
 Трымя мыламі умывалася.
 Перва мылечка, то бялілечка,
 Друго мылечка, то красілечка,
 Трэце мылечка, то сінілечка.
 Бела, румяна — к мамцы прыбрана,
 Пайду к мамцы ў госці ў сераду,
 Мой нялюбы да й папераду.
 — Здрастуй, здрастуй, мая цесцюхна.
 — Здрастуй, здрастуй, да мой зяцюхна.
 Ты ссушыў, скрушыў маю дзяціну.
 — То не я ссушыў, скрушыў яе,
 Ссушыла вясна да тонкія красна.
 Ой, ніць ніціцца, берда бердзіцца,
 А мая міла да ўсё сердзіцца.

301. Як на першы дзень, на вялікадня

Як на першы дзень, на вялікадня,
 Вой лі, вой, люлі, на вялікадня. **
 Як прышоў ка мне да мой міленькі,
 А мой міленькі, чарнабрывенькі.
 Як прынёс ён мне а тры радасці ж:
 Первая радасць — ліцо белае ж,
 Другая радасць — бровы чорныя ж,
 Трэцяя радасць — слёзы горкія ж.
 Слёзы горкія са глаз коцяцца ж,
 А мне, моладзе, гуляць хочацца ж.
 А я 'дпрадуся, нагуляюся ж:
 Цераз вулачку серай вутачкай,
 Цераз праселца перапёлачкай,
 К свайму міламу краснай дзевачкай.

* Прыпеў «Ох і я, лялё» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.

** Прыпеў «Вой-лі, вой, люлі» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.

302. Каля майго двара, каля шырокага

$\text{♩} = 100$

Ка_ ля май_ го два_ ра,

ка_ ля шы_ ро_ ка_ га,

ой, сі_ ня_ е ж во_ зе_ ра

раз_ лі_ ва_ ец_ ца.

Каля майго двара, каля шырокага,
Ой, сіняе ж возера разліваецца. *

Щука з карасём трапяталіся,
Госці баяр'я паз'язджаліся,

Госці баяр'я паз'язджаліся,
Нашаму дзівачку дзіваваліся.

Нашаму дзіву да й дзіўненькаму,
Нашаму Іванку маладзенькаму.

Да й у садзе вішанья, чорнае насенне,
Гэта табе, Ганначка, на русую косачку.

Ціха было хадзіці, а не горда расці,
Ждаць было Іванка із чужое воласці.

* Другі радок кожнай строфы паўтараецца.

303. А мы проса сеялі, сеялі

♩ = 92

— А мы про_ са се_ я_ лі,
се_ я_ лі_ ад_ ным ла_ дам,
се_ я_ лі, се_ я_ лі.

— А мы проса сеялі, сеялі,
Адным ладам, сеялі, сеялі. *

— А мы коні випусцім, випусцім,
Адным ладам, сеялі, сеялі.

— А мы коні забярэм, забярэм,
Адным ладам, сеялі, сеялі.

— А нам нада сто рублей, сто рублей,
Адным ладам, сеялі, сеялі.

— А нам нада дзевіца, дзевіца,
Адным ладам, сеялі, сеялі.

304. А мы проса сеялі, сеялі

[Allegro]

— А мы про_ са се_ я_ лі,
се_ я_ лі, лю_ лі, мло_ ды,
се_ я_ лі, се_ я_ лі.

* Прывеў мог быць «Зялёная рутэчка, жоўты цвет».

— А мы проса сеялі, сеялі,
 Люлі, млоды, сеялі, сеялі.
 — А мы проса патопчам, патопчам,
 Люлі, млоды, патопчам, патопчам.
 — А чым жа вы стопчаце, стопчаце,
 Люлі, млоды, стопчаце, стопчаце?
 — А мы коні нагонім, нагонім,
 Люлі, млоды, нагонім, нагонім.
 — А мы коні паловім, паловім,
 Люлі, млоды, паловім, паловім.
 — А чым жа вы зловіце, зловіце,
 Люлі, млоды, зловіце, зловіце?
 — Шаўковы повад закінем, закінем,
 Люлі, млоды, закінем, закінем.
 — Шаўковы повад парвецца, парвецца,
 Люлі, млоды, парвецца, парвецца.
 — А мы коні выкупім, выкупім,
 Люлі, млоды, выкупім, выкупім.
 — А чым жа вы купіце, купіце,
 Люлі, млоды, купіце, купіце?
 — А мы дадзім сто рублей, сто рублей,
 Люлі, млоды, сто рублей, сто рублей.
 — Нам сто рублей не нада, не нада,
 Люлі, млоды, не нада, не нада.
 — А мы дадзім дзедушку, дзедушку,
 Люлі, млоды, дзедушку, дзедушку.
 — А нам дзедушкі не нада, не нада,
 Люлі, млоды, не нада, не нада.
 — А мы дадзім бабушку, бабушку,
 Люлі, млоды, бабушку, бабушку.
 — А нам бабушкі не нада, не нада,
 Люлі, млоды, не нада, не нада.
 — А мы дадзім молайца, молайца,
 Люлі, млоды, молайца, молайца.
 — Нам молайца не нада, не нада,
 Люлі, млоды, не нада, не нада.
 — А мы дадзім дзевушку, дзевушку,
 Люлі, млоды, дзевушку, дзевушку.
 — Нам дзевушка спадабна, спадабна,
 Люлі, млоды, спадабна, спадабна.
 — А мы іх пажэнім, пажэнім,
 Люлі, млоды, пажэнім, пажэнім.

305. Да к нашаму полку прыбыло, прыбыло

$\text{♩} = 106$

— Да к на ша му по лку п (ы) —
 ры — бы ло, пры бы ло,
 ой, лю лі — лю лі, п (ы) — ры —
 бы ло, пры бы ло.

306. А мы ляда капалі, капалі

Allegro

— А мы ля да ка па лі,
 ка па лі, зе ля на на ша
 ду бро ва, ду бро ва!

— А мы ляда капалі, капалі,
 Зеяна наша дуброва, дуброва!

— А мы проса сеялі, сеялі,
 Зеяна наша рутачка, жоўты цвет!

— А мы коней іспусцім, іспусцім,
 Зеяна наша дуброва, дуброва!

— А мы коней пабярэм, пабярэм,
Зеляна наша рутачка, жоўты цвет!

— А за коней сто рублей, сто рублей,
Зеляна наша дуброва, дуброва!


— Мы не хочам сто рублей, сто рублей,
Зеляна наша рутачка, жоўты цвет!

— Ой, дайце нам дзеўчыну-паненку,
Зеляна наша дуброва, дуброва!

— За паненку слова нет, слова нет!
Зеляна наша рутачка, жоўты цвет!

307. А мы ляда капалі, капалі

$\text{♩} = 72$



— А мы ляда капалі,
капалі, вянэ, вянэ мая
рутачка, жоўты цвет.

— А мы ляда капалі, капалі,
Вянэ, вянэ мая рутачка, жоўты цвет! *

А мы проса сеялі, сеялі.

— А мы ваша проса вытапчам, вытапчам.

— А чым жа вы вытапчаце, вытапчаце?

— А мы коней выпусцім, выпусцім.

— А мы вашых коней забяром, забяром.

— А мы сваіх коней выкупім, выкупім.

— А чым жа вы выкупіце, выкупіце?

— А мы дадзім сто рублей, сто рублей.

* Паўтараецца пасля кожнага радка.

- Нам не нада сто рублей, сто рублей.
- А мы дадзім тысячу, тысячу.
- Нам не нада тысяча, тысяча.
- А мы дадзім бабушку, бабушку.
- Нам не нада бабушка, бабушка.
- А мы дадзім дзевушку, дзевушку.
- Нам дзевушка надабна, надабна.

308. А мы ляда капалі, капалі

$\text{♩} = 88$

— А мы ля_ да ка_ па_ лі,

ка_ па_ лі (й) . А мы п(ы)_ ро_ са

се_ я_ лі, се_ я_ лі . — А мы п(ы)ро_ са

вы_ тап_ чам, вы_ тап_ чам.

- А мы ляда капалі, капалі.
- А мы прса сеялі, сеялі.
- А мы прса вытапчам, вытапчам.
- А чым жа вам вытаптаць, вытаптаць?
- А мы коней выпусцім, выпусцім.
- А мы коней забяром, забяром.
- А мы коней выкупім, выкупім.
- А чым жа вам выкупіць, выкупіць?
- А мы дадзім сто рублей, сто рублей.
- Нам не нада тысяча, тысяча.
- А што жа вам надабна, надабна?
- Нам нада дзевіца, дзевіца.

309. Пад страхою талінка, талінка

$\text{♩} = 60$

Пад стра_ хо_ ю та_ лі н_ ка,
та_ лі н_ ка, там ба_ бач_ кі
ся_ дзе_ лі, ся_ дзе_ лі.

Пад страхою талінка, талінка,
Там бабачкі сядзелі, сядзелі,
Аб нявестках гаварылі, гаварылі:
«Мая нявестка шэльма, шэльма,
Запаліла клець, клець.
У той жа клеці скарба была, скарба была.
Арэхава чашка масла была, масла была,
Іголак, шпілек поўна сцяна, поўна сцяна.
Усё тое згарэла, згарэла,
Каб мая нявестка згалела, згалела».

310. Разгуляўся Юр'еў конь

$\text{♩} = 120$

Раз_ гу_ ляў_ ся Юр'_ еў конь,
Юр'_ еў конь, раз_ біў ка_ мень
ка_ пы_ том, ка_ пы_ том.

311. Да на високай сосанцэ

♩ = 116

(i) Да на вы_ со_ кай со_ сан_ цэ,
со_ сан_ цэ, со_ сан (ы) _ цэ.

Да на високай сосанцэ,
Сосанцэ, сосанцэ,

Там пчолачка роіцца,
Роіцца, роіцца.

Там дзевачка строіцца,
Строіцца, строіцца.

Да ўзышоў месяц над варата,
Варата, варата,

Да прыехаў бацька з ноўгарада,
Ноўгарада, ноўгарада.

Я ж, малада, не чула,
Не чула, не чула,

[I] да ў святліцы заснула,
Заснула, заснула.

Каб я, малада, учула,
Учула, учула,

Я [бы] коніка выпрагла,
Выпрагла, выпрагла.

Да завяла б каня ў стайніцу,
Стайніцу, стайніцу,

Свайго бацюхну ў святліцу,
Святліцу, святліцу.

Да дала б каю аброку,
Аброку, аброку,

Свайму бацюхну збан мёду,
Збан мёду, збан мёду.

312. Да вілася пчолачка

[Allegro moderato]

Музыкальная партитура для голосу, написана в 2/4 такті. Вона складається з трьох рядків нот. Під нотою кожного рядка наведено відповідні літери української мови: 'Да ві_ ла_ ся', 'пчо_ ла_ чка,', 'ла_ чка, пчо_ ла_ чка.'.

Да ві_ ла_ ся
пчо_ ла_ чка,
ла_ чка, пчо_ ла_ чка.

Да вілася пчолачка,
Пчолачка, пчолачка

У вяршэчку сосанкі,
Сосанкі, сосанкі.

313. І да раілася пчолачка

І да раілася пчолачка,
Пчолачка, пчолачка

Да у вяршэчку сосанкі,
Сосанкі, сосанкі.

Да вылятала ластаўка,
Ластаўка, ластаўка

Сы-пад сіняга возера,
Возера, возера,

Сы-пад белага каменя,
Каменя, каменя.

— Пытайцеся, дзеўкі, ў ластаўкі,
Ў ластаўкі, ў ластаўкі,

Што ў Заполлі дзеецца,
Дзеецца, дзеецца.

— Семсот гарадоў селіцца,
Селіцца, селіцца,

Семсот малайцоў жэняцца,
Жэняцца, жэняцца.

— І пытайцеся, дзеўкі, ў ластаўкі,
Ў ластаўкі, ў ластаўкі,

Што у Васілінках дзеецца,
Дзеецца, дзеецца.

— Семсот гарадоў згарэла,
Згарэла, згарэла.

Семсот малайцоў заўдавела,
Заўдавела, заўдавела.

І да ўзышоў месяц над варата,
Над варата, над варата,

Да прыехаў татка з нова горада,
З нова горада, з нова горада,

Да дала бы каню аброку,
Аброку, аброку,

Я свайму татку збан мёду,
Збан мёду, збан мёду.

Да я буду каня харчаваць,
Харчаваць, харчаваць,

Я свайго татку частаваць,
Частаваць, частаваць.

314. З паповае лазні дым казлом

$\text{♩} = 100$

З па_ по_ ва_ е лаз_ ні
 дым каз_ лом, дым каз_
 лом, дым каз_ лом!

З паповае лазні дым казлом,
 Дым казлом, дым казлом!
 А за хлопцамі чорт з ражном,
 Чорт з ражном, чорт з ражном!
 З паповае лазні дым казлом,
 Дым казлом, дым казлом!
 А за дзеўкамі поп з храстом,
 Поп з храстом, поп з храстом!

315. А на дварэ раса

[Moderato]

А на два_ рэ ра_ са,
 а Мар'іч_ ка бо_ са — сці_ дзе_ на!
 Сці_ дзе_ на, сці_ дзе_ на!

А на дварэ раса,
 А Мар'ічка боса — сцідзёна!
 Сцідзёна, сцідзёна!

А Сідорка-купчык, купі чаравічкі,
 Малы-невялічкі — летнічкі!
 Летнічкі, летнічкі!

Бялёвы чулочкі
 Надзенем на ножкі — харашо!
 Харашо, харашо!

Шоўкавы падвязкі
 Усім на паказкі — прыгожа!
 Прыгожа, прыгожа!

316. Із-пад лесіку, лесу цёмнага

[Andante]

Із - пад ле_ сі_ ку,
 ле_ су цём_ на_ га,
 ой, лю_ лі - лю_ лі,
 ле_ су цём_ на_ га.

Із-пад лесіку, лесу цёмнага,
 Ой, люлі-люлі, лесу цёмнага, *
 Із-пад садзіку, саду зялёнага
 Тудой ішлі, прайшлі да два молайцы.
 Ой, ішлі, прайшлі, станавіліся,
 За адну дзевачку пабраніліся,
 Ой, за дзевачку Палагеечку.
 — Вы не біцеся, памірыцеся,
 Да па совесці разыйдзіцеся.

* Прыпеў «Ой, люлі-люлі» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.

Аднаму каму я дастануся,
 Ой, не стараму, ой, не маламу,
 А Івану кучараваму.
 І узяў дзевачку за правую руку,
 Павёў яе у каравод гуляць,
 У караводзе выхваляецца:
 — Хараша, братцы, мая вумніца,
 Хоць пасудзіце — не разлучыце,
 Хоць пахваліце — мая будзе.

317. А з-пад лесіку

$\text{♩} = 155$
 (3·3·2)

А з-пад ле_ сі_ ку,
 ле_ су цё_ мна_ га,
 ой лі, ой, лю_ лі,
 ле_ су цё_ мна_ га.

А з-пад лесіку,
 Лесу цёмнага,
 Ой лі, ой, люлі,
 Лесу цёмнага. *

Што з-пад садзіку,
 З-пад зялёнага,

Там ішлі, прышлі
 Да два молайцы,

* Прыпеў «Ой лі, ой, люлі» паўтараецца з другім радком кожнай строфы.

Да два молайцы,
Оба холасты,

Яны шлі, прышлі,
Станавіліся,

З краснай дзевачкай
Пабраніліся:

«Ты дзяўчоначка,
Ты прыкрасная,

Твая долечка
Разняшчасная».

318. Да й з-пад лесіку

$\text{♩} = 180$

Музыкальная партытура для галасу, напісаная ў трох частках. Кожная частка складаецца з чатырох радкоў нотнага запісу. Тэмпа і метр пазначаны ў пачатку першага радка.

Да (й) з-пад ле_ сі_ ку,
да (й) з-пад цём (ы) _ на_ га,
ой лі, ой, лю_ лі,
да (й) з-пад цём (ы) _ на_ га.

Да й з-пад лесіку,
Да й з-пад цёмнага,
Ой лі, ой, люлі,
Да й з-пад цёмнага. *

З-пад бярэзнічку,
З-пад зялёнага,

* Прыпеў «Ой лі, ой, люлі» паўтараецца з другім радком кожнай страф

Ой, ішло, прайшло
Тры палкі салдат.

Тры палкі салдат,
Маладых рабят.

А яны ішлі,
Станавіліся,

За адну дзяўчыну
Усё браніліся.

От катораму
Я ж астануся,

Ці чарнябаму,
Ці бялябаму,

Ці свайму дружку
Кучарабаму.

Захацеў мілы
Ключавой вады,

Ай, тае вады —
Тры часа хады.

У первым часу
Я ваду бяру,

А ў другом часу
Я ваду нясу,

А ў трэцім часу
Дадому іду.

Прыходжу к двару —
Аж дом строіцца,

Прыходжу ў сені —
Усе папы, дзякі.

Прыходжу ў хату —
Мой мілы ляжыць.

Ацец, матачка
У галовачках,

Сястра, братачка
Да у ножачках.

А я, малада,
Пасярод стала.

Пасярод стала
І заплакала,

Вынеслі на двор —
Ударыла ў ладонь.

Вышлі за сяло,
Стала весяло.

319. Ой, з-пад лесіку, лесу цёмнага

$\text{♩} = 184$



Ой, з-пад ле_ сі_ ку, ле_ су
це_ мна_ га, ой лі, ой, лю_
лі, ле_ су це_ мна_ га.

320. Каб і ў вуліцы, а ў ваколіцы

Каб і ў вуліцы, а ў ваколіцы,
Ай, лёлі-лёлі, а ў ваколіцы, *
Б'юцца, дзяруцца ды два голубы
За галубачку ды й за сізую.
— Вы й не біцесья, разляціцесья,
Аднаму каму я й застапуся:

* Прыпеў «Ай, лёлі-лёлі» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.

Калі голубу, дык галубачка,
 Калі сокалу, дык саколачка.
 Каб у Шымані ды й на рыначку
 Б'юцца, дзяруцца ды й два малойцы
 За дзевачку, за красную.
 — Вы й не біцеся, разыйдзіцеся,
 Аднаму каму я й застануся:
 Калі мескаму — дык мяшчаначка,
 Калі сельскаму — дык сяляначка.

321. А ў нас сягоння благавешчанне

$\text{♩} = 192$

1. А ў нас ся_ го_ ння бла_ га_
 ве_ шча_ нне, ой лі, ой, лю_ лі, бла_ га_
 ве_ шча_ нне. 2. Ой, у скрай ся_ ла
 рэ_ ча_ нька бя_ жыць, ой лі,
 ой, лю_ лі, рэ_ ча_ нька бя_ жыць.

322. У нас сягоння благавешчанне

У нас сягоння благавешчанне,
 Ох і я, леле, благавескі дзень. *

* Прыпеў «Ох і я, леле» паўтараецца в другой часткай кожнага радка.

У нас дзевачкі дарагі тавар,
 У нас хлопчыкі дзяшовы тавар.
 У нас дзевачкі да й па сто рублей.
 У нас хлопчыкі да й па шэлегу.

323. Пераедзь, гудок, к нам на гэты бок

$\text{♩} = 140$

Пе- ра- едзь, гу- док (ы),
 к нам на гэ- ты бок,
 ой лі, ой, лю- лі,
 к нам на гэ- ты бок.

Пераедзь, гудок, к нам на гэты бок,
 Ой лі, ой, люлі, к нам на гэты бок. *
 Патаргуй у нас дзешавой тавар,
 Дзешавой тавар шчэ й трох дзевачак,
 Шчэ й трох дзевачак, трох паненачак.
 Што й за Галечку кладзі сто рублей,
 Што й за Машаньку й кладзі тысячу,
 А й за Дунечку то й і шчоту нет.

* Прыпеў «Ой лі, ой, люлі» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.

324. Ох вы, купчыкі, пераедзьце к нам

Ох вы, купчыкі, пераедзьце к нам,
 Ох і я, ляле, пераедзьце к нам. *
 У нас хлопчыкі дзяшовы тавар:
 Што за Сяменку да мех паловы,
 А за Якаўку да куль саломы,
 А за Паўліка чарапок дзэгцю.
 Ох вы, купчыкі, пераедзьце к нам,
 У нас дзевачкі дарагі тавар:
 Што за Мар'ечку да тры тысячы,
 А за Ганначку да й таго болей,
 А за Парасачку да й таго няма.

325. На гару ішла

$\text{♩} = 144$

На га_ ру і_ шла,
 дра_ ма_ ту ня_ сла,
 ой лі, ой, лю_ лі,
 дра_ ма_ ту ня_ сла.

* Прыпеў «Ох і я, ляле» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.

326. На гару ішла

$\text{♩} = 168$
(3·3·2)

На га_ ру і_ сла,

ця_ жа_ ло ня_ сла,

вой лі, вой лю_ лі,

ця_ жа_ ло ня_ сла.

На гару ішла,
Цяжало нясла,
Вой лі, вой, люлі,
Цяжало нясла. *

Із гары ішла,
Грамаду ж нясла.

Што ў той грамадзе
Мяне сваталі,

Мяне сваталі,
Да й не выдалі.

Ой, аддаў мяне
Мой жа татачка

Да й аддаў мяне
За разбойнічка.

* Прыпеў «Вой лі, вой, люлі» паўтараецца з другім радком кожнай страфы.

Як ноч настае,
Міл разбой вядзе.

Зара займаецца —
Дамоў явіцца.

Прышоўшы ж дамоў,
Пабудзіў жану.

— Уставай, жана,
Узнавай каня.

— А ты, конічак,
Майго татачкі.

Гэта збруечка
Майго братачкі.

Залаты персцень
Сястрыцы ж мае.

Шаўковы платок
Залвіцы мае.

327. У майго татачкі

Andante



Allegro



Ў май_го та_ тач_ кі двор над
га_ ро_ ю, вох (і), вой і,
ой (і) да лю_ лі, двор над га_ рой.

У майго татачкі
Двор над гэрою,
Вох і, вой і, ой і да люлі,
Двор над гарой.*

* Прыпеў «Вох і, вой і, ой і да люлі» паўтараецца з другім радком кожнай
страфы.

Двор над гарою,
Сад над вадою.

— Пусці, татачка,
Ў сад пагуляці,

Я й не буду тваіх
Вішанск ламаць.

Хоць і выламлю
Вінаградчку,

Свайму татачку
На парадачку.

328. Што ж ты, канпелька, ў полі зеляненька

[Moderato]

Што ж ты, ка_ на_ пель_ ка,
ў по_ лі зе_ ля_ нень_ ка,
ай, лю_ лі - лю_ лі,
ў по_ лі зе_ ля_ нень_ ка.

Што ж ты, канпелька, ў полі зеляненька,
Ай, люлі-люлі, у полі зеляненька. *
Не даў ёй вецер болей пастаяць,
Зялёным вецікам памахаць,
Рассыпаў канпельку па сырой зямлі,
Раздуў перыйка па чыстым полі.
Што ж ты, Рыпінка, да ты маладзенька,

* Прыпеў «Ай, люлі-люлі» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.

Не даў ёй Архіп болей пагуляць,
 Русыя косы з дзеўкамі паплятаць.
 Расплёў косачку да па белых плячах,
 Разліў слёзачкі па румянаму ліцу.

329. Чом вы, канпелькі, не зелены стаіце?

— Чом вы, канпелькі, не зелены стаіце?
 Ой, люлі-люлі, не зелены стаіце. *
 — Як жа нам, канпелькам, зялёным стаяці:
 Зверху канпелькі клююць вераб'і,
 З ісподу канпелькі вада падмыла,
 А ў сярэдзіне канпелькі хвіля зламіла.
 — Чом ты, дзевачка, не вясёлая ў танку?
 — Як жа мне вясёлаю ў танку стаяці:
 Бацюшка кажа — за князя аддаць,
 Мамачка кажа — ў чорныя чарнушкі.
 Ой, стукаў, пагрукаў ва цясовыя варота.
 Мне бачыцца, мой бацька з князьмі, з баярамі,
 Аж то мая мамка з чорнымі чарнушкамі.
 «Скідай, мая дзетка, цвятное плацце,
 Надзявай, дзіця маё, чорную расу,
 Пакідай, дзіця маё, дзявоцкую красу».

330. Вір, вір калодзеж

$\text{♩} = 58$

Вір, вір ка_ ло_ дзеж,
 ды ва_ ды не ту ці,
 ай, лё_ лі - лё_ лі,
 ды ва_ ды не_ ту_ ці.

* Прыпеў «Ой, люлі-люлі» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.

Вір, вір калодзеж,
Ды вады нетуці,
Ай, лёлі-лёлі,
Ды вады нетуці.*

Пан, пан Іванька,
Ды жаны нетуці.

Я паеду ў Маскву
Ды маскоўку вазьму;

Я паеду ў Вільню
Ды вілянку вазьму;

Я паеду на места
Ды мяшчанку вазьму;

Я паеду ў сяло
Ды сялянку вазьму.

Ды маскоўка-шэльна,
Ды гатуй вячэру;

Ды вілянка-шэльна,
Ды вячэру паднасі;

Ды мяшчанка-шэльна,
Ды сцялі пасцелю;

Ды сялянка-душка,
Ды кладзісь са мною.

* Прыпеў «Ай, лёлі-лёлі» паўтараецца з другім радком кожнай страфы.

331. Лялела вада каля горада

№184

Ля_ ле_ ла ва_ да ка_ ля го_ ра_ да,
 ў ня_ дзе_ лю ра_ на,
 ка_ ля го_ ра_ да.

Лялела вада каля горада,
 Ў нядзелю рана, каля горада. *
 Ой, на той вадзе вутка плавала.
 А вутачка з селязнем не наплавалася,
 А Сашачка з Веркаю не нагуляюцца.
 Да й узяў яе за праву ручку,
 Да павёў яе к дзевачкам гуляць.
 «Хай мая Верачка тут пагуляе,
 На галоўцы вяночак тут пабургае».

332. За рэчкаю, за ракой

Moderato

За рэч_ ка_ ю, за ра_ кой,
 да лю_ лі - лю_ лі, за ра_ кой.

За рэчкаю, за ракой,
 Да люлі-люлі, за ракой,
 Там стаяла дзераўцо,

* Прыпеў «У нядзелю рана» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.

Да люлі-люлі, дзераўцо.
Рачыстае стаяла,
Да люлі-люлі, стаяла.
Там дзявіца плакала,
Да люлі-люлі, плакала,
За старога ідучы,
Да люлі-люлі, ідучы,
На старога гледзючы,
Да люлі-люлі, гледзючы:
— Сушыццель мой, стары муж,
Ссушыў мяне, маладу,
Да люлі-люлі, маладу,
Як грушачку у саду,
Да люлі-люлі, у саду.

За рэчкаю, за ракой,
Да люлі-люлі, за ракой,
Там стаяла дзераўцо,
Да люлі-люлі, дзераўцо.
Рачыстае стаяла,
Да люлі-люлі, стаяла.
Там дзявіца плакала,
Да люлі-люлі, плакала,
За малага ідучы,
Да люлі-люлі, ідучы,
На малага гледзючы,
Да люлі-люлі, гледзючы:
— Сушыццель мой, малы муж,
Да люлі-люлі, малы муж,
Ссушыў мяне, маладу,
Да люлі-люлі, маладу,
Як яблану у саду,
Да люлі-люлі, ў зеляном.

За рэчкаю, за ракой,
Да люлі-люлі, за ракой,
Там стаяла дзераўцо,
Да люлі-люлі, дзераўцо.
Рачыстае стаяла,
Да люлі-люлі, стаяла.
Там дзявіца плясала,
Да люлі-люлі, плясала,
За роўнага ідучы,

Да люлі-люлі, ідучы,
На роўнага гледзючы,
Да люлі-люлі, гледзючы:
— Красіцель мой, роўны муж,
Да люлі-люлі, роўны муж,
Скрасіў мяне, маладу,
Да люлі-люлі, маладу,
Як іслівачку ў саду,
Да люлі-люлі, у зяленом.

333. У полі, ў полі, на даліне

У полі, ў полі, на даліне
Стары каня сядлаіць
І ў дзеванькі пытаіць:
— Ах ты, дзеванька мая,
Ці пойдзеш ты за мяне?
— Мяне маці наўчыла,
Як старому пасцель слаць:
Адзін радок камення,
Другі радок палення.
А спі, стары, не 'чніся,
За мной, маладой, не ганіся.

У полі, ў полі, на даліне
Малы каня сядлаіць,
У дзеванькі пытаіць:
— Ах ты, дзеванька мая,
А ці пойдзеш за мяне?
— Мяне маці наўчыла,
Як малому пасцель слаць:
Первы радок крапівы,
Другі радок стрыклівы.
Спі ты, малы, не 'чніся,
За мной, маладой, не ганіся.

У полі, ў полі, на даліне
Роўны каня сядлаіць,
У дзеванькі пытаіць:
— Ах ты, дзеванька мая,
Ці ты пойдзеш за мяне?
— Мяне маці наўчыла,

Як роўнаму пасцель слаць:
Первы радок падушак,
Другі радок пуховых.
Спі, мой мілы, прачніся
І са мною 'бніміся.

334. Пойдзем мы, пойдзем мы, дзевачкі

Пойдзем мы, пойдзем мы, дзевачкі,
А за мора ў красачкі,
А за мора, а за мора ў красачкі,
У сінія васілечкі,
У сінія, у сінія васілечкі,
Баравыя цвятчкі.
Аглянемся, аглянемся, дзевачкі,
Хто за намі гоніцца.
Гоніцца, гоніцца за намі
А стары да нядужы.
Возьмем мы, возьмем мы, дзевачкі,
Старога за рэбры,
Кінем мы, кінем мы, дзевачкі,
Старога ў крапіўку.
Калодаю, калодаю закоцім,
Мятлою замяцем.
Мятлою, мятлою замяцем,
Самі ў красачкі пойдзем.
Пойдзем мы, пойдзем мы, дзевачкі,
А за мора ў красачкі.
А за мора, за мора ў красачкі,
У сінія васілечкі.
У сінія, сінія васілечкі,
Баравыя цвятчкі.
Аглянемся, аглянемся, дзевачкі,
Хто за намі гоніцца.
Гоніцца, гоніцца за намі
Малады ды прыгожы.
Возьмем мы, возьмем мы, дзевачкі,
Маладога пад ручкі,
Маладога, маладога пад ручкі,
Кінем яго ў падушкі.
Пярсцёнкам, пярсцёнкам закоцім,

Хусцінкай замяцем,
 Хусцінкай, хусцінкай замяцем,
 Самі ў красачкі пойдзем.

335. Падкачу кубел пад гару

$\text{♩} = 108$

Пад_ ка_ чу ку_ бел

пад га_ ру. Гэй!

Гэй! Пад га_ ру.

Detailed description: The musical score consists of three staves. The first staff begins with a treble clef, a 3/4 time signature, and a tempo marking of quarter note = 108. The melody starts with a quarter note on G4, followed by quarter notes on A4 and B4, and ends with a quarter note on G4. The second staff continues with a half note on G4, followed by quarter notes on A4 and B4, and ends with a quarter note on G4. The third staff starts with a half note on G4, followed by quarter notes on A4 and B4, and ends with a quarter note on G4. The lyrics are written below the notes, with some words underlined.

336. Ды хадзіў карагод

Ды хадзіў карагод
 Каля нашых варот.
 Ой, люлі, ой, люлі,
 Каля нашых варот. *

Я чула, бачыла,
 Не паспела сказаць,

Карагодам назваць
 Ды у хату пазваць,

Ды у хату пазваць
 І віном частаваць.

* Прыпеў «Ой, люлі, ой, люлі» паўтараецца з другім радком кожнай строфы.

337. Па лужкам, лужкам, лужкам

Moderato

Па луж_кам, луж_ кам, луж_ кам

раз_ лі_ ва_ ла_ ся ва_ да,

эй лі, эй, да лю_ лі,

раз_ лі_ ва_ ла_ ся ва_ да.

Па лужкам, лужкам, лужкам
 Разлівалася вада,
 Эй лі, эй, да люлі,
 Разлівалася вада. *

Разлівалася вада,
 Рассцілалася трава,

Рассцілалася трава,
 Расцвіталі ўсе цвіта.

Што па той жа па траве
 Дзеўкі водзяць карагод.

Усе дзеўкі харашы,
 Красавіцы прыгажы.

Адна дзеўка крашы ўсіх,
 Па прыбору луччы ўсіх,

* Прыпеў «Эй лі, эй, да люлі» паўтараецца з другім радком кожнай строфы.

Па прыбору луччы ўсіх,
У касе лента шыры ўсіх.

Падайду ж як карагоду,
Пакланюся я народу,

Падайду я пабліжэй,
Пакланюся паніжэй:

— Раскажы-ка ты, дзяўчонка,
Як па бацюшку завуць?

338. Як па лужкам, па лужкам

$\text{♩} = 80$

Як (ы) па лу_ жкам,
па луж_ кам раз_ лі_
ва_ ло_ ся ва_ да,
ой, да лю_ лі,
ло_ лі - па_ лю_ лі,
раз_ лі_ ва_ ла_ ся ва_ да.

Як па лужкам, па лужкам
Разлівалася вада,
Ой, да люлі, люлі-палюлі,
Разлівалася вада. *

Разлівалася вада,
Расцілалася трава,

Расцілалася трава,
Што дзевачка малада,

Што дзевачка малада,
У касе лента алая,

У касе лента алая —
Парцізанка бравая.

339. Стаялі, свяцілі мясячкі чатыры

$\text{♩} = 76$

Музыкальная партытура для песні «Стаялі, свяцілі мясячкі чатыры». Тэмп 76 удараў на хвіліну. Музыка напісаная ў трэцяй лінійцы (сольфажыя) і складаецца з чатырох радкоў. Сярод іншага ўжываюцца ноты з падкрэсленымі галасамі і групы нот, аб'яднаныя гарызонтальнымі лініямі (фразамі).

Ста_ я_ лі, свя_ ці_ лі
ме_ сяч_ кі ча_ ты_ ры,
ай, лё_ лі - лё_ лі,
ме_ сяч_ кі ча_ ты_ ры [у!]

Стаялі, свяцілі мясячкі чатыры,
Ай, лёлі-лёлі, мясячкі чатыры, **
Над нашым сялцом, ўсё над Слаўнавым:
Первы мясячык — малады Іванька,

* Прыпеў «Ой, да люлі, люлі-палюлі» паўтараецца з другім радком кожнай строфы.

** Прыпеў «Ай, лёлі-лёлі» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.

Другі місячык — малады Стахванька,
 Трэці місячык — малады Максімка,
 Чацвёрты місячык — малады Касцюшка.
 Стаялі, свяцілі зорачкі чатыры
 Над нашым сялцом, ўсё пад Слаўнавым:
 Первая зорка — маладая Марутка,
 Другая зорка — маладая Ляксутка,
 Трэцяя зорка — маладая Вуллянка,
 Чацвёртая зорка — маладая Настулька.
 Марутка-зорка — Іванькава жонка,
 Іванька едзіць ды Марутку вязець
 У малінавым вазочку, ў пяровым вяночку.
 Вяночак зьяіць, Марутка плачыць.
 Ляксутка-зорка — Стахванькава жонка,
 Стахванька едзіць ды Ляксутку вязець
 У малінавым вазочку, ў пяровым вяночку.
 Вяночак зьяіць, Ляксутка плачыць.
 Вуллянка-зорка — Максімкава жонка,
 Максімка едзіць ды Вуллянку вязець
 У малінавым вазочку, ў пяровым вяночку.
 Вяночак зьяіць, Вуллянка плачыць.
 Настулька-зорка — Касцюшку жонка,
 Касцюшка едзіць ды Настульку вязець
 У малінавым вазочку, ў пяровым вяночку.
 Вяночак трасецца, Настулька смяецца.

340. Ля калодзея, ля сцюдзёнага

[Andante]

Ля ка_ ло_ дзе_ зя,
 ля сцю_ дзё_ на_ га,
 лё_ лі - лё_ лё_ шкі,
 ў по_ лі дым - ды_ мненъ_ ка!

Ля калодзезя, ля сцюдзёнага,
 Лёлі-лёлешкі, ў полі дым-дымненька! *
 Чатыры панічы конікаў паілі,
 Чатыры паненкі ваду бралі.
 Первы панічок — малады Міхайла,
 Другі панічок — малады Уладзімір,
 Трэці панічок — малады Канстанцін,
 Чацверты панічок — малады Мікалай.
 Першая паненка — маладая Танечка,
 Другая паненка — маладая Машачка,
 Трэцяя паненка — маладая Дунечка,
 Чацвертая паненка — маладая Наташачка.

341. Ігралі, свяцілі месікі чатыры

[Allegro moderato]

іг_ ра_ лі, свя_ ці_ лі
 ме_ сі_ кі ча_ ты_ ры, за мор, ка_
 лі_ на, за мор да_ ле_ ка.

342. Чом, чом, селязень, смуцён, невясёл?

[Moderato]

— Чом, чом, се_ ля_ зень,
 сму_ цён, не_ вя_ сёл?

* Прыпеў паўтараецца пасля кожнага радка.



— Чом, чом, селязень, смуцён, невясёл?
 Люлюшкі-люлі, смуцён, невясёл. *
 — Як жа мне, селязню, вясёламу быць?
 Учора звачора быў на возеры,
 Вутачку відзеў, вутачку відзеў.
 Сягоння зрана вуткі не стала,
 Ужо тая вутачка застралёна,
 Застралёна, панясёна.
 — Чом, чом, малойчык, смуцён, невясёл?
 — Як жа мне, малойчыку, вясёламу быць?
 Учора звачора быў на вуліцы,
 Дзевачку відзеў, дзевачку відзеў.
 Сягоння зрана дзевачкі не стала,
 Ужо тая дзеўка заручона,
 Заручона, павянчона.

343. Ель мая, ель зялёная

[Moderato]



* Прыпеў «Люлюшкі-люлі» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.

Ель мая, ель зялёная,
 Ой, лёшанькі-люлі, зялёная! *
 Ці не пад табою я стаяла,
 Ножанькі прыстаяла,
 Ручанькі прымахала,
 Глазачкі прыміргала,
 Бацюшку ў госці дажыдала.
 — Бацюшка-салавейка,
 Чаму ка мне ў госці не лятаеш?
 — Ты дачка мая дарагая,
 Як прылячу, дак ты плачаш,
 Як я палячу, дак ты скачаш,
 Як я ва лугі, дак ты ва тугі,
 Як я ў лясы, дак ты ў галасы.
 — Калі захачу, лужок прытапчу,
 Калініцу-малініцу прыламаю,
 А я ў свайго бацюшкі пабываю,
 Калачыкі, папранічкі паядаю.

344. Ці ўсе бабы вышлі

[Moderato]

Ці ўсе ба_ бы вы_ шлі,
 ці ўсе ма_ ла_ ду_ хі,
 лю_ лю_ шкі — лю_ лі,
 ці ўсе ма_ ла_ ду... [хі]?

Ці ўсе бабы вышлі,
 Ці ўсе маладухі,

* Прыпеў «Ой, лёшанькі-люлі» паўтараецца з другой часткай кожнага радк

Люлюшкі-люлі,
Ці ўсе маладухі? *

Ці ўсе маладухі,
Старыя старухі.

Праскоўя не выходзіць,
Танца не выводзіць,

Танца не выводзіць:
Максім не пускаець.

Максім не пускаець,
Варота запіраець,

Варота запіраець,
Сенцы замыкаець.

Праскоўечка рэзва
Цераз забор лезла,

Цераз забор лезла,
Саян папарвала,

Саян папарвала,
Хвартух пацярала.

Максім воўкам выець,
Саян лыкам шыець,

Саян лыкам шыець,
Зубам калупаець,

Зубам калупаець,
А лбом прыбіваець.

* Прыпеў «Люлюшкі-люлі» паўтараецца з другім радком кожнай строфы.

345. Не лятай ты, павухна, рана на зары

[Moderato]

Музыкальная партитура для голоса и фортепиано. Песня начинается с ноты «ля» (F#4) в первой октаве. Темп умеренный (Moderato). Ключевая подпись — две октавы «ля» (F#4 и F#5). Метр — 3/4. Текст песни: «Не лятай ты, павухна, рана на зары, ой, лёлюшкі-люлюшкі, рана на зары.»

Не ля_ тай ты, па_ ву_ хна,
ра_ на на за_ ры,
ой, лё_ лю_ шкі - лю_ лю_ шкі,
ра_ на на за_ ры.

Не лятай ты, павухна, рана на зары,
Ой, лёлюшкі-люлюшкі, рана на зары. *
Не ездзі ты, баццюшка, часта й а ў піры,
Не прапі ты, баццюшка, мяне малады.
Прапі, прапі, баццюшка, варанога каня,
Й а варанога коніка за год выкупіць,
Мяне, маладзенькую, ў век не выручыць.
За варанога коніка ды трыста рублей,
За мяне, маладзенькую, й шчоту няма.

346. Ай, лесам, лесам ды сабакі брэшуць

[Allegro]

Музыкальная партитура для голоса и фортепиано. Песня начинается с ноты «ля» (F#4) в первой октаве. Темп быстрый (Allegro). Ключевая подпись — две октавы «ля» (F#4 и F#5). Метр — 3/4. Текст песни: «Ай, лесам, лесам ды сабакі брэшуць.»

Ай, ле_ сам, ле_ сам ды са_

* Прыпеў «Ой, лёлюшкі-люлюшкі» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.



Ай, лесам, лесам ды сабакі брэшуць,
Ай, люлі-люлі, ды сабакі брэшуць. *
Сабакі брэшуць, купчыкі едуць,
Купчыкі едуць да румяна вязуць,
Румяна вязуць мікулінскім дзевачкам.
Нашто ім румяна, яны так красненькі.
Ай, лесам, лесам ды сабакі брэшуць,
Сабакі брэшуць, купчыкі едуць,
Купчыкі едуць ды бяліла вязуць,
Бяліла вязуць мікулінскім дзевачкам.
Нашто ім бяліла, яны й так беленькі.
Ай, лесам, лесам ды сабакі брэшуць,
Сабакі брэшуць, купчыкі едуць,
Купчыкі едуць, чарніла вязуць,
Чарніла вязуць мікулінскім мальчыкам.
Нашто ж ім чарніла, яны й так чорненькі.
Ай, лесам, лесам ды сабакі брэшуць,
Сабакі брэшуць, купчыкі едуць,
Купчыкі едуць ды красіла вязуць,
Красіла вязуць мікулінскім мальчыкам.
Нашто ж ім красіла, яны й так красненькі.

347. Ох ты, Сёмачка, Сямёначка

Ох ты, Сёмачка, Сямёначка,
Ой, люлі-люлі, Сямёначка, **

* Прыпеў «Ай, люлі-люлі» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.
** Прыпеў «Ой, люлі-люлі», паўтараецца з другой часткай кожнага радка.

Ты стругай стружкі, пушчай на ваду
 Пад тую ж дзярэўню, пад Абухава.
 Ну у той жа дзярэўні і стральцы і байцы.
 Як забілі ж яны крысу з крысянятамі,
 Панеслі ж яны да свайго пана,
 Да свайго пана, Пятра Васільча.
 «Петр Васільевіч, к вашай міласці!
 Ой, забілі ж мы крысу з крысянятамі».
 Ох, і ім жа ён да й пажалаваў,
 Ой, па сто кіеў да па тысячы.
 Уж ты, Сёмачка, Сямёначка,
 Ты стругай стружкі, пушчай на ваду
 Пад тое сяло да пад Данькава.
 Ну і ў том жа сяле ўсё байцы да стральцы.
 Як забілі ж яны кошку з кацянятамі,
 Панеслі яны да свайго пана:
 «Ох, і наш ты паночак, к вашай міласці!»
 Ох, і ім жа пан да й пажалаваў,
 Ой, па сто разог і па тысячы.
 Ох ты, Сёмачка, Сямёначка!
 Ты стругай стружкі, пушчай на ваду
 Пад сяло Прудкі, дзе мы жывем.
 А у гэтым сяле ўсё стральцы і байцы.
 Як забілі ж яны лося з ласянятамі,
 Панеслі ж яны да свайго пана,
 Да свайго пана, Пятра Васільча.
 «Пётр Васільч, к вашай міласці!»
 Ну і ім жа пан да і пажалаваў,
 Ой, па сто рублей і па тысячы.

348. Пажары гараць, журавы крычаць

Пажары гараць, журавы крычаць,
 Ох і я, лялё, журавы крычаць.*
 Конюхі свішчуць, трох коней ішчуць.
 — Ох вы, дзевачкі-сястрычкі,
 Чы вы бачылі конікаў?
 Нашы конікі вараністыя,
 Вараністыя, знакамістыя.
 У Васількава коніка калясом грыва,

* Прыпеў «Ох і я, лялё» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.

У Іванькава коніка у ва лбе звязда,
У Міхалкава коніка залаты капыт.

349. Што на мору на сіняму

[Moderato]

Што на мо- ру на
сі- ня- му, лю- лі -
лю- лі, на сі- ня- му.

Што на мору на сіняму,
Люлі-люлі, на сіняму, *
На Дунаю на ціхаму
Тама дзеўка рукі мыла,
Золат персцень упусціла.
Як пайду я па гораду,
Крыкну-гукну па голасу:
— Хто найдзецца персцень дастаць,
За таго я замуж пайду.
Адгукнуўся старшанькі.
За таго я замуж не йду.

Што на мору на сіняму,
На Дунаю на ціхаму
Тама дзеўка рукі мыла,
Золат персцень упусціла.
Як пайду я па гораду,
Крыкну-гукну па голасу:
— Хто найдзецца персцень дастаць,
За таго я замуж пайду.
Адгукнуўся малёшанькі,
За таго я замуж не йду.

* Прыпеў «Люлі-люлі» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.

Што на мору на сіняму,
 На Дунаю на ціхаму
 Тама дзеўка рукі мыла,
 Золат персцень упусціла.
 Як пайду я па гораду,
 Крыкну-гукну па голасу:
 — Хто найдзецца персцень дастаць,
 За таго я замуж пайду.
 Адгукнуўся младазёшанькі,
 Самы парань харошанькі,
 За таго я замуж пайду.

350. Да у майго татачкі двор за гарою

$\text{♩} = 80$

1. Да у май_ го та_ тач_ кі
 двор за га_ ро_ ю,
 ой, ля - лё_ лю,
 двор за га_ рой. 2. Двор за га_
 ро_ ю, сад над ва_
 до_ ю, ой, ля -
 лё_ лю, сад над ва_ дой.

Да у майго татачкі двор за гарою,
 Ой, ля-лёлю, двор за гарой. *
 Двор за гарою, сад над вадою.
 — Да пусці, татачка, ў сад пагуляці.
 — А не пушчу, дзіця, да сада псаваці.
 — Не буду ж, татачка, да сада псаваці,
 Выламлю кветачку да на па красатачку.

351. Ой, гасцель мой лугавы

♩ = 96

Ой, га_ сцель мой
 лу_ га_ вы, ой, лю_
 лі - лю_ лі, лу_ га_ вы.

Ой, гасцель мой лугавы,
 Ой, люлі-люлі, лугавы. **
 Не свішчы рана на зары,
 Не будзі мяне, малады.
 У мяне, млоды, не свая маць,
 Ложыць позненька мяне спаць,
 Будзіць раненька: «Уставай».
 А я, эй, малада, гаруча,
 Іціць па ваду баюся.
 Дзевярочак мой, мужні брат,
 Хадзі са мной па ваду,
 Бяры гуселькі пад палу.
 Ты ж будзеш іграць, а я ваду браць.

* Прыпеў «Ой, ля-лёлю» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.
 ** Прыпеў «Ой, люлі-люлі» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.

352. Вы кумушкі, галубушкі

Allegro

Вы ку_ му_ шкі, га_ лу_ бу_ шкі,
 вы_ ха_ дзі_ це на ву_ лі_ цу,
 лю_ лі - лю_ лі,
 лю_ лі - лю_ лі, лю_ лё_ шань_ кі!

Вы кумушкі, галубушкі,
 Выхадзіце на вуліцу,
 Люлі-люлі, люлі-люлі, люлёшанькі! *

Гаварыце паславіцу,
 Чые мужы маладэя?

А мой стары старычышча,
 Та якая барадзішча!

Сам на вуліцу не ходзіць
 І мяне, млоду, не пускаець.

Ах, хоць пусціць на часочак,
 Я гуляю ўвесь дзянёчак.

Прыду двору вечарочак,
 Стукну ў вёдры — вады нету.

Пайду, млада, за вадою,
 Стары гоніцца за мною.

Права стары вараціўся,
 Упіхну ў проглубку главой.

* Прыпеў «Люлі-люлі, люлі-люлі, люлёшанькі» паўтараецца пасля кожнай страфы.

Сама астаюся ўдавою,
Дзеці нашы сіратою,

Дзеці нашы сіратою,
Пабеднаю галавою.

353. Пляту я, пляту я

$\text{♩} = 100$

1. Пля_ ту я, пля_ ту я
сі_ то - рэ_ ша_ то,
вен_ чы_ кі, вен_ чы_ кі,
ві_ но зе_ ля_ но.

2. На па_ по_ вай лаз_ ні
чэр_ ці заг_ раз_ лі.

Пля_ ту я, пля_ ту я
вен_ чы_ кі, вен_ чы_ кі,

1. сі_ то - рэ_ ша_ то,
ві_ но зе_ ля_ но.

2. но.

The musical score is written on a single treble clef staff with a key signature of one sharp (F#) and a 2/4 time signature. The tempo is marked as quarter note = 100. The melody consists of two main parts. The first part, labeled '1.', begins with the lyrics 'Пляту я, пляту я' and continues with 'сіто-рэша то, венчыкі, венчыкі, віно зеляно.' The second part, labeled '2.', begins with 'На паповай лазні чэрці загразлі.' Both parts conclude with a repeat of 'Пляту я, венчыкі, венчыкі,' followed by a first ending ('сіто-рэша то, віно зеляно') and a second ending ('но.').

354. Да ляцелі гусі

$\text{♩} = 126$

Музыкальная партытура для галасу, уключваючы нотныя знакі і лірычныя тэксты. Тэмпа і метр пазначаны ў пачатку першага радка.

Да ля-це-лі гу-сі да
 пша-ні-цы, хто там стар-шы,
 то іх лі-чыць. Эх, сі-то-
 рэ-ша-то, эх, ві-но зе-ля-но.

355. Пастаўлю й свечу проціў месяца

$\text{♩} = 84$

Музыкальная партытура для галасу, уключваючы нотныя знакі і лірычныя тэксты. Тэмпа і метр пазначаны ў пачатку першага радка.

Па-стаў-лю (й) све-чу
 про-ціў ме-ся-ца,
 да ва-да па ка-ме-ню,
 да ва-да па бе-ла... [му].

Пастаўлю й свечу проціў месяца,
[Ціха йдзе].
Да вада па каменю, да вада па беламу
Ціха йдзе.

Да не будзе свёкарка, як мой бацюхна,
Ціха йдзе.
Да вада па каменю, да вада па беламу
Ціха йдзе.

Да не будзе свёкраўка, як мая маманька,
Ціха йдзе.
Да вада па каменю, да вада па беламу
Ціха йдзе.

Да не будзе залвіца, як мая сястрыца,
Ціха йдзе.
Да вада па каменю, да вада па беламу
Ціха йдзе.

Да не будзе ятроўка, як мой браціхна,
Ціха йдзе.
Да вада па каменю, да вада па беламу
Ціха йдзе.

356. Што няма красы, замуж вышаўшы

Што няма красы, замуж вышаўшы,
Ой, люлі-люлі, замуж вышаўшы.
Толькі е краса як у дзевачках,
Ой, люлі-люлі, у малодзенькіх.
Я прыду к татку і ў гадох разок,
Ой, люлі-люлі, на вялікі дзень,
На вялікі дзень, на вялікадне,
Ой, люлі-люлі, на вялікадне.
Прынясу к татку да тры радасці,
Ой, люлі-люлі, тры вясёлыя.
Первая радасць — мой свёкар ліхі,
Ой, люлі-люлі, мой свёкар ліхі.
Другая радасць — мой муж-п'яніца,
Ой, люлі-люлі, мой муж-п'яніца.
Трэцяя радасць — свякруха ліхая,
Ой, люлі-люлі, свякруха ліхая.

357. У бару траўка паталочана

У бару траўка паталочана
 Ох і ой, ляле, паталочана. *
 Хто тую траўку паталочыў?
 Паталочыла чорная куна,
 Чорная куна з кунаняткамі.
 Кунанятчкі — мне накладачкі,
 Сама куначка, то мне шубачка.
 Да штоб шубачка да не шумела,
 Штоб кузечкі да не бразчалі,
 Штоб не зачуў чужы бацька,
 Чужы бацька, да мой свёкарка,
 Штоб не сказаў да свайму сыну,
 Да свайму сыну, да майму нялюбаму.

358. Каб па мору, мору сіняму

$\text{♩} = 80-84$

Каб па мо_ ру, мо_ ру
 сі_ ня_ му, ля_ ле_ іць (і)
 мо_ ра, ля_ ле_ іць.

Каб па мору, мору сіняму,
 Лялеіць [і] мора, лялеіць, **
 А пывець, пывець да вуцей стада,
 А паперадзе ды малая чырка.
 Адкуль узяўся сізы селязенька.
 А ўзяў вутачку за правае крыльцо,
 За правае крыльцо, за сізае пярко.
 Па ёй вутачкі ўсе закракалі.

* Прыпеў «Ох і ой, ляле» паўтараецца з другой часткай кожнага радка.
 ** Прыпеў паўтараецца пасля кожнага радка.

«Не кракайце, вутачкі, не кракайце, серыя,
Калі бог судзіць, і вам гэта будзецц».

Каб і ў вуліцы, а ў ваколіцы,
Чырвоная рожа ў гародзе, *
А ішло, прайшло да дзявок танок,
А паперадзе малада Марута.
Адкуль узяўся малады Грышута.
А узяў Мар'ечку за правую ручку,
За правую ручку, за мезіны пальчык,
За мезіны пальчык, за залаты персцень.
Па ёй дзевачкі ўсе заплакалі.
«Не плачце вы, дзеўкі, не плачце вы, красны,
Калі бог судзіць, усім гэта будзецц»

359. Там ручалачка бяжала

Moderato

Там ру_ ча_ лач_ ка · бя_ жа_ ла,
лю_ лі - лю_ лі! Там да_ шчу_ лач_
ка ля_ жа_ ла, лю_ лі - лю_ лі!

Там ручалачка бяжала,
Люлі-люлі!
Там дашчулачка ляжала,
Люлі-люлі!

Да ніхто там не хадзіў,
Люлі-люлі!
І нікога не вадзіў,
Люлі-люлі!

Толькі хлопец перайшоў,
Люлі-люлі!

* Прыпеў паўтараецца пасля кожнага радка.

І дзяўчыну перавёў,
Люлі-люлі!

А ў дзяўчыны слёзы льюцца,
Люлі-люлі!
А ён яе усцішае,
Люлі-люлі!

А ён яе усцішае,
Люлі-люлі!
Хусткай вочкі выцірае,
Люлі-люлі!

— Ціха, не плач, мая міла,
Люлі-люлі!
Як я з службы адслужуся,
Люлі-люлі!

Як я з службы адслужуся,
Люлі-люлі!
Дык з табою ажанюся,
Люлі-люлі!

360. Хто за горадам гуляіць

$\text{♩} = 80$

Хто за го_ ра_ дам гу_ ля_ іць?

ца_ рэ_ віч ка_ ра_ ле_ віч,

ца_ рэ_ віч ка_ ра_ ле_ віч.

Хто за горадам гуляіць,
Хто за горадам гуляіць?
Царэвіч-караlewіч. *

* Апошні радок кожнай страфы паўтараецца.

Цар нявесту выбіраець,
Цар нявесту выбіраець,
Царэвіч-каралевіч.

Растварыццяся, вароты,
Растварыццяся, шырокі.
Царэвіч-каралевіч.

Вайдзі, вайдзі ў карагод,
Вайдзі, вайдзі ў карагод,
Царэвіч-каралевіч.

361. Царэўна-каралеўна

Царэўна-каралеўна
Па-за гародам хадзіла,
Вароты адпірала,
Жаніхоў выбірала.
Адчыніццяся, вароты,
Адчыніццяся, шырокі.
Выйдзі, выйдзі ў карагод.
Стань тут — падапрыся,
Каго любіш — пакланіся,
Харошанька прытанцуй,
Каго любіш — пацалуй.

362. Царэўна і баяры

— Царэўна, добры вечар.
— Баяры, на здароўе.
— Царэўна, пусці ў горад.
— Баяры, чаго ў горад?
— Царэўна, дзевак сватаць.
— Баяры, дзеўкі малы.
— Царэўна, перарослі.
— Баяры, рушнічкоў не ткалі.
— Царэўна, ўжо ў трубачках.
— Баяры, каторую?
— Сярэдняя не ўмывалася,
Крайняя падабалася.

363. А мы грушу пасадзілі

$\text{♩} = 160$

А мы гру- шу па- са- дзі - лі,
а мы гру- шу па- са- дзі - лі,
а я, ма- ла- дзень- ка, топ - топ (ы) - топ,
а я, ма- ла- дзень- ка, топ - топ - топ.

А мы грушу пасадзілі, *
А я, маладзенька, топ-топ-топ. **
А ўжо груша прымаецца,
А ўжо груша расце, расце,
А ўжо груша цвіцець, цвіцець,
А ўжо грушу пара трэсці.

364. Пасеялі дзеўкі лён

$\text{♩} = 84$

Па- се- я- лі дзеў- кі лён,
па- се- я- лі дзеў- кі лён,
Эй, лю- лі, дзеў- кі лён,

* Кожны радок паўтараецца.

** Прыпеў «А я, маладзенька, топ-топ-топ» спяваецца двойчы пасля кожнага радка.



Пасеялі дзеўкі лён, *
 Эй, люлі, дзеўкі лён.
 Пасеяўшы, палолі,
 Эй, люлі, палолі.
 Белы ручкі калолі,
 Эй, люлі, калолі.
 Унадзіўся сівы конь,
 Эй, люлі, сівы конь.
 Патаптаў ён дзеўкам лён,
 Эй, люлі, дзеўкам лён.
 Ён макушкі паскусаў,
 Эй, люлі, паскусаў
 І ў рышточкі пакідаў,
 Эй, люлі, пакідаў.
 Дзеўкі лянок сабралі,
 Эй, люлі, сабралі.
 Белы кужаль паслалі,
 Эй, люлі, паслалі,
 А паслаўшы, паднялі,
 Эй, люлі, паднялі.
 А падняўшы, памялі,
 Эй, люлі, памялі.
 Дзеўкі лянок папралі,
 Эй, люлі, папралі.
 Палаценца паткалі,
 Эй, люлі, паткалі.

365. Пасеялі дзеўкі лён



* Кожны радок паўтараецца.

се_ я_ лі дзеў_ кі лён, дзеў_ кі
лён, дзеў_ кі лён, па_ се_
я_ лі дзеў_ кі лён.

Пасеялі дзеўкі лён, *
Дзеўкі лён, дзеўкі лён,
Пасеялі дзеўкі лён.

Пасеяўшы, палолі,
Палолі, палолі,
Пасеяўшы, палолі.

Белы ручкі калолі,
Калолі, калолі,
Белы ручкі калолі.

Унадзіўся сівы конь,
Сівы конь, сівы конь,
Унадзіўся сівы конь.

Пацёр, памяў дзеўкін лён,
Дзеўкін лён, дзеўкін лён,
Пацёр, памяў дзеўкін лён.

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца.

366. Ходзіць Ванька па вуліцы

$\text{♩} = 108$

Хо_ дзіць Вань_ ка па ву_ лі_ цы ,

ён па_ ха_ джа_ ва_ е.

367. Ходзіць Ваня па вуліцы

$\text{♩} = 68$

Хо_ дзіць Ва_ ня па ву_ лі_ цы ,

хо_ дзіць Ва_ ня па ву_ лі_ цы ,

ён па_ ха_ джы_ ва_ е.

Ходзіць Ваня па вуліцы, *
 Ён пахаджывае,
 У Кацюшына вакошачка
 Ён пасматрывае.
 — Ці ты спіш, Кацюша-душа?
 — Я не сплю, ой, не ляжу,
 Я не сплю, ой, не ляжу,
 Ой, найбольш так сяджу,
 Ой, найбольш так сяджу,
 Думы думаю,
 Хачу Ванюшу навучыць
 К сабе ў госці хадзіць.
 Ён не вулушкай ідзе,
 Перавулушкаю,
 Ён не голасам крычыць,
 Салаўём ён свішчыць.


* Кожны радок паўтараецца.

368. Са вянком я хаджу

$\text{♩} = 128$



1. Са вян_ ком я ха_




джу, са зла_ тым




я ха_ джу. Я не




зна_ ю, ка_ му ря_ нок па_ ла_




жыць, я не зна_ ю, ка_ му




зла_ ты па_ ла_ жыць.



2. Па_ ла_ жу я вя_ нок,



па_ ла_ жу я зла_



ты крас_ най дзе_ ві_ цы на



пра_ ва_ е пля_ чо, рас_ кра_



са_ ві_ цы на пра_ ва_ е пля_ чо.

Палажу я вянок,
Палажу я златы
Краснай дзевіцы на правае плячо,
Раскрасавіцы на правае плячо.

Ды я й к дзевіцы йду,
Раскрасавіцы йду,
Я іду, іду, іду, іду, іду,
Пацалую ды і проч пайду.

369. Ой, венча мой, венча, красота барвенча

Ой, венча мой, венча, красота барвенча,
Ой, я цябе звіла, я цябе да не насіла,
Я цябе да павесіла ў цераме да на дзераве,
На залатым калочку, на шоўкавым шнурочку.
А мацюхна зняла да й нялюбаму дала,
Калі б то я знала, то б я горшы звіла,
Із жыжкі-крапіўкі, з колкія шыпшынкі.

370. Штосьці ў полі гукае, гукае

Штосьці ў полі гукае, гукае,
Хлопец дзеўку шукае, шукае.
Звіла сабе два вянкi, два вянкi
Да павесіла высока, высока,
Сама села далёка, далёка,
Штоб Іванка не дастаў, не дастаў,
Сабе дзеваньку не ўзяў, не ўзяў.

Штосьці ў полі гукае, гукае,
Хлопец дзеўку шукае, шукае.
Звіла сабе два вянкi, два вянкi,
Павесіла нізенька, нізенька,
Сама села блізенька, блізенька,
Штоб Сцяпанка дастаў, дастаў,
Сабе дзевачку забраў, забраў.

371. Валадар, валадар

— Валадар, валадар,
Адчыняй варата!

— А хто ж там кліча?
— Князёва дзіця.

— А нашто ж кліча?
— У сад па краскі.

— А нашто краскі?
— Дзеўкам на вянкi.

— А нашто вянкi,
А нашто вянкi?

— Хадзіці ў танкі,
Хадзіці ў танкі.

— А на чым сядзеці?
— На залатым крэсле.

— А нашто мне тое
Князёва дзіця?

372. Стой, мой мілы карагод

Стой, мой мілы карагод,
Стой, не расхадзіся. *

Што ў гэтым карагодзе
Гуляла, плясала.

Я гуляла й плясала,
Я таночак вадзіла,

Я таночак вадзіла.
Вянок урапіла.

* Другі радок кожнай страфы паўтараецца.

Вянок ураніла,
У бацюшкі прасіла,

У бацюшкі прасіла.
Родны бацюшка пайшоў,

Родны бацюшка пайшоў,
Вянка не знайшоў.

Сама молада пайду,
Вяночак найду,

На галоўку складу,
Карагод развяду.

373. Бярыцця, братцы, ў круг

$\text{♩} = 136$

Бя_ ры_ це_ ся, брат_ цы,

ў круг, бя_ ры_ це_ ся,

брат_ цы, ў круг, брат_ цы, ў круг, брат_ цы,

ў круг, па_ ні_ бро_ вя, брат_ цы, ў круг.

The musical score consists of four staves of music in a 3/4 time signature with a tempo marking of quarter note = 136. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The lyrics are written below the notes, with some words underlined to indicate syllable placement. The melody is simple and repetitive, characteristic of a folk song.

Бярыцця, братцы, ў круг,
Бярыцця, братцы, ў круг,
Братцы, ў круг, братцы, ў круг,
Панібровя, братцы, ў круг.

Ой, вытапчам зеляну,
Мы вытапчам зеляну,
Зеляну, зеляну,
Панібровя, зеляну.

Мы пасеем дзеўкам лён,
Мы пасеем дзеўкам лён,
Дзеўкам лён, дзеўкам лён,
Панібровя, дзеўкам лён.

Дзеўкі лянок палолі,
Дзеўкі лянок палолі,
Палолі, палолі,
Панібровя, палолі.

Белы рукі калолі,
Белы рукі калолі,
Калолі, калолі,
Панібровя, калолі.

Адкуль ўзяўся паранёк,
Адкуль ўзяўся паранёк,
Паранёк, паранёк,
Панібровя, паранёк.

З лёну цвяты пазрываў,
З лёну цвяты пазрываў,
Пазрываў, пазрываў,
Панібровя, пазрываў.

Беражочкі пабрасаў,
Беражочкі пабрасаў,
Пабрасаў, пабрасаў,
Панібровя, пабрасаў.

374. Бяру канпельку


♩=160




1. Бя ру ка на пель ку,



бя ру зе ля нень ку,




ды я шчэ ж бы я бра ла,




ды ся ме еч ка ма ла.




2. Цвет, цвет Ні на чка,



па ма жы, па ма жы



ка на пель ку бра ці!



Пай дзём, пай дзём



з та бой тан ца ва ці.

375. Ў карагодзе мы былі

♩=192

Ў ка_ ра_ го_ дзе мы бы_ лі,

Ў ка_ ра_ го_ дзе мы бы_ лі,

ай, лю_ лі, мы бы_ лі,


ай, лю_ лі, мы бы_ лі.

Ў карагодзе мы былі, *
 Ай, люлі, мы былі.
 А што ж мы там відзелі,
 Ай, люлі, відзелі?
 А відзелі парачку,
 Ай, люлі, парачку,
 Ванюшу і Манечку,
 Ай, люлі, Манечку.
 А што гэта парачка,
 Ай, люлі, парачка?
 А Ванюша, Манечка,
 Ай, люлі, Манечка.
 А што ж яны рабілі,
 Ай, люлі, рабілі?
 А дубчыкі ламілі,
 Ай, люлі, ламілі.

* Кожны радок паўтараецца.

376. Ў карагодзе мы былі

♩=100




Ў ка_ ра_ го_ дзе мы бы_ лі,



Ў ка_ ра_ го_ дзе мы бы_ лі,



ох, лю_ лі, мы бы_ лі,



ох, лю_ лі, мы бы_ лі.

Ў карагодзе мы былі, *
 Ох, люлі, мы былі.
 А што мы там відзелі?
 Ох, люлі, відзелі.
 Мы відалі парачку,
 Ох, люлі, парачку.
 Ты, парачка, разыйдзісь,
 Ох, люлі, разыйдзісь,
 Усем па разу пакланісь,
 Ох, люлі, пакланісь,
 Шчэ й нямножка прытанцуй,
 Ох, люлі, прытанцуй,
 Каго любіш, пацалуй,
 Ох, люлі, пацалуй.

377. На вуліцы мы былі

♩=156



На ву_ лі_ цы мы бы_ лі,

* Кожны радок паўтараецца.



на ву_ лі_ цы мы бы_ лі,



ну што ж, ка_ му дзе_ ла, мы бы_ лі,



ну ка_ му я_ ко_ е дзе_ ла, мы бы_ лі.

На вуліцы мы былі, *

Ну што ж, каму дзела, мы былі,
Ну каму якое дзела, мы былі. **

Малойчыка відзелі.
Малойчычак маладой
Праважаў мяне дамой
Да новенькіх варотаў.
Выхадзіла мая маць,
Пазывала мяне ўзяць.
Прыдзі, прыдзі да мяне.

378. Як хадзіла Маша па саду

$\text{♩} = 88$



Як ха_ дзі_ ла Ма_ ша



па са_ ду,

* Кожны радок паўтараецца.
** Прыпеў паўтараецца пасля кожнага радка.

Як ха_ дзі_ ла Ма_ ша па са_

ду, (й) па са_ ду,

па са_ ду, па са доч_ ку, па са_

ду, (й) па са_ ду!

Як хадзіла Маша па саду, *
 Па саду, па саду,
 Па садочку, па саду, па саду!

Як ўкусіў камарык за нагу,
 За нагу, за нагу,
 За ножачку, за нагу, за нагу!

Ой, да трэба наняць касароў,
 Касароў, касароў,
 Касарыкаў, касароў, касароў!

Ой, да штоб падрэзалі камароў,
 Камароў, камароў,
 Камарыкаў, камароў, камароў!

Ой, да ў тае ўдоўкі на дварэ,
 На дварэ, на дварэ,
 На дворыку, на дварэ, на дварэ.

Ой, да стаяць коні ў табуне,
 Ў табуне, ў табуне,
 Ў табуночку, ў табуне, ў табуне!

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца.

Ой, да між тых коней сівы конь,
Сівы конь, сівы конь,
Сівы конік, сівы конь, сівы конь!

Ой, да капытамі камень б'єць,
Камень б'єць, камень б'єць,
Камень, камень, камень б'єць, камень б'єць.

Ой, з-пад каменя вада льєць,
Вада льєць, вада льєць,
Вада, вада, вада льєць, вада льєць.

Ой, да у дзевачак праўда ёсць,
Праўда ёсць, праўда ёсць,
Праўда, праўда, праўда ёсць, праўда ёсць!

Ой, да у хлопчыкаў праўды нет,
Праўды нет, праўды нет,
Праўды, праўды, праўды нет, праўды нет.

Ой, да на дзевачак красата,
Красата, красата,
Красотачка, красата, красата.

Ой, да на хлопчыкаў сухата,
Сухата, сухата,
Сухотачка й сухата, сухата!

379. За лясамі, за барамі

$\text{♩} = 92$

1. За ля_ са_ мі, за ба_ ра_ мі

паш_ ла дзеў_ ка за гры_ ба_ мі



За лясамі, за барамі
Пашла дзеўка за грыбамі
За быстру раку,
Эй, за быстру раку.

Не дахадзя дзеўка бору,
Нашла грыба мухамора,
Краснага грыба,
Эй, краснага грыба.

Яна ж яго падхваціла,
У кашолачку ўлажыла,

Пашла дадому,
Эй, пашла дадому.

Ой, прыйшла ж яна дадому,
Палажыла спаць з сабою
На белу краваць,
Эй, на белу краваць.

Дзеўка спаці не кладзецца,
Толькі слёзкамi лiецца —
Баiцца грыба,
Эй, баiцца грыба.

— Ах ты, дзеўка прыукрасна.
Не лiй слёзачак напрасна,
Не бойся мяне,
Эй, не бойся мяне.

Кладзi свячу васкавую,
Я тры разы пацалую,
Мiлая мая,
Эй, мiлая мая.

380. Да на вулицы дзеўкі гулялі

$\text{♩} = 128$

Музыкальная партытура для песні «Да на вулицы дзеўкі гулялі». Партытура складаецца з чатырох радкоў нотнага запісу на лінійках у трылінійнай сістэме. Ключ дыятыпнага мажорнага, тэмпа $\text{♩} = 128$. Словы падзяваныя пад ноты: Да на ву-лі-цы дзеў-кі гу-ля-лі, на ву-лі-цы дзеў-кі гу-ля-лі.

Да на ву-лі-цы дзеў-кі
гу-ля-лі,
на ву-лі-цы дзеў-кі
гу-ля-лі,



Да на вуліцы дзеўкі гулялі, *
Ой, гулялі, гулялі.

Да мяне, маладую, гукалі,
Ой, гукалі, гукалі.

А ў мяне, маладое, муж ліхі,
Ой, ліхі муж, ліхі.

На вуліцу не пускаў,
Ой, не пускаў, не пускаў.

А хоць пусціў — прыгразіў,
Ой, прыгразіў, прыгразіў.

— Да гуляй, жана, да пары,
Ой, да пары, да пары,

Ой, да да вячэрняй да зары,
Ой, да зары, да зары.

А я, млада, ўспомніла,
Ой, ўспомніла, ўспомніла.

Да каморачка рыпнула,
Ой, рыпнула, рыпнула,

Да па мне плётка плікнула,
Ой, плікнула, плікнула.

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца.

381. На вулцы дзеўкі гуляюць

[Allegretto]

На вул_цы дзеў_кі гу_ля_юць,
гу_ля_юць, Ду_ня, гу_ля_юць.

На вулцы дзеўкі гуляюць,
Гуляюць, Дуня, гуляюць.
Мяне, маладу, гукаюць,
Гукаюць, Дуня, гукаюць.
У мяне, маладой, стары муж,
Стары муж, Дуня, стары муж.
Ён па вуліцы не ходзіць,
Не ходзіць, Дуня, не ходзіць.
Мяне, маладу, не пусціць,
Не пусціць, Дуня, не пусціць.
А хоць жа пусціць позненька,
Позненька, Дуня, позненька.
Усе дзевачкі двору йдуць розненька,
Розненька, Дуня, розненька.

382. На вулцы дзеўкі гулялі


На вул_цы дзеў_кі гу_ля_лі,
гу_ля_лі, ду_ша, гу_ля_лі.

На вулцы дзеўкі гулялі,
Гулялі, душа, гулялі.

Мяне, маладу, гукалі,
Гукалі, душа, гукалі.
У мяне, малодкі, стары муж,
Стары муж, душа, стары муж.
Не пусціць мяне на вулку,
На вулку, душа, на вулку.
А хоць пусціць пазненька,
Пазненька, душа, пазненька.
А ўсе дзевачкі разненькі,
Разненькі, душа, разненькі.
Я ўсіх дзевачак перайму,
Перайму, душа, перайму.
Музыканціка ім найму,
Ім найму, душа, ім найму.
Гуляйце, дзеўкі, да свету,
Да свету, душа, да свету.
Усё да позняга абеду,
Абеду, душа, абеду.
Пятухі пяюць — гуляюць,
Гуляюць, душа, гуляюць.
Другія пяюць — віно п'юць,
Віно п'юць, душа, віно п'юць.
Трэція пяюць — двору йдуць,
Двору йдуць, душа, двору йдуць.
А мой нялюбы ў варотах,
Ў варотах, душа, ў варотах:
— А з кім ты, жана, гуляла?
Гуляла, душа, гуляла.
— А я гуляла з дзеўкамі,
З дзеўкамі, душа, з дзеўкамі.
Дварочку ішла з дзевяром,
З дзевяром, душа, з дзевяром.
А мне дзевачкі — сястрыцы,
Сястрыцы, душа, сястрыцы.
А мне дзеверка — родны брат,
Родны брат, душа, родны брат.

383. Да йшоў кавалец


♩ = 120




Да йшоў ка_ ва_ лец,



да збо_ ку та_ па_ рэц,




на_ гнуў ля_ шчы_ ну,



на_ ву_ чыў дзяў_ чы_ ну



а_ рэш_ кі шчы_ паць,



а_ рэш_ кі шчы_ паць.



Да вы_ со_ ка ля_ шчы_ на,



да ма_ ла_ я дзяў_ чы_ на —



не ма_ гу да_ стаць,



не ма_ гу да_ стаць.

384. Мядуніца, мядуніца лугавая

[Allegretto]

— Мяду_ ні_ ца, мя_ ду_

ні_ ца лу_ га_ ва_ я,

ай, лу_ га_ ва_ я.

The musical notation consists of three staves in a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The melody is simple and folk-like, with lyrics written below the notes.

— Мядуніца, мядуніца лугавая,
 Ай, лугавая,
 Чом не пахнеш, чом не пахнеш на ўсём лугу,
 Ой, на лужочку?
 — Як мне пахнуць, як мне пахнуць на ўсём лугу,
 Ой, на лужочку?
 Стары бабы, стары бабы прысядзелі,
 Прысядзелі,
 Маладухі, маладухі прыстаялі,
 Прыстаялі,
 Красны дзеўкі, красны дзеўкі прыскакалі,
 Прыскакалі.

385. Ды чаму ж ты, яліначка

Allegretto

Ды ча_ му ж ты, я_ лі_ нач_ ка,

не зя_ лё_ на,

The musical notation consists of two staves in a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The melody is simple and folk-like, with lyrics written below the notes.



— Ды чаму ж ты, яліначка,
 Не зялёна,
 Не зялёна? *

— Ды як жа мне, яліначцы,
 Зялёнай быць,
 Зялёнай быць?

Пада мной два купчыкі
 Начавалі,
 Начавалі,

Яны ж маё карэнейка
 Вытапталі,
 Вытапталі,

Яны ж мне буйны веткі
 Паламалі,
 Паламалі

Ды па бітай дарожачцы
 Раскідалі,
 Раскідалі.

— Ды чаму ж ты, дзяўчыначка,
 Не вясёла,
 Не вясёла?

— Ды як жа мне, малодзенькай,
 Вясёлай быць,
 Вясёлай быць?

* Апошні радок кожнай страфы паўтараецца тры разы.

Калі ў мяне два малойцы
Начавалі,
Начавалі,

Яны ж мае падушачкі
Вытаўкалі,
Вытаўкалі,

Ды яны ж мне, малодзенькай,
Спаць не далі,
Спаць не далі,

А выйшаўшы на вулачку,
Абгукалі,
Абгукалі.

А ці мой ты, ці не мой ты,
А ўсё ж будзеш,
А ўсё ж будзеш,

Чаму мяне, маладую,
Гэтак судзіш,
Гэтак судзіш?

А ці мой ты, ці не мой ты,
А ўсё ж станеш,
А ўсё ж станеш,

Чаму ж мяне, маладую,
Гэтак славіш,
Гэтак славіш?

386. А чаму ты, ялушачка, не зялёна

— А чаму ты, ялушачка, не зялёна,
Не зялёна?

— А як жа мне, ялушачцы, быць зялёнай,
Быць зялёнай,

А пада мисй начлежнікі начавалі,
Начавалі,
На карэнні сіні агонь раскладалі,
Раскладалі.

Яны маё карэнейка папалілі,
Папалілі.
Яны ж маё і вецейка пасмалілі,
Пасмалілі.
Яны мяне, ялушачку, засушылі,
Засушылі.
— А чаму ты, малодачка, не вясёла,
Не вясёла?
— А як жа мне, малодачцы, вясёлай быць,
Вясёлай быць.
Штоноч, штодзень ка мне сваты прыязджаюць.
Прыязджаюць.
Яны ж майго і татачку упаілі,
Упаілі.
Яны ж маю і мамачку падманілі,
Падманілі.
Яны ж мяне, маладую, з толку збілі,
З толку збілі.

387. Аўсяміраўскае сяло, ой, чаму ж не весяло?

— Аўсяміраўскае сяло, ой, чаму ж не весяло?
Ой, гаю, гаю, чаму не весяло.

— Ой, як жа мне вясёламу быць?
Ой, гаю, гаю, вясёламу быць.

Што былі пташачкі, усе ў вырай паляцелі,
Ой, гаю, гаю, у вырай паляцелі.

А адна пташачка ды й прызустала,
Ой, гаю, гаю, ды й прызустала.

Ды й тую хочуць арлове ўзяць,
Ой, гаю, гаю, ды й тую ўзяць.

Арлове ўзяць, сакалам аддаць,
Ой, гаю, гаю, сакалам аддаць.

Арлам на рукі, сакалам навекі,
Ой, гаю, гаю, сакалам навекі.

Ой, адна дзяўчына ды й прызустала,
Ой, гаю, гаю, ды й прызустала.

Ды й тую хочуць сватове ўзяць,
Ой, гаю, гаю, сватове ўзяць.

Сватове ўзяць, жаніхам аддаць,
Ой, гаю, гаю, жаніхам аддаць.

Сватам на рукі, жаніхам навекі,
Ой, гаю, гаю, жаніхам навекі.

388. Васіль, Васіль, Васілёчак

The musical score is written on three staves in a 3/4 time signature with a key signature of one sharp (F#). The tempo is marked as quarter note = 69. The lyrics are:
Ва_ сіль, Ва_ сіль,
Ва_ сі_ лё_ чак,
Ва_ сі_ лё_ чак.

Васіль, Васіль, Васілёчак,
Васілёчак,
Невясёлы твой дзянёчак,
Твой дзянёчак.
Пайду ў садок, пайду ў садок,
Пайду ў садок.
Пайду ў садок, сарву цвяток,
Сарву цвяток,
Сарву цвяток, саўю вянок,
Саўю вянок.
А ў том танку мой нялюбы,
Мой нялюбы.
Мой нялюбы ў скрыпку йграе,
У скрыпку йграе.
Яго скрыпка лубяная,
Лубяная.

389. Ой, Васіль жа мой, васілёчак

Ой, Васіль жа мой, васілёчак,
 Васілёчак, васілёчак!
 Бярозавы мой цвяточак,
 Мой цвяточак, мой цвяточак!
 Часам цябе я садзіла,
 Я садзіла, я садзіла,
 Другім часам палівала,
 Палівала, палівала,
 Трэцім часам сарывала,
 Сарывала, сарывала!
 Сарву цвяток, саўю вянок,
 Саўю вянок, саўю вянок.
 Звіўшы вянок, пайду ў танок,
 Пайду ў танок, пайду ў танок!
 А ў том танку мой нялюбы,
 Мой нялюбы, мой нялюбы.
 Мой нялюбы ў кобзу йграе,
 У кобзу йграе, ў кобзу йграе,
 Яго кобза лубяная,
 Лубяная, лубяная,
 А смычочак із лычочак,
 Із лычочак, із лычочак.
 Яго вочкі заплюснулесь,
 Заплюснулесь, заплюснулесь,
 Яго ножкі падламілісь,
 Падламілісь, падламілісь,
 Яго ручкі апусцілісь,
 Апусцілісь, апусцілісь.

390. Пасаджу, пасаджу

♩ = 136

Па_ са_ джу, па_ са_ джу

ў га_ ро_ дзе пят_ ру_ шач_ ку,

за га_ ро_ дам чар_ ну_ шач_ ку,
па_ сад_ джу, па_ сад_ джу.

Пасаджу, пасаджу
Ў гародзе пятрушачку,
За гародам чарнушачку,
Пасаджу, пасаджу.

Палію, палію
Пятрушачку сыціцаю,
Чарнушачку вадзіцаю,
Палію, палію.

391. А на рэчцы, рэчаньцы

$\text{♩} = 80$

А на рэч_ цы, рэ_ чань_ цы
чаў_ но_ чак плы_ ве,
чаў_ но_ чак плы_ ве.

А на рэчцы, рэчаньцы
Чаўночак плыве. *

А у тым жа чаўночку
Кудрэц-маладзец.

* Другі радок кожнай страфы паўтараецца.

Чэша светлы кудзеркі
Частым грабушком,

Мые ясна лічайка
Сцюдзёнай вадой.

Плыві, плыві, чаўночак,
Па весняй вадзе

Аж да таго беражка,
Дзе Маня жыве.

392. На нашай, на нашай

$\text{♩} = 150$

На на_ шай, на на_ шай
на шы_ ро_ кай ву_ лі_ цы
гу_ ля_ лі, гу_ ля_ лі
ўсе дзеў_ кі па ву_ лі_ цы .

The musical score consists of four staves of music in a 3/4 time signature. The tempo is marked as quarter note = 150. The melody is simple and repetitive, with lyrics written below each staff. The lyrics are: 'На нашай, на нашай / на шырокай вуліцы / гулялі, гулялі / ўсе дзеўкі па вуліцы.'

На нашай, на нашай
На шырокай вуліцы
Гулялі, гулялі
Ўсе дзеўкі па вуліцы.

На нашым, на нашым
На шырокім возеры
Плавалі, плавалі
Ўсе гусі па возеру.

Уперадзе, уперадзе
Белая лябёдачка.
Адкуль узяўся, адкуль узяўся
Белы селязенчычак.

Разагнаў, разагнаў
Усіх гусей па возеры,
Сабе ўзяў, сабе ўзяў
Белую лябёдачку.

393. Возера, возера

Возера, возера,
Шырокае возера. *

Плавалі, плавалі
Шэры гусі стадамі.

Наляцеў, наляцеў
Шызы арол над вадой.

Выхваціў, выхваціў
Гусачку за крылушка.

Ударылі, ўдарылі
Шэры гусі ў крылушкі:

— Хто ж у нас, хто ж у нас
Папярод вадзіць будзе,

Хто ж у нас, хто ж у нас
Крычаць-пачынаць будзе?

Вуліца, вуліца,
Шырокая вуліца.

Хадзілі, гулялі
Дзеўкі карагодамі.

* Другі радок кожнай страфы паўтараецца.

Наехаў, наехаў
Панічак на коніку,

Выхваціў, выхваціў
Дзевачку за ручачку.

Ударылі, ўдарылі
Дзевачкі ў ладонечкі:

— Хто ж у нас, хто ж у нас
Папярод хадзіць будзе,

Хто ж у нас, хто ж у нас
Песні пачынаць будзе?

394. Што й па мору, што й па мору

$\text{♩} = 96$

The musical score consists of four staves of music in a 2/4 time signature with a key signature of one flat (B-flat). The tempo is marked as quarter note = 96. The lyrics are written below the notes. The first staff has lyrics 'Што й па мо- ру,' with a triplet of eighth notes under 'па' and another triplet under 'ру,'. The second staff has lyrics 'што й па мо- ру,' with a triplet under 'па' and another triplet under 'ру,'. The third staff has lyrics 'што й па мо- ру, мо- ру сі- ня- му,' with a triplet under 'па' and another triplet under 'сі-'. The fourth staff has lyrics 'што й па мо- ру, мо- ру сі- ня- му.' with a triplet under 'па' and another triplet under 'сі-'. There are various musical notations including slurs, accents, and dynamic markings.

Што й па мо- ру,

што й па мо- ру,

што й па мо- ру, мо- ру сі- ня- му,

што й па мо- ру, мо- ру сі- ня- му.

Што й па мору, што й па мору,
Што й па мору, мору сіняму, *

* Апошні радок кожнай страфы паўтараецца.

Там плавала, там плавала,
Там плавала стада белых лебядзей

Са малымі, са малымі,
Са малымі лебядзятамі.

Адкуль ўзяўся, адкуль ўзяўся,
Адкуль ўзяўся сыза-белы арол.

Разбіў стаду, разбіў стаду,
Разбіў стаду ўсё па сіняму мору.

Белы пушок, белы пушок,
Белы пушок па паднебейку пашоў,

Сыза пер'я, сыза пер'я,
Сыза пер'я па зялёнаму лужку.

А хто гэта, а хто гэта,
А хто гэта сыза пер'я сабярэ?

Збярэ пер'я, збярэ пер'я,
Збярэ пер'я красна дзевіца

Свайму дружку, свайму дружку,
Свайму дружку і ў падушачку.

— Ляжы, дружок, ляжы, дружок,
Ляжы, дружок, да не гневайся.

Мне за цябе, мне за цябе,
Мне за цябе не хацелася.

Хацелася, хацелася,
Хацелася мне за гожага.

За гожага, за гожага,
За гожага, за прыгожага.

За белага, за белага,
За белага, за румянага.

За Ёванюшу, за Ёванюшу,
За Ёванюшу кучаравага.

395. Што й па вуліцы ды й па шырокай

Што й па вуліцы ды й па шырокай,
 Па мураўцы ды й па зялёнай.
 Ой, там дзевачкі карагод водзяць,
 Маладзенькія карагод водзяць.
 Свет Раманаўна папярод ходзіць,
 Маладзенькая папярод ходзіць.
 Ой, адкуль узяўся свет Васільевіч,
 Адкуль узяўся маладзёначкі.
 Ён усім дзевачкам нізка кланяўся,
 Усім маладзенькім нізка кланяўся,
 Ой, Раманаўну ды й за ручку ўзяў,
 Маладзенькую ды й за ручку ўзяў.
 Ён павёў яе к роднай матухне,
 Павёў яе к родну батухне,
 Каб пазволілі павянчацца з ёй,
 Назваць яе маладой жаной.

396. Ты вуціца серая

[Allegretto]

Ты ву_ ці_ ца се_ ра_ я,
 ля бё_ да_ чка бе_ ла_ я,
 па_ та_ пі_ ла дзе_ та_ чак,
 не ў мя_ ду, не ў па_ та_ цы.

Ты вуціца серая,
 Лябёдачка белая,
 Патапіла дзетачак
 Не ў мяду, не ў патацы,
 Не ў сахорным яблычку.
 Запляціся, пляцень, запляціся,
 Завіся трубой медзяною.

Ты вуліца серая,
 Лябёдачка белая,
 Патапіла дзетачак
 Не ў мяду, не ў патацы,
 Не ў сахорным яблычку.
 Распляціся, пляцень, распляціся,
 Развіся трубою медзяною.

397. Зялён гай падмяцён

Allegro

Зя_ лён гай пад_ мя_
 цён зя_ лё_ на_ ю мят_
 ка_ ю, дроб_ нень_ ка_ ю
 рут_ ка_ ю вы_ сып лён.

Зялён гай падмяцён
 Зялёнаю мяткаю,
 Дробненькаю руткаю
 Высыплён.

Хто ж яго падмятаў?
 Падмятала дзеванька,

Падмятала малада
Сама адна.

Хто ж да яе прыхадзіў?
Прыхадзіў малойчычак,
Прыхадзіў маладзенькі,
Сам ён адзін.

Што ж ён прынасіў?
Прынасіў чаравічкі,
Прынасіў невялічкі
Сам ён адзін.

Як жа ён ёй дараваў?
Ой, знімаў ён шапачку
Ды да ножак кланяўся —
Так дараваў.

398. Што на горцы, на гарэ


[Allegro]



1. Што на гор_ цы, на га_ ра




на кру_ ценъ_ кай вы_ са_ ко



да га_ рох тра_ шчыць,



са_ ча_ ві_ ца лу_ шчыць,



чыр_ во_ нень_ кі мак

рас_ цві_ та_ ец_ ца.

2. (й)А у на_ шай Ры_ пі_ на_ чкі

на_ бі_ ра_ ны ру_ ка_ вы.

Бог ёй даў, бог ёй даў.

Што на горцѣ, на гарѣ
 На круценькай высако
 Да гарох трашчыць,
 Сачавіца лушчыць,
 Чырвоненькі мак расцвітаецца.
 А у нашай Рыпіначкі
 Набіраны рукавы.
 Бог ёй даў, бог ёй даў.
 А хто ж яе спалюбіў,
 Сваё лічанька красіў,
 За сябе яе ўзяў?
 Архіп яе спалюбіў,
 Сваё лічанька красіў,
 За сябе яе ўзяў.

399. Як пайду я да да любіна

$\text{♩} = 138$

Адна

Як пай_ ду я да да

Некалькі:

лю_ бі_ на да па_

лю_ блю я са_ бе

Усе:

дзе_ вач_ ку, Э- ей!

Ма_ ла_ дзец! Ці_ хі

пе_ ра_ бор, сем ба_ ёр!

Як пайду я да да любіна
 Да палюблю я сабе дзевачку.
 Э-ей! Маладзец! Ціхі перабор, сем баёр! *

Вот гэта будзе мая дзевачка,
 Вот гэта будзе да мой цесцюхна,

А гэта будзе мая цешчухна,
 А гэта будзе да мой шур'янка,

А гэта будзе мая свацюхна,
 А гэта будзе мая дудачка.

— Вот ты, дзеўка, да ходзем да мяне,
 А ты, цесцюхна, па гарэлку ідзі,

А ты, цешчухна, да пячы бліны,
 А ты, шур'янка, коніка сядлай.

* Прыпеў «Э-ей! Маладзец! Ціхі перабор, сем баёр!» паўтараецца пасля кожнай страфы.

400. Як пайду, пайду

Як пайду, пайду,
Ой, як пайду, пайду
У сад зялёненькі гуляць.

Як сарву, сарву,
Ой, як сарву, сарву
З різних красачак цвяток.

Як саўю, саўю,
Ой, як саўю, саўю
На галовачку вянок.

Як пайду, пайду,
Ой, як пайду, пайду
Я на вуліцу гуляць.

Як спрашу, спрашу,
Ой, як спрашу, спрашу
Сваіх дзевачак-падруг.

— Ох вы, дзевачкі,
Ох вы, дзевачкі,
Вы падружанькі мае,

Скажыце вы мне,
Ой, скажыце вы мне
Усю праўду пра мяне.

Ці сохнецць-вянецць,
Ой, ці сохнецць-вянецць
На галовачке вянок?

Ці тужыць-плачыць,
Ой, ці тужыць-плачыць
Па мне міленькі дружок?

Не сохнецць-вянецць,
Ой, не сохнецць-вянецць
На галовачке вянок.

Не тужыць-плачыць,
Ой, не тужыць-плачыць
Па мне міленькі дружок.

401. За рэчкаю мак, мак

♩=194

За рэ_чка_ю мак, мак,

за рэч_чка_ю мак, мак,

са_ла_вей ка_жа: так, так.

За рэчкаю мак, мак, *
 Салавей жа: так, так.
 Так, так.

Калі б быў я пташачка,
 Чорная галачка,
 Галачка,

Паляцеў бы на мора,
 Сеў бы на ягора,
 На ягора.

Сеў бы я, паслухаў бы,
 Як дзяўчына плача,
 Плача.

Як дзяўчына плача,
 Голасам галосіць,
 Галосіць,

За нялюбага йдучы,
 Пасцельку сцелючы,
 Сцелючы:

— Сцялю я пасцелю —
 У тры рады каменне,
 Каменне,

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца.

У тры рады каменне,
У чацверта — паленне,
Паленне.

402. Ды на гары мак, мак

Ды на гары мак, мак
Салавейка топча,
Ой, люлі, палюлі,
Салавейка топча. *

Салавейка топча,
Паляцеці хоча.

Паляцеў салавей
На сіняе мора

Да сеў і слухае,
Як паненкі плачуць,

За старога ідучы,
Белу ложку сцелючы:

— Бадай гэта ложа
У агні згарэла!

Як мне із старэнькім
Ночачка дадзела.

Распасцёр ён бараду
Па маей падушы,

Па маей падушы,
Ды не к маей душы.

* Прыпеў «Ой, люлі, палюлі» паўтараецца з другім радком кожнай страфы.

403. Чом, чом, селязень

[Allegro]

- Чом, чом, се_ ля_ зень,
чом, чом, се_ ля_ зень,
сму_ цён, не вя_ сёл?

404. Паналяцела галуб'я стада

[Moderato]

Па_ на_ ля_ це_ ла
га_ лу_ б'я ста_ да
по_ вен двор. по_ вен двор.

Паналяцела галуб'я стада повен двор, повен двор.

— Пазнай, Матронка, красна дзевачка, ці ёсць твой каторы.

— Сядзіць на лаўцы, шчытаець булаўкі — вот то ён самы

й той.

Прыляцела галуб'я стада повен двор, повен двор.

— Пазнай, Марына, красна дзевачка, ці ёсць твой каторы.

— Сядзіць на скамейцы, шчытаець капейкі — вот то ён самы

й той.

Паналяцела галуб'я стада повен двор, повен двор.

— Пазнай, Ганначка, красна дзевачка, ці ёсць твой каторы.


— Ідзець з-пад куцця, цягнець ласкуцця — вот то ён самы

й той.

405. Як ад кута да парога

Як ад кута да парога
Да ўсё жаніхі.
— Скажы, Насця, скажы, дзеўка,
А дзе ж твой?
— Сядзіць на ўслонцы да ліча чырвонцы —
От то ён.
Як ад кута да парога
Да ўсё жаніхі.
— Скажы, Праня, скажы, дзеўка,
А дзе ж твой?
— Ой, сядзіць на куце, як рожа цвіце, —
От то ён.
Як ад кута да парога
Да ўсё жаніхі.
— Скажы, Пракседа, скажы, дзеўка,
А дзе ж твой?
— Ой, сядзіць на куце да лапці пляце —
От то ён.
Як ад кута да парога
Да ўсё жаніхі.
— Скажы, Васіліна, скажы, дзеўка,
А дзе ж твой?
— Ой, лезе з-пад лаўкі, вочы-булаўкі —
От то ён.
Як ад кута да парога
Да ўсё жаніхі.
— Скажы, Домна, скажы, дзеўка,
А дзе ж твой?
— Ой, лезе із грушы, ў гразі па вушы —
От то ён.

406. Як выведзем луку



як(ы) вы ве дзем(ы) лу ку
на зя лё ну ю траў ку.
Тра ва ма я зе ля на я,
тра ва ма я зе ля на я,
лу ка ма я шаў ка ва я.

Як выведзем луку *
На зялёную траўку,

Трава мая зеляная,
Лука мая шаўкавая.

— Траўка мая зеляная,
А чаго ты павяла?

Ці цябе гусі шчыплюць,
Ці малыя гусяняткі?

— Мiane гусі не шчыплюць,
Ні малыя гусяняткі.

Топчуць мяне дзеўкі
Лапцямі дзіравымі.

Лапцямі дзіравымі,
Анучамі каравымі.

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца.

407. Лука, да лука мая, лука

$\text{♩} = 86$

Лу_ ка, да лу_ ка ма_ я,

лу_ ка, шаў_ ко_ ва_ я траў_ ка.

Траў_ ка. Хто ця_ бе, лу_ ка, сто_ пча,

хто ця_ бе ста_ ло_ ча?

Ста_ ло_ ча. Стап_ та_ лі, ста_ ла_ чы_ лі

це_ ра_ хоў_ скі_ я дзеў_ кі.

Дзеў_ кі. Це_ ра_ хоў_ скі_ я дзеў_ кі

шы_ ро_ кі_ мі ла_ пці_ шча_ мі.

Я_ ны шы_ ро_ кі_ мі лап_ пці_ шча_ мі,

ка_ ра_ вы_ мі а_ ну_ ча_ мі.

408. Лука мая

Лука мая,
Лука мая зялёная,
Эй, трава мая шаўковая!

Трава мая,
Трава мая шаўковая,
А хто ж цябе таптаць будзе?

А хто ж цябе,
А хто ж цябе таптаць будзе?
Эй, дзевачкі цябе топчуць.

Топчуць,
Дзевачкі цябе топчуць,
Эй, казловымі чаравічкамі.

Чаравічкамі,
Казловымі чаравічкамі,
Эй, хлопчыкі цябе стопчуць.

Стопчуць,
Хлопчыкі цябе стопчуць
Лутовымі лапцішчамі.

409. Ой, лука ж, наша лука

$\text{♩} = 140$

- Ой, лу_ ка ж, на_ ша лу_ ка,

ой, лу_ ка ж, на_ ша лу_ ка,

ча_ го, лу_ ка, ды не зе_ ле_ на?

— Ой, лука ж, наша лука, *
Чаго, лука, ды не зелена?

Чаго, лука, ды не зелена?
— Як жа мне зеляной быць,

Як жа мне зеляной быць?
Топчуць мяне дзеўкі.

Топчуць мяне дзеўкі,
Дзеўкі навасельскія

Ў лазовых лапцішчах,
Ў каравых анучах.

— Ой, лука ж, наша лука,
Чаго, лука, ды зялёная,

Чаго, лука, ды зялёная?
— Як жа мне зеляной не быць,

Як жа мне зеляной не быць?
Топчуць мяне дзеўкі,

Топчуць мяне дзеўкі,
Дзеўкі салтанаўскія

Ў шаўровых чаравічках,
У бялёвых панчошках.

А на іх рубашачкі,
Як бель бялюсеньскі,

Як бель бялюсенькі,
Як тоі танюсенькі.

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца.

410. Ой, на луцэ, луцэ

$\text{♩} = 90$ адна:

Ой, на лу_ цэ , лу_ цэ ,

Ўдзьвух:

да на шаў_ ко_ вай тра_ ве .

ўсе:

эй, лу_ ка ма_ я ,

лу_ ка ма_ я да шы_ ро_ ка_ я ,

тра_ ва - му_ ра_ ва зя_ лё_ на_ я .

Ой, на луцэ, луцэ
 Да на шаўковай траве.
 Эй, лука мая,
 Лука мая да шырокая,
 Трава-мурава зялёная. *

Дваранін каня пасе,
 Дзеўка ваду нясе.

— А ты, дзевачка-паня,
 А напой майго каня.

— Я не буду паіці,
 Будзе мяне маці біці

Розкамі да бярозкамі
 Да стрыкучаю крапіўкаю,

* Прыпеў паўтараецца пасля кожнай страфы.

Вярбовым дубчыкам:
«Не гуляй, шэльма, з купчыкам».

Я ж буду наругаціся,
Штобы болей нагуляціся.

411. Ой, лука, на луцэ

The musical score for 'Ой, лука, на луцэ' consists of three staves of music in 4/4 time, with a tempo marking of ♩ = 120. The melody is written in a treble clef with a key signature of one sharp (F#). The lyrics are: Ой, лу_ ка, на лу_ цэ, ой, лу_ ка, на лу_ цэ два_ ра_ ні н ка_ ня па_ се.

412. Ой, лука, мая лука

Ой, лука, мая лука,
Лука мая да й зялёная,
Лука мая да й зялёная,
Трава мая да й шаўковая.
Ой, цячэ муравей, цячэ,
Да й нясе муравей, нясе (3)
Да дзяцюцкую красу.
А на нашай вуліцы
Гардапышны Ваня малойчык.
Ён на вулку не выходзе,
На кані выязджае, (2)
Бізуном паганяе.

413. Як вазьму я казла да за рожачкі

Як вазьму я казла да за рожачкі,
Да павяду казла за вароцечкі,
Да прывяду казла к дубоваму тыну,
Да накажу казлу — сукінаму сыну:
— Скажы, скажы, козлю, як дзеўкі скачуць?
— От так, так дзеўкі скачуць,
От так, памалесеньку,
От так, так, паціхесеньку.

Да вазьму я казла да за рожачкі,
Да павяду казла за вароцечкі,
Ды прывяжу казла к дубоваму тыну,
Ды накажу казлу — сукінаму сыну:
— Скажы, скажы, козлю, як бабы скачуць?
— От так, так бабы скачуць,
От так, памалесеньку,
От так, так, паціхесеньку.

Як вазьму казла біці, ругаці,
Да стану я у казла праўды пытаці:
— Скажы, скажы, козлю, як хлопцы скачуць?
— От так, так хлопцы скачуць,
От так, памалесеньку,
От так, так, паціхесеньку.

Да вазьму я казла біці, ругаці,
Да стану я у казла праўды пытаці:
— Скажы, скажы, козлю, як дзяды скачуць?
— От так, так, памалесеньку,
От так, так, паціхесеньку.

414. Селязенька касаты

— Селязенька касаты,
Маладзец кудраваты,
Скажы, селязенька,
Як стары дзяды скачуць?
— Вот так, вот і гэтак.

— Селязенька касаты,
[Маладзец кудраваты,]

Скажы, селязенька,
Як рабята скачуць?
— Вот так, вот і гэтак.

Вот так — харашэнька,
Вот так — непрыгожа,
Вот так — нехароша.
Лён пры дарозе
Вецер павявае.

Вот так прыгажэнька,
Бравамі маргаюць,
Кудрамі махаюць,
Дзяўчат падманяюць.
Лён пры дарозе
Вецер павявае.

415. Устань рана, перапёлачка

— Устань рана, перапёлачка,
Устань рана, маладзенькая.
— Я ж устала, мае дзеванькі,
Я ж устала, мае сястрыцы.
— Умойся бела, перапёлачка,
Умойся бела, маладзенькая.
— Я ўмылася, мае дзевачкі,
Я ўмылася, мае сястрыцы.
— Учашыся слізка, перапёлачка,
Учашыся слізка, маладзенькая.
— Я ўчасалася, мае дзевачкі,
Я ўчасалася, мае сястрыцы.
— Надзень сукенку, перапёлачка,
Надзень сукенку, маладзенькая.
— Я ж надзела, мае дзевачкі,
Я ж надзела, мае сястрыцы.
— Прывяжы каралькі, перапёлачка,
Прывяжы каралькі, маладзенькая.
— Я ж прывязала, мае дзевачкі,
Я ж прывязала, мае сястрыцы.
— Надзень панчошкі, перапёлачка,
Надзень панчошкі, маладзенькая.
— Я ж надзела, мае дзевачкі,

Я ж надзела, мае сястрыцы.
— Абуї чаравічкі, перапёлачка,
Абуї чаравічкі, маладзенькая.
— Я ж абула, мае дзевачкі,
Я ж абула, мае сястрыцы.
— Прытанцуй нам, перапёлачка,
Прытанцуй нам, маладзенькая.

416. Ой, вы пелі песенькі, песенькі

Ой, вы пелі песенькі, песенькі,
Да й напелі рэшата, рэшата,
Паставілі на вярбе, на вярбе.
Наляцелі сарокі, сарокі,
Да й з Кіева прарокі, прарокі,
Да скінулі рэшата дадолу, дадолу,
Усе дзевачкі дадому, дадому.
Усе дзевачкі па дамах, па дамах,
А хлопчыкі па ламах, па ламах.
А ты, дзевачка, тут пастой, тут пастой,
Твой хлопчык цягнецца як пастол, як пастол.

417. Пойдзем, дзевачкі, на вулку

Пойдзем, дзевачкі, на вулку,
На вулку, дзевачкі, на вулку.
Запяём песенку навую,
Навую, дзевачкі ж, навую.
Перву песенку на расход,
На расход, дзевачкі, на расход.
Другу песенку ж на субор,
На субор, дзевачкі, на субор.
Сабяром субор ў рашато,
Да ў рашато, дзевачкі, ў рашато.
Паставім рашато ж на вербу,
На вербу, дзевачкі, на вербу.
Адкуль узяўся ж верабей,
Верабей, дзевачкі, верабей.
Скінуў рашато дадолу,
Дадолу, дзевачкі, дадолу.
Пойдзем, дзевачкі ж, дадому,

Дадому, дзевачкі, дадому.
А ты, Ганулька, астанься ж,
Астанься, дзевачкі, астанься.
Прыдзе Іванька, звянчайся,
Звянчайся, дзевачкі, звянчайся.

418. Чый там карагод ходзіць

Чый там карагод ходзіць,
Семсот да людзей водзіць?
Мікалайкаў карагод ходзіць,
Семсот да людзей водзіць.
На мікалайкавым карагодзе
Пілі і елі покуль годзе.

**ВЕСНАВЫЯ
ПРЫМЕРКАВАНЫЯ**



419. Вясна красна, вясна красна наступае

Вясна красна, вясна красна наступае,
Вадой лугі, вадой лугі залівае,
Што ні прайсці, што ні прайсці, ні праехаць,
Свайго роду, свайго роду не праведаць.
Ой, вясною, ой, вясною — за вадой,
А ўлецечку, а ўлецечку — за жнівою,
А зімою, а зімою — за снягою.
— Дзіця ж маё, дзіця ж маё маладое,
Ты вясною, ты вясною — на чаўночку,
Ты ўлецечку, ты ўлецечку — ў нядзелечку,
А зімою, а зімою — ў палазочку —
Такі ж роду, такі ж роду пераведай.

420. А мой брацітка-салавейка

— А мой брацітка-салавейка, *
Да калі ка мне ў госці будзеш:
А ці лецеткам у чаўночку,
А ці зімачкай у вазочку?
— Ой, сястрыцачка-перапёлка,
Да тады ж к табе ў госці буду,
Як з тагур снягі пазганяець
Да й з лугоў вада пазбягаець,
Пастушкі на пасту пагоняць,
Канюшкі на начлег пасдуць,
Пастушкі у трубачкі затрубяць,
Канюшкі ў свіролкі зайграюць.

* Кожны радок паўтараецца.

421. Ці не тошна табе, рэчка

— Ці не тошна табе, рэчка,
З сінім лёдам расставацца,
Па беражках разлівацца,
Па ўсіх крутых беражочках,
Па жоўценькіх пясочках?
— Хоць і тошна — расстаюся
І шырока разальюся.
— Ці не тошна табе, дзеўка,
З малойчыкам расставацца?
— Хоць і тошна, дык расстанусь,
Я й расстанусь — распрашчаюсь.

422. Бяжыць рэчка ад мельнічка, ой, рана!

Бяжыць рэчка ад мельнічка, ой, рана! *
А другая ад Дуная, ой, рана!
На той рэчцы човен плыве, ой, рана!
Бел маладзец красны Стасенька, ой, рана!
Стружа стрэлкі з калінанькі, ой, рана!
Што прасцейшы, ў човен кладзе, ой, рана!
Што крывейшы, на Дунай мяце, ой, рана!
Плыньце, стрэлкі, да мае дзеўкі, ой, рана!
Мая дзеўка крывічанка, ой, рана!
Мая дзеўка Касюленка, ой, рана!
Няхай прадзе на падаркі, ой, рана!
Няхай прадзе ценюсенька, ой, рана!
Няхай беліць белюсенька, ой, рана!

423. Да пакачу, пакачу

♩ = 68

Да па- ка- чу, па- ка- чу
ру- цвя- ны вя- нок па ся- лу.

* Кожны радок паўтараецца.

Да пакачу, пакачу
 Руцвяны вянок па сялу.
 Дзе я яго спаганю?
 У канапелькі на дварэ,
 У канапелькі на дварэ
 Да й у Волечкі на касе.
 Волеччына касіца
 Срэбрам, золатам абліта,
 Срэбрам, золатам абліта,
 Ужэ Волечка запіта.

424. Пасу казу на лугу

♩=180



1. Па- су ка- зу на лу- гу,



за- ча- піў- шы за на- гу. Оў!




2. А дзе браў- ся сі- вы воўк,



схва- ціў ка- зу, па- ва- лок. Оў!



3. А- гле- дзеў- ся ста- ры дзед,



аж- но ды я- го ка- зы нет. Оў!

Пасу казу на лугу,
Зачапіўшы за нагу. Оў!

А дзе браўся сівы воўк,
Схваціў казу, павалок. Оў!

Агледзеўся стары дзед,
Ажно ды яго казы нет. Оў!

Пайшоў дзедзька плачучы,
За ім каза скачучы. Оў!

Пастой, дзедзька, вярніся,
На хустачку, утрыся. Оў!

425. А я свайму міламу

А я свайму міламу, (2)
Дружку чарнабрываму

Шуця слова заговіла, (2)
Жаніцца пазволіла:

— Жанісь, жанісь, міленькі, (2)
Жанісь чарнабрывенькі.

Бяры жану лепшую —
Маю сястру меншую,
Тую разумнейшую.

Пярыны пуховыя, (2)
Дзяялы шаўковыя.

426. Пад двараком арала

Rubato



(i) Пад два ра ком а ра ла,

пад два_ ра_ ком а_ ра_ ла,
з са_ бо_ лем раз_ маў_ ля_ ла.

Пад двараком арала, *
З сабодем размаўляла.

— Ой, саболю, саболю,
Пагаворым з табою.

— Як будзем размаўляці,
Хочыць пан расстраляці,

Пану шубу пашыці,
Сабалём аблажыці.

Пашыць шубу дадолу,
Пагаворым з табою.

427. Ды што ў садзе лялеіцца

Ды што ў са_ дзе ля_
ле_ іц_ ца, ці не
бель там бя_ ле_ іц_ ца?

Ды што ў садзе лялеіцца,
Ці не бэль там бялеіцца?

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца.

Ой, не бель то бялеіцца,
Не макоўка чырванеіцца.

Дачка ў мамкі красуецца,
Па зялёным садзе ходзючы.

Па зялёным садзе ходзючы,
Чысту росу збіраючы.

Той расою умывалася,
Каб мілому падабалася.

Ой, не бель то бялеіцца,
Не макоўка чырванеіцца.

428. Бела, бела бярозачка

♩ = 184

— Бе_ ла, бе_ ла бя_ ро_ зач_ ка,
не стой бліз_ка пры да_ ро_ зе.

— Бела, бела бярозачка,
Не стой блізка пры дарозе,

Не стой блізка пры дарозе
Да не пускай карэненька,

І не пускай карэненька,
А да зямлі голленька.

Бо я к мамцы ў госці ісці буду,
Карэненька таптаць буду,

Карэненька таптаць буду,
А голленька ламаць буду.

— Маладая малодачка,
Не наракай ты на мяне,

[Не наракай ты на мяне],
Бо праклянеш сама сябе.

Крый жа божа мамка памрэ,
То й дарожка твая зарасце.

429. Ай, бяроза, бяроза

Ай, бяроза, бяроза,
Ай, бяроза, бяроза,
Ты не стой пры дарозе,
Ты не стой пры шырокай.
Як пайду я к татку ў госці,
Як пайду я к татку ў госці,
Я й карэннійка стапчу,
Я й і веццыйка абламлю,
Я й і веццыйка абламлю,
На бачкі раскідаю,
К татку ў госцікі зайду.
— А татухна мой родненькі,
Як тваё здароўейка?
— А дачушка мая родная,
А спасіба, мая дочанька.

430. Горкі палын у гародзе, ай

$\text{♩} = 184$

Гор- кі па- лын у га- ро-
дзе, ай, гор- кі па- лын
у га- ро- дзе.

The musical score consists of three staves of music in a treble clef, key of D major (two sharps), and 3/8 time signature. The tempo is marked as quarter note = 184. The lyrics are written below the notes, with hyphens indicating syllables that span across multiple notes. The first staff contains the first line of the song, the second staff the second line, and the third staff the third line.

Горкі палын у гародзе, ай, *
 А яшчэ гарчэй мне, малодзе.
 Сама не знаю, што рабіці,
 Ці замуж ісці, ці дзеўкай быці.
 Ай, дзеўкай быці — людская мова,
 А замуж зайсці — бальшое гора.

431. Выйду, выйду на ганечкі

$\text{♩} = 84$

Вый_ ду, вый_ ду
 на га_ неч_ кі
 да ўда_ ру, ўда...
 _ а_ ру ў ла_ до_ неч [кі]

Выйду, выйду на ганечкі
 Да ўдару, ўдару ў ладонечкі
 Да аб залатыя пярсцёначкі. **
 Зачуў, забачуў мой свёкарка:
 — Гордая й мая й нявехначка.
 Яна куды йдзе — ў ладонькі б'е,
 Яна ўсе пярсцёнкі паламала,
 Яна ўсе ладонькі пазбівала.
 — Горда й нягорда, мой свёкарка,
 Да не ты гадаваў ладонечкі,
 Не твой сын спраўляў пярсцёначкі.
 Гадаваў ладонькі мой татачка,
 Спраўляў пярсцёнкі мой братачка.

* Кожны радок паўтарасцца.

** Далей кожны радок паўтараецца.

432. А вийду, вийду на вулачку

$\text{♩} = 196$

А вий_ ду, вий_ ду на ву_ ла_ чку,


а вий_ ду, вий_ ду на ву_ ла_ [чк].

А вийду, вийду на вулачку, (2)
 А стану, стану на ганачку, (2)
 А ўдару, ўдару ў ладоначкі (2)
 І аб залатыя пярсцёначкі. (2)
 А як зачуіць мой свёкратка,
 А як зачуіць няродны татка:
 — Паціху, ціху, нявестачка, (2)
 Паціху, ціху, дзіцятка, (2)
 Не пабі свае ладоначкі, (2)
 Не паламай свае пярсцёначкі. (2)
 — Не тваё дзела, мой свёкратка,
 Не тваё дзела, няродны татка,
 Не ты хаваў мне ладоначкі, (2)
 Не твой сын спраўляў пярсцёначкі. (2)
 І хаваў ладонкі мой татулька,
 Хаваў ладонкі мой родненькі,
 Спраўляў пярсцёнкі мой брацейка,
 Спраўляў пярсцёнкі мой родненькі,
 А не тут справіў — у горадзе, (2)
 І аддаў насіці мне, моладзе. (2)

433. Не трапячыся, асінка

$\text{♩} = 92$

Не тра_ пя_ чы_ ся, а_



Не трапачыся, асінка,
 Рана, рана, асінка.
 Не горай табе, як і мне,
 Рана, рана, як і мне.
 Табе на горцы стоячы,
 Рана, рана, стоячы,
 А мне свякроўцы годзячы,
 Рана, рана, годзячы.

434. А й вясна, вясна, вясеначка

А й вясна, вясна, вясеначка,
 Вясеначка,
 Не трапачыся ты, горкая,
 Ты горкая.
 А мне, малодзе, гарчэй цябе,
 Гарчэй цябе.
 Прыду дадому, мужык наб'е,
 Мужык наб'е.
 Свёкарка-татка, 'дбаронь мяне,
 'Дбаронь мяне.
 Свёкарка-татка не 'дбараняе,
 Не 'дбараняе,
 Бліжэй нагайку падкідае,
 Падкідае,
 Свайго сыночка навучае,
 Навучае:
 «Бі, мой сыночак, і навучай,
 Навучай,
 На свой абычай пераварачай,
 Пераварачай.
 Бі, мой сыночак, нагайкай,

А ў борку, борку, пры борку
 Вісіць калыска на шоўку.
 А ў той калысцы нікога,
 Толькі мой мілы, ля бога!
 А ў скалыхніся высока,
 Каб я відзела далёка.

437. Да й у барку й, у барку

♩ = 152

Да(й) у бар_ ку (й), у бар_ ку
 ві_сіць ка_ лыс_ ка на клян_ ку,
 а ў той ка_ лыс_ цы ма_ лой_ чык,
 ка_ ла_ хы_ лі я_ го два бра_ ты.

Да й у барку й, у барку
 Вісіць калыска на клянку,
 А ў той калысцы малойчык,
 Калыхалі яго два браты.
 — Брацейкі мае родныя,
 Калышыце мяне высока,
 Калышыце мяне бысока,
 Ды каб я відзеў далёка,
 Дзе мая дзевачка гуляе,
 Вінным яблычкам пускае.
 Вінным яблычкам пускае,
 Шаўковай хустачкай махае
 Да гарэшкамі цатуе,
 З малойчыкамі жартуе:
 — Што ж табе, малойчык, да таго:

Не з твайго саду яблычка,
Не з твайго саду яблычка,
Не з твайго куфра хустачка,
Не з твайго куфра хустачка,
Не з тваей пушчы гарэшкі.
З таткавага саду яблычка,
З мамчынага куфра хустачка,
З мамчынага куфра хустачка,
А з братняй пушчы гарэшкі.

438. У борку, борку ды пры борку

У борку, борку ды пры борку
Вісіць калыска на шоўку.

Ды ў той калысцы ды дзяціна,
Калыхалі яе два браткі.

— Калышэце мяне да высока,
Каб я мог угледзець ды далёка,

Калышэце мяне на ўвесь бор,
Там, дзе мая міла пахаджае,

Там, дзе мая міла пахаджае,
Шоўкаву хустачку вышывае.

Яна вышывае ды гафтuae,
Свайму міленькаму ды гатуе.

439. А ў чысценькім полі стаяла бяроза

А ў чысценькім полі стаяла бяроза,
А пад той бярозай вісіць калыбеля,
А ў той калыбелі калышуцца дзеўкі,
Калышуцца дзеўкі — красныя паненкі.
А я, маладая, туды паглядзела,
Туды паглядзела, гуляць захацела.
Пайшоў мяне татка адтуль праганяці,
Набіў мяне татка ды шаўковай пужкай.

А я з таго бою ні піла, ні ела,
Ні піла, ні ела — нядзелю хварэла.

А ў чысценькім полі стаяла бяроза,
А пад той бярозай вісіць калыбеля,
А ў той калыбелі калышуцца дзеўкі,
Калышуцца дзеўкі — красныя паненкі.
А я, маладая, туды паглядзела,
Туды паглядзела, гуляць захацела.
Пайшоў мяне мілы адтуль праганяці,
Набіў мяне мілы дубовым кіем.
А я з таго бою і піла, і ела,
І піла, і ела — ні дня не хварэла.

А ў чысценькім полі стаяла бяроза,
А пад той бярозай вісіць калыбеля,
А ў той калыбелі калышуцца дзеўкі,
Калышуцца дзеўкі — красныя паненкі.
А я, маладая, туды паглядзела,
Туды паглядзела, гуляць захацела.

440. Каціўся вугаль, каціўся

$\text{♩} = 106$

Ка_ ціў_ ся ву_ галь, ка_ ціў_ ся
праз тры по_ лі, ча_ ты_ ры.

Каціўся вугаль, каціўся
Праз тры полі, чатыры,
Праз тры полі, чатыры,
Праз пятае балота,
Праз пятае балота
Ў свякроўчыны вароты.
А стань, вугаль, паслухай,
Што свякроўка гаворыць.
Гаворыць свякроў, гаворыць,
Што нявестка лянiва:

«Кужаль прала — драмала,
Кросны ткала — спаць легла».

Каціўся вугаль, каціўся
Праз тры полі, чатыры,
Праз тры полі, чатыры,
Праз пятае балота,
Праз пятае балота
У маміны вароты.
А стань, вугаль, паслухай,
Што мамачка гаворыць.
Гаворыць мамка, гаворыць,
Што дачушка рупніца:
«Кужаль прала — звінела,
Кросны ткала — ляшчэла».

441. Сядзелі бабы пад вакном

Сядзелі бабы пад вакном,
Прабівалі зямлю кулаком,
Пра нявестачак судзілі,
А дачушачак хвалілі:
«Мая дачушка — рабатушка,
Што ў бога дзень — то прасцень,
А нявестачка — гультайка,
У тры дні-два дні — і ручайка».

442. Ой, ў борку, борку, пры борку

Moderato

Ой, ў бор-ку, бор- ку, пры бор- ку
ро- біць Я- нач- ка ка- мор- ку.

Ой, ў борку, борку, пры борку
Робіць Яначка каморку.

Прыйшла да яго Галенка.
— Рабі каморку, Яначка!

Рабі каморку слізенька,
Пушчай аконца нізенька,

Каб салавейкі ляталі,
Нас, маладых, пабуджалі.

Наша свякроўка — не матка,
Не будзе рана будзіці,

Не будзе рана будзіці,
Выйдзе на вулку судзіці:

«Мая нявестка ляніва:
Сонца не зойдзе — спаць ляжа;

Сонца не зойдзе — спаць ляжа,
Сонца узыдзе — яна спіць;

Сонца узыдзе — яна спіць,
На пасту гоняць — не чуе;

На пасту гоняць — не чуе,
А з пасты гоняць — не відзіць.

Кудзельку прала — драмала,
Красёнцы ткала — заснула;

Красёнцы ткала — заснула,
Па воду пайшла — плакала.

Мая дачка — працавіта:
Кудзельку прала — звінела;

Кудзельку прала — звінела,
Красёнцы ткала — стучэла;

Красёнцы ткала — стучэла,
Па воду пайшла — пяяла».

443. Борка, борка, пры борку

Борка, борка, пры борку
Рабіў малойчык каморку
І з нізенькімі акнамі,
І з маленькімі вугламі.
Ішла дзевачка тудою.
— Божа да помач, малойчык,
Божа да помач, малойчык,
Каморку рабіць з акнамі,
Каморку рабіць з акнамі,
Каб салаўі прыляталі,
Каб салаўі прыляталі,
Нас, маладых, пабуджалі.
Нас матулечка не пабудзе,
Выйдзе на вулку — абсудзе:
«Ляніва нявестка, ляніва:
Кудзелечку прала — драмала,
Кудзелечку прала — драмала,
Красёнцы ткала — заснула,
Красёнцы ткала — заснула,
Прыехаў міленькі — не чула».

444. Рынулi рэкі, рынулi

Moderato

Ры_ ну_ лі ра_ кі,
ры_ ну_ лі аж да
Ган_нач_ кі пад се_ ні.

The musical score is written on three staves in a 2/4 time signature with a key signature of one flat (B-flat). The tempo is marked 'Moderato'. The lyrics are written below the notes, with some words underlined. The first staff contains the first line of the melody, the second staff the second line, and the third staff the third line. The melody is simple and folk-like, with some syncopation and a final cadence.

Рынулi рэкі, рынулi
Аж да Ганначкі пад сені.

Там збіраліся малойцы,
Складалі грошы на танцы.

Адзін маладзец найбольшы клаў,
Сабе дзяўчыну намаўляў:

— Ідзі, дзеванька, за мяне,
Будзеш маёю жаною,

Будзеш маёю жаною,
Маёй маценькі слугою,

Будзеш маценьцы служачка,
Мне, маладому, жоначка.

445. Плаваў чаўнічок

Allegretto

The musical score consists of four staves of music in a 4/8 time signature. The melody is written on a single treble clef staff. The lyrics are written below the notes, with some words underlined. The lyrics are: Плаваў чаўнічок па рэчцы, па рэчцы. Ой, плакаў хлапец па дзеўцы, па дзеўцы.

Плаваў чаўнічок
Па рэчцы, па рэчцы.
Ой, плакаў хлапец
Па дзеўцы, па дзеўцы:

— Не будзе дзеўкі —
Ўтаплюся, ўдаўлюся,
А не ўтаплюся —
Пайду павешуся.

Ой, павешуся
 У гародзе ў бацвінні,
 А не ў бацвінні —
 То ў белай капусце.

А не ў бацвінні —
 То ў белай капусце,
 А не ў капусце —
 На ядвабнай хустцы.

446. Плаваў чайночак па рэчаццы

$\text{♩} = 120$

Пла_ ваў чаў_ но_ чак
 па рэ... ча_ ццы, пла_ ваў
 чаў_ но_ чак па рэ_ ча... [ццы].

Плаваў чайночак па рэчаццы, *
 Плакаў малойчык па дзеваццы:
 — Бедная мая й галовачка,
 Села ля мяне ўдовачка.
 Ой, дзяру лычка з крапівачкі
 Да й павешуся ля дзевачкі.

447. Плаваў чайночак па рэчцы

Плаваў чайночак па рэчцы,
 Плакаў дзяцюк па дзеўцы.

* Кожны радок паўтараецца.

Здэ́р лыка з крапівы
І павесіўся ў бацвінні,

Здэ́р лыка із куста
І павесіўся ў капусце.

Ішла маці ліст ламаці,
Застала сына вісячы:

— Вісі, сыну, не вісі,
Ідзі дадому пад'ясі.

За якую прычыну,
За маладую дзяўчыну.

448. Ой, што на горке, ой, на гарэ

Ой, што на горке, ой, на гарэ,
Брава на гарэ.

Там стаяла,
Ой, там стаяла нова караваць,
Нова караваць.

Што некаму,
Што некаму на ёй паляжаць,
На ёй паляжаць:

Адна лягу,
Адна лягу, дзеўка, баюся,
Дзеўка, баюся,

З мілым лягу,
З мілым лягу, мілага стыджуся,
Мілага стыджусь.

Што мой мілы,
Што мой мілы ціха не ляжыць,
Ціха не ляжыць,

Хоча са мной,
Хоча са мной рэчы гаварыць.

449. Ой, выйду, выйду на вулачку

♩ = 138

Ой, вый_ ду, вый_ ду на
ву_ лач_ ку, ой, гля_ ну
ў сва_ ю ста_ ро_ нач_ ку.

Ой, выйду, выйду на вулачку,
Ой, гляну ў сваю староначку. *

Я ж думала вутачка плывецъ,
Я ж думала шэрая плывецъ,

Аж там мая матулька ідзець,
Аж там мая родная ідзець.

Правай ручкай мамку вітала,
Левай ручкай слёзкі ўцірала.

— Дзіцятка маё дарагое,
Знаць, тваё жыццё гаратное.

Я ж думала шчасця даждала,
Аж ты ў горачка ўпала.

Я ж цябе гадала,
Сорак цёмных ночак не спала.

Сорак цёмных ночак не спала,
Сорак ясных свечак спалала.

* Кожная страфа паўтараецца.

450. Ляцелі гусі гагаючы

$\text{♩} = 132$

Ля_ це_ лі гу_ сі га_
га_ ю_ чы, ад_ на дру_
го_ е пы_ та_ ю_ чы.

Ляцелі гусі гагаючы,
Адна другое пытаючы:
— Ой, дзе мы былі да й бывалі,
Такога сяла не відалі,
Ой, як то сяло а Олтуске,
Ой, як то сяло а Олтуске.
То там дзеванькі, як зоранькі,
То там маладцы, як панічы.
Ой, дзе мы былі да і бывалі,
Такога сяла не відалі,
Ой, як то сяло Арэхава,
Ой, як то сяло Арэхава.
То там дзяўчаты, як копыці,
То там малайцы, як конічы.

451. Ляцелі гускі радом, радом

$\text{♩} = 150$

Ля_ це_ лі гус_ кі ра_ дом, ра_ дом,
крык_ ну_ лі гус_ кі ра_ зом, раз. [ом].

Ляцелі гускі радом, радом,
 Крыкнулі гускі разом, разом:
 — І чаму, лясочак, не адзяешся,
 І чаму, лясочак, не адзяешся,
 І чаму, Іванька, не жанішся,
 Чаму, Іванька, не жанішся?
 — Як жа я магу жаніцца,
 Як жа я магу жаніцца:
 І дзевачка мала, не вырасла,
 Дзевачка мала, не вырасла.
 І гуляць на вулку не выхадзіла,
 Гуляць на вулку не выхадзіла,
 І русае коскі не выплятала,
 Русае коскі не выплятала.

452. Ляцелі гусі радком, радком

Ляцелі гусі радком, радком,
 Крыкнулі гусі ладком, ладком.
 — Чаго, Васілька, не жанішся?
 Будуць дзеці таткам зваць:
 «Хадзі, татка, вячэраці,
 Матка вячэру наварыла,
 Чужую казу падаіла,
 Паставіла пад лаўкаю
 І накінула караўкаю».

453. Ляцелі гусі рад по раду

♩ = 140

(i) Ля_ це_ лі гу_ сі рад по ра_ ду,
 кры_кну_ лі гу... у_ сі раз по раз.. [у].

Ляцелі гусі рад по раду,
 Крыкнулі гусі раз по разу,

Крыкнулі гусі на хлопчыка: *
 — Чаму ж ты, хлопчык, не жэнішся?
 — Да як я маю жаніцца,
 Калі майму бацьку шкода стала.
 Ой, чмялі ў хмялі гняздо звiлі,
 Да куры солад паклявалі,
 Да хлопцы дзевак разабралі.
 — Да едзь ты, хлопчык, у мясцечка,
 Там табе дзевачка-мяшчаначка,
 У каморы спала, рана ўстала.

454. Ляцелі гусі радам, радам

$\text{♩} = 150$

(i) Ля_ це_ лі гу_ сі ра_ дам (ы),
 ра_ дам, ля_ це_ лі гу_ сі
 ра_ дам (ы), ра_ дам.

Ляцелі гусі радам, радам, **
 Крыкнулі гусі разам, разам:
 — Чаму, лясочак, не дзяешся,
 Чаму, Толічак, не жэнішся?
 — А як я маю жаніцца,
 Мая ж дзевачка не вырасла,
 А русы коскі не выплела,
 А красенцы не выткала
 І тонкай кашулькі не вышыла.

* Далей кожны радок паўтараецца.
 ** Кожны радок паўтараецца.

455. Чаму, лясочак, не 'дзяешся

♩ = 192



Ча му, ля со чак, не 'дзя еш ся,
ча му, ля со чак, не 'дзя еш ся.

456. Я паўз тын хаджу, сон-драмон саджу

- Я паўз тын хаджу, сон-драмон саджу,
Я ў цябе, татачка, халастой хаджу.
- Жанісь, сыначка, жанісь, родненькі,
Ты бяры сабе доч купецкую.
- Доч купецкая не мая жана, не твая слуга.
- Ты бяры сабе доч мяшчанскую.
- Доч мяшчанская не мая жана, не твая слуга.
- Ты бяры сабе доч мужыцкую.
- Доч мужыцкая то мая жана і твая слуга.

457. Ой, маці, маці, я замуж хочу!

- Ой, маці, маці, я замуж хочу!
- Падажджы, доню, пасеем лёну.

- Ой, маці, маці, далёка ждаці,
Маці, маці, я замуж хочу.
- Падажджы, доню, узыйдзе лён.

- Ой, маці, маці, я замуж хочу!
- Падажджы, доню, пабярэм лён.

- Ой, маці, маці, я замуж хочу!
- Падажджы, доню, паляжыць лён.

- Ой, маці, маці, я замуж хочу!
- Падажджы, доню, патрэм лён.

- Ой, маці, маці, я замуж хочу!
 — Падажджы, доню, патрэплем лён.
- Ой, маці, маці, я замуж хочу!
 — Падажджы, доню, пачэшам лён.
- Ой, маці, маці, я замуж хочу!
 — Падажджы, доню, папрадом лён.
- Ой, маці, маці, я замуж хочу.
 — Падажджы, доню, аснуём лён.
- Ой, маці, маці, я замуж хочу!
 — Падажджы, доню, патком лён.
- Ой, маці, маці, я замуж хочу!
 — Падажджы, доню, пабелім лён.
- Ой, маці, маці, я замуж хочу!
 — Падажджы, доню, павяжам лёнам.

458. На рэчаццы на быстранькай

На рэчаццы на быстранькай,
 На быстранькай,
 На кладаццы на гібенькай,
 На гібенькай,
 Там сіротачка бель бяліла,
 Бель бяліла,
 Прыйшла дадому — маці біла,
 Маці біла.
 — Бі мяне, мамка, карай мяне,
 Карай мяне,
 Прыдзе нядзелька — аддай мяне.

459. Пад гаем, гасм зялёненькім

Пад гаем, гаем зялёненькім, *
 Там дзве дзяўчыны лён палолі,

* Кожны радок паўтараецца. Пры гэтым у другім радку апошні склад усякаецца.

Туды ехалі два малойцы.
— А бог у помач, дзве дзяўчыны.
А багатая прамаўчала,
А бядненькая прамовіла:
— А на здароўе, два двараніны,
А на здароўе, два маладыя.
Паехалі малойцы гаворачы:
— Як будзеш, брацец, жаніціся,
Не бяры, брацец, багатую,
А бяры, брацец, бядненькую.
А багатая ёсць гордая,
А бядненькая — размовачка.
Сталі бедную сваты сватаць,
А як зачула багатая:
— Падушкі мае пуховыя,
Ці вамі горы параўнаваці.
Пасцілкі мае бялёвыя,
Ці вамі лугі пазасцілаці.
Пярсцёнкі мае залатыя,
Ці вамі коні падкаваці.

460. На вуліцы на шырокай

На вуліцы на шырокай
Там гуляла дзве дзяўчынкі.
Адна дзяўчонка багатырка,
А другая сірацінка.
Тудой ехаў пан царэвіч,
Пан царэвіч, каралевіч.
Адна дзяўчынка схінулася,
А другая усміхнулася.
Што сірацінка — схінулася,
[Што багатырка — усміхнулася].
Пан сірацінку з сабой узяў,
А багатую павек пракляў.
Багатырка праклялася:
— Нашто я, малада, смяялася?
Скацёркі мае бірчастыя,
Ці вамі горы засцілаці,
Калі не хочуць замуж браці?
А рушнікі мае кружковыя,
Ці вамі дуб'е абвіваці,

Калі не хочуць замуж браці?
Наметкі мае жанковыя,
Ці вамі бярозкі увіваці,
Калі не хочуць замуж браці?

461. Ой, там на моры на сіняму

Ой, там на моры на сіняму
Ніцця лозы хіляліся, хіляліся,
Ой, там два браткі змаўляліся.
Ой, адзін братка каня сядлае,
А другі братка навучае:
— Не бяры, братка, багатую,
Да вазьмі, братка, убогую.
Ой, багатая пышна ходзіць,
А убогая дзела робіць.
Пачула тое багатая,
Узяла баршэнне ў ахапак.
— Падаркі ж мае таненькія,
Рушнічкі ж мае бяленькія,
Ці мне вамі горы высцілаці,
Ці мне дуброві дараваці?
Не хочуць людзі мяне браці.

462. Каліна! Пры дарозе, пры шырокай

Каліна! Пры дарозе, пры шырокай, каліна!
Каліна! Дзве дзяўчыны лён палолі, каліна!
Каліна! Там ехалі два двараніны, каліна!
Каліна! — Памагай бог вам, дзее дзяўчыны, каліна!
Каліна! Сіротачка акланілася, каліна!
Каліна! Багатырачка не схілілася, каліна!
Каліна! Сіротачку з сабою ўзялі, каліна!
Каліна! Багатырачку пакінулі, каліна!
Каліна! Багатырачка забедавала, каліна!
Каліна! Што яна ужо значавала, каліна!
Каліна! — Паяскі ж мае шаўковыя, каліна!
Каліна! А дзе ж я вас дзяваць буду? Каліна!
Каліна! Ці конікаў ляйцаць буду? Каліна!
Каліна! Дыванкі ж мае загранічныя, каліна!
Каліна! А дзе ж я вас дзяваць буду, каліна!

Каліна! Ці конікаў накрываць буду? Каліна!
 Каліна! Пярсцёнкі ж мае залатыя, каліна!
 Каліна! А дзе ж я вас буду дзяваць? Каліна!
 Каліна! Ці конікаў буду каваць? Каліна!

463. Ай, вясна красна, дзень цёпленькі

♩ = 116

Ай, вясна красна, дзень цёп-

ле-н(i) - кі, ай, вясна

кра... -сна, дзень цёп- ле [нък].

The musical score is written on three staves in G major (one sharp) and 3/4 time. The tempo is marked as ♩ = 116. The lyrics are written below the notes, with some words split across lines. The first line ends with a dash, indicating it continues on the next line. The second line ends with a dash, indicating it continues on the third line. The third line ends with a period. There are some musical markings like 'V' and 'f' above certain notes.

Ай, вясна красна, дзень цёпленькі.*
 Плыла вутачка й ракой, ракой,
 Вяла дзетачак з сабой, з сабой.
 Прыплываючы к беражочку,
 К зялёненькаму й муражочку,
 Сваім дзетачкам газарыла:
 — Сядзьце, дзетачкі, пасядзьце,
 Зялёную траўку паскубіце,
 А я палячу к мамцы ў госці.
 А я ляцела не даляцела,
 У вакеначка паглядзела,
 Я ж мамкі не дагнала,
 Я сваіх дзетак пагубляла.
 Дзетачкі мае драбненькія,
 Служачкі мае вярненькія,
 Я ж вэс насіла і галасіла,
 Я ж вас насіла й галасіла,
 Я ж вас раджала й умірала,

* Кожны радок паўтараецца.

Я ж цёмнай ночкі не даспала,
З пачупак ножак не вынімала.

464. А вясна красна наставала

А вясна красна наставала,
Сястра брата ў госці звала:
— Прыедзь, прыедзь, мой братулька,
Прыедзь, прыедзь, мой родненькі,
Майго ж мужа дома няма,
Як дзень, так ноч рабатае,
Па сто рублей зарабляе.
Стуке, груке ў вароцікі,
Стуке, груке ў цясовыя.
«Атварыся, жонка мая,
Атварыся, маладая».
А я ж яго не пазнала,
Толькі знала па рубашцы:
Дзеўкай была — вышывала,
Замуж ішла — даравала.

465. Вясна красна ў вочкі лезіць

Вясна красна ў вочкі лезіць,
Мой брацітка ў госцікі едзіць.

— А вярніся, мой браточак,
А вярніся, сакалочак,

А вазьмі ты маё гора,
А вазьмі ж ты ў чыста поле.

Пасей гора пры дарозе,
Прыкажы ты сваім дзеўкам,

Каб не хадзілі ў чыста поле,
Не красілі майго гора,

З яго цвятоў не зрывалі,
Сабе вялкоў не ўвівалі.

466. Ой, дуб дуброве даўно кажа

$\text{♩} = 144$

Ой, дуб дуб_ ро_ ве даў_ но

ка_ жа, ой, дуб (ы) дуб_ (ы) -ро...

-о_ ве даў_ но ка...

Ой, дуб дуброве даўно кажа:*
 — Не спадзявайся, дубровачка,
 З мяне лісту шырокага
 І карэннейка глыбокага.
 Дзяцінка кажа свайму татку:
 — Не спадзявайся, мой татачка,
 З чужога сяла нявехначку.
 Ёсць каля боку суседачка,
 Яна будзе твая нявехначка.
 Яна ж будзе табе пасцель слаці,
 Яна будзе цябе таткам зваці.
 Пасцельку бялюсеньку,
 А будзе таткам зваць ціхусенька.

467. Да што там у стайні стучэла

Да што там у стайні стучэла?
 Звінела кола, звінела.
 Малады Янка каня сядлае,
 Яго татачка пытае:
 — Куды ты, сынку, паедзеш,
 Ці ў вёску, ці ў мястэчка?
 Не едзь, сынку, у мястэчка,
 Бо там дзевачкі лянівы:

* Кожны радок паўтараецца.

Высока ржышчы зжынаюць,
А рэдка копы стаўляюць.

Да што там у стайні стучэла?
Звінела кола, звінела.
Малады Янка каця сядлае,
Яго татачка пытае:
— Куды, сынку, паедзеш,
Ці ў вёску, ці ў мястэчка?
Да едзь, сынку, у вёску,
Там дзевачкі рабочы:
Нізка ржышча зжынаюць,
Густа копы стаўляюць.

468. А ў гародзе на калапеньцы

А ў гародзе на калапеньцы *
Шэра зязюля кукавала,
А й кукавала, праўду казала,
Што на базары дзешава стала.
Нашы мальчыкі падзешавелі,
А за мальчыкаў капейку далі:
А як за Іваньку капеечку,
А за Сцяпаньку тры грошы далі,
А як Колечку дарма не хочуць.
А ў гародзе на калапеньцы
Шэра зязюля кукавала,
А кукавала, праўду казала —
Нашы дзевачкі падаражэлі:
А за Анічку сто рублей далі,
А за Тамарку тры тысячы,
А за Волечку не лічучы.

469. Над ракою верба

Над ракою верба,
Пад тою вярбою
Лютарка сядзела,
Таргі таргавала.

* Кожны радок паўтараецца.

А што ў таргу дзёшава?
 Дзёшавы ў таргу хлопцы:
 На шэлег па дзесяць,
 Купёмшы павесіць.

Над ракою верба,
 Пад тою вярбою
 Лютарка сядзела,
 Таргі таргавала.
 А што ў таргу дорага?
 Дорагі ў таргу дзеўкі:
 Па сто рублей дзеўка,
 Па тысячы каса,
 Па чырвонцу краса.

470. Ой, дуброўная зязюлечка

$\text{♩} = 184$

The musical score consists of four staves of music in a single system. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a tempo marking of quarter note = 184. The melody is written on a five-line staff with various note values and rests. Below the first staff, the lyrics '1. Ой, ду- бро- ўна- я зя- зю- ле-' are aligned with the notes. The second staff continues the melody, with lyrics 'чка, ой, не куй ра- на на ду-' below it. The third staff starts with a new line of music, with lyrics 'бро- [ве] . 2. На ду- бро- ве,' below it. The fourth and final staff concludes the piece, with lyrics 'не бу- дзі мя- не, ма- ла- дой .' below it.

Ой, дуброўная зязюлечка,
 Ой, не куй рана на дуброве,
 На дуброве.
 Не будзі мяне, маладой,
 Маладое.
 У мяне, маладое, не свой бацька,
 Не свой бацька,

Ой, не свой бацька, да свёкарка,
Да свёкарка.
Паложыць мяне пазней сябе,
Пазней сябе,
А ўзбудзіць мяне раней сябе,
Раней сябе:
— Уставай, нявехна маладая,
Маладая.
Ужо пастушочки паўганялі,
Паўганялі.
А вазуночкі паўязджалі,
Паўязджалі,
А касарыкі пакасілі
На сенажаці,
Мая нявестка ў караваці,
У караваці.
Я, маладая, ўсхвацілася,
Усхвацілася,
За даёначку ўхвацілася,
Ухвацілася.
Шчэ й пастушочки не ўганялі,
Не ўганялі,
А вазуночкі не ўязджалі,
Не ўязджалі.
А касарыкі не касілі,
Не касілі,
Майго свёкарку чэрці ўзнасілі,
Узнасілі,
Па лозах косці разнасілі,
Разнасілі,
А свякруначку задушылі,
Задушылі,
Мяне, маладую, на волю пусцілі.

471. Ой ты, зязюлька баравая

Ой ты, зязюлька баравая,
Ой, не куй рана на дуброве,
Ой, не будзі мяне, маладую,
У мяне, маладос, не свой бацька,
Не свой бацька, чужа маці,
Кладуць мяне позна спаці.

Ой, кладуць мяне пазнесенька,
 А будзяць ранесенька:
 — Уставай, нявехна, чужо дзіця,
 Бо ужо таварац паўганялі,
 Ужо таварац паўганялі,
 А касарыкі на дуброве,
 А ратаікі ў чыстым полі,
 А мая нявехна спіць у каморы.
 — Шчэ й таварац не ўганялі,
 Ратаікі не аралі,
 А касарыкі не касілі,
 А маю свякруху чэрці насілі.

472. Як у новенькім калодзезьку

♩=138

Як у но-вень-кім ка- ло- дзе-зьку,

як у но-вень-кім ка- ло- дзе-зьку.

Як у новенькім калодзезьку, *
 Там дзяўчына ваду чэрпала,
 Зачэрпнуўшы, да й паставіла,
 Паставіўшы, думу думала:
 «Бог таму даў, у каго ацец, мацяр.
 У мяне, млодай, ліха мачаха.
 А шлець мяне ў вісок цяром,
 У вісок цяром белы ложы слаць».
 Слала дзеўка дзень да вечара.
 Ужо на дварэ пад абед сонца,
 Красны дзеўкі з церама няма.
 Ужо на дварэ петухі пяюць,
 Краснай дзеўкі з церама не чуць.
 Ужо на дварэ пад паўдзён сонца,
 Красна дзеўка з церама ідзець.

* Кожны радок паўтараецца.

За ёй едзе два малойчыкі,
 Два малойчыкі — папоўчыкі.
 Досыць мачасе здэкаціся,
 З краснай дзеўкі насміхаціся.

473. Пагонім, дзевачкі, каровачкі

$\text{♩} \approx 66$

Па_ го_ нім, дзе_ вач_ кі, ка_ ро_

вач_ кі, па_ го_ нім,

дзе_ ва... ач_ кі, ка_ ро_ ва[чк].

Detailed description: The musical score is written on a single treble clef staff in 3/4 time. It begins with a tempo marking of quarter note ≈ 66. The melody starts with a quarter rest, followed by a quarter note G4, a quarter note F4, and a quarter note E4. A triplet of eighth notes (D4, C4, B3) is marked with a '3' above it. This is followed by a quarter note A3, a quarter note G3, and a quarter note F3. A dynamic marking 'v' (forte) is placed above the final note. The second line continues with a quarter note E3, a quarter note D3, and a quarter note C3. The third line starts with a quarter note B2, a quarter note A2, and a quarter note G2. A dynamic marking 'v' is placed above the first note. The piece concludes with a quarter note F2, a quarter note E2, and a quarter note D2.

Пагонім, дзевачкі, каровачкі, (2)
 Пагонім кароўкі ля дуброўкі.
 Воўк з-за дуброўкі ды за кароўкі! (3)

Пагонім, дзевачкі, авечкі, (2)
 Пагонім авечкі ля рэчкі.
 Воўк із-за грэчкі ды за авечкі! (3)

Пагонім, дзевачкі, мы свіначкі, (2)
 Пагонім свінкі каля асінкі.
 Воўк з-за асінкі ды за свінкі! (3)

474. А нуце, нуце, каровачкі

$\text{♩} = 150$

1. А ну_ це, ну_ це, ка_ ро_ ва_ чкі,

Detailed description: The musical score is written on a single treble clef staff in 3/4 time. It begins with a tempo marking of quarter note = 150. The melody starts with a quarter note G4, a quarter note F4, and a quarter note E4. This is followed by a quarter note D4, a quarter note C4, and a quarter note B3. The piece concludes with a quarter note A3, a quarter note G3, and a quarter note F3.

а (й) ну_ це, ну_ це, ка_ ро_ ва... [чк].

2. Па_ ра_ вам бу_ дзе да_ мо_ ва_ чкі,

па_ ра_ вам бу_ дзе да_ мо_ ва... [чк].

А нуце, нуце, каровачкі, *
 Пара вам будзе дамовачкі.
 Ой, напіліся, наеліся,
 Ідуць дамоўкі, як трубачкі,
 Нясуць малачка, як дудачкі,
 Даюць малачка даёначку.
 Кароўка рыча — вясну кліча,
 Волік рыкае — ён гукае:
 — Лучша мне ў лесе на верасе,
 Чымся ў домс на саломе.
 Лучша мне ў лесе пад елкаю,
 Чымся мне ў доме пад сценкаю.

475. А нуце, нуце, каровачкі

$\text{♩} = 156$

А ну_ це, ну_ це, ка_ ро_ ва_ чкі,

ка_ ро_ ва_ чкі,

па_ ра_ вам бу_ дзе да_ мо_ ва_ чкі.

* Кожны радок паўтараецца.

А нуце, нуце, каровачкі,
 Каровачкі,
 Пара вам будзе дамовачкі,
 Дамовачкі.
 А напіліся, наеліся,
 Наеліся.
 А наеліся муражочку,
 Муражочку.
 А напіліся у лужочку,
 У лужочку.
 Ідуць дамоўкі мукаючы,
 Мукаючы,
 Гаспадынечак гукаючы,
 Гукаючы.
 А гаспадынькі-паненачкі,
 Паненачкі.
 А бярыце ж вы даёначкі,
 Даёначкі.
 Ідзіце даіць каровачак.

476. Ідзіце, дзевачкі, ярду рваці

♩=120

І_ дзі_ це, дзе_ вач_ кі, яр_ ду рва_ ці,
 цяж_ ка хлоп_ чы_ кам Пят_ ра жда_ ці.

Ідзіце, дзевачкі, ярду рваці,
 Цяжка хлопчыкам Пятра ждаці.
 Да й дзень вялікі — хлеба мала — (2)
 Не свая мамка мне давала. (2)
 Свёкарка рэзаў, руку 'дрэзаў,
 Свякруха вярцела, каб адляцела.
 Да й за гарою воўкі вылі,
 За камянаю воўкі вылі,
 Там майго свёкру задавілі. (2)
 Я ж маладая бараніла, (2)

Да яшчэ ж болей наманіла. (2).
Цягалі шкуру, цягнуце косці,
Было ж не сушыць маладосці.
Не трапячыся й, асіначка,
У цёмным лузе гы стоячы,
Шырокім лістам калоцячы. (2)
Да й мне ж, моладзе, горай цябе,
Мужык не любе, штодзень б'е.
— Свёкарка-татка, баронь мяне. (2).
Свёкар не татка, не бароне,
Сыну нагайку падкідае.
— Бі ж, мой сыночак, бі, навучай,
На свой харакцер наварачай.
Калі ж будзеш біці, будзеш жыці.
Бі, мой сыночак, нагайкай,
Тады здзелаеш хадзяйкаю,
Тады здзелаеш хадзяйкай.

477. У бару зязюлька кукавала

У бару зязюлька кукавала, *
Па мне родна мамка бедавала.
— Не аддай мяне, мамка, за старога:
Я са старым ночку начавала,
Як за гнілой калодаю паляжала.
Аддай мяне, мамка, за роўніцу:
Я з роўніцай ночку начавала,
Як салавей у садочку шчабятала.

478. Хто майго міленькага судзіць

Хто майго міленькага судзіць,
Што ён мяне раненька не будзіць.
Сам ідзе да й у поле гараці,
Мне вяліць да абедна паспаці:
— Спі й, спі й, мая міла, здарова,
Штоб не балела галованька твая.

* Кожны радок паўтараецца.

— Балела, мілы, сярдэчка балела,
Не судзіў мне бог, за каго хацела.
Хацела я за князя маладога,
Адалі мяне за дзеда старога.
Ты, стары, ліха мацеры тваей,
Не ляжы ж у пасцеленцы маей.
Мая пасцель шоўкам вышывана,
А твая кашуля сем нядзель не прана.
Ты, стары, з вялікаю барадою,
Не хадзі за мною, маладою.
Як ты будзеш за мною хадзіці,
То вялю хлопцам бараду агаліці,
Як ты будзеш за мною пахаджаці,
То вялю хлопцам бараду абарваці.

479. Овыль каля садзіку

Овыль каля садзіку
Красачкі цвітуць,
Ў сярэдзіне садзіку
Пташачкі пяюць,
А мне, маладзёшанькай,
Тугі задаюць.
Туга за тугою,
Журба за журбою,
Аддаў мяне бацька
Далёка замуж.
Не так далёка,
Як за старога.
Не ўладжу старому
Пасцелькі паслаць.
Сцялю, сцялю мякка,
Кажыць — мулка спаць.
Бог дай цябе, стары,
Пераламіла,
Як я табе, молада,
Не ўнаравіла.

480. Кукарэку пях, кукарэку

[Moderato]

Ку_ ка_ рэ_ ку пях_ тух,
 ку_ ка_ рэ_ ку, пе_ ра_
 ва_ ліўсь зе_ лен дуб це_ раз рэ_ ку.

Кукарэку пях, кукарэку,
 Пераваліўсь зелен дуб цераз рэку.
 А ніхто ж тама да не ходзіць,
 Толькі Архіп Рыпіначку пераводзіць.
 Пераводзіць, душа, пераводзіць,
 Перавёўшы, душа, пацалуець.
 — Ай, радзі мне сыночка-пісарочка,
 Ай, радзі мне дачушку-вышыванку.
 — Ай, сыночак будзець пісарочак,
 А дачушачка будзець вышыванка.

481. Кукарэку петушок, кукарэку

[Allegretto]

Ку_ ка_ рэ_ ку пе_ ту_ шок,
 ку_ ка_ рэ_ ку, ку_ ка_ рэ_
 ку, ду_ ша, ку_ ка_ рэ_ ку.

Кукарэку петушок, кукарэку,
 Кукарэку, душа, кукарэку,
 Паляцеў зелен дуб цераз рэку,
 Ай, цераз рэку, душа, цераз рэку.
 Што на том жа на дубочку да ніхто ўсё не ходзіць,
 Усё не ходзіць, душа, ўсё не ходзіць.
 Адзін, адзін Архіпачка пераходзіць,
 Пераходзіць, душа, пераходзіць.
 Сваю, сваю Рыпіначку пераводзіць,
 Пераводзіць, душа, пераводзіць.
 Хадзі, хадзі, Рыпіначка, не шатайся,
 Не шатайся, душа, не шатайся,
 За правую ручаньку не хватайся,
 Не хватайся, душа, не хватайся,
 Калі родзіш сына-пісарочка,
 Пісарочка, душа, пісарочка.
 Калі родзіш дочку-пабіранку,
 Пабіранку, душа, пабіранку.

482. Кукарэку петушок, кукарэку

$\text{♩} = 120$

1. Ку- ка- рэ- ку пе- ту- шок,
 ку- ка- рэ- ку, ку- ка- рэ- ку,
 па- ва- ліў- ся сы- ры дуб
 це- раз рэ- ку, це- раз рэ- ку.
 2. А хто ж па тым па ду- бо- чку

пе_ ра_ хо_ дзіць, пе_ ра_ хо_ дзіць?

і_ ва_ не_ чка Ні_ на_ чку

пе_ ра_ во_ дзіць, пе_ ра_ во_ дзіць.

Кукарэку петушок, кукарэку,
 Кукарэку,
 Паваліўся сыры дуб цераз рэку,
 Цераз рэку.
 А хто ж па тым па дубочку пераходзіць,
 Пераходзіць?
 Іванечка Ніначку пераводзіць,
 Пераводзіць.
 Ляжы, ляжы, сыры дуб, не шатайся,
 Не шатайся,
 Хадзі, хадзі, Ніначка, не пужайся,
 Не пужайся.
 Ляжы, ляжы, сыры дуб, не валіся,
 Не валіся.
 Хадзі, хадзі, Ніначка, не ўваліся,
 Не ўваліся.

483. Зязюлечка баравая

— Зязюлечка баравая,
 Дзе ж ты ночку начавала?
 Зязюлечка баравая,
 Дзе ж ты ночку начавала.
 — Адну ночку — на дубочку,*
 А другую — на бярозе.
 А там ішлі скамарохі,

* Далей кожны радок паўтараецца.

Адрэзалі па пручоцку
 Ды й зрабілі павучочка.
 «Павучочак, не гудзі ж ты,
 Шэрай зязюлькі не будзі ж ты».

484. Ой ты, жаваронку

$\text{♩} = 84$

— Ой ты, жа ва ро н (ы) ку,
 ра ння я пта шэч ку,
 ой, ча го так ра на
 із вы ра ю вьй шаў?

— Ой ты, жаваронку,
 Ранняя пташэчку,
 Ой, чаго так рана
 Із выраю выйшаў?

— Не сам жа я выйшаў —
 У мяне пташкі былі,
 У мяне пташкі былі,
 З выраю ганілі.

— Ляці, жаваронку,
 У сваю старонку,
 Ой, дзе ты радзіўся,
 Там корчык свяціўся.

Там табе вадзіца
 Па самы крыліца,
 Там табе травіца
 Па самы калення.

485. Пасею я руту

[Allegretto]

Па-се-ю я ру-ту,

ру-ту за ра-ко-ю,

па-са-джу дзя-рэў-ка

за мо-рам блі-зень-ка,

па-са-джу дзя-рэў-ка

за мо-рам блі-зень-ка.

Пасею я руту,
 Руту за ракою,
 Пасаджу дзярэўка *
 За морам блізенька.

Мая рута ўзыйшла,
 Зеллечкам парасла,
 Час руту палоці,
 Вярхі пазжынаці.

Пара пазжынаці,
 У вяночак віці,
 У вяночак віці,
 На Дунай пусціці.

* Два апошнія радкі кожнай страфы паўтараюцца.

Хто вяночак пойме,
Той дзеваньку возьме,
Хто вянок дастане,
То той маім стане.

Абяшчаўся Міша
Вяночак паняці,
Вяночак паняці
І дзеваньку ўзяці.

Як ступіў нагою —
Па пояс вадою,
Як ступіў другою —
На дно галавою.

Ой ты, мой Дунаю,
Ой ты, ціхесенькі,
Прападае хлопец,
Хлопец маладзенькі.

Ой ты, дзяўчынонька,
Бадай, не даждала,
Ой, нашто ты хлопца
Ўзяла змарнавала.

486. Хадзіла Захвейка

Хадзіла Захвейка ·
Па новым гародзе,*

Іскала градку,
Пасеяла мятку,

Іскала другу,
Пасеяла руту,

Іскала трэцю,
Пасеяла перцу.

Села апалола,
Стала нашчыпала

* Другі радок кожнай страфы паўтараецца.

І вяночка звіла,
На Дунай пусціла.

На Дунай пусціла
Ды загаварыла:

— Хто вяночка пойме,
Той Захвейку возьме!

Выходзіць із хаты
Мешчанін багаты:

— Я вяночка пайму
І Захвейку вазьму!

Уступіў нагою —
Па пояс з вадою,

Уступіў другою —
На дно з галавою.

— А ў моры крамушкі,
То мае падушкі!

А ў моры лілея,
То мая Захвея!

487. Ляцелі гусёлкі

Allegro moderato

Ля-це-лі гу-сёл-кі це-раз мой са-

до-чак, це-раз мой са- до-чак.

Ляцелі гусёлкі
Цераз мой садочак.*

* Другі радок кожнай страфы паўтараецца.

А то не гусёлкі,
То сівы зязюлькі.

Ляціце, зязюлькі,
Да маёй матулькі,

Да маёй матулькі
На цясовы ложкі,

На цясовы ложкі,
На белы падушкі.

488. Хадзіла павонька

Allegretto

The musical score consists of three staves of music in a 3/4 time signature with a key signature of one flat (B-flat). The lyrics are written below the notes. The first staff contains the lyrics 'Ха_ дзі_ ла па_ вонь_ ка'. The second staff contains 'па вы_ со_ кай га_ рэ,'. The third staff contains 'па вы_ со_ кай га_ рэ.'.

Хадзіла павонька
Па высокай гарэ, *

Губляла пер'ечка
Па шаўковай траве.

Хадзіла Алеська
Пер'ечка збіраці,

Пер'ечка збірала,
У падушачкі клала.

Падушкі пуховы,
Хто на іх спаць будзе?

* Другі радок кожнай страфы паўтараецца.

Пан із паненкаю,
Месяц із зоркаю,

Месяц із зоркаю,
Йванька з Алеськаю.

489. Чэраз тое сельца

[Allegro]

Чэ_ раз то_ е сель_ ца
вя_ зё_ на дзя_ рэў_ ца,
вя_ зё_ на дзя_ рэў_ ца.

Чэраз тое сельца
Вязёна дзярэўца. *

Я з таго дзярэўца
Свяцёлку збудую,

Свяцёлку збудую,
Наўкола ўмалюю.

Ой, вымалювала
Тры месяцы ясных,

Тры месяцы ясных,
Тры малойцы красных.

Ой, вымалювала
Тры зоранькі ясных,

Тры зоранькі ясных,
Тры дзеванькі красных.

* Другі радок кожнай страфы паўтараецца.

490. Стаіць вярба у канцы сяла

Allegro moderato

Музыкальная партытура для песні «Стаіць вярба у канцы сяла». Тры лініі нотнага запісу ў трох частках. Ключ і тэмпа: *Allegro moderato*. Тэмпа-назначэнне: *Allegro moderato*. Тэмпа-назначэнне: *Allegro moderato*. Тэмпа-назначэнне: *Allegro moderato*.

Ста_ іць вяр_ ба у кан_
цы ся_ ла, ста_ іць
вяр_ ба у кан_ цы ся_ ла.

Стаіць вярба у канцы сяла. *
 На той вярбе галлячко гнецца.
 Няхай гнецца, хоць паломіцца.
 — Дзяўчынанька маладзенькая,
 А за цябе малайцы б'юцца!
 — Няхай б'юцца, забіваюцца,
 Я не пайду за ніводнага —
 За пісара пісарэцкага,
 За малайца маладзецкага!

491. Ой, чыронька пташэчка

$\text{♩} = 152$

Музыкальная партытура для песні «Ой, чыронька пташэчка». Тры лініі нотнага запісу ў двух частках. Ключ і тэмпа: $\text{♩} = 152$. Тэмпа-назначэнне: $\text{♩} = 152$. Тэмпа-назначэнне: $\text{♩} = 152$. Тэмпа-назначэнне: $\text{♩} = 152$.

1. Ой, чы_ ро_ нька пта_ шэ_ чка,
ды не за_ ле_ тай да_ ле_ чко.

2. Не за_ нось май_ го ве_ нчы_ ка,

* Кожны радок паўтараецца.



Ой, чыронька пташэчка,
 Ды не залетай далечко.
 Не занось майго венчыка,
 Бо мой венчык патрэбчык:

Трэба братку жаніці,
 А сястру замуж аддаці,
 А сястру замуж аддаць
 Да на вяселлейка прахаць.

492. Чаго вясна на ніз пайшла

$\text{♩} = 114$

Ча_ го вя_ сна на ніз пайш_ ла —
 што скру_ ты_ я го_ (ры).
 За_ чэм дзеў_ ка за_ муж пай_ шла —
 што чор_ ны_ я бро... [ы].

Чаго вясна на ніз пайшла —
 Што скрутыя горы.
 Зачэм дзеўка замуж пайшла —
 Што чорныя бровы.

Бровы мае, браваняты,
 Прапала я з вамі,
 Нельга выйці на вуліцу
 Да й за варагамі.

Варожачкі спаць палягуць,
 Пайду пагуляю.
 Спаць палягуць не палягуць,
 Так не будуць спаці,

Будуць мяне, маладую,
 Усю ноч вартаваці,
 Будуць мяне вартаваці,
 З кім буду гуляці.

493. Чаго вясна на лес пайшла

$\text{♩} = 100$

Ча_ го вяс_ на на лес пай_ шла —

што кру_ ты_ я го_ ры,

што кру_ ты_ я го_ ры.

Ча_ го дзеў_ ка за_ муж пай_ шла —

што чор_ ны_ я бро_ вы,

што чор_ ны_ я бро_ вы.

Чаго вясна на лес пайшла —
Шго крутыя горы,
Што крутыя горы.

Чаго дзеўка замуж пайшла —
Што чорныя бровы,
Што чорныя бровы.

Бровы мае чорненькія,
Гора мне і з вамі,
Гора мне і з вамі,

Нельга выйсці на вуліцу
Ўсё й за варагамі,
Ўсё й за варагамі.

Варажочкі варажылі,
Седзя пад гарой,
Седзя пад гарой.

Варожачкі спаць палягуць,
Пойдам пагуляем,
Пойдам пагуляем.

494. Ой, у лузе, ой, у лузе

Andante

Ой, у лу_ зе, ой, у лу_ зе т(ы)_
ра_ ва па_ ля_ гла,
Тра_ ва па_ ля_ гла, ой, да
мя_ нс, ма_ ла_ дзень_ ку,

The musical score is written on four staves in a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The tempo is marked 'Andante'. The melody is simple and folk-like, with some slurs and accents. The lyrics are written below the notes, with some words underlined to indicate syllable placement.



Ой, у лузе, ой, у лузе
Трава палягла.

Трава палягла,
Ой, да мяне, маладзеньку,
Журба абняла,

Журба абняла.
Ой, як засну, так забуду,
Прачнуся — на ўме.

Прачнуся — на ўме.
Ой, е ў мяне мой братачка
Ў чужой старане.

У чужой старане
Ён жа седзячы да ці
Мяне ўспамяне,

Мяне ўспамяне.
— Ой, вячэрай, мой братачко,
Вячэрала я.

Вячэрала я,
Да ела горку каліначку,
Што ў лузе цвіла,

Што ў лузе цвіла.
Да каму горка каліначка,
А мне салодка.

А мне салодка.
Да каму ж блізка радзімачка,
Мне далёка.

495. Ёдуць кароўкі із дуброўкі

$\text{♩} = 150$

Ёдуць ка-роў-кі із ду-броў-кі,
 а-ве-ча-чкі з по-ля,
 пла-ча ма-ці па дзі-ця-ці,
 што го-рка-я до... [ля].

Ёдуць кароўкі із дуброўкі,
 Авечачкі з поля,
 Плача маці па дзіцяці,
 Што горкая доля.

496. А ўсе людзі жыта сеюць

$\text{♩} = 64$

А ўсе лю-дзі жы-та се-юць,
 а я сва-ё го-ра, ой - ой,
 а я сва-ё го-ра.

А ўсе людзі жыта сеюць,
А я сваё гора.
Ой-ой, а я сваё гора.

А ўсе людзі з севялочка,
А я з падалочка.
Ой-ой, а я з падалочка.

А ўсе людзі бога просяць,
Каб жыта радзіла.
Ой-ой, каб жыта радзіла.

А я прашу, штоб у мяне
Гора не ўсхадзіла.
Ой-ой, гора не ўсхадзіла.

Хоць узойдзе маё гора
Рэдкімі ўсходамі.
Ой-ой, рэдкімі ўсходамі.

Зацвіце ж маё гора
Рознымі цвятамі.
Ой-ой, рознымі цвятамі.

А ўсе цвяты — пустацветы,
Адзін васілёчак.
Ой-ой, адзін васілёчак.

А ўсе людзі мне не мілы —
Адзін мой дружочак.
Ой-ой, адзін мой дружочак.

497. Што тая бедная удованька дзее

Што тая бедная удованька дзее:
Не арана поле — пшанічаньку сее.

А пасеяўшы, стала яна валачыці,
А павалачыўшы, стала бога прасіці:

— Зарадзі, божа, пшанічаньку ў полі
На ўдовіна шчасце, на сіраціную долю.

Яшчэ тая ўдованька дахаты не зайшла,
А ўжо яе пшанічанька ўзышла.

Пайшла тая ўдованька пшанічку глядзеці,
А ўжо вывела перапёлачка дзеці.

Божа, дай таму тры леці хварэці,
Хто забраў перапёлачкі дзеці.

498. Раскідайся, сыры дубе

$\text{♩} = 152$

1. Ра_ скі_ дай_ ся, сы_ ры ду_ бе,

на ча_ ты_ ры лі_ сты.

2. На ча_ ты_ ры лі_ сты.

Лю_ біў па_ рань трох дзяў_ чо_ нак,

ён не меў ка_ ры_ сці.

Detailed description: The musical score is written in G major (one sharp) and 2/4 time. It consists of five staves of music. The first staff begins with a tempo marking of quarter note = 152. The first two staves contain the first line of the song, with lyrics '1. Ра_ скі_ дай_ ся, сы_ ры ду_ бе, на ча_ ты_ ры лі_ сты.' The third staff contains the second line of the song, with lyrics '2. На ча_ ты_ ры лі_ сты.' The fourth and fifth staves contain the third line of the song, with lyrics 'Лю_ біў па_ рань трох дзяў_ чо_ нак, ён не меў ка_ ры_ сці.' The score includes various musical notations such as eighth notes, quarter notes, and rests, along with some complex rhythmic groupings indicated by brackets and numbers like (3+2+3)/8 and (3+3+4)/8.

Раскідайся, сыры дубе,
На чатыры лісты.

На чатыры лісты.
Любіў парань трох дзяўчоцак,
Ён не меў карысці.

Їн не меў карысці.
Адна ўвосень замуж выйшла,
Другая вясною.

Другая вясною.
А трэцяя чарнаброва
У чарнушачкі выйшла.

У чарнушачкі выйшла.
А з чарнушачак прыйшоўшы,
Ах, божа ж мой мілы.

Ах, божа ж мой мілы.
Астаецца дзеравушка,
Дружочак чарнабровы.

Дружочак чарнабровы.
Каб жа да маладзюсенькай
Зязюліна крылле,

Зязюліна крылле,
Я бы тую дзеравушку
Вакруг аблятала.

499. А у полі два дубочки

Moderato

Музыкальная партитура для вокалу, складзена з чатырох радкоў нотнага запісу. Кожны радок пачаўся з нотнага знака і лічбы тэмпа (Moderato). Радкі змяшчаюць мелодыю і лірычныя тэксты ў беларускай мове. У радках змяшчаюцца нотныя знакі, лічбы тэмпа і дыржэ, а таксама падпункты тэксту, якія адпавядаюць нотам.

Лю_ дзі а_ руць го_ ры,
до_ лы, а я роў_ на по_ ле,
лю_ дзі во_ зяць жы_ та
се_ яць, а я — гор_ ку до_ лю.

А у полі два дубочки
Аж да долу гнуцца.
Маладыя малойчыкі
За дзевачку б'юцца.

Пабіліся, падраліся
І пайшлі да пана.
Адзін стаіць перад панам,
Сыпле дукатамі.

Адзін стаіць перад панам,
Сыпле дукатамі,
Другі стаіць за плячыма,
Абліўся слязамі:

— Бадай табе, пане-браце,
Дукатаў не стала,
Як мы з ёю любіліся,
А на тваім стала!

Харошая дзяўчыначка,
Аддай мае грошы,
Ты ж судзіла, гаварыла,
Што я нехарошы!

Харошая дзяўчыначка,
Аддай чаравічкі,
Ты ж судзіла, гаварыла,
Што я невялічкі!

— Я й судзіла, й гаварыла
І гаварыць буду:
Ой, такі ж я, маладзенька,
Жыць з табой не буду!

500. А белая бярозачка ваду замуціла

$\text{♩} = 144$

1. А бе_ ла_ я бя_ ро_ зач_ ка
ва_ ду за_ му_ ці_ ла,
а бе_ ла_ я бя_ ро_ зач_ ка
ва_ ду за_ му_ ці_ ла.

2. Ня_ шча_ сна_ я ма_ я до_ ля —
за_ муж па_ кру_ ці_ ла,
ня_ шча_ сна_ я ма_ я до_ ля —
за_ муж па_ кру_ ці_ ла.

А белая бярозачка ваду замуціла,*
Няшчасная мая доля — замуж пакруціла.

* Кожны радок паўтараецца.

Ні я ў мамкі ўпіла, ўела, ні добра ўхадзіла,
 Толькі свае маладыя годы патраціла.
 А ёсць ў майго татулечкі коні варанья,
 А сяду ж я даганяці годы маладыя.
 — Не едзь, не едзь, дачушка, не едзь, не дагоніш,
 Толькі мае варанья коні перагоніш.
 Я й конікаў перагнала, годы не дагнала,
 Я й конікаў замарыла — свякроў угнявіла.

501. Кукавала зязюлечка

$\text{♩} = 88$

Ку_ ка_ ва_ ла зя_ зю_ леч_ ка
 на за_ ха_ дзе сон_ ца,
 ку_ ка_ ва_ ла зя_ зю_ леч_ ка
 на за_ ха_ дзе сон_ ца.

Кукавала зязюлечка
 На захадзе сонца, *

Заплакала дзяўчынiнка,
 Глядзела ў ваконца.

— Чаму мяне, мамулечка,
 Тады не будзіла,

Як першая кампанія
 На двор усхадзіла?

* Кожная страфа лаўтараецца.

— Ай, жалела, маё дзетка,
Я й цябе будзіці.

— Цяпер жaley мяне, мамка,
Як я буду жыці.

Па вуліцы па мяцёнай,
Дзяўчына гуляла,

Хацеў казак зачапіці,
Мамулька стаяла.

— Мамулечка раднюсенькая,
Не паглядай крыва,

Да няпраўда твая будзець,
Каб ты нас разлучыла.

502. Ужэ ж вясна, ужэ ж красна

$\text{♩} = 88$

The musical score consists of five staves of music in a 3/4 time signature with a key signature of one sharp (F#). The lyrics are written below the notes. The first staff begins with a tempo marking of quarter note = 88. The lyrics are: (i) у- жэ ж(ы) вя- сна, у- жэ ж(ы) кра- сна, зу стрэх ва- да льец- ца, зу стрэх ва- да льец- ца, зу стрэх ва- да льец- ца.

(i) у- жэ ж(ы) вя- сна,
у- жэ ж(ы) кра- сна,
зу стрэх ва- да льец- ца,
зу стрэх ва- да льец- ца,
зу стрэх ва- да льец- ца.

Ужэ ж вясна, ужэ ж красна,
Зу стрэх вада льецца, *

Ой, за нашу дзяўчынку
Два хлопчыкі б'ецца.

— Не бейцесь, не сварыцесь,
Я ж вас бо двух люблю.

Ох, аднаму ручку падам,
За другога пойду.

503. Ой, ужэ вясна да й ускрэсла

Ой, ужэ вясна да й ускрэсла,
Із стрэх вада капле,
Да й із стрэх вада капле.

Ой, ужэ нашым да й рыбачанькам
Мандруванька пахне,
Да й мандруванька пахне.

Ой, паплыў човен, ой, паплыў човен,
Бадай не схібнуўся,
Да й бадай не схібнуўся.

Ой, паехаў мілы, галубчык шчыры,
Штоб шчасліва вярнуўся,
Да й штоб шчасліва вярнуўся.

504. А вясна красна

А вясна красна — **
Красенца ткаць,

Цёплае лецейка —
Жытца жаць,

А восень жалобна —
Картошку капаць.

* Другі радок кожнай страфы паўтараецца тры разы.

** Першы радок кожнай страфы паўтараецца.

505. Эх, весяліцеся, ох да

♩ = 54

1. Эх, ве- ся- лі- це-
ся, ох да, ой, да вы пад-
руж- кі, ой, да вы ма- е.

2. Ох, да ма- е. Ох, ве- ся-
лі- це- ся, ох да, ой, да
ско- ра к нам вяс- на п(ы) ры- дзе.

Эх, весяліцеся, ох да,
Ой, да вы падружкі,
Ой, да вы мае.

Ох, да мае.
Ох, весяліцеся, ох да,
Ой, да скоро к нам
Вясна прыдзе.

Вясна прыдзе.
Ой, да скоро к нам, эх да,

Вясна прыдзе,
Сонца прыгрэе.

Сонца прыгрэе.
Ой, да ўжо згоніць, эх да,
Ой, да ўжо згоніць
Снежкі й мароз.

506. Кукай не кукай, зязюля

[Moderato]

Ку_ кай не ку_ кай, зя_ зю_ ля,
ку_ кай не ку_ кай, се_ ра_ я.

Кукай не кукай, зязюля,
Кукай не кукай, серая,
Нямножка табе кукаваць,
Нямножка табе кукаваць:
Ад вялікадня, ой, да Пятра,
Ад вялікадня ды да Пятра,
Ой, ад чыстага чацвярга,
Ой, ад чыстага чацвярга.

507. Да зязюля куде

Да зязюля куде,
Што дзяцей не мае.
Салавей шчабеча,
Дружыну збірае.
— Ці ты, салавейка,
Ці ты любіш лозу,
Ці ты любіш лозу,
Ці белу бярозу?
— Я не люблю лозу,
Ні белу бярозу:
Як сяду высока,

То чутно далёка;
Як сяду нізенька,
То чутно блізенька.

508. Чаму, зязюлька, не кукуеш


Чаму, зязюлька, не кукуеш?
А прыдзець летца ды мінецца,
Тваё гняздзечка разаўецца,
Тваё яйка разаб'ецца,
Твае дзеткі разляцяцца.

509. Шлі пажары па дуброве

Шлі пажары па дуброве,
Эй, па дуброве.
Салаўёва гняздзечка,
Ой, абсмаляла.
Як паляцеў салавейка,
Ой, да сінічкі.
— Ой, сінічка-сястрычка,
Ой, падай раду.
— Ці я табе не казалы,
Ой, мой браточак.
Ды не ві ж ты гняздзечка,
Ой, пры дарозе,
А саві ж ты гняздзечка,
Ой, ў цёмным лузе,
Дзе канюшкі пастушкі,
Ой, не ганяюць,
Салаўёвага гняздзечка
Ой, не шукаюць.

510. Кукавала зязюлька ў садочку





Кукавала зязюлька ў садочку,
Ай, божа мой, божа, ў садочку,

Прылажыўшы галоўку к лісточку,
Ай, божа мой, божа, к лісточку:

— А хто ж маё гняздзечка разаўець,
Ай, божа мой, божа, разаўець?

А хто ж маіх дзетачак пабярэць,
Ай, божа мой, божа, пабярэць?

— А разаўець гняздзечка салавей,
Ай, божа мой, божа, салавей,

А пабярэць дзетачак верабей,
Ай, божа мой, божа, верабей.

511. Кукавала зязюлька ў садочку

Кукавала зязюлька ў садочку,
Прылажыўшы галоўку к лісточку.
Кукуе, кукуе ды ўскукнець:
— А хто маё гняздзечка разаўець?
Як пачуў салавей у лужочку
Ды развіў гняздзечка ў садочку.
— Кукуй, зязюлька, не ціха,
Нядоўга будзеш кукаваць:
Вясной на Юр'я пачынаць,
Летам на Пятро пакідаць.
Гуляла дзяўчына ў садочку

І звала к сабе дружочка.
Ды як пачуў хлапчына,
Ды й так маўляў дзяўчыне:
— Гуляй, дзяўчына, гуляй.
Нядоўга будзеш ты гуляць,
У суботу прыду цябе заручаць,
У нядзелю зусім забіраць.

512. Ой, пайду я долам, даліною

Ой, пайду я долам, даліною
Ды найду я каліну з вярбою.
Ой, пачну я каліну ламаці
Ды пачну сваю долю спамінаці.
Горка, горка каліну ламаць,
Яшчэ горай мне на свеце жыць.
Ой, пайду я ў зялёны садочак
Ды найду я кляновы лісточак,
Ды накрыву матулі слядочак,
Каб дробныя дожджы не залівалі,
Каб буйныя ветры не завявалі.

513. Як пайду я ў зялёны садочак

Як пайду я ў зялёны садочак
Да ўвіджу я мілага слядочак,
І закрыву яго вішнёвай карою,
Каб не запаў сцюдзёнай расою.
Як увідзеў мой родны татулька:
— За што, пра што, дзіця, накрываеш?
Ці не за тое, што горачка маеш?
За што, пра што, дзіцятка, шануеш?
Ці не за тое, што гора гаруеш?
— А каб жа я горачка не знала,
Я ж бы яшчэ болей шанавала.

514. Па блудню вада разліваецца

$\text{♩} = 112$

1. Па блуд-ню ва-да
раз-лі-ва-е-цца,
Сця-пан да-чко-ю
на-бі-ва-е-цца,
Сця-пан да-чко-ю
на-бі-ва-е-цца.

Па блудню вада разліваецца,
Сцяпан дачкою набіваецца: *

— Прыедзь, прыедзь, Іванька, вазьмі маю Ніначку.

А мая Ніначка і пралля, й ткаля,

І пралля, й ткаля, вышывальніца.

Вышыла платочак, як на вярбе лісточак,

Ні сабе паглядзець, ці людзям паказаць.

Паказала аднаму свайму Іваньку.

А Іванька узяў на платочак напляваў,

На платочак напляваў і ножкамі патаптаў.

* Далей кожны радок паўтараецца.

515. Ды зялёны кусток распускаецца

Ды зялёны кусток распускаецца,
Багатыр дачкой набіваецца:
— Ды бяры дачку-багатырачку,
Дам пасагу шэру сярмягу,
Калі яшчэ мала, дык лапцёў пару,
Калі яшчэ мала, дык абор пару,
Калі яшчэ мала, дык ануч пару.
— Не бяры, сынку, ды што ў золаце,
Не бяры, сынку, ды што ў серабры,
А бяры, сынку, што ў беленькім.
А што ў золаце, то не паненачка,
[То не паненачка], то гультаячка,
А што ў серабры, то цыганачка,
[То цыганачка], то абманачка,
А што ў беленькім, то работніца.

516. Хмель на тычку навіваецца

Хмель на тычку навіваецца,
Сямён дачкою набіваецца:
— Бяры, зяцю, дачку маю,
Дам табе віна да тры воза сена,
Гароху ложку, серую кошку,
Люльку, табак, сямёра сабак,
Вутачку-крачку, Агапачку-швачку
І карову крутарогую,
Дзеўку Агапу чарнабровую.

517. Як выйду я за вароцікі, свісну

$\text{♩} = 126$


Як выйду я за вароцікі,
свісну, як выйду я



Як вийду я за вароцікі, свісну, *
 Сіротачку я за ручачку сцісну.
 Не вялела ж маці мне сіротачку браці,
 А вялела ж маці мне багатую браці.
 А ў багатае валы да каровы,
 А ў сіротачкі чорныя бровы.
 Валы да каровы ўсе паздыхаюць,
 А чорныя бровы вавек не лінаюць.

518. У суседа была дзеванька

Andantino



У суседа была дзеванька,
 А ў другога — другая.

Адна была ганёная,
 А другая хвалёная.

Наехалі паны-сватоўе
 На ганёнае падвор'е.

* Кожны радок паўтараецца.

Стала хвалёная слёзна плакаці,
На свае дары гледзячы:

— Дары мае, падарачкі,
А дзе ж мне вас падзеці?

Ці бярэзнік пасыпаці,
Ці дарожку услаці?

Бел бярэзнік пакрыўшы —
З расіцаю ападзе,

Дарожаньку услаўшы —
Вараны коні патопчуць,

Вараны коні патопчуць,
Капыцікам пасякуць,

Капыцікам пасякуць,
Мне сораму зададуць.

519. Ой, бары мае, бары

Ой, бары мае, бары,
Ой, бары мае, бары,
Цераз цёмныя лясы,
Цераз цёмныя лясы
Шэры гусі ляцелі.
Шэры гусі ляцелі,
Летучы, загаргалі:
— Дзе мы будзем начаваць,
Што ж мы будзем жыраваць?
— У бары значуем,
У бары значуем,
На мяжы пажыруем.
У бары бруснічаньку,
У бары бруснічаньку,
На мяжы пшанічаньку.
От ішлі два молайцы,
От ішлі два молайцы,
Ідучы, гаварылі:
— Дзе мы будзем начаваць,

Што мы будзем вячэраць?
 — Вот мы там значуем,
 Вот мы там значуем,
 Дзе ў матулькі адна дачка.
 Дзе ў матулькі адна дачка,
 Там вячэранька смашна,
 Там пасцелечка мякка.
 Пакуль мамачка жыва,
 Уся гасціначка міла.
 А як мамачка памрэць —
 Уся гасціначка мінецць,
 Дарожачка зарасцець
 Траўкаю-мураўкаю,
 Зялёным бярэзнічкам.

520. Цераз бор, бары, бары

$\text{♩} = 144$

Це_раз бор, ба_ ры, ба_ ры,

це_ раз бор, ба_ ры, ба_ ры,

це_ раз цём_ ны_ я ля_ сы.

Цераз бор, бары, бары, *
 Цераз цёмныя лясы

Шэры гусі ляцелі,
 Летучы, гаварылі:

— Дзе мы будзем начаваць
 І што будзем жыраваць?

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца.

Заначуем у бары,
Зажыруем на мяжы.

У бары бруснічаньку,
На мяжы пшанічаньку.

521. Цераз явар сцежачка

♩ ≈ 84-88



Цераз явар сцежачка —
Вытаптала дзевачка, *

Цераз явар ходзячы,
З яварам гаворачы:

— Ой ты, явар, явару,
Я з табою гавару.

Ой ты, явар, вырос,
Каб цябе змарозіў мароз.

522. Сахіліўся дубок на бок

Сахіліўся дубок на бок
Да на белую бярозачку.
Белая бяроза патапае

* Другі радок кожнай страфы паўтараецца.

Ды на явара наракае:
 — Паратуй мяне, зялёны явар,
 Не дай жа мне загінуці,
 На моры голлі пакінуці.
 — Няхай цябе той ратуе,
 Хто з табою ноч начуе.

523. А з-пад лесу, з-пад цёмнага

$\text{♩} = 66$

А з-пад ле- су,
 з-пад цё- мна- га, а з-пад
 ле- су, з-пад цё- мна- га.

А з-пад лесу, з-пад цёмнага, *
 З бярэзнічка з зялёнага
 Выятала сыза пташка,
 Выятала, шчабятала,
 Усіх зязюлек вызывала:
 — Ты зязюлька, ты рабая,
 Чаго рана кукавала,
 К майму саду прылягала?
 Ай, мой садок зеляненькі,
 Чаму ў цябе цвету нету?
 Ты дзяўчына маладая,
 Чаму ў цябе долі нету?
 Ці такая бабка прыйшла,
 Што мне долі не прынесла,

* Кожны радок паўтараецца.

Ці такія кумы сталі,
 Што мне долі не давалі?
 Пайду ў поле разыдуся,
 Аб бел камень разаб'юся,
 Драбней маку рассыплюся.
 Няхай тое людзі знаюць,
 Як без долі паміраюць.

524. Пайду з гора я ў чыстае поле

$\text{♩} = 84$

Пай_ ду з го_ ра
 я ў чыс_ та_ е по_ ле, ў ку_ ча_
 ра_ вы цём_ ны лес.

Пайду з гора я ў чыстае поле,
 Ў кучаравы цёмны лес.
 А ў кучаравым цёмным лясочку
 Няма ні звера, ні людзей,
 Няма ні звера, ні людзей,
 Плывець стада лебядзей.
 Усе лябёдачкі пывуць па пары,
 А сера вуціца адна,
 А ўсе дзевачкі ідуць па пары,
 А я, молада, адна.
 Падушачкі мае пухавыя
 Пазатанулі у слязах,
 Разнацветныя адзіяла
 Праляжалі у нагах.

525. Лятала павулачка з саду да саду

Лятала павулачка з саду да саду,
 Раняла сыза пер'е ў зялёну траву.
 Не жаль жа мне павулачкі, ні пер'я яе,
 А жаль жа мне сяструлечкі ў чужой старане.
 Сядзіць яна ля ваконца, як розавы цвет,
 Яна плача сільнюсенька, што долечкі нет.
 — Падуй, павей, буйны вецер, па быстрой рацэ,
 Прыдуй, прывей, буйны вецер, долю сіраце.
 — Не падую, не павею па быстрой рацэ,
 Не прыдую, не прывею беднай сіраце.

526. Ёшоў казачэнька з дому

♩ = 96

Ёшоў ка_ за_ чэнь_ ка
 з до_ му, Ёшоў ка_ за_ чэнь_ ка
 з до_ му, ён і сеў над ва_ до_ ю.

The musical score consists of three staves of music in a treble clef, key signature of one sharp (F#), and a tempo marking of ♩ = 96. The first staff has a 4/4 time signature and contains the lyrics 'Ёшоў ка_ за_ чэнь_ ка'. The second staff has a 2/4 time signature and contains the lyrics 'з до_ му, Ёшоў ка_ за_ чэнь_ ка'. The third staff has a 3/4 time signature and contains the lyrics 'з до_ му, ён і сеў над ва_ до_ ю.'.

Ёшоў казачэнька з дому, *
 Ён і сеў над вадою.

Ён і стаў ваду браці,
 Сваю долю гукаці:

— А доля, мая доля,
 Да чаго не такая,

Да чаго не такая,
 Як і тая людская.

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца.

Людзі п'юць і гуляюць
І ўсё добрае маюць.

Я й не п'ю, не гуляю
І нічога не маю.

527. А ўжо, дзевачкі, вясна прыйшла

А ўжо, дзевачкі, вясна прыйшла
Дурная дзеўка замуж пайшла,
А разумная засталася,
Болей розуму набралася,
Ой, болей, болей за дзевачак
Да за малодзенькіх малодачак.

528. Што ў Янкавым садзе

$\text{♩} = 82$

Што ў Янкавым садзе,
што ў Янкавым садзе
там дзевачка траву жала.

Што ў Янкавым садзе *
Там дзевачка траву жала,

Як дзевачка траву жала,
Як забачыў Яначак,

Як забачыў Яначак,
Стоячы на ганачках.

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца.

— А ты ж, дзеўка-дзявіца,
Не жні маеі травіцы.

Я ж табе сярпок зламлю,
За сябе замуж вазьму.

— А ты, Янка, Яначку,
Не бяры ў суботачку.

Не бяры ў суботачку,
Вазьмі у нядзелечку.

П'юць людзі гарэлачку
За мяне, маладзенечку.

529. Як пайду я, куды даўна хадзіла

Як пайду я, куды даўна хадзіла,
дзіла, ці не ўбачу,
каго верна любіла?

Як пайду я, куды даўна хадзіла,
Ці не ўбачу, каго верна любіла?

Вот пайшла я ды пад гай зеляненькі,
Сустрэў мяне казачок маладзенькі.

Сустрэў мяне — дарожку пытае,
Хітрым вокам на мяне паглядае.

— Ты, казача, ці ты слеп, ці не знэш:
На шляху стаіш, а дарожку пытаеш?

Не на то мяне мая мамка радзіла,
 Каб казакаў на дарожках вадзіла,—

А наўчыла мяне тоненька прасці,
 Бель бяліці, харашэнька пашыці.

530. Як стаяла белая бяроза над вадою

$\text{♩} = 70$ *Адна*

Як ста_ я_ ла бе_ ла_ я бя_ ро_ за

Усе

над ва_ до_ ю,

над ва_ до_ ю.

Па_ пу_ ска_ ла я_ на сва_ ё гол_ ле

над га_ ро_ ю.

Як стаяла белая бяроза над вадою,
 Над вадою.
 Папускала яна сваё голле над гарою,
 Над гарою.
 Маладая маладачка ваду брала,
 Ваду брала,
 А з белаю бярозачкай размаўляла,
 Размаўляла.
 Маладая ў бярозачкі папытала,

Папытала:

— Ці далёка ты свайго мілога, дзеўка, праважала?

Праважала.

— Праважала я свайго мілога за лясамі,

За лясамі,

Забылася наказаці за слязамі,

За слязамі,

Штоб не піў жа гарэлачкі-палыноўкі,

Палыноўкі,

Штоб не любіў чужой жонкі-чарнаброўкі,

Чарнаброўкі.

Гарэлачка-палыноўка, ой, добра й не водзе,

Ой, не водзе,

Чужа жонка-чарнаброўка цябе з ума зводзе.

531. А стаяла бярозачка

$\text{♩} = 58$

А ста_ я_ ла бя_ ро_ за_ чка
над ва_ до_ ю,
над ва_ до_ ю,
па_ пу_ ска_ ла сы_ за_ е го_ лле
над ва_ до_ ю.

А стаяла бярозачка
Над вадою,

Над вадою,
Папускала сызае голле
Над вадою.

Над вадою,
Маладая малодачка
Ваду брала.

Ваду брала,
Яна з белаю бярозай
Размаўляла.

Размаўляла:
— Ці далёчка свайго мілога
Праважала?

Праважала,
Праважала свайго мілога
За лясамі,

За лясамі,
І не бачыла белага свету
За слязамі.

За слязамі,
Забылася свайму мілому
Прыказаці.

Прыказаці,
Напішу я яго лічка
На паперу,

На паперу.
Пакладу я белу паперу
На белу пасцелю.

На белу пасцелю.
Буду лажыцца спаці,
Нагляджуся,

Нагляджуся.
Прачнуўшыся запоўначы,
Наплачуся.

532. Там ў полі да цэркаўка стаяла

Rubato

Там (ы) ў по- лі да цэр- (э) каў- ка
ста- я... а- ла, там [ы] дзяў-чы- на
па- ня- во- лі ш [ы] - люб б(ы)-ра- ла.

Там ў полі да цэркаўка стаяла,
Там дзяўчына паняволі шлюб брала.
Шлюб мой, шлюб паняволі бяручы,
Чы добра будзе, за нялюбым жывучы.
Як добра будзе, то буду спамінаці,
Калі нічога, то буду праклінаці.
Каб тая да цэркаўка згарэла,
Як яна мяне паняволі злучыла,
Ой, каб тыя да папы паўміралі,
Як яны мяне паняволі звянчалі.

533. Як пайду я, маладая

♩ = 66

Як пай- ду я(й), ма - ла - да - я,
да й у рэч- ку па ва- ду.

Як пайду я, маладая,
Да й у рэчку па ваду. *

* Доўгі радок кожнай строфы паўтараецца.

Эй, пастаўлю я вядзёрушкі
Пад крутою гарою,

Эй, сама пайду на той бераг
Перавозчычка гукаць:

— Эй, перавозчык бел малойчык,
Перавязі на той бок.

Ох, не пачуў жа перавозчык,
Да зачула родна маці.

Ох, адчыніла й ваконачка,
Стала донечку гукаць:

— Эй, хадзі, доня, хадзі, шэльма,
Ка мне ночку начаваць.

— Не пайду я к табе, маці,
К табе ночку начаваць.

Эй, было табе, родна маці,
За п'яніцу не аддаць.

534. Здуравала

$\text{♩} = 96$

(i) Зду- ра- ва- ла,

сва- таў мя- не бе-л(ы) ма-

лой- чык — ад- ка- за- ла.

Здуравала,
Сватаў мяне белы малойчык —
Адказала.

Адказала,
Напісала пісемачка —
Услед паслала.

Услед паслала:
— Сватай, сватай, белы малойчык,
Каго хочаш.

Каго хочаш,
А на мяне, красную дзеўку,
Не надзейся.

Не надзейся,
Ох, я ж і красная дзеўка
Заручона.

Заручона,
А за таго, за п'яніцу
Аддадзёна.

Аддадзёна.
П'е п'яніца нядзелечку,
П'е другую.

П'е другую,
На трэцюю нядзелечку
Йдзе й дадому.

Йдзе й дадому,
А я, млада-младзюсенька,
Ой, зачула,

Ой, зачула,
На чатыры замочкі
Вароты замкнула.

Вароты замкнула.
Ой ты, п'яніца-лотра,
Спаць за варотмі.

За варотмі,
А сырая зямелька
П'яніцу пасцелька.

П'яніцу пасцелька.
Кляновае лісце — вяла
Адзяяла,

Адзяяла.
А ці добра п'яніцу
Тут начаваці,

Тут начаваці.
А так жа мне, маладзенькай,
За табою жыці.

535. Калышыце, браціткі, калышыце

$\text{♩} = 58$

Ка_ лы_ шы_ це, бра_ ціт_ кі,
ка_ лы_ шы_ це, ка_ лы_ шы_ це.

Калышыце, браціткі, калышыце,
Калышыце.
На мяне, маладзеньку, не глядзіце,
Не глядзіце.
Бо я ўжо, маладзенька, заручона,
Заручона,
За далёкага мужа аддадзёна,
Аддадзёна.
Ой, за лесам, за лесам, за цямненькім,
За цямненькім,
Ой, за мужам, за мужам за п'яненькім,
За п'яненькім.

536. Слава богу, што вясна прыйшла

Слава богу, што вясна прыйшла,
Я ж, молада, каля жыта пайшла,

Каля жыта пайшла, гульнію знайшла,
Гульнію знайшла, вянок звіла,
Павесіла ў цераме на звонкім дзераве.
Я ж таго не ведала, каму мамка вянок аддала.
Аддала мамка вянок старому нялюбаму,
Кудзеркі не ўчосаны, лічаньку не беламу.
— Дзевачкі-сястрыцы, бярыце са брус мыла —
Умойце вы ліцо бела.
Бярыце вы грабянёчкі, учашыце кудзерачкі.
Брус мыла змылілі — лічыка не вымылі,
Грабяні паламалі — кудзерак не ўчасалі.

537. Ой, добра, што вясна прыйшла

Ой, добра, што вясна прыйшла,
Я, молада, у грыбы пайшла,
Я з грыбоў ішла, у церам зайшла.
Я ў цераме разгулялася
І з малойцамі разгукалася.
Вот пятух пяе — я й дамоў не йду,
Другі пяе — я й не думаю,
Зара ўзышла — я й дамоў пайшла.
Вароцікі распіраюцца,
Мой міленькі прачынаецца.
— Ой, да дзе, жана, ты дасюль была?
— Вот, мой міленькі, пры табе спала.
Ці ж ты, міленькі, адурачыўся,
Ка мне вочкамі не [а]дварачываўся.

538. Каліна, да чаму не маліна

Каліна, да чаму не маліна.
— Чаму не прамовіш, маладая дзяўчына?
— Не прамоўлю, казача, не прамоўлю,
Бо й абкіпела маё сэрца кроўю.
Укіпела маё сэрца, укіпела.
Не аддаў мяне бацька, за каго я хацела,
Не аддаў мяне бацька за князя маладога,
Да аддаў мяне бацька за дзеда старога.
А ты, стары, з сіваю барадою,
Да не хадзі за мною, маладою,

У цябе, стары, да ў барадзе вошы,
А мне трэба кавалер харошы.
А ты, стары, ліха мацеры тваей,
Да не лажыся на пасцеленьцы маей.
Мая пасцелька шоўкам вышывана,
А твая кашуля сем нядзель не прана

539. У майго татанькі

У майго татанькі
Тры сады зялёных,
Чацвёрты й вішнёвы.

А ў первым садочку
Кукулька кукуіць,
Што лес засушыла.

А ў другім садочку
Салавей шчабечыць,
Што луг затапіла.

А ў трэцім садочку
Конічак іржэць,
На вайну не хочыць.

У чацвёртым садочку
Дзеванька плачыць,
За старога не хочыць.

540. А чаму ты, бярозка, не кудрава?

— А чаму ты, бярозка, не кудрава?
— Я у лесе у халадочку стаяла.
Там дачушка з мамулечкай размаўляла:
— Не аддай мяне, мая мамачка, за старога.
А я з старым адну ночку начавала,
Як за калодай за гнілою паляжала.
Не аддай мяне, мая мамачка, за малога.
А я з малым адну ночку начавала,
Як верабей пад страхою шчабятала.

Адай мяне, мая мамачка, за роўніцу.
 Я з роўніцай адну ночку начавала,
 Як у бару зязіолечка кукавала.

541. А пайду па лужочку

$\text{♩} \approx 64-80$

А пай_ ду па_ лу_ жоч_ ку,

а пай_ ду па лу_ жоч_ ку,

да пай_ ду па зя_ лё_ ным.

А пайду па лужочку,*
 Да пайду па зялёным,

А нашчыплю красачак,
 А нашчыплю жоўценькіх.

А пайду я ў садочак,
 А саўю я вяночак,

А ўслажу на галоўку,
 А пайду к мамцы ў госці.

— А згадай, а згадай, мамка,
 А колькі на мне цвету,

Колькі на мне цвету,
 Столькі на мне прывету.

А згадай, згадай, мамка,
 Колькі на мне красак,

* Першы радок кожнай строфы паўтараецца.

Колькі на мне красак,
Столькі на мне ласак.

542. А пайду па лужочку

А пайду па лужочку,
А пайду па лужочку,
А пайду па зялёным.

А нашчыплю красачак,
А нашчыплю красачак,
А нашчыплю жоўценькіх.

А пайду у садочак,
А пайду у садочак,
А саўю я вяночак.

А саўю я вяночак,
А саўю я вяночак,
А саўю руцяненькі.

Узлажу на галоўку,
Узлажу на галоўку
І пайду да матулі.

— Разгадай, мамка, разгадай,
Разгадай, мамка, разгадай,
Колькі ў вяночку красак?

Колькі ў вяночку красак,
Колькі ў вяночку красак,
Сколькі на мяне казак.

А парадзь, мамка, парадзь,
А парадзь, мамка, парадзь,
Што мне з дурнем рабіці?

Ці весці ўтапіці,
Ці весці ўтапіці,
Ці ў лес упусціці?

— А дзіцятка мілое,
А дзіцятка мілое,
Ніхто гэдак не робіць.

Разавіўшы вяночак,
Разавіўшы вяночак,
Будуць краскі бадзяцца.

Разлучыўшыся з мужам,
Разлучыўшыся з мужам,
Будуць людзі смяцца.

Няхай ён валачыцца,
Няхай ён валачыцца,
Пакуль смерць налучыцца.

543. Зялёная дубровачка

Зялёная дубровачка, *
Не пускай карэнушкі,
Не пускай шырокія
На маю дарожаньку,
На маю шырокую,
Дзе я к мамке ў госці пайду.
Я й цвятчкі пазрываю,
У вяночак пазвіваю.
— Лічы, мамка, колькі цвяткоў,
Столькі на мне худых слаўцоў.
— Дзіця маё дарагое,
Жыццё тваё гараное.

544. Пайду па лужочку

Пайду па лужочку,
Пайду па зялёным
Ды пашчыплю красчак,
Ды пашчыплю жоўценькіх.

Ой, пайду я ў садочак
Ды саўю я вяночак,

* Кожны радок паўтараецца.

Узлажу на галоўку,
Панясу да матулі.

— А згадай, мамка, згадай,
Колькі ў вянку цвяткоў?
Колькі ў вянку цвяткоў,
Столькі па мне слаўцоў.

— Да гаруй, дзіця, гаруй,
Гаруй, дарагое,
Я й сама тое знаю,
Што жыццёйка худое.

А развіўшы вяночак,
Будуць кветкі бадзяцца,
Разлучыўшыся з мілым,
Будуць людзі смяцца.

545. А я па лугу хадзіла

А я па лугу хадзіла, *
Я клён-дзераўца ламала,
Салавеічак прасіла:
— Салавеічкі, пташачкі,
Не шчаблячыце раненька,
Не будзіце майго госціка,
Майго госціка дарагога,
Майго бацьку раднога.
А мой бацьку грозен быў,
Мяне, маладу, больна біў.
Паставіў старожу ў варотах:
— Сцеражы, старожа, вярненька.
Каго, старожа, спаймаеш,
Па русай касе пазнаеш,
Па румянаму лічаньку.

546. Пахілястае дуб'е

Пахілястае дуб'е **
Да к гарам прылягае.

* Кожны радок паўтараецца.

** Першы радок кожнай страфы паўтараецца.

Да к гарам прылягае
І з гарамі размаўляе.

Вінаваты мой татка,
Што далёка замуж аддаў.

Во й сам ка мне не бывае
І пісемка не прысылае.

547. Ёй эй, раскідайцеся, раскідайцеся, усе зялёныя кусточки

[Largo]

(ё) Эй, рас- кі- дай-

цеся, рас- кі- дай- цеся, у- се

зя- лё- ны- я ку- сточ- кі.

Ёй эй, раскідайцеся, раскідайцеся, усе зялёныя кусточки,
І распявайцеся, распявайцеся, мелкія пташачкі, ў садочку.
Ёй эй, не будзіце, не будзіце майго госця дарагога,
Ёй эй, майго госця дарагога, майго бацьку раднога.
Ёй эй, ён не часта ў госці ходзіць, панямножачку гасцюець,
Ёй эй, панямножачку гасцюець, па адной ночаньцы начуець.
Ёй эй, па адной ночаньцы начуець, ён на тое праташнуець.
Ёй эй, пад вакошкам спаць лажыцца, цяжалёшанька ўздыхаець,
Ёй эй, цяжалёшанька ўздыхаець, часта ў акно паглядаець.
Ёй эй, часта ў акно паглядаець, ці не белы свет світаець,
Ёй эй, ці не белы свет світаець, ці не зорачка зараець.

548. У мяне, маладой, адзін брацетка

♩=152

у мя_ не, ма_ ла_ дой,
а_ дзін бра_ цет_ ка,
а_ дзін бра_ цет_ ка,
і той не доб_ ры.

У мяне, маладой, адзін брацетка, *
Адзін брацетка, і той не добры:
Нікуды ніколі ў госці не ездзіць;
Калі прыедзець, то не начуець,
Як заначуець — ператашнуець.
Ён кладзецца спаць усё пад аконцам,
Часта-часценька аконца адчыняець,
Часта-часценька на свет паглядаець.
— Уставай, сястрыца, я дамоў еду.
— Не едзь, брацетка, пачакай абеду.
— Дзякуй, сястрыца, я ўжо паабедаў,
Гарачанькіх слёз я ўжо паснедаў.
Да пайду я брацетку праважаць.
Брат на кладачкі — кладачкі гнуцца,
У мяне, маладой, слёзкі ліюцца.
Як брат за гару, а я яшчэ горай,
А як брат за лясы, я ў галасы.

* Кожны радок паўтараецца.

549. Нізка, нізка сонца ходзіць

Allegretto


Ні - зка, ні - зка со - нца
хо - дзіць, ні - зка,
ні - зка со - нца хо - дзіць,
у ма - ё ва - ко - нца не ўва -
хо - дзіць, у ма - ё ва - ко -
нца не ўва - хо - дзіць.

Нізка, нізка сонца ходзіць, *
У маё ваконца не ўваходзіць.
Блізка, блізка мой брат ездзіць,
Ка мне ў госці не заедзіць.
Хоць заедзіць — не начуіць,
Значуіць — праташнуіць.
Ён пад аконцам спаці кладзецца,
Ён аконца часценька адчыняіць,
Божага свету ён паджыдаіць.
— Устань, ўстань, мая сястрыца,
Устань, ўстань, я ўжо паеду.
— Падажджы, брацітка, майго абеду!
— Дзякуй, сястрыца, я ўжо паабедаў,
Гарачых слёзак я ўжо паснедаў.

* Кожны радок паўтараецца.

550. У майго татулькі сад над ракою

$\text{♩} = 152$



Ў май_ го та_ туль_ кі
сад над ра_ ко_ ю,
сад над ра_ ко_ ю,
двор на да_ лі_ не.

У майго татулькі сад над ракою,
Сад над ракою, двор на даліне.
А ў тым садочку два салавейкі
Хораша пяюць, нядоўга вядуць.
У мяне, маладзенькай, адзін браценька,
І той ніколі ў госці не едзіць.
Калі прыедзіць, не значуіць,
А значуіць — ператаскуіць.
Спаць кладзецца ўсё пад акенцам,
Часта акенца ён атвараець,
Белага свету ён дажыдаець.
Свет расвітаіць,
А мой брацетка каня сядлаіць.
— Паждзь, брацетка, майго абеду.
— Дзякуй, сястрыца, я ўжо паабедаў,
Гарачых слёзак я ўжо паснедаў.
Пайду брацетку я прапускаці.
Як ён за ласы, я ў галасы,
Як ён за горы, я яшчэ горай.

551. Не кукуй ты, кукушачка, рана

[Moderato]



Не ку- куй ты, ку- ку- шач-ка, ра- на,



не ку- куй ты, ку- ку- шач- ка, ра- на.

Не кукуй ты, кукушачка, рана, *
 Не кажы ж ты, што ночанька мала.
 Я сягоння ўсю ночку не спала,
 А як сабе любых госцейкаў ждала.
 Як чэраз мой двор дарожка ляжала,
 Тады мяне ўся родзіна знала.
 А як стала дарожанька зарастаці,
 Тады стала мяне родзіна забываці.

552. Ідзі, дожджыку

$\text{♩} = 112$




і - дзі, до- жды- ку,



чу- жо- ю ста- ра- но- ю.



Ой, па- се- ю я (й)



ру- тань- ку над ва- дой.

* Кожны радок паўтараецца.

Ідзі, дожджыку,
Чужою стараюю.
Ой, пасею я й рутаньку
Над вадой.

Расці, рутанька,
Дробная, зялёная.
Цябе сеяла дзяўчына
Й маладая.

— Малады хлопча,
Я цябе даўно знаю:
Ты мяне любіш —
Я пасагу не маю.

— Не бойся, дзяўчыно,
Не бойся нікога.
Не будзе табе
За твой посаг нічога.

— Не дажжэш ты,
Дажжэ твая маці:
— Ой, было, сынку,
Без пасагу не браць.

Не дажжэ маці,
Дажжэ сестра пышна:
— Чаго ты да нас
Без пасажаньку прышла.

Чужыя нявесты
Гоняць быкі ў зялёну дуброву,
Мая нявеста
Спіць ў новай каморы.

— Ой, спі, нявеста,
Бадай ты не ўстала.
Ой, дзе твой посаг,
Што ад бацькі нагнала?

Нявеста ўстала,
Цяжка уздыхнула
І без вадзіцы
Слёзанькамі ўмылась.

І без вадзіцы
Слѣзкамi ўмылася,
І без ручнічка
Косанькаю ўцёрлася.

— А што, мой мілы,
Чы я табе не казала,
Што твая маці
Мне пасагам дагнала.

553. Ой, да ты каліна

Ой, да ты каліна,
Чырвоная журавіна.
— Ой, чаго ты плачаш,
Маладая дзяўчына?

— Ой, я плачу, плачу,
Да што сама ж знаю,
Аддаў бацька замуж,
Да й тавару не маю.

Ой, даў жа мне бацька
Да сіваю карову,
Мяне людзі знаюць,
Што я добрага роду.

Да пастушкі пасуць
Пры зялёнай дуброве.
Спіць мая нявехна
У новай каморы.

— Уставай, нявехна,
Да бадай ты не ўстала,
Да гані той тавар,
Што ад бацькі прыгнала.

— Як ты той пагоніш,
Што я ў цябе застала,
То я той паганю,
Што ад бацькі прыгнала.

То я той паганю,
Што ад бацькі прыгнала,
Яшчэ й тыя цялята,
Што радзіна здаравала.

554. Каліна ж маліна

Каліна ж маліна,
Чырвоная журавіна.
— Да чаго ж ты плачаш,
Маладая дзяўчына?

— Ой, я ж плачу, плачу
І сама тое знаю.
І ты ж мяне бярэш,—
Я тавару не маю.

— Не бойся, дзяўчына,
Да не бойся нічога,
Не будзе табе дагону
Да ні ад кога.

— Не дажанеш ты,
То дажане твая маці,
Як будуць людзі
Да тавар выганяці.

Пасуць пастушкі тавар
Прызялёнай дуброве,
А спіць мая нявеста
Да ў новай каморы.

— Уставай жа, нявеста,
Да бадай ты не ўстала,
А выгнаць мела той тавар,
Што ад бацькі пагнала.

— Я з тваім сынам
Да не ночку стаяла,
Я твайму сыну
Да ўсю праўду казала.

Я ж твайму сыну
Казала, гаварыла,
Казала, гаварыла,
Што я дачка ўдавіна.

Што авечкі —
То мае чорны вочкі,
Што каровы —
Да то мае чорны бровы.

555. Не стой, вербачка, над вадою

Не стой, вербачка, над вадою,
Над вадою,
Горка вадзіца пад табою,
Пад табою.
Штодзень вадзіца прыбывае,
Прыбывае,
Тваё карэнне размывае,
Размывае.
Свёкар нявехну разбуджае,
Разбуджае:
— Уставай, нявехна маладая,
Маладая.
Ужо каровы ў дуброве,
У дуброве,
А ўжо авечкі каля грэчкі,
Каля грэчкі,
А серы гусі на сінім моры,
Сінім моры.
А малада нявехна спіць у каморы,
У каморы.

556. Ой, выду, выду на гару

Ой, выду, выду на гару,
Ой, удару, удару ў далоні,
Штоб у майго свякрагкі сад зацвіў,
Віннае яблычка назрэла.
Да каму яблычка, каму — два,
А сваёй сзякроўцы дам пяць,

Каб даўжэй давала спаць,
І свайму свякрутку — пяць,
Каб даўжэй даваў гуляць.
«Гуляй, дачушка, да абеду,
Залажу коніка — прыеду».

557. Хто ж свайго свёкарку гудзе

Хто ж свайго свёкарку гудзе,
А я свайго хваліць буду.

Ён па сенечках ходзе,
Свайго сына пабуджае.

Свайго сына пабуджае,
Мяне, млоду, прыкрывае.

— Ой, і спі ж ты, нябога,
Высыпай бацькаву негу.

Ой, бацькава нега
Яна ў дзверы не лезе,

А свёкрава слоўца
У аконца, як сонца,

А свякровіны ўгрозы,
Як лютыя марозы.

558. Гыля, гыля, шэры гусі

$\text{♩} = 69$

Гы_ ля, гы_ ля, шэ_ ры гу_ сі,
гы_ ля, гы_ ля ў_ чи_ ста по_ ле.

Гыля, гыля, шэры гусі,
Гыля, гыля ў чыста поле.

Прывыкайце, шэры гусі,
К чысту полю, к сіню мору.

Як я, млада, прывыкала
Да свёкара, да свякроўкі,

Да дзевера, да залоўкі,
Да мілага, да ятроўкі.

Я й свёкару дагадзіла —
Бела кашульку памыла.

Я й свякроўцы дагадзіла —
Мякка пасцель пасцяліла.

Я й дзеверу дагадзіла —
Длінны пояс падарыла.

Я й ятроўцы дагадзіла —
Мала дзіця скалыхнула.

Я й мілому дагадзіла —
З сабой спаці палажыла.

559. Як я, млада, маладзенька

[Moderato]



ў по_ ле гу_ сей пра_ га_ ня_ ла,

ў по_ ле гу_ сей пра_ га_ ня_ ла.

Як я, млада, маладзенька, *
 Ў поле гусей праганяла,
 Праганяла й гаварыла:
 — Эй вы, шэрыя гусі,
 Прывыкайце к вадзіцы,
 Да к сцюдзёнай расіцы,
 Да к зялёнай травіцы.
 Як я, й млада, маладзенька,
 Я і к свёкру прывыкала,
 Я і к свёкру, к свякроўцы,
 Я і к дзеверу, к залоўкам.

560. Зязюлька мая лугавая

Зязюлька мая лугавая,
 Зязюлька мая лугавая,
 Не кукуй рана у лужочку,
 Не кукуй рана у лужочку,
 Не буджай мяне ў палажочку.
 Пабудзе мяне мой свёкарка,
 Пабудзе мяне й ранюсенька,
 Па вадзіцу пашле цямнюсенька.
 Я ж, маладзенька, й паслухала,
 Узяла вядзёрца й пастукала.

* Кожны радок паўтараецца.

561. Як пайду ж я

$\text{♩} = 96$

Як пай_ дуж я, як пай_ дуж я
 пры да_ ро_ зе пры шы_ ро_ кай.

Як пайду ж я,
 Як пайду ж я пры дарозе
 Пры шырокай.

Як ты, млада,
 Як ты, млада, у каморы
 А ў новенькай.

— Хадзі з намі,
 Хадзі з намі на вуліцу
 Песенькі пець.

Песенькі пець,
 Песенькі пець, вясну гукаць,
 Вясну гукаць.

— Рада б я йсці,
 Рада б я йсці на вуліцу
 На шыроку.

Мяне сям'я,
 Мяне сям'я затукала,
 Заюкала.

Свёкар кажыць,
 Свёкар кажыць: «Расташчыха,
 Расташчыха».

Свякрова кажыць,
 Свякрова кажыць: «Мядзведзіца,
 Мядзведзіца».

Дзевер кажыць,
Дзевер кажыць: «Маладуха
Маладая,

Не ўмееш ты,
Не ўмееш ты, як адказаць,
Як адказаць.

Расташчыха,
Расташчыха — мыш у клеці,
Мыш у клеці.

Мядзведзіца,
Мядзведзіца — ў цёмным лясу,
У цёмным лясу».

562. Галовачка мая бедная

[Allegro]

Га ло вач ка ма я
бед на я, га ло
вач ка ма я бед на я.

Галовачка мая бедная, *
Чаго рана склапацілася?
Чы ад ранняга ўставанійка,
Чы ад позняга ўкладанійка?
— Не ад ранняга ўставанійка,
Не ад позняга ўкладанійка.
Даў бог мне свякрову ліху,
А свёкарку журлівага.
Пасылаець мяне, моладу,

* Кожны радок паўтараецца.

Пасылаець босу по ваду
 Каля таткавага гораду,
 Каля мамчынага церама.
 І ўвідзела мяне матулька:
 — Пастой, дзіця, пагаворым!
 — Матулечка, ды мне некалі,
 Напішу табе пісёмачка,
 Не дай чытаць паном ні дзяком,
 Ды дай, мамка, сыну меньшаму,
 Майму брату найраднейшаму.
 Як стаў ён чытаць пісёмачка,
 Яго й ногі прыстаяліся,
 Й рукі яго прыдзяржаліся,
 Й вочы яго прыглядзеліся,
 Й кудры яго страхаміліся,
 Й сэрца яго улякнулася:
 — Мамка мая, мамка родная,
 Гора, гора нашай сястрыцы.
 Ані нам яе выкупіць,
 Ані нам яе выручыць,
 Ні за каня за ворана,
 Ані за сто таляроў!

563. Цякла, лілася

Ця_кла, лі_ла_ся
 рэ_чач_ка у Ду_най, Ду_най.

Цякла, лілася
 Рэчачка у Дунай, *

А ў тэй рэчацэ
 Свякроўка ўтанула,

* Другі радок кожнай страфы паўтараецца.

Свякроўка ўтанула
З залатымі ключмі.

Бадай тыя ключы
Ды наверх пярыной,

А злая свякроўка
Ды на дно камянём.

564. Ой, цякла, вілася

$\text{♩} = 138$

Ой, ця_ кла, ві_ ла_ ся,

ой, ця_ кла, ві_ ла_ ся

рэ_ ча_ чка мя_ дзёл_ ка.

Ой, цякла, вілася *
Рэчачка Мядзёлка.

А ў той рэчачцы
Малойчык утануў,

Малойчык утануў
З залатымі ключамі.

А за ім матуля,
Упагон летучы,

Упагон летучы,
Ключыкі клянучы:

* Першы радок кожнай строфы паўтараецца.

— Бадай вы, ключыкі,
Да на дно камяном,

А каб мой сыночак
Да наверх перыной.

Ой, цякла, вілася
Рэчка Мядзёлка,

А ў той рэчачцы
Нявестка ўтанула,

А за ёй свякроўка,
Упагон летучы,

Упагон летучы,
Нявестку клянучы:

— Бадай жа ты, нявестка,
Да на дно камяном,

А каб вы, ключыкі,
Да наверх перыной.

565. Як бракнулі ключы, на дно на мора ідучы

Як бракнулі ключы, на дно на мора ідучы,
Ой, садзе мой, садзе, зялёны вінаградзе! *
Каго паслаці ключоў дастаці?
Свёкарку паслаці ключоў дастаці.
Свёкарка не ўзнырае, ключоў не ўскідае.
Свякрухну паслаці ключоў дастаці.
Свякрухна не ўзнырае, ключоў не ўскідае.
Дзеве́ра паслаці ключоў дастаці.
Дзеве́р не ўзнырае, ключоў не ўскідае.
Заві́цу паслаці ключоў дастаці.
Заві́ца ўзнырае, ключы ўскідае.

* Прыпеў паўтараецца пасля кожнага радка.

566. У бору сосна, а ў бору сосна

У бору сосна, а ў бору сосна,
А на гэтай сосні свякор вулле творыць,
Ай, вулле творыць.
Знясі яго, божа, на карэнне бокам,
А на спіцу вокам.
У бору сосна, а ў бору сосна,
А на гэтай сосні бацька вулле творыць,
Ай, вулле творыць.
Знясі яго, божа, на белыя дзяружкі
Ды на мяккія падушкі.

567. Вылятала галачка, вылятала

Вылятала галачка, вылятала,
Выбівала аконца, выбівала,
Каб матулька дачушку пабуджала:
— Устань, дачушка, бела ўмыйся,
Вазьмі грабянёчак учашыся,
Ідзі ў камору прыбярся,
А выйдзі на вулачку агляніся!
Правадзіла мамка дачку, правадзіла,
Праз высокія горы — з капачамі,
А праз цёмныя бары — з агнямі,
Праз вялікія сёлы — з скрыпкамі.
Дзе матуля із дачушкай сядзела,
Там вырасла мята-рута, лілея,
Дзе матуля із дачушкай стаяла,
Там вырасла яблынька чудава,
Дзе матуля із дачушкай рассталася,
Слязлівая рэчка разлілася.

568. Ясна сонца за лес коціцца

Ясна сонца за лес коціцца,*
Уся бяседачка расходзіцца:
Любы госці раз'язджаюцца,
Мая мамка дамоў ладзіцца.

* Кожны радок паўтараецца.

Ды пайду я мамку прапушчаці
 Праз тры палі, палі чыстыя,
 Праз тры рэчкі, рэчкі быстрыя,
 Праз тры бары, бары цёмныя,
 Праз тры вулачкі мяцённыя,
 Праз тры сады садзённыя.
 Ды стану я пад бярозаю,
 Ды стану я пад кудраваю.
 Бярозачка скалыхнулася,
 Мая мамка аглянулася.
 — Чаго, дзіця, застаялася?
 Чы ў травіцу закрыпалася,
 Чы ў расіцу замачылася?
 — Ні ў травіцу закрыпалася,
 Ні ў расіцу замачылася;
 Закрыпала чужа сторона,
 Замачыла невядомая.
 — Будзець табе чужа сторона,
 Будзець табе і вядомая,
 Будзець табе і вядомая,
 Будзець табе і знакомая.
 Будзець табе свёкар татулька,
 А свякроўка родна матулька,
 Дзеверка родны й браццяцетка,
 А залвіца — родна сястрыца.

569. Ясна сонца за лес коціцца

Ясна сонца за лес коціцца,
 Ка мне ў хатку не заходзіцца.
 Уся дружыначка расходзіцца,
 Мая мамка дамоў строіцца.
 А я, млада, прапускаць пайду
 Трыма гарамі гарыстымі,
 Трыма сцежкамі камяністымі,
 Трыма рэчкамі быстрымі,
 Трыма кладачкамі гібкімі.
 Зайшла мамка да на кладачкі,
 Сярод кладачкі спатыкнулася,
 Назад мамка аглянулася.
 — Чаго, дзіцяці, засталася,
 Ці ў травіцу заплуталася?

Ці ў расіцу замачылася?
— Не ў травіцу я заплуталася,
Не ў расіцу замачылася.
Заплутала чужа старана,
Замачылі дробны слёзачкі.

570. Сонца за лес закацілася

Сонца за лес закацілася,
Матка ў дочкі загасцілася.

— Гасцюй, гасцюй, мая мамачка,
Гасцюй, гасцюй, мая любая.

Да я сваю да мамачку правяду,
Да сваю да любую правяду

За два бары, за два цёмныя,
За два лясы, за шырокія.

Ці аглянецца мая мамачка?
— Чаго стаіш, да дзіцятка маё?

Ці травіца ножкі спутала,
Ці расіца вочкі вымыла?

— Спутала ножкі ўсё замужайка,
Выбрала вочкі ўсё падружанька.

571. Эх ты, сонца яркае

Эх ты, сонца яркае, *
Каля лесу нізка ходзіш,
А за лес не заходзіш.
Ах, мой татунька родны,
Каля маіх варот едзеш,
Ка мне ў госці не заедзеш.
— Як жа я магу заязджаці?
Калі еду, дык ты скачаш,

* Кожны радок паўтараецца.

Ад'язджаю, дык ты плачаш.
Дачка бацьку праважала
За горы за высокія,
А правёўшы свайго татаньку,
Сама стала пад яблынькай.
Аглянуўся яе татанька:
— Чаго, дачка, прызасталася?
Ці травою ты прыпутана,
Ці расою ты прырошана?
— Прыпутала худое замужаства,
А прырасілі дробны слёзы.
Куды пайду, дык не ведаю,
З кім спаткаюся, не знаюся,
Што сцежачкі — невядомыя
І суседачкі незнакомыя.

572. За лес сонца закацілася

За лес сонца закацілася,
Мамка ў дачкі загасцілася.
Правяду я сваю мамачку,
Правяду я сваю родную
Праз тры палі, палі чыстыя,
Праз тры рэчкі, рэчкі быстрыя,
Праз тры лясы, лясы цёмныя.
Стану я перад бярозкаю
Да аблеюся я слёзкаю.
Ці аглянецца мая мамачка.
— Чаго плачаш ты, дзіцятачка?
Ці травічка ножкі спутала,
Ці расічка вочкі вымыла?
— Спутала ножкі замужжайка
Да нялюбая падружайка,
Вымылі вочкі да дробныя дзетачкі.
Каб я знала, каб я ведала,
Век бы замуж не пашла б я,
Жыла б, была у свайго татачкі,
У сударыні сваёй мамачкі.
Мыла б галоўку штосыботачкі,
Часала б коску штонядзелечкі,
А чэсучы, прыгаварувала:
«Каса мая, каса русая,

Каму, каса, прызастанешся,
Ці сотнічку, ці паўсотнічку,
Ці таму сукінаму сыну,
Што ў карчме напіваецца,
Прыдзе дамоў, наругаецца.
Перак маёй караваці ляжыць,
Мне, моладзе, разуваці вяліць.
Мне, моладзе, да не хочацца
Каля п'яніцы варочацца
А у беленькай сарочаццы.
Ручкі мае памараюцца,
Залатыя персні паламаюцца».

573. Ай, лятала сіза павачка

Ай, лятала сіза павачка
Па высокай гарэ, *

Ай, раняла сізы пер'ечкі
Па зялёнай траве.

А не жалка мне сізай павачкі,
Як пер'я яе,

А і жалка мне роднага татулечкі,
Што далёка ад мяне.

Як выйду я за вароцейкі —
Зіменная трава,

Як гляну я ды туды-сюды —
Ўся чужая старана.

Як гляну я у правы бок —
Вішнёвы садок.

А ў тым садзе, а ў тым вінаградзе
Дзве сястрыцы мае,

А ў тым садзе, у тым вінаградзе
Дзве родныя мае.

* Кожная страфа паўтараецца.

Яны ходзяць, гуляюць,
Вішанькі шчыпаюць.

— Шчыпіце, шчыпіце, вы мае сястрыцы,
І мне і сабе.

Як панясеце к ойцу маему,
Занясіце і мае.

Як будзеце піць гарэлачку,
Спамяніце і мяне:

— А і як там наша сястра гаруе
На чужой старане.

А ці жывець, ці гаруець,
Ці ходзячы жабруець.

574. На моры вутка купалась

На моры вутка купалась,
На беражку сушылась,
Я, малада, журылась —
Ці было лета, ці не было.
Ой, я, малада, не ўгадала,
Калі лецечка прагуляла:
Маці на юлку не пускала,
Ды ў комнатачку замыкала.
А ў комнатаццы вакеначка.
Ой, адчыню я кватэрачку,
Ой, зірну-гляну я па рыначку.
А на рыначку пылок сходзе,
Там мой нялюбы танок водзе
Да й з маєю і з падругаю.
Багдай табе, мая падружачка,
Первая куля не мінула,
Другая куля насмерць убіла,
Штоб ты таночка не давадзіла.

575. На моры вутка купалася

На моры вутка купалася,
На беражочку сушылася,

Не беражочку сушылася,
Дачка ў мамкі прасілася.

Дачка ў мамкі прасілася —
Мамка на вулку не пускала.

Мамка на вулку не пускала
Да ў каморачку замыкала.

Да ў каморачку замыкала,
А ў каморачцы вакенечка.

А ў каморачцы вакенечка,
На вакенечку кватэрачка.

На вакенечку кватэрачка,
Ох, вып'ю, вып'ю кватэрачку.

Ох, вып'ю, вып'ю кватэрачку,
Ох, выб'ю, выб'ю вакенечка.

Ох, выб'ю, выб'ю вакенечка,
Ой, зірну-гляну на вулачку.

Ой, зірну-гляну на вулачку,
Аж па вуліцы туман ходзіць.

Аж па вуліцы туман ходзіць,
А мой нялюбы танок водзіць.

А мой нялюбы танок водзіць
Да з нялюбай ўпоплеч ходзіць.

Да з нялюбай ўпоплеч ходзіць,
Дадому, нелюб, дадоміньку.

Дадому, нелюб, дадоміньку,
Не заляцайся ні з комінька.

Нямнога нелюб заляцаўся,
Пару чаравічак абяцаўся.

Пару чаравічак казловенькіх,
Пару пальчаток бялёвенькіх.

576. На моры вутка купалася

На моры вутка купалася,
На моры вутка купалася,
На беражочку сушылася,
На беражочку сушылася,
Да й дачка ў мамкі прасілася:
— Пусці, маці, пагуляць,
Пусці, маці, пагуляць.
Маці дачкі не пускала,
У каморачку замыкала.
А ў каморачцы вакеначка,
Мне на вуліцу відненечка,
Мне на вуліцу відненечка.
На вуліцы дзевак танок,
На вуліцы дзевак танок,
А мой нялюбы пярод вядзе,
А мой нялюбы пярод вядзе,
Вядзе, вядзе да й гаворыць,
Вядзе, вядзе, да й гаворыць:
— Хто на вуліцу не выходзіць,
Судзі, божа, калодаю,
Судзі, божа, калодаю
Да й калодаю нялёгкаю.

577. На моры вутка купалася

На моры вутка купалася
Да на беражочку сушылася,
Дачка ў маткі журылася.
Матка на вулку не пускала
Да ў каморачку замыкала.
Да ў каморачцы вакенечка,
На вакенечцы кватэрачка.
Суну, пасуну кватэрачку,

Гляну, пагляну ў акенечка.
 Усе дзевачкі вулкі мятуць,
 Пад бярозаю не мецена.
 Стаіць Васілька з торгам,
 З торгам, з чорным шоўкам.
 Усім дзевачкам распрадае,
 Сваёй Галіне дарма дае.
 Усім дзевачкам на ўплёткі,
 Сваёй Галіне на падвескі.

578. Да на моры вутка купалася

Да на моры вутка купалася,
 Купалася.
 Ды на беражочку сушылася,
 Сушылася,
 А я, й маладая, журылася.
 Журылася.
 Бо ў мяне, маладое, не свой бацька,
 Не свой бацька,
 Не свой бацька, не свая і маці,
 Не свая і маці,
 Да не пакалыша майго дзіцяці.
 Хоць пакалыша гадзіначку,
 Гадзіначку,
 То пракляне маю радзіначку,
 Радзіначку,
 Хоць пакалыша і другую,
 І другую,
 То пракляне мяне, маладую.

579. І на моры вутка купалася.

$\text{♩} = 164$

і на мо_ ры вут_ ка
 ку_ па_ ла_ ся, ку_ па_ ла_ з_ ся.



І на моры вутка купалася,
 Купалася.
 На беражочку сушылася,
 Сушылася.
 Я й, маладзенька, журылася,
 Журылася.
 Я й, маладзенька, журылася,
 Ці было лета, ці не бывала,
 Не бывала.
 Ці было лета, ці не бывала,
 Я й, маладая, кросны ткала.
 Кросны ткала.
 Мяне й мамачка запірала,
 Запірала,
 Я ў камораццы кросны ткала.
 Адчыню, 'дчыню кватэрачку,
 Кватэрачку.
 Ой, зірну, гляну на вулачку,
 На вулачку.
 А ўсе й вулачкі падмеценны,
 Падмеценны.
 А ўсе ж вулачкі падмеценны,
 А й мая вулка не мецена.

580. Хаджу, браджу па падлессю

Хаджу, браджу па падлессю,
 Шчыплю, ламлю жоўты цвяток
 Дзеўкам на вянок.
 Звіўшы вянок, пайду ў танок.
 На мне вянок зелянее,
 А ў нялюбага сэрца млее.
 Прывернімо вянка к калодзе
 І збудзімо красную панну:
 — Устань, панно, к нам у танок.
 — Рада б жа я к вам у танок —
 Ляжыць нялюб на правай ручцы,
 Цяжшыі воды, ніж каменя!

581. Не гарох я сею

$\text{♩} = 84$

Не га_рох я се_ю,
не га_рох я се_ю
да на шчы_рым ба_ру.

Не гарох я сею,
Не гарох я сею
Да па шчырым бару,

Да па шчырым бару,
Да па шчырым бару,
Да па жоўтым пяску.

Паехаў каролька,
Паехаў каролька
З Юрычком на вайну,

З Юрычком на вайну,
З Юрычком на вайну,
На чужую зямлю.

А за ім матулька,
А за ім родная
Так жалосна плачыць:

— Доля ж мая, доля,
Доля нешчасліва,
Доля нешчасліва.

— Ты не плач, матулька,
Ты не плач, родная,—
Я табе прывязу,

Я табе прывязу
Я табе служачку,
А сабе жоначку.

582. Не гарох я сею

Не гарох я сею,
Не гарох я сею
Ды на шчырым бару.

Слёзачкі я лію,
Слёзачкі я лію
Па шырокім двару.

Узялі сыночка,
Узялі на вайну
У чужую старану.

А за ім матулька,
А за ім родная
З жалю прымаўляе:

— Долечка ж ты мая,
Долечка горкая.
Ой, я няшчасная.

— Ты не плач, мамачка,
Ты не плач, родная,—
Я з вайны вярнуся.

Я з вайны прывязу
Ды табе служачку,
А сабе жоначку.

583. Ой, тонка, тонка сасонка

Ой, тонка, тонка сасонка,
А затым тонка, што ў бары,

А затым тонка, што ў бары.
Служыў Юрачка каралю.

Служыў служоу тры гады,
Выслужыў сабе коніка,

А пры коніку сядзельца,
А пры сядзельцы востры меч,

Пры вострым мячы — тры свячы.
Ехаў да цёшчы з поўначы,

Ехаў да цёшчы з поўначы,
Нашоў паненку не спячы,

Нашоў паненку не спячы,
На новым ганку седзячы,

На новым ганку седзячы,
З шоўку кашульку шыючы.

584. Як у чысценькім полі

$\text{♩} = 200$

Як у чы_ сцень_ кім по_ лі,

як у чы_ сцень_ кім по_ лі

там два бра_ ціт_ кі а_ руць.

The musical score consists of three staves of music in a treble clef, key signature of two sharps (D major), and 5/8 time signature. The tempo is marked as quarter note = 200. The lyrics are written below the notes, with hyphens indicating syllables across notes. The first staff ends with a fermata over the final note. The second and third staves also end with a fermata over the final note.

Як у чысценькім полі *
Там два браціткі аруць,

Там два браціткі аруць,
Яны песенькі пяюць.

* Першы радок кожнай страфы паўтарасца.

Трэці брацітка не арэць,
Ен і песень не пяець.

Як прыйшла к яму сястра:
— Што ж ты, брацітка, не арэш,

Што ж ты, брацітка, не арэш
Да і песень не пяеш?

Ці твой конічак не йдзець,
Твая сошанька не арэць?

— Мой і конічак ідзець,
Мая й сошанька арэць.

А з'ела мяне жана,
Ды як лютая змяя.

— А ні я ж цябе з'ела,
З'ела цябе карчоманька,

З'ела цябе карчоманька
Да горкая гарэлачка,

Да горкая гарэлачка,
Маладая шынкарарачка.

585. Не жалка мне ні на кога

The musical score is written on three staves in a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The tempo is marked as quarter note = 84. The lyrics are written below the notes, with some words underlined. The first staff contains the first line of the song. The second staff contains the second line, with a slur over the first two notes. The third staff contains the third line, with a slur over the last two notes.

Не жа_лка мне ні на
ко_га, як на та_
та_чку ста_ро_га.

Не жалка мне ні на кога,
Як на татачку старога.

Як на татачку старога,
Жаніў мяне маладога.

Жаніў мяне маладога,
А ўзяў жонку маладую.

А ўзяў жонку маладую
Ўсё й ні пад маю натуру.

Куды шлеш — не дашлешся,
Адкуль ждзэш — не дажджэшся.

Толькі белу пасцель сцеле,
Пасцель сцеле, сільна плача.

Пасцель сцеле, сільна плача:
— Бадай жа вы запрапалі.

Бадай жа вы запрапалі,
Як вы мяне сюды ўзялі,

Бадай жа вы загінулі,
Як вы мяне пакінулі.

586. Вячэрняя зара

Л-138

Вя_ чэ_ рня_ я
за_ ра, вя_ чэ_ рня_
я за_ ра, не
за_ ха_ дзі ра... [на]

The musical score consists of four staves of music in a single system. The first staff begins with a treble clef, a key signature of two flats (B-flat and E-flat), and a common time signature. The melody is written on a five-line staff. The lyrics are placed below the notes, with horizontal lines under the syllables to indicate their duration. The second staff continues the melody, and the third and fourth staves complete the phrase. The lyrics are: 'Вя_ чэ_ рня_ я', 'за_ ра, вя_ чэ_ рня_', 'я за_ ра, не', and 'за_ ха_ дзі ра... [на]'. The word '[на]' is enclosed in square brackets.

Вячэрняя зара, *
Не заходзі рана!

Не заходзі рана
За лес, за дубраў.

За лес, за дубраву,
За белу бярозу,

За белую бярозу,
За цёмную тучу.

Там пан з вайны едзець,
Чатырох каней вядзець,

Пятую кабылачку —
З-пад зары дзяўчыначку.

— Не руш, пан, дзяўчыну,
Бедную сіраціну.

Цябе пан бог скорыць,
Дадому не даедзеш.

Дадому не даедзеш,
Твой конь нагу зломіць.

587. Ой, да салавей мой

Ой, да салавей мой,
Салавей,
Прылётная пташачка,
Не залятай
У мой двор,
Ой, да не садзіся
На дварэ.
Ой, да не лятай
У мой ты двор,
Ой, да не садзіся
На вакне.

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца.

Не садзіся на вакне,
 Не задавай жалю мне.
 Не задавай
 Жалю мне,
 Бо я ў свеце
 Сірата,
 Што я ў свеце
 Сірата.
 Ой, да запрагай,
 Мілы, каня,
 Ой, да мы паедзем
 Са двара.
 Ой, да мы паедзем
 Са двара,
 Ой, да ў чыста полюшка
 Гуляць.

588. Яленчанка зеляная

[Moderato]

Я_ лен_ чан_ ка зе_ ля_ на_ я,
 ча_ го ра_ на за_ шу_ ме_ ла?
 у_ до_ вань_ ка ма_ ла_ да_ я,
 ча_ го ра_ на заў_ да_ ве_ ла?

Яленчанка зеляная,
 Чаго рана зашумела?

Удованька маладая,
Чаго рана заўдавела?

Не сама ж я зашумела,
Буйны ветры скалыхнулі. *

Не сама ж я заўдавела,
Злыя людзі падшуцілі.

Злыя людзі падшуцілі,
З мілым другам разлучылі.

589. Узайдзі, узайдзі, зорка вячорная

— Узайдзі, узайдзі, зорка вячорная,
Да выйдзі, выйдзі, дзевіца красная.
— Хоць я ўзайду, не буду свяціць,
Хоць я ж выйду, не буду гаварыць.

590. Ой, ціхая тая юланька, ціха

Ой, ціхая тая юланька, ціха,
Кудою ішла мая міла ж тапіцца,

А яшчэ ж яна да цішэйшая ж будзе,
Ой, як мяне у дзярэўні не будзе.

Зайграйце мне два музычанькі сціха,
Штоб я забыла дзеравенскае ліха.

591. Рэчужка, па рэчужцы



* Далей кожная страфа паўтараецца.

цы се_ ля_ зень_ ка_ ply_

ве. Эх! Рэ_ чуш_ ка, па

рэ_ чуш_ цы се_ ля_

зень_ ка_ ply_ ве.

Рэчушка, па рэчушцы
Селязенька пыве. Эх! *

Па крутым па беражку
Малойчык ідзе.

На ім жа кудзёрышкі
Растрапанья.

Яны растрапанья,
Жар-жарам гараць,

Беламу малойчыку
Жаніцца вяляць.

— Рад бы я жанісіся,
Дык некага браць.

Узяў бы я ўдовушку,
Салдацку жану.

* Кожная страфа паўтараецца без выклічніка «Эх!».

Салдат з вайны вернецца,
Жонку адбярэць,

Белага малойчыка
Дурнем назавець.

592. А з-пад лесу

А з-пад лесу,
Лесу цёмненькага,
З-пад бярэзнічку
Зялёненькага
Бяжыць конік
Варанюсенькі,
Павадочак
Шаўкавюсенькі.
А на коніку
Сядзёлачка,
А ў сядзёлачцы
Сіротачка.
Ці не п'яненькі
Шатаецца,
К сырой зямельцы
Кланяецца:
— Зямелечка мая
Сыранькая,
Узяла майго
Айца, матушку,
Вазьмі мяне
Маладзенькага.
— Зачым цябе
Маладога браць,
Лучшы табе
Долю-шчасце даць.
А чаго, малады,
Не жэнішся?
— Куды пайду,
Там дзеўкі не йдуць.
Куды не йду,
Па тры разам даюць.
Адну даюць,
Ды старэнькую,
А другую —

Ды маленькую.
 А трэцюю —
 Ды дурненькую.
 За старую
 І таўчы, малаціць ідзі,
 За малую
 Па вадзічку схадзі,
 Праз дурную
 Без кашулькі хадзі.

593. Дзень вялік

♩=156

Дзень вя_ лік, дзень вя_ лік,
 а лус_ та з ма_ ла:
 не сва_ я ма_ ці
 лус_ ту да_ ва_ ла.

Дзень вялік,
 Дзень вялік,
 А луста мала:
 Не свая маці
 Лусту давала.
 Дае скарынку —
 Пасі скацінку,
 А калі мала,
 Каб разарвала.
 А калі не з'ясі,
 Дык дамоў нясі.

594. Дзень вялік

$\text{♩} = 132$

Дзень вялік, дзень вялік
 перад суботай,
 спіцца мне, дрэміцца
 перад работай.

Дзень вялік, дзень вялік
 Перад суботай,

Спіцца мне, дрэміцца
 Перад работай.

Дзень вялік, дзень вялік
 Перад нядзелай.

Спіцца мне, дрэміцца
 Перад кудзелай.

Дзень вялік, дзень вялік,
 А луста мала,

Каб свая мамачка,
 Большы б давала.

Свая мамачка —
То ў кішэнь, то ў кішэнь,
То ў запазуху.

Чужая мамачка —
То ў каршэнь, то ў каршэнь,
То й у плечачкі.

Дзень вялік, дзень вялік
Перад суботай.

Спіцца мне, дрэміцца
Перад работай.

Дзень вялік, дзень вялік
Перад нядзелай.

Спіцца мне, дрэміцца
Перад кудзелай.

Дзень вялік, дзень вялік,
А луста мала,

Каб свая мама —
Большую б дала.

Лусту давала
І прыказала:

— Як не з'ясі,
Людзям аддасі.

Чужая мамачка
Лусту давала.

Лусту давала
І прыказала:

— Як не з'ясі,
Дамоў нясі.

595. Дзень вялік, дзень вялік перад пятніцай

Дзень вялік, дзень вялік перад пятніцай,
Заснула дзяўчына перад прасніцай.
Дзень вялік, дзень вялік перад суботай,
Заснула дзяўчына перад работай.
Дзень вялік, дзень вялік перад нядзелай,
Заснула дзяўчына перад кудзелай,
А й знаці, знаці, не свая маці,
Не дала дзяўчыне ночкі даспаці.

596. Дзень вялік

Дзень вялік, дзень вялік,
А лустачка мала:
Не свая мамачка
Лустачку давала,
Не свой жа татачка —
Мне свёкарка рэзаў,
Свёкарка рэзаў,
Каб руку адрэзаў.
Свякроўка давала,
Каб рука адпала,
Дзевёрка праводзіў,
Каб ногі пашкодзіў,
Залвіца вярцела,
Каб рука адляцела.

597. Дзень вялікі, дзень вялікі

Дзень вялікі, дзень вялікі,
А луста малая.

Ой, не свая ж мама
У торбачку клала.

Да й пасу, пасу ж каровачку
Да й на верасочку,

Да пазнай, пазнай, мая ж мамачка,
Да й па галасочку.

598. Ты вутачка лугавая

$\text{♩} = 120$



Ты ву_ та_ чка лу_ га_ ва_ я,
гэй - гэй, лу_ га_ ва_ я!

— Ты вутачка лугавая,
Гэй-гэй, лугавая!
Дзе ты зіму зімавала?
Гэй-гэй, зімавала!
— Зімавала на лужочку,
Гэй-гэй, на лужочку!
Пры круценькім беражочку,
Гэй-гэй, беражочку!
— Альбінка маладая,
Гэй-гэй, маладая!
Дзе ж ты леты гадавала?
Гэй-гэй, гадавала!
— Гадавала у татачкі,
Гэй-гэй, у татачкі!
Векавала у Яначкі,
Гэй-гэй, у Яначкі!

599. Плыла вутачка, плыла шэрая

$\text{♩} \approx 152$



Плы_ ла ву_ та_ чка,
плы_ ла шэ_ ра_ я з а_
зё_ ра ды ў мо_ ра,

плы_ ла ву_ та_ чка, плы_ ла шэ_ ра_ я э а_ зё_ ра ды ў мо... [ра].

Плыла бутачка, плыла шэрая
З азёра ды ў мора. *

Ішла Ганначка, ішла малада
З раскошы ды ў гора.

У мамкі жыла, як вішня цвіла
Ў зялёным садочку.

Замужам стала, як рута звяла
Ў зялёным вяночку.

600. Хадзіла й курка на сметнічку

Хадзіла й курка на сметнічку, **
Вадзіла дзетак па шэсцерках:
Першае дзіця — то Іванька,
Другое дзіця — то Рыгорка,
Трэцяе дзіця — то Міколка.
Міколкава дзеўка тонка, высокая,
Іванькава дзеўка чорна, маленька,
Рыгоркава дзеўка бела й румяна.
Бела, румяна — то змыецца,
Тонка, высокая — то зломіцца,
Чорна, маленька — то жыць будзе.

601. Сею гарох тры трубы

Сею гарох тры трубы,
Радзі, божа, чатыры.

* Кожная страфа паўтараецца.

** Кожны радок паўтараецца.

Былі ў пана тры дачкі,
Дай бог іх усіх выдаць.
Перша бела-румяна,
Тая пойдзе за пана,
Друга бела, нізенька,
Тая пойдзе блізенька,
Трэцяя ценька, высока,
Тая пойдзе далёка.

602. Цераз пень ліпачка

Цераз пень ліпачка
Павалілася,
На мяне мамачка
Пасварылася.
— Не йдзі, дачушка,
За пісарчыка,
А йдзі, дачушка,
Усё за аратага.
Пісарчык піша,
Цяжэнька дыша,
Араты арэ
Ды песенькі пяе.

603. Пойдзем, дзевачкі, у шчыры бор

Пойдзем, дзевачкі, у шчыры бор,
Да зрубаема высокі клён,
Ды выкалемо тры дошчачкі,
Да зробімо тры бочачкі:
У адной бочачцы салодак мядок,
У другой бочачцы зялёна віно,
У трэцяй бочачцы горкае піва.
Салодак мядок — то для дзевачак,
Зялёнае віно — то для малодачак,
А горкае піва — для малойчыкаў.

604. Ой, распіўся бел малойчык

Ой, распіўся бел малойчык,
Разгуляўся,

Пад ім конік вараненькі
 Раскілзаўся.
 Ой, вы хлопцы, вы малойцы
 Маладыя,
 Вы закіньце павадочкі
 Шаўкавыя.
 Няхай конік даліначкі
 Пагрызаіць,
 А як прыдзе бел малойчык —
 Раскілзаіць.

605. Олень по бару ходзіць

$\text{♩} = 180$

О_ лень по ба_ ру хо_ дзіць,
 о_ лень по ба_ ру хо_ дзіць (і),
 Я_ сень_ ка за ім бро_ дзіць.

Олень по бару ходзіць,
 Олень по бару ходзіць,
 Ясенька за ім бродзіць.

Ясенька за ім бродзіць,
 Ясенька за ім бродзіць,
 Стрэльбаньку набівае.

Стрэльбаньку набівае,
 Стрэльбаньку набівае,
 У воленя пападае.

Не папаў у воленя,
 Не папаў у воленя,
 То папаў у каменя.

Не папаў ў аленіцу,
 Не папаў ў аленіцу,
 То папаў ў камяніцу.

606. Дай божа, дай божа табе, Ясенька

Дай божа, дай божа табе, Ясенька,
 Бобрыка й улавіці.
 Бобрыка, бобрыка й улавіці,
 Сыночкам усё й на шапачкі.
 Сыночкам, сыночкам усё й на шапачкі,
 Дачушачкам на кітаечкі.
 Дачушкам, дачушкам на кітаечкі,
 А мне, млодзе, ўсё на шубачку.

607. Разліўся Дунайка

$\text{♩} = 94$

Раз_ ліў_ ся Ду_ най_ ка,
 раз_ ліў_ ся ці_ хень_ кі
 па мхах, па ба_ ло_ тах,
 па мхах па ба_ ло_ тах.

Разліўся Дунайка,
 Разліўся ціхенькі
 Па мхах, па балотах, *
 Па гнілых калодах,
 Дзе людзі не ходзяць,
 Дзе пшчкі не бродзяць.

* Далей кожны радок паўтараецца.

Маленькая пщчка
 Высока лятала,
 Пад самага бога.
 Пад Іллю святога.

608. Калі б кусцічак не цвіў

Moderato .

Ка_ лі б ку_ сці_ чак
 не цвіў,
 ой, са_ ла_ вей гня_ зда б не віў.

The musical score consists of three staves of music in a single system. The first staff begins with a treble clef and a common time signature (C). The melody is written in a simple, folk-like style with various note values and rests. The lyrics are placed below the notes, with some words underlined to indicate syllable placement. The second and third staves continue the melody and lyrics.

Калі б кусцічак не цвіў,
 Ой, салавей гнязда б не віў.
 Калі б дзеўку не любіў,
 Ой, не хадзіў бы ж да яе.
 Не таптаў бы сапагі,
 Ой, да дзевачкі ходзячы,
 Ох, не рваў бы пінжакі,
 Па парканах лазячы,
 Не гнаіў бы шапачкі,
 Пад краплямі стоячы.
 Насіў кальцо, як сам знаў,
 Любіў дзевачку, не ўзяў,
 Ой, дзеўку дурачкай назваў.
 Дура, дура дзевачка,
 Што ў парачку хадзіла,
 Малойцу праўду гаварыла.

609. Зараслі мае сцежкі

Зараслі мае сцежкі,
 Ой, зараслі мае дарожкі
 Зялёненькім лапушком. У-у-у!

Зялёненькім лапушком, *
А ўсё горкім палыном. У-у-у!

Зялёненькім лапушком
Песцелечку пасцялю. У-у-у!

А з горкага палыночку
Згалоўейка закачу. У-у-у!

Закаціўшы згалоўейка,
Свайго дружка палажу. У-у-у!

—А спі, дружок, прасыпайся,
Староначку забывайся. У-у-у!

Старана мая, старонка,
Распракрасная дзяўчонка. У-у-у!

Я дзяўчонку за ручонку —
Прашчай, душачка мая. У-у-у!

610. За мхом, за мшарынкай

The musical score is written on three staves in a 5/4 time signature. The tempo is marked as quarter note = 88. The lyrics are written below the notes.

За мхом, за мшарынкай буйны журавіны. Аё — яго — яго!

За мхом, за мшарынкай
Буйны журавіны.
Аё — яго — яго!

* Далей першы радок кожнай страфы паўтараецца.

Журавінкі буйны
Нашлі мальцы дурны,
Аё — яго — яго!

Журавінкі пабуйней
Нашлі мальцы падурней.
Аё — яго — яго!

611. На вуліцы цыбуліцы

$\text{♩} \approx 78$

На ву- лі- цы
цы- бу- лі- цы, сі- та -
пе- ра- сі- та,
а ў на- ша- га
Ва- ню- шач кі спі- на
пе- ра- бі- та .

The musical score consists of six staves of music in a single system. The key signature has three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. The tempo is marked as approximately 78 beats per minute. The lyrics are written below the notes, with hyphens indicating syllables that span across multiple notes. The melody is simple and folk-like, with some phrasing slurs and accents.

На вуліцы цыбуліцы,
Сіта-перасіта,

А ў нашага Ванюшачкі
Спіна перабіта.

А хто ж яму перабіў —
Марыліна маці.

— Было табе не хадзіці
Да майго дзіцяці.

— Я не хадзіў, я не хадзіў
І хадзіць не буду.

Я не любіў, я не любіў
І любіць не буду.

612. А мамачка, алексі

— А мамачка, алексі,
Пусці ж мяне ў арэхі.
Агу, вой-ля-лё.

— Дачушачка, не пушчу,
Арэшнічак рогкі.
Агу, вой-ля-лё.

— Арэшнічак рогкі,
Я, молада, лёгка.
Агу, вой-ля-лё.

613. За паповым гумном

За паповым гумном *
Былінка стаяла,
На той на былінцы
Мядзведзь сядзеў.
Мядзведзь там сядзеў,
Былінка зламiлась,
Там мядзведзь забіўся,
Па ім хлопцы плачуць:
«Ці не бацька ён нам быў,
Ён дзёгцем нас карміў».

* Кожны радок паўтараецца.

614. За паповым садам

За паповым садам *
Малінка стаяла,
Пчалінка сядзела.
Малінка схілілась,
Пчалінка забілась.
Па ёй дзеўкі плачуць.
«Ці не матка йна была,
Што мёдам карміла,
Сытою паіла?»

615. Пасею руту над вадою

Пасею руту над вадою,
Пашлю дожджыку стараною.
Стараною, дожджык, стараною,
На маю руту зялёную,
На маю рожу чырвоную,
Штоб мая рута зелянела,
Штоб мая рожа чырванела.

616. Лясы мае, лясы

— Лясы мае, лясы,
Зялёныя мае,

А хто вас зеляніў,
А хто вас весяліў?

— Зеляніў нас дробны дожджык,
Весяліў нас салавей.

Дробны дожджык крапляючы,
Салавейка спяваючы.

* Кожны радок паўтараецца.

617. Вясна красна наставала

Вясна красна наставала,
З поля сняжкі саганяла.
Пайшла вада па лужочку,
Па круценькім беражочку.
Ох, падмыла каліначку,
Грамяздовае гняздечка.
Да стаў жа ён шчабятці,
Стаў ён рэчку праклінаці:
— Ой, бадай ты, быстра рэчка,
Каб ты зімой вымярзала,
Да вясною высыхала,
А вясною замярзала,
А зімою раставала.

618. Рад салавейка: даждаў вясны, рана

Рад салавейка: даждаў вясны, рана.
Прыляцела зязюленька, рана,
Добра будзе палятаці, рана.
Яна сама маленькая, рана,
Яе пер'е шэранькае, рана.
Добра будзе палятаці, рана,
І зязюльцы кукаваці, рана.
Рад Міколка: даждаў цешчы, рана,
Не так цешчы, як Манечкі, рана.
Добра будзе мілаваці, рана.
Яна сама міленькая, рана,
Яе лічка бяленькае, рана.
Добра будзе мілаваці, рана.

619. Ды як даў жа бог вясну

Ды як даў жа бог вясну,
Як пусціла з гор ваду,
Як пусціла з гор ваду,
Патапіла ўсё лужкі.
Як астаўся адзін лужок,

Адзін маленькі лужок,
А па тым жа па лужку
Сідзяць молайцы ў кружку.
— Слышу-віджу, маладзец,
Што вы пойдзеце дамоў,
Што вы пойдзеце дамоў,
Да адбейце-ка паклон.
Да адбейце-ка паклон
Айцу з мацерай радной,
Айцу з мацерай радной,
Гасударушке маёй.
— Мы не пойдземце дамоў
Ані летам, ані зімой,
А мы пойдземце дамоў
Па праталачках вясной.
Па праталачках вясной
І па траўке зеляной.

620. Вясна недалёчка

Вясна недалёчка,
Вясна недалёчка,
Хлеба ні кусочка,
Хлеба ні кусочка.
Паехаў дзед да торгу,
Паехаў дзед да торгу,
Купіў хлеба торбу,
Купіў хлеба торбу.
— Еш, баба, давіся,
Толькі не сварыся.
Еш, баба, авёс,
Я ж табе прывёз.
Еш, баба, мякіну,
Я ж цябе не кіну.
Вясна недалёчка,
Хлеба ні кусочка.

621. Вярба б'е — не я б'ю

Вярба б'е — не я б'ю,
За тыдзень — вялікдзень.
Хвора ў лес, на верас,


А здароўе ў косці.
Будзь здароў, як вада,
А расці, як вярба.
Будзь здароў на ўвесь год,
Будзь так весел, як вясна,
Будзь так моцны, як зіма.
Не будзь санлівы,
Да работы лянiвы,
Не будзь завiслiвы.
Але будзь здароў, як вада!
Расці, як вярба!
Будзь шмыткі, як пчала!
Будзь багат, як зямля!
Ад року да року
Вярбою па боку.

622. Вярба б'е — не я б'ю

Вярба б'е — не я б'ю,
За тыдзень — вялікдзень.
Уставай рана, валы гані
Да па лусце хлеба бяры,
Напасі, напаі
Да і ў хлеў загані!

ҚАМЕНТАРЫИ

.



АСНОЎНАЯ ЛІТАРАТУРА І ПРЫНЯТІЯ СКАРАЧЭННІ

Анталогія, 1975 — Анталогія беларускай народнай песні. Уклад. і камент. Г. І. Цітовіча. Мінск, 1975.

Бел. нар. песні, 1941 — Белорусские народные песни. Сост. З. Эвальд. М.—Л., 1941.

Бессонов — П. Бессонов. Белорусские песни с подробными объяснениями их творчества и языка, очерками народного обряда, обычая и всего быта. М., 1871.

Булгаковский — Д. Т. Булгаковский. Пинчуки. Этнографический очерк. Песни, загадки, пословицы, обряды, приметы, предрассудки, поверья, суеверия и местный словарь. — Записки РГО по отделению этнографии, т. XIII, вып. 3. СПб, 1890.

Быковский — В. Быковский. Праздник куста. — «Памятная книжка Виленского генерал-губернаторства на 1868 год». СПб, с. 80—84.

Бычко-Машко — Сборник народных песен, записанных в поселке Калюга-Камарно Рогозянской вол. Кобринского уезда Гродненской губ. И. Е. Бычко-Машко. СПб, 1911.

В. Н. — В. Н. Куст — «Гродненские губернские ведомости», 1894, № 47.

Гарэцкі, Ягораў — М. Гарэцкі, А. Ягораў. Народныя песні з мелодыямі. Мінск, 1928.

Гілевіч, 1973 — Песні сямі вёсак. Традыцыйная народная лірыка Міншчыны. Уклад і рэд. Н. Гілевіча. Мінск, 1973.

Гілевіч, 1974 — Песні народных свят і абрадаў. Уклад. і рэд. Н. С. Гілевіча. Мінск, 1974.

Дембовецкий — А. С. Дембовецкий. Опыт описания Могилевской губернии в историческом, географическом, промышленном, сельскохозяйственном, лесном, учебном, медицинском и статистическом отношениях..., кн. 1. Могилев-на-Днепре, 1882.

Дмитриев — М. А. Дмитриев. Собрание песен, сказок, обрядов и обычаев крестьян Северо-Западного края. Вильно, 1869.

Добровольский — В. Н. Добровольский. Смоленский этнографический сборник, ч. IV. М., 1903.

Елатаў — В. І. Елатаў. Ад песні да песні. Мінск, 1961.

Е. П. — Народные белорусские песни. Собраны Е. П. СПб, 1853.

Захарава — Беларускі фальклор у сучасных запісах. Брэсцкая вобл. Традыцыйныя жанры. Склад. В. А. Захарава. Пад рэд. Р. Р. Шырмы. Мінск, 1973.

Зкалекцыі Ю. Кржыжаноўскага — Рукапісны зборнік беларускіх народных песень, запісаных лацінкай. Зап. Гальяш Леўчык у пачатку нашага стагоддзя. Бібліятэка праф. Юльяна Кржыжаноўскага (Варшава).

Ма жэ йка — З. Можейко. Песенная культура беларускага Полесья. Мінск, 1971.

Малевиц — С. Малевиц. Беларускія народныя песні. СПб, 1907. Сб. ОРЯС, т. 82, № 5, с. 1—194.

Песні бел. народа, 1940 — Песні беларускага народа, т. 1. Мінск, 1940.

Радченко, 1888 — Гомельскія народныя песні (беларускія і малорускія). Запісаны ў Дятлавіцкай воласці Гомельскага ўезда Могилевскай губерні Зинаidou Радченко. СПб, 1888.

Радченко, 1911 — З. Радченко. Сборник малорусских и белорусских народных песен Могилевской губ. СПб, 1911.

Романов, II — Е. Р. Романов. Беларускі зборнік, вып. I—II. Киев, 1886.

Романов, VIII — Е. Р. Романов. Беларускі зборнік, вып. VIII. Вильна, 1912.

Рубец — Рубец. Украінскі і беларускія пісні (з мелодыямі та шырокімі коментарыямі), весілля, легенды. Фонд кабінета музычнай этнаграфіі Інстытута мастацтвазнаўства, фальклору і этнаграфіі АН УССР.

Сербов — И. Сербов. Беларусы-сакуны. Пг., 1915.

Хрэстаматыя — Беларускі фальклор. Хрэстаматыя. Выд. 2-е, дапоўненае. Навук. рэд. М. Р. Ларчанка. Мінск, 1977.

Цітовіч — Песні беларускага народа. Выбранае. Уклад. і камент. Г. І. Цітовіча. Мінск, 1959.

Чуркін, 1949 — М. Чуркін. Беларускія народныя песні і танцы. Мінск, 1949.

Чуркін, 1959 — Беларускія народныя песні. Запіс М. Чуркіна. Мінск, 1959.

Шалігоўскі — Т. Шалігоўскі. Каталог беларускіх песень (рукапіс). — ФБАН БССР, аддзел рэдкіх кніг і рукапісаў, ф. 8 (мікрафільм).

Шейн, Матэрыялы — П. В. Шейн. Матэрыялы для изучення быта і языка рускага насельніцтва Северо-Западнага края, т. I, ч. 1. СПб, 1887.

Шейн, Матэрыялы, III — П. В. Шейн. Матэрыялы для изучення быта і языка рускага насельніцтва Северо-Западнага края, т. III. СПб, 1902.

Шейн, Песні — П. В. Шейн. Беларускія народныя песні з адносінамі да іх абрадамі, обычаямі і суверыямі. СПб, 1874.

Шлюбскі — А. Шлюбскі. Матэрыялы да вывучэння фальклору і мовы Віцебшчыны, вып. 1. Мінск, 1927.

Шырма, I — Беларускія народныя песні. У 4-х т., т. 1. Запіс Р. Шырма. Мінск, 1959.

Шырма, III — Беларускія народныя песні. У 4-х т., т. 3. Запіс Р. Шырма. Мінск, 1962.

Янчук — Н. Янчук. По Минской губернии (заметки из поездки 1886 г.). — «Известия Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии», т. 91. Труды этнографического отдела, кн. 9, вып. 1. М., 1889.

Вукowski — Р. Вукowski. Pieśni obrzędowe ludu ruskiego z okolic Pińska. — «Zbiór wiadomości do antropologii krajowej», т. II. Kraków, 1878.

Czczot — Piosnki wieśniacze z nad Niemna i Dźwiny, niektóre przysłowia i idiotyzmy w mowie słowiano-krewickiej z postrzeżeniami nad nią uczynionemi. Wilno, 1846.

Černy — Adolf Černy. Pieśni Białoruskie z powiatu Dzisieńskiego guber-

nii Wileńskiej.— «Zbiór wiadomości do antropologii krajowej», t. XVIII. Kraków, 1895.

Federowski — M. Federowski. Lud białoruski, t. V. Warszawa, 1958.

Gawrońska — Piesni ludowe ziemi Wileńskiej i Nowogródzkiej. Zebrała Bronisława Gawrońska. Wilno, 1935.

Gloger — Jurej (Święty Jerzy), przyczynek do etnografii krajowej. Z notat Michała Federowskiego, podał Zygmunt Gloger.— «Pamiętnik Fizyograficzny», t. III. Warszawa, 1883, s. 491—499.

Kolberg — O. Kolberg. Dzieła wszystkie, t. 52. Białoruś—Polesie. Wrocław—Poznań, 1968.

Kuba — L. Kuba. Beloruska piseń. Slovansky sbornik. Praha, 1887.

Tyszkiewicz — K. Tyszkiewicz. Wilija i jej brzegi. Drezno, 1871.

Архівы

- АІМЭФ — Архіў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР (Мінск).
- Архіў БАН СССР — Архіў бібліятэкі АН СССР.
- ИРЛИ — Архіў Інстытута рускай літаратуры (Пушкінскі дом, Ленінград).
- РГО — Архіў Рускага геаграфічнага таварыства (Ленінград).
- ФБАН — Фундаментальная бібліятэка імя Я. Коласа АН БССР (Мінск).
- ЦГАЛИ — Цэнтральны дзяржаўны архіў літаратуры і мастацтва СССР (Масква).
- ЦДГА ЛітССР — Цэнтральны дзяржаўны гістарычны архіў Літоўскай ССР.

Іншыя скарачэнні

- в. — вёска
- вар. — варыянт
- вол. — воласць
- воп. — вопіс
- г. н. — год нараджэння
- зап. — запіс, запісаў, запісала
- к. — калекцыя
- м. — мястэчка
- мг — магнітаграма
- МДП — Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А. М. Горкага
- нар. — народны, народная, народныя
- наст. — настаўнік, настаўніца
- п. — павет
- р. — раён
- спр. — справа
- с. — старонка
- ст. — стужка
- студ. — студэнт, студэнтка
- сш. — сшытак
- т. — том
- ф. — фонд

Песні веснавых абрадаў і свят

ГУКАННЕ ВЯСНЫ

1. Вол бушуе

ИРЛИ, к. 16, спр. 1, № 43. Зап. В. Пагарэльская ў 1929 г. у г. Слвцку ад В. Ф. Пагарэльскай, 48 г.

Вар.: АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 52, № 2. Зап. А. С. Ліс у 1978 г. у в. Шчорсы Навагрудскага р. Гродзенскай вобл.¹ ад Н. Ф. Качан. Дадатковая страфа тэксту:

Воран крача, падкракае,
Дзеўка плача, спавівае.

2. Вол бушуе — вясну чуе

АІМЭФ, ф. 2, воп. 7, спр. 15, № 18. Зап. В. І. Ялатаў у 1971 г. у в. Навасёлкі Петрыкаўскага р. Гомельскай вобл. ад Г. Ф. Жудро, 1907 г. н.

3. Вол бушуе

Чуркі і н, 1959, с. 7, № 2. Зап. М. М. Чуркін ў 1910 г. у в. Дакурнішкі Ашмянскага п. Віленскай губ. ад Макара Станкевіча. Да песні заўвага: «Веснавая песня. Выконвалася на Юр'я (23.V ст. ст.) у дзень абрадавага выгану скаціны»².

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 44, сш. 10, л. 7—8. Зап. студ. МДПІ М. І. Плакса ў 1971 г. у Ляхавіцкім р. Брэсцкай вобл.

4. Ой, бугай раве — ў поле хоча

Мажэйка, с. 191, № 25. Зап. З. Я. Мажэйка ў в. Тонеж Лельчыцкага р. Гомельскай вобл.

5. Бугай раве — у поле хоча

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 175. Зап. М. П. Гваздзёў у 1960 г. у в. Тонеж Лельчыцкага р. Гомельскай вобл. ад Г. Кондзік, 35 г.

6. Вол бушуе — вясну чуе

Булгаковскій, с. 53, № 4. Зап. у 1889 г. у Пінскім п. Мінскай губ.

¹ Назвы мясцовасцей даюцца па адміністрацыйнаму падзелу, які існаваў у час запісу твора.

² У двукоссі пададзены заўвагі выканаўцаў пра час выканання песні і яе характар, а таксама назвы раздзелаў друкаваных крыніц, дзе гэты твор змешчан.

7. Шуміць, гудзе — вясна ідзе

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 86, сш. 3, № 61. Зап. А. С. Флдоік у 1974 г. у г. п. Валожны Мінскай вобл. ад Г. М. Рубацкай, 74 г.

Бар.: Гілевіч, 1973, с. 263. Зап. В. П. Пасах у Маладзечанскім р. Мінскай вобл.; Гілевіч, 1974, с. 67. Зап. у в. Верхмень Смалявіцкага р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 10, л. 94. Зап. Г. І. Цітовіч у 1946 г. у Лунінецкім р. Брэсцкай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 51, сш. 2, л. 55. Зап. А. І. Гурскі ў 1960 г. у Нясвіжскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 83, сш. 1, л. 23, № 21. Зап. А. С. Ліс у 1974 г. у Валожныскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 105, сш. 1, л. 49, № 38. Зап. А. М. Пахомава ў 1975 г. у Чэрвеньскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 97, сш. 1, л. 10, № 4, сш. 5, л. 12—13, № 6. Зап. студ. МДПІ Л. Б. Бялясава і А. С. Кабяк у 1975 г. там жа; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 96, сш. 5, л. 54, № 61. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1975 г. там жа; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 94, сш. 6, л. 43, № 25. Зап. студ. МДПІ ў 1975 г. у Старадарожскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 136, сш. 1, л. 94. Зап. А. С. Ліс у 1977 г. у Глускім р. Магілёўскай вобл.

8. Вол бушуе — весну чуе

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 19, сш. 1, л. 21. Зап. М. С. Шушкевіч у 1969 г. у в. Фядоры Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад М. Гунько, 1922 г. н. Мг ф. 20, воп. 69, ст. 2, № 11. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

Бар.: З калекцыі Ю. Кржыжанойскага; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 63, сш. 1, л. 15. Зап. А. І. Гурскі ў 1961 г. у Смалявіцкім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 96, сш. 3, л. 2, № 1. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1975 г. у Чэрвеньскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 94, сш. 3, л. 45, № 234. Зап. студ. МДПІ ў 1975 г. у Любанскім р. Мінскай вобл.

9. Вол бушуе

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 19, сш. 2, л. 27. Зап. М. С. Шушкевіч у 1969 г. у в. Мерчыцы Пінскага р. Брэсцкай вобл. ад Г. Лойкі, 63 г. Мг ф. 20, воп. 69, ст. 12, № 8. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. Заўвага выканаўцы: «Весна. Дід, як ідзе гораты, застаўляе маты гэту пісню співаты».

10. Вол бушуе — весну чуе

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 95, сш. 2, л. 73, № 66. Зап. Л. П. Барабанава ў 1975 г. у в. Засмужжа Любанскага р. Мінскай вобл. ад А. А. Душынскай, 1905 г. н. Мг ф. 20, воп. 75, ст. 33, № 36. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

11. Вол бушуе — вясну чуе

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 136, сш. 1, л. 30. Зап. А. С. Ліс у 1977 г. у в. Барбарова Глускага р. Магілёўскай вобл. ад К. Радкевіч і Н. Валодзькі. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 87, № 23. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

12. Вол бушуе — вясну чуе

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 67, сш. 2, л. 28. Зап. Л. А. Малаш у 1973 г. у в. Майсеевічы Асіповіцкага р. Магілёўскай вобл. ад А. С. Шлях-

цінай, 1908 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 50, № 2. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 66, сш. 4, л. 9, № 5. Зап. С. Т. Бахмет у 1973 г. у Асіповіцкім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 97, сш. 2, л. 60, № 49. Зап. студ. МДПІ А. В. Ільющэнак ў 1975 г. у Старадарожскім р. Мінскай вобл.

13. Вол бушуе — вясну чуе

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 97, сш. 5, л. 7, № 4. Зап. студ. МДПІ А. С. Кабяк у 1975 г. у в. Языль Старадарожскага р. Мінскай вобл. ад Г. В. Шух, 1909 г. н. Мг ф. 20, воп. 75, ст. 39, № 9. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

14. Вол бушуе — вясну чуе

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 97, сш. 8, л. 67, № 38. Зап. Я. А. Хорсун у 1975 г. у в. Рачэнь Любанскага р. Мінскай вобл. ад Х. В. Пучылы, 70 г. Мг ф. 20, воп. 75, ст. 47, № 10. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 116, сш. 6, л. 63, № 78. Зап. студ. МДПІ Г. А. Спірыдовіч у 1976 г. у Нясвіжскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 103, сш. 1, л. 90, № 99. Зап. В. М. Каламыцава ў 1975 г. у Уздзенскім р. Мінскай вобл.

15. Вол бушуе — весну чуе

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 130, сш. 1, л. 21, № 17. Зап. Г. А. Барташэвіч і студ. МДПІ Э. Сазоненка ў 1977 г. у в. Малы Рожан Салігорскага р. Мінскай вобл. ад А. В. Шульгі, 1907 г. н. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 43, № 30. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

16. Вол бушуе — вясну чуе

Архіў БАН СССР, ф. 104, воп. 1, спр. 293, л. 4, Зап. І. Нікалаевіч у Слуцкім п. Мінскай губ.

17. Вол бушуе

АІМЭФ, ф. 13, воп. 8, спр. 6, сш. 18, л. 11, № 7. Зап. студ. Мазырскага пед. ін-та Л. Когар у 1969 г. у в. Чалюшчавічы Петрыкаўскага р. Гомельскай вобл. ад П. Каляды, 67 г.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 55, сш. 4, л. 8. Зап. Л. І. Павецьева ў 1960 г. у в. Леановічы Нясвіжскага р. Мінскай вобл. ад А. Н. Ждановіч, 1913 г. н. У тэксце новыя заключныя строфы:

Вол бушуе —
Плуг цяжэнькі,

Воран грача —
Сыр сухэнькі,

Дзеўка плача —
Муж ліхэнькі.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 107, сш. 2, л. 4, № 2. Зап. Л. І. Павецьева ў 1967 г. у Шклоўскім р. Магілёўскай вобл.

18. Вол бушуе — вясну чуе

АІМЭФ, ф. 20, воп. 73, ст. 73, № 5. Зап. В. І. Ялатаў у 1973 г. у в. Ачукевічы Навагрудскага р. Гродзенскай вобл. ад Л. П. Хартановіч. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

19. Вол бушуе — вясну чуе

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 130, сш. 2, л. 38, № 45. Зап. студ. МДПІ А. Канановіч і З. Сазоненка ў 1977 г. у в. Вялікі Рожан Салігорскага р. Мінскай вобл. ад М. К. Гайдучэні. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 42, № 15. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

20. Вол бушуе — вясну чуе

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 123, сш. 4, № 87. Зап. Л. М. Салавей у 1976 г. у в. Едчыцы Клецкага р. Мінскай вобл. ад В. І. Дарафей. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 71, № 13. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 94, сш. 9, л. 23, № 21. Зап. Л. М. Салавей у 1975 г. у Любанскім р. Мінскай вобл.

21. Вол бушуе — вясну чуе

Сербов, с. 131—132, № 1. Зап. І. А. Сербаў у 1911 г. у в. Жыцін Бабруйскага п. Мінскай губ. ад Хрысціны Кашыцкай, 28 г. «Вясенняя. Пяюць. як ганяюць у поле гаўяда».

Вар.: Малевіч, с. 25—26, № 1, Слуцкі п.; Анталогія, 1975, с. 35, № 12 (зап. Сербав); АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 64, сш. 41, л. 1, № 2. Зап. студ. МДПІ ў 1960 г. у Стаўбцоўскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 5, сш. 13, л. 15. Зап. студ. Гродзенскага пед. ін-та М. А. Сіўко ў 1964 г. у Навагрудскім р. Гродзенскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 27, сш. 2, л. 40. Зап. А. С. Ліс у 1970 г. у Смаргонскім р. Гродзенскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 44, сш. 25, л. 5. Зап. студ. МДПІ І. І. Мулярэвіч у 1971 г. у Клецкім р. Мінскай вобл.

22. Вол бушуе — вясну чуе

Янчук, с. 93, № 63. Зап. Н. Янчук у в. Языль Бабруйскага п. Мінскай губ.; тое ж: АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 96, сш. 5, л. 54, № 61; мг ф. 20, воп. 75, ст. 17, № 20. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1975 г. там жа.

23. Вол бушуе — вясну чуе

Песні бел. народа, 1940, с. 9, № 6. Зап. М. Чуркін у в. Каляніца Мінскай вобл.; тое ж: Чуркін, 1949, с. 97, № 8. З іншай мелодыяй тэкст надрукаван таксама: Чуркін, 1959, с. 7, № 2.

24. Вол бушуе — вясну чуе

Чуркін, 1949, с. 97, № 8. Гл. камент. № 23.

25. Вол бушуе — вясну чуе

Шырма, III, с. 13, № 5. Зап. Р. Р. Шырма ў 1932 г. у в. Пагора Навагрудскага п. ад Анастасі Дубовік.

Вар.: Гілевіч, 1974, с. 67. Зап. З. Міснікевіч у Навагрудскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 86, сш. 40, л. 5, № 8. Зап. студ. Магілёўскага пед. ін-та В. В. Карабіновіч у 1972 г. у Мазырскім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 97, сш. 2, л. 6, № 49. Зап. студ. МДПІ А. В. Ільющонак у 1975 г. у Старадарожскім р. Мінскай вобл.

26. Вясна, вясна на калочку

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 96, сш. 6, л. 46, № 23. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1975 г. у в. Закальное Любанскага р. Мінскай вобл. ад В. А. Ласевіч і А. Т. Верабей. Мг ф. 20, воп. 75, ст. 24, № 10. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

27. Ужо ж вясна і на калочку

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 130, сш. 1, л. 59, № 42. Зап. студ. МДПІ А. Каіановіч і З. Сазоненка ў 1977 г. у в. Вялікі Рожан Салігорскага р. Мінскай вобл. ад М. К. Гайдучэні. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 42, № 16. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

28. Да ўжо ж вясна скацілася

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 130, сш. 3, л. 45, № 52. Зап. Г. А. Барташэвіч і студ. МДПІ І. Я. Дудкевіч у 1977 г. у в. Вялікі Рожан Салігорскага р. Мінскай вобл. ад Т. Ф. Прахарэні і М. П. Клімец. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 47, № 3. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

29. Да ўжо ж вясна на калочку

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 96, сш. 6, л. 57, № 30. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1975 г. у в. Рачэнь Любанскага р. Мінскай вобл. ад Т. Ф. Філюты, 76 г. Мг ф. 20, воп. 75, ст. 25, № 8. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. Яшчэ тры вар. зап. Л. М. Салавей, Л. Б. Бялясава і студ. МДПІ ў Любанскім р. Мінскай вобл. (АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 94, спр. 97).

30. Вясна красна на калочку

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 136, сш. 1, л. 94. Зап. А. С. Ліс у 1977 г. у в. Барбарова Глускага р. Магілёўскай вобл. ад С. Басяковай. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 89, № 7. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

31. Благаславі, маці

Кцѣа, с. 244, № 118. «Благавешчанская. Заклікаюць вясну».
Вар.: Дзюбовольскі, с. 98, № 38б, Данькава, Смаленскі п.; с. 98—99, № 38в, Душаўшчынскі п.; с. 99, № 38г, Душаўшчынскі п.; с. 99, № 38д, 38е, Данькава, Смаленскі п.; с. 100, № 39б, Ельнінскі п.; с. 100, № 39в, Красненскі п.

32. Благаславіце, старыя людзі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 78, спр. 144, сш. 1, л. 36, № 18. Зап. Л. П. Барбанава ў 1978 г. у в. Барсукі Кармянскага р. Гомельскай вобл. ад А. С.

Кавалёвай, 1914 г. н., Ю. С. Анішчанкі, 1917 г. н. Мг ф. 20, воп. 78, ст. 12, № 9. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Вар.: Р о м а н о в, II, с. 263, № 1. Зап. у в. Бэлотня Рагачоўскага п.

33. Благаславіце, стары дзяды

АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 19, № 6. Зап. К. П. Кабашнікаў і І. І. Крук у 1978 г. у в. Струмень Кармянскага р. Гомельскай вобл. ад Н. А. Малчанавай. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Скарочаны вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 78, спр. 150, сш. 1, л. 48, № 54. Зап. К. П. Кабашнікаў там жа ад групы жанчын.

34. Падай, Юрыла, ключы і замкі

За х а р а в а, с. 73. Зап. Д. Фёдараў, В. Барысенка ў 1967 г. у в. Моладава Іванаўскага р. Брэсцкай вобл. ад П. А. Амяльчук.

35. Благаславі, божа

Г а р э ц к і, Я г о р а ў, с. 68, № 156. Зап. М. Гарэцкі ў 1926 г. у в. Багацькаўка Меціслаўскага р. Аршанскай акругі ад сваёй маці Прасі Гарэцкай. Мелодыю ад яе зап. А. Ягораў. Да песні заўвага: «Як прыдзе благавешчанне, дык дзеўкі, хлопцы (і маладзіцы, але мала) ідуць дзе высока, дровы ці мялля каля лазні, узлезуць, садзяцца і гукаюць вясну. Спярша вяюць «Благаславі, божа».

Пашыраны вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 105, сш. 1, л. 55, № 85. Зап. В. І. Скідан у 1967 г. там жа ад А. Э. Дзем'янковай, 81 г. Спявачка зазначыла: «Як я была маладая, у мяне М. Гарэцкі запісваў песні, цэлы тыдзень». Першыя 7 радкоў супадаюць, далей наступнае:

Вясною ў карэце
Услед за вадою.
Ададай, божа, ключы,
Ключы залатыя,
Зіму замыкаці,
Лета адмыкаці.

36. Баславі, маці

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 102, сш. 1, л. 41, № 29. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1965 г. у в. Глыбочыцы Чачэрскага р. Гомельскай вобл. ад К. Ф. Мінінай, А. Ф. Карневай, Г. М. Ганчаровай, М. К. Начанкі.

Вар.: Ш е й н, М а т е р и а л ы, с. 126, № 123. Зап. у Горацкім п. Магілёўскай губ.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 1, сш. 1, л. 50. Зап. М. Я. Грынблат у 1968 г. у Касцюковіцкім р. Магілёўскай вобл. «Гукаючы вясну на благавешчанне. Разрашэнне песень (пачатак гукання, спявання веснавых песень). Паляць зіму. Збіраюць хлам, ідуць на гару і паляць, чысцяць зямлю. Дзеўкі і хлопцы на лаўках сядзяць кучамі. Адсюль адгалосак сюды, а адтуляцкі — сюды». — Заўвага да песні.

37. Благаславі, маці

«Смоленский вестник», 1894, № 40.

38. Благаславі, божа, зіму замыкаці

Шейн, Материалы, с. 126, № 1236. Зап. П. В. Шэйн у в. Савы Горацкага п. Магілёўскай губ. ад маладой сялянкі.

Вар.: Federowski, с. 702, № 1648, Лідскі п.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 30, сш. 11, л. 8—9, № 7. Зап. студ. Гродзенскага пед. ін-та ў 1967 г. у Дзятлаўскім р. Гродзенскай вобл.

39. Вясна доньку кліча

Шейн, Материалы, с. 127, № 127. Зап. наст. О. у Рубяжэвіцкай вол. Мінскага п. і губ.

У Шэйна замест «доньку» — «Дуньку». Аналагічныя песні і логіка саміх тэкстаў падказваюць правільнасць формы «донька». Памылка пры запісу магла быць выклікана асаблівасцямі вымаўлення.

40. Благаславі, божа

Н. Сinyaвский. Март месяц у Бельских крестьян Смоленской губ.— «Смоленские губ. ведомости», 1862, № 15. «Гукаюць вясну».

Вар.: Добровольский, с. 98, № 38а, Ёльнінскі п. Смаленскай губ.

41. Ты пчолачка ярая

Куба, с. 245, № 119. «Благавешчанская».

Вар.: Добровольский, с. 96, № 37а, Ёльнінскі п.; с. 97, № 37б, Ёльнінскі п.; с. 97, № 37в, 37г, Духаўшчынскі п.; с. 97, № 37д, Сма-ленскі п.

42. Вылеціце, дзве гусачкі

Романов, II, с. 267, № 17. Зап. у Гомельскім п.

Вар.: Шейн, Материалы, с. 126, № 124. Зап. у Смаленскай губ.

43. Благаславі, божа

А. Шлюбскі. Год збірання фальклорнага матэр'ялу.— «Наш край», 1927, № 1 (16), с. 24—25. Зап. Р. Трыбулёў у Ляднянскім р.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 65, сш. 2, л. 2, № 1. Зап. І. І. Лушчыцкая ў 1961 г. у Мядзельскім р. Мінскай вобл.

44. Да памажы, божа

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 108, сш. 2, л. 26—27, № 84. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1975 г. у в. Замасточча Чэрвеньскага р. Мінскай вобл. ад М. В. Хурсевіч, В. Я. Міхневіч, В. К. Дзярках, М. П. Дзярках. Мг ф. 20, воп. 75, ст. 12, № 22. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 62, сш. 1, л. 15, № 7. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у Лагойскім р. Мінскай вобл.

45. Благаславі, божа

Гілевіч, 1974, с. 68. Зап. С. Нікіценка ў в. Купіск Навагрудскага р. Гродзенскай вобл. ад М. Цырусь, 1904 г. н.

Вар.: Гілевіч, 1973, с. 210. Зап. у Стаўбцоўскім р.; Гілевіч, 1973, с. 348. Зап. у Барысаўскім р. Мінскай вобл.; Гілевіч, 1974, с. 68. Зап. Г. Жыдко ў Барысаўскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 24, л. 26, № 1. Зап. Я. П. Малішэўская ў 1961 г. у Чачэрскім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 79, сш. 14, л. 85, № 115. Зап. у 1974 г. у Клецкім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 6, л. 30. Зап. студ. Брэсцкага пед. ін-та А. П. Петруковіч у м. Лагішын Брэсцкай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 79, сш. 14, л. 77, № 98. Зап. студ. МДПІ Н. Богдан у 1974 г. у Клецкім р. Мінскай вобл.

46. Зіма з летам страчаецца

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 10, л. 80. Зап. Г. І. Цітовіч у 1946 г. у в. Кажан-Гарадок Лунінецкага р. Брэсцкай вобл. ад А. М. Аліферовіч, 45 г. «Вясну спяваюць, першая песня».

47. А ў нас сёння стрэчанне, стрэчанне

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 80, сш. 22, л. 9, № 18. Зап. студ. МДПІ А. С. Дылейка ў 1974 г. у в. Замосце Талачынскага р. Віцебскай вобл. ад Ф. П. Франузы, 76 г.

48. Зіма з летам стракалася

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 77, сш. 1, л. 45а. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1962 г. у в. Старыя Дзятлавічы Гомельскага р. і вобл. ад М. П. Стрыжаквай, 1908 г. н.

49. Скакаў арабейка да па уланыцы

Вукоўскі, с. 266. Зап. П. Быкоўскі ў в. Віткаўцы Пінскага п. Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 100, сш. 1, л. 6, № 6. Зап. А. С. Фядосік і У. А. Васілевіч у 1975 г. у Лунінецкім р. Брэсцкай вобл.

50. Зіма з летам сустраталася

Радченко, 1888, с. 1, № 1а. Зап. З. Радчанка ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ.

У час фальклорнай экспедыцыі 1977 г. інфарматар з в. Вялікі Рожан Салігорскага р. Мінскай вобл. Х. М. Сушко, 70 г., расказала пра колішнія попрадкі на прадвесні: «Як вясна надыходзіць, тады ўжо: «Ідзеце, дзеці, скарэй, бо зараз вясна, трэба кідаць красна». Ведама ж: дзень, пабольшае, то нітка пакарочае». (АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 131, сш. 1, л. 96, Зап. Г. А. Барташэвіч).

51. Зіма з летам сустратаецца

Радченко, 1888, с. 1, № 16. Зап. З. Радчанка ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ.

52. Ой, што вясна, то вясна

Шырма, III, с. 9, № 1. Зап. Р. Р. Шырма ў 1932 г. у в. Шакуны Пружанскага п. ад Ганны Шырмы.

53. Ой, вясна, вясна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 98, сш. 1, л. 89. Зап. В. І. Скідан у 1975 г. у в. Макаравічы Рэчыцкага р. Гомельскай вобл. ад Г. Ф. Хмяльніцкай, 1902 г. н., Е. М. Прыходзькі, 1910 г. н., Г. К. Прыходзькі. Мг ф. 20, воп. 75, ст. 57, № 23. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў.

54. Ой, вясна, ой, красна

Мажэйка, с. 198, № 37. Зап. З. Я. Мажэйка ў в. Тонеж Лельчыцкага р. Гомельскай вобл.

55. Вясна, вясна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 96, сш. 6, л. 57, № 29. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1975 г. у в. Рачэнь Любанскага р. Мінскай вобл. ад Т. Ф. Філюты, 76 г. Мг ф. 20, воп. 75, ст. 25, № 7. Расшыфр. мелодыю В. М. Камыцава.

Вар.: Булгаковский, с. 52, № 2; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 57, сш. 2, л. 22; спр. 51, сш. 4, л. 25. Зап. К. П. Кабашнікаў і А. І. Гурскі ў 1960 г. у Слуцкім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 87, сш. 54, л. 2, № 5. Зап. студ. Магілёўскага пед. ін-та А. А. Яроміч у 1970 г. у Столінскім р. Брэсцкай вобл.; АІМЭФ, ф. 2, воп. 7, спр. 15, сш. 1, л. 7, № 7. Зап. В. І. Ялатаў у 1971 г. у Петрыкаўскім р. Гомельскай вобл.

56. Ой, прышла вясна красна

Сербов, с. 134—135, № III. Зап. у 1911 г. у в. Жыцін Бабруйскага п. ад П. Жыцінка, 45 г.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 50, сш. 3, л. 50. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1960 г. у Слуцкім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 141, сш. 1, л. 16, № 10. Зап. А. Н. Пашкевіч, А. М. Трус, Р. К. Рафаловіч у 1977 г. у Салігорскім р. Мінскай вобл.

57. Вясна ж красна ж, гэі, гэі, гэі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 128, сш. 5, л. 43, № 46. Зап. Л. П. Барабанава ў 1977 г. у в. Хорастава Салігорскага р. Мінскай вобл. ад М. І. Цубы, 1913 г. н. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 53, № 5. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. У вёсцы існаваў цікавы звычай гукання вясны. Вясну «заскаквалі» («затанцоўвалі») наступным чынам: моладзь збіралася гуртам і ішла ў канец вёскі, адкуль пачынаўся абход усіх двароў. Ля кожнага двара закружваўся карагод. Пры гэтым гаспадарам жадалі добрага ўраджаю, дабрабыту, каб стагі стаялі на двары.

58. Ой, вясна мая, вясёначка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 128, сш. 5, л. 43, № 46. Зап. Л. П. Барабанава ў 1977 г. у в. Новы Крыўск Рагачоўскага р. Гомельскай вобл. ад П. Е. Вусавай, 1915 г. н. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 16, № 5. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

59. Тут вясна, тут вясна

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 65, сш. 14, л. 2. Зап. студ. МДПІ М. Р. Гурыновіч у 1960 г. у в. Лясішча Слуцкага р. Мінскай вобл. ад Фядоры Гурыновіч, 1899 г. н.

60. І эй, вясна красна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 17, сш. 3, л. 3. Зап. А. С. Ліс у 1969 г. у м. Сенькавічы Лунінецкага р. Брэсцкай вобл. ад Аўдоцці Клеўжыц, 78 г.
Вар.: Захарава, с. 75—76. Зап. І. Лушчыцкая і Г. Парватава ў 1967 г. у Маларыцкім р. Брэсцкай вобл.; Гілевіч, 1974, с. 69. Зап. у Пухавіцкім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 75, сш. 12, № 1.

61. То вясна, то красна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 53, сш. 4, л. 35. Зап. С. М. Міско ў 1960 г. у в. Самахвалавічы Мінскага р. і вобл. ад П. Н. Ламакі, 1892 г. н.
Вар.: Гілевіч, 1974, с. 69. Зап. Х. Бандаровіч у в. Ячнае Стаўбцоўскага р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 106, сш. 2, л. 13.
Зап. А. С. Ліс у 1975 г. у Маладзечанскім р. Мінскай вобл.

62. Ой, ту ж вясна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 136, сш. 2, л. 2. Зап. А. С. Ліс у 1977 г. у в. Гудоўшчына Маладзечанскага р. Мінскай вобл. ад А. Луцкай. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 89, № 19. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.
Вар.: Шейн, Матэрыялы, с. 127, № 126. Зап. у Рубяжэвіцкай вол. Мінскага п. і губ.

63. Ой, вясна красна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 83, сш. 5, л. 26, № 23. Зап. В. М. Іваноўская ў 1963 г. у г. Мінску ад С. З. Іваноўскай, 71 г.

64. Вясна чуць, вясна чуць

Гілевіч, 1974, с. 69. Зап. А. Законнікава ў в. Сяледчыкі Маладзечанскага р. Мінскай вобл. ад З. Тарасюк.

65. Ой, вясна, вясна

Захарава, с. 73. Зап. Д. Фёдараў, В. Барысенка ў 1967 г. у в. Моладава Іванаўскага р. Брэсцкай вобл. ад П. А. Амьяльчук.

66. Гэй, вясна, гэй, красна

Захарава, с. 74. Зап. І. Лушчыцкая, Л. Зайцава ў 1968 г. у в. Вялемічы Лунінецкага р. Брэсцкай вобл. ад А. В. Шавыра, 1911 г. н., К. З. Дорах, Г. В. Карчаўскай.

67. Ой, вясна, ой, вясна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 96, сш. 2, л. 8, № 3. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1975 г. у в. Клінок Чэрвеньскага р. Мінскай вобл. ад А. І. Сязенчык, 69 г. Мг ф. 20, воп. 75, ст. 3, № 24. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў. «Як вясну клікалі».

Вар.: Дзобровольскі, с. 95, № 35, Данькава, Смаленскі п. і губ.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 136, сш. 1, л. 39. Зап. А. С. Ліс у 1977 г. у Глуцкім р. Магілёўскай вобл.

68. Вясна, вясна, вясна красна!

Шейн, Матэрыялы, с. 126, № 123. Зап. П. В. Шэйн у г. Копысь Аршанскага п. Магілёўскай губ.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 94, сш. 1, л. 26. Зап. М. П. Гваздзеў у 1965 г. у Аршанскім р. Віцебскай вобл.

69. Вясна красна, што прынясла?

АІМЭФ, ф. 13, воп. 8, спр. 3, сш. 8, л. 11, № 9. Зап. студ. Брэсцкага пед. ін-та І. Малаш ад А. Калдушка, 70 г.

70. Вясна красна й, красна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 118, сш. 2, л. 17, № 16. Зап. В. М. Каламыцава ў 1976 г. у в. Стаі Лепельскага р. Віцебскай вобл. ад Т. С. Быкавай, 1911 г. н. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 38, № 16. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Вар.: Добровольскі, с. 96, № 36а, Данькава, Смаленскі п.; с. 96, № 36б, Духаўшчынскі п.

71. Ай, вясна, ай, красна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 118, сш. 1, л. 29, № 27. Зап. В. М. Каламыцава ў 1976 г. у в. Пышна Лепельскага р. Віцебскай вобл. ад М. Ц. Бараўцовай і Ф. Ц. Качанавай. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 36, № 4. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

72. Вясна, вясна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 150. Зап. М. П. Гваздзеў у 1961 г. у в. Лунін Лунінецкага р. Брэсцкай вобл. ад моладзі.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 69, л. 21, № 67. Зап. М. П. Гваздзеў там жа.

73. А ты вясна, ты красна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 2, л. 184, ноты № 142. Зап. Г. І. Цітовіч у 1945 г. у в. Бараўцы Куранецкага р. Маладзечанскай вобл. ад А. П. Ількевіч, 45 г.

74. Ах ты, вясна, ты красна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 57, сш. 3, л. 47, № 48. Зап. А. С. Ліс у 1972 г. у в. Боркавічы Верхнядзвінскага р. Віцебскай вобл. ад Е. Молер, М. Мятлік.

Вар.: Захарава, с. 73. Зап. у Баранавіцкім р. Брэсцкай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 51, сш. 2, л. 47. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1972 г. у Міёрскім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 55, сш. 1, л. 10, № 9. Зап. С. В. Барыс у 1972 г. у Міёрскім р. Віцебскай вобл.

75. Ах ты, вясна, ты красна

Песні бел. народа, 1940, с. 3, № 1. Зап. у 1928 г. у в. Падсадзе Ветрынскага р. Віцебскай вобл.

76. Ах ты, вясна, ты красна

Шалігоўскі, № 38. Зап. А. Грыневіч у в. Падсаддзе Ветрынскага р. Віцебскай вобл

77. Вясна красна

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 76, сш. 8, л. 2, № 31. Зап. студ. МДПІ Н. Я. Ярмоліч у 1974 г. у в. Сітніца Лунінецкага р. Брэсцкай вобл.

78. Вясна красна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 141, сш. 2, л. 37, № 92. Зап. А. Н. Пашкевіч, А. М. Трус, Р. К. Рафаловіч у 1977 г. у в. Хорастава Салігорскага р. Мінскай вобл. ад А. Я. Цубы, 1897 г. н. «Як вясну заскакваюць».

79. Сё ж вясна, то ж вясна

Архіў БАН СССР, ф. 104, воп. 1, спр. 325, с. 14 адв. Зап. В. Навіцкі ў Цімкавіцкай вол.

80. Ой ты, вясна, вясна

Захарава, с. 74. Зап. Д. Фёдараў, Т. Краўчанка ў 1969 г. у в. Здзітава Бярозаўскага р. Брэсцкай вобл. ад М. М. Данілковіч, 1886 г. н.

81. Вясна красна, што ты нам прынясла?

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 13, сш. 12, л. 13, № 28. Зап. у 1966 г. у в. Хадоркі Івацэвіцкага р. Брэсцкай вобл. ад М. П. Кульгавені.

82. Вясна, вясна й, вясна прыйшла

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 117, сш. 6, л. 60, № 52. Зап. Г. А. Баргашэвіч у 1976 г. у в. Колкі Клецкага р. Мінскай вобл. ад Т. Е. Каляіна, 76 г. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 52, № 5. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў.

83. Вясна, вясна красна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 116, сш. 5, л. 29, № 31. Зап. Г. А. Барташэвіч і А. А. Рудаўская ў 1976 г. у в. Морач Клецкага р. Мінскай вобл. ад Г. В. Краўчук, 84 г. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 49, № 19. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 104, сш. 4, л. 64. Зап. Я. Драздовіч у в. Бар'ята на Навагрудчыне; АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 52, № 26. Зап. А. С. Ліс у 1978 г. у Навагрудскім р. Гродзенскай вобл.

84. Ой, вясна ды й весенка, ды й весенка

Гілевіч, 1974, с. 71. Зап. А. Корбут у к-се «Шлях Ільча» Асіповіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Х. Музычнай.

85. Вясна красна, што нам вынесла?

Бычко-Машко, с. 12, № 10. Зап. І. Е. Бычко-Машко ў пас. Калюга-Камарна Кобрынскага п. Гродзенскай губ.

Вар.: Захарава, с. 73. Зап. Р. Кавалёва і Т. Зяневiч у 1970 г. у Драгічынскім р. Брэсцкай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 6, л. 26. Зап. студ. Брэсцкага пед. ін-та А. П. Петруковіч у-м. Лагішын Брэсцкай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 6, л. 27. Зап. студ. Брэсцкага пед. ін-та В. І. Ульяніцкая ў Брэсцкім р. і вобл.

86. Вясна красна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 10, л. 93. Зап. мелодыю Г. І. Цітовіч, тэкст Ю. Ф. Мацкевіч у 1946 г. у г. Лунінец Брэсцкай вобл. ад Н. Ц. Санюковіч, Г. Р. Неўды, Р. М. Паўлюковец.

Вар.: Fedegowski, с. 660, № 1551. Зап. у Ваўкавыскім п.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 151. Зап. М. П. Гваздзеў у Рэчыцкім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 86, сш. 3, л. 62. Зап. А. С. Фядосік у 1974 г. у г. п. Валожын Мінскай вобл.

87. Вясна красна

Шырма, III, с. 10, № 2. Зап. Р. Р. Шырма ў 1946 г. у в. Дубітава Івацэвіцкага р. Брэсцкай вобл. ад В. Радзюка.

88. Ой, вясна, ты вясна

АІМЭФ, ф. 2, воп. 70, ст. 98, № 3. Зап. у 1970 г. у в. Чучаліца Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад А. М. Барыс, 65 г. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

Вар.: Архіў БАН СССР, ф. 104, воп. 1, спр. 325, л. 6. Зап. В. Навіцкі ў XIX ст. у Ляхавіцкай вол.

89. Вясна красна, вясна красна

Fedegowski, с. 659—660, № 1549. Зап. М. Федароўскі ў в. Спадзілы Гродзенскага п. ад Ганны Сладкай.

Вар.: там жа, с. 660, № 1552. Зап. М. Федароўскі ў Пружанскім п.

90. Вясна красна па зарэччу йшла

АІМЭФ, ф. 13, воп. 6, спр. 7, сш. 3, л. 5, № 9. Зап. А. А. Крывіцкая ў в. Рогач Бялыніцкага р. Магілёўскай вобл. ад Т. Антрошкінай, Н. Бягровой, Х. Ермалаевай.

91. Вясна красна, што прынесла?

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 91, сш. 2, л. 13, № 9. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1974 г. у в. Бычын Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад П. М. Аляшкевіч. Мг ф. 20, воп. 74, ст. 6, № 30. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 81, сш. 36, л. 6, № 10. Зап. студ. МДПІ Н. Самец у 1974 г. у в. Бор Бярэзінскага р. Мінскай вобл.

92. Вясна, вясна, што ты нам вынесла?

Романов, VIII, с. 147. Зап. у в. Кашалёва Рагачоўскага п. ад С. Васільевай.

93. Ой, вясна красна, чаго прыйшла

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 6, л. 25, № 20. Зап. Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Бацэвічы Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Е. А. Харлап. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 71, № 20. Расшыфр. мелодыю Н. М. Маркава.

94. Вясна красна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 49, сш. 2, л. 40. Зап. М. Я. Грынблат і І. К. Цішчанка ў 1960 г. у в. Слабада Сіроцінскага р. Віцебскай вобл. ад У. М. Донавай, 65 г.

95. Вясна, вясна красна

Шейн, Матэрыялы, с. 126—127, № 125. Зап. М. І. Хмялеўская ў в. Мадэліна Віцебскага п. і губ.

Вар.: Гілевіч, 1974, с. 71. Зап. у Мінскім р. і вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 64, сш. 1, л. 4, № 9. Зап. студ. МДПІ В. М. Дзешчыц у 1964 г. у Пінскім р. Брэсцкай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 85, сш. 23, л. 6, № 18. Зап. Г. П. Міснік у 1973 г. у Лепельскім р. Віцебскай вобл.

96. Ой ты, вясна, ўсё красна

Дмитриев, с. 118—119. Зап. у Дзісне Віленскай губ.

Тое ж перадрукавана: Ю. Ф. Крачковскі. Быт западнорусского селянина. М., 1874, с. 88—89.

97. Ой ты, вясна, ты красна

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 78, сш. 45, л. 1, № 1. Зап. студ. МДПІ Г. В. Космач у 1974 г. у в. Засковічы Маладзечанскага р. Мінскай вобл. ад А. К. Космач, 50 г. Прыклад кантамінацыі, калі ў адну злучаюцца многія песні.

98. Вясна красна

Чуркін, 1949, с. 95—96, № 3. Тэкст зап. І. А. Сербай, мех. М. Чуркін у 1936 г. у к-се імя Калініна Лёзенскага р. Віцебскай вобл. ад М. Рысаковай, 55 г.

Вар.: Романов, II, с. 268, № 21, Сенненскі п.

99. Вясна, вясна, ты красна

Захарава, с. 74. Зап. Д. Фёдараў, З. Падгурская ў 1969 г. у в. Здзітава Бярозаўскага р. Брэсцкай вобл. ад М. М. Данілковіч, 1886 г. н.

100. Ох ты, вясна, ты красна!

Сегну, с. 210, № 30. Зап. А. Чэрны ў 1889 г. у Дзісенскім п. Віленскай губ. «Вясноўская. Каля 23 красавіка спяваюць, на св. Юр'я».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 52, сш. 2, л. 53, № 78. Зап. Л. М. Салавей, П. І. Каруза, Я. І. Каруза ў 1972 г. у Міёрскім р. Віцебскай вобл.

101. Вясна цёпла, на чом прышла?

Fedegowski, s. 660, № 1550. Зап. М. Федароўскі ля Лыскава Ваўкавыскага п.

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 12, сш. 2, л. 8. Зап. А. Драйчук у 1959 г. у Валожынскім р. Мінскай вобл., АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 13, сш. 12, л. 24, № 52. Зап. у 1966 г. у Івацэвіцкім р. Брэсцкай вобл.

102. Вясна, вясна к нам прышла

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69а, сш. 4, л. 74. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Віркаў Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад М. П. Дрэнь, 1908 г. н., Я. Р. Фясько, 1910 г. н. Мг. ф. 20, воп. 73, ст. 42, № 30. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 27, сш. 13, л. 94. Зап. студ. МДПІ М. І. Мядзведзь у 1959 г. у Стаўбцоўскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 62, сш. 2, л. 18, № 19. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у Магілёўскім р. і вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 74, сш. 6, л. 62, № 4. Зап. В. Р. Кушнарэнка ў 1973 г. у Шклоўскім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 106, сш. 2, л. 12; сш. 2, л. 50. Зап. А. С. Ліс у 1975 г. у Маладзечанскім р. Мінскай вобл. і Смаргонскім р. Гродзенскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 96, сш. 2, л. 69, № 60. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1975 г. у Чэрвеньскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 117, сш. 1, л. 13, № 9. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1976 г. у Лепельскім р. Віцебскай вобл.

103. А што вясна прынясла

Песні бел. народа, 1940, с. 4, № 1а. Зап. у 1926 г. у Веліжскім п. Віцебскай губ.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 89, сш. 2, л. 25. Зап. А. І. Гурскі ў 1964 г. у Сенненскім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 87, сш. 2, л. 38—39. Зап. М. Я. Грынблат у 1964 г. у Сенненскім р. Віцебскай вобл.

104. Вясна, вясна, што ты нам прынясла

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 74, сш. 1, л. 7, № 6. Зап. В. Р. Кушнарэнка ў 1973 г. у в. Баркалабава Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад У. Р. Барсуковай, 1907 г. н. Мг. ф. 20, воп. 73, ст. 79, № 5а. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 76, сш. 18, л. 3, № 5. Зап. студ. МДПІ Р. А. Аўгусціновіч у 1974 г. у Стаўбцоўскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 80, сш. 21, л. 13, № 23. Зап. студ. МДПІ В. І. Ачыновіч у 1974 г. у Клімаўскім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 116, сш. 7, л. 66, № 87а. Зап. студ. МДПІ Т. А. Яроманак у 1976 г. у Нясвіжскім р. Мінскай вобл.

105. Вясна, вясна, вясна красна

АІМЭФ, ф. 20, воп. 74, ст. 22, № 17. Зап. А. С. Ліс у 1974 г. у в. Яцкава Валожынскага р. Мінскай вобл. ад А. Ёды. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

106. Вясна красна, што ты вынесла

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 19, сш. 1, л. 14. Зап. М. С. Шушкевіч у 1969 г. у в. Фядоры Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад М. Гунько, 1922 г. н.

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 29, сш. 3, л. 4, № 4. Зап. студ. Гродзенскага пед. ін-та І. Басюк у 1966 г. у Слоніміскім р. Гродзенскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 118, сш. 1, л. 48, № 40. Зап. В. М. Каламыцава ў 1976 г. у Лепельскім р. Віцебскай вобл.

107. Ой, вясна, вясна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 96, сш. 6, л. 21, № 11. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1975 г. у в. Рачэнь Любанскага р. Мінскай вобл. ад Аўдулі Ляўчэні, 1902 г. н. Мг ф. 20, воп. 75, ст. 21, № 17. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў. «Заклікалі вясну, дак гэта ўжо вазілі на бярозу да кідалі кастрыцу. Вечар рабілі, яечкі спякуць. Хоць і малыя, але ўжо збіраюцца ў кучу. Пелі «Вясна, што ты нам прынясла», — расказвае А. Ляўчэня.

Вар.: Булгаковский, с. 52, № 1. Зап. у Пінскім п. Мінскай губ.; Малевич, с. 27, № 4. Зап. у Слуцкім п. Мінскай губ.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 21, сш. 3, л. 68. Зап. О. Н. Цыбікава ў 1948 г. у Пружанскім р.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 39, сш. 1, л. 3. Зап. Л. М. Салавей і П. І. Каруза ў 1971 г. у Пастаўскім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 97, сш. 8, л. 75, № 43. Зап. студ. МДПІ ў 1975 г. у Любанскім р. Мінскай вобл.

108. Ой, вясна, вясна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 2, сш. 2, л. 44, № 41. Зап. А. С. Фядосік у 1968 г. у в. Трасцяно Хоцімскага р. Магілёўскай вобл. ад М. Е. Новікавай, 75 г.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 6, сш. 2, л. 9, № 1. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1968 г. у в. Белая Дуброва Касцюковіцкага р. Магілёўскай вобл. Спявачка Г. С. Гоманова, 55 г., расказала: «Ранняя вясной збіраюцца жанчыны і вясну гукаюць. Хлопцы пяюць з іншымі пажаданнямі:

Хлопцам па булке,
Дзеўкам па скулке».

109. Вясна, вясна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 153. Зап. М. П. Гваздзёў у 1961 г. у в. Прыбыткі Гомельскага р. і вобл. ад М. Міргарадскай, 47 г.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 70, сш. 2, л. 27; сш. 3, № 19. Зап. там жа Л. І. Павецьева і А. І. Гурскі.

110. Ай, вясна, вясна

АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 1 № 27. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1978 г. у в. Пятравічы Кармянскага р. Гомельскай вобл. ад А. Б. Медзвядзёвай, В. А. Багдановіч, Т. П. Медзвядзёвай. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Вар.: АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 22, № 42а. Зап. К. П. Кабашнікаў і І. І. Крук у 1978 г. у Чачэрскім р. Гомельскай вобл. Вар. канцоўкі:

Дзеўкі, расціце,
А хлопцы, дзярыце.

111. Вясна, вясна! Што ты нам прынясла?

Романов, II, с. 264, № 5. Зап. у Беліцы Гомельскага п. і губ.
Вар.: Романов, VIII, с. 146, Краснабудская вол.

112. Гэй, вясна, да гэі, красна

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 87, сш. 54, л. 2 адв., № 6. Зап. студ. Магілёўскага пед. ін-та А. А. Яроміч у 1970 г. у в. Цераблічы Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад Н. М. Шпакевіч, 1898 г. н.

Вар.: Захарава, с. 74, Столінскі р. Брэсцкай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 41, сш. 4, № 23. Зап. Г. А. Барташэвіч і К. Б. Кузняцова ў 1958 г. у Луцінецкім р. Брэсцкай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 62, сш. 12, л. 5, № 6. Зап. студ. МДПІ Е. У. Лапіцкая ў 1965 г. у Веткаўскім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 71, сш. 4, л. 6. Зап. А. Лісіцкі ў Лельчыцкім р. Гомельскай вобл.

113. Вясна, вясна, вясёначка

Елатаў, с. 15—16, № 8. Зап. В. І. Ялатаў у 1967 г. у в. Мяркулавічы Чачэрскага р. Гомельскай вобл. ад У. В. Цітовай, 50 г.

Вар.: АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 1, № 26; ст. 5, № 18. Зап. Г. А. Барташэвіч і Л. П. Барабанава ў 1978 г. у Кармянскім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 78, спр. 150, сш. 1, л. 83, № 103. Зап. К. П. Кабашнікаў і І. І. Крук у 1978 г. у Чачэрскім р. Гомельскай вобл.

114. Але ўжэ вясна, вясняначка

Бел. нар. песні, 1941, с. 84. Зап. Е. В. Гіпіус і Э. В. Эвальд у 1934 г. у в. Тонеж Тураўскага р. Палескай вобл. ад Д. К. Акуліч, 70 г. і Т. Ф. Вянгур, 65 г.

115. Вясна-вясенечка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 6, л. 18, № 15. Зап. Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Усце Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад В. І. Прымашкінай. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 71, № 15. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 3, л. 64, № 73. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у Бярэзінскім р. Мінскай вобл.

116. Ой, вясна мая, вясняначка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 98, сш. 1, л. 23. Зап. В. І. Скідан у 1975 г. у в. Дзяражачы Лоеўскага р. Гомельскай вобл. ад М. У. Шкляр, 1912 г. н. Мг ф. 20, воп. 75, ст. 58, № 17. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў.

Вар.: Романов, VIII, с. 144. Зап. П. П. Буднецкі ў Гомельскім п.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 3, спр. 27, сш. 1, л. 17 адв. Зап. Т. А. Андрушкевіч у 1963 г. у Жлобінскім р. Гомельскай вобл.

117. Ай, вясна мая й вясенечка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69а, сш. 4, л. 48. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Віркаў Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Т. Д. Фясько,

1910 г. н., В. Б. Лапко, 1909 г. н., А. В. Лапацінай, 1911 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 42, № 10. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

118. Прышла вясна-вясняначка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 70, сш. 4, л. 37. Зап. А. І. Гурскі ў 1961 г. у в. Дужнаўка Гомельскага р. і вобл. ад М. Б. Юрашкевіч, 1920 г. н.

Вар.: Романов, II, с. 263, № 2, № 4. Зап. у Гомельскім п. і Беліцы; Радченко, 1888, с. 2, № 2. Зап. З. Радчанка ў Гомельскім п.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 19, л. 15. Зап. І. С. Тулупаў у 1960 г. у Рэчыцкім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 157. Зап. М. П. Гваздзёў у 1961 г. у Рэчыцкім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 24, л. 26, № 1а. Зап. Я. П. Малішэўская ў 1961 г. у Чачэрскім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 73, сш. 1, л. 36, № 38. Зап. студ. Мазырскага пед. ін-та Т. Крывенькая ў 1973 г. у Ельскім р. Гомельскай вобл.

119. Да вясна, вясна, вясенечка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 4, л. 12, № 10. Зап. Л. М. Салавей і Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Зарэчча Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Г. Заяц, В. Філончык і С. Белакурскай. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 65, № 10. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

120. Ой, вясна, ой, вясна, ой, вясеначка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 128, сш. 6, л. 61, № 55. Зап. Л. П. Барабанава ў 1977 г. у в. Курганне Рагачоўскага р. Гомельскай вобл. ад П. А. Чыжовай, 1902 г. н. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 24, № 7. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

121. Ой, вясна, вясна, вясенечка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 133, сш. 2, л. 63, № 50. Зап. К. П. Кабашнікаў і І. І. Крук у 1977 г. у в. Станькава Рагачоўскага р. Гомельскай вобл. ад А. С. Каморнікавай. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 36, № 15. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

122. Вясеначка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 133, сш. 1, л. 31, № 22. Зап. К. П. Кабашнікаў і І. І. Крук у 1977 г. у в. Старое Сяло Рагачоўскага р. Гомельскай вобл. ад Х. М. Кавалёвай, 1913 г. н. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 34, № 22. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 74, сш. 5, л. 30. Зап. В. Р. Кушнарэнка ў 1973 г. у Рэчыцкім р. Гомельскай вобл.

123. Да вясна, вясна, вясеначка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69а, сш. 5, л. 41, № 35. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Басін Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Г. Р. Говаравай, 1901 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 45, № 3. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69а, сш. 4, л. 78, № 57. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у Клічаўскім р. Магілёўскай вобл.

124. Вясна й мая, вясеначка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 75, сш. 3, л. 23. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Папоўшчына Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад Н. Ц. Скуднай, 1891 г. н.

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 3, спр. 24, сш. 2, л. 2, № 1. Зап. Т. К. Лапаціна ў 1961 г. у Рэчыцкім р. Гомельскай вобл.

125. Вясна, вясняначка

АІМЭФ, ф. 2, воп. 60, ст. 14, № 2. Зап. Л. М. Фёдараў у 1960 г. у в. Тульгавічы Хойніцкага р. Гомельскай вобл. ад А. А. Пятроўскай. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

126. Ой, вясна красна, вясеначка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 91, сш. 2, л. 12, № 8. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1974 г. у в. Бычын Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад П. М. Аляшкевіч.

127. Вясна, вясна, вясеначка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 73, сш. 2, л. 23, № 23. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1973 г. у в. Баркалабава Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Т. В. Турынай, 1908 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 52, № 22. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 158. Зап. М. П. Гваздзёў у 1961 г. у Гомельскім р. і вобл.

128. Вясна, вясна, вясенечка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 74, сш. 1, л. 7, № 5. Зап. В. Р. Кушнарэнка ў 1973 г. у в. Баркалабава Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад У. Р. Барсуковай, 1907 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 79, № 5. Расшыфр мелодыю В. М. Каламыцава.

129. Вясна, вясна, вясняначка

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 73, сш. 2, л. 6, № 10. Зап. студ. Мазырскага пед. ін-та Н. Ліпская ў 1973 г.

130. Ой, вясна, вясна, вясенечка

Гілевіч, 1974, с. 120. Зап. В. Клімовіч у Бярэзінскім р. Мінскай вобл. ад М. Лычкоўскай.

131. Ой, вясна, вясна, вясеначка

АІМЭФ, ф. 2, воп. 63, ст. 49, № 4. Зап. Л. М. Фёдараў у 1963 г. у в. Завод Жлобінскага р. Гомельскай вобл. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 16, л. 20. Зап. Т. А. Андрушкевіч у 1960 г. у Жлобінскім р. Брэсцкай вобл.; АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 1, № 25. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1978 г. у Кармянскім р. Гомельскай вобл.

132. Ой, вясна, вясна, вясеначка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 133, сш. 3, л. 32, № 15. Зап. К. П. Кабашнікаў і І. І. Крук у 1977 г. у в. Лучын Рагачоўскага р. Гомельскай вобл. ад А. Н. Барысавай, К. П. Ворачкавай, В. Р. Агейчыкавай. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 37, № 6. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

133. Ой, вясна, вясна, вясеначка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 128, сш. 1, л. 45, № 28. Зап. Г. А. Барташэвіч і Л. П. Барабанова ў 1977 г. у в. Асмолавічы Рагачоўскага р. Гомельскай вобл. ад Н. І. Цішкавай, 1917 г. н., Н. Р. Цішкавай, 1893 г. н. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 27, № 28. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. Канцоўка тэксту:

У скрыпачкі.
А за ёй Прахор задраў хахол.

134. Вясна, вясна, вясняначка

Романов, VIII, с. 146. Зап. Л. Ткачэнка ў в. Дуброўка Краснабудскай вол.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 64, сш. 1, л. 19. Зап. А. С. Ліс у 1973 г. у Асіповіцкім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 13, № 11. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1978 г. у Чачэрскім р. Гомельскай вобл.

135. Вясна-вясняначка

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 32, сш. 21, л. 4, № 5. Зап. студ. Маладзечанскага настаўніцкага ін-та Л. А. Азадовіч у 1952 г. у г. п. Заслаўе Мінскай вобл. ад Т. Р. Галіцкай, 1905 г. н.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 154. Зап. М. П. Гваздзёў у 1961 г. у Гомельскім р. і вобл.

136. Ой, вясна, вясна, вясенечка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 4, л. 55, № 77. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Зарэчча Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Г. Абразевіч. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 66, № 14. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

137. Ах ты, вясна, ты ж вясеначка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69, сш. 2, л. 32, № 25. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Іскань Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад П. К. Кузьміновай і А. С. Ганчаровай. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 38, № 18. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

138. Вясна красна, лета цёплае

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 50, сш. 2, л. 37, № 33. Зап. М. Я. Грынблат у 1972 г. у в. Новы Пагост Міёрскага р. Віцебскай вобл. ад В. М. Смульткевіч, 59 г.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 57, сш. 4, л. 45, № 45. Зап. А. С. Ліс у 1972 г. у в. Стары Пагост Міёрскага р.; Гілевіч, 1974, с. 71, Пастаўскі р. Віцебскай вобл.; Гілевіч, 1973, с. 217, Бярэзінскі р. Мінскай вобл.

139. Вясна мая, вясняначка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 4, сш. 1, л. 7. Зап. А. С. Ліс у 1968 г. у в. Дуброўка Краснапольскага р. Магілёўскай вобл. ад Н. Сяргеевкі, 1926 г. н., М. Сыракваша, 1905 г. н.

140. Вясна мая вясёлая

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 70, сш. 7, л. 4, № 2. Зап. С. М. Міско і І. К. Цішчанка ў 1973 г. у в. Бяляціна Бабруйскага р. Магілёўскай вобл. ад Д. М. Бяспалай, 77 г. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 83, № 2 Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

Вар.: АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 13. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1978 г. у в. Нісімкавічы Чачэрскага р. Гомельскай вобл. ад А. А. Івашковай. Ідэнтычны толькі першы радок:

Вясна наша й вясёлая
Знесла яечка дзябёлае.
Дзеўкам па яечку,
Хлопцам па кіечку.

141. Ой, вясна мая вясёлая

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 129. Зап. М. П. Гваздзёў у 1961 г. у в. Азершчына Рэчыцкага р. Гомельскай вобл. ад Т. К. Лапацінай.

142. А вясна, вясна, вясеначка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 78, спр. 150, сш. 1, л. 7, № 4. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1978 г. у в. Кляпіна Кармянскага р. Гомельскай вобл. ад Е. А. Юдзянковай, 1905 г. н., А. В. Чураўцовай, 1911 г. н., Е. К. Лосевай, 1897 г. н., А. В. Волкавай, 1918 г. н.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 71, сш. 2, л. 2. Зап. В. І. Скідан у 1973 г. у в. Вялікі Бор Хойніцкага р. Гомельскай вобл. ад А. Я. Малянок. Песня — кантамінацыя. Другая частка яе:

— Чаго, Іванка, не жэнішся?
Ужо ж мышы грошы разнасілі,
Парабкі дзевак развазілі.
— Шчэ ж мае грошы й у кішэні,
Шчэ ж мая дзеўка й у бацьохны.

143. Ой, вясна, вясна вясёлая

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 71, сш. 2а, л. 83. Зап. В. І. Скідан у 1973 г. у в. Шкураты Брагінскага р. Гомельскай вобл. ад М. І. Давыдок.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 98, сш. 2, № 10. Зап. В. І. Скідан у 1964 г. у Брагінскім р. Гомельскай вобл.

144. Вясна наша вясёлая — гу!

М. Каршук о ў. Пахаванне стралы.— «Наш край», 1926, № 1 (4), с. 41. Зап. М. Каршукоў у в. Стаўбун Гомельскага п. Магілёўскай губ.

145. Ай, вясна-вясна, вясна севярыстая

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 89, сш. 3, л. 14. Зап. А. І. Гурскі ў 1964 г. у в. Пасад Сенненскага р. Віцебскай вобл. ад М. М. Круцік, 1916 г. н., Г. С. Аўфяронак, 1910 г. н.

146. А ў лесе, лесе

Гілевiч, 1973, с. 217. Зап. Г. Антановiч i iнш. у в. Дзмітравiчы Бярэзiнскага р. Мiнскай вобл. ад С. Градовiч.

147. Прыдзі, прыдзі, вясна

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 86, сш. 40, л. 6 адв., № 11. Зап. студ. Магілёўскага пед. iн-та В. В. Карабіновiч у 1972 г. у в. Барбароў Мазыўскага р. Гомельскай вобл. ад М. С. Васько, 86 г.

Вар.: Шейн, Матэрыялы, с. 127—128, № 128. Зап. наст. І. І. Аўсяец у Слонiмскiм п. Гродзенскай губ.

148. Сонейка на прыпечак скацілася

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 73, сш. 8, л. 28, № 39. Зап. студ. Мазыўскага пед. iн-та А. Шаройка ў 1973 г. у в. Стралінаў Хойніцкага р. Гомельскай вобл. ад Ю. В. Курленка, 50 г.

149. Дабравешчанiко святое

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 406, сш. 39, л. 6. Зап. В. М. Лаппо ў 1953 г. у в. Чорнае Дунілавіцкага р. Полацкай вобл. ад Г. Ф. Шыцько.

Вар.: Радченко, 1888, с. 29, № 79; Гілевiч, 1973, с. 263, Маладзечанскi р. Мiнскай вобл.

150. Ой ты, сонца, сонца краснае

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 64, сш. 2, л. 7. Зап. А. С. Ліс у 1973 г. у в. Крынкi Асіповіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Ф. Пiнчук.

151. Дзякуй богу, што вясна прыйшла

Чуркiн, 1949, с. 95, № 2. Зап. у Дзiсенскiм п. Віленскай губ.

Вар.: АТ 63, 11105—11129, № 1, 11111. Зап. наст. Ігуменскага вучылішча Іван Акулiч у Ігуменскай вол. Дзiсенскага п. Віленскай губ. (Рукапісны аддзел бiблiятэкі Вiльнюскага унiверсiтэта).

152. Я ж радзенька, што вясна прыйшла

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 31, сш. 8, л. 8, № 67. Зап. студ. Маладзечанскага пед. iн-та С. В. Белы ў 1950 г. у в. Сукліна Пліскага р. Полацкай вобл. ад М. С. Махальскай, 60 г.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 57, сш. 4, л. 37, № 37. Зап. А. С. Ліс у 1972 г. у Мiёрскiм р. Віцебскай вобл.

153. Вясна-маці, пусці гуляці

АІМЭФ, ф. 8, воп. 78, спр. 150, сш. 1, л. 30, № 45. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1978 г. у в. Малянік Кармянскага р. Гомельскай вобл. ад А. І. Сяргеевкі, 1891 г. н. «Як вясну клікалі».

154. Вясна красна к нам у госці прыйшла

АІМЭФ, ф. 20, воп. 72, ст. 26, № 32. Зап. студ. МДПІ С. І. Пятровіч у 1972 г. у в. Касенічы Крупскага р. Мінскай вобл. ад М. П. Пулькач, 1912 г. н. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

155. Ой, дай, божа, дробны дожджык

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 116, сш. 5, л. 72—73, № 58. Зап. Г. А. Барташэвіч і А. А. Рудаўская ў 1976 г. у в. Казлы Нясвіжскага р. Мінскай вобл. ад В. Д. Карловіч, 76 г. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 51, № 11. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў.

156. Да дай, божа, дробны дожджык

ЦДГА ЛітССР, ф. 1135, воп. 10, спр. 218, л. 3. Зап. у 1885 г. в. Пранчані Навагрудскага п. Мінскай губ.

157. А ехала вясна рызамі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 94, сш. 2, л. 15. Зап. М. П. Гваздзёў у 1965 г. у в. Бальшая Міцькаўшчына Аршанскага р. Віцебскай вобл. ад Д. І. Хахлянок, 60 г.

158. Жавароначкі, прыляціце

Анталогія, 1975, с. 30, № 11. Зап. Г. І. Цітовіч у 1948 г. у в. Ланская Маларыцкага р. Брэсцкай вобл. ад А. Алесік, 70 г. Да песні збіральнік дае тлумачэнне: «Вяснянка. Адна з тых песень, якімі калісьці беларускія дзяўчаты і маладзіцы клікалі жаданую вясну. У час выканання песні падкідвалі ўгору выпечаных з цеста жаўрукоў, а мужчыны «акампаніравалі» гэтаму магічнаму абраду на берасцяных пастухоўскіх трубах».

159. Жаваранак, ранняя птушэчка

Гілевіч, 1974, с. 68. Зап. Н. Лабуда ў в. Бакуны Пружанскага р. Брэсцкай вобл. ад Пстыга.

160. Ой ты, жаваронку, ранняя пташка

АІМЭФ, ф. 13, воп. 8, спр. 3, сш. 10, л. 3. Зап. студ. Брэсцкага пед. ін-та Каўпак.

161. Вясна красна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 133, сш. 1, л. 12, № 10. Зап. К. П. Кабашнікаў і І. І. Крук у 1977 г. у в. Старое Сяло Рагачоўскага р. Гомельскай вобл. ад А. Ф. Маслянкавай, 1902 г. н. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 34, № 10. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «Гуканне вясны».

162. Ой, памажы, божа, Юр'я заклікаці

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 81, сш. 41, л. 17, № 22. Зап. студ. МДПІ С. І. Мікша ў 1974 г. у в. Белазоўцы Іўеўскага р. Гродзенскай вобл. ад М. А. Вельб, 1907 г. н.

163. Юр'я, устань рана

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 40, сш. 5, л. 11. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1971 г. у в. Закор'е Браслаўскага р. Віцебскай вобл. ад М. І. Лаўрыновіч. Мг ф. 20, воп. 71, ст. 8, № 32. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

Вар.: АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 49, № 13; ст. 50, № 38; ст. 50, № 19; ст. 51, № 2. Чатыры тэксты зап. А. С. Ліс у 1978 г. у Іўеўскім р. Гродзенскай вобл.

164. Юр'я, устань рана

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 42, сш. 1, л. 20. Зап. А. С. Емяльянаў у 1971 г. у в. Кураполле Пастаўскага р. Віцебскай вобл. ад Ф. П. Пронькі, 58 г. Мг ф. 20, воп. 71, ст. 22, № 9. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

165. Юрай, Юрай, ўставай рана

АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 50, № 4. Зап. А. С. Ліс у 1978 г. у в. Ягадзень Іўеўскага р. Гродзенскай вобл. ад Т. Боцькі.

166. Юры, уставай рана

Шырма, III, с. 112, № 64. Зап. Р. Р. Шырма ў 1953 г. у г. Мінску ад Максіма Лужаніна.

167. Юр'я, устань рана

Гілевіч, 1974, с. 126. Зап. Г. Сікора ў в. Малыя Алашкі Пастаўскага р. Віцебскай вобл. ад Анэлі Сікоры, 86 г.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 48, сш. 1, л. 61, № 63. Зап. В. І. Скідан у 1971 г. у в. Косаўшчына Пастаўскага р. Віцебскай вобл. ад З. Л. Стахоўскай. Вар. канцоўкі:

Юр'я, адамкні зямлю,
Юр'я, пусці расу.
Юр'я, для конікаў,
Юр'я, для ўсіх скатоў.

168. Ты, Юр'я, свенты ключнік

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 82, сш. 2, л. 10. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1963 г. у в. Лохаўшчына Маладзечанскага р. Мінскай вобл. ад Е. С. Сымановіч, 40 г.

Вар.: Юл. Крачковскій. Народное празднование Юрьева дня в Западной России.— «Виленский вестник», 1872, № 12. (Зап. у Мінскай губ.).

169. Юр'я! Вечар добры, Юр'я!

Саугоўска, с. 40—41, № 22. Зап. праф. Бр. Руткоўскі ў Свянцянскім п. Заўвага да песні: «Песня вясення. Дзяўчаты падзяляюцца на 2 хоры, спяваюць песню вечарам, па захаду сонца, 23 кветня».

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 47, сш. 8, с. 7, № 9. Зап. студ. Младзечанскага настаўніцкага ін-та А. Л. Нікіпяровіч у 1952 г. у Пастаўскім р. Віцебскай вобл.

170. Юр'я, падай ключы

АІМЭФ, ф. 2, воп. 70, ст. 98, № 4. Зап. Л. М. Фёдараў у 1970 г. у в. Чучаліца Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад А. М. Барыс, 65 г. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

Вар.: РГО, разрад 4, спр. 11, л. 6, 7. Зап. у XIX ст. у маёнтку Мацковічы Свянцянскага п. Віленскай губ.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 64, сш. 2, л. 49. Зап. А. І. Гурскі ў 1961 г. у Мядзельскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 46, сш. 1, л. 27. Зап. А. І. Гурскі ў 1971 г. у Пастаўскім р. Віцебскай вобл.

171. І матка Юр'я клікала, гэі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 116, сш. 5, л. 71, № 57. Зап. Г. А. Барташэвіч і А. А. Рудаўская ў 1976 г. у в. Казлы Нясвіжскага р. Мінскай вобл. ад В. Д. Карловіч, 76 г. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 51, № 51, № 10. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў.

Вар.: Архіў БАН СССР, ф. 104, воп. 1, спр. 134. Зап. Восіп Сівера ў Пружанскім п.; РГО, разрад 4, воп. 1, спр. 13, л. 1. Зап. у м. Валожын Ашмянскага п. Віленскай губ.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 104, сш. 2, л. 10. Зап. А. С. Ліс у 1966 г. у Пастаўскім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 35, сш. 1, л. 51. Зап. М. С. Шушкевіч у 1970 г. у Астравецкім р. Гродзенскай вобл.; АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 50, № 11, № 29; ст. 51, № 15. Зап. А. С. Ліс у 1978 г. у Іўеўскім р. Гродзенскай вобл.

172. Юр'я бога клікала

Fedegowski, с. 702, № 1646. Зап. М. Федароўскі ля Шчучына Лідскага п. «Спяваюць гаспадару».

173. Ой, Юр, Юр, Юр, Юры

Fedegowski, с. 695, № 1621. Зап. М. Федароўскі ў в. Шчаснавічы Слуцкага п. ад Анэлі Масалёвай.

174. Юрай матку кліча

Шырма, III, с. 103, № 58. Зап. Р. Р. Шырма ў 1946 г. у Іўеўскім р. Гродзенскай вобл. ад Уладзіміра Урбановіча.

Вар.: Мажэйка, с. 202, № 44. Зап. З. Я. Мажэйка ў Лельчыцкім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 88, сш. 1, л. 26, № 25. Зап. І. К. Цішчанка ў 1964 г. у Гарадоцкім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 98, сш. 3, № 58. Зап. В. І. Скідан у 1964 г. у Мазырскім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 107, сш. 1, л. 63. Зап. А. А. Шамак у 1975 г. у Чэрвеньскім р. Мінскай вобл.

175. Юр'ева матка папала цялятка

Шырма, III, с. 108, № 61. Зап. Р. Р. Шырма ў 1929 г. у в. Пясчанікі каля Гарадка Беластоцкага п. ад Язэпа Грэся. «Юраўскі карагод».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 82, сш. 4, л. 10. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1963 г. у Мядзельскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 27, сш. 14, л. 43. Зап. Н. М. Буйніцкая ў 1966 г. у Мастоўскім р. Гродзенскай вобл.

176. Юр'ева матка упроч пашла

Fedegowski, с. 702, № 1649. Зап. М. Федароўскі ля Шчучына Лідскага п.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 83, сш. 2, л. 19, № 51. Зап. В. М. Іваноўская ў 1963 г. у Мядзельскім р. Мінскай вобл.; Fedegowski, с. 696, № 1625. Зап. М. Федароўскі ў в. Студзераўшчына Слонімскага п. ад Таклюсі Ткачучышкі. Вар. канцоўкі:

Да выпусціці травіцу,
Да выпусціці кветачке,
Да вясёлыя пташачке.
Будуць рваць дзевачкі кветачке,
Будуць віці вяночкі,
Будуць хадзіці ў таночкі.

177. Юр'ева маці

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 406, сш. 51, л. 7. Зап. Г. Ф. Румоўская ў 1952 г. у в. Гарадзея Пліскага р. Полацкай вобл. ад М. Ф. Балай.

178. А Юр'ева матка каля рэчкі хадзіла

А. Шлюбскі. Год збірання фальклорнага матэрыялу.—«Наш край», 1927, № 2 (17), с. 12. Зап. наст. Аўген Галадкоўскі ў Быхаўскім р. Магілёўскай акругі.

Вар.: Архіў БАН СССР, ф. 104, воп. 1, спр. 203, с. 11. Зап. І. Заяц і І. Сасновіч у Даўжанскай вол. Ігуменскага п.; Бессонов, с. 22, № 33.

179. А Юр'ева маці

Бессонов, с. 22, № 32.

180. А сягоння Ягоры

Романов, VIII, с. 183. Зап. у в. Вузкае Веліжскага п. Віцебскай губ.

181. На Юр'я расу бычка напасу

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 106, сш. 1, л. 98. Зап. А. С. Ліс у 1975 г. у в. Ленкаўшчына Маладзечанскага р. Мінскай вобл. ад Макрыны і Агаты Сергіевіч. Мг ф. 20, воп. 74, ст. 59, № 7. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

Вар.: Гілевіч, 1974, с. 126—127. Зап. у Вілейскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 83, сш. 5, л. 16, № 15. Зап. В. М. Іваноўская ў 1963 г. у Смаргонскім р. Гродзенскай вобл.

182. Юр'я, Юр'я

Бессонов, с 23, № 34.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 83, сш. 1, л. 16, № 12. Зап. В. М. Іваноўская ў 1963 г. у Маладзечанскім р. Мінскай вобл.

183. Ой, выйду я на вулачку, бычкі бушуюць

Сzczot, с. 2—3, № 2; тое ж: Шейн, Песни, с. 124—125, № 176.

Вар.: Шырма, III, с. 111, № 63. Зап. Р. Р. Шырма ў 1953 г. у Мінску ад М. Лужаніна. «Песня з Палесся». — Заўвага Р. Р. Шырмы.

184. Юр'я, Юр'я па полі ходзіць

Анталогія, 1975, с. 48, № 22. Зап. З. Мажэйка ў 1962 г. у в. Зачэпічы Дзятлаўскага р. Гродзенскай вобл. ад К. Пышко, 52 г.

Вар.: Архіў БАН СССР, ф. 104, воп. 1, спр. 124, с. 11. Зап. А. Арцышэвіч у Сакольскім п. Да песні заўвага: «Гэту песню пяюць сялянкі, седзячы на прызбах, пачынаючы за тыдзень да 23 красавіка. Пасля 23 красавіка яна ўжо не спяваецца»; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 5, сш. 5, л. 16—17. Зап. студ. Гродзенскага пед. ін-та Г. Я. Гурыкава ў 1964 г. у Лідскім р. Гродзенскай вобл.

185. На святога Юр'я была баба дурнем

Шейн, Материалы, с. 171, № 159. Зап. вуч. Слуцкай гімназіі Я. Конаць у Слуцкім п. Мінскай губ.

186. Зарадзі, божа, жыта

Елатаў, с. 8, № 3. Зап. В. І. Ялатаў у 1957 г. у в. Доўгае Жалудоўскага р. Гродзенскай вобл. ад Т. В. Місевіч, 47 г.; тое ж: АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 29, № 2. Зап. Э. Н. Ледаховіч у 1958 г. там жа.

187. Зарадзі, божа, жыта

Малевіч, с. 26, № 3. Зап. у в. Малева Слуцкага п. Мінскай губ.

188. Радзі, божа, жыта

Gloger, с. 493. Зап. М. Федароўскі ў Хільчыцах. «Юраўская, гаспадару».

189. Святое Юр'е, дзе было?

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 27, сш. 14, л. 39—41. Зап. Н. М. Буйніцкая ў 1966 г. у в. Маскалі Мастоўскага р. Гродзенскай вобл. ад М. В. Баклагі, 60 г.

190. Павядзем Юр'е да бору

Захарава, с. 76. Зап. Р. Яраслаўцава і В. Калітуха ў 1969 г. у в. Мінічы Ляхавіцкага р. Брэсцкай вобл. ад М. В. Вялічкі.

191. Ой, да бору, Юр'я, да бору

Захарава, с. 76. Зап. Р. Яраслаўцава, Н. Рымарова ў 1969 г. у в. Востраў Ляхавіцкага р. Брэсцкай вобл. ад Ф. П. Петрашэвіч.

192. Ішлі дзяўке кучкаю

Fedegowski, с. 703, № 1651. Зап. М. Федароўскі ля Шчучына Лідскага п. ад Эмількі Казловай.

Вар.: там жа, с. 695, № 1623; с. 699, № 1635. Зап. М. Федароўскі ў Слоніўскім і Лідскім п.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 57, сш. 1, л. 19. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1960 г. у Стаўбцоўскім р. Мінскай вобл.

193. Дзе ты, Юр'е, ўрасіўся?

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 40а, сш. 1, л. 4. Зап. А. Клышка ў 1959 г. у в. Доргішкі Ашмянскага р. Маладзечанскай вобл. ад С. Т. Янушкевіч, 85 г.

Вар.: Gloger, с. 493. Зап. М. Федароўскі ў Хільчыцах; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 82, сш. 1, л. 36. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1963 г. у Ашмянскім р. Гродзенскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 27, сш. 5, л. 18. Зап. Я. В. Вашкель у 1965 г. у Ашмянскім р. Гродзенскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 29, сш. 5, л. 8, № 7. Зап. Ч. Н. Дзявульскі ў 1966 г. у Шчучынскім р. Гродзенскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 107, сш. 2, л. 5, № 3. Зап. Л. І. Павецьева ў 1967 г. у Шклоўскім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 99а, сш. 1, л. 13, № 9. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у Слуцкім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 108, сш. 1, л. 32. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1975 г. у Чэрвеньскім р. Мінскай вобл.

194. Дзе ты, Юрка, разліўся

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 78, сш. 4, л. 16, № 14. Зап. М. П. Гваздзеў у 1963 г. у в. Крэва Смаргонскага р. Гродзенскай вобл. ад Н. Сакалоўскай, 58 г.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 78, сш. 4, л. 16, № 15. Зап. М. П. Гваздзеў у 1963 г. там жа; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 84а, сш. 3, л. 45. Зап. А. С. Ліс у 1963 г. у Смаргонскім р. Гродзенскай вобл.

195. А ты, Юр'я, Мікола

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 89, сш. 3, л. 37, № 54. Зап. В. І. Скідан у 1974 г. у в. Забрэззе Валожынскага р. Мінскай вобл. ад М. І. Балдоўскай. Мг ф. 20, воп. 74, ст. 48, № 12. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

Вар.: Шырма, III, с. 110. Зап. Р. Р. Шырма ў 1934 г. у Валожынскім р.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 112, сш. 3, л. 1. Зап. Т. Гнілазуб у 1960 г. у Маладзечанскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 80, сш. 4, л. 1. Зап. Г. А. Барташэвіч і К. Б. Кузняцова ў 1963 г. у Маладзечанскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 79, сш. 1, л. 8. Зап. А. І. Гурскі і Л. І. Павецьева ў 1963 г. у Маладзечанскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 83, сш. 6, л. 10, № 17. Зап. В. М. Іваноўская ў 1963 г. у Смаргонскім р. Гродзенскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 84а, сш. 1, л. 6. Зап. А. С. Ліс у 1963 г. у Маладзечанскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 88, сш. 1, л. 28, № 27. Зап.

І. К. Цішчанка ў 1964 г. у Гарадоцкім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 85, сш. 2, л. 10; спр. 86, сш. 1, л. 26, № 26. Зап. А. І. Гурскі і А. С. Фядосік у 1974 г. у Валожынскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 106, сш. 1, л. 97. Зап. А. С. Ліс у 1975 г. у Маладзечанскім р. Мінскай вобл.

196. Юр'е, Мікола

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 27, сш. 2, л. 39. Зап. А. С. Ліс у 1970 г. у в. Якеляўшчызна Смаргонскага р. Гродзенскай вобл. ад Ядзвігі Шымановіч, 1902 г. н.

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 12, сш. 3, л. 3. Зап. вучні 5-га класа Лоскай школы ў Валожынскім р. Мінскай вобл.

197. Разгуляўся Юр'еў конь

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 24, сш. 6а, л. 37, № 18. Зап. студ. БДУ Г. І. Яблонская ў в. Пенькаўшчына Валожынскага р. Мінскай вобл. ад А. І. Яблонскай, 1914 г. н.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 82, сш. 2, л. 8. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1963 г. у в. Лохаўшчына Маладзечанскага р. Мінскай вобл. Вар. мае разгорнуты пачатак:

На вуліцы, на вуліцы,
На зялёненькай мураўцы
Разгуляўся сівы конь...

Яшчэ вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 79, сш. 2, л. 4. Зап. А. Г. Гурскі ў 1963 г. у Глыбоцкім р. Віцебскай вобл.

198. Божа мой, разгуляўся Юр'еў конь

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 117, сш. 8, л. 4, № 2. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1976 г. у в. Карабы Ашмянскага р. Гродзенскай вобл. ад В. А. Гаўрыловіч, 1914 г. н. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 56, № 4. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў.

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 57, сш. 2, л. 3, № 5. Зап. студ. МДПІ Л. М. Стэльмах у 1962 г. у Валожынскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 75, сш. 7, № 1. Зап. студ. МДПІ Я. Курыла ў 1973 г. у Мядзельскім р. Мінскай вобл.

199. Разгуляўся Юр'еў конь

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 1, л. 20, № 14. Зап. А. І. Гурскі ў 1974 г. у в. Дарагунь Валожынскага р. Мінскай вобл. ад Анастасіі Бацяні, 72 г. Мг ф. 20, воп. 74, ст. 56, № 14. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

Вар.: Czeczot, с. 3, № 3; тое ж: Шейн, Песни, с. 125, № 177; Бессонов, с. 23, № 35; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 406, сш. 51, л. 8. Зап. Г. Ф. Румоўская ў 1952 г. у Полацкім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 27, сш. 5, л. 19. Зап. Я. В. Вашкель у 1965 г. у Ашмянскім р. Гродзенскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 30, сш. 15, л. 11, № 9а. Зап. Г. А. Ушацкая ў 1967 г. у Валожынскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 86, сш. 1, л. 6, № 3. Зап. А. С. Фядосік у 1974 г. у г. Валожыне Мінскай вобл.

200. Разгуляўся Юр'еў конь

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 81, сш. 2, л. 40. Зап. С. Т. Бахмет у 1974 г. у в. Сакаўшчына Валожынскага р. Мінскай вобл. ад А. Ф. Еды, 74 г. Мг ф. 20, воп. 74, ст. 53, № 11. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

201. Разыграўся Юр'еў конь

Романов, VIII, с. 182. Зап. у в. Вузкае Веліжскага п. Віцебскай губ. Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 84а, сш. 1, л. 21. Зап. А. С. Ліс у 1963 г. у Маладзечанскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 99а, сш. 4, л. 18, № ба. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у Слуцкім р. Мінскай вобл.

202. Загарэўся сыры бор

Шырма, III, с. 104, № 59. Зап. Р. Р. Шырма ў 1929 г. у в. Тумкі Свянцянскага п. ад Альбіна Стаповіча.

Вар.: Federowski, с. 694, № 1620. Зап. М. Федароўскі ў Слуцкім п.; Gloger, с. 498. Зап. М. Федароўскі ў Хільчыцах. «Юраўская. Хлопцам альбо дзеўкам»; Шырма, III, с. 23, № 11. Зап. Р. Р. Шырма ў 1940 г. у Пружанскім р. Брэсцкай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 83, сш. 2, л. 16, № 16. Зап. А. С. Ліс у 1974 г. у Валожынскім р. Мінскай вобл.

203. Ляцеў бабёр чараз двор

Романов, VIII, с. 188. Зап. у в. Дубіны Ашмянскага п. ад сялянкі О. Радыны.

Вар.: Романов, VIII, с. 188. Зап. у Ашмянскім п.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 80, сш. 4, л. 3; спр. 79, сш. 3, л. 28. Зап. К. Б. Кузняцова і Л. І. Павецьева ў 1963 г. у Маладзечанскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 88, сш. 1, л. 20. Зап. І. К. Цішчанка ў 1964 г. у Гарадоцкім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 27, сш. 5, л. 19—20. Зап. Я. В. Вашкель у 1965 г. у Ашмянскім р. Гродзенскай вобл. (тэкст амаль ідэнтычны з прыведзеным); АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 106, сш. 1, л. 99. Зап. А. С. Ліс у 1975 г. у Маладзечанскім р. Мінскай вобл.

204. Яловае карыта поўна вадой наліта

Романов, VIII, с. 188. Зап. у в. Дубіны Ашмянскага п. ад сялянкі О. Радыны.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 86, сш. 1, л. 7, № 4. Зап. А. С. Фядосік у 1974 г. у г. Валожыне Мінскай вобл.

205. Юрайка, Юрайка, ці зелена мураўка?

Архіў БАН СССР, ф. 104, воп. 1, спр. 325, л. 70. Зап. у XIX ст. у в. Бранаў Слуцкай вол. ад Васіля Пятровіча.

206. Юра барадаты

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 39, сш. 1, л. 39—40. Зап. Л. М. Салавей і П. І. Каруза ў 1971 г. у в. Груздава Пастаўскага р. Віцебскай вобл. ад М. М. Казлоўскай, 1911 г. н.

«Спяваюць дзяўчаты, якія ходзяць кругам, пабраўшыся за рукі. «Ружа» — у сярэдзіне круга, «Юра» — за кругам. Пры словах «Я сад парубаю» Юра кідаецца на круг, каб ухапіць «Ружу». Дзяўчаты не пускаюць. Калі «Ружа» саплена, гульба пачынаецца спачатку ўжо з новымі салістамі». — Тлумачэнне збіральнікаў.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 78, сш. 5, л. 17, № 64. Зап. М. П. Гваздзёў у 1963 г. у в. Селяткі Мядзельскага р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 82, сш. 3, л. 8. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1963 г. у в. Сырмеж Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад М. М. Драгун. «Спявалі на Юр'я. Кожны вечар маладзёж збіралася ля жыта і спявалі». — Заўвага спявачкі. Вар. канцоўкі:

Тынам затынёна,
Вадой запушчона.
Я й тын паламаю,
Ваду ў Дунай спушчу,
Розу к сабе вазьму.

207. Юра нежанаты

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 67, сш. 2, л. 3, № 4. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1961 г. у в. Блізнікі Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад А. Г. Смятанкі, 1901 г. н.

208. Ой, Юр'я, Юр'я

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 98, сш. 1, л. 93, № 51. Зап. В. І. Скідан у 1975 г. у в. Маканавічы Рэчыцкага р. Гомельскай вобл. ад Г. Ф. Хмяльніцкай, 1902 г. н., Е. М. Прыходзькі, 1910 г. н., Г. К. Прыходзькі. Мг ф. 20, воп. 75, ст. 57, № 27. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў.

У в. Веляцін Хойніцкага р. Гомельскай вобл. існаваў наступны звычай на Юр'я: «Вясной на Юр'я дзяўчаты бяруць куль саломы і паляць над вадой спяваючы:

Не стой, Юр'я, над вадой,
Не трасі барадой».

(АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 34, сш. 1, л. 24. Зап. Я. А. Васілеўская ў 1950 г.)

Вар.: Fedegowski, с. 695, № 1622. Зап. М. Федароўскі ў в. Кадчыцы Навагрудскага п. ад Захара Скабёлкі. «На Юр'я няма ніякіх святкаванняў, толькі моладзь спявае гэтую песню». — Заўвага М. Федароўскага.

209. Шчыр бор пагараіць

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 39, сш. 1, л. 3. Зап. Л. М. Салавей і П. І. Каруза ў 1971 г. у в. Груздава Пастаўскага р. Віцебскай вобл. ад М. М. Казлоўскай, 1911 г. н. Расшыфр. мелодыю П. І. Каруза. «Вяснушчая (Юра)».

210. Юр'я, сыры бор гарыць!

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 48, сш. 21, л. 4, № 4. Зап. К. А. Папок у 1953 г. у в. Краскі Пастаўскага р. Віцебскай вобл. ад М. А. Мазальскай, 1875 г. н.

211. Ой, ты, Юрка, не ваюй

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 33, сш. 2, л. 15, № 12. Зап. К. П. Кабашнікаў і Г. А. Барташэвіч у 1970 г. у в. Міхалішкі Астравецкага р. Гро-

дзенскай вобл. ад Ю. С. Пагады, 1917 г. н. Мг ф. 20, воп. 70, ст. 3, № 15. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

Вар.: АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 51, № 16. Зап. А. С. Ліс у 1978 г. у в. Пуцэвічы Іўеўскага р. Гродзенскай вобл. ад М. Матусевіч і В. Сакановіч. На жаль, песня не ўся:

Заказалі Юр'ю на ваенку,
Юр'ява вайна, ва Юр'ява (пасля кожнага радка).
Німа ў Юр'і ні коніка,
Німа ў Юр'і ні боцікаў,
Німа ў Юр'і ні шапачкі.
Пашоў Юр'я да бацюшкі:
— Ты бацюшка мой родненькі,
Да пазычы да коніка,
Да пазычы мне шапачкі.
— Да пазычу, табе трэба...

212. Было у Юры тры дачкі

ЦГАЛІ, ф. 1429, воп. 1, спр. 9, л. 173. Зап. А. Валевіч у 1936 г. у в. Жорнаўка Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад Н. Цішкевіч, 18 г.

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 80, сш. 22, л. 3. Зап. студ. МДПІ А. С. Дылейка ў 1974 г. у Талачынскім р. Віцебскай вобл. «Мікольшчына».

213. А што ў лесе

Гарэцкі, Ягораў, с. 69—70, № 159. Тэкст зап. М. Гарэцкі, мелодыю А. Ягораў у 1926 г. у в. Багацькаўка Мсціслаўскага р. Аршанскай акругі ад Прасі Гарэцкай, 66 г. «Вясну гукаюць».

Вар.: Шейн, Матэрыялы, с. 172—173, № 161. Зап. у Чавуцкім п. Магілёўскай губ.

ТРАЕЦКІЯ ПЕСНІ

214. Пойдзем, дзевачкі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 106, сш. 2, л. 14—15, № 5. Зап. М. Я. Грынблат у 1967 г. у в. Каўшова Мсціслаўскага р. Магілёўскай вобл. ад С. П. Вяркевай, 1898 г. н.

Вар.: ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 3, № 3. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Акуліны. «Вясновыя песні. Як вянкi завіваюць. Вянкi завіваюць на Духа. Бяруць гарэцкі, у бярэзнік ідуць. Дзве вершаліны бяроз на тыдзень звязваюць. Развіваюць праз тыдзень». — Заўвага М. Ю. Зубава: Добровольский, с. 185, № 3, Данькава, Смаленскі п.; с. 186, № 4, Данькава, Смаленскі п.; с. 186, № 5, Духаўшчынскі п.; с. 186, № 7, Духаўшчынскі п.

215. Шумела, гарэла асіна

ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 5, № 5; ноты — спр. 3, № 75. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Акуліны. «Веснавал, як вянкi завіваюць».

216. Гукала бяроза дзевачак ў лес іціць

Дембовецкый, с. 495. «На тройцу, на духаў дзень».
Вар.: Добровольскый, с. 193—194, № 18, Данькава, Смаленскі п.; с. 191, № 14, Рудня, Ельшынскі п.

217. Хадзіце, дзевачкі, у лес гуляці

Шейн, Песни, с. 125, № 178. Зап. А. Ф. Лісоўская ў першай палове XIX ст. у Быхаўскім п. Магілёўскай губ.

218. Пойдзем, дзевачкі

Шейн, Материалы, с. 185—186, № 178; тое ж: З. Бядуля. «Сёмуха» — «Рунь», Мінск, 1920, № 4, с. 6—8.

Вар.: Шейн, Материалы, с. 186, № 178. Зап. П. В. Шэйн у Духаўшчынскім п.; с. 192, № 192; Дембовецкый, с. 515, з наступным апісаннем: «Апоўдні дзеўкі ідуць у лес, частуюцца, потым завіваюць вянкi. Кожная выбірае дзве невялікія бярозкі, звязвае іх вяршочкі разам і, праходзячы пад імі, п'е гэту песню»; Рубец, с. 31, з апісаннем: «Як толькі паабедалі, дзеўкі гуртам ідуць у бярэзнік завіваюць вянкi, узяўшы з сабою яек, сала на яешню, і па дарозе пяюць, «каб усім было чутна», а каторая не паспела выйсці з хаты — «няхай даганяе»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 106, сш. 2, л. 14—15, № 5; сш. 3, л. 29—30, № 12. Абодва вар. зап. М. Я. Грынблат у 1967 г. у Мсціслаўскім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 4, сш. 1, л. 47. Зап. А. С. Ліс у 1968 г. у Касцюковіцкім р. Магілёўскай вобл.

219. Ай, не радуйся, зялён дуб

ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 4, № 4; ноты — спр. 3, № 75. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Акуліны. «Вясновая, як вянкi завіваюць».

220. Ты не радуйся, зелен дуб!

Гарэцкі, Ягораў, с. 85, № 188. Зап. М. Гарэцкі, мелодыю А. Ягораў у 1926 г. у в. Багацькаўка Мсціслаўскага р. Аршанскай акругі ад Прасі Гарэцкай. «Як бярозкі завіваюць».

221. Радуйся, бяроза, што дзеўкі ідуць

Шейн, Материалы, с. 188, № 184. Зап. С. М. Рачынская ў Парыцкім п. Смаленскай губ.

222. Ну, не радуйся ты, дубняк, кленнік

Шейн, Материалы, с. 189—190, № 186.

223. Не радуйся, клён да ясення

Шейн, Материалы, с. 186—187, № 180.
Вар.: Добровольскый, с. 192, № 16а, Смаленскі п.; с. 193, № 16в, Данькава, Смаленскі п.; с. 191, № 12, Духаўшчынскі п.; с. 193—194, № 18, Данькава, Смаленскі п.

224. Уж ты не радуйся, клён-дзерава

Шейн, Материалы, с. 188, № 183. Зап. П. В. Шэйн у Духаўшчынскім п. Смаленскай губ. ад дваровай.

225. Ой, выйду ж я на вуліцу

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 40, сш. 4, л. 42. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1971 г. у в. Закор'е Браслаўскага р. Віцебскай вобл. ад М. І. Лаўрыновіч. «Пры палатне». Мг ф. 20, воп. 71, ст. 8, № 17. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

226. Вы кумачкі-галубачкі, сястрыцы мае

Гарэцкі, Ягораў, с. 87, № 190. Зап. М. Гарэцкі, мелодыю А. Ягораў у в. Багацькаўка Мсціслаўскага р. Аршанскай акругі ад Прасі Гарэцкай, 66 г.

Песня мае працяг:

Было ў мяне два пярсцёнкі — па століку пакаціліся,
Было ў мяне два міленькіх — на Украіну пакруціліся...
Круціцесья-вярціцесья на сваё безгалоўе,
Будзіць ў мяне трэці-лепшы на маё здароўе.

Як адзначылі збіральнікі, ён спяваецца на другую мелодыю. Відаць, гэта варыянт або частка іншай песні.

227. За рэчкаю, за быстраю

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 10, сш. 1, л. 31—33, № 21. Зап. Г. А. Барташэвіч і Л. М. Салавей у 1968 г. у в. Палуж-1 Краснапольскага р. Магілёўскай вобл. ад А. В. Бліннікавай, М. А. Ляшчовай, Г. С. Шчарбак, А. М. Палятаевай. «Вясна. Галоўная песня, як вянкi завіваюць». Мг ф. 20, воп. 68, ст. 6, № 11. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

Вар.: Дембовецкі, с. 516, № 2. «Духаў дзень. Падышоўшы да рэчкі, кідаюць вянкi, варожаць. На Пятра развіваюць бярозкі ў лесе, баяцца, каб дрэва не праклінала за тое, што не развілі».

Іншыя вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 81, сш. 4, л. 3. Зап. І. К. Цішчанка ў 1963 г. у Слоніўскім р. Гродзенскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 9, сш. 2, л. 25. Зап. М. М. Казлоўская ў 1968 г. у Клімавіцкім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 7, сш. 1, л. 4, № 5; спр. 8, сш. 1, л. 18. Зап. В. І. Скідан і А. І. Гурскі ў Краснапольскім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 1, сш. 1, л. 25—27. Зап. М. Я. Грынблат у 1968 г. у Касцюковіцкім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 64, сш. 1, л. 7. Зап. А. С. Ліс у 1973 г. у Асіповіцкім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 64, сш. 24, л. 7; сш. 38, л. 5. Зап. студ. МДПІ Д. Р. Рубіна і Я. І. Кастэцкая ў Глускім р. Магілёўскай вобл. і Дзяржынскім р. Мінскай вобл.

228. А кумачкі-галубачкі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 3, сш. 1, л. 46. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1968 г. у в. Белая Дуброва Касцюковіцкага р. Мінскай вобл. ад В. С. Яррэмавай, 1891 г. н.

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 18, сш. 5, л. 30—31, № 27. Даслаў І. Д. Маскалёў у 1966 г. з г. Касцюковічы Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 10, сш. 3, л. 33, № 31. Зап. Л. М. Салавей у 1968 г. у Хоцімскім р. Магілёўскай вобл.

229. Да вы кумушкі, вы галубушкі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 51, сш. 4, л. 37—39. Зап. А. І. Гурскі ў 1960 г. у в. Гольчыцы Слуцкага р. Мінскай вобл. ад Д. Д. Захар'евай, 1914 г. н.

230. Запей, запей, саловушка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 11, сш. 1, л. 1. Зап. М. С. Шушкевіч у 1968 г. у в. Горы Краснапольскага р. Магілёўскай вобл. ад старых жанчып. «Як вянкi завіваюць, духаўская».

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 12, сш. 4, л. 22. Зап. студ. БДУ М. М. Аўхімовіч у 1967 г. у Крупскім р. Мінскай вобл.

231. Ну-тка, кума, пакумімся!

Шейн, Матэрыялы, с. 192, № 194. Зап. С. Н. Рачынская ў Парэцкім п. Смаленскай губ.

232. І куміліся, і любіліся

Рубец, с. 33. «Тройца. Пад бубен выконваюць вядомы танец казачок. Дзяўчаты скачуць і ў той жа час прыпяваюць».

233. Выхвалялася бяроза

Дембовецкі, с. 515, № 1. «Духаў дзень. Вянкi кладуць на галовы і, ідучы да ракі, пяюць гэту песню».

234. А наш Іванька панок быў

ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 18, № 17, ноты — спр. 3, № 77. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Марыны. «Вясновая (пасля вялікадня)».

235. Валялём! Да на вуліцы ярловіца, валялём!

Сербов, с. 141—142, № 1. Зап. І. А. Сербаў у 1911 г. у в. Жыцін Бабруйскага п. ад П. Жыцінкі, 45 г. «Дзеўкі гушкаюцца і пяюць ля тройцы».

Ісці ў дзеўкі — ісці ў сваты.

236. Саду мой, саду, саду зялёны

Гавгоўска, с. 39—40, № 21. Зап. праф. Бр. Руткоўскі ў в. Камаі Свянцянскага п.

237. Ты малодка, малодка маладая

Романов, VIII, с. 145. Зап. Л. Ткачэнка ў в. Дуброўка Краснабудскай вол.

238. А я, маладзенька, растапчу, растапчу

Романов, VIII, с. 182. Зап. у в. Маклок Веліжскага п. Віцебскай губ.

239. Ну, не плач, трава, не рыдай, шаўкова

Шейн, Матэрыялы, с. 189, № 185. Зап. у Бельскім п. Смаленскай губ.

Вар.: Добровольскі с. 190, № 116, № 11в. Зап. у в. Данькава Смаленскага п. і губ.; с. 190—191, № 11г. Зап. у Духаўшчынскім п. Смаленскай губ.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 99, сш. 2, л. 41, № 26. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1964 г. у Віцебскім р. і вобл.

240. Траўка-мураўка, да чаму не зелена?

Шейн, Матэрыялы, с. 187—188, № 182. Зап. наст. Ціўсціх у Барысаўскім п. Мінскай губ.

241. Ой, над ракою, над вадою

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 94, сш. 2, л. 67, № 56. Зап. студ. МДПІ ў 1975 г. у в. Крываносы Старадарожскага р. Мінскай вобл. ад групы жанчын. «Веснавая песня (тройца)».

242. Ляцелі гусі гукаючы

АІМЭФ, ф. 13, воп. 5, спр. 22, л. 4. Зап. А. Макарэвіч у в. Чырвонае Возера Любанскага р. Мінскай вобл. ад П. І. Ганчар. «Пяюць на тройцу».

243. Вярбовая кладка на вярбе ляжала

Романов, VIII, с. 145—146. Зап. Л. Ткачэнка ў в. Дуброўка Краснабудскай вол.

244. Хадзіце, дзевачкі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 106, сш. 3, л. 39—40, № 18. Зап. М. Я. Грынблат у 1967 г. у в. Кіракінка Шумяцкага р. Смаленскай вобл. ад У. А. Пахолкінай, 53 г. «Духаўская. Када завіваюць, пяюць, када развіваюць, ету самую пяюць. Толькі: «А мы вяночкі развілі». — Заўвага спявачкі.

245. Памажы нам, божа

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 25, сш. 1, л. 1—2 (тэкст); ф. 8, воп. 1, спр. 31, № 79 (мелодыя). Зап. тэкст В. М. Мінкялевіч, мелодыю Г. І. Цітовіч у 1959 г. у в. Срэдзібор Любанскага р. Мінскай вобл. ад В. Катовіч, 1925 г. н. «Тройчана».

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 35, сш. 13, л. 13—14. Зап. студ. МДПІ Л. Н. Макарава ў 1971 г. у Любанскім р. Мінскай вобл.

246. Ці ты бывала, тройца, ці бывала?

Песні бел. народа, 1940, с. 17—18, № 11. Зап. Ф. А. Рубцоў у 1938 г. у в. Жалвінец Глускага р. ад В. П. Храпко, 33 г., У. Я. Храпко, 50 г., Д. Т. Бабіс, 54 г.

Вар.: АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 22, № 40. Зап. К. П. Кабашнікаў і І. І. Крук у 1978 г. у Чачэрскім р. Гомельскай вобл.

247. Ой, была тройца, была

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 94, сш. 3, л. 22, № 192. Зап. студ. МДПІ ў 1975 г. у в. Малыя Гарадзяцічы Любанскага р. Мінскай вобл. ад Н. П. Вішнеўскай, 53 г., М. П. Слівец, 51 г. «Траецкая».

248. Хадзіла тройца каля аконца

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 54, сш. 1, л. 52, № 38. Зап. С. Т. Бахмет у 1972 г. у в. Лявонаўцы Міёрскага р. Віцебскай вобл. ад З. К. Рублеўскай. Мг ф. 20, воп. 72, ст. 11, № 29. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

249. Дзеўкі ў луг ішлі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 106, сш. 2, л. 16—17, № 6. Зап. М. Я. Грынблат у 1967 г. у в. Каўшова Мсціслаўскага р. Магілёўскай вобл. ад С. П. Вяркевай, 1898 г. н. «Як завіваюць вянкi. У нядзелю на духа завіваюць, у другую нядзелю развіваюць».

250. Ай, не радуйся, зялён дуб

ИРЛИ, к. 20, спр. 2, л. 7, № 7; ноты — спр. 3, № 75. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. «Веснавая, як вянкi развіваюць».

Вар.: там жа, л. 6, № 6; Дембовецкнй, с. 515. Зап. у в. Забялышын Клімавіцкага п. Апошнія радкі песні з наступным апісаннем: «Варожаць: калі «вянок» не ссохне да часу, як прыдуць яго развіваць, то гэта добрая прыкмета, а і блага наадварот. Потым зрываюць са сваіх бярозак галінкі, робяць вянкi і пляюць:

А мы вяночкі завілі,
Гарэлачку папілі
І яешыньку паелі».

251. Ой ты, тройца

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 10, л. 95. Зап. Г. І. Цітовіч у 1946 г. у г. Лунінец Брэсцкай вобл. ад Н. Ц. Санюковіч, Г. Р. Неўды, Р. М. Паўлюковіч.

252. Тройца, тройца...

Булгаковский, с. 54, № 3. Зап. Д. Т. Булгакоўскі ў 1888 г. у Пінскім п. Мінскай губ. «Траецкая або на куста».

Вар.: Вукowski, с. 261. Зап. П. Быкоўскі ў сярэдзіне XIX ст. каля Пінска; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 18, сш. 6, л. 24, № 23а. Зап. Л. М. Салабей у 1969 г. у Івацэвіцкім р. Брэсцкай вобл.

253. Тройца, тройца...

Захарава, с. 78. Зап. Р. Кавалёва ў 1971 г. у в. Чамярын Пінскага р. Брэсцкай вобл. ад М. К. Цудзілы, 1924 г. н., З. К. Багнавец,

1904 г. н., Е. Р. Мельнік, 1896 г. н., Н. К. Цярэшкі, 1938 г. н. і В. А. Маркарскай, 1939 г. н.

Вар.: Захарава, с. 79. Зап. А. Карасёва, В. Нарубіна ў Івацэвіцкім р. Брэсцкай вобл.; с. 81—82. Зап. Р. Яраслаўцава, В. Ахрэма ў 1971 г. у Брэсцкім р. і вобл.; Вукowski, с. 261. Зап. каля Пінска. У апошніх двух варыянтах сюжэт развіваецца ў плане любоўных песень.

254. Ой ты, тройца...

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 17, сш. 2, л. 11. Зап. М. Я. Грынблат і А. І. Гурскі ў 1969 г. у в. Глінка Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад М. П. Рэндзаль, 68 г., В. С. Вярохі, 1915 г. н., М. І. Саўчук, 1909 г. н., Е. І. Ярашэвіч, 1929 г. н., А. Т. Ворах, 1912 г. н., Н. Г. Ярашэвіч, 1912 г. н.

255. Ой, трэйца, трэйца...

АІМЭФ, ф. 2, воп. 70, ст. 93, № 1. Зап. у 1970 г. у в. Горталь Івацэвіцкага р. Брэсцкай вобл. ад А. Ф. Фядзьковіч. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «На тройцу».

КУСТАВЫЯ ПЕСНІ

256. Тройца, тройца...

Захарава, с. 78. Зап. Р. Кавалёва ў 1971 г. у в. Чамярын Пінскага р. Брэсцкай вобл. ад М. К. Цудзілы, 1924 г. н., З. К. Багнавец, 1904 г. н., Е. Р. Мельнік, 1896 г. н., Н. К. Цярэшкі, 1938 г. н. і В. А. Маркарскай, 1939 г. н.

257. Да чэраз сяло Багданаўскае

Kolberg, с. 103, № 29=Быковский с. 80. Зап. Р. Зянкевіч у сярэдзіне XIX ст. у Пінскім п. «Куст, ідучы ў двор ці к якому-небудзь гаспадару»; тое ж: Бессонов, с. 25, № 38.

258. Павядзем куста пад гай зеляненькі

Вукowski, с. 260. Зап. П. Быкоўскі каля Пінска. «Куст, ідучы да двору».

259. Выйдзі, выйдзі, слаўны пане, з пакою

В. Н. Зап. у м. Іванава Кобрынскага п. Гродзенскай губ. Да песні наступнае тлумачэнне: «Спяваюць куст дзяўчаты пад вокнамі выбранай імі хаты. Пасля кожнага двухрадкоўя можа быць прыпеў:

Дзе куста вадзілі,
Там пшанічанька радзіла».

Вар.: Бессонов, с. 26, № 43 (№ 35). «Куст».

260. Ох, мы ж былі у харошаму й бору

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 7, сш. 2, л. 35—36. Зап. М. Я. Грынблат у 1946 г. у в. Сушыцк Пінскага р. ад М. Я. Плоткі, 61 г.

Вар.: *Архіў БАН СССР*, ф. 104, воп. 1, спр. 326, с. 28. Зап. У. Станкевіч у в. Пінкавічы Пінскага п. «Куста вадзілі на другі дзень сёмухі».

261. Ой, дзень добры, да наш пане, да хаты

Захарава, с. 78. Зап. Р. Кавалёва ў 1971 г. у в. Чамярын Пінскага р. Брэсцкай вобл. ад М. К. Цудзілы, 1924 г. н., З. К. Багнавец, 1904 г. н., Е. Р. Мельнік, 1896 г. н., Н. К. Цярэшкі, 1938 г. н. і В.Н. Макарскай, 1939 г. н.

262. Прывялі куста зеляненькага клёна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 175. Зап. М. П. Гваздзёў у 1961 г. у в. Лунін Лунінецкага р. ад групы жанчын сярэдняга ўзросту. «Траецкая. Як водзяць куста».

Вар.: *Архіў БАН СССР*, ф. 104, воп. 1, спр. 326, с. 25. Зап. У. Станкевіч у в. Пінкавічы Пінскага п.; Захарава, с. 78. Зап. Н. Макарскай ў 1970 г. у Пінскім р. Брэсцкай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 14, сш. 1, л. 25; спр. 17, сш. 2, л. 10. Зап. А. І. Гурскі і М. Я. Грынблат у 1969 г. у Столінскім р. Брэсцкай вобл. Да песні тлумачэнне: «Хадзілі з кустом. Накладалі на дзеўку вянок з клёну, хадзілі па хатах, спяваючы гэту песню»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 18, сш. 4, л. 27, № 27. Зап. Л. М. Салавей у 1969 г. у Пінскім р. Брэсцкай вобл.

263. Да й прывялі куста зялёненькага клёну

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 100, сш. 1, л. 2, № 3. Зап. А. С. Фядосік і У. А. Васілевіч у 1975 г. у в. Бастынь Лунінецкага р. Брэсцкай вобл. ад В. І. Кашловіч, 1912 г. н.

264. Зацвіла ў гародзе ружа

Вукowski, с. 261. Зап. П. Быкоўскі ў сярэдзіне XIX ст. каля Пінска. «Куст. Калі прыдуць у двор».

265. Куста, куста да пад цёмны лес

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 21, сш. 1, л. 26. Зап. В. І. Скідан у 1969 г. у в. Ставок Пінскага р. Брэсцкай вобл. ад Ф. Д. Марэцкай, 65 г. «Тройца, куст».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 21, сш. 1, л. 26, № 26а. Зап. В. І. Скідан у 1969 г. там жа.

Ставецкі, стаўляначкі — ад назвы вёскі Ставок.

Чыньчанацкі — ад назвы вёскі Чыньча.

266. Мы былі у вялікаму лесе

Захарава, с. 77. Зап. В. Захарава і В. Літвінка ў 1970 г. у в. Церабяжоў Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад Н. В. Макавецкай.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 19, сш. 1, л. 7. Зап. М. С. Шушкевіч у 1969 г. у Столінскім р. Брэсцкай вобл.

267. На двору да халодная роса

Вукowski, с. 262, Зап. П. Быкоўскі ў сярэдзіне XIX ст. каля Пінска. «Калі праводзяць куста з двору».

Вар.: ФБАН БССР, адзел рэдкіх кніг і рукапісаў, ф. 2, воп. 1, спр. 23, № 60. Зап. Я. Драздовіч у 1926 г. на Піншчыне: АІМЭФ, ф. 8, вол. 2, спр. 14, сш. 1, л. 35—36; спр. 17, сш. 1, л. 6. Зап. М. Я. Грынблаг і А. І. Гурскі ў 1969 г. у Столінскім р. Брэсцкай вобл.

268. У нашага пана

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 10, л. 84, ноты № 98. Зап. Г. І. Цітовіч у 1946 г. у в. Стараселле Пінскага р. ад Э. К. Алейнік, 1905 г. н. «Як куста носяць».

269. На гары да на повай крамяніцы

Kolberg, с. 103, № 30=Быковский, с. 81. Зап. Зянкевіч у сярэдзіне XIX ст. у Пінскім п. «У двары ці ў гаспадара».

270. Ой, дзе дзеўкі шлі, там і рож густа

Шейн, Материалы, с. 191—192, № 191. Зап. С. Н. Рачынскі ў Бельскім п. Смаленскай губ.

271. Да кала куста сачавічанька густа

Бессонов, с. 26, № 40. «Куставая дзяўчыне».

272. Куста, куста да сачыванька густа

Булгаковский, с. 54, № 4. Зап. Д. Т. Булгакоўскі ў 1888 г. у Пінскім п. Мінскай губ. «Траецкая або на куста».

Вар.: Kolberg, с. 103—104, № 31, 32=Быковский, с. 81. Зап. Р. Зянкевіч у Пінскім п. «Куст. Сыну пана»; Бессонов, с. 26, № 41; Вукowski, с. 261. Зап. П. Быкоўскі каля Пінска; АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 6, л. 31. Зап. студ. Брэсцкага пед. ін-та А. П. Петруковіч у м. Лагішын Брэсцкай вобл.

273. Ой, мы былі й у харошаму бору й

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 7, сш. 2, л. 37—38. Зап. М. Я. Грынблаг у 1946 г. у в. Сушыцк Пінскага р. ад М. Я. Плоткі, 61 г. «Куставая».

274. Прывялі куста

Булгаковский, с. 55, № 5. Зап. Д. Т. Булгакоўскі ў 1888 г. у Пінскім п. Мінскай губ. «На куста».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 13, л. 31, № 23. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1969 г. у Столінскім р. Брэсцкай вобл.

275. На граной нядзелі

АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 13, № 18. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1978 г. у в. Нісімкавічы Чачэрскага р. Гомельскай вобл. ад М. І. Чуранковай. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Вар.: АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 13, № 19. Зап. Г. А. Барташэвіч там жа. У песні адсутнічае традыцыйны зачын. «Адну за адной пляцём». — Заўвага спявачкі А. А. Івашковай.

Пшаніца-ярыца
Не жата стаяла,
Ой, раны-раненькі,
Не жата стаяла.

(прыпеў «Ой, раны-раненькі» з апошнім радком паўтараецца ў кожнай страфе)

Не жата стаяла,
Каласком махала.

Каласком махала,
Галаском гукала:

— Дзевачкі-сястрыцы,
Пашыйце спадніцы...

276. На граной нядзелі

АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 6, № 50. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1978 г. у в. Нісімкавічы Чачэрскага р. Гомельскай вобл. ад Н. М. Клімянковай, 1912 г. н., В. Ф. Гарбузовай, 1902 г. н., Н. М. Грамыкі, 1916 г. н., В. Я. Лазаравай, 1912 г. н. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. Тэкст супадае з № 275.

На тую ж мелодыю спявачкі выканалі яшчэ дзве «граныя песні»:

А старэнькі дзедзька
Па гароду ходзе.

(прыпеў «Ой, раны-раненькі» з апошнім радком паўтараецца ў кожнай страфе)

Па гароду ходзе,
Канпелькі сее.

Ўзышлі канпелькі
Ні густы, ні рэдкі.

Ні густы, ні рэдкі —
Дзеду па каленкі.

* *

*

— Раненькая пташка,
Падляці пад неба.

Падляці пад неба,
Папытайся ў бога.

Папытайся ў бога,
Да й што бог гавора.

— А й бог сына жэне,
Ілля дачку 'ддае.

Богава дарога
Шырока далёка.

Іллёва дарога
Вузенька блізенька.

277. На граной нядзелі

АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 21, № 8. Зап. К. П. Кабашнікаў і
І. І. Крук у 1978 г. у в. Палессе Чачэрскага р. Гомельскай вобл. ад групы
ўдзельнікаў харавога этнаграфічнага калектыву. Расшыфр. мелодыю
П. П. Альхімовіч.

278. На граной нядзелі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 78, сш. 6, л. 12—13. Зап. В. Е. Бурносаў
у 1963 г. у в. Балсуны Буда-Кашалёўскага р. Гомельскай вобл. ад К. Я.
Болсун, 1919 г. н.

Вар.: Гілевіч, 1974, с. 128. Зап. Г. Клімянкова ў Чачэрскім р. Го-
мельскай вобл.

279. На граной нядзелі

АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 17, № 6. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1978 г.
у в. Рудня Нісімкаўская Чачэрскага р. Гомельскай вобл. ад Г. В. Гулевіч,
1908 г. н. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

280. На граной нядзелі русалкі сядзелі

Романов, VIII, с. 207. Зап. Е. Р. Раманаў у 2-й пал. XIX ст. у
в. Дуброўка Гомельскага п. Магілёўскай губ.

Вар.: Радченко, 1888, с. 54, № 2. Зап. З. Радчанка ў Гомельскім
п. Магілёўскай губ.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 85, сш. 1, л. 7, № 8. Зап.
В. М. Іваноўская ў 1964 г. у Смаргонскім р. Гродзенскай вобл.

281. На граной нядзелі

Шейн, Материалы, с. 199, № 201. Зап. у Стара-Юркавіцкай
вол. Гомельскага п. Магілёўскай губ.

282. На гранай нядзелі

Рубец, с. 35. «Русальная».
Вар.: там жа, с. 35.

283. Ходзіць русалка па вуліцы

Гілевіч, 1974, с. 128. Зап. Л. Пюро ў г. п. Хойнікі Гомельскай вобл. ад Г. Заяц, 1920 г. н., В. Лыгач, 1925 г. н. і Ф. Назаранкі, 1918 г. н.

284. Правяду русалку, правяду

Гілевіч, 1974, с. 128. Зап. Л. Пюро ў г. п. Хойнікі Гомельскай вобл. ад Г. Заяц, 1920 г. н., В. Лыгач, 1925 г. н. і Ф. Назаранкі, 1918 г. н.
Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 71, сш. 2а, л. 81. Зап. В. І. Скідан у 1973 г. у Брагінскім р. Гомельскай вобл.

285. Правяду русалачку да бору

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 71, сш. 2а, л. 82. Зап. В. І. Скідан у 1973 г. у в. Шкураты Брагінскага р. Гомельскай вобл. ад М. І. Давыдок. «Русальная».

286. Павяду русалку

Романов, VIII, с. 206. Зап. Е. Р. Раманаў у в. Юркавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ. ад Вусці Хведаравай; тое ж: З. Бядуля. «Сёмуха». — «Руны». Мінск, 1920, № 4, с. 6—8. Даецца тлумачэнне: «Гэтым запрашаюць русалак з лесу ў жыта, каб яны дапамагалі ўраджаю, бо свята, акрамя гульняў, мае і сваё практычнае назначэнне — вымаліць добры ўраджай».

287. Павяду я русалачку да бору

Радченко, 1888, с. 54, № 1. Зап. З. Радчанка ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ. Збіральнік дае наступнае тлумачэнне: «Гэту песню пяюць 24 чэрвеня, на Івана Купалу вечарам, ёю заканчваецца спяванне веснавых песень».

Вар.: Романов, VIII, с. 205. Зап. у м. Насовічы.

288. Правяду русалку

Романов, VIII, с. 207. Зап. Е. Р. Раманаў у в. Дуброўка Гомельскага п. Магілёўскай губ.

289. Русалачка, купалачка

ИРЛИ, к. 30, спр. 1, № 52. Зап. у 1932 г. у в. Заполле Петрыкаўскага р. ад групы жанчын. «Русальная». У песні адчуваюцца ўжо летнія матывы.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 94, сш. 1, л. 69, № 57. Зап. студ. МДПІ ў 1975 г. у Старадарожскім р. Мінскай вобл.

290. Русалачкі, зямляначкі

Kołberg, с. 117, № 62=A. Кирко́р. Остатки языческих обыкновений в Белоруссии. II. Русалка. — У кн.: Опыты в русской словесности воспитанников гимназий Белорусского учебного округа. Вильна, 1839, с. 483. «Спяваюць, калі ўюць вянкi на веццях дрэў». — У кн.: L. Gołc-biowski. Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym lub niektórych tylko prowincjach. Warszawa, 1831.

Веснавыя карагоды

291. Як пушчу стралу

Чуркин, 1949, с. 170, № 155, ноты, с. 78. Тэкст зап. М. Я. Грынблат у 1947 г. у в. Рудня Сталбунская Свяцілавіцкага р. Гомельскай вобл. ад А. Гулевіч, 42 г. Да песні тлумачэнне: «Карагодная «весняная песня». Раней суправаджала аграрна-магічны веснавы абрад «пахавання стралы». Адарваўшыся ад абраду, песня ператварылася ў карагодную, якую выконвалі ад вялікадня да ўшэсця».

Вар.: АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 13, № 17. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1978 г. у Чачэрскім р. Гомельскай вобл. Песня «Ой ты, ластаўка, ты качыстая» развівае другую частку змешчанага твора.

292. Як пушчу стралу да й па ўсём сялу

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 34, сш. 5, л. 4; ноты — спр. 33, № 42. Тэкст зап. Я. А. Васілеўская, мелодыю — Г. І. Цітовіч у 1950 г. у в. Чамярысы Брагінскага р. Гомельскай вобл. ад Я. З. Пяхоты, 77 г. «Гэта быў такі веснавы карагод».

293. Як пушчу стралу

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 70, сш. 1, л. 17, № 8. Зап. А. С. Фядосік у 1973 г. у в. Коўрын Бабруйскага р. Магілёўскай вобл. ад С. Е. Хараневіч, 1904 г. н., С. С. Сямёнавай, 1913 г. н., У. М. Парахневіч, 1904 г. н., А. І. Архіпенкі, 1900 г. н., Т. П. Пракопчык, 1909 г. н., Г. А. Зарубы, 1911 г. н., Р. П. Дашкоўскай, 1903 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 80, № 8. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

Вар.: М. Каршukoў. Пахаванне стралы.—«Наш Менск», 1926, № 1 (4), с. 41. Зап. у Гомельскім п. «Ідучы ў жыта хаваць стралу»; АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 7, № 22. Зап. Л. П. Барабанова ў 1978 г. у Кармянскім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 22, № 26. Зап. К. П. Кабашнікаў і І. І. Крук у 1978 г. у Краснагорскім р. Бранскай вобл. «На ўшэсце».

294. Да ляцела страла да і ўдоўж сяла

Радченко, 1911, с. 39, № 92. Зап. Э. Радчанка ў Гомельскім п. Магілёўскай губ.

Вар.: Романов, II, с. 267, № 16. Зап. у Гомельскім п. Вар. больш шырокі:

Там расы няма, а трава суха.
Маці плача да век да веку,
А сястра плача да замужаства,
А жана малада да нядзелячкі.
Нядзелька прышла — яна у сад пашла,
[Яна ў сад пашла], трох мілых знайшла.
Трох мілых знайшла, усіх палюбіла,
Усіх палюбіла, усіх абдарыла:
Аднаму дарыла хусту вышывану,
А другому — персцень на ручку,
А трэцяму — сама малада.

295. Да ляцела страла

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 98, сш. 1, л. 88. Зап. В. І. Скідан у 1975 г. у в. Маканавічы Рэчыцкага р. Гомельскай вобл. ад Г. Ф. Хмяльніцкай, 1902 г. н., Е. М. Прыходзькі, 1910 г. н., і Г. К. Прыходзькі. Мг ф. 20, воп. 75, спр. 57, № 22. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў.

296. Ды ляцела сава а ўздоўж сяла

АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 7, № 19. Зап. Л. П. Барабанава ў 1978 г. у в. Зяцькавічы Кармянскага р. Гомельскай вобл. ад В. Р. Захарэнкі і П. Х. Васіленкі. Прыклад жартоўнай песні ў час абраду пахавання стралы. Вар.: Шейн, Матэрыялы, с. 176, № 165. Зап. у Барысаўскім п. Мінскай губ.; Радченко, 1888, с. 10, № 24. Зап. З. Радчанка ў Гомельскім п. Магілёўскай губ. «Вяснянка»; Радченко, 1911, с. 25, № 64. Зап. там жа. «Вяснянка»; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 32, сш. 21, л. 4, № 4. Зап. студ. Маладзечанскага настаўніцкага ін-та Л. А. Азадовіч у 1952 г. у Заслаўі Мінскага р. і вобл. «Вяснянка».

297. Ой, ляці, страла

АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 18, № 4. Зап. Г. А. Барташэвіч, К. П. Кабашнікаў і І. І. Крук у 1978 г. у вв. Калюды і Фошнае Краснагорскага р. Бранскай вобл. ад М. Я. Казловай, Я. І. Хандошкінай, Т. В. Палянок, Г. С. Чулковай, Д. П. Церашковай, М. Ц. Каралёвай.

298. Ай, сакол ляціць

ІРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 169, № 148. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Акуліны. «Карагодная». Ноты там жа, спр. 3, № 32.

299. А ў бару сасна калыхалася

Куба, с. 233, № 104. Зап. у в. Данькава Смаленскага п. і губ. «Духаўская».

300. У бару сосенка калыхалася

Радченко, 1911, с. 4, № 7. Зап. З. Радчанка ў Гомельскім п. Магілёўскай губ.

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 80, сш. 18, л. 12, № 20. Зап. студ. МДПІ К. У. Несцяровіч у 1974 г. у Бярэзінскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 128, сш. 5, л. 79, № 75. Зап. Л. П. Барабанава ў 1977 г. у Рагачоўскім р. Гомельскай вобл.

301. Як на першы дзень, на вялікадня

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 128, сш. 5, л. 42, № 45. Зап. Л. П. Барабанава ў 1977 г. у в. Новы Крыўск Рагачоўскага р. Гомельскай вобл. ад П. Е. Вусавай, 1915 г. н.

302. Каля майго двара, каля шырокага

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 95, сш. 2, л. 11, № 7. Зап. Г. А. Барташэвіч і Л. П. Барабанава ў 1975 г. у в. Языль Старадарожскага р. Мінскай вобл. ад сясьцёр А. Г. Касцель, 1902 г. н., і В. Г. Шпілені, 1905 г. н. Мг ф. 20, воп. 75, ст. 16, № 27. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

303. А мы проса сеялі, сеялі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 18, сш. 3, л. 18, № 14. Зап. Л. М. Салавей у 1969 г. у в. Беражное Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад Параскі Дзяр-кач, 66 г. Мг ф. 20, воп. 69, ст. 10, № 4. Расшыфр. мелодыю В. М. Ка-ламыцава. «Вясенні карагод. Дэвіюма шарэнгамі адна насупраць другой стаялі дзяўчаты і хлопцы. Калі спявалі апошні радок, то забіралі адну дзяўчыну».

304. А мы проса сеялі, сеялі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 2, л. 37, № 32. Тэкст зап. М. Я. Грынблат, мелодыю Г. І. Цітовіч у 1945 г. у в. Жасцінае Плешчаніцкага р. Мінскай вобл. ад М. Я. Гатоўкі, 72 г. «Проса». Гульня. Дзяўчаты становяцца ў два рады — «сцежкі», пабраўшыся за рукі. Адны спяваюць, а другія адпява-юць, пры гэтым сходзяцца і разыходзяцца. У канцы рады дзяўчат мяня-юцца месцамі, і гульня пачынаецца зноў».

305. Да к нашаму полку прыбыло, прыбыло

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 10, л. 11. Зап. Г. І. Цітовіч у 1946 г. у в. Казловічы Слуцкага р. Бабруйскай вобл. ад В. І. Якімовіч, 1896 г. н. Звычайна выконваецца як заключная частка ў карагодах тыпу «А мы проса сеялі».

306. А мы ляда капалі, капалі

Радченко, 1911, с. 26, № 57. Зап. Э. Радчанка ў в. Новыя Дзят-лавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ. «Карагодная».

307. А мы ляда капалі, капалі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 3, л. 59, № 72. Зап. Л. М. Сала-вей і Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Стаўпішча Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад Аксені Бярнацкай, 1893 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 55, № 11. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Карагод на вялікадня».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 1, л. 25, № 25. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у Быхаўскім р. Магілёўскай вобл.

308. А мы ляда капалі, капалі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 133, сш. 1, л. 15, № 13. Зап. К. П. Ка-башнікаў і І. І. Крук у 1977 г. у в. Старое Сяло Рагачоўскага р. Гомель-скай вобл. ад А. Ф. Маслянкавай і І. В. Маслянкавай. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 34, № 13. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Вар.: Гарацкі, Ягораў, с. 82, № 183. Зап. М. Гарэцкі ў 1926 г. у в. Багацькаўка Мсціслаўскага р. Аршанскай акругі ад сваёй маці Прасі

Гарэцкай. «У пост вясною, калі хочаш». У адрозненне ад іншых песень гэ- тага сюжэта вар. Гарэцкага мае новыя радкі:

— А мы коні забяром, забяром,
На панскі двор завядзём, завядзём.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 103 сш. 1, л. 4, № 3. Зап. В. М. Кала- мыцава ў 1975 г. у Чэрвеньскім р. Мінскай вобл.

309. Пад страхою талінка, талінка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 75, сш. 3, л. 102. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Коўбча Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Г. А. Вайніловіч, 1907 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 29, № 6. Расшыфр. мелодыю В. М. Ка- ламыцава.

Вар.: Шейн, Песни, с. 121, № 172. Зап. у м. Чашнікі; з калек- цыі Ю. Кржыжановскага, дастаў ад Гальяша Леўчыка ў Варша- ве ў 1911 г. Р. Зямкевіч. У тэксце чытаем:

А ў тэй клеці нешта было,
Шасток ануч ці не плацце было,
Камарова ключня ці не сала было,
Арэхава чашка ці не масла было.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 91, сш. 1, л. 8, № 6. Зап. К. П. Кабаш- нікаў у 1974 г. у Крупскім р. Мінскай вобл. Абазначана як масленка.

310. Разгуляўся Юр'еў конь

АІМЭФ, ф. 2, воп. 61, ст. 30, № 5. Зап. Л. М. Фёдараў у 1961 г. у в. Пагосцішча Лёзенскага р. Віцебскай вобл. ад А. І. Мазікавай, 83 г. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Юр'еўская».

311. Да на высокай сосанцэ

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 10, л. 10—11. Зап. Г. І. Цітовіч у 1946 г. у в. Казловічы Слуцкага р. Бабруйскай вобл. ад В. І. Якімовіч, 1896 г. н. «Веснавая благавесная. Ею вясну завём». Да песні даецца наступнае апі- санне: «Пяючы, вадзілі кружок вакол трох дзяўчынак, а на хутарах, дзе малых дзяўчат не было, калкі ўбівалі і каля іх хадзілі».

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 88, сш. 59, л. 2, № 6. Зап. студ. Магілёўскага пед. ін-та М. В. Неўдах у 1974 г. у Столінскім р. Брэсцкай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 54, сш. 3, л. 20, № 23. Зап. А. С. Фядо- сік у 1960 г. у Капыльскім р. Мінскай вобл. «Паставая».

312. Да вілася пчолачка

ИРЛИ, к. 16, спр. 1, № 38. Зап. В. Пагарэльская ў 1929 г. у г. Слуц- ку ад В. Ф. Пагарэльскай, 48 г. «У свой час спявалі дзеці на благавешчы- ну. Пры гэтым калыхаліся на дошцы, перакінутай праз бервяно».

313. І да раілася пчолачка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 99а, сш. 4, л. 15—17. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Бокшыцы Слуцкага р. Мінскай вобл. ад М. Н. Шэлег, 1910 г. п. «На благавешчанне».

Вар.: Гарэцкі, Ягораў, с. 81, № 181. Зап. М. Гарэцкі ў 1926 г. у Мсціслаўскім р. «Вясну гукаюць»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 83, сш. 2, л. 35, № 32. Зап. А. С. Ліс у 1974 г. у Валожынскім р. Мінскай вобл.

314. З паповае лазні дым казлом

Гарэцкі, Ягораў, с. 76, № 169. Тэкст зап. М. Гарэцкі, мелодыю А. Ягораў у 1926 г. у в. Багацькаўка Мсціслаўскага р. Аршанскай акругі ад Прасі Гарэцкай, 66 г. «Вясну гукаюць».

На тую ж мелодыю выконвалася і другая песня (№ 170), таксама жартоўная:

А скакалі хлопцы па бруску, па бруску, па бруску!
Разарвалі пірог па куску, па куску, па куску!
А скакалі хлопцы па таку, па таку, па таку!
Цалавалі руку Петраку, Петраку, Петраку!

А скакалі дзеўкі па бруску, па бруску, па бруску!
Елі яны канфет па куску, па куску, па куску!
А скакалі дзеўкі па досцы, па досцы, па досцы!
Цалавалі руку Хадосцы, Хадосцы, Хадосцы!

Вар.: Шейн, Матэрыялы, с. 183, № 175. Зап. П. Бурцэвіч у Горацкім п. Магілёўскай губ.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 90, сш. 1, л. 52, № 36. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1964 г. у Сенненскім р. Віцебскай вобл. «Вясенняя».

315. А на дварэ раса

Песні бел. народа, 1940, с. 10, № 7. Слыхавы запіс Ф. А. Рубцова 1920 г. у в. Ольша Аршанскага п. Магілёўскай губ. (зараз Руднянскі р. Смаленскай вобл.) ад В. К. Прахаронкавай, 47 г. «Веснавая песня».

Вар.: Гарэцкі, Ягораў, с. 76, № 171. Зап. М. Гарэцкі і А. Ягораў у Мсціслаўскім р. Аршанскай акругі.

316. Із-пад лесіку, лесу цёмнага

Радченко, 1911, с. 17—18, № 41. Зап. З. Радчанка ў Гомельскім п. Магілёўскай губ.

Вар.: Радченко, 1888, с. 53, № 34. Зап. З. Радчанка ў Гомельскім п. Магілёўскай губ.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 20, сш. 2, л. 5, № 3. Зап. І. Ю. Даўгяла ў 1948 г. у Кобрынскім р. Брэсцкай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 24, сш. 2, л. 16. Зап. В. М. Мінкялевіч у 1949 г. у Кіраўскім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 1, л. 3. Зап. вучаніца М. Краўчук у 1957 г. у Антопальскім р. Брэсцкай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 147; спр. 58, сш. 1, л. 16. Зап. М. П. Гваздзёў у 1959 і 1960 гг. у Рэчыцкім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 46, сш. 2, л. 15, № 29. Зап. А. І. Гурскі ў 1971 г. у Браслаўскім р. Віцебскай вобл.

317. А з-пад лесіку

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69, сш. 3, л. 53—54, № 32. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Цяса Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад Г. А. Клімовіч. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 41, № 21. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

318. Да й з-пад лесіку

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 114, сш. 5, л. 30—37. Зап. В. І. Скідан у 1976 г. у в. Чэрнін Светлагорскага р. Гомельскай вобл. ад Н. Б. Русіновіч. Мг ф. 20, воп. 76, спр. 29, № 3. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў. «Веснавая».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 133, сш. 3, л. 4, № 2. Зап. К. П. Кабашнікаў і І. І. Крук у 1977 г. у Рагачоўскім р. Гомельскай вобл.

319. Ой, з-пад лесіку, лесу цёмнага

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 98, сш. 2, л. 11. Зап. В. І. Скідан у 1975 г. у в. Пярэдзелка Лоеўскага р. Гомельскай вобл. ад Е. Г. Пінчук, 1918 г. н. Мг ф. 20, воп. 75, ст. 58, № 14. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў. «Карагодная, на пасху».

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 24, л. 28, № 8. Даслала ў 1961 г. калгасніца Я. П. Малішэўская з в. Навуховічы Чачэрскага р. Гомельскай вобл. «Вясновая».

320. Каб і ў вуліцы, а ў ваколіцы

Гарэцкі, Ягораў, с. 71—72, № 162. Зап. М. Гарэцкі ў 1926 г. у в. Багацькаўка Мсціслаўскага р. Аршанскай акругі ад сваёй маці Прасі Гарэцкай.

321. А ў нас сягоння благавешчанне

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 98, сш. 1, л. 58. Зап. В. І. Скідан у 1975 г. у в. Маканавічы Рэчыцкага р. Гомельскай вобл. ад С. Ф. Назарэнкі і М. Н. Зотавай. Мг ф. 20, воп. 75, спр. 60, № 27. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў.

322. У нас сягоння благавешчанне

Радченко, 1888, с. 29, № 79. Зап. З. Радчанка ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ. «Вяснянка».

323. Пераедзь, гудок, к нам на гэты бок

АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 19, № 29. Зап. К. П. Кабашнікаў і І. І. Крук у 1978 г. у в. Струмень Кармянскага р. Гомельскай вобл. ад П. А. Хазавай і Н. А. Малчанавай. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. Вар.: ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 61, № 53; л. 58, № 50. Дзве песні зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Хрысціны. «Вясну гукаюць». Адзін з тэкстаў:

Што на тэй бок ракі да гудок гудзець.
— Перайдзі, гудок, на наш бок.
Мы дадзім табе вышыванніцу,
Вышыванніцу, набіранніцу.

324. Ох вы, купчыкі, пераедзьце к нам

Радченко, 1888, с. 42, № 12. Зап. З. Радчанка ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ. «Карагодная».

325. На гару ішла

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 31, № 13. Зап. Г. І. Цітовіч у 1949 г. у в. Плёсы Бабруйскага р. Магілёўскай вобл. «Вясна. Вяліконная».

326. На гару ішла

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 67, сш. 1, л. 35—36. Зап. Л. А. Малаш у 1973 г. у в. Цялушы Бабруйскага р. Магілёўскай вобл. ад Ф. С. Дудаль, 1909 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 47, № 49. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «Вялікодная».

327. У майго татачкі

Чуркін, 1949, с. 170, № 156, ноты с. 79. Тэкст зап. М. Я. Грынблат, мелодыю М. М. Чуркін у 1947 г. ад А. Гулевіч, 42 г., з в. Рудня Сталбуноўская Свяцілавіцкага р. Гомельскай вобл. Да песні даецца тлумачэнне: «Другі ўзор карагоднай песні, якая раней выконвалася пры абрадзе «пахавання стралы».

Вар.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 70, сш. 4, л. 45—47. Зап. А. І. Гурскі ў 1961 г. у Гомельскім р. і вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 79, сш. 7, л. 13. Зап. Л. І. Павецьева ў 1963 г. у Браслаўскім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 91, сш. 1, л. 6—7, № 3. Зап. К. Б. Кузняцова ў 1964 г. у Талачынскім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 11, сш. 7, л. 22—23, № 32. Зап. студ. БДУ М. М. Аўхімовіч у 1967 г. у Крупскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 6, сш. 2, л. 5. № 3; спр. 10, сш. 2, л. 16, № 10. Зап. Г. А. Барташэвіч і Л. М. Салавей у 1968 г. у Касцюковіцкім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 55, сш. 1, л. 8, № 7. Зап. С. В. Барыс у 1972 г. у Міёрскім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 57, сш. 2, л. 9, № 8. Зап. А. С. Ліс у 1972 г. у Шаркоўшчынскім р. Віцебскай вобл. «Калысная, вясновая».

328. Што ж ты, канпелька, ў полі зеляненька

ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 63, № 55. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Акуліны. Ноты — спр. 3, № 71. «Вясну гукаюць».

329. Чом вы, канпелькі, не зелены стаіце?

Радченко, 1888, с. 37—38, № 6. Зап. З. Радчанка ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ.

330. Вір, вір калодзеж

Гарэцкі, Ягораў, с. 72—73, № 163. Тэкст зап. М. Гарэцкі, мелодыю А. Ягораў у 1926 г. у в. Багацькаўка Меціслаўскага р. Аршанскай акругі ад Прасі Гарэцкай, 66 г. «Вясну гукаюць».

Вар.: ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 59, № 51. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у Клімавіцкім п. Магілёўскай губ. «Вясну гукаюць»; Гарэцкі, Ягораў, с. 73—74, № 164. Зап. М. Гарэцкі ў 1926 г. у Мсціслаўскім р. Аршанскай акругі.

331. Лялела вада каля горада

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 98, сш. 1, л. 92. Зап. В. І. Скідан у 1975 г. у в. Маканавічы Рэчыцкага р. Гомельскай вобл. ад Г. Ф. Хмяльніцкай, 1902 г. н., Е. М. Прыходзькі, 1910 г. н., і Г. К. Прыходзькі. Мг ф. 20, воп. 75, ст. 57, № 26. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў.

332. За рэчкаю, за ракой

ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 46—47, № 41. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. Ноты — спр. 3, № 37. «Вясну гукаюць (у вялікім посце)».

333. У полі, ў полі, на даліне

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 4, сш. 1, л. 4—6. Зап. А. С. Ліс у 1968 г. у в. Стары Дзедзін Клімавіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Вольгі Раус, 1907 г. н. «Веснавая карагодная».

Вар.: Гарэцкі, Ягораў, с. 80, № 178. Зап. М. Гарэцкі ў 1926 г. у Мсціслаўскім р.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 18, сш. 3, л. 19, № 15. Зап. Л. М. Салавей у 1969 г. у Столінскім р. Брэсцкай вобл.

334. Пойдзем мы, пойдзем мы, дзевачкі

Гілевіч, 1974, с. 130. Зап. Е. Нямыцька ў Бялыніцкім р. Магілёўскай вобл. ад Н. Бурносавай, 45 г.

335. Падкачу кубел пад гару

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 31, № 15. Зап. Г. І. Цітовіч у 1949 г. у в. Плёсы Бабруйскага р. Магілёўскай вобл. «Як вясной сонейка засвеціць, падсохне, сабяруцца ў карагод і пяюць».

336. Ды хадзіў карагод

Гілевіч, 1974, с. 128—129. Зап. Р. Куслевіч у в. Вялікі Бор Чэрвеньскага р. Мінскай вобл. ад В. Калекі, 67 г.

337. Па лужкам, лужкам, лужкам

Чуркін, 1949, с. 166, № 149, ноты с. 76. Тэкст зап. Е. Р. Рамаў, мелодыю М. М. Чуркін у г. Беліца Магілёўскай губ. Да песні даецца тлумачэнне: «Карагодная песня. Пачынаючы карагод, у кругу ходзіць хлопец і выбірае дзяўчыну. Пры словах «Адна дзеўка крашы ўсіх» хлопец падыходзіць да дзяўчыны і здымае шапку; калі спяваюць «Пакланюся я на роду... Пакланюся я ніжэй», ён кланяецца дзяўчыне, і яна выходзіць у круг» (с. 188).

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 24, л. 29, № 10. Даслала ў 1961 г. калгасніца Я. П. Малішэўская, 58 г. з в. Навуховічы Чачэрскага р. Гомельскай вобл.

338. Як па лужкам, па лужкам

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 77, сш. 1, л. 16. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1962 г. у в. Галавінцы Гомельскага р. і вобл. ад В. С. Далінавай, 1905 г. н. Мг ф. 20, воп. 62, ст. 1, № 11. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Веснавая».

339. Стаялі, свяцілі месячкі чатыры

Гарэцкі, Ягораў, с. 71, № 161. Тэкст зап. М. Гарэцкі, мелодыю А. Ягораў у 1926 г. у в. Багацькаўка Мсціслаўскага р. Аршанскай акругі ад Прасі Гарэцкай, 66 г. «Вясну гукаюць».

Вар.: Радчанка, 1888, с. 48—49, № 27; с. 49, № 28. Зап. З. Радчанка ў Гомельскім п. Магілёўскай губ.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 27, сш. 14, л. 41—42. Зап. Н. М. Буйніцкая ў 1966 г. у Мастоўскім р. Гродзенскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 88, сш. 71, л. 4, № 7. Зап. студ. Магілёўскага пед. ін-та Р. П. Вусава ў 1969 г. у Бешанковіцкім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 66, сш. 3, л. 9—10, № 3. Зап. С. Т. Бахмет у 1973 г. у Асіповіцкім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 3, л. 43, № 39. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у Бярэзінскім р. Мінскай вобл.

340. Ля калодзея, ля сцюдзёнага

ІРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 63, № 60. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Матроны. Ноты — спр. 3, № 72. «Вясну гукаюць».

341. Ігралі, свяцілі месікі чатыры

ІРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 48—49, № 42. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Акуліны. Ноты — спр. 3, № 37. «Як вясну гукаюць». Тэкст супадае з № 339.

342. Чом, чом, селязень, смуцён, невясёл?

ІРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 60, № 52. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Матроны. Ноты — спр. 3, № 40. «Вясну гукаюць».

Вар.: там жа, л. 62, № 54; АІМЭФ, ф. 13, воп. 6, спр. 9, л. 1. Зап. А. Давыдзенка ў 1957 г. у Слаўгарадскім р. Магілёўскай вобл. «Благавешчанская вясна»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 7, сш. 1, л. 24, № 34. Зап. В. І. Скідан у 1968 г. у Касцюковіцкім р. Магілёўскай вобл.

343. Ель мая, ель зялёная

ІРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 44—45, № 40. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Марыны. Ноты — спр. 3, № 37. «Як вясну гукаюць (у вялікім пасце)».

344. Ці ўсе бабы вышлі

ІРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 162, № 146. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Марыны. Ноты — спр. 3, № 21. «Карагодная (пасля благавешчання да вялікадня пяюць)».

345. Не лятай ты, павухна, рана на зары

ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 53, № 45. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Акуліны. Ноты — спр. 3, № 38. «Вясну гукаюць (у вялікім посьце)».

346. Ай, лесам, лесам ды сабакі брэшуць

ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 50—51, № 43. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Хрысціны. Ноты — спр. 3, № 40. «Вясну гукаюць (у вялікі пост)».

Вар.: Радченко, 1888, с. 48, № 26. Зап. З. Радчанка ў Гомельскім п. Магілёўскай губ.; ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 41, № 37. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у Клімавіцкім п. Магілёўскай губ.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 117, сш. 2, л. 58—59, № 51. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1976 г. у Лепельскім р. Віцебскай вобл.

347. Ох ты, Сёмачка, Сямёначка

Шейн, Материалы, с. 129—130, № 131. Зап. Някрасаў у Смаленскім п. і губ.

348. Пажары гараць, журавы крычаць

Радченко, 1888, с. 41, № 11а. Зап. З. Радчанка ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ. «Карагодная».

Вар.: там жа, с. 41—42, № 11б. Вар. больш шырокі, з іншымі імёнамі:

Іванька едзе, царэўну вязе,
Андрэйка едзе, папоўну вязе,
Васілька едзе, старчыху вязе.
Царэўна плача — жупаноў хоча;
Папоўна плача — граскуркі хоча;
Старчыха плача — сухароў хоча.
Іванька кажа: «Каня прадам, жупаноў куплю».
Андрэйка кажа: «Каня прадам, праскурку куплю».
Васілька кажа: «Сто рублеў за каня вазьму —
сухароў знайду».

Яшчэ вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 62, сш. 4, л. 28. Зап. І. І. Лушчыцкая ў 1961 г. у Барысаўскім р. Мінскай вобл.

349. Што на мору на сіняму

ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 64—65, № 56. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Хрысціны. Ноты — спр. 3, № 32, 71. «Вясну гукаюць (у вялікім посьце)».

Вар.: Шейн, Материалы, с. 176—177, № 166. Зап. у Барысаўскім п. Мінскай губ.; Радченко, 1888, с. 38—39, № 17. Зап. З. Радчанка ў Гомельскім п. Магілёўскай губ.

350. Да у майго татачкі двор за гарою

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 19, сш. 1, л. 12. Зап. М. С. Шушкевіч у 1969 г. у в. Фядоры Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад М. Гуцько, 1922

г. н. Мг ф. 20, воп. 69, ст. 2, № 2. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Веснавая».

351. Ой, гасцель мой лугавы

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 119, сш. 2, л. 20, № 19. Зап. А. С. Ліс у 1976 г. у г. Крычаве ад Л. Я. Забалоцкай, 74 г. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 107, № 27. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў. «Веснавая карагодная».

Вар.: Е. П., с. 8—9, № 7. Зап. у Быхаўскім п. Магілёўскай губ.

352. Вы кумушкі, галубушкі

Куба, с. 251, № 130. Зап. у в. Данькава Смаленскага п. і губ. «На святой нядзелі».

Вар.: Радченко, 1888, с. 18, № 48. Зап. З. Радчанка ў Гомельскім п. Магілёўскай губ.

353. Пляту я, пляту я

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 18, сш. 3, л. 17, № 13. Зап. Л. М. Салавей у 1969 г. у в. Беражное Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад Параскі Дзярках, 66 г. Мг ф. 20, воп. 69, ст. 10, № 3. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Карагодная».

354. Да ляцелі гусі

АІМЭФ, ф. 8, вол. 1, спр. 10, л. 91. Зап. Г. І. Цітовіч у 1946 г. у в. Луцінец ад Н. Ц. Санюковіч, Г. Р. Неўды, Р. М. Паўлюковец. «Прызываючы вясну» («Як частушкі»).

355. Пастаўлю й свечу проціў месяца

АІМЭФ, ф. 20, воп. 74, ст. 36, № 4. Зап. Н. М. Маркава ў 1974 г. у в. Бярэжцы Жыткавіцкага р. Гомельскай вобл. ад В. К. Семянюк, 77 г. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Гульня на вялікдзень».

356. Што няма красы, замуж вышаўшы

Радченко, 1888, с. 50, № 30. Зап. З. Радчанка ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 120. Зап. М. П. Гваздзёў у 1958 г. у Рэчыцкім р. Гомельскай вобл.

357. У бару траўка паталочана

Радченко, 1888, с. 53, № 35. Зап. З. Радчанка ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ.

358. Каб па мору, мору сіяму

Гарэцкі, Ягораў, с. 70—71, № 160. Тэкст зап. М. Гарэцкі, мелодыю А. Ягораў у 1926 г. у в. Багацькаўка Мсціслаўскага р. Аршанскай акругі ад Прасі Гарэцкай. «Вясну гукаюць».

Вар.: Радченко, 1888, с. 21, № 52. Зап. З. Радчанка ў Гомельскім п. Магілёўскай губ.

359. Там ручалачка бяжала

Шырма, I, с. 148, № 89. Зап. Р. Р. Шырма ў 1929 г. на хутары Мель Смаргонскага р. Гродзенскай вобл. ад К. Чартовіча.

360. Хто за горадам гуляіць

АІМЭФ, ф. 20, воп. 71, ст. 32, № 11. Зап. Л. М. Салавей у 1971 г. у в. Навасёлкі Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад Н. Е. Скурко, 1910 г. н. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

361. Царэўна-каралеўна

Гілевіч, 1974, с. 129—130. Зап. Н. Брыль у Карэліцкім р. Гродзенскай вобл. ад Уліты Брылевіч, 71 г.

362. Царэўна і баяры

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 92, сш. 2, л. 5, № 3. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1974 г. у в. Абчуга Крупскага р. Мінскай вобл. ад Х. М. Мясцававай. Спявачка пра гульнію-карагод: «Высграйваюцца два рады, адзін супраць другога: рад дзевак і рад мальцаў. Царэўна стаіць з дзеўкамі. Пры зношніх словах крайнюю забіраюць. Кожны хлопец выбірае сабе дзяўчыну. Гуляюць, пакуль усіх дзевак пабяруць».

363. А мы грушу пасадзілі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 118, сш. 1, л. 31, № 29. Зап. В. М. Каламыцава ў 1976 г. у в. Пышна Лепельскага р. Віцебскай вобл. ад М. Ц. Бараўцовай і Ф. Ц. Качанавай. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 36, № 6. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «Карагодная гульня. Дзяўчаты браліся за рукі і ўтваралі круг, адну дзяўчыну — «грушу» — садзілі ў круг. Усе рухаліся па кругу і спявалі, а «груша» імітавала дзеянні, аб якіх спявалася: пасадзілі грушу — яна нерухома сядзіць на зямлі; прымаецца груша — дзяўчына рукамі трымаецца за зямлю; расце груша — дзяўчына павольна паднімаецца; цвіце — на яе накідваюць белую хустку. Калі груша паспела і яе пара трэсці — дзяўчыну ўсе разам падкідваюць угару. Потым выбіраюць другую на ролю «грушы».

364. Пасялі дзеўкі лён

АІМЭФ, ф. 20, воп. 73, ст. 79, № 9. Зап. В. Р. Кушнарэнка ў 1973 г. у в. Баркалабава Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад У. Г. Барсуковай. Расшыфр. мелодыю збіральнік.

365. Пасялі дзеўкі лён

Чуркін, 1949, с. 166, № 147, ноты — с. 76. Зап. у 1923 г. у г. Меціслаўлі Магілёўскай вобл. ад наст. А. Лукашэнка. «Карагодная песня».

366. Ходзіць Ванька па вуліцы

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 31, № 16. Зап. Г. І. Цітовіч у 1949 г. у Бабруйскім р. Магілёўскай вобл. «Вясна. З карагодам, паважна».

367. Ходзіць Ваня па вуліцы

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 68, сш. 1, л. 5—6, № 2. Зап. А. І. Гурскі ў 1973 г. у в. Цялуша Бабруйскага р. Магілёўскай вобл. ад А. Я. Сяліцкай, 1902 г. н., Г. Л. Сяліцкай, 1922 г. н., Я. Т. Пінчук, 1912 г. н., М. С. Дудаль, 1924 г. н., М. М. Семянцовай, 1923 г. н., А. Т. Лаўрыновіч, 1906 г. н., Я. І. Саматкан, 1915 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 47, № 25. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вялікодная».

368. Са вянком я хаджу

Елатаў, с. 26, № 15. Зап. А. Б. Ладыгіна ў 1960 г. у в. Сураўні Сіроцінскага р. Віцебскай вобл. ад Е. З. Максімавай, 74 г.

Вар.: АІМЭФ, ф. 9, воп. 3, спр. 136, ч. IV (дадатак), л. 718. Зап. С. П. Сахараў у 1940 г. у Лудзенскім п. «Карагодная».

369. Ой, венча мой, венча, красота барвенча

Радченко, 1888, с. 35, № 2. Зап. З. Радчанка ў Гомельскім п. Магілёўскай губ.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 35, сш. 4, л. 39. Зап. Л. І. Сагаравы ў 1950 г. у Брагінскім р. Брэсцкай вобл.

370. Штосьці ў полі гукае, гукае

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 73, сш. 1, л. 36, № 39. Зап. студ. Мазырскага пед. ін-та Т. Крывенькая ў 1973 г. у в. Валаўск Ельскага р. Гомельскай вобл. ад К. Лазоўскай, 1923 г. н., П. Мельнік, 1907 г. н., Г. Крывенькай, 1906 г. н., К. Доўбуш, 1903 г. н.

371. Валадар, валадар

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 14, сш. 6, л. 4, № 3. Зап. студ. БДУ Г. І. Серадзіна ў 1967 г. у в. Аўсямірава Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад В. В. Пупёнак.

372. Стой, мой мілы карагод

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 70, сш. 1, л. 28, № 18. Зап. А. С. Фядосік, І. К. Цішчанка і С. М. Міско ў 1973 г. у в. Коўрын Бабруйскага р. Магілёўскай вобл. ад С. С. Сямёнавай, 1913 г. н., І. І. Архіпенкі, 1900 г. н., Н. Р. Пракопчык, 1913 г. н., У. М. Парахневіч, 1904 г. н., Т. П. Пракопчык, 1909 г. н. «Карагод велікодны». «Браліся за рукі, хадзілі кругам, час ад часу падыходзілі разам да цэнтра і кланяліся».

373. Бярыцеся, братцы, ў круг

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 28, сш. 1, № 43, ноты — спр. 31, № 57.

Тэкст зап. Я. А. Васілеўская, мелодыю Г. І. Цітовіч у 1949 г. у в. Стаялы Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад А. К. Шамаль, 65 г.

374. Бяру канпельку

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 118, сш. 1, л. 30, № 28. Зап. В. М. Каламыцава ў 1976 г. у в. Пышна Лепельскага р. Віцебскай вобл. ад Ф. Ц. Бараўцовай і М. Ц. Качанавай. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 36, № 5. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «Веснавая карагодная». «Браліся за рукі, утваралі круг, а ў круг ставілі адну дзяўчыну. Спявалі, і калі пачыналі словы «Цвет, цвет, Ніначка», то бралі дзяўчыну за руку і ў кругу кружыліся».

375. У карагодзе мы былі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 118, сш. 1, л. 77, № 65. Зап. В. М. Каламыцава ў 1976 г. у в. Пышна Лепельскага р. Віцебскай вобл. ад сяцёр М. Ц. Бараўцовай і Ф. Ц. Качанавай. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 88, № 37. Расшыфр. мелодыю Л.М. Фёдараў.

376. У карагодзе мы былі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 133, сш. 1, л. 14, № 12. Зап. К. П. Кабаннікаў і І. І. Крук у 1977 г. у в. Старое Сяло Рагачоўскага р. Гомельскай вобл. ад А. Ф. Маслянкавай і І. В. Маслянкавай. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 34, № 12. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «Карагод на благавешчанне». Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 51, сш. 2, л. 74—75, № 27. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1972 г. у Міёрскім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69, сш. 4, л. 53, № 40. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у Клічаўскім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 92, сш. 3, л. 12, № 11. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1974 г. у Крупскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 103, сш. 1, л. 3, № 2. Зап. В. М. Каламыцава ў 1975 г. у Чэрвеньскім р. Мінскай вобл. «Карагодная веснавая».

377. На вуліцы мы былі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 1, л. 24, № 24. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Дунаёк Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Саквей Заблоцкай, 74 г. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 55, № 10. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясной у карагодзе».

378. Як хадзіла Маша па саду

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 2, л. 31—32, № 30. Зап. Л. М. Салавей і Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Кіпячы Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Кацярыны Церашковай, 1897 г. н., і Вольгі Макаранкі, 1936 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 59, № 3. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясноўская».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69, сш. 5, л. 53—54. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у Кіраўскім р. Магілёўскай вобл.

379. За лясамі, за барамі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 120, сш. 1, № 48. Зап. А. М. Пахомава ў 1976 г. у в. Камень Лепельскага р. Віцебскай вобл. ад Ф. І. Баранавай. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 2, № 24. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

380. Да на вуліцы дзеўкі гулялі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 133, сш. 1, л. 19, № 16. Зап. К. П. Кабашнікаў і І. І. Крук у 1977 г. у в. Старое Сяло Рагачоўскага р. Гомельскай вобл. ад І. В. Маслянкавай і А. Ф. Маслянкавай. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 34, № 16. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 91, сш. 1, л. 6, № 4. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1974 г. у Крупскім р. Мінскай вобл.

381. На вулцы дзеўкі гуляюць

ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 40, № 36. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. «Вясну гукаюць».

382. На вулцы дзеўкі гулялі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 4, сш. 2, л. 23. Зап. А. С. Ліс у 1968 г. у в. Трасціно-Азёрнае Хоцімскага р. Магілёўскай вобл. ад В. Войценкі, 1924 г. н. Мг ф. 20, воп. 68, ст. 7, № 3. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Веснавая».

Вар.: АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 21, № 1. Зап. І. І. Крук у 1978 г. у Чачэрскім р. Гомельскай вобл.

383. Да йшоў кавалец

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 10, л. 92. Зап. Г. І. Цітовіч у 1946 г. у г. Лунінец ад Н. Ц. Санюковіч, Г. Р. Неўды, Р. М. Паўлюковец.

384. Мядуніца, мядуніца лугавая

ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 11, № 11. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Акуліны. Ноты — спр. 3, № 76. «Веснавая».

Вар.: Шейн, Материалы, с. 195—196, № 200. Зап. С. Н. Рачынская ў Бельскім п. Смаленскай губ.; Гарэцкі, Ягораў, с. 79—80, № 177. Зап. М. Гарэцкі ў 1926 г. у Мсціслаўскім р. Аршанскай акругі ад маці.

385. Ды чаму ж ты, яліначка

Шырма, III, с. 21—22, № 10. Зап. Р. Р. Шырма ў 1936 г. у в. Каралевічы на Дзісеншчыне ад Луцэі Рэдзькі, 62 г.

Вар.: Шейн, Материалы, с. 210—211, № 220. Зап. Г. Сушчыцкі ў Чавускім п. Магілёўскай губ.; Шейн, Материалы, с. 180—181, № 173. Зап. П. В. Шэйн у Горацкім п. Магілёўскай губ. Арыгінальны паварот сюжэта:

— Адчаго ты, Адарачка, ні красна?
— Як жа мне, маладзе, краснай быць:
Мой бацька войтам быў,

А я, маладзенька, войтаўна,
К нам людзі езджывалі
Да маё лічыка сглажывалі,
Затым я, малада, ні красна.

Романов, VII, с. 23, № 2=Чуркін, 1949, с. 96, № 5. Зап. Е. Р. Раманаў і М. М. Чуркін у Дзісенскім п. Віленскай губ.; АІМЭФ, ф. 8 воп. 1, спр. 2, л. 144, № 108. Зап. Л. Г. Альтшулер і Г. І. Цітовіч у 1945 г. у Куранецкім р. Маладзечанскай вобл.

386. А чаму ты, ялушачка, не зялёна

Гілевіч, 1973, с. 35—36. Зап. студ. БДУ А. С. Лашук у в. Альсевічы Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад Тэклі Хілы і Ганны Хілы.

387. Аўсяміраўскае сяло, ой, чаму ж не весяло?

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 14, сш. 6, л. 5—6, № 4. Зап. студ. БДУ Г. І. Серадзіна ў 1967 г. у в. Аўсямірава Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад Г. С. Пупёнак, «Веснавая».

Вар.: Шейн, Матэрыялы, с. 130, № 132. Зап. П. В. Шэйн у Горацкім п. Магілёўскай губ.; Архіў РГО, р. 4, спр. 11, л. 7. Зап. у Свянцянскім п. Віцебскай губ.; Вукоўскі, с. 265. Зап. у Пінскім п.; Савіцкая, с. 39—40, № 21. Зап. Бр. Руткоўскі ў Свянцянскім п. Віцебскай губ.; Гілевіч, 1974, с. 127. Зап. студ. БДУ Р. Крывенькая ў Мядзельскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 63, сш. 5, л. 4, № 8. Зап. студ. МДПІ Л. В. Калашка ў 1969 г. у Мядзельскім р. Мінскай вобл.

388. Васіль, Васіль, Васілёчак

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 98, сш. 2, л. 33, № 20. Зап. В. І. Скідан у 1975 г. у в. Пярэдзелка Лоеўскага р. Гомельскай вобл. ад Г. Г. Івахненкі, Е. Г. Пінчук, М. В. Ліпскай, Г. Н. Атрошчанкі. Мг ф. 20, воп. 75, ст. 59, № 19. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў. «Карагодная».

389. Ой, Васіль жа мой, васілёчак

Романов, VIII, с. 206. Зап. Е. Р. Раманаў у в. Юркавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ. ад Вусці Хведаравай.
Вар.: Радченко, 1888, с. 39, № 8. Зап. З. Радчанка ў Гомельскім п. Магілёўскай губ. Сюжэт развіваецца далей:

Ён на мяне, мой нялюбы, паглядае,
На мне вянок павядае.
Сарву цвяток, саўю вянок
Да й пайду ў танок.
А ў том танку да мой мілы,
Мой мілы ў кобзу грае.
Яго кобза залатая,
Яго струны серабраны,
Яго смычак — шоўкаў лычак.
Ён на мяне паглядае —
Ва мне сэрца заіграе.

390. Пасаджу, пасаджу

АІМЭФ, ф. 20, воп. 72, ст. 5, № 71. Зап. В. І. Скідан у 1972 г. у в. Страшныя Верхнядзвінскага р. Віцебскай вобл. ад А. Медзель. Расшыфр. мелодыю В. Р. Кушнарэнка.

391. А на рэчцы, рэчаньцы

Анталогія, 1975, с. 50, № 24. Зап. Г. І. Цітовіч у 1947 г. у в. Вялікае Падлессе Ляхавіцкага р. Брэсцкай вобл. ад С. Казаноўскага, 67 г. «Вяснянка».

392. На нашай, на нашай

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 30, сш. 1, л. 10, ноты — спр. 31, № 11. Тэкст зап. Р. В. Шматава, мелодыю Г. І. Цітовіч у 1949 г. у в. Плёсы Бабруйскага р. Магілёўскай вобл. ад А. Я. Сіліч, 34 г.

393. Возера, возера

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 2, л. 48, № 47. Зап. Л. М. Салавей і Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Кіпячы Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад А. Маскалёвай, 1896 г. н. «Ранняя вясна, карагод».

Вар.: Романов, II, с. 266, № 14. Зап. Мядзведзева ў Гомельскім п. Магілёўскай губ. «Вяснянка»; Шейн, Матэрыялы, с. 174—175, № 163. Зап. там жа; Радченко, 1888, с. 42—43, № 13. Зап. З. Радчанка там жа. «Карагодная»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 68, сш. 1, л. 3—4, № 1. Зап. А. І. Гурскі ў 1973 г. у Бабруйскім р. Магілёўскай вобл.

394. Што й па мору, што й па мору

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 133, сш. 3, л. 1, № 1. Зап. К. П. Кабашнікаў і І. І. Крук у 1977 г. у в. Азярышча Рагачоўскага р. Гомельскай вобл. ад М. І. Вяльковай, 1908 г. н., Н. П. Шутавай, 1910 г. н., А. П. Кавалёвай, 1907 г. н., А. С. Сазонавай, 1923 г. н.

395. Што й па вуліцы ды й па шырокай

АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 16, л. 19. Даслала ў 1960 г. Т. А. Андрушкевіч з в. Беліца Жлобінскага р. Гомельскай вобл. «Карагодная веснавая». «Гэту песню я навучылася ад сваёй маці ў 1908 г.»

Вар.: Дембовецкі, с. 537, № 21. Зап. у Рогінскім прыходзе Рагачоўскага п. «Веснавая-палявая»; Шейн, Песни, с. 122, № 175. Зап. у м. Чашнікі; Бессонов, с. 16—17, № 23; ён жа: с. 16, № 22; с. 17, № 24; Tyszkiewicz, с. 328. Зап. у Барысаўскім п.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 30, сш. 1, л. 10. Зап. Р. В. Шматава ў 1949 г. у Бабруйскім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 53, сш. 4, л. 24. Зап. С. М. Міско ў 1960 г. у Мінскім р. і вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 65, сш. 1, л. 44—46. Зап. І. І. Лушчыцкая ў 1961 г. у Мядзельскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 19, сш. 2, л. 1—2, № 2. Зап. С. І. Ільчава ў 1967 г. у Шчучынскім р. Гродзенскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 67, сш. 1, л. 4. Зап. Л. А. Малаш у 1973 г. у Бабруйскім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 96, сш. 2, л. 65, № 56. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1975 г. у Чэрвеньскім р. Мінскай вобл.

396. Ты вуціца серая

ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 8, № 8. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. Ноты — спр. 3, № 75. «Веснавая» («у святых дні, пабраўшыся за рукі, парамі»).

Вар.: Радченко, 1888, с. 51, № 31. Зап. З. Радчанка ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ. «Карагодная».

397. Зялён гай падмяцён

Шырма, I, с. 65, № 31. Зап. у 1935 г. у в. Вялікія Грынкі Ваўкавыскага п. ад дзяўчат.

398. Што на горцы, на гарэ

ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 42, № 38. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. ад Акуліны. Ноты — спр. 3, № 36. «Вясну гукаюць».

Вар.: там жа, л. 57, № 49.

399. Як пайду я да да любіна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 34, сш. 5, л. 43, № 57; ноты — спр. 33, № 57. Зап. Я. А. Васілеўская ў 1950 г. у в. Чамярысы Брагінскага р. Гомельскай вобл. ад Е. З. Пяхоты, 77 г. «Веснавы дзевочы карагод», «у любін гуляюць». Мелодыю зап. Г. І. Цітовіч у в. Зарэчча Брагінскага р.

400. Як пайду, пайду

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 4, сш. 1, л. 40; спр. 11, сш. 1, л. 30. Зап. А. С. Ліс і М. С. Шушкевіч у 1968 г. у в. Капічы Касцюковіцкага р. Магілёўскай вобл. ад М. Хромчанкі, 1910 г. н. «Духаўская».

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 6, л. 128. Зап. студ. Брэсцкага пед. ін-та ў Дубровіцкім р. Ровенскай вобл. УССР.

401. За рэчкаю мак, мак

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 98, сш. 2, л. 32. Зап. В. І. Скідан у 1975 г. у в. Пярэдзелка Лоеўскага р. Гомельскай вобл. ад Г. Г. Івахненкі. Мг ф. 20, воп. 75, ст. 59, № 17. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 73, сш. 2, л. 6, № 3. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1973 г. у Быхаўскім р. Магілёўскай вобл.; Дембовецкі, с. 536, № 19. Зап. у Быхаўскім п. Адрозненні вар. Дэмбавецкага:

За старога замуж [ідучы],
Маладога ўспамінаючы,
А старога праклінаючы.
Не пайду я за старога,
А ў старога дзяцей многа,
А ў маладога грошай многа.
Лучшы буду грошы лічыць,
Як у старога дзяцей карміць.
Паганю я кала елі,
А старога ваўкі в'елі,

Паганю я кала рэчкі,
А старога толькі плечкі,
Паганю я кала гаткі,
А старога толькі лапаткі,
Паганю я кала йгрушы,
А старога толькі вушы,
Паганю я кала куста,
А старога даўно пуста.

402. Ды на гары мак, мак

Гілевіч, 1974, с. 130—131. Зап. Х. В. Бандаровіч у в. Ячнае Стаўбцоўскага р. Мінскай вобл. ад Ніны Сошкі, 1912 г. н.

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 64, сш. 41, л. 3, № 6. Зап. студ. Мінскага пед. ін-та В. М. Фурсевіч у 1960 г. у в. Сяменчыцы Стаўбцоўскага р. Мінскай вобл. ад В. Барыс, 35 г. Заўвага спявачкі: «Шукаючы працы, малойчыкі спявалі». Першыя тры страфы супадаюць, далей наступны тэкст:

Паляцеў за мора
Ды сеў над вадою,

Ды сеў над вадою
І ўсё выслухоўвае.

І ўсё выслухоўвае,
Як малойчыкі плачуць.

Як малойчыкі плачуць,
Яны есці хочуць.

403. Чом, чом, селязень

ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 62, № 54. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Акуліны. Ноты — спр. 3, № 40. «Вясну гукаюць (у вялікім посце)».

404. Паналяцела галуб'я стада

ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 55, № 47. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Хрысціны. Ноты — спр. 3, № 39. «Вясну гукаюць (у вялікім посце)».

405. Як ад кута да парога

Радченко, 1888, с. 15—16, № 42. Зап. З. Радчанка ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ. «Вяснянка».

406. Як выведзем луку

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69, сш. 2, л. 74, № 58. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Іскань Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад А. Р. Барысавай. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 38, № 32. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «Вясной, на пасху».

Вар.: Шейн, Песни, с. 119, № 168; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 83, сш. 1, л. 3—4, № 2. Зап. В. М. Іваноўская ў 1963 г. у Маладзечанскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 74, сш. 2, л. 14, № 5. Зап. В. Р. Кушнарэнка ў 1973 г. у Кіраўскім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69, сш. 1, л. 9, № 5. Зап. Г. А. Барташэвіч у в. Іскань Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Е. К. Семчанкі і Н. Ф. Куляшовай. Спявачкі зазначылі: «Цяпер луку водзяць на радаўніцу. З кладбішча ідуць, пасадзяць дзяцей і водзяць луку. Становяцца чарадой усе, бяруцца за рукі, тры чалавекі сядзіць усярэдзіне. Паміж імі ходзяць і пачынаюць пець. Спяюць луку, а тады другую песню скародзяць і трэцюю, як хто ўмець. Спявалі «Вішні мае, вішні цераз сад перавіслі».

407. Лука, да лука мая, лука

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 133, сш. 1, л. 13, № 11. Зап. К. П. Кабашнікаў і І. І. Крук у 1977 г. у в. Старое Сяло Рагачоўскага р. Гомельскай вобл. ад А. Ф. Маслянкавай, 1902 г. н. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 34, № 11. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «Карагод на благавешчанне».

408. Лука мая

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 142, сш. 1, л. 3, № 1. Зап. Л. М. Салавей у 1977 г. у в. Азяраны Рагачоўскага р. Гомельскай вобл. ад С. У. Бондаравай, 1910 г. н. «Ранняя вясной, як толькі згоніць снег, яшчэ да вялікадня, выходзяць дзеўкі на вуліцу, бяруцца за рукі і, ходзячы ў карагодзе, пяюць песню «Лука». Яна першая, а потым ідуць розныя, якія прыдумваюць».

409. Ой, лука ж, наша лука

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 62, сш. 2, л. 9, № 9. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Салтанаўка Магілёўскага р. і вобл. ад А. А. Шкрэдавай, 1911 г. н., і М. П. Васянкавай, 1908 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 23, № 9. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

410. Ой, на луцэ, луцэ

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 74, сш. 1, л. 38, № 17. Зап. В. Р. Кушнарэнка ў 1973 г. у в. Ніканавічы Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 78, № 20. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «Вясновая песня — ранняя вясна, першая вясновая песня. Благавешчанне, сакавік перад вялікаднем».

411. Ой, лука, на луцэ

АІМЭФ, ф. 20, воп. 73, ст. 77, № 8. Зап. В. Р. Кушнарэнка ў 1973 г. у в. Боркі Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад А. І. Сіліцы. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясна».

412. Ой, лука, мая лука

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 83, сш. 1, л. 2, № 1. Зап. В. М. Іваноўская ў 1963 г. у в. Маркава Маладзечанскага р. Мінскай вобл. ад С. М. Сарачынскай, 60 г. Да песні апісанне: «Карагод «Луку» водзяць і цяпер на першы дзень вялікадня. Жанчыны, дзяўчаты, мужчыны бяруцца за рукі і ўтвараюць ланцужок. У трох месцах становяцца дзеці. Адна жанчына

вядзе ўсіх, выпісваючы ўзоры паміж дзецьмі. Усе спяваюць «Луку» і яшчэ песню. Песні пяюць маладому хлопцу, які збіраецца жаніцца. У песні называюць яго імя, а за гэта ён павінен пачаставаць усіх песельнікаў».

413. Як вазьму я казла да за рожачкі

Радченко, 1888, с. 36—37, № 5. Зап. З. Радчанка ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ.

414. Селязенька касаты

Рубец, с. 28. «Каргодная».

415. Устань рана, перапёлачка

Гілевіч, 1973, с. 42. Зап. студ. БДУ А. С. Лашук у в. Альсевічы Мядзельскага р. Мінскай вобл.

416. Ой, вы пелі песенькі, песенькі

Радченко, 1888, с. 27, № 72. Зап. З. Радчанка ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ.

417. Пойдзем, дзевачкі, на вулку

АІМЭФ, ф. 8, воп. 78, спр. 144, сш. 1, л. 39, № 20. Зап. Л. П. Барабанава ў 1978 г. у в. Барсукі Кармянскага р. Гомельскай вобл. ад А. С. Кавалёвай, 1914 г. н., і Ю. С. Анішчанкі, 1917 г. н.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 98, сш. 1, л. 91. Зап. В. І. Скідан у 1975 г. у Рэчыцкім р. Гомельскай вобл.

418. Чый там карагод ходзіць

Архіў АН СССР (Ленінградскае аддзяленне), ф. 134, воп. 2, спр. 14, л. 30. Зап. А. і Я. Логіны ў 1914 г. у в. Моладава Навагрудскага п. Мінскай губ.

Веснавыя прымеркаванья

419. Вясна красна, вясна красна наступае

Гілевіч, 1974, с. 70.

420. А мой брацітка салавейка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 51, сш. 1, л. 62. Зап. Г. А. Барташэвіч і І. К. Цішчанка ў 1972 г. у в. Дзегцярова Верхнядзвінскага р. Віцебскай вобл. ад Л. А. Тварановіч, 1903 г. н. «Вясенная песня».

Тагурьы — гурбы.

421. Ці не тошна табе, рэчка

Шлюбскі, с. 72, № 58. Зап. у в. Кашавічы Суражскага п. Віцебскай губ. «Веснавая».

422. Бяжыць рэчка ад мельнічка, ой, рана!

А. Кірко р. Заметки о западной части Гродненской губернии. Этнографический сборник, вып. 3. СПб, 1858, с. 93.

423. Да пакачу, пакачу

АІМЭФ, ф. 20, воп. 74, ст. 23, № 2. Зап. А. С. Ліс у 1974 г. у в. Гародзькі Валожынскага р. Мінскай вобл. ад Е. Гнілазуб. «Юраўская». Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава.

Вар.: Чуркін, 1949, с. 96, № 4. Тэкст зап. І. А. Сэрбаў, мелодыю М. М. Чуркін у 1936 г. у Чэрвеньскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 96, сш. 2, л. 69, № 61. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1975 г. у Чэрвеньскім р. Мінскай вобл. «Вясна».

424. Пасу казу на лугу

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 118, сш. 2, л. 18, № 17. Зап. В. М. Каламыцава ў 1976 г. у в. Стаі Лепельскага р. Віцебскай вобл. ад Т. С. Быкавай, 1911 г. н. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 38, № 17. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «Вясна, на тройцу».

425. А я свайму міламу

Куба, с. 235, № 106. З Данькава Смаленскага п. «Вясеньская».

Вар.: Шейн, Материалы, с. 201, № 203. Зап. у Горацкім п. Магілёўскай губ.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 108, сш. 3, л. 12—13. Зап. М. П. Гваздзёў у 1967 г. у Шклоўскім р. Магілёўскай вобл. «Вясноўская. Спяваюць таксама, як пасуць тавар вясной».

426. Пад двараком арала

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 39, сш. 1, л. 4, № 3. Зап. Л. М. Салавей у 1971 г. у в. Груздава Пастаўскага р. Віцебскай вобл. ад М. М. Казлоўскай, 1911 г. н. Мг ф. 20, воп. 71, ст. 11, № 3. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вяснушчая».

427. Ды што ў садзе лялеіцца

Анталогія, 1975, с. 58, № 32. Зап. Г. І. Цітовіч у 1932 г. у в. Рэчкі Шаркоўшчынскага р. Віцебскай вобл. ад Прузыны Цітовіч, 90 г. «Вяснянка».

428. Бела, бела бярозачка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 124, сш. 4, № 4. Зап. студ. МДП Т. Тарарай і Л. Балабановіч у 1976 г. у в. Цясноўка Клецкага р. Мінскай вобл. ад Э. М. Крыцкай, 1909 г. н. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 80, № 4. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў. «Вясновая».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 106, сш. 2, л. 38—41, № 16. Зап. М. Я. Грынблат у 1967 г. у Мсціслаўскім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 73, сш. 2, л. 65, № 94. Зап. К. П. Кабашнікаў у Быхаўскім р. Магілёўскай вобл. «Веснавая».

429. Ай, бяроза, бяроза

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 59, сш. 1, л. 47, № 48. Зап. А. С. Емяльянаў у 1972 г. у в. Лакісава Верхнядзвінскага р. Віцебскай вобл. ад Е. І. Альшэўскай, 71 г. «Вясенная».

430. Горкі палын у гародзе, ай

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 51, сш. 2, л. 30. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1972 г. у в. Дзямешкі Міёрскага р. Віцебскай вобл. ад Л. М. Якушонак, 1917 г. н., А. М. Лакоткі, 1909 г. н. Мг ф. 20, воп. 72, ст. 3, № 27. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясна».

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 52, сш. 15, л. 1—2, № 3. Зап. студ. МДП ў Глыбоцкім р. Віцебскай вобл. «Вясна»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 59, сш. 1, л. 18, № 18. Зап. А. С. Емяльянаў у 1972 г. у в. Лакісава Верхнядзвінскага р. Віцебскай вобл. Вар. мае працяг:

Замуж не йшоўшы, жыці не слава,
Замуж зайшоўшы, жыці не спраўна.
А луччай жыццё перапёлкі,
Куды хацела — паляцела:
Ці ў зялёны сад па смароды,
А ці ў шчыры бор па ягодкі.

431. Выйду, выйду на ганечкі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 4, л. 11, № 9. Зап. Л. М. Салавей і Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Зарэчча Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Г. Заяц, В. Філончык і С. Белакурскай. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 65, № 9. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясна. Адна з першых вясноўскіх песень».

Вар.: Р о м а н о в, ІІ, с. 265, № 11. Зап. Мядзведзева ў Гомельскім п. «Вяснянка». У вар. упамінаюцца, акрамя залатых пярсцёначкаў, стальныя падковачкі, розніцца і канцоўка:

Гордая мая нявехначка —
Куды йдзе, ў ладоні сячэ,
Да ў залагыя пярсцёначкі,
Да ў стальныя падковачкі.
— Да не журыся, мой свёкарка,
Не твайго сына спраўляннейка.
Спраўляў мяне мой татачка
Да родная мая мамачка.

Р а д ч е н к о, 1888, с. 32, № 89. Зап. З. Радчанка ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага п. Вар. мае наступную канцоўку:

Гордая мая нявехначка,
Гардуе мною і маім сынам.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 134. Зап. М. П. Гваздзёў у 1961 г. у в. Рабуса Рэчыцкага р. Гомельскай вобл. У гэтым вар. чытаем:

— Ой, худа, худа робіш ты, нявехначка,
 Да не пабі ж ты сваіх ладончак,
 Да не паламі ж ты сваіх пярсцёначак.
 Да ладончкамі дзела рабіць будзем,
 А пярсцёначкі насіць будзем
 І маладых хлопчыкаў любіць будзем.

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 102, сш. 1, л. 40, № 28. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1965 г. у Чачэрскім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 83, сш. 67а, л. 2 адв., № 8. Зап. студ. МДПі А. М. Давыдзенка ў 1974 г. у Кармянскім р. Гомельскай вобл.

432. А выйду, выйду на вулачку

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 118, сш. 2, л. 13, № 13. Зап. В. М. Каламыцава ў 1976 г. у в. Стаі Лепельскага р. Віцебскай вобл. ад Т. С. Быкавай, 1911 г. н. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 38, № 13. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Вар.: Шейн, Матеріалы, с. 179, № 169. Зап. Е. М. Багданоўская ў в. Валасовічы Барысаўскага п. Мінскай губ.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 78, спр. 150, сш. 1, л. 27, № 31. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1978 г. у Кармянскім р. Гомельскай вобл.

433. Не трапячыся, асінка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 2, л. 173, ноты — № 131. Зап. тэкст Л. Г. Савікоўская, мелодыю Г. І. Цітовіч у 1945 г. у в. Бараўцы Куранецкага р. Маладзечанскай вобл. ад М. Я. Клімовіч, 1922 г. н. «Веснавая».

Вар.: Радченко, 1888, с. 9, № 216. Зап. З. Радчанка ў Гомельскім п. Магілёўскай губ. «Вяснянка».

434. А й вясна, вясна, вясначка

АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 1, № 30. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1978 г. у в. Пятравічы Кармянскага р. Гомельскай вобл. ад А. Б. Медзвядзёвай, В. А. Багдановіч, Т. П. Медзвядзёвай.

Вар.: Романов, II, с. 263, № 3. Зап. Е. Р. Раманаў у в. Алешня Рагачоўскага п. Да песні заўвага: «Песня вядома таксама ў Быхаўскім і Магілёўскім паведах. «Вяснянка»; Гілевіч, 1974, с. 80. Зап. студ. БДУ Т. Клімянкова ў Чачэрскім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 123. Зап. М. П. Гваздзёў у 1961 г. у в. Азершчына Рэчыцкага р. Гомельскай вобл. ад Т. К. Лапацінай; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 87, сш. 41, л. 2, № 6. Зап. студ. Магілёўскага пед. ін-та В. Маслава ў 1973 г. у Чачэрскім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 83, сш. 61, л. 17, № 37. Зап. студ. МДПі Л. С. Буйніцкая ў 1974 г. у Лагойскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 78, спр. 150, сш. 1, л. 47, № 53. Зап. К. П. Кабашнікаў у Кармянскім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 12, № 10. Зап. Л. П. Барабанова ў 1978 г. у в. Барсукі Кармянскага р. Гомельскай вобл. Вар. канцоўкі:

— Бі, мой сыночак, бі, навучай,
 Бі, навучай,
 На свае мыслі наварачай,
 Наварачай.

А ў яе ж мыслі дзявоцкія,
Дзявоцкія,
А твае ж мыслі жанацкія.

АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 13, № 31. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1978 г. у Чачэрскім р. Гомельскай вобл. Вар. скарочаны, з іншай канцоўкай:

Мяне нялюбы б'е штодзень,
Свёкарка-татка не жалее,
Няхай ён сядзе й акамянее.

435. Ой, скалыхніся высока

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 40, сш. 4, л. 44. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1971 г. у в. Закор'е Браслаўскага р. Віцебскай вобл. ад М. І. Лаўрынові і. Мг ф. 20, воп. 71, ст. 8, № 18. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясной на калысцы».

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 31, сш. 22, л. 10, № 11. Зап. студ. Маладзечанскага настаўніцкага ін-та К. М. Філістовіч у 50-х гадах у Смаргонскім р. Гродзенскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 12, сш. 1, л. 11. Зап. вучні Лоскай школы ў 1960 г. у Смаргонскім р. Гродзенскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 45, л. 70. Зап. С. В. Барыс у 1971 г. у Шаркоўшчынскім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 20, воп. 71, ст. 23, № 27. Зап. А. С. Емяльянаў у Пастаўскім р. Віцебскай вобл.

436. А ў борку, борку, пры борку

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 2, л. 175, № 133. Зап. Г. І. Цітовіч у 1945 г. у в. Бараўцы Куранецкага р. Маладзечанскай вобл. ад П. С. Клімвіч, 57 г. «Вясна. Як калышуща».

437. Да й у барку й, у барку

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 82, сш. 60, л. 6, № 8. Зап. студ. МДПІ Л. В. Жукоўская ў 1974 г. у в. Дзеразкі Маладзечанскага р. Мінскай вобл. ад М. І. Сянько, 1898 г. н. Мг ф. 20, воп. 74, ст. 75, № 8. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Веснавая»

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 83, сш. 6, л. 12, № 20. Зап. В. М. Іваноўская ў 1963 г. у Смаргонскім р. Гродзенскай вобл. «Юр'я»; АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 51, № 17. Зап. А. С. Ліс у 1978 г. у Іўеўскім р. Гродзенскай вобл. «Юраўская».

438. У борку, борку ды пры борку

Шырма, ІІІ, с. 107, № 60. Зап. Р. Р. Шырма ў 1929 г. на хутары Мель Вілейскага п. ад дзяўчат.

Вар.: Шырма, ІІІ, с. 106, № 60. Зап. там жа

439. А ў чысценькім полі стаяла бяроза

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 40в, сш. 76, л. 1. Зап. Т. І. Іванова ў 1953 г. у в. Уладычына Полацкага р. Віцебскай вобл. ад А. М. Лашковай, 75 г. «Веснавая».

440. Каціўся вугаль, каціўся

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 2, л. 185, № 143. Зап. Г. І. Цітовіч у 1945 г. у в. Бараўцы Куранецкага р. Маладзечанскай вобл. ад А. П. Ількевіч, 45 г. «Вясною».

441. Сядзелі бабы пад вакном

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 94, сш. 1, л. 26. Зап. М. П. Гваздзёў у 1965 г. у в. Зубава Аршанскага р. Віцебскай вобл. ад Х. С. Рабекінай, 53 г.

Вар.: Гарэцкі, Ягораў, с. 81, № 180. Зап. М. Гарэцкі і А. Ягораў у Мсціслаўскім р. Аршанскай акругі.

442. Ой, ў борку, борку, пры борку

Шырма, III, с. 105, № 60. Зап. Р. Р. Шырма ў 1929 г. на хутары Мель Вілейскага п. ад дзяўчат. «Юраўская».

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 40в, сш. 77, л. 4—5, № 4. Зап. студ. Маладзечанскага пед. ін-та Е. С. Адамовіч у 50-х гадах. «Юраўская».

Вар. канцоўкі:

Ляніва нявестка, ляніва:
Сонца не зайдзе — спаць пойдзе,
Сонца ў аконца — яна спіць,
Не выйдзе каровак падаіць.
Не хоча ножак памачыць.

АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 49, № 2. Зап. А. С. Ліс у 1978 г. у Іўеўскім р. Гродзенскай вобл. «Вясна».

443. Борка, борка, пры борку

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 82, сш. 1, л. 18. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1963 г. у в. Лебедзева Маладзечанскага р. Мінскай вобл. ад Л. С. Сарокі, 72 г. «Вясною».

Вар.: Радченко, 1888, с. 4—5, № 12а; с. 5, № 12б. Зап. З. Радчанка ў Гомельскім п. Магілёўскай губ.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 32, сш. 11, л. 4, № 8. Зап. студ. Маладзечанскага настаўніцкага ін-та Г. Дурэйка ў 1952 г. у Смаргонскім р. Гродзенскай вобл. «Юр'ева».

444. Рынулі рэкі, рынулі

Шырма, III, с. 25, № 13. Зап. Р. Р. Шырма ў 1929 г. у в. Шакуны Пружанскага п. ад Алесі Шырмы. «Вяснянка».

Вар.: Гілевіч, 1974, с. 81—82. Зап. студ. БДУ Н. Калала ў Навагрудскім р. Гродзенскай вобл.

445. Плаваў чаўнічок

Шырма, III, с. 24, № 12. Зап. Р. Р. Шырма ў 1929 г. у в. Шакуны Пружанскага п. ад Захвеі Хвораст. «Вяснянка».

Вар.: Радченко, 1888, с. 19, № 50а; с. 19, № 50б. Зап. З. Радчанка ў Гомельскім п. Магілёўскай губ. «Вяснянкі»; АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 24, л. 30. Даслала ў 1961 г. калгасніца Я. П. Малішэўская, 58 г. з

Чачэрскага р. Гомельскай вобл. «Вясновая»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 82, сш. 2, л. 9. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1963 г. у Маладзечанскім р. Мінскай вобл. «Юр'я».

446. Плаваў чаўночак па рэчаццы

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 75, сш. 3, л. 105. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Коўбча Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Г. А. Вайніловіч, 1907 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 29, № 9. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясна».

447. Плаваў чаўнок па рэчцы

Шырма, III, с. 110, № 62. Зап. Р. Р. Шырма ў 1934 г. у в. Семернікі Валожынскага п. ад Г. Апанель. «Юраўская».

448. Ой, што на горке, ой, на гарэ

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 3, сш. 1, л. 9. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1968 г. у в. Палуж-І Краснапольскага р. Магілёўскай вобл. ад Т. А. Вуцянковай, 1910 г. н., Г. В. Бліннікавай, 1908 г. н. «Вясна».

449. Ой, выйду, выйду на вулачку

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 46, сш. 1, л. 16, № 10. Зап. А. І. Гурскі ў 1971 г. у в. Кураполле Пастаўскага р. Віцебскай вобл. ад В. Ю. Хадкевіч, 1919 г. н. Мг ф. 20, воп. 71, ст. 20, № 3. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Велікодная».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 78, спр. 151, сш. 2, л. 56, № 56. Зап. І. І. Крук у 1978 г. у Краснагорскім р. Бранскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 115, сш. 1, № 66. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1976 г. у Полацкім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 123, сш. 2, л. 50, № 55. Зап. Л. М. Салавей у 1976 г. там жа.

450. Ляцелі гусі гагаючы

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 22, сш. 1, л. 27, № 43, ноты № 98. Зап. Г. І. Цітовіч у 1948 г. у в. Олтуш Маларыцкага р. Брэсцкай вобл. ад М. Е. Кацёл, 1912 г. н. (родам з в. Язвін таго ж р.). «Вясна».

Вар.: Шырма, III, с. 29, № 15. Зап. Р. Р. Шырма ў 1929 г. у Пружанскім п. «Вяснянка».

451. Ляцелі гускі радом, радом

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 117, сш. 2, л. 19, № 17. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1976 г. у в. Крыўкі Лепельскага р. Віцебскай вобл. ад К. І. Мацкевіч. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 6, № 22. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «Вясна».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 78, сш. 2, л. 32. Зап. М. П. Гваздзёў у 1963 г. у Лепельскім р. Віцебскай вобл. «Вясна».

452. Ляцелі гусі радком, радком

АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 22, № 43. Зап. К. П. Кабашнікаў і І. І. Крук у 1978 г. у в. Глыбочыцы Чачэрскага р. ад М. К. Усачанкі, 1916

г. н., Н. Ф. Якушовай, 1932 г. н., К. Ф. Новікавай, 1926 г. н., Г. М. Ганчаровай, 1911 г. н., М. П. Трафімавай, 1939 г. н. «Вясна».

453. Ляцелі гусі рад по раду

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69а, сш. 4, л. 75. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Віркаў Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад М. П. Дрэнь, 1908 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 42, № 31. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «Вясна».

Вар.: Радченко, 1888, с. 17, № 44. Зап. З. Радчанка ў Гомельскім п. Магілёўскай губ.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 108, сш. 1, л. 53, № 45. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1975 г. у Чэрвеньскім р. Мінскай вобл. «Паставая».

454. Ляцелі гусі радам, радам

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 118, сш. 1, л. 55, № 47. Зап. В. М. Камыцава ў 1976 г. у в. Навасёлкі Лепельскага р. Віцебскай вобл. ад Д. І. Буйніцкай, 81 г. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 35, № 15. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «Вясна».

455. Чаму, лясочак, не 'дзяешся

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 117, сш. 1, л. 12, № 8. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1976 г. у в. Абярцы Лепельскага р. Віцебскай вобл. ад Е. А. Кліменціёнак, 1908 г. н. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 4, № 8. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў. «Сама як пачынаецца вясна».

456. Я паўз тын хаджу, сон-драмон саджу

АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 24, л. 28, № 7. Даслала ў 1961 г. калгасніца Я. П. Малішэўская, 58 г., з в. Навуховічы Чачэрскага р. Гомельскай вобл. «Вясновая».

457. Ой, маці, маці, я замуж хочу!

Радченко, 1888, с. 10—11, № 25. Зап. З. Радчанка ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ. «Вяснянка».
Вар.: Гілевіч, 1973, с. 34—35.

458. На рэчаццы на быстранькай

АІМЭФ, ф. 8, воп. 78, спр. 150, сш. 1, л. 40, № 46. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1978 г. у в. Малянік Кармянскага р. Гомельскай вобл. ад А. І. Сяргееўкі, 1891 г. н.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 137. Зап. М. П. Гваздзёў у 1961 г. у Гомельскім р. і вобл. «Гукаюць вясну. Спяваюць жанчыны старэйшага ўзросту»; Гілевіч, 1978, с. 72. Зап. студ. БДУ Т. Клімянкова ў Чачэрскай р. Гомельскай вобл.

459. Пад гаем, гаем зялёненькім

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 117, сш. 3, л. 19—20, № 12. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1976 г. у в. Крыўцы Лепельскага р. Віцебскай вобл. ад

П. Л. Санько, 73 г. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 9, № 12. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў. «Вясненская».

Вар.: Радченко, 1888, с. 20, № 51а; с. 20, № 516. Зап. З. Радчанка ў Гомельскім п. Магілёўскай губ. Вар. канцоўкі:

Пасцелька мая пуховая,
Ці мне вамі горы раўнаваці,
Не з кім мне на вас паляжаці.
Скацёрці мае драбчастыя,
Ці мне горы вамі усцілаці,
Негдзе мне вас падзяваці.
Рушнікі мае таненькія,
Ці дубы вамі увіваці,
Негдзе мне вас падзяваці.

460. На вуліцы на шырокай

ЦГАЛІ, ф. 1429, воп. 1, спр. 4, л. 94—95. Зап. А. Валевіч у 1936 г. у в. Сяменькавічы Барысаўскага р. Мінскай вобл. ад групы жанчын. «Вясноўская».

461. Ой, там на моры на сіняму

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 135. Зап. М. П. Гваздзёў у 1960 г. у в. Азершчына Рэчыцкага р. Гомельскай вобл. ад Т. К. Лапацінай, 69 г. «Вяснянка. Спяваюць жанчыны старэйшага і сярэдняга ўзросту даволі часта вясной».

462. Каліна! Пры дарозе, пры шырокай

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 93, сш. 6, л. 12, № 10. Зап. Л. М. Салавей у в. Заўруткі Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад Г. Р. Яновіч, 1900 г. н. «Вясенная».

463. Ай, вясна красна, дзень цёпленькі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 75, сш. 3, л. 103. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Коўбча Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Г. А. Вайніловіч, 1907 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 29, № 6а. Расшыфр. мелодыю В. М. Калмыцава. «Як заклікалі вясну».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 3, сш. 1, л. 8. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1968 г. у в. Палуж-І Краснапольскага р. Магілёўскай вобл. ад Т. А. Вуцянковай, 1910 г. н., і Г. В. Бліннікавай, 1908 г. н. «Вясна».

464. А вясна красна наставала

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 61, сш. 1, л. 24. Зап. Л. І. Павецьева ў 1961 г. у в. Жыцькава Барысаўскага р. Мінскай вобл. ад В. В. Бурсыкі, 63 г.

465. Вясна красна ў вочкі лезіць

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 31, сш. 6, л. 5, № 2. Зап. студ. Маладзечанскага настаўніцкага ін-та Е. Я. Лоўкіна ў 50-х гадах у Полацкім р. Віцебскай вобл. ад А. Д. Рудак, 1895 г. н. «Веснагая».

466. Ой, дуб дуброве даўно кажа

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 6, л. 26, № 21. Зап. Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Усце Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Е. А. Харлап. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 71, № 21. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясна».

Вар.: Радченко, 1888, с. 26, № 69. Зап. З. Радчанка ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ. «Вяснянка»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 148. Зап. М. П. Гваздзёў у 1961 г. у в. Старыя Дзятлавічы Гомельскага р. і вобл. «Вяснянка».

467. Да што там у стайні стучэла

Хрэстаматыя, с. 138. Зап. у 1934 г. у в. Спягліца Вілейскага р. ад В. Рукойцік.

468. А ў гародзе на калапеньцы

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 117, сш. 2, л. 57, № 50. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1976 г. у в. Крыўкі Лепельскага р. Віцебскай вобл. ад В. А. Юхнавец. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 7, № 27. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў. «Вясенская, вясной, як на пасту пагоняць».

469. Над ракою верба

Гарэцкі, Ягораў, с. 75, № 168. Зап. тэкст М. Гарэцкі, мелодыю А. Ягораў у 1926 г. у в. Багацькаўка Мсціслаўскага р. Аршанскай акругі ад Прасі Гарэцкай. «Вясну гукаюць».

Вар.: Романов, II, с. 264, № 8. «Вяснянка».

470. Ой, дуброўная зязюлечка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 98, сш. 1, л. 90. Зап. В. І. Скілан у 1975 г. у в. Маканавічы Рэчыцкага р. Гомельскай вобл. ад Г. Ф. Хмяльніцкай, 1902 г. н., Е. М. Прыходзькі, 1910 г. н., і Г. К. Прыходзькі. Мг ф. 20, воп. 75, ст. 57, № 24. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў. «Вяснянка».

471. Ой ты, зязюлька баравая

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 132. Зап. М. П. Гваздзёў у 1961 г. у в. Тонеж Лельчыцкага р. Гомельскай вобл. ад Г. Кондзік, 35 г. «Спяваюць дзяўчаты, жанчыны старэйшага і сярэдняга ўзросту».

472. Як у новенькім калодзезьку

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 120, сш. 1, № 1. Зап. А. М. Пахомава ў 1976 г. у в. Камень Лепельскага р. Віцебскай вобл. ад Ф. І. Баранавай, 1908 г. н. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 1, № 1. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў. «Паставая».

473. Пагонім, дзевачкі, каровачкі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 4, л. 77, № 99. Зап. Л. М. Салавей у 1973 г. у в. Зарэчча Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад А. Яскевіч, 1901 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 67, № 19. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясноўская».

474. А нуце, нуце, каровачкі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 92, сш. 4, л. 28. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1974 г. у в. Старыя Прыборкі Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад А. М. Мядзеўскай, 70 г. Мг ф. 20, воп. 74, ст. 16, № 15. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

475. А нуце, нуце, каровачкі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 3, л. 32, № 31. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у в. Жорнаўка Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад З. І. Мурашкі. Мг ф. 20, воп. 74, ст. 30, № 30. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «У вялікі пост».

476. Ідзіце, дзевачкі, ярду рваці

АІМЭФ, ф. 20, воп. 73, ст. 28, № 28. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Коўбча Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Г. Вайніловіч, 1907 г. н. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясной».

477. У бару зязюлька кукавала

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 42, сш. 1, л. 10, № 9. Зап. А. С. Емяльянаў у 1971 г. у в. Дунілавічы Пастаўскага р. Віцебскай вобл. ад Ф. Б. Жаклюцкай, 1911 г. н. Мг ф. 20, воп. 71, ст. 24, № 9. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вяснушчая. Спяваюць вясной, як зязюлька кукуць, як траўка пойдзіць, як жыта пушчаіцца».

Вар.: Шейн, Песни, с. 120, № 170. Зап. П. В. Шэйн у Чашніках; Шейн, Материалы, с. 177—178, № 167. Зап. у Горацкім п. Магілёўскай губ.; Шейн, Материалы, с. 178, № 168. Зап. там жа; Шейн, Материалы, с. 181—182, № 174. Зап. К. А. Біруля ў Віцебскім п. і губ.; Булгаковский, с. 53, № 1. Зап. у Пінскім п. Мінскай губ. «Троіцкая ці на куста»; Шырма, III, с. 32, № 18. Зап. Р. Р. Шырма ў 1937 г. у Дзісенскім п.; Рубец, с. 33; АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 24, л. 28—29, № 9. Даслала ў 1961 г. Я. П. Малішэўская з Чачэрскага р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 64, сш. 1, л. 50. Зап. А. С. Ліс у 1973 г. у Асіповіцкім р. Магілёўскай вобл. «Веснавая»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 75, сш. 1, л. 1. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у Быхаўскім р. Магілёўскай вобл. «Веснавая»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 102, сш. 2, л. 39. Зап. С. Т. Бахмет у 1975 г. у Глыбоцкім р. Віцебскай вобл.

478. Хто майго міленькага судзіць

Вукоўскі, с. 264. Зап. П. Быкоўскі каля Пінска. «Куст. Калі праводзяць куста з двору».

479. Овыль каля садзіку

АІМЭФ, ф. 13, воп. 6, спр. 7, сш. 1, л. 8, № 12. Зап. А. А. Крывіцкая ў в. Слаўнае Мсціслаўскага р. Магілёўскай вобл. ад М. К. Карабковай, А. М. Крывіцкай, П. М. Паповай. «Вясенняя».

480. Кукарэку пятах, кукарэку

ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 56, № 48, ноты — спр. 3, № 38. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Хрысціны. «Вясну гукаюць».

481. Кукарэку петушок, кукарэку

ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 43, № 39, ноты — спр. 3, № 37. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага р. Магілёўскай губ. ад Акуліны. «Вясну гукаюць».

Вар.: АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 1, № 28. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1978 г. у Кармянскім р. Гомельскай вобл. «Веснавая карагодная»; АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 7, № 23. Зап. Л. П. Барабанавы ў 1978 г. у Кармянскім р. Гомельскай вобл. «Вясна».

482. Кукарэку петушок, кукарэку

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 118, сш. 1, л. 33, № 31. Зап. В. М. Каламыцава ў 1976 г. у в. Пышна Лепельскага р. Віцебскай вобл. ад М. Ц. Бараўцовай і Ф. Ц. Качанавай. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 36, № 8. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «Паставая».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 110, сш. 3, л. 70, № 32. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1967 г. у в. Ардаць Шклоўскага р. Магілёўскай вобл. ад Е. Т. Міронавай, 67 г. Вар. розніцца першымі радкамі:

А скінь, божа, ключы
Вясну адмыкаці, зіму замыкаці.

483. Зязюлечка баравая

Гілевіч, 1974, с. 77. Зап. студ. БДУ Г. Прановіч у в. Старына Ушацкага р. Віцебскай вобл. ад М. Хамічонок, 75 г.

484. Ой ты, жаваронку

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 22, сш. 1, л. 11, ноты № 37. Зап. Г. І. Цітовіч у 1948 г. у в. Гайнаўка Кобрынскага р. Брэсцкай вобл. ад А. Р. Шпендзік, 1904 г. н. «Перад благавешчаннем».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 73, сш. 1, л. 14, № 7; спр. 69, сш. 3, л. 90, № 59. Два вар. зап. К. П. Кабашнікаў і Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у Кіраўскім р. Магілёўскай вобл.

485. Пасею я руту

Бычко-Машко, с. 55, № 51. Зап. І. Е. Бычко-Машко ў пачатку XX ст. у пас. Калюга-Камарна Кобрынскага п. «Высэння пісня»; тое ж: Анталогія, 1975, с. 52, № 26.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 70, сш. 4, л. 48—49. Зап. А. І. Гурскі ў 1961 г. у Гомельскім р. і вобл. «Вясна»; АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 6, л. 29. Зап. студ. Брэсцкага пед. ін-та В. І. Ульяніцкая ў Брэсцкім р. і вобл. «Русальная».

486. Хадзіла Захвейка

Шырма, III, с. 27—28, № 14. Зап. Р. Р. Шырма ў 1929 г. у в. Шакуны Пружанскага п. ад Захвеі Хвораст.

487. Ляцелі гусёлкі

Шырма, III, с. 27, № 14. Зап. Р. Р. Шырма ў 1929 г. у в. Шакуны Пружанскага п. ад Захвеі Хвораст. «Вяснянка».

488. Хадзіла павонька

Шырма, III, с. 31, № 17. Зап. Р. Р. Шырма ў 1929 г. у в. Шакуны Пружанскага п. ад Захвеі Хвораст. «Вяснянка».

489. Чэраз тое сельца

Бычко-Машко, с. 46, № 40. Зап. І. Е. Бычко-Машко ў пачатку XX ст. у пас. Калюга-Камарна Кобрынскага п. «Высэння пісня».

490. Стаіць вярба у канцы сяла

Шырма, III, с. 29, № 15. Зап. Р. Р. Шырма ў 1929 г. у в. Шакуны Пружанскага п. ад Алесі Шырмы. «Вяснянка».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 22, сш. 1, л. 12, № 21. Зап. Г. І. Цітовіч у 1948 г. у Кобрынскім р. Брэсцкай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 46, сш. 2, л. 15, № 29. Зап. А. І. Гурскі ў 1971 г. у Браслаўскім р. Віцебскай вобл. «Веснавая».

491. Ой, чыронька пташэчка

Мажэйка, с. 197, № 35. Мелодыю і першую страфу зап. Э. Я. Мажаўка ў в. Тонеж Лельчыцкага р. Гомельскай вобл. Поўны тэкст зап. у 1961 г. там жа М. П. Гваздзёў (нізка вяснянак «Агу вясна, агу красна») — АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 149.

Прахаць — прасіць.

492. Чаго вясна на ніз пайшла

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 34, сш. 5, л. 6, № 43. Зап. тэкст Я. А. Васілеўская, мелодыю Г. І. Цітовіч у 1950 г. у в. Чамярысы Брагінскага р. Гомельскай вобл. ад Е. З. Пяхоты, 77 г.

Вар.: Радченко, 1888, с. 8, № 19. Зап. Э. Радчанка ў Гомельскім п. Магілёўскай губ. «Вяснянка»; Гілевіч, 1974, с. 70. Зап. Т. Краўчанка ў Лоеўскім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 127. Зап. М. П. Гваздзёў у 1961 г. у Гомельскім р. і вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 98, сш. 2, л. 39. Зап. В. І. Скідан у 1964 г. у Брагінскім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 107, сш. 3, л. 33, № 36; спр. 106, сш. 3, л. 26—28, № 11. Зап. С. М. Міско і М. Я. Грынблат у 1967 г. у Мсціслаўскім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 71, сш. 2а, л. 82. Зап. В. І. Скідан у 1973 г. у Брагінскім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 98, сш. 1, л. 32. Зап. В. І. Скідан у 1975 г. у Лоеўскім р. Гомельскай вобл.

493. Чаго вясна на лес пайшла

АІМЭФ, ф. 20, воп. 62, ст. 8, № 14. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1962 г. у в. Старыя Дзятлавічы Гомельскага р. і вобл. ад М. П. Стрыжанковай. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясна».

494. Ой, у лузе, ой, у лузе

АІМЭФ, ф. 20, воп. 77, ст. 88, № 8. Зап. А. С. Ліс у 1977 г. у в. Барбарова Глускага р. Магілёўскай вобл. ад Н. К. Марціновіч. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

495. Ідуць кароўкі із дуброўкі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 3, л. 64, № 73. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у в. Пружанка Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад Г. А. Жоравай. Мг ф. 20, воп. 74, ст. 30, № 66. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «Вясной».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 133, сш. 4, л. 44, № 52. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1977 г. у Рагачоўскім р. Гомельскай вобл.

496. А ўсе людзі жыта сеюць

Е л а т а ў, с. 19—20. Зап. В. І. Ялатаў у 1959 г. у в. Сцецава Аршанскага р. Віцебскай вобл. ад У. О. Арловай, 55 г.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 43, сш. 2, л. 44. Зап. К. Б. Кузняцова ў 1959 г. у Багушэўскім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 66, сш. 24, л. 3, № 7. Зап. студ. МДПІ Н. І. Вусік у 1963 г. у Крупскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 66, сш. 25, л. 1, № 1. Зап. студ. МДПІ В. В. Аўсіевіч у 1963 г. у Крупскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 80, сш. 22, л. 11, № 22. Зап. студ. МДПІ А. С. Дылеўка ў 1974 г. у Талачынскім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 105, сш. 1, л. 43, № 34. Зап. А. М. Пахомава ў 1975 г. у Чэрвеньскім р. Мінскай вобл.

497. Што тая бедная удованька дзее

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 14, сш. 6, л. 3, № 2. Зап. студ. БДУ Г. І. Серадзіна ў 1967 г. у в. Аўсямірава Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад Г. С. Пупёнак. «Веснавая».

Вар.: За х а р а в а, с. 79. Зап. Д. Фёдараў, Г. Прахорчык у 1967 г. у Іванаўскім р. Брэсцкай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 73, сш. 2, л. 31, № 31. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1973 г. у Быхаўскім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 88, сш. 59, л. 6, № 13. Зап. студ. Магілёўскага пед. ін-та М. В. Неўдах у 1974 г. у Столінскім р. Брэсцкай вобл.

498. Раскідайся, сыры дубе

АІМЭФ, ф. 20, воп. 73, ст. 79, № 41. Зап. В. Р. Кушнарэнка ў 1973 г. у в. Баркалабава Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Е. Смычковай. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясна».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 2, л. 28, № 27. Зап. Л. М. Салавей і Н. М. Маркава ў 1973 г. у Быхаўскім р. Магілёўскай вобл.

499. А у полі два дубочки

Шырма, III, с. 20, № 9. Зап. Р. Р. Шырма ў 1928 г. у в. Гаішча Маладзечанскага п. ад Ю. Доўнар, 18 г. «Вяснянка». Збіральнік дае да гэтай мелодыі некалькі тэкстаў песень.

500. А белая бярозачка ваду замуціла

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 123, сш. 2, № 58. Зап. Л. М. Салавей у 1976 г. у в. Варонічы Полацкага р. Віцебскай вобл. ад Н. С. Івашчанкі, 1920 г. н. «У вялікі пост». Мг ф. 20, воп. 76, ст. 65, № 1. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў.

Вар.: АІМЭФ, ф. 9, воп. 3, спр. 13а, л. 122, № 4. З матэрыялаў С. Сахарава; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 47, сш. 5, л. 1, № 1. Зап. студ. Маладзечанскага настаўніцкага ін-та В. В. Кохан у 1952 г. у Дзісенскім р. Полацкай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 47, сш. 2, л. 4—5, № 12. Зап. студ. Маладзечанскага настаўніцкага ін-та ў Докшыцкім р. Полацкай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 10, сш. 2, л. 3, № 2. Зап. Л. М. Салавей у 1968 г. у Касцюковіцкім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 45, сш. 1, л. 53. Зап. С. В. Барыс у 1971 г. у Пастаўскім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 52, сш. 2, л. 1, № 1. Зап. студ. МДПІ І. У. Калека ў 1972 г. у Полацкім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 1, № 29. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1978 г. у Кармянскім р. Гомельскай вобл.

501. Кукавала зязюлечка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 51, сш. 2, л. 31. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1972 г. у в. Дзямешкі Міёрскага р. Віцебскай вобл. ад Л. М. Янушонак, 1917 г. н., і А. М. Лакоткі, 1909 г. н. Мг ф. 20, воп. 72, ст. 3, № 28. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясна».

502. Ужэ ж вясна, ужэ ж красна

Мажэйка, с. 199, № 38. Зап. З. Я. Мажэйка ў в. Тонеж Лельчыцкага р. Гомельскай вобл.

503. Ой, ужэ вясна да й ускрэсла

АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 6, л. 128. Зап. студ. Брэсцкага пед. ін-та ў Дубровіцкім р. Ровенскай вобл. УССР (на ўзмежжы са Столінскім р.). «Вяснянка».

Вар.: Гілевіч, 1974, с. 70. Зап. Т. Краўчанка ў Лоеўскім р. Гомельскай вобл.

504. А вясна красна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 45, сш. 1, л. 26. № 25. Зап. І. П. Чыгрын у 1959 г. у в. Князі Суражскага р. Віцебскай вобл. ад М. Д. Кляўцовай, 1913 г. н.

505. Эх, весяліцеся, ох да

Песні бел. народа, 1940, с. 6, № 3. Зап. на фанограф Ф. А. Рубцоў у 1938 г. у в. Зелянковічы Глускага р. ад Т. Голуб, 48 г., і А. Патаенкі, 67 г. Да песні заўвага: «Тэкст, відаць, няпоўны».

506. Кукай не кукай, зязюля

ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 9, № 9, ноты — спр. 3, № 76. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Будзішча Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Аляксандры. «Вясновая».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 96, сш. 4, л. 20, № 15. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1975 г. у Уздзенскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 93, сш. 5, л. 79, № 56. Зап. Л. П. Барабанова ў 1975 г. у Чэрвеньскім р. Мінскай вобл.

507. Да зязюля куе

Гілевіч, 1974, с. 73. Зап. А. Васько ў в. Галубы Мастоўскага р. Гродзенскай вобл. ад М. Гідрэвіч, 49 г.

508. Чаму, зязюлька, не кукуеш

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 78, сш. 2, л. 7. Зап. М. П. Гваздзёў у 1963 г. у в. Новыя Валасовічы Лепельскага р. Віцебскай вобл. ад Е. Ф. Геут, 56 г. «Вясна».

509. Шлі пажары па дуброве

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 75, сш. 2, л. 36. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Іскань Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад А. М. Глушцовай, 1900 г. н., і Р. Ц. Глушцова, 1899 г. н. «Вясна».

510. Кукавала зязюлька ў садочку

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 2, л. 143, ноты № 107. Зап. тэкст М. Я. Грынблат, мелодыю Г. І. Цітовіч у 1945 г. у в. Цінецвічы Куранецкага р. Маладзечанскай вобл. ад А. Я. Круцько, 1918 г. н. «Вясна».

511. Кукавала зязюлька ў садочку

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 47, сш. 21, л. 2—3, № 4. Зап. студ. Маладзечанскага настаўніцкага ін-та І. Капцюг у 1952 г. у в. Навікі Вілейскага р. Маладзечанскай вобл. ад Д. Ількевіч. «Вясенняя».

512. Ой, пайду я долам, даліною

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 52, сш. 1, л. 5. Зап. Г. І. Субач у 1972 г. у в. Чычэлі Пастаўскага р. Віцебскай вобл. ад В. Вежан.

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 117, сш. 5, л. 93, № 75. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1976 г. у Полацкім р. Віцебскай вобл.

513. Як пайду я ў зялёны садочак

Гілевіч, 1974, с. 80. Зап. студ. БДУ Б. Церашкова і Г. Каржанеўская ў в. Кляпцы Ушацкага р. Віцебскай вобл. ад Х. Кляпец, 75 г.

514. Па блудню вада разліваецца

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 118, сш. 1, л. 32, № 30. Зап. В. М. Каламыцава ў 1976 г. у в. Пышна Лепельскага р. Віцебскай вобл. ад М. Ц. Ба-

раўцовай і Ф. Ц. Качанавай. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 36, № 7. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «У пост».

Вар.: Гарэцкі, Ягораў, с. 77, № 172. Зап. М. Гарэцкі ў 1926 г. у Мсціслаўскім р. Аршанскай акругі. «Як вясну гукаюць»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 75, сш. 3, л. 106. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у Клічаўскім р. Магілёўскай вобл.

515. Ды зялёны кусток распускаецца

«Школьная праца». Часопіс Дзвінскай дзяржаўнай беларускай гімназіі, 1929, № 12, с. 8. Зап. вучань 1-га класа Т. Бартуль у 1928 г. у в. Кісялоўцы Дзісенскага п. Віленскай губ. «Веснавая» (АІМЭФ, ф. 9, воп. 3, спр. 136, ч. 4д).

516. Хмель на тычку навіваецца

Радченко, 1888, с. 11, № 27. Зап. З. Радчанка ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ.

517. Як выйду я за вароцікі, свісну

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69, сш. 1, л. 49, № 39. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Іскань Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Г. Г. Панідысёвай, 1911 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 37, № 10. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «У пятроўку пяюць».

518. У суседа была дзеванька

Шырма, III, с. 109, № 62. Зап. Р. Р. Шырма ў 1934 г. у в. Семернікі Валожынскага п. ад Г. Апанель. «Юраўская».

519. Ой, бары мае, бары

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 39, сш. 2, л. 32—33, № 33. Зап. Л. М. Салавей і П. І. Каруза ў 1971 г. у в. Богіна Браслаўскага р. Віцебскай вобл. ад М. М. Мацук, 1908 г. н., і В. Я. Скур'ят, 1904 г. н. «Вяснушчая. Вяснушчыя пяюць ад вялікадня да сёмкі. У гэты час вісела і калыска; на калысцы піялі, як калыхаліся, і дзяўчаты і хлопцы разам».

Вар.: ДГА ЛітССР, ф. 1135, воп. 10, спр. 203—207, л. 311. «Вясна».

520. Цераз бор, бары, бары

Анталогія, 1975, с. 46, № 20. Зап. Г. І. Цітовіч у 1935 г. у в. Баравыя Браслаўскага р. Віцебскай вобл. ад Н. Трахімовіч, 39 г. «Веснавая-калысная». Калісьці пасля вялікадня на выгане або дзе ў садзе хлопцы будавалі «калыскі» — арэлі. Ля «калысак» збіралася моладзь і гушталася, найчасцей парамі. Кожная пара старалася ўзняцца як мага вышэй, «каб лён рос вышэй».

521. Цераз явар сцежачка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 80, сш. 1, л. 147, № 83. Зап. К. А. Цвірка ў 1974 г. у в. Налібокi Стаўбцоўскага р. Мінскай вобл. ад М. А. Башур, 70 г. Мг ф. 20, воп. 74, ст. 43, № 29. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вяснавая. У посце, перад пасхай спяваюць».

522. Сахіліўся дубок на бок

АІМЭФ, ф. 13, воп. 9, спр. 24, л. 26, № 2. Даслала ў 1961 г. Я. П. Малішэўская, 58 г., з в. Навуховічы Чачэрскага р. Гомельскай вобл. «Вясновая».

523. А з-пад лесу, з-пад цёмнага

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 45, л. 5. Зап. Л. М. Салавей у 1966 г. у в. Навасёлкі Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад Н. Е. Скурко, 1910 г. н. Мг ф. 20, воп. 71, ст. 33, № 2. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вяснушчая».

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 48, сш. 21, л. 6—7, № 7. Зап. студ. Маладзечанскага настаўніцкага ін-та К. А. Панок у 1953 г. у Пастаўскім р. Віцебскай вобл. «Веснавая»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69, сш. 2, л. 71, № 55. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у Быхаўскім р. Магілёўскай вобл. «Вясноўская»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 79, сш. 7, л. 2. Зап. Л. І. Павецьева ў 1963 г. у Браслаўскім р. Віцебскай вобл. «Вясна».

524. Пайду з гора я ў чыстае поле

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 8, сш. 2, л. 38. Зап. А. І. Гурскі ў 1968 г. у в. Хатовіж Клімавіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Ф. Ф. Шашэнькі, 67 г., М. С. Аляксеенкі, 62 г., М. М. Ешчанкі, 60 г., Г. Я. Шаўцовай, 60 г. Мг ф. 20, воп. 68, ст. 1, № 29. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Веснавая».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 90, сш. 2, л. 44, № 28. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1964 г. у Віцебскім р. і вобл. «Духоўская»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 19, сш. 1, л. 13. Зап. М. С. Шушкевіч у 1969 г. у Столінскім р. Брэсцкай вобл. «Веснавая».

525. Лятала павулачка з саду да саду

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 76, сш. 1, л. 10, № 21. Зап. студ. МДПІ Л. І. Апанасёнак у 1974 г. у в. Красніца Чашніцкага р. Віцебскай вобл. ад Е. П. Ломач. «Вяснянка».

526. Ёшоў казачэнька з дому

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 73, сш. 2, л. 63, № 92. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1973 г. у в. Тайманова Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад М. Я. Буранковай і Т. А. Буранкова, 1900 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 53, № 10. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясеньская».

527. А ўжо, дзевачкі, вясна прыйшла

Романов, II, с. 264, № 7. «Вяснянка».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 152. Зап. М. П. Гваздзёў у 1961 г. у Гомельскім р. і вобл. «Вяснянка»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 70, сш. 2, л. 26, № 15; сш. 3, л. 18. Зап. А. І. Гурскі і Л. І. Павецьева ў 1961 г. там жа; АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 79, сш. 1, л. 17, № 16. Зап. В. Р. Кушнарэнка ў 1974 г. у Рэчыцкім р. Гомельскай вобл. «Вясна».

528. Што ў Янкавым садзе

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69, сш. 2, л. 73, № 57. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Іскань Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад А. Р. Барысавай, 1901 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 38, № 31. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «На пасху. Вясенская, вясной».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 133, сш. 4, л. 45, № 53. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1977 г. у Рагачоўскім р. Гомельскай вобл.

529. Як пайду я, куды даўна хадзіла

Анталогія, 1975, с. 53, № 27. Зап. Г. І. Цітовіч у 1958 г. у в. Забалоцце Бялыніцкага р. Магілёўскай вобл. ад У. Вайтовіч, 51 г. «Веснавая (мікольская)».

Вар.: Гілевіч, 1973, с. 40; АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 133, сш. 1, л. 63, № 37. Зап. К. П. Кабашнікаў і І. І. Крук у 1977 г. у Рагачоўскім р. Гомельскай вобл.

530. Як стаяла белая бяроза над вадою

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 128, сш. 1, л. 91—92, № 58. Зап. Г. А. Барташэвіч і Л. П. Барабанава ў 1977 г. у в. Курганне Рагачоўскага р. Гомельскай вобл. ад Е. А. Прохаравай, С. В. Зубарык, М. В. Восаравай, Н. М. Барабаш. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 29, № 7. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «Вясна».

531. А стаяла бярозачка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 133, сш. 2, л. 17—19, № 25. Зап. К. П. Кабашнікаў і І. І. Крук у 1977 г. у в. Грабава Рагачоўскага р. Гомельскай вобл. ад А. Н. Кузьміной, П. Д. Маспалавай, М. Ф. Крапіцкай, Е. Н. Бажанковай. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 35, № 38. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «Пяялі, як заклікалі вясну».

532. Там ў полі да цэркаўка стаяла

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 19, сш. 2, л. 36. Зап. М. С. Шушкевіч у 1969 г. у в. Мерчыцы Пінскага р. Брэсцкай вобл. ад Г. Лойкі, 63 г. Мг ф. 20, воп. 69, ст. 12, № 13. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясняна».

Вар.: Захарава, с. 79. Зап. Д. Фёдараў і Ф. Марголіна ў 1967 г. у Іванаўскім р. Брэсцкай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 18, сш. 4, л. 28, № 26. Зап. Л. М. Салавей у 1969 г. у Пінскім р. Брэсцкай вобл. «Троіцкая».

533. Як пайду я, маладая

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 3, л. 11, № 10. Зап. Л. М. Салавей і Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Стаўпішча Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад М. Чайкі, Ф. Астаповіч, В. Падвольскай, С. Юхнавец. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 62, № 9. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясноўская».

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 2, л. 50—51, № 49. Зап. Л. М. Салавей і Н. М. Марказа ў 1973 г. у в. Кіпячы Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад А. Маскалёвай, 1896 г. н. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 60, № 7. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясной».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 122. Зап. М. П. Гваздзеў у 1959 г. у Рэчыцкім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 53, сш. 1, л. 10. Зап. М. П. Гваздзеў у 1960 г. у Рэчыцкім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 52, сш. 1, л. 44—45, № 39. Зап. Л. М. Салавей, П. і Я. Каруза ў 1972 г. у Верхнядзвінскім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 73, сш. 2, л. 81, № 109. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1973 г. у Быхаўскім р. Магілёўскай вобл. «Вясна»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 123, сш. 2, № 35. Зап. Л. М. Салавей у 1976 г. у Полацкім р. Віцебскай вобл.

535. Калышыце, браціткі, калышыце

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 39, сш. 2, л. 5, № 6. Зап. Л. М. Салавей у 1971 г. у в. Груздава Пастаўскага р. Віцебскай вобл. ад Я. Г. Мелец, 1908 г. н. Мг ф. 20, воп. 71, ст. 14, № 2. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «На запусы, як на калысцы калыхаліся. Гэта за сем нядзель перад вялікаднем».

536. Слава богу, што вясна прыйшла

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 46, сш. 3, л. 11; спр. 42, сш. 1, л. 27, № 23. Зап. М. С. Малочка і С. М. Міско ў 1953 г. у в. Стуканы Глыбоцкага р. Віцебскай вобл. ад К. Р. Сталяронак, 1878 г. н. «Вясенняя».

537. Ой, добра, што вясна прыйшла

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 79, сш. 8, л. 34. Зап. Л. І. Павецьева ў 1963 г. у в. Завер'е Браслаўскага р. Віцебскай вобл. ад А. С. Катары, 67 г. «Вясноўская».

538. Каліна, да чаму не маліна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 21, сш. 1, л. 52, № 53. Зап. В. І. Скідан у 1969 г. у в. Чэньцічы Пінскага р. Брэсцкай вобл. ад жанчын. «Вясна. Тройца».

Вар.: АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 13, № 16. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1978 г. у Чачэрскім р. Гомельскай вобл.

539. У майго татанькі

И. Горбачевский. Древность белорусских песен и их напевов.— «Витебские губернские ведомости», 1896, № 83. «Вяснянка».

540. А чаму ты, бярозка, не кудрава?

Гілевіч, 1974, с. 74. Зап. Н. Палачаніна ў в. Асінаўшчына Докшыцкага р. Віцебскай вобл. ад В. Кушаль, 70 г.

541. А пайду па лужочку

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 45, л. 2. Зап. Л. М. Салавей у 1966 г. у в. Навасёлкі Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад Н. Е. Скурко, 1910 г. н. Мг ф. 20, воп. 71, ст. 33, № 9. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вяснушчая».

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 48, сш. 4, л. 1. Зап. студ. Маладзечанскага настаўніцкага ін-та З. Лісоўская ў 1953 г. у Мядзельскім р. Маладзечанскай вобл. Апошнія радкі песні:

Колькі ў вяночку красак,
Столькі ў мяне прыкрасак.

542. А пайду па лужочку

Гілевіч, 1973, с. 39. Зап. студ. БДУ ў в. Альсевічы Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад Тэклі Хілы і Ганны Хілы.

543. Зялёная дубровачка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 52, сш. 1, л. 68—69, № 70. Зап. Л. М. Салавей, П. І. Каруза і Я. І. Каруза ў 1972 г. у в. Каханавічы Верхнядзвінскага р. Віцебскай вобл. ад Л. У. Цыры, 1930 г. н. «Вясна». Амаль тое ж, зап. там жа ад Н. В. Махоцкай, 1904 г. н.

544. Пайду па лужочку

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 40в, сш. 77, л. 4, № 3. Зап. студ. Маладзечанскага настаўніцкага ін-та Е. С. Адамовіч у 50-х гг. «Веснавая».

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 50, сш. 19, л. 2, № 2. Зап. студ. МДП П. Валынец у 1953 г. у Вілейскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 68, сш. 2, л. 7, № 7. Зап. М. П. Гваздзёў у 1961 г. у Мядзельскім р. Мінскай вобл.

545. А я па лугу хадзіла

ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 19. № 18; ноты — спр. 3, № 38. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Марыны. «Вясновая (пасля вялікадня)».

546. Пахілястае дуб'е

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 94, сш. 3, л. 18, № 16. Зап. Л. М. Салавей у 1975 г. у в. Малыя Гарадзяцічы Любанскага р. Мінскай вобл. ад В. Р. Дрынеўскай. «Траецкая».

547. Ёй эй, раскідайцесь, раскідайцесь, усе зялёныя кусточки .

ИРЛИ, к. 40, спр. 2, л. 15, № 14, ноты — спр. 3, № 76. Зап. М. Ю. Зубаў у 1906 г. у в. Мікулічы Клімавіцкага п. Магілёўскай губ. ад Акуліны. «Веснавая».

548. У мяне, маладой, адзін брацетка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 46, сш. 2, л. 13, № 28. Зап. А. І. Гурскі ў 1971 г. у в. Лабуцеўцы Браслаўскага р. Віцебскай вобл. ад Л. У. Мандрык, 1905 г. н. Мг ф. 20, воп. 71, ст. 20, № 21. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Веснавая».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 39, сш. 2, л. 45—46, № 50. Зап. Л. М. Салавей і П. І. Каруза ў 1971 г. у Браслаўскім р. Віцебскай вобл. «Веснавая»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 59, сш. 2, л. 33, № 83. Зап. А. С. Емяльянаў у 1972 г. у Верхнядзвінскім р. Віцебскай вобл. «Пяюць вясной, як снег растаіць»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 55, сш. 1, л. 9, № 8. Зап. С. В. Барыс у 1972 г. у Міёрскім р. Віцебскай вобл. Апошнія вар. маюць іншы пачатак:

— Ой, палын, палын, палын зялёны,
Хто ж цябе, палын, у гародзі сеіў?
— Сеілі мяне буйныя ветры,
А палівалі дробныя дожджы,
А пашчypалі родныя сёстры.
Адзін брат родны, і той далёк,
Ніколі ў гасцях не бываіць.

549. Нізка, нізка сонца ходзіць

Ўсегну, с. 212—213, № 33. Зап. у 1889 г. у Дзісенскім п. Віленскай губ. «Вясноўская».

550. У майго татулькі сад над ракою

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 57, сш. 2, л. 10, № 9. Зап. А. С. Ліс у 1972 г. у в. Забор'е Шаркоўшчынскага р. Віцебскай вобл. ад Ч. Трубілы, 1916 г. н. Мг ф. 20, воп. 72, ст. 22, № 36. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Калысная».

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 86, сш. 31, л. 5 адв., № 10. Зап. студ. Магілёўскага пед. ін-та Н. І. Аніськовіч у 1968 г. у Глыбоцкім р. Віцебскай вобл. «Вясенняя».

551. Не кукуй ты, кукушачка, рана

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 115, сш. 2, № 10. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1976 г. у в. Азіна (Белае) Полацкага р. Віцебскай вобл. ад М. С. Жолудзевай, 1921 г. н. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 32, № 19. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў. «Вясна, як кароў першы раз выганяюць».

552. Ідзі, дожджыку

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 116, сш. 7, л. 81—83, № 94. Зап. студ. МДПІ Т. А. Яроменак у 1976 г. у в. Казлы Нясвіжскага р. Мінскай вобл. ад М. М. Галяка, 1896 г. н. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 45, № 19. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «Вясноўка».

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 68, л. 26, Зап. А. Маскалевіч у 1957 г. «Веснавая».

553. Ой, да ты каліна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 17, сш. 1, л. 3. Зап. А. І. Гурскі і М. Я. Грынблат у в. Глінка Столінскага р. Брэсцкай вобл. ад В. С. Вярохі, 1915 г. н., М. І. Саўчук, 1909 г. н., Е. І. Ярашэвіч, 1929 г. н., А. Т. Ворак, 1912 г. н. і Н. Г. Ярашэвіч, 1912 г. н. «Траецкая».

Вар.: В. Н. Зап. у м. Іванава Кобрынскага п. Гродзенскай губ. «Спяваюць, водзячы куста, калі не ведаюць спецыяльных «куставых» песень».

554. Каліна ж маліна

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 21, сш. 1, л. 48, № 49. Зап. В. І. Скідан у 1969 г. у в. Чэньцічы Пінскага р. Брэсцкай вобл. ад В. В. Садоўскага, 1905 г. н. «Тройца».

Вар.: Захарав а, с. 81. Зап. Н. Макарская ў 1970 г. у Пінскім р. Брэсцкай вобл.

555. Не стой, вербачка, над вадою

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 87, сш. 41, л. 2 адв., № 7. Зап. студ. Магілёўскага пед. ін-та В. Маслава ў 1973 г. у в. Бабічы Чачэрскага р. Гомельскай вобл. ад Е. Н. Турмасавай, 1911 г. н. «Вясенняя».

Вар.: Шейн, Матэрыялы, с. 131, № 134. Зап. у Стара-Юркаўскай вол. Гомельскага п. Магілёўскай губ.; Радченко, 1888, с. 12—13, № 32а. Зап. З. Радчанка ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ.; АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 13, № 14. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1978 г. у Чачэрскім р. Гомельскай вобл.

556. Ой, выду, выду на гару

Гілевіч, 1974, с. 79. Зап. Я. Качаловіч у Стаўбцоўскім р. Мінскай вобл. ад К. Будзейкі, 1894 г. н.

557. Хто ж свайго свёкарку гудзе

АІМЭФ, ф. 8, воп. 78, спр. 150, сш. 1, л. 6, № 3. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1978 г. у в. Кляпіна Кармянскага р. Гомельскай вобл. ад Е. А. Юдзянковай, 1905 г. н., Г. В. Чураўцовай, 1911 г. н., Е. К. Лосевай, 1897 г. н., А. В. Волкавай, 1918 г. н. «На благавешчанне, як вясну гукалі».

558. Гыля, гыля, шэры гусі

АІМЭФ, ф. 20, воп. 71, ст. 8, № 35. Зап. Г. А. Барташэвіч і А. С. Емяльянаў у 1971 г. у в. Закор'е Браслаўскага р. Віцебскай вобл. ад М. Лаўрышовіч і Р. Паўловіч. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясенская».

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 24, сш. 4, л. 8, № 9. Зап. студ. БДУ П. І. Пратасевіч ва Ушацкім р. Віцебскай вобл. «Веснавая»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 68, сш. 3, л. 43—45. Зап. А. І. Гурскі ў 1973 г. у Пастаўскім р. Віцебскай вобл. «Велікодная»; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 89, сш. 88, л. 4, № 10. Зап. студ. Магілёўскага пед. ін-та Т. М. Таршынская ў 1974 г. у Міёрскім р. Віцебскай вобл.

559. Як я, млада, маладзенька

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 115, сш. 2, № 3. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1976 г. у в. Пазнякова Полацкага р. Віцебскай вобл. ад Е. А. Вальковай, 1900 г. н., Т. І. Барсуковай, 1908 г. н. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 32, № 12. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў. «Вясенняя, вялікім пастом».

560. Зязюлька мая лугавая

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 74, сш. 4, л. 24, № 31. Зап. В. Р. Кушнаранка ў 1973 г. у в. Доўгая Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад П. Ф. Краўцовай. «Вясна».

561. Як пайду ж я

АІМЭФ, ф. 20, воп. 68, ст. 7, № 4. Зап. А. С. Ліс у 1968 г. у в. Азёрная Хоцімскага р. Магілёўскай вобл. ад Т. Хайнікоўскай. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Веснавая».

562. Галовачка мая бедная

Сегну, с. 210—211, № 31. Зап. Ян Святаполк-Мірскі ў 1889 г. у Дзісенскім п. Віленскай губ. «Вясноўская».

563. Цякла, лілася

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 40, сш. 4, л. 37. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1971 г. у в. Закор'е Браслаўскага р. Віцебскай вобл. ад М. І. Лаўрыновіч. Мг ф. 20, воп. 71, ст. 8, № 13. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясной, калі палатно бялілі і пілनावалі ночкай. Асабліва калі дзеўка замуж ідзець».

564. Ой, цякла, вілася

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 46, сш. 1, л. 18, № 11. Зап. А. І. Гурскі ў 1971 г. у в. Кураполле Пастаўскага р. Віцебскай вобл. ад В. Ю. Хадкевіч, 1919 г. н. Мг ф. 20, воп. 71, ст. 20, № 4. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вялікодная».

565. Як бракнулі ключы, на дно на мора ідучы

Радченко, 1888, с. 43, № 14. Зап. З. Радчанка ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ. «Карагодная».

566. У бору сосна, а ў бору сосна

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 80, сш. 19, л. 1 адв., № 3. Зап. студ. МДПІ Н. І. Лахвіч у 1974 г. у в. Апанчыцы Салігорскага р. Мінскай вобл. ад А. А. Міхнавец, 1903 г. н. «Тройца».

567. Вылятала галачка, вылятала

Шырма, III, с. 34, № 20. Зап. Р. Р. Шырма ў 1937 г. у в. Замошша Пастаўскага п. ад У. Шаблыкі.

Вар.: Гілевіч, 1973, с. 37. Зап. студ. БДУ А. С. Лашук у Мядзельскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 48, сш. 4, л. 2. Зап. студ. Маладзечанскага настаўніцкага ін-та ў 1953 г. у Мядзельскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 64, сш. 2, л. 50. Зап. А. І. Гурскі ў Мядзельскім р. Мінскай вобл.

568. Ясна сонца за лес коціцца

Сегну, с. 211—212, ноты № 31. Зап. у 1889 г. у Дзісенскім п. Віленскай губ. «Вясноўская».

Вар.: ЦДГА ЛітССР, ф. 1135, воп. 10, спр. 203—207, № 311. «Веснавая»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 58, сш. 1, л. 9; спр. 92а, л. 124. Зап. М. П. Гваздзёў у 1960 і 1961 гг. у Рэчыцкім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 79, сш. 7, л. 3. Зап. Л. І. Павецьева ў 1963 г. у Браслаўскім р. Віцебскай вобл. Вар. канцоўкі:

— Дачушка мая родная,
Будзь сама толькі добрая,
Май сардэнька адваротнае,
А галованьку пакорную.
Будзе табе свая старана,
Будзе табе і знакомая.

Яшчэ вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 46, л. 16, № 30. Зап. А. І. Гурскі ў 1971 г. у Браслаўскім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69, сш. 1, л. 8, № 4. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у Быхаўскім р. Магілёўскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 75, сш. 1, л. 3. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у Быхаўскім р. Магілёўскай вобл.

569. Ясна сонца за лес коціцца

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 79, сш. 8, л. 29. Зап. Л. І. Павецьева ў 1963 г. у в. Завер'е Браслаўскага р. Віцебскай вобл. ад А. С. Катары, 67 г. «Вясна».

570. Сонца за лес закацілася

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 5, л. 65, № 39. Зап. Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Бацэвічы Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад М. М. Ставер і Г. Р. Ждановіч. «Веснавая».

571. Эх ты, сонца яркае

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 43, сш. 1, л. 38—39. Зап. К. Б. Кузняцова ў 1959 г. у в. Іванск Чашніцкага р. Віцебскай вобл. ад М. Г. Яцук, 1898 г. н. «Пяюць перад пасхай».

572. За лес сонца закацілася

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69, сш. 3, л. 55—56, № 33. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у в. Цяса Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад Н. А. Камінскай, 1935 г. н. «Вясноўская».

573. Ай, лятала сіза павачка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 85 сш. 2, л. 2, № 1 Зап. В. М. Іваноўская ў 1964 г. у в. Гаршчэўшчына Талачынскага р. Віцебскай вобл. ад Г. П. Пашкевіч, 54 г. «Веснавая».

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 88, сш. 70, л. 2, № 3. Зап. студ. Магілёўскага пед. ін-та Г. Клачок у 1972 г. ва Ушацкім р. Віцебскай вобл. «Вясенняя»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 87, сш. 1, л. 42, № 41. Зап. П. П. Альхімовіч у 1974 г. у Бярэзінскім р. Мінскай вобл.

574. На моры вутка купалась

Романов, II, с. 265—266, № 12. «Вяснянка».

Зар.: Шейн, Песни, с. 121—122, № 174; Радченко, 1888, с. 2—3, № 5. Зап. З. Радчанка ў Гомельскім п. Магілёўскай губ. «Вяснянка»; Гілевіч, 1974, с. 74—75. Зап. А. Кушаль і В. Іўчанка ў Маладзечанскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 43, сш. 1, л. 3. Зап. К. Б. Кузняцова ў 1959 г. у Халопеніцкім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 131, л. 136. Зап. М. П. Гваздзёў у 1961 г. у Рэчыцкім і Лельчыцкім раёнах Гомельскай вобл. «Вяснянкі»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 40, сш. 4, л. 39. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1971 г. у Браслаўскім р. Віцебскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 128, сш. 1, л. 43, № 27. Зап. Г. А. Барташэвіч і Л. П. Барабанава ў 1977 г. у Рагачоўскім р. Гомельскай вобл. «Вясна»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 92а, л. 138. Зап. М. П. Гваздзёў у 1960 г. у в. Азершчына Рэчыцкага р. Гомельскай вобл. Апошні вар. мае арыгінальную канцоўку:

На моры вутка купалася,
На беражочку сушылася.
Ой, дачка ў маткі прасілася:
— Ой, пусці мяне, мая маці,
Хоць на вуліцу пагуляці,
Хоць парабочкаў павідаці.
Ужэ ж парабачкаў не відаці.
Пайшлі да коней начаваці.

575. На моры вутка купалася

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 108, сш. 1, л. 10, № 11, Зап. К. П. Кабашнікаў у 1975 г. у в. Гацец Чэрвеньскага р. Мінскай вобл. ад Н. П. Сугакі, С. І. Сугакі і М. І. Спарыш. «Вясна».

Ні з комінька — ні з кім.

576. На моры вутка купалася

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 66, сш. 1, л. 30. Зап. А. С. Ліс у 1973 г. у в. Крынка Асіповіцкага р. Магілёўскай вобл. ад А. Галузы і Г. Дзяцел. «Тройца».

Вар.: Гарэцкі, Ягораў, с. 69, № 158. Зап. М. Гарэцкі і А. Ягораў у 1926 г. у Мсціслаўскім р. «Вясну гукаюць»; АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 13, № 12. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1978 г. у Чачэрскім р. Гомельскай вобл.

577. На моры вутка купалася

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 75, сш. 3, л. 23—24. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Папоўшчына Кіраўскага р. Магілёўскай вобл. ад Н. Ц. Скуднай, 1891 г. н. «Вясна».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 69, сш. 1, л. 53, № 42. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1973 г. у Быхаўскім р. Магілёўскай вобл. «У пост пяюць. Вясну рана гукаюць»; АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 1, № 23. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1978 г. у Кармянскім р. Гомельскай вобл.

578. Да на моры вутка купалася

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 110, сш. 2, л. 8, № 5. Зап. студ. МДПІ ў 1975 г. у в. Сінягова Старадарожскага р. Мінскай вобл. ад М. П. Зубарэвіч, 45 г.

Вар.: Радченко, 1888, с. 5, № 13. Зап. З. Радчанка ў Гомельскім п. Магілёўскай губ. «Вяснянка»; АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 22, № 40. Зап. К. П. Кабашнікаў і І. І. Крук у 1978 г. у Чачэрскім р. Гомельскай вобл.; АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 13, № 15. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1978 г. у тым жа р. і вобл.

579. І на моры вутка купалася

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 128, сш. 5, л. 62, № 57. Зап. Л. П. Барбанава ў 1977 г. у в. Новы Крыўск Рагачоўскага р. Гомельскай вобл. ад П. Е. Вусавай, 1915 г. н. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 17, № 6. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «Вясна».

580. Хаджу, браджу па падлессю

Вук о w s k i, с. 265. Зап. П. Быкоўскі ў в. Віткаўцы Пінскага п. Мінскай губ. «Вясенняя».

581. Не гарох я сею

С а в т о і с к а, с. 38—39, № 20. Зап. Бр. Руткоўскі ў в. Камаі Свянцянскага п. Віленскай губ. «Песня веснавая, спявалі на Юр'я».

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 47, сш. 8, л. 7—8, № 10. Зап. студ. Маладзечанскага настаўніцкага ін-та А. Л. Нікіпяровіч у 1952 г. у Пастаўскім р. Віцебскай вобл. «Юр'евая». Вар. канцоўкі:

— Ой, не тужы, матуля,
Родная, не тужы.
Прывязу нявесту
З дарагім падаркам,
З залатым пярсцёнкам.
— Я падарка не хачу,
Галоўку схлапачу,
Пярсцёнка не люблю —
Пальчыкі паламлю.

582. Не гарох я сею

Цітовіч, с. 25, № 15. Зап. Г. І. Цітовіч у 1936 г. у в. Занарач Мядзельскага р. Маладзечанскай вобл. «Веснавая песня. Дзе-нідзе залічаецца да юраўскіх».

583. Ой, тонка, тонка сасонка

Шырма, III, с. 106, № 60. Зап. Р. Р. Шырма ў 1929 г. на хутары Мель Вілейскага п. ад дзяўчат.

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 77, л. 5, № 5. Зап. студ. Маладзечанскага настаўніцкага ін-та Е. С. Адамовіч у 50-х гадах. «Юраўская»; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 81, сш. 1, л. 39, № 15. Зап. В. І. Скідан у 1963 г. у Маладзечанскім р. Мінскай вобл. «Юр'еўская».

584. Як у чысценькім полі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 115, сш. 2, № 12. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1976 г. у в. Азіна (Белае) Полацкага р. Віцебскай вобл. ад М. С. Жолудзевай, 1921 г. н. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 32, № 21. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў. «Вясна». Аднясенне да веснавых інфарматар тлумачыла тым, што тут «браціткі аруць».

585. Не жалка мне ні на кога

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 73, сш. 2, л. 72, № 101. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1973 г. у в. Тайманова Быхаўскага р. Магілёўскай вобл. ад М. Я. Буранковай і Т. А. Буранкова. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 53, № 21. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясной, як у чаўнах плывуць».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 53, сш. 2, л. 5, № 52. Зап. І. П. Чыгрын у 1960 г. у Пухавіцкім р. Мінскай вобл. «Вясенняя»; АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 49, № 1. Зап. А. С. Ліс у 1978 г. у Іўеўскім р. Гродзенскай вобл. «Вясна».

586. Вячэрняя зара

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 40, сш. 4, л. 45. Зап. Г. А. Барташэвіч у в. Закор'е Браслаўскага р. Віцебскай вобл. ад М. І. Лаўрыновіч. Мг ф. 20, воп. 71, ст. 8, № 19. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «На калысцы вясной. Як станець зара заходзіць, на калысцы пяялі паследнюю песню і расходзіліся дамоў».

587. Ой, да салавей мой

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 72, сш. 5, л. 78—80, № 45. Зап. Н. М. Маркава ў 1973 г. у в. Бацэвічы Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад М. М. Ставер, Е. А. Харлап і А. Н. Белай. Мг ф. 20, воп. 73, ст. 69, № 10. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясноўская».

588. Яленчанка зеляная

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 115, сш. 2, № 11. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1976 г. у в. Азіна (Белае) Полацкага р. Віцебскай вобл. ад М. С. Жолу-

дзевай, 1921 г. н. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 32, № 20. Расшыфр. мелодыю Л. М. Фёдараў. «Вясной, а таксама удавіная».

589. Узайдзі, узайдзі, зорка вячорная

АІМЭФ, ф. 20, воп. 69, ст. 5, № 9. Зап. А. С. Ліс у 1969 г. у в. Масевічы Пінскага р. Брэсцкай вобл. ад С. Кавалевіч і Я. Ладзіцкай. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Траецкая».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 13, сш. 1, л. 3, № 1. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1969 г. у Столінскім р. Брэсцкай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 17, сш. 1, л. 10. Зап. А. І. Гурскі ў 1969 г. у Столінскім р. Брэсцкай вобл. Абодва вар. больш шырокія, маюць пэўную завершанасць:

Узышла зоранька да ўсё неба асвятліла,
Вышла дзяўчынанька да й казачэньку звесяліла.

Вар. зап. таксама А. С. Ліс ў 1969 г. у в. Фядоры Столінскага р. Брэсцкай вобл. Сюжэт мае далейшае развіццё ў баладным плане:

Выйшла дзеўка, два казакі звесяліла.
Адзін кажа: «Гэта мая дзеўка будзе»,
А другі кажа: «Хіба мяне не будзе.
Ой, хадзем, братко, ў чыста поле страляці,
Адзін аднаму ў сэрданька цаляці».
Ой, адзін стрэліў, то даліну перастрэліў,
А другі стрэліў, прама ў сэрданька цэліў.
— А гэта табе, братко, да хароша дзіўка,
Уляцела ў твае сэрданька стрылка.
Табе, братко, ў землі гніці,
А мне, братко, гэту дзіўку любіці.

590. Ой, ціхая тая юланька, ціха

АІМЭФ, ф. 20, воп. 69, ст. 5, № 1. Зап. А. С. Ліс у 1969 г. у в. Масевічы Пінскага р. Брэсцкай вобл. ад Ф. Дарашэнкі. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Тройца».

Вар.: Захарава, с. 79—80. Зап. Р. Кавалёва, Н. Макарская ў 1971 г. у Пінскім р. Брэсцкай вобл.

591. Рэчушка, па рэчушцы

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 28, сш. 2, л. 6, ноты № 48. Зап. тэкст Я. А. Васілеўская, мелодыю Г. І. Цітовіч у 1949 г. у в. Стаялы Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Е. П. Раташынскай.

592. А з-пад лесу

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 24, сш. 4, л. 9, № 10. Зап. студ. БДУ П. І. Пратасевіч у в. Качаны Ушацкага р. Віцебскай вобл. ад П. Грак. «Вясення».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 68, сш. 2, л. 5, № 7. Зап. М. П. Гваздзеў у 1961 г. у Мядзельскім р. Мінскай вобл. «Вяснянская»; АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 81, сш. 35, л. 3, № 8. Зап. студ. МДП Л. С. Мастовіч у 1974 г. у Клецкім р. Мінскай вобл. «Вясна».

593. Дзень вялік

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 92, сш. 4, л. 29. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1974 г. у в. Старыя Прыборкі Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад А. М. М'ялеўскай. Мг ф. 20, воп. 74, ст. 16, № 16. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч.

Вар.: Гілевіч, 1974, с. 126. Зап. студ. БДУ Г. Ціхановіч у Смалявіцкім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 60, л. 17. Зап. М. П. Гваздзёў у 1961 г. у Барысаўскім р. Мінскай вобл.; АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 59, л. 56. Зап. І. К. Цішчанка ў 1961 г. у Барысаўскім р. Мінскай вобл.

594. Дзень вялік

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 126, сш. 1, л. 43—45, № 46. Зап. Г. А. Барташэвіч і Л. П. Барабанова ў 1977 г. у в. Нача Крупскага р. Мінскай вобл. ад Н. С. Шкробат, 1914 г. н., і З. А. Занямонец, 1921 г. н. «Вясна».

595. Дзень вялік, дзень вялік перад пятніцай

З калекцыі Ю. Кржыжановіцкага. Дастаў Р. Зямкевіч у 1911 г. у Варшаве ад Гальяша Леўчыка. «Веснавая».

596. Дзень вялік

АІМЭФ, ф. 8, воп. 74, спр. 84, сш. 3, л. 30, № 29. Зап. Л. М. Салавей у 1974 г. у в. Жорнаўка Бярэзінскага р. Мінскай вобл. ад З. І. Мурашкі. «У вялікі пост».

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 66, сш. 24, л. 4, № 10. Зап. студ. МДП Н. І. Вусік у 1963 г. у Крупскім р. Мінскай вобл. «Вяснянка».

597. Дзень вялікі, дзень вялікі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 94, сш. 5, л. 36, № 93. Зап. студ. МДП ў 1975 г. у в. Малыя Гарадзятчы Любанскага р. Мінскай вобл. ад В. К. Шэўчык, З. І. Вішнеўскай. Мг ф. 20, воп. 75, ст. 80, № 4. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Веснавая песня».

598. Ты вутачка лугавая

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 45, л. 6. Зап. Л. М. Салавей у 1966 г. у в. Навасёлкі Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад М. Е. Малевіч, 1912 г. н. Мг ф. 20, воп. 71, ст. 33, № 3. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вяснушчая».

599. Плыла вутачка, плыла шэрая

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 40, сш. 4, л. 38. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1971 г. у в. Закор'е Браслаўскага р. Віцебскай вобл. ад М. І. Лаўрыновіч. Мг ф. 20, воп. 71, ст. 8, № 14. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Пры палатне, дзеўцы, калі яна замуж выходзіць».

600. Хадзіла й курка на сметнічку

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 75, сш. 3, л. 105. Зап. П. П. Альхімовіч у 1973 г. у в. Коўбча Клічаўскага р. Магілёўскай вобл. ад Г. А. Вайніловіч, 1907 г. н. «Вясна».

Вар.: Шейн, Матэрыялы, с. 152, № 146. Зап. М. І. Хмялеўская ў Віцебскім п. і губ.; Шейн, Матэрыялы, с. 173—174, № 162. Зап. у Лепельскім п. Віцебскай губ.; Fedegowski, с. 702, № 1645. Зап. М. Федароўскі ў Лідскім п.

601. Сею гарох тры трубы

АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 82, сш. 3, л. 8. Зап. Г. А. Барташэвіч у 1963 г. у в. Сырмеж Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад М. М. Драгун, 50 г. «На Юр'я».

602. Цераз пень ліпачка

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 71, сш. 7, л. 23—24, № 33. Зап. студ. БДУ М. М. Аўхімовіч у 1967 г. у в. Гумны Крупскага р. Мінскай вобл. «Веснавая».

603. Пойдзем, дзевачкі, у шчыры бор

Шейн, Матэрыялы, III, с. 171. Зап. С. Дземяновіч у 1895 г. у в. Жытлін Слонімскага п. Гродзенскай губ.

604. Ой, распіўся бел малойчык

АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 66, сш. 26, л. 4, № 4. Зап. студ. МДПІ Г. А. Каўрус у 1963 г. у в. Навасёлкі Мядзельскага р. Мінскай вобл. ад Л. В. Місуна, 55 г. «Вясной».

605. Олень по бару ходзіць

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 116, сш. 6, л. 76, № 86. Зап. студ. МДПІ Яроменак у 1976 г. у в. Казлы Нясвіжскага р. Мінскай вобл. ад М. М. Галюка, 1896 г. н. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 45, № 13. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «Веснавая».

606. Дай божа, дай божа табе, Ясенька

АІМЭФ, ф. 8, воп. 75, спр. 108, сш. 1, л. 15, № 16. Зап. К. П. Кабашнікаў у 1975 г. у в. Гацец Чэрвеньскага р. Мінскай вобл. ад Н. П. Сугакі, С. І. Сугакі, М. І. Спарыш. Мг ф. 20, воп. 75, ст. 11, № 9. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Вясна».

607. Разліўся Дунайка

АІМЭФ, ф. 8, воп. 76, спр. 119, сш. 2, л. 23, № 22. Зап. А. С. Ліс у 1976 г. ад Я. Я. Забалоцкай, 74 г., з г. Крычава Магілёўскай вобл. Мг ф. 20, воп. 76, ст. 107, № 30. Расшыфр. мелодыю Л. М. Федараў. «Веснавая».

Вар.: АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 50, № 15. Зап. А. С. Ліс у 1978 г. у Іўеўскім р. Гродзенскай вобл. «Вясна».

608. Калі 6 кусцічак не цвіў

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 11, сш. 1, л. 32. Зап. М. С. Шушкевіч у 1968 г. у в. Капічы Касцюковіцкага р. Магілёўскай вобл. ад М. Хромчанкі, 58 г. Мг ф. 20, воп. 68, ст. 7а. № 2. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Толькі вясною, лён палоўшы».

609. Зараслі мае сцежкі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 2, спр. 10, сш. 2, л. 19, № 13. Зап. Л. М. Салавей у 1968 г. у в. Белая Дуброва Касцюковіцкага р. Магілёўскай вобл. ад Г. Ц. Прыжанковай, 1906 г. н., і Г. М. Салаўёвай, 1905 г. н. «Вясной»

610. За млом, за мшарышкай

АІМЭФ, ф. 2, воп. 60, ст. 19, № 9. Зап. Л. М. Фёдараў і А. І. Гурскі ў 1960 г. у в. Суроўні Сіроцінскага р. Віцебскай вобл. ад Е. З. Максімавай. Расшыфр. мелодыю В. М. Каламыцава. «Уклікальная».

611. На вуліцы цыбуліцы

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 126, сш. 1, л. 46, № 47. Зап. Г. А. Барташэвіч і Л. П. Барабанава ў 1977 г. у в. Нача Крупскага р. Мінскай вобл. ад З. Я. Занямонец і Н. С. Шкробат. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 2, № 2. Расшыфр мелодыю П. П. Альхімовіч. «Вясна».

612. А мамачка, алехі

АІМЭФ, ф. 8, воп. 77, спр. 126, сш. 1, л. 5, № 5. Зап. Г. А. Барташэвіч і Л. П. Барабанава ў 1977 г. у в. Нача Крупскага р. Мінскай вобл. ад С. В. Драніцы, 1912 г. н. Мг ф. 20, воп. 77, ст. 1, № 5. Расшыфр. мелодыю П. П. Альхімовіч. «Пэставая, веснавая».

Алехі — алешнік.

613. За паповым гумном

Гарэцкі, Ягораў, с. 75, № 167. Зап. М. Гарэцкі і А. Ягораў у 1926 г. у в. Багацькаўка Мсціслаўскага р. ад Прасі Гарэцкай, 66 г. «Вясну гукаюць».

614. За паповым садам

Гарэцкі, Ягораў, с. 74, № 166. Гл. камнт. № 616. Да адной з песень жартоўнага характару, якія спяваюцца «як вясну гукаюць», даецца наступнае тлумачэнне спявачкі: «Каля лазні. Бывала на папову лазню ўлезем і пяём, аж усё трашчыць. Бывала перад благавешчаннем на дварэ начуюць, і без страхі, пад небам. І я начавала, сярод двара паслаўшы. Уранні ў чысты чацвер на дварэ голыя вадою абліваліся. Качаліся па лугу ля лазні».

615. Пасею руту над вадою

Радченко, 1888, с. 2, № 3. Зап. З. Радчанка ў в. Новыя Дзятлавічы Гомельскага п. Магілёўскай губ. «Вяснянка».

Вар.: Зап. студ. Магілёўскага пед. ін-та В. Маслава ў 1973 г. у Чачэрскім р. Гомельскай вобл. «Вясенняя».

616. Лясы мае, лясы

АІМЭФ, ф. 20, воп. 78, ст. 50, № 55. Зап. А. С. Ліс у 1978 г. у в. Бакшты Іўеўскага р. Гродзенскай вобл. ад А. Авіжыч. «Веснавая».

617. Вясна красна наставала

АІМЭФ, ф. 8, воп. 73, спр. 71, сш. 1, л. 22. Зап. В. І. Скідан у 1973 г. у в. Туркі Бабруйскага р. Магілёўскай вобл. ад А. Д. Буднік, 91 г. «Вяснянка».

618. Рад салавейка: даждаў вясны, рана

Гілевіч, 1974, с. 72. Зап. у в. Суднікі Вілейскага р. Мінскай вобл. ад хору жанчын.

Вар.: АІМЭФ, ф. 13, воп. 10, спр. 35, сш. 12, л. 2, № 2. Зап. студ. МДПІ І. У. Супрановіч у 1971 г. у Вілейскім р. Мінскай вобл. «Веснавая».

619. Ды як даў жа бог вясну

Песні бел. народа, 1940, с. 8, № 5. Слыхавы запіс 1926 г. з Себежскага п. Віцебскай губ. «Веснавая ігравая песня».

620. Вясна недалёчка

Гілевіч, 1974, с. 69. Зап. С. Крукава ў в. Сласцёны Горацкага р. Магілёўскай вобл. ад М. Крукавай, 80 г.

621. Вярба б'е — не я б'ю

«Вай-Вербіч». — «Виленский вестник», 1895, № 68.

622. Вярба б'е — не я б'ю

«Вай-Вербіч». — «Виленский вестник», 1895, № 68. «Не забудуць гаспадары пасцёбаць пасвечанай вярбой і сваіх пастухоў».

Вар.: АІМЭФ, ф. 8, воп. 1, спр. 3, сш. 2, л. 48. Зап. М. Я. Грынблат у 1946 г. у Старобінскім р. Бабруйскай вобл.

АСАБОВЫ ПАКАЗАЛЬНІК ЗБІРАЛЬНІКАЎ

- Адамовіч Е. С. 442, 544, 583
 Азадовіч Л. А. 135, 296
 Акуліч І. 151
 Альтшулер Л. Г. 385
 Альхімовіч П. П. 44, 102, 124, 309,
 409, 446, 463, 476, 477, 509, 514,
 568, 573, 577, 600
 Андрушкевіч Т. А. 116, 131, 395
 Аніськовіч Н. І. 550
 Антановіч Г. 146
 Апанасёнак Л. І. 525
 Арцышэвіч А. 184
 Аўгусціновіч Р. А. 104
 Аўсіевіч В. В. 496
 Аўсяец І. І. 147
 Аўхімовіч М. М. 230, 327, 602
 Ахрэма В. 253
 Ачыновіч В. І. 104
 Багданоўская Е. М. 432
 Балабановіч Л. 428
 Бандаровіч Х. В. 61, 402
 Барабанавы Л. П. 10, 32, 57, 58, 113,
 120, 133, 293, 296, 300, 301, 302,
 417, 434, 481, 506, 530, 574, 579,
 594, 611, 612
 Барташэвіч Г. А. 7, 8, 15, 22, 26, 28,
 29, 50, 55, 56, 67, 74, 82, 83, 102,
 107, 108, 110, 112, 113, 117, 123,
 131, 133, 134, 137, 140, 155, 163,
 168, 171, 175, 193, 195, 197, 198,
 201, 206, 207, 211, 225, 227, 239,
 274, 275, 276, 279, 291, 297, 302,
 313, 314, 317, 327, 346, 362, 376,
 378, 395, 406, 420, 423, 430, 434,
 435, 443, 445, 451, 453, 455, 459,
 469, 474, 481, 482, 484, 500, 501,
 506, 512, 517, 523, 524, 528, 530,
 538, 555, 558, 563, 568, 572, 574,
 577, 578, 586, 589, 593, 594, 599,
 601, 611, 612
 Бартуль Т. 515
 Барыс С. В. 74, 327, 435, 500, 548
 Барысенка В. 34, 65
 Басюк І. 106
 Бахмет С. Т. 12, 200, 248, 339, 477
 Белы С. В. 152
 Біруля К. А. 477
 Богдан Н. 45
 Брыль Н. 361
 Буднецкі П. П. 116
 Буйніцкая Л. С. 434
 Буйніцкая Н. М. 175, 189, 339
 Булгакоўскі Д. Т. 6, 55, 107, 252,
 272, 274, 477
 Бурносаў В. Е. 278
 Бурцэвіч П. 314
 Быкоўскі П. 49, 252, 253, 258, 264,
 267, 272, 387, 478, 580
 Бычко-Машко І. Е. 85, 485, 489
 Бялясава Л. Б. 7, 29
 Валевіч А. 212, 460
 Вальнец П. 544
 Васілевіч У. А. 49, 263
 Васілеўская Я. А. 208, 292, 373, 399,
 492, 591
 Васько А. 507
 Вашкель Я. В. 193, 199, 203
 В. Н. 259, 553
 Вусава Р. П. 339
 Вусік Н. І. 496, 596
 Галадкоўскі А. 178
 Гарэцкі М. 35, 213, 220, 225, 308,
 313, 314, 315, 320, 330, 333, 339,
 358, 384, 514, 576, 613, 614
 Гваздзёў М. П. 5, 68, 72, 86, 109,
 118, 127, 135, 141, 157, 194, 206,
 262, 316, 356, 425, 431, 434, 441,
 451, 458, 461, 466, 471, 491, 492,
 508, 527, 534, 544, 568, 574, 592
 Гіпіус Е. В. 114
 Гнілазуб Т. 195
 Грынблат М. Я. 36, 94, 103, 138,
 214, 218, 227, 244, 249, 254, 260,
 262, 267, 273, 291, 304, 327, 428,
 492, 510, 553, 622
 Грыневіч А. 76
 Гурскі А. І. 7, 8, 55, 103, 108, 118,
 145, 170, 195, 197, 199, 227, 229,
 254, 262, 267, 316, 327, 367, 393,
 449, 485, 490, 524, 527, 548, 553,
 558, 564, 567, 568, 589, 610

¹ Навукова-тэхнічную работу па падрыхтоўцы тэкстаў да друку, а таксама па складанню асабовага паказальніка збіральнікаў і геаграфічнага паказальніка правяла Л. П. Барабанавы.

- Гурыкава Г. Я. 184
 Гурыновіч М. Р. 59
 Дабравольскі У. М. 31, 40, 41, 67, 70,
 214, 216, 223, 239
 Давыдзенка А. 342
 Давыдзенка А. М. 431
 Дамбавецкі А. С. 216, 218, 227, 233,
 395, 401
 Даўгяла І. Ю. 316
 Дземяновіч С. 603
 Дзешчыц В. М. 95
 Дзмітрыеў М. А. 96
 Дзявувальскі Ч. Н. 193
 Драздовіч Я. 83, 267
 Драйчук А. 101
 Дудкевіч І. Я. 28
 Дурэйка Г. 443
 Дылейка А. С. 47, 212, 496
 Емяльянаў А. С. 164, 429, 430, 435,
 477, 548, 558
 Жукоўская Л. В. 437
 Жыдко Г. 45
 Зайцава Л. 66
 Законнікава А. 64
 Захарава В. 266
 Зубаў М. Ю. 214, 215, 219, 234, 250,
 289, 298, 323, 328, 330, 332, 340,
 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349,
 381, 384, 396, 398, 403, 404, 480,
 481, 506, 545, 547
 Зяневіч Т. 85
 Зянкевіч Р. 257, 269, 272
 Іванова Т. І. 439
 Іваноўская В. М. 63, 176, 181, 182,
 195, 280, 406, 412, 437, 573
 Ільчава С. І. 395
 Ільющонак А. В. 12, 25
 Іўчанка В. 574
 Кабашнікаў К. П. 33, 36, 44, 48, 55,
 91, 110, 113, 121, 122, 126, 127,
 132, 142, 153, 161, 192, 193, 211,
 228, 246, 277, 293, 297, 308, 309,
 318, 323, 338, 376, 380, 394, 401,
 407, 428, 431, 432, 434, 448, 449,
 452, 453, 458, 463, 484, 493, 495,
 497, 526, 529, 531, 534, 551, 557,
 559, 575, 578, 584, 585, 588, 606
 Кабяк А. С. 7, 13
 Кавалёва Р. 85, 253, 256, 261, 590
 Казлоўская М. М. 227
 Калала Н. 444
 Каламыцава В. М. 70, 71, 106, 308,
 363, 374, 375, 376, 424, 432, 454, 482,
 514
 Калашка Л. В. 387
 Калека І. У. 500
 Калітуха В. 190
 Канановіч А. 19, 27
 Капцюг І. 511
 Карабіновіч В. В. 25, 147
 Карасёва А. 253
 Каржанеўская Г. 513
 Каруза П. І. 107, 206, 209, 519, 534,
 543, 548
 Каруза Я. І. 534, 543
 Каршукоў М. 144, 293
 Кастэцкая Я. І. 227
 Каўпак 160
 Каўрус Г. А. 604
 Качаловіч Я. 556
 Кіркоў А. 422
 Клачок Г. 573
 Клімовіч В. 130
 Клімянкова Т. 434, 458
 Клышка А. 193
 Когар Л. 17
 Копаць Я. 185
 Корбут А. 84
 Космач Г. В. 97
 Кохан В. В. 500
 Краўчанка Т. 80, 492, 503
 Краўчук М. 316
 Крук І. І. 33, 110, 113, 121, 122, 132,
 161, 246, 277, 293, 297, 308, 323,
 376, 380, 382, 394, 407, 449, 452,
 529, 531, 578
 Крукава С. 620
 Крывенькая Р. 387
 Крывенькая Т. 118, 370
 Крывіцкая А. А. 90, 479
 Куба Л. 31, 41, 299, 352, 425
 Кузняцова К. Б. 112, 195, 203, 327,
 496, 571, 574
 Курыла Я. 198
 Куслевіч Р. 336
 Кушаль А. 574
 Кушнарэнка В. Р. 102, 104, 122, 127,
 128, 364, 406, 410, 411, 498, 527,
 560
 Лабуда Н. 159
 Ладыгіна А. Б. 368
 Лапаціна Т. К. 124
 Лапіцкая Е. У. 112
 Лаппо В. М. 149
 Лахвіч Н. І. 566

- Лашук А. С. 386, 415, 567
 Ледаховіч Э. Н. 187
 Ліпская Н. 129
 Ліс А. С. 1, 7, 11, 21, 30, 60, 61, 62, 67, 74, 83, 102, 105, 134, 138, 139, 150, 152, 163, 165, 171, 181, 194, 195, 196, 201, 202, 203, 211, 218, 227, 327, 333, 351, 382, 400, 423, 437, 442, 477, 494, 550, 561, 576, 585, 589, 590, 607, 616
 Лісіцкі А. 112
 Лісоўская А. Ф. 217
 Лісоўская Э. 541
 Літвінка В. 266
 Логіны А. і Я. 418
 Лоўкіна Е. Я. 465
 Лушчыцкая І. І. 43, 60, 66, 348, 395
 Мажэйка Э. Я. 4, 54, 174, 184, 491, 502
 Макарава Л. Н. 245
 Макарская Н. 262, 554, 590
 Макарэвіч А. 242
 Малаш І. 69
 Малаш Л. А. 12, 326, 395
 Малевіч С. 21, 107, 187
 Малішэўская Я. П. 45, 118, 319, 337, 445, 456, 477, 522
 Малочка М. С. 536
 Марголіна Ф. 532
 Маркава Н. М. 93, 115, 119, 307, 355, 378, 393, 431, 466, 498, 533, 534, 570, 587
 Маскалевіч А. 552
 Маскалеў І. Д. 228
 Маслава В. 434, 555
 Мастовіч Л. С. 592
 Мацкевіч Ю. Ф. 86
 Мікша С. І. 162
 Мінкялевіч В. М. 245, 316
 Міско С. М. 61, 140, 372, 395, 492, 536
 Міснік Г. П. 95
 Міснікевіч Э. 25
 Мулярэвіч І. І. 21
 Мядзведзева 393, 431
 Мядзведзь М. І. 102
 Навіцкі В. 79, 88
 Нарубіна В. 253
 Наст. О. 39
 Нікалаевіч І. 16
 Несцяровіч К. У. 300
 Неўдах М. В. 311
 Нікіпяровіч А. Л. 169, 581
 Нікіценка С. 45
 Някрасаў 347
 Нямыцька М. 334
 Павецьева Л. І. 17, 108, 193, 203, 327, 464, 523, 527, 537, 568, 569
 Пагарэльская В. 1, 312
 Падгурская Э. 99
 Палачаніна Н. 540
 Папок К. А. 210, 523
 Парватава Г. 60
 Е. П. (Паўлоўская) 351
 Пахомава А. М. 7, 379, 472, 496
 Пашкевіч А. Н. 56, 78
 Петруковіч А. П. 45, 85, 272
 Плакса М. І. 3
 Посах В. П. 7
 Праневіч Г. 483
 Прагасевіч П. І. 558, 592
 Прахорчык Г. 497
 Пюро Л. 284
 Пятровіч С. І. 154
 Радчанка Э. 50, 51, 118, 149, 280, 287, 294, 296, 300, 306, 316, 322, 324, 329, 339, 346, 348, 349, 352, 356, 357, 358, 369, 389, 393, 396, 405, 413, 416, 431, 433, 443, 445, 453, 457, 459, 466, 492, 516, 555, 565, 574, 578, 615
 Раманаў Е. Р. 32, 42, 92, 98, 111, 118, 180, 201, 203, 204, 238, 280, 286, 287, 288, 294, 337, 385, 389, 434, 469, 527, 574
 Рафаловіч Р. К. 56, 78
 Рачынская С. Н. 231, 270, 384
 Рубец 218, 232, 282, 414, 477
 Рубіна Д. Р. 227
 Рубцоў Ф. А. 246, 315, 505
 Рудаўская А. А. 83, 155, 171
 Румоўская Г. Ф. 177, 199
 Руткоўскі Бр. 169, 236, 387, 581
 Рымарова Н. 191
 Савікоўская Л. Г. 433
 Сагарава Л. І. 369
 Сазоненка Э. 15, 19, 27
 Салавей Л. М. 20, 29, 100, 107, 115, 119, 136, 206, 209, 227, 228, 252, 262, 303, 307, 327, 333, 339, 353, 360, 377, 378, 393, 408, 426, 431, 449, 462, 473, 475, 495, 498, 500, 519, 523, 532, 533, 534, 535, 541, 543, 546, 548, 596, 598, 609

- Самец Н. 91
Сахараў С. П. 368
Святаполк-Мірскі Я. 562
Серадзіна Г. І. 371, 387, 497
Сербаў І. А. 21, 56, 98, 235, 423
Сіверда В. 171
Сікора Г. 167
Сіўко М. А. 21
Скідан В. І. 35, 53, 116, 142, 143, 167, 174, 195, 208, 227, 265, 284, 285, 295, 318, 319, 321, 331, 342, 388, 390, 401, 470, 492, 538, 554, 583, 617
Спірыдовіч Г. А. 14
Станкевіч У. 260, 262
Стальмах Л. М. 198
Субач Г. І. 512
Супрановіч І. У. 618
Сушчынскі 385
Тарарай Т. 428
Таршынская Т. М. 558
Ткачэнка Л. 134, 237, 243
Трус А. М. 56, 78
Трыбулёў Р. 43
Тулупаў І. С. 118
Ульяніцкая В. І. 85, 485
Ушацкая Г. А. 199
Федароўскі М. 38, 86, 89, 101, 172, 173, 176, 188, 192, 193, 202, 208
Фёдараў Д. 34, 65, 80, 99, 497, 532
Фёдараў Л. М. 125, 131, 170, 310, 610
Філістовіч К. М. 435
Фурсевіч В. М. 402
Фядосік А. С. 7, 49, 86, 108, 195, 199, 204, 263, 293, 311, 372
Хмялеўская М. І. 95, 600
Хорсун Я. А. 14
Цвірка К. А. 521
Церашкова В. 513
Цітовіч Г. І. 7, 46, 73, 86, 158, 245, 251, 268, 292, 304, 305, 311, 325, 335, 354, 366, 373, 385, 391, 392, 427, 433, 436, 440, 450, 484, 490, 492, 510, 520, 529, 582
Ціўсціх 240
Ціхановіч Г. 593
Цішчанка І. К. 94, 140, 174, 195, 203, 227, 372, 420, 593
Цыбікава О. Н. 107
Чачот Я. 183, 199
Чуркін М. М. 3, 23, 24, 98, 151, 291, 327, 337, 365, 385, 423
Чыгрын І. П. 504, 585
Чэрны А. 100, 549, 568
Шамак А. А. 174
Шаройка А. 148
Шлюбскі А. 421
Шматава Р. В. 392, 395
Шушкевіч М. С. 8, 9, 106, 171, 230, 350, 400, 524, 532, 608
Шырма Р. Р. 25, 52, 87, 166, 174, 175, 183, 195, 202, 359, 385, 397, 438, 442, 444, 445, 447, 450, 477, 486, 487, 488, 490, 499, 518, 567, 583
Шэйн П. В. 38, 42, 68, 183, 213, 218, 221, 222, 223, 224, 239, 281, 296, 309, 349, 385, 387, 393, 395, 406, 425, 477, 574, 600
Эвальд Э. В. 114
Яблонская Г. І. 197
Ягораў А. 35, 213, 220, 225, 314, 330, 339, 358, 613, 614
Ялатаў В. І. 2, 18, 55, 113, 186, 496
Янчук М. А. 22
Яраслаўцава Р. 190, 191, 253
Яроменак Т. А. 104, 552, 605
Яроміч А. А. 55, 112
Яроміч А. Я. 77

ГЕАГРАФІЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК

- Віленская губ.
Ашмянскі п. 3, 171, 203, 204
Дзісенскі п. 96, 100, 151, 385, 477, 515, 549, 562, 568
Лідскі п. 38, 172, 176, 188, 192, 193, 202, 600
Свяціянскі п. 169, 170, 202, 236, 387, 581
Віцебская губ.
Веліжскі п. 103, 180, 201, 238
Віцебскі п. 95, 477, 600
Лепельскі п. 600
Себежскі п. 619
Суражскі п. 421

- м. Чашнікі 309, 395, 477
- Гродзенская губ. 422
 Ваўкавыскі п. 86, 101, 397
 Гродзенскі п. 89
 Кобрынскі п. 85, 259, 485, 489, 553
 Пружанскі п. 52, 89, 171, 444, 445, 450, 486, 487, 488, 490
 Сакольскі п. 184
 Слонімскі п. 147, 176, 192, 603
- Магілёўская губ.
 Аршанскі п. 68, 315
 г. Беліца 111, 118, 337
 Быхаўскі п. 217, 401, 434
 Гомельскі п. 42, 50, 51, 111, 116, 118, 134, 144, 149, 237, 243, 280, 281, 286, 287, 288, 293, 294, 296, 300, 306, 316, 322, 324, 329, 346, 348, 349, 352, 356, 357, 358, 369, 389, 393, 396, 405, 413, 416, 431, 433, 443, 445, 453, 457, 459, 466, 492, 516, 555, 565, 574, 578, 615
 Горацкі п. 36, 38, 314, 385, 387, 425, 477
 Клімавіцкі п. 214, 215, 219, 234, 250, 298, 323, 328, 330, 332, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 381, 384, 396, 398, 403, 404, 480, 481, 506, 545, 547
 Магілёўскі п. 434
 Рагачоўскі п. 32, 92, 395, 434
 Сенненскі п. 98
 Чавускі п. 213, 385
- Мінская губ. 168
 Бабруйскі п. 21, 22, 56, 235
 Барысаўскі п. 240, 296, 349, 395, 432
 Ігуменскі п. 178
 Мінскі п. 39, 62
 Навагрудскі п. 25, 83, 156, 208, 418
 Пінскі п. 6, 49, 55, 107, 252, 253, 257, 258, 260, 262, 264, 267, 269, 272, 274, 387, 477, 478, 580
 Слуцкі п. 16, 21, 79, 88, 107, 173, 185, 187, 202, 205
- Смаленская губ. 40, 42
- Бельскі п. 239, 270, 384
 Духаўшчынскі п. 31, 41, 70, 214, 218, 223, 224, 239
 Ельнінскі п. 31, 40, 41, 216
 Красненскі п. 31
 Парэцкі п. 221, 231
 Смаленскі п. 31, 41, 67, 70, 214, 216, 223, 239, 299, 347, 352, 425
- Беластоцкі п. 175
 Валожынскі п. 447, 518
 Вілейскі п. 438, 442, 583
 Маладзечанскі п. 499
 Пастаўскі п. 567
- Бабруйская вобл.
 Старобінскі р. 622
- Брэсцкая вобл.
 Антопальскі р. 316
- Віцебская вобл.
 Багушэўскі р. 496
 Ветрынскі р. 75, 76
 Сіроцінскі р. 94, 368, 610
 Суражскі р. 504
- Гомельская вобл.
 Свяцілавіцкі р. 291, 327
- Гродзенская вобл.
 Жалудоцкі р. 186
- Магілёўская вобл.
 Ляднянскі р. 43
- Маладзечанская вобл.
 Куранецкі р. 73, 385, 433, 436, 440, 510
- Мінская вобл.
 Плешчаніцкі р. 304
 Халопеніцкі р. 574
- Палеская вобл.
 Тураўскі р. 114
- Полацкая вобл.
 Дзісенскі р. 500
 Дунілавіцкі р. 149
 Пліскі р. 152, 177
- Брэсцкая вобл.
 Баранавіцкі р. 74
 Бярозаўскі р. 80, 99
 Брэсцкі р. 85, 253, 485

- Драгічынскі р. 85
Іванаўскі р. 34, 65, 497, 532
Івацэвіцкі р. 81, 87, 101, 252, 253, 255
Кобрынскі р. 316, 484, 490
м. Лагішын 45, 85, 272
г. Лунінец 86, 251, 354, 383
Лунінецкі р. 7, 46, 49, 60, 66, 72, 77, 112, 262, 263
Ляхавіцкі р. 3, 190, 191, 391
Маларыцкі р. 60, 158, 450
Пінскі р. 9, 95, 253, 256, 260, 261, 262, 265, 268, 273, 532, 538, 554, 589, 590
Пружанскі р. 107, 159, 202
Столінскі р. 8, 55, 106, 112, 254, 262, 266, 267, 274, 303, 311, 333, 350, 353, 371, 387, 497, 524, 553, 589
- Віцебская вобл.
Аршанскі р. 68, 157, 441, 496
Бешанковіцкі р. 339
Браслаўскі р. 163, 225, 316, 327, 435, 490, 519, 520, 523, 537, 548, 558, 563, 568, 569, 574, 586, 599
Верхнядзвінскі р. 74, 390, 420, 429, 430, 534, 543, 548
Віцебскі р. 239, 524
Глыбоцкі р. 197, 430, 477, 536, 550
Гарадоцкі р. 174, 195, 203
Докшыцкі р. 500, 540
Лелельскі р. 70, 71, 95, 102, 106, 346, 363, 374, 375, 379, 424, 432, 451, 454, 455, 459, 468, 472, 482, 508, 514
Лёзенскі р. 98, 310
Міёрскі р. 74, 100, 138, 152, 248, 327, 376, 430, 501, 548, 558
Пастаўскі р. 107, 138, 164, 167, 169, 170, 171, 206, 209, 210, 426, 435, 449, 477, 500, 512, 523, 535, 558, 564, 581
Полацкі р. 199, 439, 449, 465, 500, 512, 534, 551, 559, 584, 588
Сенненскі р. 103, 145, 314
Талачынскі р. 47, 212, 327, 496, 573
- Ушацкі р. 483, 513, 558, 573, 592
Чашніцкі р. 525, 571
- Шаркоўшчынскі р. 327, 427, 435, 550
- Гомельская вобл.
Брагінскі р. 143, 284, 292, 369, 399, 492
Буда-Кашалёўскі р. 278
Веткаўскі р. 112
Гомельскі р. 48, 109, 118, 127, 135, 327, 338, 458, 466, 485, 492, 493, 527
Ельскі р. 118, 370
Жыткавіцкі р. 355
Жлобінскі р. 116, 131, 395
Кармянскі р. 32, 33, 110, 113, 131, 142, 153, 293, 296, 323, 417, 431, 432, 434, 458, 481, 500, 557, 577
Лельчыцкі р. 4, 5, 54, 112, 174, 471, 491, 502, 574
Лоеўскі р. 116, 319, 388, 401, 492, 503
Мазырскі р. 25, 147, 174
Петрыкаўскі р. 2, 17, 55, 289
Рагачоўскі р. 58, 120, 121, 122, 132, 133, 161, 300, 301, 308, 318, 376, 380, 394, 407, 408, 495, 528, 529, 530, 531, 574, 579
Рэчыцкі р. 53, 86, 118, 122, 124, 141, 208, 295, 316, 321, 331, 356, 417, 431, 434, 461, 470, 527, 534, 568, 574
Светлагорскі р. 318
г. п. Хойнікі 283, 284
Хойніцкі р. 125, 142, 148, 208
Чачэрскі р. 36, 45, 110, 113, 118, 134, 140, 246, 275, 276, 277, 278, 279, 291, 319, 337, 382, 431, 434, 445, 452, 456, 458, 477, 522, 538, 555, 576, 578, 615
- Гродзенская вобл.
Астравецкі р. 171, 211
Ашмянскі р. 193, 198, 199, 203
Дзятлаўскі р. 38, 184
Іўеўскі р. 162, 163, 165, 171, 174, 211, 437, 442, 585, 607, 616
Карэліцкі р. 361
Лідскі р. 184
Мастоўскі р. 175, 189, 339, 507
Навагрудскі р. 1, 18, 21, 25, 45, 83, 444
Слоцімскі р. 106, 227

- Смаргонскі р. 21, 181, 194, 195,
196, 280, 359, 435, 437, 443
Шчучынскі р. 193, 395
- Магілёўская вобл.
Асіповіцкі р. 12, 84, 134, 150,
227, 339, 477, 576
Бабруйскі р. 140, 293, 325, 326,
335, 366, 367, 372, 392, 393,
395, 617
Быхаўскі р. 104, 127, 128, 137,
178, 307, 364, 377, 378, 393,
401, 406, 410, 428, 477, 497,
498, 509, 517, 523, 526, 528,
534, 568, 577, 585
Бялыніцкі р. 90, 334, 529
Глуцкі р. 7, 11, 30, 67, 227, 246,
494, 505
Горацкі р. 620
Касцюковіцкі р. 36, 108, 218,
227, 228, 327, 342, 400, 500,
608, 609
Кіраўскі р. 124, 307, 316, 317,
378, 406, 411, 484, 533, 572,
577
Клімавіцкі р. 227, 333, 524
Клічаўскі р. 93, 102, 104, 115,
117, 119, 123, 136, 309, 373,
376, 431, 446, 453, 463, 466,
473, 476, 514, 560, 570, 587,
591, 600
Краснапольскі р. 139, 227, 230,
448, 463
г. Крычаў 351, 607
Магілёўскі р. 102, 409
Мсціслаўскі р. 35, 213, 214, 218,
220, 226, 249, 308, 314, 315,
320, 330, 333, 339, 358, 365,
384, 428, 441, 469, 479, 492,
514, 576, 613, 614
Слаўгарадскі р. 342
Хоцімскі р. 108, 228, 382, 561
Шклоўскі р. 17, 102, 193, 425,
482
- Мінская вобл. 23, 24
Барысаўскі р. 45, 348, 460, 464,
593
Бярэзінскі р. 91, 115, 126, 130,
138, 146, 212, 300, 339, 474,
475, 495, 573, 593, 596
г. Валожын 7, 86, 199, 204
Валожынскі р. 7, 101, 105, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 202,
313, 423
Вілейскі р. 181, 467, 511, 544,
618
Дзяржынскі р. 227
г. п. Заслаўе 296
Капыльскі р. 311
Клецкі р. 20, 21, 45, 82, 83, 428,
592
Крупскі р. 154, 230, 309, 327,
362, 376, 380, 496, 594, 596,
602, 611, 612
Лагойскі р. 44, 434
Любанскі р. 8, 10, 14, 20, 26, 29,
55, 107, 242, 245, 247, 546,
597
Маладзечанскі р. 7, 61, 62, 64, 97,
102, 149, 168, 181, 182, 195,
197, 201, 203, 406, 412, 437,
443, 445, 574, 583
г. Мінск 63, 166, 183
Мінскі р. 61, 95, 135, 395
Мядзельскі р. 43, 88, 170, 175,
176, 198, 206, 207, 360, 386,
387, 395, 415, 462, 523, 541,
542, 544, 567, 582, 592, 598,
601, 604
Нясвіжскі р. 14, 17, 104, 155,
171, 552, 605
Пухавіцкі р. 60, 585
Салігорскі р. 15, 19, 27, 28, 50,
56, 57, 78, 566
г. Слуцк 1, 312
Слуцкі р. 55, 56, 59, 193, 201,
229, 305, 311, 313
Смалявіцкі р. 7, 8, 593
Старадарожскі р. 7, 12, 13, 22,
25, 241, 289, 302, 578
Стаўбцоўскі р. 21, 45, 61, 102,
104, 192, 402, 521, 556
Уздзенскі р. 14, 506
Чэрвеньскі р. 7, 8, 44, 67, 102,
174, 193, 308, 336, 376, 395,
423, 453, 496, 506, 575, 606
- Бранская вобл. РСФСР
Краснагорскі р. 293, 297, 449
- Смаленская вобл. РСФСР
Шумяцкі р. 244
- Ровенская вобл. УССР
Дубровіцкі р. 400, 503
- Латвія
Лудзенскі п. 368

ЗМЕСТ *

Веснавыя абрады і песні. <i>Г. А. Барташэвіч</i>	5
Музыка беларускіх веснавых песень. <i>В. І. Яла- тай</i>	36

Песні веснавых абрадаў і свят

1. Вол бушуе	75	494
2. Вол бушуе — вясну чуе	76	494
3. Вол бушуе	76	494
4. Ой, бугай раве — ў поле хоча	77	494
5. Бугай раве — у поле хоча	78	494
6. Вол бушуе — вясну чуе	78	494
7. Шуміць, гудзе — вясна ідзе	78	495
8. Вол бушуе — весну чуе	79	495
9. Вол бушуе	79	495
10. Вол бушуе — весну чуе	80	495
11. Вол бушуе — вясну чуе	80	495
12. Вол бушуе — вясну чуе	81	495
13. Вол бушуе — вясну чуе	81	496
14. Вол бушуе — вясну чуе	82	496
15. Вол бушуе — весну чуе	82	496
16. Вол бушуе — вясну чуе	83	496
17. Вол бушуе	83	496
18. Вол бушуе — вясну чуе	84	496
19. Вол бушуе — вясну чуе	85	497
20. Вол бушуе — вясну чуе	85	497
21. Вол бушуе — вясну чуе	86	497
22. Вол бушуе — вясну чуе	86	497
23. Вол бушуе — вясну чуе	87	497
24. Вол бушуе — вясну чуе	87	497
25. Вол бушуе — вясну чуе	88	497
26. Вясна, вясна на калочку	88	497
27. Ужо ж вясна і на калочку	89	498
28. Да ўжо ж вясна скацілася	90	498
29. Да ўжо ж вясна на калочку	90	498
30. Вясна красна на калочку	91	498
31. Благаславі, маці	92	498
32. Благаславіце, старыя людзі	92	498
33. Благаславіце, стары дзяды	93	499
34. Падай, Юрыла, ключы і замкі	93	499
35. Благаславі, божа	94	499
36. Баславі, маці	95	499
37. Благаславі, маці	95	499
38. Благаславі, божа, зіму замыкаці	95	499
39. Вясна доньку кліча	96	500
40. Благаславі, божа	96	500
41. Ты, пчолачка, ярая	96	500

* У першай калонцы лічбаў указаны старонкі тэкстаў, а ў другой — каментарыяў.

42. Вылеціце, дзве гусачкі	97	500
43. Благаславі, божа	98	500
44. Да памажы, божа	99	500
45. Благаславі, божа	100	500
46. Зіма з летам страчаецца	101	501
47. А ў нас сёння стрэчанне, стрэчанне	101	501
48. Зіма з летам стракалася	101	501
49. Скакаў арабейка да па уланыцы	101	501
50. Зіма з летам сустраталася	102	501
51. Зіма з летам сустратаецца	102	501
52. Ой, што вясна, то вясна	103	501
53. Ой, вясна, вясна	103	502
54. Ой, вясна, ой, красна	104	502
55. Вясна, вясна	104	502
56. Ой, прышла вясна красна	105	502
57. Вясна ж красна ж, гэі, гэі, гэі	105	502
58. Ой, вясна мая, вясёначка	106	502
59. Тут вясна, тут вясна	106	502
60. І эй, вясна красна	106	503
61. То вясна, то красна	107	503
62. Ой, ту ж вясна	107	503
63. Ой, вясна красна	108	503
64. Вясна чуць, вясна чуць	108	503
65. Ой, вясна, вясна	108	503
66. Гэй, вясна, гэі, красна	109	503
67. Ой, вясна, ой, вясна	109	503
68. Вясна, вясна, вясна красна!	110	504
69. Вясна красна, што прынясла?	110	504
70. Вясна красна й, красна	110	504
71. Ай, вясна, ай, красна	111	504
72. Вясна, вясна	112	504
73. А ты вясна, ты красна	112	504
74. Ах ты, вясна, ты красна	113	504
75. Ах ты, вясна, ты красна	113	504
76. Ах ты, вясна, ты красна	113	505
77. Вясна красна	114	505
78. Вясна красна	114	505
79. Сё ж вясна, то ж вясна	114	505
80. Ой ты, вясна, вясна	114	505
81. Вясна красна, што ты нам прынясла?	115	505
82. Вясна, вясна й, вясна й прыйшла	115	505
83. Вясна, вясна красна	116	505
84. Ой, вясна ды й весенка, ды й весенка	117	505
85. Вясна красна, шчо нам вынесла?	117	505
86. Вясна красна	118	506
87. Вясна красна	119	506
88. Ой, вясна, ты вясна	119	506
89. Вясна красна, вясна красна	120	506
90. Вясна красна па зарэччу йшла	121	506
91. Вясна красна, што прынесла?	121	506
92. Вясна, вясна, што ты нам вынесла?	122	506
93. Ой, вясна красна, чаго прыйшла	122	507
94. Вясна красна	122	507
95. Вясна, вясна красна	123	507

96.	Ой ты, вясна, ўсё красна	123	507
97.	Ой ты, вясна, ты красна	124	507
98.	Вясна красна	124	507
99.	Вясна, вясна, ты красна	126	507
100.	Ох ты, вясна, ты красна	126	507
101.	Вясна цёпла, на чом прышла?	126	508
102.	Вясна, вясна к нам прышла	127	508
103.	А што вясна прынясла	127	508
104.	Вясна, вясна, што ты нам прынясла	128	508
105.	Вясна, вясна, вясна красна	129	508
106.	Вясна красна, што ты вынесла	129	509
107.	Ой, вясна, вясна	130	509
108.	Ой, вясна, вясна	130	509
109.	Вясна, вясна	131	509
110.	Ай, вясна, вясна	131	509
111.	Вясна, вясна! Што ты нам прынясла?	131	510
112.	Гэй, вясна, да гэі, красна	132	510
113.	Вясна, вясна, вясеначка	132	510
114.	Але ўжэ вясна, вясняначка	133	510
115.	Вясна-вясенечка	133	510
116.	Ой, вясна мая, вясняначка	134	510
117.	Ай, вясна мая й вясенечка	135	510
118.	Прышла вясна-вясняначка	136	511
119.	Да вясна, вясна, вясенечка	136	511
120.	Ой, вясна, ой, вясна, ой, вясеначка	137	511
121.	Ой, вясна, вясна, вясенечка	137	511
122.	Вясеначка	138	511
123.	Да вясна, вясна, вясеначка	139	511
124.	Вясна й мая, вясеначка	139	512
125.	Вясна, вясняначка	140	512
126.	Ой, вясна красна, вясеначка	140	512
127.	Вясна, вясна, вясеначка	140	512
128.	Вясна, вясна, вясенечка	141	512
129.	Вясна, вясна, вясняначка	141	512
130.	Ой, вясна, вясна, вясенечка	142	512
131.	Ой, вясна, вясна, вясеначка	142	512
132.	Ой, вясна, вясна, вясеначка	143	513
133.	Ой, вясна, вясна, вясеначка	144	513
134.	Вясна, вясна, вясняначка	145	513
135.	Вясна-вясняначка	145	513
136.	Ой, вясна, вясна, вясенечка	145	513
137.	Ах ты, вясна, ты ж вясеначка	146	513
138.	Вясна красна, лета цёплае	147	513
139.	Вясна мая, вясняначка	147	514
140.	Вясна мая вясёлая	147	514
141.	Ой, вясна мая вясёлая	148	514
142.	А вясна, вясна, вясеначка	148	514
143.	Ой, вясна, вясна вясёлая	149	514
144.	Вясна наша вясёлая — гу!	149	514
145.	Ай, вясна-вясна, вясна севярыстая	149	515
146.	А ў лесе, лесе	149	515
147.	Прыдзі, прыдзі, вясна	150	515
148.	Сонейка на прыпечак скацілася	150	515
149.	Дабравешчаніко святое	150	515

150.	Ой ты, сонца, сонца краснае	151	515
151.	Дзякуй богу, што вясна прыйшла	151	515
152.	Я ж радзенька, што вясна прыйшла	152	515
153.	Вясна-маці, пусці гуляці	152	516
154.	Вясна красна к нам у госці прыйшла	152	516
155.	Ой, дай, божа, дробны дожджык	153	516
156.	Да дай, божа, дробны дожджык	154	516
157.	А ехала вясна рызамі	155	516
158.	Жавароначкі, прыляціце	155	516
159.	Жаваранак, ранняя птушэчка	156	516
160.	Ой ты, жаваронку, ранняя пташка	156	516
161.	Вясна красна	157	516
162.	Ой, памажы, божа, Юр'я заклікаці	157	517
163.	Юр'я, устань рана	157	517
164.	Юр'я, устань рана	158	517
165.	Юрай, Юрай, ўставай рана	158	517
166.	Юры, уставай рана	159	517
167.	Юр'я, устань рана	159	517
168.	Ты, Юр'я, свенты ключнік	159	517
169.	Юр'я! Вечар добры, Юр'я!	160	518
170.	Юр'я, падай ключы	160	518
171.	І матка Юр'я клікала, гэі	161	518
172.	Юр'я бога клікала	162	518
173.	Ой, Юр, Юр, Юр, Юры	162	518
174.	Юрай матку кліча	163	518
175.	Юр'ева матка пагнала цялятка	163	519
176.	Юр'ева матка упроч пашла	164	519
177.	Юр'ева маці	164	519
178.	А Юр'ева матка каля рэчкі хадзіла	164	519
179.	А Юр'ева маці	165	519
180.	А сягоння Ягоры	165	519
181.	На Юр'я расу бычка напасу	165	519
182.	Юр'я, Юр'я	166	520
183.	Ой, выйду я на вулачку, бычкі бушуюць	166	520
184.	Юр'я, Юр'я па полі ходзіць	167	520
185.	На святога Юр'я была баба дурнем	168	520
186.	Зарадзі, божа, жыта	168	520
187.	Зарадзі, божа, жыта	169	520
188.	Радзі, божа, жыта	169	520
189.	Святое Юр'е, дзе было?	170	520
190.	Павядзем Юр'е да бору	171	520
191.	Ой, да бору, Юр'я, да бору	171	521
192.	Ішлі дзяўке кучкаю	171	521
193.	Дзе ты, Юр'е, ўрасіўся?	172	521
194.	Дзе ты, Юрка, разліўся	172	521
195.	А ты, Юр'я, Мікола	172	521
196.	Юр'е, Мікола	173	522
197.	Разгуляўся Юр'еў конь	173	522
198.	Божа мой, разгуляўся Юр'еў конь	174	522
199.	Разгуляўся Юр'еў конь	174	522
200.	Разгуляўся Юр'еў конь	175	523
201.	Разыграўся Юр'еў конь	175	523
202.	Загарэўся сыры бор	176	523
203.	Ляцеў бабёр чараз двор	176	523

204.	Яловае карыта поўна вадой наліта	177	523
205.	Юрайка, Юрайка, ці зелена мураўка?	177	523
206.	Юра барадаты	177	523
207.	Юра нежанаты	178	524
208.	Ой, Юр'я, Юр'я	178	524
209.	Шчыр бор пагараіць	179	524
210.	Юр'я, сыры бор гарыць!	179	524
211.	Ой ты, Юрка, не ваюй	180	524
212.	Было у Юры тры дачкі	181	525
213.	А што ў лесе	181	525
214.	Пойдзем, дзевачкі	183	525
215.	Шумела, гарэла асіна	184	525
216.	Гукала бяроза дзевачак ў лес іціць	184	526
217.	Хадзіце, дзевачкі, у лес гуляці	184	526
218.	Пойдзем, дзевачкі	185	526
219.	Ай, не радуйся зялён дуб	185	526
220.	Ты не радуйся, зелен дуб!	185	526
221.	Радуйся, бяроза, што дзеўкі ідуць	186	526
222.	Ну, не радуйся ты, дубняк, кленнік	186	526
223.	Не радуйся, клён да ясення	187	526
224.	Уж ты не радуйся, клён-дзерава	187	527
225.	Ой, выйду ж я на вуліцу	188	527
226.	Вы кумачкі-галубачкі, сястрыцы мае	189	527
227.	За рэчкаю, за быстраю	190	527
228.	А кумачкі-галубачкі	191	527
229.	Да вы кумушкі, вы галубушкі	192	528
230.	Запей, запей, саловушка	193	528
231.	Ну-тка, кума, пакумімся!	194	528
232.	І куміліся, і любіліся	194	528
233.	Выхвалялася бяроза	195	528
234.	А наш Іванька панок быў	195	528
235.	Валялём! Да на вуліцы ярловіца, валялём!	196	528
236.	Саду мой, саду, саду зялёны	196	528
237.	Ты малодка, малодка маладая	197	528
238.	А я, маладзенька, растапчу, растапчу	197	529
239.	Ну, не плач, трава, не рыдай, шаўкова	198	529
240.	Траўка-мураўка, да чаму не зелена?	198	529
241.	Ой, над ракою, над вадой	198	529
242.	Ляцелі гусі гукаючы	199	529
243.	Вярбовая кладка на вярбе ляжала	199	529
244.	Хадзіце, дзевачкі	200	529
245.	Памажы нам, божа	200	529
246.	Ці ты бывала, тройца, ці бывала?	201	529
247.	Ой, была тройца, была	203	530
248.	Хадзіла тройца каля аконца	203	530
249.	Дзеўкі ў луг ішлі	204	530
250.	Ай, не радуйся, зялён дуб	204	530
251.	Ой ты, тройца	205	530
252.	Тройца, тройца	206	530
253.	Тройца, тройца	206	530
254.	Ой ты, тройца	206	531
255.	Ой, трэйца, трэйца	207	531
256.	Тройца, тройца	208	531
257.	Да чэраз сяло Багданаўскае	208	531

258.	Павядзем куста пад гай зеляненькі	208	531
259.	Выйдзі, выйдзі, слаўны пане, з пакою	208	531
260.	Ох, мы ж былі у харошаму й бору	209	531
261.	Ой, дзень добры, да наш пане, да хаты	209	532
262.	Прывялі куста зеляненькага клёна	209	532
263.	Да й прывялі куста зялёненькага клёну	210	532
264.	Зацвіла ў гародзе ружа	210	532
265.	Куста, куста да пад цёмны лес	210	532
266.	Мы былі у вялікаму лесе	210	532
267.	На двору да халодная роса	211	533
268.	У нашага пана	211	533
269.	На гары да на новай крамяніцы	212	533
270.	Ой, дзе дзеўкі шлі, там і рож густа	212	533
271.	Да кала куста сачавічанька густа	212	533
272.	Куста, куста да сачыванька густа	213	533
273.	Ой, мы былі й у харошаму бору й	213	533
274.	Прывялі куста	213	533
275.	На граной нядзелі	214	534
276.	На граной нядзелі	215	534
277.	На граной нядзелі	216	535
278.	На граной нядзелі	216	535
279.	На граной нядзелі	217	535
280.	На граной нядзелі русалкі сядзелі	218	535
281.	На граной нядзелі	219	535
282.	На гранай нядзелі	221	535
283.	Ходзіць русалка па вуліцы	221	536
284.	Правяду русалку, правяду	222	536
285.	Правяду русалачку да бору	222	536
286.	Павяду русалку	222	536
287.	Павяду я русалачку да бору	223	536
288.	Правяду русалку	223	536
289.	Русалачка, купалачка	224	536
290.	Русалачкі, зямлянчкі	224	536

Веснавыя карагоды

291.	Як пушчу стралу	227	537
292.	Як пушчу стралу да й па ўсём сялу	228	537
293.	Як пушчу стралу	228	537
294.	Да ляцела страла да і ўдоўж сяла	230	537
295.	Да ляцела страла	231	538
296.	Ды ляцела сава а ўдоўж сяла	233	538
297.	Ой, ляці, страла	233	538
298.	Ай, сакол ляціць	234	538
299.	А ў бару сасна калыхалася	236	538
300.	Ў бару сосенка калыхалася	236	538
301.	Як на першы дзень, на вялікадня	237	538
302.	Каля майго двара, каля шырокага	238	539
303.	А мы проса сеялі, сеялі	239	539
304.	А мы проса сеялі, сеялі	239	539
305.	Да к нашаму полку прыбыло, прыбыло	241	539
306.	А мы ляда капалі, капалі	241	539
307.	А мы ляда капалі, капалі	242	539
308.	А мы ляда капалі, капалі	243	539
309.	Пад страхою талінка, талінка	244	540

310.	Разгуляўся Юр'еў конь	244	540
311.	Да на высокай сосанцэ	245	540
312.	Да вілася пчолачка	246	540
313.	І да раілася пчолачка	246	541
314.	З паповае лазні дым казлом	248	541
315.	А на дварэ раса	248	541
316.	Із-пад лесіку, лесу цёмнага	249	541
317.	А з-пад лесіку	250	542
318.	Да й з-пад лесіку	251	542
319.	Ой, з-пад лесіку, лесу цёмнага	253	542
320.	Каб і ў вуліцы, а ў ваколіцы	253	542
321.	А ў нас сягоння благавешчанне	254	542
322.	У нас сягоння благавешчанне	254	542
323.	Пераедзь, гудок, к нам на гэты бок	255	542
324.	Ох вы, купчыкі, пераедзьце к нам	256	543
325.	На гару ішла	256	543
326.	На гару ішла	257	543
327.	Ў майго татачкі	258	543
328.	Што ж ты, канапелька, ў полі зеляненька	259	543
329.	Чом вы, канапелькі, не зелены стаіце?	260	543
330.	Вір, вір калодзеж	260	543
331.	Лялела вада каля горада	262	544
332.	За рэчкаю, за ракой	262	544
333.	У полі, ў полі, на даліне	264	544
334.	Пойдзем мы, пойдзем мы, дзевачкі	265	544
335.	Падкачу кубел пад гару	266	544
336.	Ды хадзіў карагод	266	544
337.	Па лужкам, лужкам, лужкам	267	544
338.	Як па лужкам, па лужкам	268	545
339.	Стаялі, свяцілі мясячкі чатыры	269	545
340.	Ля калодзезя, ля сцюдзёнага	270	545
341.	Ігралі, свяцілі месікі чатыры	271	545
342.	Чом, чом, селязень, смуцён, невясёл?	271	545
343.	Ель мая, ель зялёная	272	545
344.	Ці ўсе бабы вышлі	273	545
345.	Не лятай ты, павухна, рана на зары	275	546
346.	Ай, лесам, лесам ды сабакі брэшуць	275	546
347.	Ох ты, Сёмачка, Сямёначка	276	546
348.	Пажары гараць, журавы крычаць	277	546
349.	Што на мору на сіняму	278	546
350.	Да у майго татачкі двор за гарою	279	546
351.	Ой, гасцель мой лугавы	280	547
352.	Вы кумушкі, галубушкі	281	547
353.	Пляту я, пляту я	282	547
354.	Да ляцелі гусі	283	547
355.	Пастаўлю й свечу проціў мясяца	283	547
356.	Што няма красы, замуж вышаўшы	284	547
357.	У бару траўка паталочана	285	547
358.	Каб па мору, мору сіняму	285	547
359.	Там ручалачка бяжала	286	548
360.	Хто за горадам гуляіць	287	548
361.	Царэўна-каралеўна	288	348
362.	Царэўна і баяры	288	548
363.	А мы грушу пасадзілі	289	548

364.	Пасеялі дзеўкі лён	289	548
365.	Пасеялі дзеўкі лён	290	548
366.	Ходзіць Ванька па вуліцы	292	549
367.	Ходзіць Ваня па вуліцы	292	549
368.	Са вянком я хаджу	293	549
369.	Ой, венча мой, венча, красота барвенча	294	549
370.	Штосьці ў полі гукае, гукае	294	549
371.	Валадар, валадар	295	549
372.	Стой, мой мілы карагод	295	549
373.	Бярыцця, братцы, ў круг	296	549
374.	Бяру канпельку	298	550
375.	У карагодзе мы былі	299	550
376.	У карагодзе мы былі	300	550
377.	На вуліцы мы былі	300	550
378.	Як хадзіла Маша па саду	301	550
379.	За лясамі, за барамі	303	551
380.	Да на вуліцы дзеўкі гулялі	305	551
381.	На вуліцы дзеўкі гуляюць	307	551
382.	На вуліцы дзеўкі гулялі	307	551
383.	Да йшоў кавалец	309	551
384.	Мядуніца, мядуніца лугавая	310	551
385.	Ды чаму ж ты, яліначка	310	551
386.	А чаму ты, ялушачка, не зялёна	312	552
387.	Аўсяміраўскае сяло, ой, чаму ж не весяло?	313	552
388.	Васіль, Васіль, Васілёчак	314	552
389.	Ой, Васіль жа мой, васілёчак	315	552
390.	Пасаджу, пасаджу	315	553
391.	А на рэчцы, рэчаньцы	316	553
392.	На нашай, на нашай	317	553
393.	Возера, возера	318	553
394.	Што й па мору, што й па мору	319	553
395.	Што й па вуліцы ды й па шырокай	321	553
396.	Ты вуціца серая	321	554
397.	Зялён гай падмяцён	322	554
398.	Што на горцы, на гарэ	323	554
399.	Як пайду я да да любіна	324	554
400.	Як пайду, пайду	326	554
401.	За рэчкаю мак, мак	327	554
402.	Ды на гары мак, мак	328	555
403.	Чом, чом, селязень	329	555
404.	Паналяцела галуб'я стада	329	555
405.	Як ад кута да парога	330	555
406.	Як выведзем луку	330	555
407.	Лука, да лука мая, лука	332	556
408.	Лука мая	333	556
409.	Ой, лука ж, наша лука	333	556
410.	Ой, на луцэ, луцэ	335	556
411.	Ой, лука, на луцэ	336	556
412.	Ой, лука, мая лука	336	556
413.	Як вазьму я казла да за рожачкі	337	557
414.	Селязенька касаты	337	557
415.	Устань рана, перапёлачка	338	557
416.	Ой, вы пелі псенькі, псенькі	339	557
417.	Пойдзем, дзевачкі, на вулку	339	557
418.	Чый там карагод ходзіць	340	557

Веснавыя прымеркаванія

419.	Вясна красна, вясна красна	наступае	.	.	343	557
420.	А мой брацітка-салавейка	.	.	.	343	557
421.	Ці не тошна табе, рэчка	.	.	.	344	557
422.	Бяжыць рэчка ад мельнічка,	ой, рана!	.	.	344	558
423.	Да пакачу, пакачу	.	.	.	344	558
424.	Пасу казу на лугу	.	.	.	345	558
425.	А я свайму міламу	.	.	.	346	558
426.	Пад двараком арала	.	.	.	346	558
427.	Ды што ў садзе лялеіцца	.	.	.	347	558
428.	Бела, бела бярозачка	.	.	.	348	558
429.	Ай, бяроза, бяроза	.	.	.	349	559
430.	Горкі палын у гародзе, ай	.	.	.	349	559
431.	Выйду, выйду на ганечкі	.	.	.	350	559
432.	А выйду, выйду на вулачку	.	.	.	351	560
433.	Не трапячыся, асінка	.	.	.	351	560
434.	А й вясна, вясна, вясеначка	.	.	.	352	560
435.	Ой, скалыхніся высока	.	.	.	353	561
436.	А ў борку, борку, пры борку	.	.	.	353	561
437.	Да й у барку й, у барку	.	.	.	354	561
438.	У борку, борку ды пры борку	.	.	.	355	561
439.	А ў чысценькім полі стаяла бяроза	.	.	.	355	561
440.	Каціўся вугаль, каціўся	.	.	.	356	562
441.	Сядзелі бабы пад вакном	.	.	.	357	562
442.	Ой, ў борку, борку, пры борку	.	.	.	357	562
443.	Борка, борка, пры борку	.	.	.	359	562
444.	Рынулі рэкі, рынулі	.	.	.	359	562
445.	Плаваў чаўнічок	.	.	.	360	562
446.	Плаваў чаўночак на рэчаццы	.	.	.	361	563
447.	Плаваў чаўнок па рэчцы	.	.	.	361	563
448.	Ой, што на горке, ой, на гарэ	.	.	.	362	563
449.	Ой, выйду, выйду на вулачку	.	.	.	363	563
450.	Ляцелі гусі гагаючы	.	.	.	364	563
451.	Ляцелі гускі радом, радом	.	.	.	364	563
452.	Ляцелі гусі радком, радком	.	.	.	365	563
453.	Ляцелі гусі рад по раду	.	.	.	365	564
454.	Ляцелі гусі радам, радам	.	.	.	366	564
455.	Чаму, лясочак, не дзяешся	.	.	.	367	564
456.	Я паўз тын хаджу, сон-драмон	саджу	.	.	367	564
457.	Ой, маці, маці, я замуж хочу!	.	.	.	367	564
458.	На рэчаццы на быстранькай	.	.	.	368	564
459.	Пад гаем, гаем зялёненькім	.	.	.	368	564
460.	На вуліцы на шырокай	.	.	.	369	565
461.	Ой, там на моры на сіяму	.	.	.	370	565
462.	Каліна! Пры дарозе, пры шырокай	.	.	.	370	565
463.	Ай, вясна красна, дзень цёпленькі	.	.	.	371	565
464.	А вясна красна наставала	.	.	.	372	565
465.	Вясна красна ў вочкі лезіць	.	.	.	372	565
466.	Ой, дуб дуброве даўно кажа	.	.	.	373	566
467.	Да што там у стайні стучэла	.	.	.	373	566
468.	А ў гародзе на калапеньцы	.	.	.	374	566
469.	Над ракою верба	.	.	.	374	566
470.	Ой, дуброўная зязюлечка	.	.	.	375	566

471.	Ой ты, зязюлька баравая	376	566
472.	Як у повенькім калодзезьку	377	566
473.	Пагонім, дзевачкі, каровачкі	378	566
474.	А нуце, нуце, каровачкі	378	567
475.	А нуце, нуце, каровачкі	379	567
476.	Ідзіце, дзевачкі, ярду рваці	380	567
477.	У бару зязюлька кукавала	381	567
478.	Хто майго міленькага судзіць	381	567
479.	Овыль каля садзіку	382	567
480.	Кукарэку пяхух, кукарэку	383	568
481.	Кукарэку петушок, кукарэку	383	568
482.	Кукарэку петушок, кукарэку	384	568
483.	Зязюлечка баравая	385	568
484.	Ой ты, жаваронку	386	568
485.	Пасею я руту	387	568
486.	Хадзіла Захвейка	388	569
487.	Ляцелі гусёлкі	389	569
488.	Хадзіла павонька	390	569
489.	Чэраз тое сельца	391	569
490.	Стаіць вярба у канцы сяла	392	569
491.	Ой, чыронька пташэчка	392	569
492.	Чаго вясна на ніз пайшла	393	569
493.	Чаго вясна на лес пайшла	394	570
494.	Ой, у лузе, ой, у лузе	395	570
495.	Йдуць кароўкі із дуброўкі	397	570
496.	А ўсе людзі жыта сеюць	397	570
497.	Што тая бедная удованька дзее	398	570
498.	Раскідайся, сыры дубе	399	570
499.	А ў полі два дубочки	400	571
500.	А белая бярозачка ваду замуціла	402	571
501.	Кукавала зязюлечка	403	571
502.	Ужэ ж вясна, ужэ ж красна	404	571
503.	Ой, ужэ вясна да й ускрэсла	405	571
504.	А вясна красна	405	571
505.	Эх, весяліцеса, ох да	406	571
506.	Кукай не кукай, зязюля	407	572
507.	Да зязюля куе	407	572
508.	Чаму, зязюлька, не кукуеш	408	572
509.	Шлі пажары па дуброве	408	572
510.	Кукавала зязюлька ў садочку	408	572
511.	Кукавала зязюлька ў садочку	409	572
512.	Ой, пайду я долам, даліною	410	572
513.	Як пайду я ў зялёны садочак	410	572
514.	Па блудню вада разліваецца	411	572
515.	Ды зялёны кусток распускаецца	412	573
516.	Хмель на тычку навіваецца	412	573
517.	Як выйду я за вароцікі, свісну	412	573
518.	У суседа была дзеванька	413	573
519.	Ой, бары мае, бары	414	573
520.	Цэраз бор, бары, бары	415	573
521.	Цэраз явар сцежачка	416	573
522.	Сахіліўся дубок на бок	416	574
523.	А з-пад лесу, з-пад цёмнага	417	574
524.	Пайду з гора я ў чыстае поле	418	574
525.	Лятала павулачка з саду да саду	419	574

526.	Ўшоў казачэнька з дому	419	574
527.	А ўжо, дзевачкі, вясна прыйшла	420	574
528.	Што ў Янкавым садзе	420	575
529.	Як пайду я, куды даўна хадзіла	421	575
530.	Як стаяла белая бяроза над вадою	422	575
531.	А стаяла бярозачка	423	575
532.	Там ў полі да цэркаўка стаяла	425	575
533.	Як пайду я, маладая	425	575
534.	Здуравала	426	576
535.	Калышыце, браціткі, калышыце	428	576
536.	Слава богу, што вясна прыйшла	428	576
537.	Ой, добра, што вясна прыйшла	429	576
538.	Каліна, да чаму не маліна	429	576
539.	У майго татанькі	430	576
540.	А чаму ты, бярозка, не кудрава?	430	576
541.	А пайду па лужочку	431	577
542.	А пайду па лужочку	432	577
543.	Зялёная дубровачка	433	577
544.	Пайду па лужочку	433	577
545.	А я па лугу хадзіла	434	577
546.	Пахілястае дуб'е	434	577
547.	Й эй, раскідайцесь, раскідайцесь, усе зялёныя кусточкі	435	577
548.	У мяне, маладой, адзін брацетка	436	578
549.	Нізка, нізка сонца ходзіць	437	578
550.	У майго татулькі сад над ракою	438	578
551.	Не кукуй ты, кукушачка, рана	439	578
552.	Ідзі, дожджыку	439	578
553.	Ой, да ты каліна	441	579
554.	Каліна ж маліна	442	579
555.	Не стой, вербачка, над вадою	443	579
556.	Ой, выду, выду на гару	443	579
557.	Хто ж свайго свёкарку гудзе	444	579
558.	Гыля, гыля, шэры гусі	444	579
559.	Як я, млада, маладзенька	445	580
560.	Зязюлька мая лугавая	446	580
561.	Як пайду ж я	447	580
562.	Галовачка мая бедная	448	580
563.	Цякла, лілася	449	580
564.	Ой, цякла, вілася	450	580
565.	Як бракнулі ключы, на дно на моа ідучы	451	580
566.	У бору сосна, а ў бору сосна	452	580
567.	Вылятала галачка, вылятала	452	580
568.	Ясна сонца за лес коціцца	452	581
569.	Ясна сонца за лес коціцца	453	581
570.	Сонца за лес закацілася	454	581
571.	Эх ты, сонца яркае	454	581
572.	За лес сонца закацілася	455	581
573.	Ай, лятала сіза павачка	456	582
574.	На моры вутка купалась	457	582
575.	На моры вутка купалася	458	582
576.	На моры вутка купалася	459	582
577.	На моры вутка купалася	459	583
578.	Да на моры вутка купалася	460	583
579.	І на моры вутка купалася	460	583

580. Хаджу, браджу па падлессю	461	583
581. Не гарох я сею	462	583
582. Не гарох я сею	463	584
583. Ой, тонка, тонка сасонка	463	584
584. Як у чысценькім полі	464	584
585. Не жалка мне ні на кога	465	584
586. Вячэрняя зара	466	584
587. Ой, да салавей мой	467	584
588. Яленчанка зеляная	468	584
589. Узайдзі, узайдзі, зорка вячорная	469	585
590. Ой, ціхая тая юланька, ціха	469	585
591. Рэчушка, па рэчушцы	469	585
592. А з-пад лесу	471	585
593. Дзень вялік	472	586
594. Дзень вялік	473	586
595. Дзень вялік, дзень вялік перад пятніцай	475	586
596. Дзень вялік	475	586
597. Дзень вялікі, дзень вялікі	475	586
598. Ты вутачка лугавая	476	586
599. Плыла вутачка, плыла шэрая	476	586
600. Хадзіла й курка на сметнічку	477	587
601. Сею гарох тры трубы	477	587
602. Цераз пень ліпачка	477	587
603. Пойдзем, дзевачкі, у шчыры бор	478	587
604. Ой, распіўся бел малойчык	478	587
605. Олень по бару ходзіць	479	587
606. Дай божа, дай божа табе, Ясенька	480	587
607. Разліўся Дунайка	480	587
608. Калі б кусцічак не цвіў	481	588
609. Зараслі мае сцежкі	481	588
610. За мхом, за мшарынкай	482	588
611. На вуліцы цыбуліцы	483	588
612. А мамачка, алекі	484	588
613. За паповым гумном	484	588
614. За паповым садам	485	588
615. Пасею руту над вадою	485	589
616. Лясы мае, лясы	485	589
617. Вясна красна наставала	486	589
618. Рад салавейка: даждаў вясны, рана	486	589
619. Ды як даў жа бог вясну	486	589
620. Вясна недалёчка	487	589
621. Вярба б'е — не я б'ю	487	589
622. Вярба б'е — не я б'ю	488	589
Каментарыі	489	
Асабовы паказальнік збіральнікаў	590	
Геаграфічны паказальнік	593	

6611 2
13311 2